

Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Мікола Хаўстовіч

ДАСЛЕДАВАННІ І МАТЭРЫЯЛЫ:

**ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ
XVIII–XIX СТАГОДДЗЯЎ**

ТОМ ПЕРШЫ

Warszawa 2014

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy
Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012–2015



NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU HUMANISTYKI

Рэцэнзенты:

праф. Міхась Тычына
праф. Людміла Сінькова

Падрыхтоўка тэкстаў:

Марыля Хаўстовіч

Дызайн вокладкі:

Павел Курза

Publikacja dofinansowana przez *Komitet Badań Naukowych*

© Mikalaj Khaustovich

© Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN 978-83-60951-14-9

Wydawca:

*Katedra Białorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel./fax (22) 55 34 244
<http://www.kb.uw.edu.pl>
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl*

Druk i oprawa:

*SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, 01-209 Warszawa
tel. (22) 431-81-40; fax (22) 431-81-50*

ЗМЕСТ

Замест прадмовы	7
Францішак Рысінскі	11
Перыпетыі лёсу віцебскага паэта	12
Праблемы атрыбуцыі макаранічных вершаў	12
Спроба біяграфіі	15
Францішак Рысінскі ў друку XIX–XX стст.	21
Лірычны герой Францішка Рысінскага	26
Папярэднія высновы	29
Вершаваныя творы	31
<i>Маючы добры настрой: Да Касі</i>	31
<i>Навука</i>	40
<i>Роздум пасля страты закладзенага маёнтка</i>	42
<i>Адказ прафесару філасофіі...</i>	46
<i>Зварот да найшаноўнае прыяцелькі...</i>	47
<i>Вечар у Асвеі</i>	49
<i>Песня на мелодыю Спяваў салавейка ўсю ноч</i>	51
<i>Роздум на самоце Шчапана Шчаткоўскага.</i>	52
<i>Шчырае прызнанне Анэце.</i>	53
<i>Роздум над чалавечым жыццём</i>	56
<i>Да Анэты на неспадзяванае расстанне</i>	57
<i>Просьба да Анэты пра хутчэйшы дэкрэт за даўнія заслугі</i>	60
<i>Сон засмучанага мужа пасля страты найлепшае жонкі</i>	62
<i>Верш на дзень нараджэння Анны</i>	65
<i>Да прыяцеля ў смутку</i>	66
Фрагмент верша	67
<i>Цярплівасць усё пераможа</i>	68
Фрагменты вершаў	70
Фрагмент верша	73
Ігнацы Быкоўскі	75
Перакладчык, паэт, мемуарыст	76
<i>Успаміны</i>	79
Вершаваныя творы	93
<i>Шчаслівае жыццё пробашча на парафіі</i>	93
3 кнігі <i>Gustaw Waza</i>	95
<i>У дзень нараджэння Яснавяльможнай Эльжбеты з Прашынскіх Гечавічовай</i>	97
Карэспандэнцыя	99
Ігнацы Быкоўскі да Станіслава Аўгуста Панятоўскага	99
Станіслаў Аўгуст да Ігнацы Быкоўскага	100
Ігнацы Быкоўскі да Яна Альбертрандзі	100
Ігнацы Быкоўскі да Адама Казіміра Чартарыскага	101
Выдадзеныя і нявыдадзеныя кнігі	104

Ян Баршчэўскі	113
У Полацкай езуіцкай акадэміі	114
Расклад урокаў у школах Полацкай акадэміі	123
Расклад заняткаў у Полацкай акадэміі	123
Спісы студэнтаў Полацкай езуіцкай акадэміі	125
Загадкі Яна Баршчэўскага	140
„Віленскі каляндар 1817 года”	140
„Жук, Жаба Кошку судзіла”	144
Ян Баршчэўскі ў Пецяярбурзе	149
Полацкі Красьнік	151
“Боб” і “перац”	152
Ці чыггалі полацкія студэнты <i>Вульгату</i> ?	153
Мурзінка	154
“Niezabudka” ў Парыжы	154
“Ах чым жа твая, дзеванька, галоўка занята?”	154
Сербіновіч і Руска	154
Белая Сарока	155
Кацярына II і езуіты	155
Арцём Вярыга-Дарэўскі	157
Шукаючы рукапісы	158
Дачка і ўнучка Арцёма Вярыгі-Дарэўскага	162
Фотаздымкі Арцёма Вярыгі-Дарэўскага	165
Некаторыя высновы	166
Вершаваныя творы	167
<i>Гутарка пра сваяка</i>	167
<i>Эдварду Жалігоўскаму і ягоным сябрам</i>	191
<i>Літвінам, якія запісаліся ў мой Альбом на развітанне</i>	192
<i>Гімн: Да абразу цудоўнай Маткі Боскай Бялыніцкай над Дняпром</i>	198
<i>Думка: Салдатка</i> (з камічнай оперы пад назвай “Грэх 4-ры – гнеў”)	199
<i>Марку Сакалоўскаму і Аляксандру Хадэцкаму</i>	200
<i>Вось гэты келіх у ваш гонар узнімаю</i>	201
<i>Прыгожаму капялюшыку з Варшавы на памятку</i>	202
<i>Гэй, дзесьці там, на ўкраінскім шляху</i>	203
<i>Бо шчасце, бо долю</i>	205
<i>Але чаму тых чатырох так хаваеш цэлы</i>	206
З карэспандэнцыі і дзённікаў	207
Ліст да рэдактара газеты “Slowo”	207
Лісты да Эдварда Жалігоўскага	214
Апублікавана ў газеце “Slowo”	217
Словы прызнання і падтрымкі	219
Нагаткі тавяньчыка	223
Рэцэнзія на першую кніжку	227
Ялегі Пранціш Вуль	229
Шляхамі і сцежкамі паэта	230
Вершаваныя творы	249
<i>Да Антона Савы</i>	249
<i>Вітанне рэдакцыі „Slowa”</i>	251
<i>К Дудару Арцёму ад наддзвінскага мужыка</i>	253
<i>Няновая думка</i>	254

Карэспандэнцыя	255
Ліст да Эдварда Жалігоўскага	255
Карэспандэнцыя “Gazety Codziennej”	258
З архіўных матэрыялаў	262
Рапарт наглядчыка Віцебскага турэмнага замка	262
Рапарт наглядчыка Віцебскага турэмнага замка	263
Рапарт ваеннага губернатара горада Віцебска	264
Рапарт вайсковага следчага Камскага пяхотнага палка	268
Рапарт ваеннага губернатара горада Віцебска	269
Заклучэнне Часовага палявога аўдытарыята	272
З антыпаўстанцкае публіцыстыкі	277
<i>Нарысы мяцежнага руху ў Магілёўскай губерні ў 1863 годзе</i>	<i>277</i>
Ілюстрацыі	281
Паказальнік імёнаў	291

Замест прадымовы

Наша выданне прысвечана асобным старонкам жыцця і творчасці літаратараў Беларусі XVIII–XIX стст. Зважаючы на тое, што найбольшую вартасць заўсёды маюць не нататкі даследчыка пра пісьменніка, а перадусім ягоныя творы ды іншыя матэрыялы, якія апавядаюць пра яго, значная ўвага надаецца менавіта публікацыі невядомых ці малавядомых тэкстаў – паэзіі, публіцыстыкі, карэспандэнцыі і інш.

А гэта тым больш важна, што мы, гісторыкі Новай беларускай літаратуры, зрабілі да крыўднага мала: наша праца павінна была пачынацца ад навуковага выдання літаратурных тэкстаў ды іншых гісторыка-літаратурных дакументаў, якія датычаць літаратурнага працэсу на Беларусі. Але адбывалася інакш: літаратуразнаўцы пераказвалі (часам з памылкамі) прачытанае з даўніх выданняў пра паэтаў і пісьменнікаў, мастацкія тэксты адаптоўвалі да вымогаў цензуры і чытача, нармальна тэксталагічная праца звычайна не вялася.

Праўда, цягам XX стагоддзя шмат было зроблена: выяўлена ў бібліятэках і архівах аграмадная колькасць матэрыялаў, якія хоць і не апублікаваныя, але ў пераказах уведзены ў навуковы ўжытак. Урэшце, мы маем грунтоўныя *Пачынальнікі* Генадзя Кісялёва¹. Што датычыць мастацкіх тэкстаў, дык трэба прызнаць, што хрэстаматы і анталогіі XX і XXI стст. даюць адно прыблізнае ўяўленне пра даробак літаратараў Беларусі XVIII–XIX стст.² Зрэшты, усе яны прызначаліся для шырокага чытача (студэнцкае аўдыторыі), а таму не маглі быць навуковымі. Фактычна, навуковым выданнем літаратурных тэкстаў XVIII–XIX стст. у нас ніхто не займаўся (як выключэнне – спроба

¹ *Пачынальнікі: 3 гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст.*, Мінск 1977, 544 с.; 2-е выд., Мінск 2003, 549 с.

² Укладальнікі хрэстаматый па беларускай літаратуры XVIII–XIX стагоддзяў рэдагавалі і адаптоўвалі тэксты. Так было ў першай палове XX стагоддзя: *Хрэстаматыя беларускае літэратуры: XI век – 1905*, Вільня 1922 (М. Гарэцкі), *Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Зборнік тэкстаў*, Мінск 1940 (В. Барысенка, М. Ларчанка, Л. Фіглоўская), *Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Зборнік тэкстаў*, Мінск 1950 (В. Барысенка, М. Ларчанка, Л. Фіглоўская). Не змянілася сітуацыя і пазней: *Беларускія пісьменнікі другой паловы XIX стагоддзя: Зборнік тэкстаў*, Мінск 1956 (В. Барысенка), *Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Хрэстаматыя*, Мінск 1971 (С. Александровіч, А. Лойка, В. Рагойша), *Беларуская дакастрычніцкая драматургія*, Мінск 1978 (С. Лаўшук), *Беларуская літаратура XIX стагоддзя: Хрэстаматыя*, Мінск 1988 (А. Лойка, В. Рагойша). У XXI ст. колькасць хрэстаматый павялічылася, але прыныцы падрыхтоўкі тэкстаў засталіся ранейшыя: *Беларуская літаратура XVIII–XIX стагоддзяў: Зборнік тэкстаў*, Мінск 2000 (М. Хаўстовіч), *Літаратура Беларусі: Першая палова XIX стагоддзя: Хрэстаматыя*, Мінск 2000 (К. Цвірка), *Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура XIX стагоддзя*, Мінск 2001 (У. Казбярук), *Беларуская літаратурная спадчына: Анталогія*, у дзвюх частках, кніга першая, Мінск 2011 (С. Курбанава, А. Суша, Г. Галенчанка, В. Русак, І. Зайцаў, П. Лапо), *Літаратура першай паловы XIX стагоддзя: Залатая калекцыя беларускай літаратуры*, т. 3, Мінск 2012 (М. Хаўстовіч), *Літаратура другой паловы XIX стагоддзя, частка 1: Залатая калекцыя беларускай літаратуры*, т. 4, Мінск 2013 (Л. Кісялёва, Н. Сенкевіч), *Літаратура другой паловы XIX стагоддзя, частка 2: Залатая калекцыя беларускай літаратуры*, т. 5, Мінск 2013 (Л. Кісялёва, Н. Сенкевіч), *Літаратура Беларусі XIX стагоддзя: Анталогія*, Мінск 2013 (К. Цвірка, І. Шпакоўскі, К. Антановіч).

Юрася Пацюпы тэксталагічнага апрацавання *Тараса на Парнасе і Двух д'яўлаў*¹). Як ні дзіўна, але нават беларускамоўныя тэксты акрэсленага перыяду так і не дачакаліся навуковай публікацыі: творы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча і Францішка Багушэвіча ўсё яшчэ друкуюцца ў серыі “Літаратурна-мастацкіх выданняў” (хоць часам шмат у чым адпавядаюць, заўважым, параметрам навуковай падачы матэрыялу).

Дадзены том нашага выдання (якое плануецца як штогоднік), не прэтэндуючы на вычарпальнасць, знаёміць чытача з пяццю літаратарамі, што стаялі ля вытокаў новай беларускай пісьменнасці. Чацвёра з іх – Францішак Рысінскі, Ян Баршчэўскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі, Ялегі Пранціш Вуль – нязменна акцэнтавалі сваё беларускае паходжанне (ва ўсякім разе так характарызавалі іх сучаснікі), а Ігнацы Быкоўскі, народжаны на Міншчыне, традыцыйна падкрэсліваў сваю літвінскасць.

Мы зыходзім з прызнання таго факту, што беларуская літаратура XVIII–XIX стст. – гэта літаратура ў сваёй аснове шматмоўная. Нацыянальная рэканструкцыя літаратурнага працэсу ў Беларусі дыктуе толькі такое яго разуменне. А таму толькі ўсебаковае вывучэнне літаратуры эпохі (у тым ліку і кантактаў з суседзямі) дазволіць адказаць на пытанні, якія немагчыма высветліць, калі мы будзем даследаваць беларускамоўную складковую гэтага працэсу. Даўно прыйшоў час адмовіцца ад заганае практыкі падзелу літаратараў на “сваіх” і “чужынцаў”. Наколькі больш проста аказаўся б атрыбуцыя беларускіх ананімных тэкстаў, каб мы не вырывалі іх з кантэксту, каб вывучалі не толькі асаблівасці ўзнікнення беларускамоўных твораў, але ведалі літаратурную сітуацыю ўвогуле.

Аднак творчасць многіх літаратараў Беларусі не аналізуецца нават у найноўшых даследаваннях. Так, напрыклад, Ф. Рысінскі ўсяго толькі згадваецца ў акадэмічнай *Гісторыі беларускай літаратуры* як магчымы аўтар верша *Лямант раскаханага*². І гэта нягледзячы на тое, што У. Мархель уключыў адзін ягоны верш (у арыгінале і ў перакладзе на беларускую мову) у анталогію *Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай*³; фрагменты іншых вершаў паэта вядомы па нарысе Рамуальда Падбярэскага *Беларусь і Ян Баршчэўскі*. І папулярнасць ягонай паэзіі ў першай палове XIX ст., і ейны высокі мастацкі ўзровень вымагаюць вяртання яе ў беларускі літаратурны кантэкст.

Таксама і І. Быкоўскаму ў названай *Гісторыі* месца не знайшлося (праўда, Г. Кісялёў у *Хроніцы літаратурнага жыцця Беларусі другой паловы XVIII–XIX ст.* двойчы згадвае пісьменніка: а менавіта тое, што ў 1790 г. у Мінску выйшаў у свет ягоны філасофска-этычны трактат і што ў 1819 г. літаратар памёр⁴). Але ж яшчэ ў 1980-м годзе Адам Мальдзіс у даследаванні *На скрыжаванні славянскіх традыцый* ўпэўнена далучаў творчасць І. Быкоўскага да шматмоўнай літаратуры Беларусі⁵. І толькі ў апошні час з’явіліся публікацыі Ганны Гладкавай, прысвечаныя спадчыне пісьменніка. Беларускія пераклады паэзіі, прозы і драматургіі літаратара пакуль яшчэ не друкаваліся. Але яны з часам з’явяцца, а таму карысным для перакладчыкаў будзе бібліяграфія твораў І. Быкоўскага.

¹ К. Вераніцын, *Тарас на Парнасе: Паэмы*, Мінск 2009, 79 с.

² *Гісторыя беларускай літаратуры XI – XIX стагоддзяў у двух тамах*, т. 2: *Новая літаратура: другая палова XVIII – XIX стагоддзё*, Мінск 2007, с. 99–100.

³ *Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская пільскамоўная паэзія XIX ст.*, Мінск 1998, с. 446–449.

⁴ *Гісторыя беларускай літаратуры...*, с. 505, 510.

⁵ А. Мальдзіс, *На скрыжаванні славянскіх традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна XVII – XVIII ст.*, Мінск 1980, с. 15, 231, 232, 242, 260, 295.

Ф. Рысінскі і І. Быкоўскі – пісьменнікі канца XVIII – пачатку XIX ст. – адыгрывалі важную ролю ў літаратурным працэсе беларускіх зямель. Вяртанне іх спадчыны дазволіць больш грунтоўна пазнаць культурнае жыццё ў краі як таго часу, так і пазнейшае эпохі. Вядома, насцярожанае стаўленне значнае часткі беларускіх савецкіх навукоўцаў да польскамоўнага даробку літаратараў Беларусі запавольваў і запавольвае яшчэ і сёння ўвядзенне яго ў агульнабеларускі дыскурс. Але найбольш адмоўнае значэнне мела ігнараванне ўсяго іншамоўнага, што друкавалася на беларускіх землях, беларускімі перакладчыкамі. Нягледзячы на тое, што яшчэ ў 1960-я гг. А. Жураўскі і А. Булыка сцвярджалі, што “ўяўляецца апраўданым беларускімі кнігамі лічыць тыя выданні, якія ажыццяўляліся беларусамі і прызначаліся для распаўсюджвання сярод беларускага насельніцтва незалежна ад таго, дзе яны ствараліся і на якой мове друкаваліся”¹, іншамоўныя кнігі працягвалі “не заўважацца”, а беларускія пераклады (бо толькі так яны маглі быць уключанымі ў працэс асэнсавання) з’явіліся толькі напрыканцы 1980-х – пачатку 1990-х гг.

У адрозненне ад Ф. Рысінскага і І. Быкоўскага Яну Баршчэўскаму “пашанцавала”: асобныя яго тэксты перакладаліся і друкаваліся ад пачатку XX ст. у перыёдыцы і хрэстаматых, а з 1990 г. выйшла ў свет сем кніжных выданняў ягоных твораў агульным накладам больш за 70 тыс. асобнікаў. Аднак, нягледзячы на тое, што творы пісьменніка занялі сталае месца ў школьнай праграме, матэрыялаў пра ягонае жыццё і творчасць апублікавана вельмі мала. А таму ўяўляецца надзвычай важным знаёмства з дакументамі Полацкай езуіцкай акадэміі, якія дазваляюць больш дакладна акрэсліць год нараджэння Я. Баршчэўскага. У далейшым плануем публікацыю іншых матэрыялаў: малавядомых тэкстаў паэта (польскамоўных вершаў, баладаў, санетаў), прыжыццёвых рэцэнзій на ягоныя творы і інш.

Арцёма Вярыгу-Дарэўскага добры знаўца беларускай літаратуры Рамуальд Зямкевіч называў другім (пасля В. Дуніна-Марцінкевіча) найбольш значным літаратарам XIX ст. Праўда, навукоўцы XX ст. звычайна невысока ацэньвалі ягоны талент: беларускамоўныя вершы, што захаваліся, не дазвалялі змясціць паэта на вяршынях беларускага Парнаса. А таму толькі нядаўна з’явіліся пераклады польскамоўных твораў, поўныя версіі беларускамоўных вершаў (аднак транслітараваныя з лацінкі на кірыліцу і адаптаваныя). Прышоў час пазнаёміць навуковую грамадскасць з усёй захаванай спадчынай пісьменніка, каб актывізаваць пошук страчаных рукапісаў. Бо часам вывучэнне нават вядомых архіўных дакументаў дазваляе выявіць невядомыя тэксты. Немалаважнае значэнне мае і публікацыя архіўных матэрыялаў, якія апавядаюць пра ўдзел А. Вярыгі-Дарэўскага ў арганізацыі паўстання ў 1863 г. на Віцебшчыне. Тым больш, што асобныя гісторыкі называюць яго ідэйным кіраўніком віцебскіх інсургентаў. Варта прыгледзецца да лёсу дачкі літаратара, якая, пакінуўшы ў сярэдзіне 1890-х гг. Іркуцк, пераехала ў Парыж. Можна, менавіта там трэба шукаць неапублікаваныя творы А. Вярыгі-Дарэўскага?

Шэраг дакументаў, якія датычаць пісьменніка, апублікавана ў зборніку *Пачынальнікі*, але ўсё ж значная іх частка ўсё яшчэ знаходзіцца на архіўных паліцах. У дадзены том уключаны ўсе вядомыя сёння літаратурныя творы паэта (арыгіналы падаюцца без транслітарацыі і адаптацыі паводле першакрыніцаў; да асобных польскамоўных тэкстаў падаюцца пераклады на беларускую мову), непублікаваная карэспандэнцыя і інш.

¹ *Книга: Исследования и материалы*, сб. XIV, Москва 1967, с. 105.

Доўгі час Ялегі Пранціш Вуль (Элегі Францішак Карафа-Корбут) у гісторыі беларускае літаратуры пазіцыянаваўся як аўтар аднаго верша, мастацкія асаблівасці якога прыцягвалі ўвагу. Але толькі ў апошні час з’явіліся сцверджанні, што версіфікацыйнае майстэрства паэта нагадвае асаблівасці творчай манеры аўтара *Тараса на Парнасе* і *Двух д’яўлаў*. Дадзеная гіпотэза патрабуе руплівага пошуку, аналізу ўсяго культурнага жыцця Віцебшчыны сярэдзіны XIX стагоддзя. На жаль, падобная праца раней амаль не вялася (фактычна, апрача Г. Кісялёва, толькі спарадычна іншыя навукоўцы даследавалі віцебскі Парнас¹). Сённяшнія даследаванні прынеслі пэўныя вынікі: да беларускамоўнага і польскамоўнага вершаў з *Альбома* А. Вярэгі-Дарэўскага дадаліся яшчэ два польскамоўныя тэксты; карэспандэнцыя літаратара папоўнілася яшчэ адным лістом; уважлівае прачытанне матэрыялаў следства дазваляе выказаць думку, што паэт і ягоны брат Вільгельм бралі ўдзел у сутычцы з царскім войскам ля фальварка Пагосцішча; знаёмства з успамінамі былых інсургентаў дапамагло “знайсці” Ялегі Пранціша Вуля ў Сібіры.

Як бачна з апошніх знаходак, віцебскі літаратар напрыканцы 1850-х – напачатку 1860-х гг. актыўна шукаў кантактаў з рэдактарамі і выдаўцамі і, трэба думаць, мог няраз выступіць у друку пад псеўданімам, які мы ведаем, а таксама пад нейкім іншым. Пакуль не выяўлена таксама аніякіх дачыненняў Ялегі Пранціша Вуля з польскімі перыядычнымі выданнямі 1870–1880 -х гг. Але нельга паверыць у тое, што таленавіты паэт і публіцыст пасля сібірскае высылкі страціў цікавасць да друкаванага слова, да магчымасці выявіць свой дар, які яскрава выявіўся ў маладыя гады.

Наша публікацыя – гэта спроба падрыхтаваць базу для навуковага выдання помнікаў беларускай пісьменнасці XVIII–XIX стст., а таксама зборнікаў матэрыялаў пра лёс як саміх пісьменнікаў, так і іхніх твораў, што, будзем спадзявацца, некалі ў нас з’явіцца.

¹ Напрыклад, гісторык Людміла Хмяльніцкая зусім нядаўна выявіла ў архівах шматлікія матэрыялы пра Аляксандра Рыпінскага: радавод Рыпінскіх ад XVI ст., дакументы пра фотаатэлье паэта ў Віцебску, звесткі пра ягоную жонку Ксавэрыю Рыпінскую, метрычны запіс аб смерці літаратара.

Францішак Рысінскі

- *Прытэтыі лёсу віцебскага паэта*
- *Вершаваныя творы*

ПЕРЫШЕТЫ ЛЁСУ ВІЦЕБСКАГА ПАЭТА

Праблемы атрыбуцыі макаранічных вершаў

У *Хрыстаматыі беларускае літэратуры* Максім Гарэцкі змясціў два тэксты, якія назваў макаранічнымі вершамі з XVIII ст.:

На старонцы 73:

Яко ценцерук у лесе балбоча,
Так мое сэрцэ до цебе сакоча!
Ні верашчака, келбаса, сялянка,
Ніц мі не міло без цябе, каханка!
Рве сен мэ сэрцэ, як гуж у хамуце,
Кеды пшыядэн і сёндэн на куце!
Ды ўжо-ж насохся, як лапаць у печы, –
Горкая доля... А хто-ж мен улечы?

І на старонцы 74:

За пенкнай паненкай аж душа сумуе,
Як тая зязюля, жаласна кукуе.
Як ня бачу панны, жыцьце мне – магіла,
Бардзо болі глова, уцякае сіла.
Дам я тобе зэгар, а велькі, як рэпа, –
Нех пры твоім сэрцы заўшэ моцна клепа,
Хай наўпамінае, цо я ці поведзіл,
Што і ўдзень і ўночы неспокойне седзел...¹

У гэтай жа хрэстаматыі ёсць і *Пінская шляхта* В. Дуніна-Марцінкевіча² з вядомым рамансам Куторгі:

Рвецца маё сэрца да красьненькай розы,
Быццам пры калёсах атоса із лозы.
Па панне Мар'яне душа ўся сумуе,
Быццам бы зюзюля жалосна кукуе.
Як ня бачу панны, жыцьце мне – магіла,
Галоўцы цяжэнька, уцякае сіла.
Ой, высах я, высах, як лапаць у печы,
Горка-ж мая доля, хто ж мяне улечи?
Як цетраў ў лясочку жаласна балбоча,
Так маё сардэнька да панны сакоча.

¹ М. Гарэцкі, *Хрыстаматыя беларускае літэратуры. XI век – 1905 год*, Вільня 1922, с. 73–74.

² Дарэчы, гэта другая публікацыя твора В. Дуніна-Марцінкевіча, ажыццёўленая, выдавочна, паводле газеты „Вольная Беларусь” (1918, №№ 30–31), з якую супрацоўнічаў М. Гарэцкі.

Ні верашчка, каўбасы, дзялянка –
Нішто не смакуе без цябе, каханка!
Дам табе я зэгар вялікі, як рэпа,
Няхай ён пры сэрцы крэпка тваім клепа
Ды напамінае, як цяжка я ною,
І ні ў дзень, ні ў ночы ня маю спакою...

У каментары да гэтага рамансу М. Гарэцкі пазначыў: „Параўнаваць з польска-беларускімі вершамі 18-га веку”¹. На жаль, складальнік не пазначыў, адкуль ім узятыя „польска-беларускія вершы 18-га веку”. Відавочна, не з *Пінскае шляхты*, а з нейкае іншае крыніцы.

На выхад *Хрыстаматыі* адгукнуўся знаны аматар беларускай літаратуры, бібліяфіл і публіцыст, і адначасна агент II аддзела Генеральнага штаба Польскага войска (дэфензівы) Рамуальд Зямкевіч. У артыкуле *Гутаркі аб беларускай літаратуры* ён, па-першае, запярэчыў таму, што макаранічныя вершы М. Гарэцкі датуе XVIII стагоддзем, па-другое, верш *Яко ценцерук у лесе балбоча* назваў твораў „польска-беларускага вершапісца Аношкі, каторы пісаў у пачатку XIX стагоддзя”, па-трэцяе, верш *За пенкнай паненкай аж душа сумуе прыпісаў* пярэ „невядомага аўтара з Дзісеншчыны, не пазнейшы за 1820 год”².

На артыкул Р. Зямкевіча М. Гарэцкі не адрэагаваў, не паправіў (можа, не пагадзіўся з заўвагамі крытыка?) свой тэкст у выданнях *Гісторыі беларускае літаратуры*, хоць пэўныя дачыненні з Р. Зямкевічам падтрымліваў: у Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве захоўваюцца тры выданні *Гісторыі* з асабістай бібліятэкі Р. Зямкевіча (Вільня 1920, Масква–Ленінград 1924, Менск 1926). Прычым, выданне 1926 г. – з дарчым подпісам М. Гарэцкага: „*Глыбокапаважанаму дз. Ромуальду Зямкевічу. 15.XI.1926 г. М. Гарэцкі*”.

У другой палове XX ст. вышэйзгаданыя вершы „апынуліся” ў беларускіх хрэстаматых пад прозвішчам Аляксандра Рыпінскага. Справа ў тым, што ў кнізе *Беларусь*, выдадзенай ў Парыжы ў 1840 г. А. Рыпінскі падаў адзін з гэтых тэкстаў, як ён называе, „беларуска-вашэцяга макаранізму, які вельмі падобны на пальшчызну нашых мяшчан”:

Jako sięcieruk, u lesie bałbocze:
Tak moje serce – do ciebie sakocze!
Ni wereszczaka! – kiełbasa! – sielanka! –
Nic mi nie miło! – bez ciebie! – kachanka!...
Rwie się me serce! – jak taja atosa:
Kiedy targają prekleta kalosa!...
Rwie się me serce – jak huż u chamucie!..
Kali przyjadę i siądę na kucie.
Da Źżoż nasoch sia! – jak łapeć na pieczy!...
Horkaja dola!.. a któż mię poleczy?!...³

Два дадатковыя радкі ў А. Рыпінскага (у адрозненне ад М. Гарэцкага), відаць, далі права складальнікам хрэстаматыі 1971 года прыпісаць твор самому А. Рыпінскаму⁴

¹ М. Гарэцкі, *Хрыстаматыя...*, с. 158.

² Р. Зямкевіч, *Гутаркі аб беларускай літаратуры*, „Новае жыццё” 1923, № 1.

³ А. Рупіński, *Białoruś. Kilka słów o poezji prostego ludu tej naszej polskiej prowincji; o jego muzyce, śpiewie, tańcach etc.*, Paryż 1840, s. 202–203.

⁴ *Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Хрэстаматыя*, Мінск 1971, с. 102–103, 349–350.

(хоць ён у сваёй кнізе выразна пазначае, што адно толькі ведае яго). Ды яшчэ, узяўшы верш *За пенкнай паненкай аж душа сумуе з Хрыстаматыі* М. Гарэцкага, падаць яго як твор усё таго ж А. Рыпінскага з *Беларусі*¹.

І нават у другім выданні *Хрэстаматыі* (1988) складальнікі фактычна не ўлічылі заўвагу А. Мальдзіса²: вершы ўсё адно прыпісваюцца пяру А. Рыпінскага, праўда, са спасылкаю на інфармацыю Р. Зямкевіча³. Аўтарытэтнае і найбольш поўнае выданне⁴ беларускіх тэкстаў XIX ст., такім чынам, сцвярджае аўтарства А. Рыпінскага.

Аднак ужо ў 90-я гг. XX ст. можна было не даць веры гэтай *Хрэстаматыі*, бо ў Варшаўскім Галоўным Архіве Акт Даўніх (sygn. 725) Я. Янушкевічам быў выяўлены *Рантуляр Дароты Даманавічоўны* з другой паловы XVIII ст., у якім змешчаны верш *Kankuręcyu pewnego hajduka do praczki*:

Jak cietrew siedząc w Jelniczku bałbocze
tak moje serce do ciebie sakocze.
Serce moje rwietca własnie jak atosa,
gdy zacznie targać praklęta kalosa.
Choć wieraszczaka, kiłbasy dzieląka
y ta niesmaczna bez ciebie, kochanka.
Hdzież Ty prepadła mnie ruciwszy w smutku,
Czy Prachi wzięli, czy hdzie siedzisz w kutku?
Jastrąb letaiąc w kibciach swoich tryma
Ptaszku zławlonu, a drugi odnima.
Biedne moje serce w kaławrocie chodzi,
bez mey kochanki nichto nie ochłodzi.
I dziergun smutny na wiosnu dzierguie,
Samiczku wabiać ziazulka kukuie.
Ach, y mnie ciężko na sercu skrabuie
Po mym serdęku szto wżo niewiduie.
Biednie Ja ciepier iak wilk zawsze wyie,
zgubił wilczycu, a sam nudu piie.
Wysuszyleś mnie jak skibku na grędzie,
Kiedy ż me serce smutku pozbędzie.
Wiedaysz ciepier co będzie dzielaci,
zapręszy kania poiedu szukaci.
Po całym swiecie do moiey kochanki,
Jest u niey czuha y czarne obaranki.
Ja wżoż nasochsia, jak łapać na pieczy,
horkaja dola chtoż mianie poleczy.
Rwutca maie żyły, jak huży w chamucie,
kiedy ż przybędziesz y siądiesz na kucie.
Do yry [?] na ynteres wielkiu sprawu maju,
Ja serdecznie ku tobie spryiaiu.
Asłyca wielkim zawsze krągam chodzi,
Precie ż z tesknicy serce nie wybrodzi.
Mięsiąc złacisty w nocy przeswiacuie,

¹ Нават дасведчаныя гісторыкі літаратуры, давяраючы *Хрэстаматыі*, няраз паўтаралі гэтую памылку складальнікаў.

² А. Мальдзіс, *Плён аднаго стагоддзя*, „Полымя” 1971, № 10, с. 223.

³ *Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Хрэстаматыя*, 2-е выд., перапрац. і дап., Мінск 1988, с. 457.

⁴ Перадусім, да выхаду ў свет 3–5 тамоў *Залатой калекцыі беларускай літаратуры* (2012–2013).

A ia kochanki nigdy nie widuie.
 Y Gwiazdy swiacuia nieba nieposepna,
 kiedy z kochanka nie jest przystępna.
 Niedzwiedziu, wilku, rysiu y wiepru dziki
 w swoiey zesknicy nie maiuć praktyki.
 Choć srogie i mocy y siardzity lewu
 nigdy na niedolu swego niema gniewu.
 Bo choć odnidzie, zaraz głosem kryczy
 y swoiey samiczki kochanki prikliczy.
 A ia ciężko biedney wołam krykiem płaczę,
 a moiey kochanki nigdy nie obaczę.
 Smutku moy gorki, patr, jak ciebie lublu.
 Kiedy nie przybędziesz, to siebie zahublu.
 Prinamniey pohladz, pokul żytcia stoyć,
 a kiedy pomre, to sie będziesz boyć.
 Zatym za more poleciał szyrokie,
 że bym miał skrydła szukać choć hłybokie.
 A tam znaszodszы nizki pokłon daię,
 bo twoym szczyrym prawdziwym zostaię¹.

Тут мы маем і 10 радкоў верша *Плач пакінутага каханай* (дакладней: *Ляманту закаханага*) з *Беларусі* А. Рypiнскага, і 8 радкоў гэтага ж верша з *Хрыстаматыі* М. Гарэцкага. І можам сцвердзіць: Р. Зямкевіч памыляўся, датуючы верш XIX ст., і памыляліся ўкладальнікі *Хрэстаматыі*, прыпісваючы вершы (фрагменты вершаў?) А. Рypiнскаму.

Як мы ўжо згадвалі, верш (фрагмент верша?) *За пенкнай паненкай аж душа сумуе* цалкам (праўда, у крыху змененым выглядзе) выкарыстаў В. Дунін-Марцінкевіч у романсе Куторгі. Цікава тое, што гэты верш, здаецца, анідзе больш у друкаваных крыніцах не сустракаецца. Такое ўражанне, што М. Гарэцкі вылучыў яго з *Пінскае шляхты*, хоць каментар гісторыка літаратуры і пярэчыць гэтаму.

Што датычыць аўтарства вышэйзгаданых тэкстаў, то анічога пэўнага на сённяшні дзень невядома. Але нашу ўвагу прыцягнула гіпотэза У. Мархеля: аўтарам „макаранічных беларуска-польскіх мініяцюр” *Плач пакінутага каханай* і *За пенкнай паненкай аж душа сумуе* трэба лічыць Францішка Рысінскага. Прычым, вядомы гісторык літаратуры няраз гэта паўтараў. Праўда, сваю аргументацыю даследчык не раскрывае.

А таму паспрабуем пашукаць кропак судакранання Ф. Рысінскага з макаранічнымі вершамі XVIII ст. Гэтыя “кропкі” могуць быць і ў фактах біяграфіі паэта з Віцебска, і ў паэтыцы ды стылістыцы тых вядомых сёння ягоных твораў, ягонай спадчыне, а гэта крыху больш за 700 вершаваных радкоў, напісаных з даволі высокім версіфікацыйным майстэрствам.

Але спачатку – пра самога Ф. Рысінскага.

Спроба біяграфіі

Нарадзіўся Ф. Рысінскі на тэрыторыі паўночна-ўсходняй Рэчы Паспалітае ў маёнтку Рындзяны² Веліжскага павету. У першай палове XVIII ст. Рындзяны былі

¹ *Шляхам гадоў: Гісторыка-літаратурны зборнік*, укл. У. Мархель, Мінск 1990, с. 204–205.

² Напісанне назвы маёнтка ў розных крыніцах падаецца па-рознаму: Рындзяны (*Słownik Geograficzny*); бацька паэта названы „старостам рындзуньскім” (Т. Zychliński, *Złota księga szlachty polskiej*). Сёння –

ў складзе г. зв. „starostwa niegrodowego”¹, размешчанага ў Віцебскім павеце Віцебскага ваяводства. Паводле Літоўскае метрыкі ў 1702 г. да гэтага староства належалі вёскі Рудня ля рэчкі Кляжа, Альсочын, Узке, Нягоўле, Жандне і Асіноўская². Напачатку староства было ва ўласнасці Немалаковіча, пасля Рыпінскіх, Агінскіх, а ў 40-я гг. XVIII ст. перайшло да Рысінскіх. Перадусім, калі 8 кастрычніка 1746 г. Пётр Рысінскі, гербу Лешчыц, браў шлюб з Ёаннаю Пакаш, дык ужо тытулаваўся старостам рындзуньскім³. Нейкіх іншых звестак пра род Рысінскіх выявіць не ўдалося, мы не ведаем, ці быў гэты род пароднены з родам славутага беларуса Саламона Рысінскага і родам Андрэя Рысінскага, пратэстанта, аўтара кнігі *Satyr na twarz dworska* (датуецца 1640 годам)⁴.

А вось генеалогія роду Пакашаў, гербу Праўдзіч, прасочваецца ад сярэдзіны XVII ст. Пачынальнікам роду лічыцца Уладзіслаў Пакаш-Эаліяшэвіч, суддзя упіцкі. Яго праўнук Юзаф Пакаш ажаніўся ў 1722 г. з Тарэзаю Дэспат-Зяновіч, дачкою падкаморага полацкага і староствы шнітаўскага. Памёр ён ў 1747 г. у Журах, пакінуўшы трох сыноў і чатырох дачок, адна з якіх, Ёанна (прыкладна 1728 г. нараджэння), была выдадзена замуж за Пятра Рысінскага⁵.

Год нараджэння Францішка Рысінскага мы дакладна не ведаем. У беларускіх энцыклапедыях звычайна гаварылася пра другую палову XVIII ст. Д. Самборска-Кукуць, на падставе даты шлюбу бацькоў паэта (8.10.1746) сцвярджае наступнае: „Прышоў на свет ў сярэдзіне XVIII ст. (пасля 1846 г.)”⁶. Але, думаецца, можна даць больш веры інфармацыі Г. Кісялёва: у выяўленай беларускім даследчыкам справе канцэлярыі Полацкага намесніцтва 1783 г. пра службу мясцовых чыноўнікам згадваецца засядацель⁷ ад шляхты ў Другім дэпартаменце Верхняга земскага суда надворны саветнік (з 1780 г.) Ф. Рысінскі, якому было ў той час 34 гады. А г. зн., робіць выснову Г. Кісялёў, нарадзіўся паэт у 1749 г.⁸.

Гадаваўся Францішак Рысінскі ў адным з бацькоўскіх маёнткаў, хутчэй за ўсё – у Рындзянах. Менавіта гэты маёнтак, паводле прывілею караля Рэчы Паспалітае Станіслава Аўгуста Панятоўскага ад 13 лютага 1768 г., Ёанна Рысінская ўступіла Францішку Рысінскаму, „які з яго аплачваў кварту (2075 злотых) і гіберну (230 злотых)”⁹. Дадзены прывілей сведчыць, што Пятра Рысінскага ўжо не было ў жывых, а маёмасцю распараджалася маці паэта. Цікавы гэты дакумент яшчэ і тым, што ў ім называецца апошняя пасада Пятра Рысінскага – стражнік віцебскі. А гэта азначае, што маладыя

гэта вёска Рындзіна (Рындино) Усвяцкае воласці Усвяцкага раёна Расійскае Федэрацыі. У XIX ст. Рындзяны ўваходзілі ў склад Узноўскае гміны Веліжскага павету.

¹ Каралеўскія маёнткі, перададзеныя каралём у карыстанне (арэнду) за пэўныя заслугі перад дзяржаваю. Уладальнік (староста) мусіў плаціць падатак – кварту (чацвёртая частка прыбытку маёнтка, якая прызначалася на ўтрыманне г. зв. кварцянага войска) і гіберну (грашовы падатак, належны з падданных каралеўскіх маёнткаў).

² На сённяшняй карце Усвяцкага раёна Пскоўскай вобласці ўдалося адшукаць наступныя населеныя пункты: Рындзіна, Рудня, Кляжы, Узке, Жабіна.

³ T. Żychliński, *Złota księga szlachty polskiej*, Poznań 1882, t. 4, s. 217.

⁴ G. Korbut, *Literatura polska*, Warszawa 1929, t. I, s. 434.

⁵ T. Żychliński, *Złota księga...*, s. 217.

⁶ D. Samborska-Kukuć, *O Franciszku Rysińskim, nieznanym poecie z Witebska*, „Wiek Oświecenia” 2007, s. 190.

⁷ Так паводле наменклатуры расійскіх афіцыйных дакументаў. У даўняй беларускай традыцыі – асэсар.

⁸ Г. Кісялёў, *Францішак Рысінскі – паэт і памешчык* [у:] Г. Кісялёў, *Радаводнае дрэва. Каліноўскі – эпоха – наступнікі*, Мінск 1994, с. 232.

⁹ *Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, Warszawa 1889, t. X, s. 103.

гады Францішка маглі быць звязаны і з Віцебскам. Перадусім, у Віцебску ён мог атрымаць адукацыю.

Службу ў расійскай адміністрацыі Ф. Рысінскі пачаў у 1780 г. у якасці засядацеля Другога дэпартаменту Верхняга земскага суда Полацкага намесніцтва, маючы чын надворнага саветніка (чыноўніка VII класа, у вайсковай службе – падпалкоўніка). Заўважым, што кіраваў гэтым Дэпартаментам стацкі саветнік Пётр Багамалец, а засядацелямі разам з Ф. Рысінскім былі надворныя саветнікі Мікалай Шышка, Юзаф Шадурскі, Якуб Косаў, Казімір Жаба¹. Цікава, годам раней у гэтым самым Дэпартаменце служылі: старшыня – стацкі саветнік Пётр Багамалец, засядацелі – Юзаф Шадурскі, камергер Польскага двара, Казімір Жаба, былы лоўчы віцебскі, Ануфры Гласка, падпалкоўнік польскае службы, Мікалай Шышка, былы канюшы ліфляндцы, Якуб Косаў, былы староста чарніцкі². Як бачым, Ф. Рысінскі ў 1780 г., маючы трыццаць адзін год ад нараджэння, заняў пасаду засядацеля, з якой выбыў падпалкоўнік польскае службы Ануфры Гласка. Калі б гэта адбылося на год раней, мы ведалі б пасаду ці тытул Ф. Рысінскага „дарасійскага перыяду”. Справа ў тым, што якраз у 1780 г. расійская адміністрацыя³ вырашыла надаць сваім новым грамадзянам, былым урадоўцам Рэчы Паспалітае, расійскія чыны, дастасоўваючыся да іх папярэдніх заслуг. Вось як пра гэта піша ў сваіх успамінах Гаўрыла Дабрынін: „Государыня-императрица приказала главнокомандующему Белоруссией, графу Чернышеву, подать к себе список всех служащих по выбору от дворянства, новых своих подданных, и пожаловала их чинами тех степеней, какія они, по выбору, зауряд занимали. Таким образом, не одному хоронжему, или простому шляхтичу досталось в ранг подполковника, то-есть в надворные советники. Забавно было слышать, как многие из пожалованных, непривыкшие к чинам российским, приходя в наместническое правление, спрашивали нас, служащих: «что такое титулярной советник? что такое надворной советник?» «Я был – один говорит – подстолій», другой: «мостовничій»... «коморник ржечицкій»... «мечник стародубовскій»... «реент ошмянскій»... и проч. «За что у нас вычитают из жалованья, ежели нас подарили чинами?» и проч.; а председатель верхней расправы г. Курчъ предлагал на разрешение каждому, кто хотел его слушать: «говорят, что я в ранге подполковника. Где-ж мой полк?»”⁴.

Можна дапусціць, што Ф. Рысінскі да 1772 г. або меў уласны тытул (ці пасаду), напрыклад, староста рындзянскі⁵, або тытулаваўся стражніковічам віцебскім (як сын былога стражніка віцебскага). Толькі ў гэтым выпадку ён мог атрымаць чын надворнага саветніка.

На пасадзе засядацеля Другога дэпартаменту Верхняга земскага суда Ф. Рысінскі знаходзіўся нядоўга: ужо ў 1781 г. яго абіраюць дваранскім засядацелем Полацкага совеснага суда. І ён тры гады служыць разам з совесным суддзёй Янам Храпавіцкім,

¹ *Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1781*, в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, с. 259.

² Тое ж і годам раней. Адно што інакш называецца ранейшая (відавочна, да „воссоединения”) пасада Пятра Багамольца: былы Галоўны суддзя Губернскага земскага суда.

³ Дакладней, сама Кацярына II, што наведла Беларусь у маі 1780 г.

⁴ Г.И. Добрынин, *Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим написанная. 1752–1827*, „Русская старина” 1871, т. 4, № 8, с. 116.

⁵ Гэта найбольш верагоднае: калега-засядацель Якуб Косаў, былы староста чарніцкі, у 1780 г. атрымаў чын надворнага саветніка.

стацкім саветнікам, які раней тытулаваўся галоўным суддзёй Губернскага земскага суда, а таксама дваранскім засядацелям надворным саветнікам Мартынам Кубліцкім, які ў ранейшыя часы быў земскім суддзёй ліфлянцкім (у Сovesным судзе былі яшчэ па два прадстаўнікі ад мяшчан і сялян).

У выяўленай Г. Кісялёвым справе канцылярыі Полацкага намесніцтва за 1783 г. маюцца звесткі пра маёмасны стан Ф. Рысінскага: ён меў маёнткі ў Віцебскім і Полацкім паветах [у Віцебскім павеце 268 душ мужчынскага полу, у старостве – 39¹, у Полацкім павеце – 748 душ, у Веліжскім (пэўна, у Рындзянах) – 1162 душы²].

Дадзеныя па Віцебскім павеце пацвярджаюцца „Спісам абшарнікаў-землеўласнікаў Віцебскага павета, колькасці іх вёсак і колькасці сялян у іх па рэвізіях 1772–1782 гг.”³. Адзначым, што Ф. Рысінскаму належалі вёскі Паўцава, Казімірава і інш. (усяго – 12)⁴, а ў Себежскім павеце – маёнтак Рукава (суседзямі паэта, заўважым, былі Дзяніс Фанвізін і Данат Жаброўскі⁵).

У шляхецкіх (дваранскіх) выбарах 1784 г. Ф. Рысінскі ці то не браў удзелу, ці то не быў абраны: яго няма ў спісах чыноўнікаў адміністрацыі Полацкага намесніцтва за 1785–1787 гг. А вось у 1787 г. яго абіраюць старшынёй Другога дэпартаменту Верхняга земскага суда. Пад яго кіраўніцтвам у гэтую кадэнцыю ў Дэпартаменце служаць: Дамінік Храпавіцкі, князь Тамаш Агінскі (верагодна, Канстанцін Агінскі), Людвік Беніслаўскі, Антоні Рагоза, Вікенці Лускіна, Юзаф Грабніцкі⁶.

У 1790 г. Ф. Рысінскі атрымлівае чын калежскага саветніка (чыноўніка VI класа) і яго зноў абіраюць старшынёй Другога дэпартаменту Верхняга земскага суда. Прычым, практычна тыя ж самыя асобы зноў служаць у яго Дэпартаменце⁷.

А вось у 1793 г. склад Дэпартаменту крыху абнавіўся. Цяпер тут служаць: Ігнацы Кубліцкі, Вікенцій Багамалец, Людвік Верашчынскі, Алаіз Шантыр, Юзаф Грабніцкі⁸. Праўда, з нейкіх прычын у 1795 г. у Дэпартаменце з’явіліся Кліменці Васілеўскі, Ігнацы Корсак, Юзаф Старжынскі, але застаўся старшыня, сакратар Сямён Ульяноўскі

¹ Гаворка пра Караваенскае староства, якое ўзнікла на пачатку XVII ст. у Віцебскім павеце і складалася з вёсак Каравайна і Трубачы. Уладальнікамі былі: Федка Грышыніч, Аляксандар Галаўня (з 1605 г.), Фрыдэрык Сапега (з 1621 г.), віцебскі ваявода Самуэль Сангушка (з 1655 г.), пісар земскі віцебскі Адам Кісель (з 1692 г.), Стафан Косаў (з 1746 г.), які плаціў 282 злотыя кварталы і 143 злотыя гіберны. У *Spise A. Супінскага* пазначана, што Рысінскаму (імя не пададзена) належала ў 1782 г. вёска Трубачы з 39 душама мужчынскага полу.

² Г. Кісялёў, *Францішак Рысінскі...*, с. 232.

³ У 1772 г. Ф. Рысінскаму ў Віцебскім павеце належала 518 прыгонных, а ў 1782 г. – 540 (268 мужчыны і 272 жанчыны). Болей было толькі ў князя Ксаверыя Агінскага, кухмістра літоўскага, – адпаведна 2114 і 2153.

⁴ А. Супінскі, *Прыгонная Віцебшчына. Нарыс [у:] Віцебшчына. Неперьядчыны зборнік Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства*, Віцебск 1928, т. 2, с. 141. (Цікава, што аўтар гэтае працы, спасылаючыся на Полацкага архібіскупа Ясона Смагаржэўскага, сцвярджае, што падаткі на Беларусі пасля „восоединения” павялічыліся ў дванаццаць разоў.)

⁵ Гл.: Н. Меншов, *О генеральном межевании Себежского уезда*, „Призыв” 2009, № 58.

⁶ *Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1788*, в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, с. 190. Юзаф Грабніцкі ў 1802 г. быў Полацкім павятовым маршалкам.

⁷ *Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1791*, в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, с. 203.

⁸ *Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1794*, в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, с. 327.

і засядацель Ігнацы Кубліцкі¹. Пэўна, палітычныя падзеі крыху скалынулі структуры, куды выбіралі чыноўнікаў з мясцовае шляхты. Закранулі гэтыя падзеі і Ф. Рысінскага.

Калі падчас паўстання Т. Касцюшкі ў жніўні 1794 г. Міхал Агінскі прайшоў рэйдам па Віцебшчыне (захапіў Дынабург), дык расійскія вайсковыя ўлады, адказваючы на патрыятычны ўздым насельніцтва Беларусі, правяло шэраг карных аперацый, у выніку якіх за краты трапілі людзі, віною якіх было тое, што з'яўляліся тутэйшымі. Сярод іх апынуўся і Ф. Рысінскі. Праўда, хутка ён быў вызвалены, аднак не таму, што следчыя адкрылі памылку. Сябра Ф. Рысінскага Ігнацы Жаброўскі² знайшоў магчымасць паўплываць на губернатара – арыштаванага выпусцілі і дазволілі заняць ранейшую пасаду. Казімір Буйніцкі (1788–1878), які занатаваў гэтую гісторыю ў сваіх *Успамінах*, заканчвае яе наступным чынам: „[Рысінскі], чалавек багаты, бяздзетны, аддзячыў Жаброўскаму ягоную паслугу падарункам на вечнасць маёнтка ў Себежскім павеце, які меў 500 мужчынскіх рэвізскіх душ, дзе жыве сёння жонка таго Жаброўскага, удава”³.

З часоў царавання Паўла I дайшоў цікавы дакумент, які гаворыць пра стаўленне Ф. Рысінскага да сялян. Упершыню яго выкарыстаў М. Клачкоў у кнізе *Очерки правительственной деятельности времен Павла I*. Апавядаючы пра маніфест Паўла I пра трохдзённую паншчыну ад 5.04.1797 г., расійскі вучоны прыводзіць прыклады, як сяляне рэагавалі на яго: „Беларускай губерні сяляне кал. сав. Рысінскага Прохар Трафімаў і Сцяпан Восіпаў падалі скаргу Гасудару на свайго пана «в отягощении их несносными работами и налогами», а пасля (у кастрычніку 1797 г.) з'явіліся да князя Куракіна і, «подтверждая неумеренные свои работы и налоги, объявили, что они от домов отлучились еще в генваре месяце без всякого вида, и о изданном от Вашего И. В-ва указе о работах на помещика не знали, теперь же, по объявлению им о том, соглашались идти в дома, прося помилования в их дерзости». 11 кастрычніка цар меў ласку напісаць: «отпустить крестьян в дома их с листом и подтвердить им о должном повиновении своему помещику»”⁴.

Следства па гэтай скарге не праводзілася, а таму будзе няправільным сцвярджаць, што Ф. Рысінскі не вылучаўся з масы паноў асаблівым лібералізмам. Бо вядома, што напачатку царавання Паўла I, карыстаючыся шырокай магчымасцю падаваць скаргі (ля імператарскага палацу стаяла адмысловая скрынка, у якую кожны мог укінуць ліст-скаргу), шмат хто ў сваіх крыўдах імкнуўся знайсці высокага заступніка. Гісторыкі адзначаюць рост колькасці сялян-хадакоў. Ці не былі тыя сяляне Рысінскага шукальнікамі лепшае долі, што з надзеяю глядзелі на пачынанні „справядлівага” цара? Зрэшты, высокі дзяржаўны саноўнік мог і не ведаць, якімі „несносными работами и налогами” абцяжарвалі яго сялян аканомы. Усё ж не можам даць веры, што паэт-сентыменталіст у практычным жыцці быў жорсткі і несправядлівы.

Невядома, ці служыў Ф. Рысінскі пры Паўлу I. Пакуль выявіць неабходных дакументаў не ўдалося. А вось у першыя гады царавання Аляксандра I яго дакладна няма ў спісах чыноўнікаў расійскай адміністрацыі. (На чале Першага дэпартаменту Галоўнага суда Віцебскай губерні ў 1801–1803 гг. знаходзіўся Юзаф Заранэк, а Другога дэпартаменту – Тадэвуш Пятровіч Буйніцкі). І толькі ў 1804 г. Ф. Рысінскага абіраюць

¹ *Месяцослов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества Христова 1796*, в Санктпетербурге, при Императорской Академии Наук, с. 341.

² Ігнацы Жаброўскі працяглы час служыў засядацелю Першага дэпартаменту Верхняга Земскага суда Полацкага намесніцтва. Пазней (да 1808 г.) быў падкаморым Дынабургскага павету.

³ К. Вуйніцкі, *Раміетнікі (1795–1875)*, Кракów 2001, с. 32.

⁴ М. Клочков, *Очерки правительственной деятельности времен Павла I*, Петроград 1916, с. 551.

старшынёй Першага дэпартаменту Галоўнага суда. (Выбыў датэрмінова Ю. Заранэк). У адрас-календары пазначана, што ён мае чын стацкага саветніка (V клас), а г. зн. да яго трэба было звяртацца „ваше высокородие”. Саветнікам пры Дэпартаменце служыць Цімафей Пуцімцаў, засядацелямі – Юзаф Старжынскі і Юстын Юрэвіч, а сакратаром – Фрол Мудровіч¹. На выбарах 1805 г. Ф. Рысінскага зноў абіраюць на ранейшую пасаду. Саветнік і сакратар застаюцца ранейшыя, а засядацеляў абіраюць новых – Якуба Жабу і Пятра Косава². У 1808 г. шляхта чарговы раз давярае Ф. Рысінскаму пасаду старшыні Першага дэпартаменту Галоўнага суда Віцебскай губерні. Нязменны Фрол Мудровіч застаецца на пасадзе сакратара, а вось засядацеляў абралі новых – Тамаша Пясецкага і Лявонція Крупеніка³.

Пра эпізод з судовай практыкі Ф. Рысінскага можна даведацца з *Успамінаў* К. Буйніцкага. Так атрымалася, што першы выступ вясной 1809 г. у грамадска-палітычным жыцці свайго Дынабургскага павета будучы літаратар і выдавец мог закончыць фатальна: за выказаны пратэст⁴ на павятовым сойміку К. Буйніцкі, а таксама „тры Плятэры і тры Жаброўскія”⁵ былі аддадзены віцебскім губернатарам Сумарокавым⁶ пад суд. На шчасце К. Буйніцкага, сярод арыштаваных былі Жаброўскія, якім спрыяў „старшыня Першага дэпартаменту Галоўнага суда Рысінскі, чалавек справядлівы, разумны і вельмі паважаны губернатарам. Разгледзеўшы справу, ён пайшоў да губернатара і, прывітаўшыся, сказаў, што будзе іграць з ім камедыю. Здзіўлены Сумарокаў запытаўся пра прычыну гэтага жарту, але Рысінскі запэўніў яго, што кажа без жартаў і так патлумачыў: Пан аддаў пад наш суд сем абывацеляў, абвінавачаных у непадпарадкаванні вышэйшай уладзе, дык вось я прапаную, каб узяў на сябе на хвіліну ролю суддзі, а мне дазволіў рэпрэзентаваць вінаватых. Я буду бараніцца, а Вяльможны пан, выслухаўшы мяне, напіша дэкрэт, які я пасля ў Судовай палатцы падпішу як старшыня Першага дэпартаменту Галоўнага суда. Скажаўшы гэта, ён прачытаў наш пратэст, працытаваў законы і давёў, што ў нашым учынку не было нічога заганнага, бо права было за намі, а распараджэнне начальніка губерні было арбітральным і пярэчыла парадку, усталяванаму царскімі пастановамі. Сумарокаў зразумеў сваю памылку і адмяніў свой загад”⁷.

Анічога больш не занатоўвае ў сваіх *Успамінах* К. Буйніцкі пра свайго выратавальніка. Невядома, ці ведаў ён пра паэтычныя захапленні Ф. Рысінскага, ці быў знаёмы з ягонымі творамі.

¹ *Месяцослов с росписью чиновных особ, или Общій штатъ Россійской Имперіи на лето Христово 1804*, в Санктпетербурге, при Императорской Академіи Наук, с. 20.

² *Месяцослов с росписью чиновных особ, или Общій штатъ Россійской Имперіи на лето Христово 1805*, часть вторая, в Санктпетербурге, при Императорской Академіи Наук, с. 273.

³ *Месяцослов с росписью чиновных особ, или Общій штатъ Россійской Имперіи на лето Христово 1809*, часть вторая, в Санктпетербурге, при Императорской Академіи Наук, с. 388.

⁴ Павятовы маршалак Геранім Аскерка, абраны ў 1808 г., на загад віцебскага цывільнага губернатара П. Сумарокава мусіў правесці новыя выбары суддзі і падсудка Павятовага суда на месца адхіленых і аддадзеных пад суд Яна Шрэдэрска і Юрыя Каменскага. Але асобныя дасведчаныя абывацелі заўважылі парушэнні з боку губернатара і смела заступіліся за пакрыўджаных.

⁵ Былы падкаморы Ігнацы, Канстанцін і былы падсудак Юзаф. Апошні ў 1794 г. быў арыштаваны і трапіў разам з Ф. Рысінскім за краты.

⁶ Гаворка пра Паўла Сумарокава (1767–1846), дзяржаўнага дзеяча і літаратара, пляменніка паэта Аляксандра Сумарокава. Спачатку ён служыў у гвардыі, пасля ў Міністэрстве юстыцыі; быў віцебскім цывільным губернатарам (з 1807 г.), пазней стаў сенатарам. Аўтар шэрагу кніг *Путешествіе по всему Крыму и Бессарабии* (1800) ды інш., а таксама камедыі *Зелёный корсет* (1805), *Модник* (1806), драмы *Марфа Посадница* (1807), прытчы *Орлы и скворцы* (1806).

⁷ К. Вуйніцкі, *Раміетнікі...*, с. 98–99.

Год смерці Ф. Рысінскага ў энцыклапедыях і даведніках падаецца адвольна. Доўгі час гісторыкі літаратуры, узяўшы пад увагу паведамленне Р. Падбярэскага ў “Roczniku Literackim” („umarł przed kilkunastą laty”), са знакам пытальніка пісалі: „1830?”. Д. Самборска-Кукуць, выдавочна, на падставе гэтай жа інфармацыі прапануе іншы, больш ранні – „каля 1825”. Аднак, думаецца, даследчыкі не ўлічылі нататкі *Карэспандэнцыя* X. D. у 149 нумары (5 кастрычніка) „Tygodnika Wileńskiego” за 1819 г. Як можна здагадацца па зместу публікацыі, Ф. Рысінскага ўжо ў той час не было сярод жывых.

Калі ж памёр паэт з Віцебска?

На нашу думку, год смерці паэта можна вылічыць ускосным чынам. У 1808 г. Ф. Рысінскі быў абраны чарговы раз старшынёй Першага дэпартаменту Галоўнага суда Віцебскай губерні. У *Месяцослове* на 1809 г. гэта пацвярджаецца. А вось у наступным 1810 годзе гэтую пасаду займае Мікалай Ефімовіч. Можам дапусціць, што памёр паэт яшчэ да восені 1809 г. (часу складання адрас-календара на 1810 год). Зрэшты, ён мог быць, дзякуючы спрыянню губернатара Паўла Сумарокава пераведзены на больш высокую пасаду (але не ў Віцебскай губерні), або ў свае 60 гадоў пакінуць дзяржаўную службу і паехаць у адзін са сваіх маёнткаў.

Францішак Рысінскі ў друку XIX–XX стст.

Упершыню пра Ф. Рысінскага як паэта ў друку напісаў нехта X. D. у 149 нумары газеты „Tygodnik Wileński” за 1819 г., публікуючы другую частку верша *Pod dobry humor do Kasi*. Аўтар допісу не мае інфармацыі пра жыццё і творчасць паэта, але спадзяецца атрымаць іх. Ён адно называе Ф. Рысінскага беларускім памешчыкам, які напісаў шмат вершаў “з нагоды” – разумных і дасціпных. Невядома, ці X. D. сабраў звесткі пра паэта, але ў друку за яго подпісам яны не з’явіліся.

У 1828 г. пад прозвішчам „Рысінскі” ў варшаўскай газеце „Motyl” пад тытулам *Do Kasi* з’явіўся канцавы фрагмент верша *Pod dobry humor do Kasi*. Але аніякіх інфармацый пра аўтара тут не было.

Бясспрэчна, найбольш цікавымі з першых публікацый пра Ф. Рысінскага былі нататкі ксяндза Антонія Карніловіча, прэфекта Дынабургска-Краслаўскае школы. У трох нумарах часопіса „Dziennik Wileński” за 1830 г. ён апублікаваў дванаццаць вершаў паэта, а таксама падаў звесткі пра яго: па-першае, называе імя Рысінскага – Францішак, па-другое, акрэсліваецца пасада – „у Галоўным Віцебскім судзе прэзідэнт 1-га дэпартаменту”, па-трэцяе, пацвярджаецца інфармацыя X. D. пра тое, што „пры сваім жыцці на Белай Русі карыстаўся славаю паэта”, па-чацвёртае, вершы Ф. Рысінскі пісаў „лёгка” па-польску і па-расійску. Апошняе сцверджанне ксяндза А. Карніловіча выклікае пытанне: ці сапраўды па-расійску? Вядома, служачы ў расійскай адміністрацыі Ф. Рысінскі мог дасканала авалодаць расійскаю моваю (хоць факты сведчаць, што самі расійскія чыноўнікі, жывучы і працуючы ў „беларускіх губернях”, імкнуліся вывучыць польскую мову). Можна, усё ж на беларускай гаворцы? Зрэшты, А. Карніловіч (ці рэдактар?) пазначыў „па-расійску”, нават не „па-руску”.

У тым жа 1830 г. Г. Клімашэўскі змясціў у „Nowogoczniku Litewskim” пад прозвішчам „Рысінскі” верш *Do przyjaciela w smutku*. Відаць, тэкст твора ўзяты з невядомага сёння рукапісу.

У 1840 г. у далёкім Парыжы ў кнізе *Беларусь* згадаў пра „слаўнага ў нашых ваколіцах сваім паэтычным талентам годнага абывацеля Рысінскага” Аляксандар Рыпінскі, называючы яго „суддзёй ці прэзідэнтам у месце”.

Значную колькасць звестак пра паэта падаў у сваіх працах Р. Падбярэскі. Спачатку ў нататцы да публікацыі трох вершаў у „Roczniku Literckim” (1844) ён гаворыць пра папулярнасць паэзіі Ф. Рысінскага „ў ваколіцах Віцебска і Полацка”; падае яго пасаду – „старшыня Цывільнай палаты”¹; і ўпершыню ў друку выказваецца пра гады жыцця паэта: „памёр гадоў дваццаць таму”. Цікавай можа падасца інфармацыя Р. Падбярэскага пра тое, што яму ўдалося наведць (?) сваякоў паэта (сястра Тэрэза была замужам за Рэвутам). Аднак спадкаемцы Ф. Рысінскага „поўнага” рукапісу не мелі.

Значнае месца займае Ф. Рысінскі ў канцэпцыі новай беларускай літаратуры Р. Падбярэскага: „Аднак з усіх пісьменнікаў толькі два могуць заслугоўваць назвы беларускіх народных, што нас, уласна, больш за ўсё цікавіць. Францішак Рысінскі, аўтар мноства напісаных з нагоды і лёгкай вершыкаў, лёгкіх, вясёлых, дасціпных, у якіх звяртае ўвагу і міжвольна прымушае задумацца філасофская, часам знянацку кінутая думка, заснаваная на глыбокім веданні свету і людзей, выяўляе і рэдкі талент, і розум, падтрыманы навукай і роздумам. Сам чыноўнік, бо быў старшынёй Цывільнае палаты ў Віцебску, належачы да шаноўных людзей і праз уласнасць, – хоць, здаецца, род яго з Украіны², – пераследаваў ён з’едлівай мовай камізму сваіх сабратаў; гэтыя вершыкі з нагоды, у якіх заўсёды хапала пругкасці, выказвалі нейкі грубаваты гумар, адценне камізму, уласцівага аднаму толькі сярэдняму класу беларускае шляхты; малючы часта якую-небудзь агульнавядомую асобу, яны мелі велізарны поспех і абляталі ў вуснай перадачы ўсю Беларусь. Сталі такія папулярныя, што не знойдзеш ні дома, ні асобы на Беларусі, якія б не ведалі на памяць хоць бы ўрыўка з якога верша Рысінскага. Быў ён праўдалюб, рэзаў вострую праўду кожнаму: і чыноўніку, і духоўнаму, і калегу, і роўнаму сабе шляхціцу, і сябрам, і суседзям, не мінаў нават і прыгожага полу, да якога меў немалы інтарэс. Грубаватым гумарам ён трапіў у жылку нацыянальнае схільнасці і так зліўся з думкамі сабратаў, што яго асобныя выразы сталі ў многіх мясцінах прыказкамі, як правінцыяльная мудрасць. Хоць геній Рысінскага і не адпавядае ўсім умовам чыста народнага пісьменніка, аднак вялікая яго папулярнасць дазваляе яго заслужыць гэтак найменне”³.

Невядома, ці меў якія новыя звесткі пра Ф. Рысінскага яго зямляк і сваяк А. Рупінскі, які ўключыў паэта ў складзены ім для А. Плуга спіс 55 пісьменнікаў, „якія або нарадзіліся на Белай Русі, або таксама пра яе пісалі на абедзвюх мовах нашай правінцыі, як польскай, так і русінскай”⁴. Бо складзеная ім біяграфія паэта не захавалася.

Ані гісторыкі літаратуры, ані энцыклапедыі не згадвалі ў XIX стагоддзі пра Ф. Рысінскага. Хіба што ў геральдычных даведніках можна знайсці пра паэта пэўную інфармацыю⁵.

¹ На пачатку XIX ст. у склад губернскае адміністрацыі ўваходзілі: *Губернскае правленне, Казённая палата і Галоўны Суд*, які складаўся з двух дэпартаментнаў. Відавочна, Р. Падбярэскі выкарыстоўвае сучасныя найменні інстытутаў губернскае ўлады. У 1840-я гг. былі тры палаты: Казённая, Крымінальная і Цывільная. Зрэшты, Першы дэпартамент Галоўнага суда, прэзідэнтам якога быў Ф. Рысінскі, займаўся крымінальнымі справамі, а вось у кампетэнцыю Другога дэпартаменту Галоўнага суда ўваходзілі грамадзянскія справы (пазней менавіта яго называлі: Палата цывільнага суда).

² Дзіўна, што падчас сваіх росшукаў на Віцебшчыне Р. Падбярэскі не змог даведацца, адкуль паходзіў Ф. Рысінскі.

³ R. Podbereski, *Białoruś i Jan Barszczewski* [w:] J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*, Petersburg 1844, [t. I], s. VI–VII.

⁴ *Alexander Rupiński do Adama Pługa (Antoniego Pietkiewicza)* [w:] *Księga pamiątkowa na uczczenie setmej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (1798–1898)*, Warszawa [1899], t. I, s. 256.

⁵ T. Żychliński, *Złota księga...*, s. 217.

На пачатку XX стагоддзя К. Эстрайхер уключыў у 26 том свае *Bibliografii polskiej* інфармацыю пра выданне, якога не было: старонкі з „Rocznika Literackiego”.

І толькі ў другой палове XX стагоддзя ўвагу гісторыкаў літаратуры прыцягнула постаць Ф. Рысінскага. Складальнікі хрэстаматыі *Беларуская літаратура XIX стагоддзя* С. Александровіч, А. Лойка, В. Рагойша ўключылі ў кнігу фрагменты ўступнага артыкула Р. Падбярэскага *Беларусь і Ян Баршчэўскі* да кнігі *Шляхціц Завальня* Я. Баршчэўскага. Праўда, пра Ф. Рысінскага ўкладальнікі пакінулі літаральна некалькі радкоў. Апрача таго, чытач не знаходзіў пра яго аніякіх звестак¹, якія магчыма было падаць паводле інфармацыі Р. Падбярэскага.

Аднак у рэцэнзіі на выхад у свет хрэстаматыі А. Мальдзіс, кажучы пра перспектывы вывучэння гісторыі літаратуры, згадаў паэта з Віцебска і выказаў меркаванне, што ў яго спадчыне маглі быць не толькі польскія і рускія, але і беларускія вершы: “У *Польскім біяграфічным слоўніку* (т. XIV, сш. I, стар. 83–84) змешчаны артыкул пра пісьменніка, настаўніка і місіянера Антоні Карніловіча (1805–1856). Маленства яго прайшло ў Оршы, потым ён працаваў на Пружаншчыне. А. Карніловіч, гаворыцца ў артыкуле, “цікавіўся таксама беларускай паэзіяй, асабліва паэтам Францішкам Русінскім (!), вершы якога збіраў і меркаваў выдаць”. Апошнія гады жыцця Карніловіч правёў у Ілінцах Кіеўскай губерні. Значыць, спадчыну Рысінскага (ці Русінскага) ёсць сэнс шукаць на Украіне”².

Сваю здагадку даследчык пацвярджаў спасылкаю на артыкул Р. Падбярэскага: “Са слоў Падбярэскага бачна, што Рысінскі (аўтар ставіць яго побач з віцебскім віцэ-губернатарам Манькоўскім, якому прыпісвае *Энеіду навыварат*) пісаў па-беларуску многа і плённа”³. Але яго творы яшчэ не адшуканы”⁴.

Фактычна, сваім допісам А. Мальдзіс запачаткаваў працэс „вяртання” Ф. Рысінскага; сваім указаннем на магчымаасць адшукання беларускамоўнай спадчыны паэта „паставіў” яго ў кантэкст гісторыі беларускае літаратуры.

Публікуючы ў зборніку *Пачынальнікі* артыкул Р. Падбярэскага цалкам, Г. Кісялёў даў кароткую інфармацыю пра Ф. Рысінскага (грунтуючыся, уласна, адно на напісаным Р. Падбярэскім): „Рысінскі Францішак (памёр каля 1830 г.) – паэт-гумарыст. Быў чыноўнікам у Віцебску (старшыня палаты цывільнага суда)”⁵.

Амаль тое самае напісалі С. Х. і В. С. Александровічы ў каментары да публікацыі фрагментаў артыкула Р. Падбярэскага: „Францішак Рысінскі (канец XVIII – пачатак XIX ст.) – польскі паэт, займаў пасаду старшыні палаты цывільнага суда ў Віцебску”⁶. Хіба што не супадала акрэсленне даследчыкамі гадоў жыцця паэта: усё ж „памёр каля 1830” і „пачатак XIX ст.” гэта не адно і тое ж. Год нараджэння Ф. Рысінскага, названы С.Х. і В.С. Александровічамі як „канец XVIII ст.”, думаецца, пададзены чыста інтуітыўна.

Здавалася б, дадзеная інфармацыя павінна была б падштурхнуць гісторыкаў літаратуры да глыбокага вывучэння спадчыны паэта з Віцебска. Аднак у 70–80-я гг. хіба што толькі сам А. Мальдзіс згадаў пра Ф. Рысінскага, сцвярджаючы, што

¹ Відаць, адмыслова прапушчаны быў сказ пра службу Ф. Рысінскага „старшыней Цывільнай палаты ў Віцебску”.

² А. Мальдзіс, *Плён аднаго стагоддзя*, „Полымя” 1971, № 10, с. 223.

³ Усё ж пра беларускамоўныя творы Ф. Рысінскага Р. Падбярэскі нічога не піша.

⁴ А. Мальдзіс, *Плён аднаго стагоддзя*..., с. 223.

⁵ *Пачынальнікі*..., с. 75.

⁶ С.Х. Александровіч, В.С. Александровіч, *Беларуская літаратура XIX – пачатку XX ст. Хрэстаматыя крытычных матэрыялаў*, Мінск 1978, с. 53.

Ф. Карпінскі¹ „цікавіўся беларускай паэзіяй, асабліва паэтам Францішкам Рысінскім, вершы якога збіраў і намерваўся выдаць”².

Праўда, у гэтым часе з’явіўся энцыклапедычны артыкул (першы, заўважым) У. Мархеля пра паэта: „Рысінскі (Rysiński) Францішак [? – 1830 (?)], польскі і бел. паэт. Старшыня цывільнага суда ў Віцебску. Пісаў эпіграмы, лірычна-філас. і гума-рыст. вершы на польскай, паводле сведчанняў, таксама на бел. і рус. мовах. Пераадоль-ваючы класіцыстычную версіфікатарскую нарматыўнасць, набліжаўся да рамант. лірызацыі зместу. Творы Р. распаўсюджваліся на Віцебшчыне ў спісах і вусна (частка з іх знаходзілася ў архіве Ф. Карпінскага³ і полацкага маршалка С. Грабніцкага), а так-сама публікавалася ў час. «Tygodnik Wileński» («Віленскі штотыднёвік», 1819, т. 8), «Dziennik Wileński» [«Віленскі дзённік», 1830, т. 5 (публ. А. Карніловіча)], «Rocznik Literacki» [«Літаратурны штогоднік», 1844, кн. 2 (публ. Р. Падбярэскага)]. Р., відаць, аўтар макаранічных бел.-польск. мініяцюр *Плач пакінутага каханай* і *За пенкнай паненкай аж душа сумуе* (апубл. А. Рыпінскім у кн. *Беларусь*, 1840)⁴.

Меркаванне (заўважым: без аргументаў!) У. Мархеля не было ўлічана складаль-нікамі другога выдання хрэстаматы *Беларуская літаратура XIX стагоддзя* А. Лойкам і В. Рагойшам: названыя вершы яны па-ранейшаму лічылі творами А. Рыпінскага; праўда, спасылалючыся на артыкул Р. Зямкевіча, пазначылі ў каментарах: „Існуе непацверджанае меркаванне, што гэтыя вершы не належаць А. Рыпінскаму: *Плач пакінутага каханай* быццам бы напісаны Янам Аношкам (каля 1775–1820 або 1827 <...>, а *За пенкнай паненкай аж душа сумуе* – невядомым аўтарам з Дзісеншчыны не пазней 1820 г.”⁵.

Пра Ф. Рысінскага як беларускага літаратара ў хрэстаматы гаворка не ідзе: хоць звесткі пра яго і падаюцца ў артыкуле Р. Падбярэскага *Беларусь і Ян Баршчэўскі*, але зноў укладальнікі пакідаюць іх без увагі.

У 1990 г. У. Мархель, друкуючы пераклад верша паэта *Роздум пасля страты за-кладзенага маёнтка*, пазначыў ва ўступнай нататцы: „Не рабілася ніякай спробы ад-казаць на пытанне, чаму ў пачатку XIX стагоддзя надзвычайную папулярнасць на Ві-цебшчыне мелі іранічна-філасофскія творы Францішка Рысінскага”⁶. Закід вядомага даследчыка, відавочна, быў самому сабе: на той час адно толькі Г. Кісялёў, Я. Янушкевіч ды ён сам прафесійна займаліся вывучэннем гісторыі беларускае літаратуры XIX ст.

Невыпадкова менавіта Г. Кісялёў у хуткім часе адгукнуўся на папрок калегі: спа-чатку ў даследаванні *Ад Чачота да Багушэвіча. Праблемы крыніцазнаўства і атрыбу-цыі беларускай літаратуры XIX ст.* ён адно згадаў пра прысутнасць паэта з Віцебска ў літаратурным працэсе Беларусі: [„З пьсьма відаць, што Рыпінскі пад канец жыцця займаўся гісторыяй беларускай літаратуры (дакладней, літаратуры Беларусі) і напісаў біяграфічныя нарысы пра Я. Баршчэўскага, Ф. Князьніна, Г. Марцінкевіча, В. Рэуга,

¹ Чамусьці інфармацыю з *Польскага біяграфічнага слоўніка* пра А. Карніловіча А. Мальдзіс дастасаваў да Ф. Карпінскага, хоць у рэцэнзіі 1971 г. было правільна.

² А. Мальдзіс, *На скрыжаванні славянскіх традыцый...*, с. 268.

³ Інфармацыя памылковая. Вершы Ф. Рысінскага маглі быць у архіве ксяндза А. Карніловіча, а не Ф. Кар-пінскага.

⁴ У. Мархель, *Рысінскі Францішак* [у:] *Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі*, Мінск 1987, т. 4, с. 552.

⁵ *Беларуская літаратура XIX стагоддзя. Хрэстаматыя*, склад. А. А. Лойка, В. П. Рагойша, Мінск 1988, с. 457.

⁶ У. Мархель, *Ініцыянае сваё* [у:] *Шляхам гадоў. Гісторыка-літаратурны зборнік*, уклад. У. Мархель, Мінск 1990, вып. 2, с. 290.

Ф. Рысінскага, Т. Заблоцкага і інш.^{1]}, а таксама закрануў праблему атрыбуцыі вершаў *Плач пакінутага каханай і За пенкнай паненкай аж душа сумуе*: „Аніякіх доказаў, што гэта творы Рыпінскага, у нас няма. У свой час М. Гарэцкі адносіў іх да XVIII ст. Іншай думкі прытрымліваўся Р. Зямкевіч – «першы верш віцебскага польска-беларускага вершапісца Аношкі, каторы пісаў у пачатку XIX стагоддзя, а другі невядомага аўтара з Дзісеншчыны, не пазнейшы за 1820 год». Ёсць таксама прапанова лічыць іх творамі віцябчаніна Францішка Рысінскага².

Пасля асобе паэта з Віцебска Г. Кісялёў прысвяціў асобны артыкул: на падставе архіўных матэрыялаў ён фактычна ўпершыню стварыў больш-менш рэальны „партрэт паэта і памешчыка³. Дакументы канцылярыі Полацкага намесніцтва за 1783 г. давалі яму магчымасць акрэсліць год нараджэння, прасоўванне па кар’ерных прыступках мясцовай адміністрацыі, а кніга расійскага гісторыка М. Клячкова *Очерки правительственной деятельности времён Павла I* (Петраград 1916) і краязнаўчы зборнік „Віцебшчына” (т. 2, 1928) вызначыць маёмасны стан Ф. Рысінскага. А яшчэ раз аналізуючы праблему аўтарства вядомых беларуска-польскіх мініяцюр, Г. Кісялёў прызнаў, што гіпотэза У. Мархеля і меркаванні Р. Зямкевіча вартыя ўвагі і патрабуюць дадатковых росшукаў.

Артыкул У. Мархеля з *Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва* амаль без змен быў надрукаваны ў біябібліяграфічным слоўніку *Беларускія пісьменнікі*. Адно толькі даследчык дапускаў цяпер, што Ф. Рысінскі паходзіў са шляхты, ды з большай упэўненасцю казаў пра ягонае аўтарства беларуска-польскіх мініяцюр. Бясспрэчнай вартасцю дадзенай публікацыі была і бібліяграфія (зрэшты, няпоўная) друкаваных твораў паэта⁴.

У. Мархелю належаць таксама кароткія інфармацыі пра Ф. Рысінскага (на аснове энцыклапедычных артыкулаў) у *Гісторыі беларускай літаратуры XI–XIX ст.*⁵.

Польскія гісторыкі літаратуры толькі ў XXI ст. звярнулі ўвагу на польскамоўнага паэта з Віцебска. Праўда, колькі разоў у анталогіях друкаваліся фрагменты ягоных твораў, але заўсёды або пад іншым прозвішчам⁶, або ананімна⁷. А вось даследчыца літаратуры польска-беларуска-латышскага памежжа Д. Самборска-Кукуць, назваўшы Ф. Рысінскага „малым дрэўцам у аграмадным лесе польскае літаратуры” і „песняром рэгіёну”, прысвяціла яму невялікі артыкул, які ўтрымлівае шмат цікавых інфармацый. Па-першае, у старых гербоўніках яна выявіла звесткі пра бацьку паэта – “старосту рындзуньскага” Пятра Рысінскага і пра яго шлюб з Ёаннаю Пакаш. Больш за тое, не падаючы крыніцу, сцвярджае пра самога паэта: „Ажаніўся позна (пасля 1791 года), меў адну дачку⁸. Па-другое, адначасна з нататкамі Р. Падбярэскага (добра вядомымі беларускім

¹ Г.В. Кісялёў, *Ад Чачота да Багушэвіча. Праблемы крыніцазнаўства і атрыбуцыі беларускай літаратуры XIX ст.*, Мінск 1993, с. 100.

² *Ibidem*, с. 293–294.

³ Г. Кісялёў, *Францішак Рысінскі...*, с. 231–234.

⁴ У. Мархель, *Рысінскі Францішак* [у:] *Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік у 6 тамах*, Мінск 1995, т. 5, с. 194–195.

⁵ У. Мархель, *Прадвесце адраджэння* [у:] *Гісторыя беларускай літаратуры XI–XIX ст. у двух тамах*, т. 2: *Новая літаратура: другая палова XVII–XIX стагоддзё*, Мінск 2007, с. 99, 100, 103.

⁶ Напрыклад, верш *Пад добры гумар да Касі*, перадрукаваны з тыднёвіка „Wanda” (1820, т. II, с. 27), прыпісаны Р. Корсаку. Гл.: R. Korsak, *Wiersz o próżności świata* [w:] *Zbiór poetów polskich*, ułożył i opracował P. Hertz, Warszawa 1959, ks. I, s. 257–259.

⁷ Верш *Świat jest nasz kat* змешчаны ананімна ў наступнай публікацыі: R. Kaleta, *Antologia poetycka Franciszka Ksawerego Woyny*, „Ze Skarbca kultury” 1983, z. 38.

⁸ D. Samborska-Kukuć, *O Franciszku Rysińskim...*, s. 190.

даследчыкам) Д. Самборска-Кукуць выкарыстоўвае ўспаміны К. Буйніцкага. Па-трэцяе, ёй удалося выявіць шэраг рукапісных версій друкаваных твораў Ф. Рысінскага. І, па-чацвёртае, дае кароткую характарыстыку паэтычнай спадчыны літаратара.

На жаль, у сваёй працы Д. Самборска-Кукуць не выкарыстала беларускія крыніцы; не пазбегла яна таксама асобных недакладнасцяў. Ды і аналіз даробку Ф. Рысінскага атрымаўся залішне агульны, павярхоўны.

А таму варта ўважліва прааналізаваць творчасць малавядомага, але вельмі таленавітага літаратара Беларусі другой паловы XVIII – пачатку XIX стагоддзя.

Лірычны герой Францішка Рысінскага

Палітычныя, патрыятычныя і нацыянальныя погляды лірычнага героя ў паэзіі Ф. Рысінскага амаль не выяўляюцца. Так, у вершы *Recepta na jedną sylabę* як пра нешта адрознае ад сябе паэт кажа пра *Lacha*. Праўда, ён не атаясамлівае сябе і з тым, „co go [Lacha] wziął”. Рэгіянальны патрыятызм паэта выявіў хіба што пры дапамозе зваротаў да мясцовай тэматыкі, да асоб, якія жывуць побач. Гэта прафесар філасофіі пэўнай езуіцкай калегіі, гэта і Францішка Багамольцава, гэта і дзяўчына-танцоўшчыца з Асвеі, гэта і Шчапан Шчаткоўскі, пазней – харунжы рэжыцкі, гэта і згадка пра Габрыэля Грубера, езуіта, славутага вынаходніка і лекара на Полаччыне. Відавочна, мясцовы патрыятызм паэта праяўляе сябе апасродкавана. Па-іншаму і быць не магло. Як ніяк Ф. Рысінскі цягам 30 гадоў быў важнаю часткаю адміністрацыйнай машыны царызму на Полаччыне і Віцебшчыне. Але ўжо той факт, што паэт пісаў па-польску, гаворыць пра яго патрыятычную паставу.

Лірычны герой Ф. Рысінскага – гэта асоба, жыццёвы вопыт якое дазваляе сфармуляваць пэўныя прыныцыпы, заўважыць тое, чаго не бачыць большасць. Вельмі выразна ў паставе героя выяўляюцца рысы, што былі ўласцівыя эпосе барока і ракака.

Мы не можам цалкам пагадзіцца са сцверджаннем Д. Самборскай-Кукуць, што „wiersze Rysińskiego to liryki utrzymane w konwencji sentymentalnej”¹. Так, сентыментальныя матывы часам даволі адчувальныя ў Ф. Рысінскага, але амаль паўсюдна прысутная іронія (часам сарказм) нішчыць чуллівасць і пачуццёвасць лірычнага героя.

Больш правільна будзе гаварыць пра залежнасць музы Ф. Рысінскага ад барочных катэгорый. Яно і зразумела. Светапогляд паэта склаўся ў эпоху, якая амаль не ведала ўплываў Новага часу. Яму, выхаванцу, відавочна, езуітаў, была блізкая сентэнцыя „vanitus wanitatum et omnia vanitas”. Перадусім, лірычны герой паэта ўсведамляе марнасць чалавечага імкнення да славы, вяршэнства, першынства. Ягоны досвед загадвае яму не зайздросціць уладарам і багатырам гэтага свету, бо ён ведае „próżność świata przemienneego” (*Pod dobry humor do Kasi*), бо „pryudzie nie mylnie kres próżney wielkości, // I w iednym dole legnie z chłopem pan”.

Лірычны герой Ф. Рысінскага, як і герой грамадска-палітычнай лірыкі XVII–XVIII стст., усвядоміўшы тленнасць чалавечага жыцця, прыходзіць да высновы, што варта выкарыстаць адпушчаныя лёсам імгненні, узяць ад жыцця ўсе асалоды: „Gdy ona do mnie usmiechnie się grzecznie <...> Wolę dzień szczęścia, niż tryumfów rok”.

Але і гэты матывы не становіцца „фінальным”, падсумоўваючым у светапоглядных пошуках героя. Заўсёдная іронія паэта не дазваляе герою цешыцца выкладзенай ім філасофіяй: як ён адмаўляе свет дзеля Касі, так Кася адмаўляе герою дзеля нечага або

¹ D. Samborska-Kukuć, *O Franciszku Rysińskim...*, s. 193.

некага іншага. І таму герою нічога не застаецца, як толькі паведаміць каханай тую ісціну, якую ён ужо спазнаў, папярэдзіць і асцерагчы яе ды яшчэ раз паўтарыць сваю прапанову: „Czuwa i na cię czas zazdrosnym okiem, // Chcąc zatrzeć wdzięki, zmarszczyć gładką brew, // Bierzmyż do celu zamiaru podskokiem, // Dopóki żywa drga w nas jeszcze krew”.

Герой верша *Duma po stracie majątku przez exdywizję* шмат у чым падобны на героя папярэдняга верша: ён не імкнуўся за славаю і дастаткам, не збіраў грошы, шляхетнасць („spota”) – ідэал, да якога ён імкнецца ўсё жыццё. Ягоны скарб – „rozum i poczciwość”. Але ўвесь свет навокал жыве па іншых прынцыпах: свет дбае пра сваю карысць. Чытач не ведае, чаму герой не здолеў разлічыцца з крэдытарамі, але пэўнае тое, што суд пастанавіў заспакоіць іх прэтэнзіі маёнткам даўжніка. Герой застаецца адзін на адзін са сваёй бядой: крэдытор сёння „chyttrze wzdycha” і, вядома, не дапаможа тлум сяброў, што колісь тут весяліліся, – іх „razem diabli wzięli”. Але ён застаецца ранейшым, бо нават у няшчасці ён спакойны, ягоная пачцінасць не дазваляе яму змяніць прынцыпы і зайздросціць шчасцю іншых.

Варта звярнуць увагу на пэўную адрознасць жыццёвых калізій паэта і ягонага лірычнага героя. Ф. Рысінскі наўрад ці зазнаў тое, што выпала на долю ягонага героя. Наяўнасць шматлікіх маёнткаў дазваляла не баяцца крэдытараў; не павінна было быць страху, што ён застанеца „goły”. Але, думаецца, у нас няма падстаў казаць пра адрознасць аўтара і героя ў іх жаданні жыць пачціва, „w spocie”. Паэт ствараў пэўны тып ідэальнага героя, які супрацьпастаўлены меркантильнаму свету. Таму свету, які добра ведаў суддзя Ф. Рысінскі.

Герой верша *Dumanie nad życiem ludzkim*, задумваючыся над чалавечым жыццём, прыходзіць да несучасальных высноў: і дзяцінства, і маладосць, і сталасць, і старасць праходзяць то ў глупстве, то ў фанабэрыі і пустаце, то ў марнасці. І ўсіх чакае адзін канец: „Nad tym rośnie krzak chwastu, tam wzgórek poroju”.

Паэзія давала магчымасць Ф. Рысінскаму казаць пра самога сябе і адначасова рабіць гэта так, каб асабістага, прыватнага ў выказваннях лірычнага героя было не так і шмат. Часам хочацца паставіць знак роўнасці і бачыць у лёсе, акалічнасцях жыцця героя прыватнае жыццё яго аўтара-паэта. Напрыклад, змест вершаў *Odpowiedź profesorowi filozofii przyznającemu się, że mimo swoją naukę boleje i płacze z bojaźni utraty przyjaciółki, niebezpiecznie chorej* і *Odezwa do najszanowniejszej przyjaciółki Franciszki Bohomolcowej, w czasie cztero-niedzielnej choroby na nogę* скіроўвае шукаць у іх прыкрыя моманты жыцця Ф. Рысінскага – хваробу яго жонкі і ягоную ўласную немач. Сапраўды, мы зыходзім з таго, што вершы Ф. Рысінскага прызначаліся для вузкага кола сяброў, а гэта значыць біяграфічнае дамінуе ў лірычных выказваннях.

Пачуццёва-сентыментальнае, здавалася б, характэрнае для гэтых вершаў. Прафесар філасофіі ўзрушаны да жалю хваробаю жонкі сябра, а гэта – сцвярджае аўтар – „zasnieysza spota przed innemi”. Але далей ледзь улоўная іронія: прафесар, больш чулы за нейкага Зенона, імкнецца давесці хіба толькі тое, што ён смуткуе з прыкрага лёсу сябра. А што на самой справе? Чаму так перажывае прафесар? Аўтар не кажа. Але затое напоўніцу іранізуе: рана плачаш, шануюны прафесар філасофіі. Хворая, дзякуючы моцы Божай, ачуняе і „dzielna mocą Bożey mistrzyni natura” прысароміць слабую веру „uczniа Ерікуга”. Наяўнасць іроніі ў гэтым вершы не дазваляе паставіць сентыментальнае на першае месца, „абсалютызаваць” сентыментальнае.

Падобнае можна сказаць і пра другі, напісаны з прычыны ўжо ўласнае хваробы, верш. Лірычны герой, маючы хворую нагу, адчувае „większy ból” ў сэрцы, а яшчэ

больш „cierpię na umyśle”. Ён не кажа адкрыта пра прычыну сваіх пакутаў, але хутчэй за ўсё яго не задавальняе стаўленне да яго атачэння. А таму ён хавае свае нягоды: прымае весела гасцей, смяецца, не паказвае, што таіцца ў ягоным сэрцы. І толькі яна, Францішка Багамольцава, што цэніць у чалавеку „rozum nad dostatki, // A w przyjacielu stałość i przumioty”, усё ведае. Яна – сапраўдны сябар, які сваім спачуваннем лечыць.

Не знаходзім мы сентыментальнага і ў вершы *Wieczor w Oświeju*. Тут паэт выкарыстоўвае прыём дэталёвага апісання, вымалёўвае найдрабнейшыя рысы, каб перадаць сваё захапленне танцам невядомай балерыны. (Пэўна ж, Шадурскія мелі ў Асвеі свой тэатр.) Паэт дасканала валодае пэндзлем. А фінальная дыскусія лірычнага героя з яшчэ адным зачараваным глядачом мае давесці, што сапраўднае мастацтва не варта трактаваць у катэгорыях даўніх эпох. Талент у спалучэнні з прыроднай прыгажосцю здольны зачараваць. Але гэта не чары, створаныя моцаю „zaklętego ducha”.

*Piosenka na nótę: „Śpiewał słowiczek noc całą”*¹ – гэта адзіны верш у спадчыне Ф. Рысінскага, які цалкам упісваецца ў плынь сентыменталізму. Тут усё адпавядае эстэтыцы гэтага напрамку: і постаць смутнага закаханага, яго гіпербалізаваная пачуццёвасць, слязлівасць і г. д., і нячулая дзяўчына, якая адно падпарадкоўваецца Таму, хто „rozrządza miłością”: „wstydem spłonęła, // I po chłopczynie westchnęła”. Насцярожвае той факт, што дзяўчына завецца Юстына. Што гэта: наследванне Ф. Карпінскаму ці, увогуле, мы маем справу з вершам Ф. Карпінскага, памылкова далучаным да збору Ф. Рысінскага? Зрэшты, сумненні ў аўтарстве Ф. Рысінскага развейваюцца тым, што паэт з Віцебска часта выкарыстоўваў падобную строфіку (*Wieczor w Oświeju, Prośba do Anety, Wiersz w dzień urodzin Anny*) і ўласціваю паэту лёгкасцю верша.

Пэўна, тагачасная літаратура (эротыкі Ф. Карпінскага) уплывалі на паэта, „прымушалі” наследваць, выкарыстоўваць падобную тэматыку, праблематыку і стылістыку. Аднак сентыментальная пастава не стала асноўнай у яго творчасці. Ф. Рысінскі ішоў сваім шляхам, ягоны стыль мае свае адметнасці, на што звярнуў увагу яшчэ Р. Падбярэскі.

Duma w samotności Szczepana Szczotkowskiego напісана як маналог лірычнага героя. Паказальна, што існаваў рэальны Шчапан Шчаткоўскі, у 1824–1826 гг. рэжыцкі харунжы, які захаваў і перадаў А. Карніловічу асобныя вершы Ф. Рысінскага. Відавочна, паэт добра ведаўчы Ш. Шчаткоўскага, укладае ў ягоныя вусны своеасаблівую філасофію жыцця сумленнага чалавека таго часу. Зусім верагодна, што на пачатку XIX ст. Ш. Шчаткоўскі, не дбаючы пра „łudzące blaski”, адмаўляўся ад удзелу ў грамадска-палітычным жыцці краю і вёў жыццё „pod samotnym domu cieniem”. Лірычны герой не называе прычыны, чаму ён абраў такі шлях. Можа, гэта праява апалітычнасці, а можа, нежданне службыць царскай адміністрацыі. Ва ўсялякім выпадку „w sweu chaty zaciszu” ён не ведае ні інтрыг, ні подласці. Яго ідэалам становіцца „mierność, z potrzebami zgodna”. Тое, што прызначана лёсам, ён пакорна прымае, бо чалавеку не трэба шмат: „Wogactwem: domek, kęs chleba”.

І адзінае, чаму б ён хацеў падпарадкоўвацца – гэта сумленне, калі яно спакойнае, дык чалавек у сваіх жыццёвых клопатах нічога больш не патрабуе для шчасця.

Такая жыццёвая філасофія, такі вобраз „ідэальнага чалавека”, думаецца, склаліся не пад уплывам эстэтыкі класіцызму ці сентыменталізму, а гістарычныя ўплывы на Беларусі дыктавалі сапраўдным грамадзянам краю падобны стыль паводзінаў і жыцця. Невыпадкова ў Ф. Рысінскага быў яшчэ адзін верш (Р. Падбярэскі падае з яго

¹ Відаць, маецца на ўвазе *Tren VI* Яна Каханоўскага.

фрагмент), які развівае заяўленую ў вершы *Duma w samotności Szczepana Szczotkowskiego* тэму. На гэты раз лірычны герой, адмаўляючыся ад вялікага свету, па якім „wszystko czart wie jak się plecie”, відавочна жадае весці такі лад жыцця, як невядомы нам пан Дамінік. У „odludnym kurniku” можна ўнікнуць „żądzy, bogactw i honorów”, тут можна есці „z gliny, a chodzić piechotą”. А калі куды і выйсці, дык толькі „na mszę w niedzielę”. Так можна спакойна жыць, перадусім, спадзявацца на спакойнае жыццё.

І зноў мы звяртаем увагу на несупадзенне перыпетый лёсу Ф. Рысінскага і яго лірычнага героя. З аднаго боку высокі губернерскі чыноўнік (няхай сабе і выбраны шляхтаю), а з іншага – герой, які марыць пра ціхае самотнае жыццё ў вясковым зацішшы ў згодзе з сумленнем, задаволіўшы мінімальныя патрэбы „куском хлеба” з уласнага загону. Думаецца, аднак, што ніякіх супярэчнасцяў тут няма. Займаючы высокую пасаду Ф. Рысінскі, вядома, мусіў выконваць распараджэнні, якія пярэчылі ягоным перакананням. А яго стаўленне да гэтага адлюстравана ў ягоным лірычным героем, ягоная паэзія. Зрэшты, мы не ведаем, як Ф. Рысінскі адышоў са службы. Ці не споўніў ён жаданні свайго лірычнага героя ў 1809 годзе? Ці не памяняў „вялікі свет” на „odludny kurnik”, каб „spokojnie żyjąc” сказаць перад смерцю: „O przyszłe nie dbam, przeszłych nieżałuję”?

Лірычны герой Ф. Рысінскага – звычайна гэта чалавек сталлага веку. З вышыні гадоў ён крытычна ацэньвае свае ўчынкi: „Pierzchawa młodość po głupstwa przestrzeni, // Mierzyła błędną ufnością nadzieje”. Але ўсе яны не са сферы грамадска-палітычнага жыцця, а толькі прыватным сваім жыццём незадаволены герой. Дадзены аспект вычарпальна раскрываецца ў сітуацыі, калі „dziewki mię nie chcą, a ja się chcę żenić”. Маладая Анэта не хоча нават слухаць старога залётніка, бо „nie w smak Galacie przedcudney urody // Pieśń Polifema, choć nader miłośna”. Увогуле Анэта няраз становіцца аб’ектам зваротаў-выказванняў лірычнага героя. У вершы *Do Anety na niespodziewane rozstanie się* ягоная сяброўка перастала яго кахаць, пагарджае ім, урэшце пакідае яго. З гэтай жа тэмай шчыльна звязаны верш *Prośba do Anety o przyśpieszenie dekretu na dawne zasługi*, хоць гэты твор, магчыма, варта паставіць на першае месца ў шэрагу аповедаў пра ўзаемаадносіны герояў. Тут яшчэ ў „Яго” кваліцца надзея, што дэкрэт „Яна” выдасць справядлівы, што „Яна” ўлічыць усе „Ягонья” даўнейшыя заслугі.

Зусім іншым пададзены герой у вершы *Sen strapionego męża po utracie najlepszey żony*. Пражыўшы кароткае, але шчаслівае жыццё „Яна”, жонка героя, памірае, але заўважыўшы з нябёсаў, што „Ён” пастаянна маркоціцца, гіне ад смутку, прыходзіць у „Яго” сон, каб даць перасцярогу: „Czas pofolgować twemu udręczeniu”, бо сіратаю застаецца іхняя дачка.

У падобным настроі, жыццёсвяджальным і аптымістычным, вытрыманы і верш Ф. Рысінскага *Cierpliwość wszystko zwycięża*. Не трэба наракаць на нядолю, бо ўсё ў гэтым свеце змяняецца. І толькі цярпліваць можа перамагчы ўсе няшчасці. Больш за тое, толькі той, хто не паддаецца цяжкасцям „miłym jest niebu”, бо толькі „z nieszcześliwego stanu // Zwycięstwo stałość odbiera”.

Папярэднія высновы

1. Паэтыка твораў Ф. Рысінскага мае пэўнае падабенства на мастацкія асаблівасці беларуска-польскіх макаранічных вершаў XVIII ст. Як і ананімныя тэксты, творы Ф. Рысінскага ўзніклі на хвалі пашырэння ў грамадстве барочнай песенна-інтымнай лірыкі. Тэматычна верш *Залёты аднаго гайдука да працкі* пераклікаецца з фрагментам

таго твора, які падаў у прадмове да *Шляхціца Завальні* Р. Падбярэскі. Фактычна, і лірычная гераіня Ф. Рысінскага, і герой *Залётаў* займаюцца тым жа самым – шукаюць спадарожніка свайго жыцця. Апрача таго, і ў адным, і ў другім выпадку паэтычнае выказванне будзеца на іроніі: у вершы *Nie proszę ciebie o deszcz lub pogodę* гэта дасягаецца пры дапамозе „напісання псалмаў” ад імя дзяўчыны, а ў *Залётах* – дзякуючы спалучэнню беларускае (простае) і польскае моваў. Чым, уласна, і дасягаецца камічны эфект. І ў адным, і ў другім выпадку, кажучы словамі карэспандэнта газеты „Tygodnik Wileński” (1819), назіраецца „больш высокі, чым усеагульны, спосаб мышлення і шчаслівая дасціпнасць”.

2. Даступныя сёння крыніцы не дазваляюць, аднак, больш упэўнена гаварыць пра Ф. Рысінскага як аўтара беларускіх макаранічных вершаў. Гіпотэза У. Мархеля па-ранейшаму застаецца адно гіпотэзай. Жывучы на Беларусі, паэт з Віцебска, бясспрэчна, валодаў беларускаю моваю настолькі, каб пісаць на ёй вершы. Асабліва ў тых выпадках, калі гаворка вялася ад імя герояў, што паходзілі з ніжэйшых слаёў грамадства (гайдук і прачка). Тым не менш, дакументальныя пацверджанні датычнасці Ф. Рысінскага да беларускамоўнае паэзіі пакуль яшчэ не выяўлены.

ВЕРШАВАНЫЯ ТВОРЫ

Паэтычная спадчына Ф. Рысінскага – гэта два дзесяткі вершаваных твораў, шаснаццаць з якіх – завершаныя тэксты, астатнія – фрагменты вершаў. Аднак не выклікае сумненняў, што нават такі невялікі (усяго 718 радкоў) аб’ём літаратурнага даробку паэта з Віцебска заслугоўвае на ўвагу.

Маючы добры настрой: Да Касі

Верш (пад назваю *Znikomość rzeczy ludzkich*) апублікаваны ў 1819 г. рэдакцыяй газеты „Tygodnik Wileński”¹ з эпіграфам „Vanitas vanitatum et omnia vanitas”² пад прозвішчам Раймунда Корсака³. Вядомы чатыры версіі (тры друкаваныя і рукапісная) вышэйназванага твора. Вытлумачыць розначытанні не ўяўляецца магчымым: яны могуць паходзіць з прычыны існавання розных аўтарскіх рэдакцый верша, а таксама з-за правак і памылак выдаўцоў ці перапісчыкаў. Самая поўная версія надрукавана ў „Tygodniku Wileńskim” – 96 радкоў. Усе іншыя – карацейшыя. Рукапіс Нацыянальнае бібліятэкі ў Варшаве мае 88 радкоў, тэкст апублікаваны ў тыднёвіку „Motyl” – 56 радкоў, а ў тыднёвіку „Wanda” – 48 радкоў. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле газеты „Tygodnik Wileński” (1819, nr 148, s. 222–223).

Znikomość rzeczy ludzkich

Klnę się że królom tronu nie zazdroszczę,
I o zwycięskie Laury mało dbam,
O zbiór znikomych Bogactw się nie troszczę,
Bo próżność świata przemiennego znam.
Ani chcę suszyć łba żądzą daremną
By moję wielkość wspierał obcych trud,
Lub groźny liktor, przodkuiąc przede mną
Rostrącał strachem przerażony lud.
Niech oni losem rządzą ludzkiej doli,
Gdy im tryb rządu, nadal ślepy traf;
Mnie zaś bynajmniej ztąd głowa nie boli,

¹ „Tygodnik Wileński” – навукова-літаратурны штотыднёвік. У 1804 г. выходзіў пад рэдакцыяй В. Ізбіцкага і С. Стравінскага, сяброў віленскага Філаматычнага таварыства. Адноўлены ў 1815 г. Ёахімам Ляле-велем (з 1818 г. выходзіў раз на два тыдні). Рэдактарамі выдання былі Міхал Балінскі, Ігнацы Шыд-лоўскі, М. Альшэўскі. Фактычна, быў неафіцыйным органам Таварыства шубраўцаў. Першыя свае творы надрукавалі ў ім Адам Міцкевіч і Антон Эдвард Адынец. Апошнія нумары газеты выйшлі ў свет у 1822 г.

² „Марнасць марнасцяў, і ўсё марнасць” (Экл. 1:2).

³ Раймунд Корсак (1767–1817) паходзіў з Гарадзеншчыны; вайсковы і дзяржаўны дзеяч, удзельнік паўстання 1794 г., апошнія гады жыцця прайшлі на Падоллі. Дзядзька паэта Юльяна Корсака. Тварыў пад уплывам сентыменталізму, пісаў таксама вершы палітычнага і гумарыстычнага зместу (паэма *Бібей-да*). У „Dzienniku Wileńskim” у 1818 г. друкаваўся ягоны верш *Да князя Міхала Агінскага*.

Żem w ich szeregu ni xiąże, ni graf.
 Gdy prawom wierny rząd kraiu szanuję,
 Zbrodni się strzegę, chodzę torem cnót,
 Bliźnich rad wspieram, nad sobą panuję,
 Z resztą nie stukam do fortuny wrót.
 Bo znam że wszystko, na co w świecie patrzę,
 Z blaskiem dostojęństw, iest to istny sen,
 My zaś na świecie, jakby na teatrze
 Iesteśmy krótkich aktorami scen.
 Królowie! Którym świat w miedzach iest ciasny,
 Przykro opuszczać wam przyjdzie ten dzień,
 Tron pełen władzy, iako nie swój własny,
 Iuż schodzi z świata jakby marny cień.
 Przyjdzie nie mylnie kres próżney wielkości,
 I w iednym dole legnie z chłopem pan,
 Gdzie bez kalibru uszlachconych kości,
 Śmierć nas porówna wszystkich w iedem stan,
 Tam niedostępni dla pychy panowie
 Do których woli tłum się cisnął sług:
 Iak z iedney gliny Adama synowie,
 Zginął z tym obok co ich dźwigał pług.
 Ten co niezmiernych planet bieg oznaczył,
 I kto natury skrytey poiął moc,
 Kto ruch ogromney ziemi wytłumaczył,
 I w liczbę godzin spoił ze dniem noc.
 Kto dawcą mądrych praw w narodzie sływał,
 I kto przemocną siłą znękał świat,
 Skoro iuż sławy głośny dzień upłynął
 Kędyż są oni? Gdzie ich proszę ślad?..
 Widzę z marmuru niebotyczne groby,
 W których się kryie ich nikczemny pył;
 Lecz cóż im proszę teraz z tey ozdoby,
 Kiedy proch nie zna czy czem kiedy był?
 Dla mnie czy dziki chwast, czy wonne róże
 Po śmiertnym zgonie, grób mój będą ćmić,
 Ani zaszkodzi, pewnie ni pomoże
 Kiedy bez czucia przyjdzie wiecznie gnić.

Працяг верша

Праз два тыдні (у наступным нумары газеты) нехта Х. Д. горяча запырэчыў рэдакцыйнай, відавочна, атрыбуцыі верша: „Мосці Пане Рэдактар «Tygodnika Wileńskiego». Не крычу на гвалт, што вершы, змешчаныя ў тыднёвіку Васпана (№ 148, с. 222), не былі плодам Раймунда Корсака; аднак, маючы пэўныя аргументы засумнявацца ў гэтым, разумею, што дарэчы будзе прапанаваць іх Васпану. Я маю копію тых радкоў у сваім зборы рукапісаў; але яны зусім іншым тытулам і імем іншага аўтара падпісаны. Што датычыць тытулу, дык ён не *Znikomość rzeczy ludzkich*, а *Pod dobry humor do Kasi*, імя аўтара – Рысінскі. Не магу Васпану паслужыць цяпер вычарпальнай

інфармацыяй пра жыццё і творчасць Рысінскага, што пазней спадзяюся мець. Сёння толькі тое магу пэўна паведаміць, што Рысінскі быў беларускім памешчыкам і напісаў шмат прынагодных вершаў, у якіх дэманструе і больш высокі, чым усеагульны, спосаб мышлення, і шчаслівую дасціпнасць. Дык зусім праўдападобна, што радкі, надрукаваныя ў «Tygodniku», належаць яму. Асабліва з тае прычыны, што ў вядомых мне творах Раймунда Корсака не сустракаюцца аднаскладовыя рыфмы; а асобы, якія добра ведалі гэтага паэта, прыпісваюць яму адметны густ і чуйнасць да гармоніі польскае мовы. Дык я зычыў бы да душы, каб касуючы сумненні, пераканальная пэўнасць, што я адважыўся тут прапанаваць, вярнула «кожнаму сваё»; бо тады, мяркую, кожнаму найлепш. Будзь што будзе, аднак, ці тыя радкі будуць названы *Znikomość rzeczy ludzkich*, ці *Pod dobry humor do Kasi*; ці аўтарам іх акажацца Корсак, ці (што больш праўдападобна) Рысінскі – усё ж яны не цалкам пададзены ў «Tygodniku». Дык дасылаю Васпану Мосці Пану Рэдактару іх заканчэнне, хоць і не спадзяюся, што яго хутка можна будзе ўбачыць у друку; бо Васпан (калі мне вольна казаць) вельмі любіш працягі, якія з яго тыднёвіка зрабілі – выкарыстаю метафару – пасму адрэзанага прадзіва. Але каб толькі гэта мы мелі да закідаў перыядычным выданням! Ды ці ж мне брацца за іх крытыку, з якой і дасканалы нямецкі рэцэнзент не справіўся. Маю гонар заставацца Васпана Мосці Пана Рэдактара нязменным падпісчыкам і слугою. X. D.”¹. Хто схаваўся за крыптанімам X. D. – сёння невядома. Але гэта, бяспрэчна, не ксёндз Антоні Карніловіч, які толькі ў 1820-я гг. зоймецца зборам звестак пра Ф. Рысінскага. Дадзеная нататка X. D. сведчыць, што ўжо ў другім дзесяцігоддзі XIX ст. на Беларусі была асоба, якая цікавілася творчасцю папулярнага ў краі паэта і абыццала расказаць пра яго ў друку. Зусім верагодна, X. D. меў у сваім распараджэнні рукапісы Ф. Рысінскага, што дало яму магчымасць „пазнаць” твор паэта ў „Tygodniku Wileńskim”, а супаставіўшы яго з тэкстам з уласнага архіву, падаць у друк працяг верша. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле газеты „Tygodnik Wileński” (1819, nr 149, 3.10.1819, s. 252–253), дзе змешчана пад тытулам *Dokończenie wierszy Znikomość rzeczy ludzkich, przysłane do Redakcyi* (Ob. Nr 148, s. 202).

Przecz że z mych myśli uprzykrzone smutki,
Przecz żądze pychy, i z serca i z ust;
Skoro bez zwrotu wiek mój znika krótki,
Niech go dokończę tak, iak chce moy gust.
Sam do mnie z kuflem węgrzyna starego,
Wskrześmy dziś sobie ów swobodny ród,
Iak za Augusta bywało wtórego,
Miłostek pełno, a węgrzyna w bród.
Kiedy to Wenus pod bluszczowym hełmem,
Między dziewoie stawiać kufle w rząd,
Słodziła trony Augusta z Wilhelmem.
Roskosze pieścót między wieyskich grząd.
Zwycięzców ludu a praw ich despoty
Których morderską krwią spluskana dłoń,
W plotła wśród laury: łzy bliźnich, kłopoty,
I smutek sierot zdobi waszą skroń!
Mnie się zda że gdy pycha w was ochłonie,
I dzikiey żądzы rozpierzchnie się dym;
W ten czas wy sami, na pieścoty łonie
Dacie Wenerze przed Belloną prym.

¹ X. D., *Korrespondencya*, „Tygodnik Wileński” 1819, nr 149, s. 250–252.

I Henryk gromiąc Gallów ród uporny,
 Nie w tem czuł słodycz że ich bronią lżył;
 Lecz że na dziewczą powaby pokorny,
 Okryty sławą dla miłości żył.
 On był weselszym gdy wstręt tey ukrocił,
 Którey z czułością chciał pozyskać wzgląd;
 Niż gdy pod Astrą wszystko w proch obrócił
 Wzburzył z dna morze i przeraził łąd.
 Niech mi sto królestw dziś Fortuna stawi,
 Niech złoto płynie w mój dom ze wszech stron;
 Bez względów; Kasi nic mnie to nie bawi
 Bo w iey serduszku i skarb mój i tron.
 Dla mnie ułomek mirtowey gałąski,
 Skoro go poda iey bieluchna dłoń;
 Droższy niż *order* lordów od *podwiązki*,
 Hiszpańskie *runo* a Duńczyków *stoń*.
 Gdy ona do mnie usmiechnie się grzecznie,
 Z czułym umizgiem tkliwy rzuci wzrok;
 Zrzekam się reszty dni moich bezpiecznie,
 Wolę dzień szczęścia, niż tryumfów rok.
 Widzisz więc Kasiu szczere me zapały,
 Bez wewnętrznych przysad, powierzchownych farb;
 Czemuż znać niechcesz, że dla ciebie cały
 Zyię, i w tobie szczęścia mego skarb.
 Dybie i na cię czas zażdrośnym krokiem,
 Chcąc przyćmić wdzięki, zmarszczyć gładką brew,
 Bieźmyż do celu zamiarów z podskokiem,
 Dopóki rzeźwa drga w nas ieszcze krew.

Другая версія тэксту верша

Пацвярджэннем аўтарства Ф. Рысінскага можа служыць рукапіс Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве (Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich) з творамі паэта з Віцебска. Характэрна, што верш, які пададзены пад прозвішчам Franciszek Rysiński і называецца *Pod dobry humor. Do Kasi*, усяго на восем радкоў меншы за публікацыю ў „Tygodniku Wileńskim”. Гэты верш вельмі блізкі да тэксту верша ў „Tygodniku”, хоць і нельга сказаць, што ён перапісаны з друкаванае крыніцы. Тым больш, што рукапіс Нацыянальнай бібліятэкі можна датаваць XVIII ст. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле: Rps BN 6715 III: *Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich: Wiersze różne autorów, m. in. Felińskiego, Książnina, Niemcewicza, Trembeckiego*, k. 200–201 v.

Klnę się że królom tronu nie zazdroszczę,
 I o zwycięskie laury mało dbam,
 O zbiór znikomych bogactw się nie troszczę,
 Bo próżność świata przemiennego znam.
 Ani chcę suszyć łba żądzą daremną
 Abym pierszeństwem sławy dziwił lud
 Trysząc jasności niech błyska przedemną
 Którym zysk chwały zyskać obcy trud.

Niech oni losem rządzą ludzkiej doli,
 Którym styr Rządu dał zrodzenia traf;
 Mnie zaś bynajmniej ztąd głowa nie boli,
 Zem nie w ich rządzie ni xiaże, ni graf.
 Bo znam że wszystko, na co tylko patrzę,
 Z blaskiem dostojęństw, iest to istny sen,
 My zaś na świecie, jakby na Teatrze
 Iesteśmy krótkich Aktorami scen.
 Przyydzie nie chybnie kres dumney wielkości,
 Gdy w iednym dole legnie z chłopem pan,
 Gdzie bez kalibru uszlachconych kości,
 Śmierć nas porówna wszystkich w iedem stan,
 Tam niedostępni dla pychy panowie
 Do których luzny tłum się kupi sług:
 Jak z jedney gliny Adama synowie,
 Zgniją z tym obok co wiek dźwigał pług.
 Ten co niezmiernych Planet bieg oznaczył,
 I kto natury poiął skrytą moc,
 Kto bieg ogromney ziemi wytłumaczył,
 I w liczbę godzin spoił ze dniem noc.
 Kto dawcą mądrych praw w narodzie sływał,
 I kto przemocną ręką znękał świat,
 Skoro ich sławy groźny dzień upłynął
 Kędyż są oni? Gdzie ich proszę ślad?..
 Widzę z marmurów pyszne Panów groby,
 W których się chowa ich nikczemny pył;
 Lecz cóż im proszę teraz z ich ozdoby,
 Skoro proch nie zna, że czem kiedyś był?
 Dla mnie czy dziki chwast, czy wonne róże
 Po moim zejściu grób mój będą ćmić,
 Jak nie zaszkodzi, tak mi nie pomoże
 Kiedy bez czucia przyydzie w Ziemi gnić.
 Precz więc z mych myśli uprzykrzone smutki,
 Precz żądze pychy i z serca i z ust;
 Skoro bez wzrostu wiek mój znika krótki,
 Niech że kończę jak moy każe gust.
 Hej! do mnie z kuflem węgrzyna starego,
 Wskrześmy dziś w sobie ów swobody płod,
 Iak za Augusta bywało wtórego,
 Miłostek pełno, a węgrzyna w brod.
 Kiedy to Wenus pod bluszczowym hełmem,
 Między dziewoie stawiać kufle w rząd,
 Słodziła trudy Augusta z Wilhelmem.
 Roskoszą pieścót posród wieyskich grząd.
 Zwycięzców ludów j praw ich despoty
 Których morderską krwią zmazana Broń,
 Uplotła laury, łzy bliźnich, kłopoty,
 I smutki sierot waszą zdobią skroń!
 Mnie się zda że gdy pycha w was ochłonie,
 I z dzikiey żądy rozpierzchnie się dym;
 Wtedy wy sami, na pieścoty łonie

Dacie Wenerze przed Belloną prym.
 I Henryk gromiąc Gallów ród uporny,
 Nie w tym czuł słodycz że ich bronią lżył;
 Lecz że na dziewcząt wabiki pokorny,
 Okryty sławą dla miłości żył.
 On był weselszym gdy wstręt tey odwrócił,
 Którey z czułością chciał pozyskać wzgląd;
 Niż gdy pod Arną wszystko w proch obrócił
 Wzburzył z dna morze i przeraził ład.
 Niech mi Fortuna dziś sto królestw stawi,
 Niech złoto płynie w mój dom ze wszech stron;
 Bez względów Kasi nic mię to nie bawi
 Bo w iey serduszku i skarb mój i tron.
 Dla mnie mirtowey ułomek gałąski,
 Skoro mi poda iey bieluchna dłoń;
 Droższy niż Lordom order od podwiązki,
 Hiszpanom *runo* a Duńczykom *słoń*.
 Niech ona do mnie usmiechnie się grzecznie,
 Z czułym umizgiem rzuci na mnie wzrok;
 Zrzekam się moich dni wszystkich bezpiecznie,
 Wołę dzień szczęścia, niżli smutku rok.
 Widzisz więc Kasiu szczerze me zapęły,
 Bez żadnych przysad j podchlebnych farb;
 Czemu znać niechcesz, że dla ciebie cały
 Żyję, i w tobie życia mego skarb.
 Czuwa i na cię czas zazdrosnym okiem,
 Chcąc zatrzeć wdzięki, zmarszczyć gładką brew,
 Bieźmyż do celu zamiaru podskokiem,
 Dopóki żywa drga w nas ieszcze krew.

Трэцяя версія верша

Крышку іншая версія твора (толькі першыя 12 строф. Тытул: *Wiersz o próżności świata*) друкавалася пад прозвішчам Р. Корсака¹ ў 1820 г. у варшаўскім тыднёвіку „Wanda”². Нешматлікія адрозненні ўсё ж нельга класіфікаваць як рэдакцыйную праўку тэксту. Гэта, відавочна, не перадрук з газеты „Tygodnik Wileński”. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле газеты „Wanda” (1820, t. II, s. 27).

Szczęsny, że królom tronu nie zazdrosczę,
 I o zwycięskie laury mało dbam,
 O zbiór znikomych bogactw się nie troszczę,
 Bo cała próżność tego świata znam.
 Ni głowę suszę żądzą daremną,
 By wielkość moją wspierał obcych trud
 Lub groźny liktor, przodkując przede mną,
 Rostrącał strachem przerażony lud.

¹ Да спадчыны Р. Корсака далучыў гэты верш і Павел Герц, публікуючы яго пад тытулам *Wiersz o próżności świata* (на падставе публікацыі ў „Wandzie”) у сваёй анталогіі *Zbiór poetów polskich*, ks. I, Warszawa 1959, s. 257–259.

² Газета „Wanda. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony, czasopismo rozrywkowo-literackie” выходзіла ў Варшаве ў 1820–1822 гг. пад рэдакцыяй Б. Кіцінскага. Карысталася шырокай папулярнасцю.

Niech oni rządzą losem ludzkich doli,
 Gdy im styr rządu dal szczęśliwy traf,
 Mnie zaś bynajmniej ztąd głowa nie boli,
 Zem w rzędzie onych ni książę, ni graf.
 Gdy prawom wierny, rząd w kraiu szanuję,
 Zbrodni się strzegę, chodzę torem cnót,
 Bliźnich rad wspieram, nad sobą panuję,
 Nie szukam żadnych do fortuny wrót.
 Bo znam, że wszystko, na co w świecie patrzę,
 Z blaskiem dostojęństw jest to istny sen,
 My zaś na świecie, jako na teatrze,
 Jesteśmy krótkich aktorami scen.
 Królowie, którym świat w miedzach za ciasny,
 Przykro wam będzie ten opuszczać dzień,
 Tron pełen chwały, jako nie swój własny,
 I schodzić z świata jako marny cień.
 Przyjdzie niechybnie kres próżnej wielkości,
 Gdzie w iednym grobie z chłopem legnie pan,
 Gdzie bez różnicy nieszlachetnych kości
 Śmierć nas porówna wszystkich w jednem stan.
 Gdzie nieprzystępni dla pychy panowie,
 Dla których woli tłum się ciśnie sług,
 Jak z jednej gliny Adama synowie
 Legną z tym obok, co ich dźwigał pług.
 Ten, co niezmiernych planet bieg oznaczył
 I kto natury skrytej poznał moc,
 Kto ruch ogromnej ziemi wytłumaczył
 I w liczbie godzin ze dniem spoił noc,
 Kto dawcą mądrych praw w narodzie sływał
 I kto przemożną siłą znękał świat,
 Gdy już ich sławy głośny cień przeminął,
 Gdzie też są oni, gdzie też onych ślad?
 Widzę z marmuru niebotyczne groby,
 W których się kryje ich nikczemny pył,
 Lecz pytam teraz, cóż im z tej ozdoby,
 Kiedy proch nie zna, czymsiś kiedy był.
 Mnie czy chwast dziki, czyli wonne róże
 Po śmiertnym zgonie grób mój będą ćmić,
 Ani zaszkodzi, ani nie pomoże,
 Gdy Parka przetnie życia mego nić.

Чацвёртая версія верша

Яшчэ адна версія гэтага верша надрукавана ў штотыднёвіку „Motyl”¹. Спачатку ў 13 нумары за 1828 г. ананімна пад тытулам *Pod dobry humor* з’явілася першая частка верша – 40 радкоў, а ў 15 нумары ўжо пад прозвішчам „Рысінскі” друкуецца наступная – *Do Kasi* – 16 радкоў. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле газеты „Motyl” (1828, nr 13, 23 maja 1828, s. 85–87).

¹ „Motyl” – штотыднёвая газета з малюнкамі, якая выдавалася ў Варшаве ў 1828–1831 гг. князем Любецкім.

Klnę się że moźnym bogactw niezazdrozczę,
Że o zwycięzkie laury mało dbam,
O zbiór znikomych bogactw się nietroszczę,
Bo próżność świata przemiennego znam.
Gdym panu wiernny, rząd kraiu szanuję,
Zbrodni się strzegę, chodzę torem cnot,
Bliźnich rad wspieram, nad sobą panuję,
Z resztą niepukam do fortuny wrot.
Bo znam iż wszystko na co w świecie patrzę,
Z blaskiem dostojeństw, iest to istny sen,
My zaś na świecie, jakby na teatrze,
Iesteśmy krótkich aktorami scen.
Przyjdzie niemylnie kres dumnej wielkości,
I obok chłopa legnie wielki pan,
Gdzie bez kalibru uszlachconych kości,
Śmierć nas porówna wszystkich w iedem stan.
Tam niedostępni dla pychy panowie,
Do których mocy kupił się tłum sług,
Iak z iedney gliny Adama synowie,
Legną z tym obok co wiek dźwigał pług.
Ten co niezmiernych planet bieg oznaczył,
I co natury skrytej poiął moc,
Co ruch ogromnej ziemi wytłumaczył,
I liczbą godzin spoił ze dniem noc.
Kto dawcą mądrych praw w narodzie sływał,
I kto przemocną, siłą znękał świat,
Kiedy ich życia krótki byt upłynął,
Kędyż są oni, gdzie ich proszę ślad?
Widzę z marmuru wspaniałe ich groby,
Kędy się mieści ich nikczemny pył,
Lecz cóż im proszę teraz z tej ozdoby,
Kiedy proch niewie, że kiedyś czemś był.
Dla mnie czy dziki chwast, czy wonne róże,
Grob mój po śmierci w koło będą ćmić,
Ani zaszkodzi, pewnie nie pomoże,
Kiedy bez czucia przyjdzie w ziemi gnić.
Precz z moich myśli uprzykrzone smutki,
Precz pycha, żądza i z serca i z ust,
Kiedy bez zwrotu wiek mój znika krótki,
Niechże go kończę tak iak chce mój gust.

Наступная частка друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы па-
водле газеты „Motyl” (1828, nr 15, 6 czerwca 1828, s. 120).

Niech mi sto królestw dziś fortuna stawi,
Niech w domu moim płynie złoto z stron,
Bez względów Kasi, nic mię to nie bawi,
Bo w iej serduszku i skarb mój i tron.
Dla mnie mirtowej ułomek gałązki,
Skoro go poda iej bieluchna dłoń;
Droższy niż lordem order od podwiązki,
Niż parom runo, a margrafom słoń.

Niech ona do mnie umizgnie się grzecznie,
Z całym westchnieniem tkliwy rzuci wzrok,
Zrzekam się reszty dni moich bezpiecznie,
Woląc dzień szczęścia, niż nadziei rok.
Widzisz więc Kasiu, szczere me zapęły,
Bez wewnętrznych przysad i powierzchownych farb.
Czemuż znać niechcesz żem dla ciebie cały
Żyję, i w tobie szczęścia mego skarb.

Навука

Верш (пад тытулам *Recepta na jedną sylabę*) надрукаваны ў штотыднёвіку „Wanda” [дакладней, у ягоным сатырычным дадатку-ўстаўцы „Pot-pourri”, рэдагаваным вядомым варшаўскім акторам Алаізам Жулкоўскім (1777–1822)]. Аўтарства не пазначана. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле газеты „Wanda” („Pot-pourri”, 1821, t. III, nr 8, s. 63–64).

Świat jest nasz kat,
Ty, co znasz świat,
Patrz jak masz być
I na nim żyć.
Kwiat co trwa dzień,
Lub tak jak cień,
Tak jest nasz wiek,
Tak jest i człek.
Ten co niósł prym,
Co go znał Rzym,
Co go laur krył,
Jakby nie był.

Tak też ów Lach,
Co niósł śmierć, strach,
Kark przed nim gioł,
To go też wzioł.
Bo nie trwa lud,
Przez sejm, gmin, trud,
Przez wał, broń, mur,
Lecz przez cnot zbiór,
Pers, Grek i Rzym
Znikł, jak dym,
Masz więc znieść cios,
Bo tak chciał los.

Другая версія верша

Рукапіс пад тытулам *Par Monosyllabe* захоўваецца ў Бібліятэцы Асалінэум ва Уроцлаве. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле: Rps Ossolin. 6621/I: *Archiwum Wodzickich z Kościelnik*, t. 3: *Zbiór ciekawości różnych czyli excerptie z listów, 1795–1798*, k. 242–243.

Swiat iest nasz kat.
Ty co masz Swiat
Znasz iak masz żyć
J na nim być.
Kwiat co trwa dzień
Lub też iak cień
Tak iest nasz wiek
J tak iest Człek.
Ów co zgmiotł Rzym,
J w nim miał prym,
Co go Laur krył,
Jakby nie był.

Tak też ów Lach
Co niosł śmierć, strach,
Przed nim krok giął,
Ten, co go wziął.
Bo nie trwa Lad
Przez Seym, gmin, trud
Przez Tron, wał, mur,
Lecz przez Cnot zbiór.
Pers, Grek i Rzym
Tak znikł iak dym.
Więc trza znieść cios,
Co go dał los.

Трэцяя версія верша

Рукапіс пад тытулам *Nauka* захоўваецца ў Бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэта. Дадзеная версія карацейшая на чатыры радкі, але яна надзвычай каштоўная – падаецца прозвішча аўтара. Шматлікія розначытання можна вытлумачыць і памылкамі перапісчыкаў, і працяглым вусным бытаваннем твора. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы па-водле: Rps BUW 278: *Zbiory Strawińskich z Nakryszek, Wiersze i pieśni różnych autorów oraz drobne pisma prozq, zebrane i przepisane w końcu XVIII w. i na początku XIX w.*, k. 547.

Czas iest nasz kat
Gdy więc znasz swiat
I gdy masz łeb
Jedz piy y ...
Ten co wzniosł Rzym
I w nim miał prym
Choć go laur krył
Tak jak nie był
Tak y ów Lach
Co zniosł śmierć strach.

Ten co go wziął
Przed nim kark giął
Bo nie trwa lud
Przez Seym broń trud
Nie przez wał mur
Lecz przez cnot zbiór
Pers Grek y Rzym
Znikł tak iak dym
Zna znieść ten cios
Bo tak chciał los.

Роздум пасля страты закладзенага маёнтка

Упершыню верш надрукаваны ў часопісе „Dziennik Wileński”¹ (1830, luty, s. 65–66). Гэтым тэкстам ксёндз Антоні Карніловіч² распачаў свае публікацыі твораў Ф. Рысінскага. Перш-наперш у кароткай прадмове (змешчана як спасылка) ён паведамляе: „Да двух Рысінскіх: Анджэя і Самуэля, вядомых у літаратуры нашай як паэтаў [...] з часам дадаўся і трэці – Францішак Рысінскі, колісь у Галоўным Віцебскім судзе прэзідэнт 1-га дэпартаменту, што пры жыцці сваім на Белай Русі карыстаўся славаю паэта, дзякуючы сваім вершам, якія пісаліся вельмі лёгка па-польску і па-расійску. Са шматлікіх твораў Францішка Рысінскага, што засталіся на руках знаёмых і сяброў, некалькі падаём сёння публічнасці, маючы намер пазней збор іх павялічыць і з біяграфіяй аўтара выдаць, калі падрабязнасці яго жыцця, дасюль нам мала вядомага, можна будзе сабраць без цяжкасцяў”³. Ксёндз А. Карніловіч апублікаваў дванаццаць твораў Ф. Рысінскага. Прычым, дзевяць з іх захавалася толькі дзякуючы часопісу „Dziennik Wileński”. (Версіі астатніх трох маюцца ці то ў друкаваным, ці то рукапісным выглядзе). Мы не ведаем, ці ўдалося маладому ў той час А. Карніловічу атрымаць ад суайчыннікаў рукапісы віцебскага паэта. Адно пэўна: ён прыкладаў дзеля гэтага намаганні і спадзяваўся на дапамогу. Вось як пісаў ён у пасляслоўі да змешчаных у часопісе тэкстаў: „Друкуючы дадзеную нізку вершаў Францішка Рысінскага, я мушу выказаць удзячнасць Я[сна]В[яльможнаму] графу Адаму Плятэру⁴, б[ылому] маршалку Дынабургскага павета, а таксама В[яльможнаму] Я[гамосцю] П[ану] Шчапану Шчаткоўскаму⁵, б[ылому] харунжаму Рэжыцкага павету за іх руплівую стараннасць, якая выявілася пры пошуку пладоў знакамітага таленту, свайго земляка. Вось бы іх прыклад стаўся заклікам для іншых у выкананні такое карыснае паслугі публічнасці і адначасна пахвальны дзеля ўвекавечвання памяці чалавека, які не толькі грамадзянскаю, але і навуковаю заслугаю сапраўдны гонар аказвае сваім суайчыннікам. Калі гэта будзе, я ахвотна прыму на сябе абавязак выдання поўнага збору вершаў Францішка Рысінскага разам з кароткай інфармацыяй пра яго жыццё, выказваючы адначасова сваю ўдзячнасць тым асобам, якія мне цяпер дзеля гэтае мэты прапануюць яго рукапісы,

¹ „Dziennik Wileński” – штомесячны навукова-літаратурны часопіс, які ў 1805–1806 гг. выдаваўся пад рэдакцыяй Анджэя Снядэцкага і Станіслава Юндзіла. У 1815 г. Казімір Контрым аднавіў выданне. З 1818 г. да 1830 г. рэдактарам быў Антон Марціноўскі.

² Антоні Карніловіч (1805–1856), місіянер, настаўнік, пісьменнік. Нарадзіўся ў Оршы ў небагатай сям’і. У 1820 г. уступіў у ордэн місіянераў. Напачатку 1820-х гг. працаваў школьным настаўнікам у Лыскаве, дзе пасябраваў з Францішкам Карпінскім, пра якога напісаў і выдаў у 1827 г. у Вільні кнігу *O życiu Franciszka Karpińskiego*. Пад уплывам славытага літаратара вывучаў гісторыю літаратуры, „цікавіўся таксама беларускаю паэзіяй, асабліва паэтам Францішкам Русінскім (sic!), вершы якога збіраў і меў намер выдаць” (*PolSKI słownik biograficzny*, т. XIV/I, s. 83–84). У сярэдзіне 1820-х гг. вывучаў тэалогію ў Вільні, пасля (1829–1837) займаўся душпастэрскаю і выхаваўчай працаю ў Краславе і Асвеі. Пазней – на Кіеўшчыне.

³ Х. А. К., [Wstęp], „Dziennik Wileński” 1830, luty, s. 65–66.

⁴ Адам Плятэр (1790–1862), археолаг і натураліст. Да паўстання 1830–1831 гг. быў куратарам школ Дынабургскага павету і маршалкам шляхты гэтага ж павету. Уладальнік маёнтка Краслаў, дзе меў багатую бібліятэку і зборы даўніны. Супрацоўнічаў з „Tygodnikiem Petersburskim”, „Rubonem” і інш. Выдаў шэраг кніг па прыродазнаўству і археалогіі (*Opisanie hydrograficzno-statystyczne Dźwiny oraz ryb w niej żyjących*; 1861).

⁵ Шчапан Шчаткоўскі ў 1824–1826 гг. займаў пасаду харунжага Рэжыцкага павету.

ці то ў арыгінале, ці то ў копіях. Кс[эндз] Антоні Карніловіч, прэфект Дынабургска-Краслаўскае школы”¹. Аднак па невядомых прычынах здзейсніць задуманае яму не ўдалося. Відаць, ён ці не атрымаў рукапісаў Ф. Рысінскага, ці не змог іх выдаць. Зрэшты, чуткі пра ягоныя старанні кружлялі яшчэ ў сярэдзіне 1840-х гг.: Р. Падбярэскі мог даведацца пра гэта ў часе свайго падарожжа ўвосень 1843 г. па Беларусі. Верш *Duma po stracie majątku przez exdywizją* публікуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў першадруку. Беларускі пераклад Уладзіміра Мархеля падаём паводле анталогіі *Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польска-моўная паэзія XIX стагоддзя*, Мінск 1998, с. 446–449.

***Duma po stracie majątku
przez exdywizją***

Próżno widzę czczym kłopotem,
Siebie martwić, niebo kłócić;
Trzeba teraz myśleć o tem,
Jak się w nędzy śmiać nie smucić.

Goły jestem; lecz w kłopotcie,
Stąd mi lżeyszy ciężar nędzy,
Że dni moje pędząc w nocie,
Nie dbałem o zbiór pieniędzy.

Dziś mi tylko pozostały,
Na ulżenie trosk, cierpliwość,
W przeciwnościach umysł stały,
Skarb mój rozum i poczciwość.

Na resztę lat, mój majątek,
Ziemia ta, na której stoim,
Naydrobniejszy fantów szczątek,
Już od dziś dnia nie jest moim.

Oto ten domek nikczemny,
Z tem wszystkim, co w nim widzicie,
Kredytorom mym przyjemny,
Wygląda na ich przybycie.

Był ten dom wszystkim otwarty,
Przychodzień w nim się weselił,
Nędzny z niego bywał wsparty,
Bom z biednymi wszystko dzielił.

Tak mi widzę, los przeznaczył:
Żeby w przykrey mojej bidzie,
Sam na sobie to zobaczył,
Jak za szczęściem wszystko idzie.

***Роздум пасля страты
закладзенага маёнтка***

Клопат, бачу я, – пустое,
Што ж дарэмна надрывацца.
Трэба думаць мне пра тое,
Як у беднасці смяцца.

Голы я, неклапатлівы,
Стуль цяжар бяды не горшы,
Што заўсёды быў цнатлівы
І збіраць не думаў грошы.

Мне сягоння засталіся
На палёжку – церпяліваць,
На нягоды – сталасць мыслі,
Скарб мой – розум і пачціваць.

Мой маёнтак, рэшткі саду
І зямліца, дзе стаім мы,
Той астатак ад закладу,
Сёння сталі не маімі.

Вось і мой дамок нікчэмны,
З тым, што ёсць у ім з парога,
Крэдыторам стаў прыемны,
Паглядае на дарогу.

Адчыняў усім ён дзверы:
Хто прыходзіў – весяліўся.
Меў найлепшыя намеры,
Бо ўсім з беднымі дзяліўся.

Так, здаецца, лёс прызначыў:
Каб не ў шчасці, а з бядою
На сабе ён сам убачыў,
Як ідзе ўсё чарадою.

¹ Кс. А. Корніловіч, [*Posłowie*], „Dziennik Wileński” 1830, wrzesień, s. 269.

Ten kto ze mnie został panem,
I dziś opływa w dostatku,
Chytrze wzdycha nad mym stanem;
Lecz nie chce wesprzeć w upadku.

W szczęściu miałem tłum przyjaciół,
Co mi wiecznie sprzyjać mieli;
Lecz gdy los mię z mańki zaciął,
Wszystkich razem djabli wzięli.

Niech mnie jak chce zły los gniecie,
Ja się w mey nędzy nie troszczę;
Gdy pocziwym słyne w świecie,
Szczęścia innym nie zazdroszczę.

Той, хто праз мяне стаў панам,
Аплываючы ў дастатку,
Над маім ўздыхае станам,
Каб не падтрымаць ва ўпадку.

Меў сяброў я ў шчасці многа,
Што заўсёды мне спрыялі,
А не ўцёк ад лёсу злога –
Разам д'яблы ўсіх забралі.

Хоць я ў нэндзы на прыкмеце,
Ды з турботамі не зрошчан;
Жывучы сумленна ў свеце,
Шчасцю іншых не зайздросчу.

Другая версія верша

Гэты ж верш, але пад іншым тытулам (*Franciszek Rysinski do kredytorów swoich, którzy jego majątek zabrali*) і карацейшы на чатыры радкі захаваны ў зборах Нацыянальнае бібліятэкі ў Варшаве. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле: Rps BN 6715 III, *Zbiory Morstinów, Radziwiłłów, Potockich, Wiersze różne autorów, m. in. Felińskiego, Książnina, Niemcewicza, Trembeckiego*, k. 199–199 v.

Próżno widzę czczym kłopotem
Siebie martwić, Niebo kłócić,
Teraz trzeba myśleć o tym
Jak się z biedy śmiać nie smucić.
Goły jestem, lecz w gołocie,
Tym mi lżejszy ciężar nędzy,
Że dni moje pędząc w cności,
Nie dbałem o zbiór pieniędzy.
Dziś mi tylko pozostały
Na ulge trosków Cierpliwość,
W przeciwnościach umysł stały,
Dobry humor j pocziwość.
Z resztą cały mój majątek
Ziemia ta na której stoję,
Naydrobniejszy fantów szczątek
Już od dziś dnia nie jest mojem.
Oto ten Domek nikczemny,
J wszystko co w nim widzicie
Kredytorom mym przyiemny,
Wygląda na Jch przybycie.
Był to Dom wszystkim otwarty,
Przychodzień w nim się weselił,
Nędzny z niego bywał wsparty,
Bo się z biednymi wszystkim dzielił.
Mnie zaś widzę Los przeznaczył,
Abym w przykrey moiey biedzie,
Sam na sobie to zobaczył,

Jak za szczęściem wszystko jdzie.
Ten kto zemnie został Panem
J dziś opływa w dostatku
Chytrze wzdycha nad mym stanem
Ale nie wesprze w upadku.
W szczęściu miałem tłum Przyjaciół
Co mi wiecznie sprzyiać mieli;
Lecz gdy los mię z mańki zaciół,
Wszystkich razem Djabli wzięli.

Трэцяя версія верша

Невялікі фрагмент гэтага верша (16 радкоў з 40) захаваўся ў зборах Бібліятэкі Варшаўскага ўні-версітэта. Аўтарства не пазначана, а на тым месцы, дзе звычайна размяшчаецца тытул твора, маецца інфармацыя пра ўладальніцу рукапісу: „Wierszyk z rękopisow N. Jm Panny Anny Sakow: Podcz. Starod.”. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы павод-ле: Rps BUW, *Zbiory Strawińskich z Nakryszek, Wiersze i pieśni różnych autorów oraz drobne pisma prozą, zebrane i przepisane w końcu XVIII w. i na początku XIX w.*, 278, k. 63 (125).

Darmo widzę czczym kłopotem
Siebie martwić niebo klócić
Teraz trzeba myśleć o tym
Jak się w nędzy śmiać nie smucić.
Goły iestem; lecz w hołocie
Tym mi lżeyszy ciężar nędzy
Że dni moje pędząc w cnocie
Niedbałem o zbiór pieniędzy.
Dawniey miałem tłum przyjaciół
Co mi wiecznie sprzyiać mieli;
Lecz iak mię los zmańki zaciół
Wszystkich razem diabli wzięli.
Niech chto dziś, iak chce tak miecie
Ja się znędzy mey nietroszczę,
Gdy pocziwym słyne w świecie
Szczęścia innym nie zazdrozczę.

***Адказ прафесару філасофіі, які прызнаеца, што нягледзячы
на сваю навуку, маркоціцца і плача са страху страціць сваю
небяспечна хворую сяброўку***

Упершыню – у лютаўскім томіку „Дзiенніка Вiле́нскага” (1830, лuty, s. 67–68). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублікацыі.

***Odpowiedź Professorowi Filozofii przyznającemu się,
że mimo swoją naukę boleje i płacze z bojaźni
utraty przyjaciółki, niebezpiecznie chorey***

Nie jestto słabość, kiedy filozofa dusza,
Uczuciem obcey klęski do żalu się wzrusza;
Owszem, jestto zacnieysza cnota przed innemi,
Być tkliwym w cudzych biedach, a gardzić własnemi.
U ucisku przyjaciela, który żonę traci,
Wierną, miłą, rozumną, przy cudney postaci,
Która jest jego skarbem i szczęściem na świecie,
Pewnieby i sam Zeno zapłakał jak dziecię.
Ty zaś, co od Zenona w obcowaniu słodszy,
W tkliwościach więcey czuły, a w latach zbyt młodszy,
Tem słuszniey powinienes przekonać w zły doli
Przyjaciela, że ciebie zły jego los boli.
Lecz nie trzeba o życiu jey rozpaczać jeszcze,
Gdyż moje tak przeczuwa serce (Bóg day wieszcze),
Że dzielna mocy Bożey mistrzyni natura,
Zawstydzi słabą wiarę ucznia Epikura.

***Зварот да найшаноўнае прыяцелькі,
Францішкі Багамольцавай,
пад час чатырохтыднёвае хваробы нагі***

Упершыню – у лютаўскім томіку „Дзiенніка Вiле́нскага” (1830, лuty, s. 68–69). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублікацыі.

***Odezwa do nayszanownieyszey przyjaciółki,
Franciszki Bohomolcowney,
w czasie cztero-niedzielney choroby na nogę***

Większy ból w sercu czując, niżli w nodze,
Choć więcej jeszcze cierpię na umyśle,
Posłuszny jednak rozumowi przestrodze,
Tłumiąc żal w duszy, o smutku mniej myślę.

Z wesołą twarzą witam gościa w domu,
Pierwszy się z rzeczy zabawnych rozśmieję;
Nie dając tego poznawać nikomu,
Co ty wiesz, i co z mem się sercem dzieje.

Prawda, że noc mi dziś, równie jak inne,
Zeszła bezsenna, lecz to tylko ścienie
Niemey wiadomo: bo łzy hoyno-płynne,
I gorzki smutek skryły nocne cienie.

Jest to zaiste ulga w tkliwey bidzie,
Mniej liczyć świadków wewnętrzney tęsknoty:
Bo gdy wspaniałość dziś wśród nas w ohydzie,
Censury nadto, a zbyt mało cnoty.

Więc cóż mi nada zasmucona postać,
W oczach tych, którzy w najwyższym sekrecie,
Chcąc oszczercami cudzey sławy zostać,
Mają każdego honor na tandecie.

Tobiebym moje rad wyznał skrytości:
Boś ty daleka od tak niskich wniosków,
Bym podle szukał czyjey bądź litości,
Lub karku zginał przed sprawcą mych trosków.

W tobie ten widny przymiót dziś tak rzadki,
Który jest cechą nie mniej rzadkiej cnoty,
Że w człeku cenisz rozum nad dostatki,
A w przyjacielu stałość i przymioty.

Takato przyjaźń jest dla mnie skarb drogi,
O której gdy ty upewniaś mię jeszcze,
Nad Kreza skarby i Akasta brogi,
Wyżey to szczęście w moim sercu mieszczę.

Już mi się teraz pokóy miły zwraca,
Zginął ból serca, i jużem mniey chory;
Pomyślny skutek lekarzów ma praca.
Franusiu! tyś mi doktor nad doktory.

Вечар у Асвеі

Упершыню – у лютаўскім томіку „Дziennika Wileńskiego” (1830, лuty, s. 69–71). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублікацыі.

Wieczor w Oświeju

Wpóśród niewinnych wieczornych rozrywek,
Rozkosz, którey się umidzgają bogi,
Z gronem nimf pięknych, kraśnych czarnobrywek,
Oświeyskie względnie nawiedziły progi.
Na których przyyście, z wielu miar szczęśliwe,
Brząknął muzyczny chór w stróny pieskliwe.
Umilkł szmer w naszej biesiadzie, a w sali,
Zebrani goście rzesko zapląsali.
Co przemysł umie, co sztuka wydola,
To wszystko w płasach tych widzieć się dało,
Z gładkością taktu mnostwo odmian koła
Sztucznie zawiłych zręcznie rozwijało,
A szybkość biegu po ścieżkach zawiłych,
Mnożyła figur rzadkich i miłych.
Lecz nie dość na tem, że w gromadnym chorze,
Rzesza nimf pięknych widok nasz bawiła,
Plac wnet się odkrył na sali przestworze,
A na nim śliczna Dorys się zjawiła.
Z współtowarzyszką we wszystkim dobraną,
Skinęła na chór, a wnet im zagrano.
Odzież jey lekka, skromnie podwiniona,
Giętkiey taliyce raźnie pochlebiała;
Warkocz toczył się z szyi na ramiona,
Które przepaska z kwiatów ozdabiała,
Tak od niechcienia uwity w pierścienie,
Za korónkowe gdzieś zapadał cienie.
W takiej postaci nadobna dziewica,
Rzeskim podskokiem celując ziemiany,
Drgnęła nożkami, niby błyskawica,
W tysiączne figur przechodząc odmiany,
A niedościęłym krok zmiierzając traktem,
Rządzić zdała się muzyką i taktem.
Bieluchną rączką fartuszek ugięty,
Igrał z wiatrami przy każdym podskoku,

A muślon czasem od nożek odjęty,
Marzył ponęty ciekawemu oku;
Niby na afront chciwych oczu godził,
Chęci omamiał, a ciekawość zwodził.
Ktoś stojąc z tyłu szepnął mi do ucha:
Mospanie, ona nas wszystkich czaruje;
Moc to zapewne zaklętego ducha,
Szybkością nożek tej panny kieruje.
Jam mu rzekł na to: nie trzeba tam czarów,
Gdzie przy talentach tłum natury darów.

Песня на мелодыю Спяваў салавейка ўсю ноч

Упершыню – у лютаўскім томіку „Dziennika Wileńskiego” (1830, luty, s. 71). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублікацыі.

Piosnka na nótę: Śpiewał słowiczek noc całą

Wzdychał chłopczyna dzień cały,
Po rozstaniu się z Justyną,
A gdy go chęci zwracały,
Widzieć raz jeszcze jedyną;
Z tych miar naryzewniej łzy ronił,
Że mu to ziścić los bronił.

Na każdym kroku swej drogi,
Gdy mu obficie łzy płyną,
Wpośród nadziei i trwogi,
Tak w myślach gadał z Justyną:
Ty pewnie tego nieczujesz,
Ile łez moich kosztujesz.

Idzie więc cały splakany
Tam, gdzie go przymus kieruje,
Nad tem się biedząc stroskany,
Czy też Justyna to czuje:
Jak się on smuci i bidzi
Wtenczas, kiedy jey nie widzi.

Usłyszał chłopca wzdychanie
Ten, co rozrządza miłością,
I wnet to szczere kochanie,
Nagrodził wspólną czułością:
Justyna wstydem splonęła,
I po chłopczynie westchnęła.

Rozдум на самоце Шчэпана Шчаткоўскага

Упершыню – у лютаўскім томіку „Дзiенніка Вiле́нскага” (1830, лuty, s. 72–73). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублiкацыi.

Duma w samotności Szczepana Szczętkowskiego

Nie dbam na łudzące blaski,
Któremi się pycha chlubi,
Za nic mam u szczęścia łaski,
Co intrygi, podłość lubi.
Co się chciwie ubiegacie
Za próżnem w świecie znaczeniem,
Niewinnych rokosz nie znacie,
Pod samotnym domu cieniem.
Mierność, z potrzebami zgodna,
Moich jest zabiegów celem;
Chociaż przyjaźń jest zawodna;
Kontent jednak z przyjacielem.
Co mi w życiu los przeznaczył,
Spokojnie na tem przestaję;
Los z ludźmi zawsze dziwaczył;
Nie to, co chcemy, nam daje.
Siedząc w swej chaty zaciszy,
Mam swe troski, mam rokosze;
Nikt mych żalów nie usłyszy,
Kiedy cierpię, kiedy znoszę.
Niech zły sąsiad co chce plecie;
Niech oszczercy sądząc błędzą;
Tak się zawsze działo w świecie:
Podli ludzie, podle sądzą.
Moim sędzią jest sumnienie,
Kiedy to mi nie wyrzuca,
Błogiej wieczności wspomnienie,
Słodycz w moje troski rzuca.
Nie wiele człeku potrzeba
W szczupłym zakresie żywota:
Bogactwem: domek, kęs chleba;
A szczęściem prawdziwym: cnota.

Шчырае прызнанне Анэце

Упершыню – у восьмым (жнівеньскім) нумары часопіса „Dziennik Wileński” (1830, серпень, s. 238–239, раздзел *Wiersze Franciszka Krysińskiego*). Пэўна, усё той жа ксёндз А. Карніловіч працягваў публікаваць творы Ф. Рысінскага. Думаецца, з’яўленне паэта Крысінскага ў часопісе можна вытлумачыць памылкаю наборшчыка. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў перашапублікацыі.

Szczere wyznanie przed Anetą

Pierzchawa młodość po głupstwa przestrzeni
Mierzyła błędną ufnością nadzieje;
Słudzy płochości byli uprzedzeni,
Że czas siwizny na głowę nie wdzieje.
Pełno pochlebstwa w myślach bez osnowy,
Rozum zapędów nie mógł wykorzenić;
Co moment oczom wpadał przedmiot nowy,
Ni człek pomyślił, żeby się to żenić.
Właśnie jak ptaszek, co go nic nie więzi,
I co go wszelka nowość wabi, łechce,
Lata swobodnie na gałąź z gałęzi;
Zna cenę wieku, wraz więzieniem bydz nie chce!
W tym razie, lotny czas godziny pędził,
Przestała rzeźwa krew w żyłach się pienić,
Twarz gładką zmarszczył, kwiat młody uwędził;
Dziewki mię nie chcą, a ja się chcę żenić!
Po czasie rozum wziął myśl płochą w kluby,
Już dziewczkom śmieszne szczere me ofiary;
Nie jedna rzekła na czynione śluby:
Ofiara miła, lecz sam nazbyt stary!
Nie w smak *Galacie* przecudney urody
Pieśń Polifema, choć nader miłośna;
Milszy jey Dafnis, Dafnis gołobrody,
W którego twarzy piękna kwitnie wiosna.
Złota wolności, wieku ty mój młody!
Kiedyś mi służył, nie umiałem cenić;
Starość mię ściga, tyś uszedł w zawody!
O jak bez ciebie trudno się ożenić!
Wyznaję błąd mój, i klnę się na bogi,
Że przedsięwzięcie przeszłe chcę odmienić;
Przysięgę, wiare rzucam pod twe nogi,

Aneto, słuchaj, wszak ja się chcę żenić!
Nie słuchasz! przebóg, co za męka w duszy!
Pozwol niech mogę jaśniej ci namienić:
Twojato młodość mnie całego suszy;
Wszak to ty, z którą chciałbym się ożenić!

Другая версія верша

Гэты ж самы верш, але пад тытулам *Wyznanie bez męki*, апублікаваў у 1844 г. у другім томе „Rocznika Literackiego” Р. Падбярэскі. Праўда, назіраюцца шматлікія адрозненні і розначытання. Апрача таго, тэкст Р. Падбярэскага на 8 радкоў большы; адна строфа перапрацавана (толькі вобраз Галатэі нагадвае пра адзінства аўтарскае задумы). Відавочна, Р. Падбярэскі карыстаўся адрознай ад рукапісу ксяндза А. Карніловіча версіяй тэксту. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы паводле альманаху „Rocznik Literacki” (1844, s. 134–135).

Wyznanie bez męki

Pierchawa młodość po głupstwa przestrzeni,
Mierzyła błędną ufnością nadzieje,
Słudzy płochością byli uwierzeni
Że czas siwizny na młodość nie wdzieje.
Pochlebstwo było w myślach bez osnowy,
Rozum zapędów nie mógł wykorzenić,
Co moment oczóm wpadał obiekt nowy,
Ni człek pomyślił, żeby się to żenić!
Mówiła młodość usty pochlebnemi,
Za co kwitnący wiek w niewolą wprzezać?
Lepiej się pieścić gusty tysiączeni
Bądźcie czas jeszcze dla jednej przysięgać.
Nie chciała wspomnieć myśl pełna zabiegów
Że jest czas, który ma wszystko wyplenić,
Wgłębi swobody, w nadziei bez brzegów
Tonęła młodość, niechcąc w czas się żenić.
Jakoby ptaszek, co go nic nie więzi,
I co go wszelka nowość wabi, łechce,
Gdy płochy lata na gałąź z gałęzi;
Tracąc to co chciał, zyskuje co niechce!
Tak właśnie moje czas godziny pędził,
Przestała rzeźwa krew w żyłach się pienić,
Twarz gładką zmarszczył, kwiat młody uwędził;
Panny mię nie chcą, a ja chcę się żenić!
Po czasie rozum wziął myśl płochą w kluby,
Już pannom śmieszne szczere me ofiary,
Nie jedna rzekła na czynione śluby:
„Ofiara miła, lecz sam dla mnie stary!”
Złota wolności, wieku ty mój młody!
Kiedyś mi służył, nie umiałem cenić,
Starość mię ściga, tyś uszedł w zawody
O jak bez ciebie trudno się ożenić!
U Galatei affekt Polifema
Wierność, dostatki, łzy, piosnka miłośna,

Żadnego względu ni litości nie ma,
Młodość jej miła, a starość nieznośna.
Wyznaję błąd mój i klnę się na bogi,
Że przedsięwzięcie chcę przeszłe odmienić,
Przysięgę, wiarę rzucam pod twe nogi,
Aneto, słuchaj! wszak ja się chcę żenić!
Niesłuchasz... przebóg! co za męka w duszy!
Pozwol... niech jaśniej mogę ci namienić,
Twoja to młodość mnie całego suszy
Wszak to ty! z którą chciałbym się ożenić!

Rozдум над чалавечым жыццём

Упершыню – у жнівеньскім томе часопіса „Dziennik Wileński” (1830, sierpień, s. 240). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

Dumanie nad życiem ludzkim

Ogniwo dni znikomych, śnie nadętych myśli!
Które człek zaślepiony w liczbę wieków kreśli;
Ty dni życia nam dane, jadem nędzy trujesz:
Choć smutne ślady śmierci, uciechą cukrujesz.
Słusznie z czuciem wchód na świat oblewamy łzami,
Gdy przyyścia i bytności cel skryty przed nami.
Rośniesz w głupstwie, mężniejsze trwoniąc w błędach chwile;
Miotani zaś próżnością, jak płoche motyle,
Przelatujesz z uciechy na roskoszy kwiaty,
Gdzie uwiązłszy, po czasie! bolejem dni straty.
Bywało w mem dzieciństwie, cacki, brednie, fraszki;
Flet z słomy, za najmilsze miewałem igraszki,
Na których dudząc dziko i niezgrabnym tonem,
Sądziłem, że pierwszeństwo miał przed Amfionem.
Jam król był, kiedym stawił z kart woyska szeregi;
Mnie strymyk wody bawił nad Euxynu brzegi.
Lecz to przeszło! i brednią taką zawstydzony,
Biegłem sławy, honoru żądzą zapędzony.
Czegom kiedy doścignął, znowu nowe troski,
Inne w chęciach zamiary, a w zabiegach wnioski.
Płynę w żądzach burzliwych, przewracając żagle;
Brzeg tracę, sporne myśli odmienając nagle.
W tem nas starość dościga w niezgrabney posturze,
Lecim na łeb w dół ciemny, bezwsteczny w naturze;
Duch chłodny życia gaśnie, wieczny rozbrat z światem!
Śmierć nas bystrym polotem unosi: a zatem
Już legł w grobie trup głupi i z hardym pospołu;
Nad tym rośnie krzak chwastu, tam wzgórek popiołu!

Да Анэты на неспадзяванае расстанне

Упершыню – у вераснёўскім томе часопіса „Dziennik Wileński” (1830, wrzesień, s. 261–263, раздзел *Poezya*. *Wiersze Franciszka Rysińskiego*). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

Do Anety na niespodziewane rozstanie się

Nierówną sobie płacim monetą
Miłość tę, która miała być wieczna;
Ty się z łez moich śmiejesz Aneto,
Ja na to płaczę żeś niestateczna.
Już dla mnie wszystko oddycha smutkiem,
Płaczę i na to żeś mię kochała,
Truję się własnych nadziei skutkiem;
Jednak ci nie śmiem rzec: żeś niestała.
Ani cię będę wspomnieniem nudził
Przeszłych twych względów, któreś świadczyła;
Możem się próżnym cieniem łask łudził;
Może to grzeczność, nie miłość była!
Ach jakbym drogo płacił te leki,
Któreby mogły pokóy mój wrócić!
Bo gdy już jestem łask twych daleki,
Chciałbym; lecz trudno stąd się nie smucić.
Twój wielki rozum, twe dobre serce,
Twa rzadka skromność, wspaniałość duszy;
Są to przysięgli moi morderce,
Których moc zbyt mię całego suszy.
Próżno zapomnieć ciebie stanowię,
Miłość mną rządząc serce me gnębi;
Co łzami stłumię, to łzą odnowię,
Łzą pochodzącą z tęsknoty głębi.
Na każdą wzmiankę twego imienia,
Coś mi strwożone serce zachwieje;
Żal łzy dobywa, choć wstyd namienia:
Że dla niewdzięczney łzy moje leję.
Lecz trudno prawa na serce wkładać,
Choć rozum widzi, że serce błądzi,
Próżno więc chcę dziś mądrze mną władać;
Słaby tam rozum, gdzie miłość rządzi.
On czasem przykrość, dobrem oznaczy,

I tem się mamiąc gorycz swą słodzi;
On samę wżgardę bierze inaczey,
Niżli mu jasna prawda tłumaczy.
Więc ni twa wżgarda, Aneto droga,
Potrafi moje chęci ukrócić;
Bo to jest, przez co miłość zbyt sroga:
Że wżgardzicielkę trudno porzucić!
Trudno! – Lecz że cię kocham bez miary,
Patrz, jak mi miło uledz twej woli:
Oto w znak czystey ze mnie ofiary,
Klnę się, że mię twa zmienność mniej boli.
Ani ci życzę byś doznać miała
Skutków nieznośney w kochaniu wżgardy,
Choćbyś stąd pewnie sądzić umiała:
O moim losie, jak on zbyt twardy!
Owszem, bez zgryzot pędź wiek radośny,
Niech ci się szczęście nawija tłumem;
Może też i ja żal mój nieznośny
Przecierpię z czasem, wsparty rozumem.

Другая версія верша

Гэты ж самы твор пад тытулам *Wiersz przy ostatnim rozstaniu się* апублікаваў Р. Падбярэскі ў альманаху „Rocznik Literacki” (1844, s. 135–137.). Ён адно большы на чатыры радкі і мае літаральна некалькі (шэсць!) дробных тэкставых адрозненняў – выдаўцы, бясспрэчна, карысталіся блізкімі версіямі твора. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

Wiersz przy ostatnim rozstaniu się

Nierówną sobie płacim monetą
Miłość tę która miała być wieczną,
Ty się z łez moich śmiejesz Aneto,
Ja na to płaczę, żeś niestateczna.
Już dla mnie wszystko oddycha smutkiem
Płaczę i na to żeś mię kochała,
Truję się własnych nadziei skutkiem
Jednak ci nie śmiem rzec, żeś niestała.
Ani cię będę wspomnieniem nudził
Przeszłych twych względów któreś świadczyła,
Możem się próżnym cieniem łask ludził,
Młodość to może, nie miłość była.
O jakbym drogo płacił te leki
Któreby mogły pokój mój wrócić!
I gdy już jestem łask twych daleki,
Chciałbym lecz trudno stąd się nie smucić.
Twój wielki rozum, twe dobre serce
Twa rzadka skromność, wspaniałość duszy,
Są to sprzysięgli moi morderce,
Których moc zbyt mię całego suszy.

Próżno zapomnieć ciebie stanowią,
Smutek mną rządząc, serce me gnębi,
Co łzami stłumię, to łzą odnowię,
Łzą pochodzącą z tęsknoty głębi.
Na każdą wzmiankę twego imienia,
Cóż me strwożone serce zachwieje,
Żal łzy dobywa, choć wstyd namienia,
Że dla niewdzięcznej łzy leję.
Lecz trudno prawa na serce układać
Choć to zna rozum, że serce błądzi,
Próżno w mniemaniu chce sobą władać
Słaby tam rozum, gdzie miłość rządzi.
On czasem przykrość w dobro tłumaczy
I tym się mamiąc gorycz swą słodzi,
On często wzgardę bierze inaczej
Niżli mu prawda jasna dowodzi.
Więc ni twa wzgarda Aneto droga
Nie zdoła chęci moich ukrócić,
Bo to jest, przez co miłość zbyt sroga,
Że wzgardzicielkę trudno porzucić.
Trudno, lecz że cię kocham bez miary,
Patrz, jak mnie miło uleż twjej woli,
Oto wznak czystej ze mnie ofiary
Klnę się, że mnie twa wzgarda nie boli.
I choć w mym sercu żal zemstę rodzi
Którą podnieca miłość żelżona,
Jednak ją kończyć rozum dowodzi,
Lepiej gdy panna zdradza niż żona.
Ani ci życzę byś doznać miała
Skutków nieznośnej w kochaniu wzgardy,
Choć byś stąd pewnie sądzić umiała
O moim losie, jak on jest twardy!
Owszem bez zgryzot pędź wiek radośny
Niech ci się szczęście nawija tłumem,
Może też i ja żal mój nieznośny
Przecierpię z czasem wsparty rozumem.

***Просьба да Анэты
пра хутчэйшы дэкрэт за даўнія заслугі***

Упершыню – у вераснёўскім томе часопіса „Dziennik Wileński” (1830, wrzesień, s. 263–264, раздел *Поэза. Wiersze Franciszka Rysińskiego*). Друкецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

***Prośba do Anety
o przyspieszenie dekretu na dawne zasługi***

Droga Aneto, już czas się zbliża
Wyroki twojej wzdardy lub względu,
Niewartość moja zbyt mię uniża,
Stawiać pomiędzy rywalów rzędu,
Na których wdzięki kiedy poglądam,
Wątpię o względach tych, których żądam.

Ten piękny z twarzy, wzrostem wspaniały,
Na wielkim świecie zdawna ćwiczony;
Grzeczny w zabawie, wstępny i śmiały,
Tłumem miłostek przeszłych śpieszczony,
Z gustem się stroi, wycmukły, składny,
Świat mu wykrzyka: ach jakże ładny!

Drugi skromności wdziękiem przywdziany,
Kształtney postaci, rzadkiey urody;
Niby Adonis, biały, rumiany,
Bogaty, grzeczny, rzeźwy i młody;
Pierwszemu ledwo nie zrówna w chwale,
Oto są szczęścia mego rywale.

A ja schylony wiekiem i trudem,
Z skępstwa natury w kształcie skrywdzony,
Na twarzy śniadym pokryty brudem,
Slepą miłością tylko pędzony,
Nie chcąc rywalom mym cofnąć kroku,
Czekam od pani dla mnie wyroku.

Pani! kiedyś mię lubiła może;
To mych nadziei najmniey nie wspiera.
Wczoraysze przeszło, dziś nie pomoże,

Miłość się nigdy wstecz nie oziera,
Kocha lub gardzi, a w tej kolei,
Po przeszłym szczęściu, nie masz nadziei!

Znam, żeś na każde łzy nader tkliwa,
Lecz na me niedbay zgryzoty, proszę.
Słuchaj rad serca i bądź szczęśliwa;
Niech ja wiek, ciężar mey wżgardy noszę.
Ja łzy me słumię, trosk skryję sekret,
A ty jak czujesz, tak i pisz dekret.

Son zasмучанага мужа пасля страты найлепшае жонкі

Упершыню – у вераснёўскім томе часопіса „Dziennik Wileński” (1830, wrzesień, s. 265–268, раздзел *Роеза. Wiersze Franciszka Rysińskiego*). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

Sen strapionego męża po utracie najlepszey żony

Raz smutnym myślom popuściwszy wodze,
Szedłem bez celu i z czasem stanąłem
Przy nieznamomey mnie samemu drodze,
Gdzie mnóstwem zgryzot znużony, usnąłem.

Duch mój ściśniony, bydź swobodnym zdał się,
Smutek serdeczny we śnie utopiony,
Nie dręcząc serca, lekkim dla mnie stał się,
I nic nie czułem słodkim snem uspiony.

Wtem, czysto niebios przychylnie zdarzenie,
Którym radośnie byłem przerażony,
Czy z częstych myśli pochlebne marzenie,
Obraz najmiłszy stawiły mi żony.

Czystym obłokiem obleczona wkoło,
Na którym jakby miała wsparte plece;
Świetna zasłona okrywała czoło,
Gdy zniżala się na wiatrów opiece.

Oczy jey dziwną jasnością pałyły,
Których blask świetnem przenikał wrażeniem,
Promień zastępów Pana wieczney chwały,
Błyskał za każdym jey na mnie spóyrzeniem.

Roskoszą cnoty twarz wypogodzoną,
Nadnaturalny wdzięk zdał się okraszać;
W skromney postaci, z dobrocią wrodzoną,
Tuż ponad ziemią zdała się unaszać.

Chciałem się do nóg jey rzucić z pośpiechem,
(Bo któż w radości wszystko czyni bacznie?)
Lecz ona miłym znak dawszy uśmiechem,
Krok mój wstrzymuje, i tak mówić zacnie:

„Z górney krainy, dla twojej przestrogi,
Przyyść na ten padół, mam czas pozwolony,
Pomniąc na zakład obojga nam drogi,
Chcę twóy ukoić żal nieutulony,
Którym zapewne córkę osierocisz,
A mnie nie zwrocisz!

Czas pofolgować twemu udręczeniu;
To, co się stało, rozstać się nie może,
Ulegay raczej twemu przeznaczeniu,
Którem władają skryte sądy boże,
I nieskażona woli jego prawość,
Moc i łaskawość.

Ty, płacząc krótkość naszego pożycia,
Trwasz już aż nadto w żałośnym uporze,
Lecz wzięwszy miarę z dni naszych użycia,
Poznasz, że żyjąc dość umarłam w porze.
Czas szczęścia schodzi nagle, a czas w biedzie,
Zbyt wolno idzie!

Więc gdy dni szczęścia bieg jest nader spory,
Bo gdzie na ziemi ono długo trwało?
Gdy cię doścignął moment smutney pory,
A pasmo szczęścia nagle się przerwało;
Oddayże więc hołd Przedwiecznego woli,
A cierp, choć boli.

Dochowałam ci wierność nieskażoną,
Miłość nacyzystsza dni nasze składała,
Byłam szczęśliwą z miłym mężem żoną,
I żebyś przeżył mię, zawszem żądała;
Bóg to uiścił, więc mam prawo wnosić,
Iż żyłam dosyć.

Z resztą, któż zbadał boskich tajni sekret,
A nuż Bóg karząc, nad tobą się żalił,
Gdy dla nas tróyga pisząc śmierci dekret,
Mnie jedney zgonem, was dwoje ocalił;
Dając czas tobie wymiarem szczodroty.
Żyy dla sieroty.

Otrzyy więc czułą łzą żlane powieki,
I chętnie trudom poświęć dni ostatki,
Na domierzenie troskliwey opieki,
Dla córki, w stopniu i oycy i matki.
Wszczepiay w nią cnoty, a wytępiay ślady
Bądź jakiej wady.

Co do mnie, będę przed najwyższym tronem
Błagać o waszą szczęśliwość doczesną;
Ja przed nim będę pokornym patronem,
Żeby nie zbierał was śmiercią zbyt wczesną,
I nie zostawił córki samą jedną
Sierotą biedną!

O mnie się nie troszcz: bo szczęście prawdziwe
Posiadam wiecznie w tej krainie świętej,
Gdzie i ty wkrótce, kończąc dni sędziwe,
Uyrzysz mię w chwale, ludziom niepojętej,
Kędy z radością powracam skwapliwie.
Żyćcie szczęśliwie!”

Wtem siła jakaś podniosła ją w górę,
A ona z twarzą odwróconą do mnie,
Patrzała wzdłędem, nim się skryła w chmurę,
Reszty nie mogłem rozważyć przytomnie.
Bo słabe ludzkie nie sięgną źrzenice,
Za zakreślone śmiertelnym granice!

Верш на дзень нараджэння Анны

Упершыню – у вераснёўскім томе часопіса „Dziennik Wileński” (1830, wrzesień, s. 268–269, раздзел *Poezya*. *Wiersze Franciszka Rysińskiego*). Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў крыніцы.

Wiersz w dzień urodzin Anny

Strząsnął czas płynny dni klapsydrą złotą,
I już piętnaście lat pani domierzył,
Rozum ją zdobył połączony z cnotą,
A wdzięk swe dary po jey twarzy szerzył.
Szły dni za dniami, w których trud zdolnością,
Kształcił jey duszę cnotą i mądrością.

Dziewiąty maja, o śliczna dziewico!
Jest to szesnastym wieku twego rokiem,
W nim niech ci skaże Bóg własną prawicą,
Męża przedwiecznym danego wyrokiem.
Niech twe talenta z rzadkim wdzięków darem,
Będą mu godzin szczęśliwych wymiarem.

On zaś niech będzie młody jak kwiat wiosną.
I tak me szczere chęci tobie wróżą,
Że mu na brodzie włosy ledwo rosną,
A skromność teraz lice kraszi różą.
W nim stałość, rozum, bogactwa, urodę
Zmieściła Temis, cnotom twym w nagrodę.

Więc gdy ci los da to, com już powiedział,
I sworne cnoty ślubnyć włożą wieniec,
I gdy już będzie u prawicy siedział
Wart twoich wdzięków zacny oblubieniec;
Strach, żeby w sercu mem zazdrość, ta źmieja,
Słów tych nie rzekła: ach czemuż to nie ja!

Да прыяцеля ў смутку

Публікацыя вершаў Ф. Рысінскага ў „Dzienniku Wileńskim” заахваціла Гіпаліта Клімашэўскага¹ змясціць у альманаху „Noworocznik Litewski”, які ён выдаў у 1830 г., яшчэ адзін твор віцебскага паэта. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў паводле альманаха „Noworocznik Literacki” (1830, s. 276–278).

Do przyjaciela w smutku

Nad chybieniem twych nadziei,
Poprzestań Panie! lzy ronić;
Któż kiedy od złej kolei,
Potrafił siebie ochronić?
Grzmi niebo wśród pogody,
Bez szturmu, pada mur wieczny;
A szczęście niszczą przygody,
Bo los nasz nie jest stateczny.
Nic o nas Panie! nie wiemy,
W wyroków chodząc odmęcie,
Powstajem, żyjęm, giniejęm,
W ukrytym od nas momencie.
Mówiłeś w twej duszy może,
Gdyś zyskał serce Anety,
Teraz się o nic nie trwożę,
Już jestem u mych żądz mety.
Dzień szczęściu memu zabłysnął,
Od przygod jestem daleki;
Wtem *ressor* nadziei przysnął,
I już jej niemasz na wieki.
Wiem, że ty w tę gorzką chwilę,
Gdy smutek serce rozdzierał,
Chętniebyś z nią legł w mogile,
Lub sambyś za nią umierał.
Lecz to są skutki rozpaczey,
Przez które, Bóg nas probuje,
Czy człowiek w biedach dziwaczy,
Czy różgę kary całuje.

Ach! to jest Pan wielkiej mocy,
Umiejmyż jemu się korzyć,
On umie robić dzień z nocy,
A wszystko z niczego stworzyć.
Drżą przed nim niebieskie duchy,
Świat z niebem u niego niczem;
Cóż znaczym my nędzne muchy?
Przed jego bożkiem obliczem.
On szczęścia nagłą odmianą,
Hardych naucza pokory,
A klęską nam niespodzianą,
Zawstydzia krnąbrnych upory.
On tylko wie to najlepiej,
Na jaki los wypaść mamy;
A my na wszystko zbyt ślepi,
Co dobre, lub złe, nie znamy.
Ty pewnie żalem przejęty,
Tak myślisz o nic niedbały,
Zkąd na mnie ten zapal święty,
Prawić ci takie morały.
Niechajby on mając biedę,
I żal czuł tak sprawiedliwy;
O życie z nim w zakład idę,
Że nie mniej sam byłby tkliwy.
Lecz ja cię przekonam panie!
Że mnie żal udręczył sporzej,
Tobie Bóg wydarł kochanie,
A mnie człek – sądziżże, co gorzej?...

¹ Гіпаліт Клімашэўскі (1802–1875) паходзіў з Капаткевічаў, вучыўся ў школах Мазыра і Оўруча, пасля ў базыльянскай семінарыі ў Пачаеве, а ў Віленскі ўніверсітэт трапіў у 1820-я гг. (закончыў у 1827 г.).

Фрагмент верша

Паўстанне 1830–1831 гг. карэнным чынам змяніла грамадска-палітычную атмасферу на беларускіх землях. Край страціў значную колькасць адукаванага насельніцтва – загінулі ў барацьбе, сасланы ў Сібір і на Каўказ, эмігравалі. Тых, хто застаўся на Бацькаўшчыне, жылі ў пастаянным страху перад рэпрэсіямі. Папулярнасць паэзіі Ф. Рысінскага, відавочна, знізілася. Няшмат хто на Віцебшчыне перахоўваў памяць пра яго. Адным з іх быў Аляксандар Рыпінскі, прадзед якога, Казімір Пакаш, быў родным братам маці Ф. Рысінскага, Ёанны Пакаш. Праўда, адназначна не скажаш, што А. Рыпінскі ведаў пра сваяцкія дачыненні са зным чалавекам – старшынёй Першага дэпартаменту Галоўнага суда і паэтам. Апавядаючы ў даследаванні *Беларусь* пра перадшлюбныя арацыі беларусаў, ён згадвае Ф. Рысінскага ў кантэксце забавнай гісторыі пра жаніцьбу віцебскага мешчаніна, які запрасіў пана Тарасевіча за свата: „Пан Тарасевіч, заможны абывацель места, справіў сабе новы кунтуш, прывёз багаты літы польскі пояс са Слуцка ў чатыры столкі (было гэта, маючы грошы, лёгка зрабіць), але аніякае арацыі не ведаў. Сушыў сабе галаву, сушыў, жадаючы хоць што напісаць, але і двух слоў звязаць не змог, і ўпершыню ў жыцці прызнаўся сам сабе, што дарэмна да рыторыкі ў айцоў езуітаў хадзіў. Прысягнуў, што сына да іх у школу не аддасць, і тут жа яго назаўтра да піяраў за Дзвіну адвёз. Жыў яшчэ ў той час слаўны ў нашых ваколіцах сваім паэтычным талентам годны абывацель Рысінскі, які будучы суддзёю ці прэзідэнтам у месце, быў знаёмы з памянёным панам Тарасевічам. Думка звярнуцца па дапамогу да Рысінскага нечакана, як пярун, стукнула ў заклапочанага нашага свата. Ён бяжыць, падае на калені, просіць, заклінае, падае дэталі, благае, каб яму хоць пару адпаведных радкоў напісаў. Вясёлы Рысінскі, хочучы пазбыцца, чым хутчэй, назолы і, адначасна, пазней пасмяяцца з яго са сваімі сябрамі, такі яму хутка піша каламбур, ці *Equivoque*, што ашчаслівіў Тарасевіча, але я не ведаю, ці спадабаўся панне і яе годным бацькам, якія хоць і ў кунтушах, аднак, не разумелі добра па-польску. А таму, відаць, можа і за добрую прынялі манету”¹. І самае галоўнае – А. Рыпінскі ўзнавіў у памяці той каламбур паэта. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў паводле кнігі: А. Рупі́нскі, *Białorusi* (Paryż 1840, s. 111–112).

– Kuszniierz młodzienciec
Przyseła ci wieniec
Jak dla przyszłej żony!
Dziś albo jutro
Wyprawi ci futro!
Sługa unizony...

¹ А. Рупі́нскі, *Białorusi...*, s. 111–112.

Цярплінасць усё перамагае

Р. Падбярэскі даведаўся пра Ф. Рысінскага пад час свая трохмесячнае вандроўкі па Беларусі (Полаччыне і Віцебшчыне) у 1843 г. Ягоная паездка мела на мэце чыста практычныя задачы: выдаўшы першы том „Rocznika Literackiego”, ён імкнуўся распаўсюджаць яго ў краі, адначасна шукаючы фінансавыя сродкі, а таксама аўтараў і матэрыялы для сваіх новых праектаў. Вершы Ф. Рысінскага, а таксама звесткі пра паэта Р. Падбярэскі атрымаў ад Станіслава Грабніцкага¹. Іх ён выкарыстае ў другім томе „Rocznika Literackiego”, дзе апублікуе тры вершы паэта. Але – што характэрна для Р. Падбярэскага – напачатку ён падаў інфармацыю пра паэта, а таксама акалічнасці, у якіх выявіў гэтую інфармацыю: „Паэзію Рысінскага ведаюць на Белай Русі, асабліва ў ваколіцах Віцебска і Полацка, родным краі аўтара, дзе ён таксама займаў пасаду старшыні Цывільнай палаты і памёр гадоў дваццаць таму²; яго вершы кружляюць у шматлікіх копіях і ў вуснах тамтэйшых абывацеляў; незвычайная лёгкасць, досціп і больш-менш філасофская або вясёлая думка зрабілі іх папулярнымі; поўнага іх рукапісу знайсці я не змог; сваякі сцвярджаюць, што ён трапіў у Вільню і асобныя вершы друкаваліся ў віленскіх альманахах³. За пару гэтых выняткаў і яшчэ колькі адкладзеных на пазней я мушу публічна падзякаваць шляхетнаму і светламу абывацелю Полацкага павета п. маршалку Станіславу Грабніцкаму ў Обалі, які з рэдкай прыязнасцю дазволіў агледзець старажытны архіў свайго дому і колькі важных гістарычных помнікаў меў ласку падарыць; пішу пра гэта таму, што ў сваіх антыкварыяльных пошуках няраз сустракаў чалавека недалёкага, што сам не будучы ў стане зрабіць з рукапісу, які мае, што-кольвечы карыснае, з незразумелаю зайздасцю не хацеў аддаць у друк. А вось бы прыклад асвечанае шчырасці і паблажлівасці грамадзянскае іншых схіліў да наследавання⁴. Далей змешчаны вершы Ф. Рысінскага *Cierpliwosć wszystko zwycięża, Wyznanie bez meki i Wiersz przy ostatnim rozstaniu się* (два апошнія ўжо публікаваліся ў „Dzienniku Wileńskim”, праўда, у крыху адрозных версіях). Р. Падбярэскі вылучыў вершы Ф. Рысінскага ў асобны раздзел, якому даў тытул: *Z poezji Franciszka Rysińskiego*. Назва першага верша (*Cierpliwosć wszystko zwycięża*), набраная чамусьці курсівам (іншыя пададзеныя вялікімі літарамі) і ссунутая ўправа, нагадвае эпіграф да ўсяе нізкі. Аднак „раздзела Ф. Рысінскага” фактычна не атрымалася, бо, невядома чаму, выдавец (?) уключыў у яго два тэксты іншых аўтараў. Тым не менш, адбітка гэтага „раздзела” колісь захоўвалася як самастойнае выданне, што занатавана К. Эстрайхерам („Rysiński Franciszek, *Z poezji Fr. Rysińskiego. Cierpliwosć wszystko zwycięża, w 8 se.*”) з пазначэннем, што дадзены асобнік

¹ Гаворка пра Станіслава Грабніцкага (1824–1890), сына Юзафа, прадстаўніка роду Грабніцкіх, якія ў першай палове XIX ст. цікавіліся і падтрымлівалі літаратурнае жыццё на Полаччыне.

² У арыгінале: „umarł przed kilkunastą laty”. Лічэбнік *kilkunastu* азначае лік у межах ад 11 да 19.

³ Дадзеныя словы Р. Падбярэскага трэба разумець наступным чынам: ксёндз А. Карніловіч атрымаў ад сваякоў Ф. Рысінскага „поўны рукапіс” і апублікаваў асобныя вершы ў „віленскіх альманахах”. „Віленскімі альманахамі”, відаць, называюцца тут часопіс „Dziennik Wileński” і альманах Г. Клімашэўскага „Nowogocznik Litewski”. (Пазней Р. Падбярэскі да „віленскіх альманахаў” далучыць, праўда, не зусім упэўнена, альманах Ю. Кшачкоўскага „Znicz”). Аднак не забывайма, што ксёндз А. Карніловіч, ужо надрукаваўшы ў 1830 г. нізку з дванаццаці вершаў Ф. Рысінскага, звяртаецца з просьбаю даслаць яму рукапісы паэта. Г. зн., што нават калі ён і атрымаў „поўны рукапіс” пазней, дык ужо анічога з яго не надрукаваў.

⁴ R. Podbereski, [*Wstęp*], „Rocznik Literacki” 1844, s. 132.

захоўваецца ў Бібліятэцы Асалінскіх у Львове. Сёння, аднак, ні ў Львоўскай навуковай бібліятэцы імя В. Стафаніка НАН Украіны, ні ў Бібліятэцы Асалінэум (Уроцлаў) дадзеная пазіцыя не фіксуецца. Друкуецца з захаваннем моўных і пунктуацыйных асаблівасцяў паводле альманаха „Rocznik Literacki” (1844, s. 132–134).

Cierpliwość wszystko zwycięża

Nie narzekaj na niedole
Pełen nieszczęścia człowiecze,
Wiednie róża, zółknie pole,
I strumyk ledwie się wleczę.
Lecz jak się pokaże wiosna,
Róża w pączki się rozwinię,
Nastąpi pora radośna
I strumyk bystrzej popłynie.
Strumyk popłynie potokiem
Róża wyda kwiaty hoże,
Tak przeznaczono wyrokiem
Że bez ciernia być nie może.
Fortuna upadku bliska
Swoją zawziętość natęży,
Nędza ciężarem uciska
Cierpliwość wszystko zwycięży.
Świat się ustawicznie mieni
Łaska, szczęście i kochanie,
Tak jak pogoda w jesieni
Częściej podpada odmianie.
Na tor niepewnej nadziei
Ślepy traf kółko obróci,
I po wskazanej kolei
Los szczęśliwszy tobie zwróci.
Wnet pomyślny wiatr zawieje,
Wszystko swoją postać zmieni,
Wdzięczna wiosna się rozśmieje
I łąka się zazieleni.
Róża w bukiet się rozwija
W tym ma zgodność z naszą dolą,
Że choć szczęście nam i sprzyja
Lecz ma ciernie co nas kołą.
Człek nędzą niepokonany
Miłym jest niebu widokiem,
Na doświadczenie wskazany
Walczy z przeciwnym wyrokiem.
Jak cedr na górze Libanu
Wiatrom srogim się opiera,
Tak z nieszczęśliwego stanu
Zwycięstwo stałość odbiera.

Фрагменты вершаў

У 1844 г. Р. Падбярэскі згадае Ф. Рысінскага яшчэ раз, пішучы ўступны артыкул *Беларусь і Ян Баршчэўскі* для першага тому *Шляхціца Завальні* Яна Баршчэўскага. Тут, па-першае, ён назаве паэта з Віцебска адным з двух „беларускіх народных” (другі – Ігнат Манькоўскі, верагодны аўтар *Энеіды навыварат*), хоць і прызнае, “што геній Рысінскага і не адпавядае ўсім умовам чыста народнага пісьменніка, аднак вялікая яго папулярнасць дазваляе яму заслужыць гэтае найменне”. Па-другое, пецяярбургскі выдавец надрукуе фрагменты з двух (?) вершаў Ф. Рысінскага (тытулы паводле першага радка) – *Nie proszę ciebie o deszcz lub pogodę i Już siędę sobie w odludnym kurniku*. У гэтым жа артыкуле Р. Падбярэскі яшчэ раз пацвердзіць, што „поўнага рукапісу” ён не змог дастаць (а жаданне такое, відавочна, было), што ён надрукаваў некалькі вершаў Ф. Рысінскага ў другім томе „*Rocznika Literackiego*” і мае намер апублікаваць „яшчэ колькі” ў трэцім. Але слова сваё Р. Падбярэскі не датрымаў: ні ў „*Roczniku Literackim*”, ні ў іншых яго выданнях твораў паэта з Віцебска няма. Пададзім цалкам гэты ўрывак з артыкула Р. Падбярэскага (R. Podbereski, *Białoruś i Jan Barszczewski* [w:] J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnie czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*, Petersburg 1844, [t. I], s. VIII–XI.) Вершы Ф. Рысінскага з артыкула Р. Падбярэскага перакладзены на беларускую мову Сяргеем Сокалавым-Воюшам (Р. Падбярэскі, *Беларусь і Ян Баршчэўскі* [у:] Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Мінск 2014, с. 7–9).

Dla pokazania ducha Rysińskiego i co go czyniło popularnym, przytoczę kilka probek choć w urywkach z tych wierszyków, które krążą w ustach, a w całości nigdy drukowane być nie mogły. Np. prośba pewnej Paniienki proszącej o męża u swego Patrona:

.....
.....
Nie proszę ciebie o deszcz lub pogodę,
Ni o pól żyżność, ni o mocarstw zgodę,
Ani się mieszam w intrygi oręża –
Mnie trzeba męża!

Pofolguj sobie nieźmiernego trudu,
W rządzeniu losem i ziemi i ludu;
Wysłuchaj twojej żebrzącej przyczyny –
Biednej dziwczyny!

Zjednaj mi proszę u Pana nad Pany,
Ażeby chłopiec mną już ukochany

Каб паказаць дух Рысінскага і тое, што рабіла яго папулярным, прывяду колькі ўзораў, хоць ва ўрываках, з тых вершыкаў, якія кружаць у вуснай перадачы, а цалкам ніколі не маглі быць друкаванымі. Напр., просьба аднае паненкі, што моліць аб мужу ў свайго Патрона:

.....
.....
Хіба прашу я дажджу ці пагоды,
Плодных палёў ці дзяржаўнае згоды?
Што мне інтрыгі вайскоўцаў дасужых –
Мне трэба мужа!

Божа, ты ў працы вялікай шчыруеш –
Лёсам, зямлёй і народам кіруеш;
Слухай жа ўласнай жабрачкі прычыны –
Беднай дзяўчыны!

Пан над панамі, прашу я ў Пана:
Дай мне, каб хлопец, што мной пакаханы,

Był moją szczęściem i moją zabawą –
Za twoją sprawą!

Ty widzisz serca mojego prostotę
Że gardzę złotem, kocham samą cnotę,
Spraw więc by panem był mojej urody –
Piękny i młody!

Daruj o Święty Patronie, że śmiało
To ci wyznaję, czego mi się chciało,
A kiedyś dobry, domierz mojej plandy,
Tchnąwszy w Inflanty!¹

*Panienka zaś rozgniewana taką daje
odpowiedź za nieproszone psalmy
w jej imieniu pisane:*

Na cóż te psalmy, psalmisto kochany,
Można świat odrwić, nie Pana nad Pany,
Nie chcę ja chłopca, ni starca, ni franta,
Ni intryganta!

.....
.....
.....
.....

Daruj o Święty, jeśli się tak stało
Użyć twojego imienia dość śmiało,
Nie te podobno, lecz inne są plandy
Dmuchać w Inflanty!²

Dziejopis w księgach życia tak zostawił:
Święty Franciszek modlitwą się bawił,
A tu nam psalmy pełne batalaszek
Prawi wujaszek!

*A więc potem nieukontentowaniu
panienki, następuje moralna uwaga
nad panienkami w ogólności, już nie za
dobrych czasów Rysińskiego:*

Starodawnych to dziewczyn wierszyki bawiły
Dopiero zaś już innych prawideł nabyły;
Wiersz dla nich nie tak smaczny, z rozumem
nie grają,
Na wysmukłych dzieciaczek tylko poglądają.

Быў маёй радасцю, шчасцем і краскай –
З Панскае ласкі!

Глянь мне у сэрца, там шчырасць пануе,
Грэбую золатам, цноту шаную,
Спраў мне, каб быў маёй пекнасці панам –
Гожы й каханы!

Божа, даруй мне, што я гэтак смела
Ў тым прызнаюся, чаго б не хацела,
Калі ж ты добры, надай маім плянтам
Духу Інфлянтаў!

*Угневаная ж паненка дае такі адказ
на няпрошаныя псалмы, напісаныя
ад яе імя:*

Што твае песні, псалміста каханы,
Свет падманеш, але толькі не Пана,
Хлопца не хочу, ні старца, ні франта,
Ні інтрыганта!

.....
.....
.....
.....

Смела імя тваё згадваю, Божа,
Ты мне за гэта даруй, калі можаш,
Толькі падобна, што й іншыя плянты
Пруцца ў Інфлянты!

Гэта ж здарэнне ў жыццёпіс запішам:
Моліцца дзесьці вялебны Францішак,
Нашы ж псалмы, каб часіну прабавіць,
Дзядзечка правіць!

*А пасля незадавальнення паненкі
ідзе маральная заўвага адносна
паненак увогуле, ужо не з добрых
часоў Рысінскага:*

Гэта некалі вершы дзяўчат забаўлялі,
А цяпер яны правілаў іншых спазналі;
Не цікавяць іх вершы, бо ведама кожнай,
Што на хлопцаў глядзець і без розуму
можна.

¹ Рай паненак з вялікім пасагам і багатых жаніхоў. (Заўвага Р. Падбярэскага).

² Дзядзечка, мабыць, хацеў выдаць пляменніцу не за маладога, а за багатага жаніха. (Заўвага Р. Падбярэскага).

Nie w modzie Naruszewicz¹, nie ztąd już
wiatr wieje,
Teraz dziewczę z chłopięciem młodzieuchnym
się śmieje,
A tych co czekoladą krzepią się, portierem, –
Bawią, jakby się bawiąc z rozumnym
*Gruberem*².

*Oto jaka była filozofja-życia poety,
który niedbał ni o bogactwa ni
o urzęda:*

Już siędę sobie w odludnym kurniku,
Za jedno z tobą Panie Dominiku,
Tam z tobą smutek i radość rozdzielię,
Nie wyjdę z domu, prócz na mszę w niedzielę.
Zrzeknę się parad z najmiłą ochotą,
Jeść będę z gliny, a chodzić piechotą.
Zamiast pałaców, będę miał chałupkę
I dobrym chlebem ładowaną ciupkę.
Nie wspomnę nigdy i o przeszłym świecie,
Na którym wszystko czart wie jak się plecie,
Uniknę żądy, bogactw i honorów,
Długów się zbędę i zrzeknę się zbiorów.
A w ten czas kontent na własnym zagonie,
Spokojnie żyjąc, powiem przy mym zgonie:
„O przyszłe nie dbam, przeszłych nieżałuję,
„A los głupi” i t. d.

Нарушэвіч не ў модзе. Хто скажа прычыну?
І смяецца хлапец маладзенькі з дзяўчынай.
Іншы ж есць шакалад, муза портэрам
поўніць,
Быццам з Груберам мудрым гаворыць
на роўных.

*Вось якая была філасофія жыцця
паэта, што не дбаў ні пра багацце, ні
пра пасады:*

Пан Дамінік, ля цябе дзеля ладу,
Я ў падарожнай курасадні сяду,
Буду і сумным, як ты, і вясёлым,
Выйду ж адно на імшу да касцёла.
Пехам пайду, на парады забуду,
З добрага посуду есці не буду.
Змак пакіну, халупу збудую,
Хлебам сабачы катух наладую.
Свет свой былы не згадаю ніколі,
Колькі там д’яблавай дзеі і волі!
Скончу з даўгамі, унікну пашанаў,
Нават падаткі збіраць перастану.
Толькі тады, жывучы здавалёна,
З родных загонаў скажу перад сконам:
„Што будзе – не дбаю, былога не шкода,
Лёс жа дурны...” і г. д.

¹ Адам Нарушэвіч (1733–1796) – паэт, гісторык, перакладчык. Паходзіў з Піншчыны.

² Габрыэль Грубер (1740–1805) – выхаванец мастацкае акадэміі ў Вене, выкладаў у Полацкім езуіцкім калегіуме.

Фрагмент верша

Два радкі верша Ф. Рысінскага захаваліся дзякуючы таму, што А. Рыпінскі выкарыстаў іх як эпіграф да свайго верша *Odpowiedź na list Alexandra N. pisany s Francji 3^{go} października 1848 r.* з пазначэннем, што гэта „Piosenka znanego na Białej-Rusi poety Rysińskiego”. Пазней, ужо вярнуўшыся на Бацькаўшчыну, у 1883 г. у лісце да Адама Плуга А. Рыпінскі паведаміць, што займаецца напісаннем гісторыі краёвай літаратуры і што напісаў („скляпаў з большага”) біяграфіі шэрагу мясцовых літаратараў. Сярод падрыхтаваных біяграфій – і жыццяпіс Францішка Рысінскага. Зрэшты, дадзеныя матэрыялы А. Рыпінскага не захаваліся, а таму немагчыма сказаць, ці меў ён нейкія новыя звесткі пра паэта, ці адно да сваіх успамінаў далучыў тое, што прачытаў у Р. Падбярэскага. Перадусім, прадмову да *Шляхціца Завальні* ён ведаў добра.

Dzień się zbliża do wieczora,
Jużem nie ten, com był wczora!

Ігнацы Быкоўскі

- *Перакладчык, паэт, мемуарыст*
- *Успаміны*
- *Вершаваныя творы*
- *Қарэспандэнцыя*
- *Выдадзеныя і нявыдадзеныя кнігі*

ПЕРАКЛАДЧЫК, ПАЭТ, МЕМУАРЫСТ

Ігнацы Якса-Быкоўскі гербу Грыф¹ (1750 – пасля 1823) займаў прыкметнае месца ў літаратурным працэсе канца XVIII – пачатку XIX стст. Гэта быў ледзь не адзіны (як выключэнне – Ганна з Радзівілаў Мастоўская і Тэклія з Бажымоўскіх Урублеўская) “прафесійны” літаратар, што жыў на беларускіх землях (не бярэм пад увагу Францішка Рысінскага і Яна Аношку, якія не друкавалі сваіх твораў).

У Беларусі да нядаўняга часу апрача філосафа Э. Дарашэвіча аніхто не даследаваў пісьмовую спадчыну І. Быкоўскага², хоць у энцыклапедыях ягоная біяграфія нязменна падавалася³. У нашы дні Ганна Гладкова напісала дысэртацыю *Творчая спадчына Ігнація Быкоўскага ў кантэксте эпохі еўрапейскага Асветніцтва*, у якой, прааналізаваўшы вершаваныя тэксты паэта, выявіла ў іх найбольш адметныя асаблівасці паэтыкі класіцызму і сентыменталізму; ахарактарызавала яна таксама прозу і драматургію пісьменніка, падкрэсліўшы “гістарычную і дакументальную вартасць” успамінаў літаратара.

Творчая спадчына І. Быкоўскага даволі разнастайная. Па нашых падліках, ён быў аўтарам каля 50 выданняў – пераважна кніг ці зборнікаў, хоць сустракаюцца і асобна надрукаваныя вершы ці оды. На жаль, большасць ягоных кніжак да нас не дайшлі. А гэта, вядома, не спрыяла і не спрыяе ўсебаковаму вывучэнню творчасці пісьменніка, жыццё якога ў значнай ступені было звязана з землямі сучаснай Беларусі.

Нарадзіўся І. Быкоўскі ў фальварку Пяцеўшчына ля Самахвалавічаў. Ягонныя продкі, маючы на пачатку XVII ст. *fundum*⁴ у Бахарэвічах⁵, валодалі шматлікімі вёскамі ў наваколлі. Пасля смерці Хведара, сына Яна Быкоўскага ў 1619 г. уладанні былі падзелены паміж ягонымі сынамі. Пазней як пасаг трапілі ва ўласнасць іншых родаў і часта былі прадметам судовых працэсаў. Урэшце ў 1748 г. маніфест караля Аўгуста III урэгуляваў спрэчку. Бацька пісьменніка, Мацей, сын Яна Быкоўскі, падстолі брацлаўскі, адпісаў парафіяльнай уніяцкай царкве ў 1752 г. тры валокі зямлі і 100 злотых штогадавое платы⁶. Пра бацьку вядома таксама, што ён быў сынам Кацярыны з Жыжчэўскіх. Ажаніўшыся з Багумілай Свентажэцкай (Свентажэўскай), меў з ёю шасцёра

¹ Прапануем такую форму імя і прозвішча пісьменніка. Імя “Ігнацы” (не ўжываючы склонавых формаў “Ігнацага”, “Ігнацему” і г. д.), а не “Ігнат”, бо так пазначана ва ўсіх вядомых тэкстах (выданнях самога літаратара, а таксама ў працах геральдычных); “Якса” – гэта прыдомак (яго паходжанне не зусім зразумелае, магчыма, ад імя “Якуб”).

² Э. Дорошевич, *Философия эпохи Просвещения в Белоруссии*, Мінск 1977, с. 180–196.

³ [А. Мальдзіс], *Быкоўскі Ігнацій Якса* [у:] *Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі ў пяці тамах*, Мінск 1984, т. 1, с. 524; А. Мальдзіс, *Быкоўскі Ігнацій Якса* [у:] *Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў шасці тамах*, Мінск 1994, т. 2, с. 143; Э. Дарашэвіч, *Быкоўскі Ігнацій Якса* [у:] *Асветнікі зямлі беларускай*, Мінск 2001, с. 78–79.

⁴ Галоўны фальварак (маёнтак).

⁵ Вёска і фальварак у заходняй частцы Ігуменскага павету ля рэчкі Пціч. Належалі Быкоўскім, а ў XIX ст. як пасаг перайшлі да Вейсенгофаў. Гл.: *Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich*, Warszawa 1880, t. I, s. 76.

⁶ А. Jel[ski], *Piaciewszczyzna* [w:] *Słownik geograficzny...*, Warszawa 1887, t. VIII, s. 41.

сыноў (Ян, Раман, Тадэвуш, Антон, Ігнацы, Станіслаў) і дачку Канстанцыю (была замужам за Шырмаю-Шчарбінскім). Трох братоў пісьменнік згадвае ў сваім жыццязпісе, а пра іншых можна сказаць наступнае: Ян ажаніўся з Граткоўскаю і меў з ёю тры дачкі: Кацярыну, Барбару і Тарэзу; Антон (1846 – пасля 1801) вучыўся ў Варшаўскай рыцарскай школе разам з Тадэвушам Касцюшкаю. З 1769 г. служыў у літоўскім войску, а пасля быў прызначаны ад’ютантам караля (стаў нават генерал-ад’ютантам). У 1790 г. вярнуўся на бацькаўшчыну: стаў сябрам Цывільна-вайсковае камісіі Мінскага ваяводства, пасля – каморнікам ваяводства (1792)¹.

Пра пуцявіны свайго жыцця пісьменнік раскажаў у мемуарах. Праўда, напісаны яны ў 1806 г., а г. зн., што пра апошнія гады ягонага зямнога шляху мы амаль нічога не ведаем. Нам так і не ўдалося высветліць, чаму польскія навукоўцы нязменна пішуць “памёр пасля 1817” ці “пасля 1818”, а ў беларускіх энцыклапедыях і даведніках год смерці пазначаны як 1819? І як тады быць з выданнем, якое выйшла ў свет у 1823 г. – *W dzień urodzin Jaśnie Wielmożnej Elżbiety z Proszyńskich Gieczewiczowej gubernatorowej Mińskiej gubernii. Ignacy z Jaxow Bykowski. Roku 1823 Novembra 19. v. s.* (Мінск: w Drukarni Gubernskiej Rządowej). Справа ў тым, што стацкі саветнік Вікенці Гечан-Гечэвіч быў мінскім губернатарам у 1818–1831 гг. І, праўдападобна, што верш паэта быў напісаны, як і надрукаваны, у 1823 г.

Пераважная большасць тэкстаў І. Быкоўскага – гэта пераклады. (Дарэчы, сам пісьменнік вельмі рэдка пазначаў, што перакладае *Меціслава А. Сумарокава, Храм славы і Выкраданне кудзерка А. Поўпа, Наніну Вальтэра, Вясковыя ночы Жана Шарля Цібо дэ Лаво, Жана Франсуа Мармантэля*² і інш.). Аднак яшчэ К. Эстрайхер сцвердзіў у сваім славутым выданні: арыгінальныя ці перакладныя той ці іншы тэкст І. Быкоўскага. Пазнейшыя польскія гісторыкі літаратуры выявілі, што амаль уся літаратурная спадчына пісьменніка з беларускіх зямель – гэта пераклады³ (ці перапрацоўкі) і назвалі, якіх еўрапейскіх аўтараў наследваў літаратар з Беларусі.

Фактычна, арыгінальных твораў І. Быкоўскага захавалася няшмат (вершы, вершы-прысвячэнні ды інш.) Усё астатняе, у тым ліку г. зв. філасофская проза – пераклад, перастварэнне або адаптацыя славутых, а часам і малавядомых тэкстаў еўрапейскай пісьменнасці да патрэбаў чытацкае публікі ў Беларусі і Літве. А таму варта казаць пра залежнасць высноў нашага суайчынніка ад працаў еўрапейскіх літаратараў і філосафаў. Зрэшты, найважнейшае тое, што І. Быкоўскі пашыраў найноўшую асветніцкую думку ў краі, дзе не кожны меў магчымасць пазнаёміцца з еўрапейскаю кнігаю ў арыгінале.

Варта сказаць колькі слоў і пра г. зв. “актыўную пазіцыю грамадзяніна-патрыёта, клопат пісьменніка пра будучыню роднага краю”, як часам сцвярджаецца ў найноўшых беларускіх літаратуразнаўчых працах.

У маладыя гады І. Быкоўскі далучыўся да расійскага войска (1772–1775), ваяваў у чыне паручніка пад камандаваннем фельдмаршала П. Румянцава і А. Суворова на

¹ Гл.: К. Niesiecki, *Herbarz polski*, wyd. przez J.N. Bobrowicza, Lipsk 1839, s. 378.

² Тут, дарэчы, увогуле кур’ёзны выпадак: як уласныя пераклады І. Быкоўскі выдаў тэксты Жана Франсуа Мармантэля ў тлумачэнні Тамаша Каятана Венгерскага, адно змяняючы іх назвы: *Pasterka sabaudzka* на *Fonroz i Adelaida*, а *Przyjaźń na doświadczeniu* на *Nelson i P. Blanford* (абедзве аповесці надрукаваны ў трохтомніку *Powieści moralne p. J.F. Marmontela z francuskiego na język polski wyłożone przez T.K. Węgierskiego* (Warszawa 1776–1778).

³ Правільней будзе сказаць: кнігі І. Быкоўскага, пазначаныя як перакладныя, адрозніваюцца ад “арыгінальных”, ці то “перапрацовак” (насамрэч таксама перакладных, хоць прозвішча аўтара не пазначана) адно хіба меншаю ступенню перапрацоўкі).

Дунаі, што пазней фактычна спрыяла (праўда, не заўсёды) яго грамадскай і літаратурнай дзейнасці ў краі, які, нават яшчэ не анексаваны, быў у поўнай залежнасці ад Расійскай імперыі. Так, у 1799 г. І. Быкоўскі выдаў у Вільні ў друкарні піяраў больш за дзясятка кніг, дзякуючы дапамозе віленскага губернатара Івана Фрызеля, якому паэт прысвяціў выданне паэмы *Kościół sławy*.

Як цікавы прыклад “патрыятызму” І. Быкоўскага можа быць той факт, што пад час паўстання Т. Касцюшкі князь М. Рапнін даваў нашаму герою вайскоўцаў дзеля аховы. Зрэшты, асаблівай прыхільнасцю да расійскай адміністрацыі ён не вызначаўся. Перадусім, не браў удзелу ў працы органаў мясцовай улады (яго прозвішча не згадваецца ў *Месясловах* Расійскай імперыі). Пасля 1806 г. пісьменнік рэдка выступаў і ў друку: апрача трох публікацый (*Wenera z piany morskiej rodząca się*, Wilno 1808; *Demokryt, filozof grecki, mniemany wariat*, Wilno 1808; *W dzień urodzin Jaśnie Wielmożnej Elżbiety z Proszyńskich Gieczewiczowej, gubernatorowej Mińskiej gubernii*, Mińsk 1823) анічога больш не выдаваў.

Нам невядома дакладна, дзе ён жыў пасля таго, як пакінуў Воўчын (цяпер Камянецкі раён). У асобных публікацыях згадваюцца: маёнтка Луконіца Слонімскага павета (ад імя шляхты павета ён вітаў караля Станіслава Аўгуста ў 1792 г.), маёнтка Хільчыцы ля мястэчка Ражанка Лідскага павета, Мінск і Міншчына (Бахарэвічы?, Пяцеўшчына?).

Шмат разоў пісьменнік спрабаваў зацікавіць сваёй творчасцю вядомых тагачасных літаратараў і мецэнатаў: звяртаўся да Варшаўскага таварыства сяброў навук (1803–1806), Францішка Карпінскага і Тадэвуша Мастоўскага (1806), у Віленскі ўніверсітэт і да Адама Казіміра Чартарыскага (1811). Як відаць, нічога з гэтага не атрымалася. Аднак, нягледзячы на тое, што знаньня асобы адварнуліся ад І. Быкоўскага, ён быў аўтарытэтам для літаратараў-пачаткоўцаў: ягонае дапамогі чакала Тэля Урублеўская, ён рабіў спробы захаваць спадчыну Тэафілі Глінскай¹.

Актualізацыя творчае спадчыны Ігнацы Быкоўскага ў беларускім літаратуразнаўстве пачалася². І яна заслугоўвае таго: дзесяткі кніг пісьменніка пашыралі напрыканцы XVIII – пачатку XIX стст. у Беларусі (землях былога Вялікага Княства Літоўскага) асветніцкія ідэі, папулярызавалі творы еўрапейскага класіцызму і сентыменталізму.

¹ І. Быкоўскі занатаваў у свае ўспаміны вершы Т. Урублеўскай (*Teatr życia ludzkiego, Szczęście, Człowiek, jakiego trudno znaleźć*, а таксама падаў важныя звесткі пра паэтку. Гл.: М. Хаўстовіч, *Тэля з Бажымоўскіх Урублеўская і яе літаратурная спадчына* [у:] *Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: Зборнік да 75-годдзя прафесара Адама Мальдзіса*, Мінск 2007, с. 219, 231) і Т. Глінскай (*Szczorse* [Pochwała Szczors], *Bukiet od córki dla matki, Od tej że, w wiliq rocznicy ojca*).

² Гл. публікацыі Ганны Гладковай: *Перадгісторыя друкаванага варыянта дзённіка Ігнація Быкоўскага* [у:] *Мелодии, краски, запахи “малой родины” Адама Мицкевича*, Гродно 2008, с. 271–276; *Ідэйна-мастацкія асаблівасці паэзіі І. Быкоўскага (на прыкладзе зборніка Wiersze)*, “Веснік МДУ імя А.А. Куляшова. Філалагічныя навукі” 2009, № 4 (34), с. 140–145; *Эпістальная спадчына Ігнація Быкоўскага*, “Białorutenistyka Białostocka” 2010, с. 131–142; *Мемуары Ігнація Быкоўскага як гістарычная крыніца* [у:] *Актualныя праблемы крыніцазнаўства айчынай гісторыі*, Віцебск 2011, с. 52–55 і інш.

УСПАМІНЫ ІГНАЦЫ БЫКОЎСКАГА

Рукапіс успамінаў І. Быкоўскага быў вядомы польскім гісторыкам літаратуры яшчэ ў XIX ст., а напачатку XX ст. трапіў у прыватную бібліятэку Яна Міхальскага (1876–1950). На мове арыгіналу (з мадэрнізацыяй арфаграфіі) надрукаваны Тадэвушам Мікульскім (1909–1958) у часопісе “Pamiętnik literacki” (1950, R. XLI, zes. 3/4, s. 1049–1071). Перадрук у кнізе: Т. Mikulski, *Ze studiów nad Oświeceniem*, Warszawa 1956). У перакладзе Г. Гладковай на расійскую мову друкаваўся ў кнізе: *Кладезь мудрости и благодати: Фольклор и литературные памятники Беларуси*, Москва 2010, с. 642–659. Рукапіс захоўваецца ў Бібліятэцы інстытута літаратурных даследаванняў ПАН (Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN, sygn. Fund. Mich. 99).

Жыццё Ігнацы Быкоўскага, паручніка расійскіх войскаў, напісанае ім самім у 1806 годзе

Я нарадзіўся ў 1750-м годзе ў спадчынным фальварку Пяцеўшчына¹, які знаходзіўся за тры мілі Мінска. Мой бацька памёр, калі мне ішоў трэці год. Маці мая, Свентажэцкая родам, сваім шасці сынам і дачцэ², сягаючы вышэй сваіх жаночых магчымасцяў, з нязменным перакананнем і цярылівацю, старалася даць прыстойную адукацыю, хоць для яе гэта было вельмі цяжка, бо дастатак мела невялікі.

Я, ходзячы ў школу езуітаў у Мінску (ад інфімы аж да рыторыкі – як у той час гаварылася), ведаў Альвар (лацінскую граматыку) на памяць, хоць нічога не разумеў. А цяпер шкадную і свае працы, і тых пяці гадоў, якія зглуміў марна дзеля той бескарыснай адукацыі.

У 1765-м годзе мой старэйшы брат Раман³ завёз мяне ў Віцебск і ўладкаваў у канвікце ксяндзоў піяраў. Паўтара года ў іх былі мне больш карысныя, чым пяць гадоў у Мінску ў езуітаў, бо і французскую мову сяк-так вывучыў.

У 1766-м годзе, пакінуўшы пакінуў школу і паехаў з тым жа братам Раманам ва Украіну, у Вінніцкі павет⁴, дзе яму наша маці адпісала спадчынны фальварак Зарванец. Адсюль гэты ж мой брат Раман аддаў мяне ва Уладзімер у палестру. Праўнікам я не працаваў, бо не выносіў гэтае работы⁵.

¹ У І. Быкоўскага: *Piociowszczyzna*. На ваенна-тапаграфічнай карце Мінскай губерні 1869 г. – Пятювщина.

² Пра дзяцей Мацея і Багумілы Быкоўскіх ёсць інфармацыя ў кнізе W. Wielądo, *Heraldyka, czyli Opisanie rodziny*, Warszawa 1798, t. V, s. V, перадрукаваная пазней у гербоўніку Каспара Нясецкага. Т. Мікульскі выказаў меркаванне, што В. Вялянда атрымаў матэрыял ад Антона Быкоўскага, брата пісьменніка.

³ Раман Быкоўскі быў межавым суддзёй і каморнікам брацлаўскім (1779), смаленскім войскім (1775–1783), вінніцкім харунжым.

⁴ Брацлаўскае ваяводства Рэчы Паспалітае.

⁵ Зусім верагодна, што ў друкаваным *Głosie o determinacyę sądu w sprawie [...] Tadeusza i Giertrudy z Zmiejowskich Bykowskich, Wojskich Smoleńskich, z WJ. Panami Dymitrem Zmiejowskim Szambelanem J.K.M. i Ignacym Bykowskim Koniuszym Wolkowskim* (каля 1781 г.) ідзе гаворка пра “нашага” І. Быкоўскага. У 1776 г. пасля смерці віленскага земскага пісара Феліцыяна Змяёўскага пачалася судовая справа за ягоную спадчыну паміж пляменнікамі: Мікалаем, Дзімітрам, Баніфацым Змяёўскімі і Гертрудаю са

У 1770 годзе я пакінуў палестру і накіраваўся да іншага майго брата, Тадэвуша¹, які быў у Воўчыне² камісарам у князя Міхала Чартарыскага, канцлера літоўскага. Ён адаслаў мяне ў Варшаву, жадаючы ўладкаваць пры якім-небудзь двары. Але з тае прычыны, што ў той час было ўсеагульнае замяшанне ў польскім народзе з-за высылкі пад час сойму 1767 г. Солтыка, біскупа кракаўскага, Залускага, біскупа кіеўскага, гетмана Жавускага з сынам³, то магнаты двары свае зменшылі. Дык прасядзеўшы дарма колькі месяцаў у Варшаве і выдаткаваўшы ўсё, што меў, падаўся я да барскай канфедэрацыі, што аддзеламі хадзіла каля Варшавы, і быў у камандзе рэгіментара Бахоўскага⁴, мяркуючы, што паспрыяю абароне айчыны, якая гінула. З тым Бахоўскім, блукаючы з аддзелам па Падляшшы, у Гуслеве⁵, маёнтках князя Варанецкага, нас разagnaў корпус Браніцкага, які ў той час быў каронным лоўчым⁶. Я, мяняючы коней, рэціраваўся ў радзівілаўскае мястэчка Белае за некалькі міляў ад Брэста. Там, заўважыўшы ўланаў аддзелу Браніцкага, якія ў баі пад Гуслевам захапілі майго прыпражнага каня, атакаваў іх і захапіў у палон. Яны адразу заявілі, што будуць служыць пад маёй камандаю, а таму я іх вызваліў. Але варта было людзям майго аддзелу адысціся, як адзін з іх секануў мяне з тылу палашом, а пасля піхнуў пад бараду. Пакуль людзі мае прыбеглі, яны ўцяклі. Адрозна паслалі па майго брата Тадэвуша, што быў у Воўчыне за чатыры мілі. Той, маючы сяброўскія адносіны з Браніцкім, папрасіў у яго ахову для мяне, каб я не трапіў да маскалёў. Пасля таго, як я ачунаў і на ўласным вопыце пераканаўся, што вайсковаму майстэрству трэба вучыцца, атрымаў з дапамогаю брата Тадэвуша афіцэрскі патэнт у караля Станіслава Аўгуста і рэкамендацыю да графа Пятра Румянцава⁷, фельдмаршала, які камандаваў у той час, як ішла вайна з туркамі, арміяй на Валахіі, і быў прызначаны ў Сеўскі пяхотны полк у 1772 годзе.

У 1773 годзе пайшлі мы за Дунай; там стаў камандаваць намі Аляксандар Сувораў, у той час генерал-маёр, а пазней фельдмаршал і князь італійскі. У гэтым жа годзе на Сёмуху мелі мы бой з туркамі пад крэпасцю Гірсова ля самага Дунаю, з боку Балгарыі, дзе туркі былі разбітыя. Адрозна пасля баталіі Сувораў падаў у адстаўку, не жадаючы падпарадкоўвацца⁸. І мой полк разам з іншымі трапіў пад каманду князя Юрыя

Змяёўскіх Быкоўскаю. Інтарэсы Гертруды Быкоўскае ўзяўся бараніць ваўкавыскі канюшы І. Быкоўскі (вярнуўшыся з войска, будучы літаратар мог атрымаць гэты тытул, тым больш, што пазней ён жыў зусім побач – пад Слонімам і Лідаю) за 30000 злотых. Аднак, нібыта змовіўшыся з Дзімітрам Змяёўскім, ён не толькі не стараўся весці справу належным чынам, але яшчэ паклікаў у суд Гертруды Быкоўскую за нявыплачаны ганарар. Муж Гертруды – Тадэвуш Быкоўскі быў смаленскім войскам. Паводле геральдыстаў (Адам Банецкі, Севярын Урускі) у 1775–1883 гг. смаленскім войскам нібыта быў Раман Быкоўскі. Аднак больш веры можна даць усё ж *Glosu o determinacji sqdu*.

¹ Тадэвуш Быкоўскі быў каралеўскім шамбелянам; маёр літоўскіх войскаў.

² Мясцечка ў Брэсцкім павеце. Пасля смерці Міхала Чартарыскага (1696–1775) Воўчын перайшоў да Адама Казіміра Чартарыскага.

³ Кракаўскага біскупа Каятана Солтыка (1715–1788), кіеўскага біскупа Юзафа Залускага (1702–1774), кароннага гетмана польнага Вацлава Жавускага (1706–1779) і ягонага сына Севярына Жавускага (1743–1811) расійскі пасланнік у Варшаве Мікалай Рапнін загадаў вывезці з Варшавы ў Калугу 13/14 кастрычніка 1767 г.

⁴ Ян Бахоўскі, рэгіментар (намеснік гетмана), разбіў пад Варшавай у 1769 г. казацкі аддзел.

⁵ Бой пад Гуслевым (Гушлевым) адбыўся 25 лютага 1770 г.

⁶ Маецца на ўвазе Францішак Ксавэры Браніцкі (1730–1819), які ў 1768–1772 гг. разам з расійскім войскам тлуміў збройны чын барскіх канфедэратаў.

⁷ Пётр Румянцаў (1725–1796) камандаваў пад час вайны з Турцыяй (1768–1774) другой, а пасля першай арміяй.

⁸ Па іншых звестках, А. Сувораў пасля перамогі 14 верасня 1773 г. пад Гірсовам атрымаў водпуск і пакінуў армію ў кастрычніку.

Далгарукава. Ён захапіў горад Керас, размешчаны за чатыры мілі ад Гірсова, пасля вялікі горад Базарчук за мілю ад Варны, потым – Юні-Базар і іншыя гарады, назваў якіх я не памятаю¹.

Позняй восенню генерал-лейтэнант Унгерн з найлепшым корпусам забітага генерала Вайсмана² атакаваў Варну, крэпасць ля Чорнага мора, але яго вымусілі адступіць, і ён страціў тысячу чалавек і восем гармат, а генерал-маёра Рэйзера паранілі ў нагу. Той жа генерал Унгерн, будучы старшым генералам, загадаў нашаму генералу князю Далгарукаму неадкладна спяшацца яму на дапамогу пад Варну, бо мы стаялі за мілю. Аднак з-за таго, што расійскія генералы былі такія амбітныя і падпарадкоўвацца іншаму не хацелі, дык той перапрасіў, але сказаў, што не пойдзе, бо не мае на гэта непасрэднага загаду графа Румянцава.

Калі мы вярталіся назад (а гэта было ў снежні) і былі пад Керасам, Румянцаў, разгневаны на абодвух генералаў, загадаў ім вяртацца пад Варну са сваімі карпусамі. Але правіянту для войска ўжо не было, а коні, як артылерыйскія, гэтак і пад казённымі фурамі, ісці не маглі, дык атрымаўшы такі рапарт, Румянцаў загадаў войску ісці на зімовыя кватэры на Валахію, што было для нас вельмі цяжка і небяспечна, бо ў снежні перапраўляліся праз Дунай. Генералаў за гэта пазбавілі пасадаў, а войска напакутавалася.

Зімою прызначылі мяне ў вайсковую камісію, але з прычыны хваробы далі водпуск у Польшчу на адпачынак.

У 1774-м годзе, яшчэ ў сакавіку, выйшлі мы з зімовых кватэраў і сталі лагерам пад горадам Гірсова за Дунаем. Той самы Аляксандар Сувораў, які стаў ужо генерал-лейтэнантам³, узяў нас зноў пад сваё камандаванне і меў у корпусе сем тысяч, а пасля генерала Унгерна камандаваў сямітысячным корпусам старэйшы за Суворова генерал-лейтэнат Міхал Камінскі⁴. Ён стаяў са сваім войскам пад Базарчукам паблізу Варны. Стаялі мы на гэтых пазіцыях ажно да ліпеня. І тут генерал Камінскі прыслаў загад нашаму генералу Сувораву, каб як хутчэй спяшаўся яму на дапамогу, бо *рэйс эфэндзі*⁵ ішоў на яго з дваццаццю тысячамі ад Казлоча⁶, а візір з такою ж колькасцю войска – ад Шумна⁷. Сувораў, хоць не хацеў нікому падпарадкоўвацца, але мусіў, аднак, падпарадкавацца загаду, бо Румянцаў сурова рэкамендаваў, каб малодшы генерал слухаў старэйшага. Пайшлі мы ўгору над ракою Дунай, жадаючы захапіць Сілістрыю, даволі моцную крэпасць, дзе, як спадзяваўся Сувораў, туркі заступяць нам дарогу. Калі мы наблізіліся да Сілістрыі, малая дывізія туркаў выйшла нам насустрэч, а мы загналі іх у горад, і яны больш не паказаліся.

Мінуўшы Сілістрыю, Сувораў заўважыў, што нашы правіянецкія фуры засталіся ў тыле за тры мілі ад войска блізу Сілістрыі, дзе было не больш за трыста арнаўтаў⁸, дык туркі маглі, выскачыўшы з Сілістрыі, забраць гэты правіант. Дык меркавалі, каго паслаць кур'ерам да правіянту з загадам, каб як хутчэй злучаліся з войскам. Ужо было пасля цапстрыку⁹ і глыбокая ноч, калі мяне змянілі на варце ў лагеры і загадалі, не

¹ І. Быкоўскі называе балгарскія і турэцкія гарады: Карасу, Базарджук, Юні-Базар, Варна.

² Отта Вайсман загінуў у баі пад Кучук-Кайнарджа 3 ліпеня 1773 г.

³ У 1774 г. А. Сувораў стаў генерал-паручнікам.

⁴ Правільна: Міхаіл Каменскі (1738–1809).

⁵ Маецца на ўвазе міністр замежных спраў Абдул-Рэзак.

⁶ Правільна: Казлуджы, сёння Суворова.

⁷ Правільна: Шумна (Шумен), пазней Шумла.

⁸ Албанцаў.

⁹ Сігналу.

чакаючы ранку, ехачь да правіянцкіх фураў, даўшы толькі двух фур'ераў¹. Было гэта небяспечна, бо турэцкія патрулі з Сілістрыі шасталі ўночы. Калі аніводзін з расійскіх афіцэраў не хацеў рызыкаваць, бачачы небяспеку, паслалі мяне як чужаземца. Я ведаў гэта, але трэба было выканаць загад. Аніхто з нас дарогі не ведаў ды яе там і не было, дык арыентуючыся па зорках, мы ехалі на поўнач. На шчасце, без прыгодаў трапілі мы ў прызначанае месца. Разбудзіўшы каменданта лагера сярод ночы, я перадаў яму загад і рэкамендаваў адразу ж рушыць. Сам, змяніўшы коней, яшчэ перад світаннем накіраваўся назад і перад зменаю варты быў у лагера. Тут Озераў, наш генерал-маёр², і іншыя высокае рангі афіцэры пачалі мяне віншаваць з паспяхова завершаным падарожжам, чаго яны самі не спадзяваліся. У гэты час мой брыгадзёр, князь Мачыбелаў³, абняў мяне і пацалаваў у галаву, даючы публічна сведчанне, што я належна ўсё выканаў.

Пайшоў наш корпус на злучэнне з корпусам генерала Камінскага, ад якога мы былі непадалёку. Толькі мы зблізіліся, як пачаўся бой з туркамі. Сувораў прасіў генерала Камінскага, каб дазволіў яму аднаму ўступіць у бой. Атрымаўшы дазвол, мы адразу накінуліся на туркаў і гналі іх шасцітысячны авангард цэлую мілю. Калі мы выйшлі з лесу і наблізіліся да іх лагера пад горадам Козлач, дык тут толькі ўся сіла турэцкая, якой было дваццаць тысяч, паднялася супраць нас і з запалам атакавала. Я, маючы каманду пры штандарах, страціў шмат сваіх людзей, сам жа, прызнаюся, цудоўным чынам выратаваўся. Пасля шасцігадзіннай баталіі туркі адступілі і мы, апрача шасці тысяч палонных, захапілі ўвесь турэцкі лагер, гарматы з боепрыпасамі і горад Козлач⁴. Візір, даведаўшыся пра паражэнне *rəis əfəndzija*, вярнуўся ў крэпасць Шумна, размешчаную сярод Баліоньскіх гор. Сувораў пасля баталіі падаў ў адстаўку і ад'ехаў. Генерал Камінскі, прыняўшы камандаванне над двума карпусамі, пайшоў супраць візіра пад Шумна, перамог яго за чвэрць мілі ад тае крэпасці, спаліў дом візіра паблізу горада і атачыў крэпасць Шумна.

У час атакі гэтага горада мяне паслалі кур'ерам ад генерала Камінскага да графа Пятра Румянцава, фельдмаршала, які стаяў пад Сілістрыяй; я вёз з сабою злоўленага турэцкага кур'ера, высланага з Сілістрыі да візіра. Не далі мне больш за двух фур'ераў ахоўваць таго турка. Калі я набліжаўся ўночы да Базарчуку, паведамілі мне казакі, якія ўцякалі з варты (да якой я пад'ехаў), што туркі, выскочыўшы з Варны, пасеклі балгараў, якія былі з імі, што рэшта казакоў з варты схавалася ў лясок (які мне паказалі), што аддзел генерала Рэйзера з Базарчука мусіў ужо выйсці ў пагоню за туркамі. Я павярнуў гэтых казакоў, і яны прывялі мяне да тых, што хаваліся ў лесе. Там, змяніўшы коней, бочнымі дарогамі прабіраўся я да Базарчука, адтуль мусіў даць круг у дзесьць міль дзеля бяспекі, пакуль прыехаў у Сілістрыю.

Пасля таго, як я вярнуўся ад графа Румянцава, нечакана быў падпісаны мір з туркамі ля вёскі Кайнардзі ў 1774 годзе, у ліпені, не памятаю якога дня⁵. І калі мы ўжо ішлі з генералам Камінскім у атаку на крэпасць Шумна, турэцкі і расійскі кур'еры прыляцелі з данясеннем, што мір ужо заключаны. Назаўтра візір прыслаў сваю світу з віншаваннямі і адразу мы пачалі адступаць да Дунаю. Калі нашы войскі пераправіліся праз Дунай, я прыняў каманду ў крэпасці Гірсова, дзе мой падпалкоўнік князь

¹ Падафіцэр, які замаецца забяспячэннем войска правіянтам.

² Маецца на ўвазе камандзёр Першага гранадзёрскага палка Сямён Озераў (1725–1807).

³ Гаворка пра камандзіра ў 1770–1775 гг. Сеўскага пяхотнага палка палкоўніка (пазней – брыгадзіра) Давіда Мачабелі (Мачабелава) (?–1776).

⁴ Маецца на ўвазе перамога пад Казлуджы 20 чэрвеня 1874 г.

⁵ Гаворка пра падпісаную 21 ліпеня 1774 г. Кучук-Кайнарджыйскую мірную дамову.

Ратаеў аддаваў яе туркам. Тут у мяне пачалася ліхаманка з-за дунайскае вады, тут на мяне пасыпаліся розныя няшчасці і горасці. Даведаўся я, што два мае казакі, падданыя са спадчыннае вёскі Зарванец, памерлі. А вестка пра смерць майго малодшага брата Станіслава, які пайшоў за мною з-за прывязанасці, ледзь і мяне не давяла да смерці. Ліхаманка ўсё больш і больш мяне адольвала, нават меў частыя канвульсіі. Жадаючы легчы ў адну магілу з каханым братам, я мала дбаў пра лячэнне. Бригадзір мой, бачачы, які я змучаны хваробай, накіраваў мяне ў Польшчу, даўшы жаўнераў з нашага палку для аховы. Раптам я атрымаў ад брата майго старэйшага, Тадэвуша, ліст, каб падаў у адстаўку, бо на Сойме ўхвалілі павелічэнне войска¹, дык і я магу на высокі чын разлічваць. Не бачачы для сябе памыснасці ў расійскай службе, я падаў у адстаўку і прыехаў у Варшаву. Але калі ў 1776 годзе кароль Станіслаў Панятоўскі зрабіў канфедэрацыю супраць свайго народу, прывёў маскву пад Варшаву, дык меркаванага павелічэння войска не адбылося².

З жалем гледзячы на гэтыя інтрыгі, на падзел краю і блізкую гібель мае айчыны, што ўжо прадбачыў, я адмовіўся ад вайскавай службы і пачаў марыць пра спакой.

Бавячыся ў Воўчыне ў князя Адама Чартарыскага³, генерала зямель падольскіх, у 1778 годзе я пазнаёміўся і пасябраваў з Францішкам Князьніным⁴, які быў пры княскім двары. Ягонае дасціпнасць, надзвычайная ветлівасць і лагодны характар моцна заахвочвалі мяне, каб пасябраваць з ім бліжэй, тым больш, што і ён гэтага, здаецца, шукаў. Ён заўсёды мне чытаў фрагменты сваіх твораў, якія я з захапленнем слухаў. А я для яго іграў на тэарбана⁵, што яму надзвычай падабалася. Пасля я пачаў паказваць яму фрагменты сваіх тэкстаў. Ён папраўляў некаторыя памылкі і пачаў заахвочваць, каб я ўдасканалваўся ў паэзіі, ахвяруючы мне сваю дапамогу. Дык калі і маю я нейкі талент у пісанні, дык вінны гэтаму адзінаму майму прыяцелю, які паказваў мне памылкі і спосаб пісання, паказваў узоры з розных выдання, што было галоўнай прычынай маёй моцнай заахвочванасці ў паэзіі. Часам ён апавядаў мне некаторыя выпадкі са свайго жыцця: як пакліканы дзіцячым пачуццём, паддаўся захапленню і ўступіў у ордэн езуітаў на трынаццатым годзе жыцця, як у гэтым ордэне змарнаваў лепшы час свайго жыцця ў пустых летуценнях і страціў зрок, пішучы часам цэлымі начамі. Ад'язджаючы з Воўчына ў Варшаву, ён даў мне на памятку пра сяброўства стос паперы, збрашураваны ў кніжку, каб я запісаў у яе свае паэтычныя творы. На пачатку гэтае кніжкі ён напісаў мне наступны верш:

Да Ігната Быкоўскага Францішак Князьнін

W nudnościach samych a podległym stanie
Najslodszei chwile młodości przepędził,
I w tej i w owej lat znikłych odmianie
Tylkom się wędził.
Ach! jak nieznośna dla tej myśli męka!
Co wzlata wolnie, rada swej swobodzie,

¹ Сойм у 1775 г. прыняў пастанову павялічыць войска да 30 тысяч.

² Гаворка пра падзеі лета-восені 1776 г.

³ Маецца на ўвазе Адам Казімір Чартарыскі (1734–1823), палітык, літаратар, мецэнат.

⁴ Францішак Князьнін (1756–1807) быў у той час у Воўчыне настаўнікам польскай літаратуры Адама Ежы Чартарыскага (1770–1861).

⁵ Музыкальны інструмент (від лютні), які быў надзвычай папулярны ў магнацкіх і шляхецкіх дварах Рэчы Паспалітай у XVIII ст.

Tu zaś ustawnie podległość ją nęka
I przykrość bodzie.
Jak więc szczygiełek, na lep ułowiony,
Biedzi się wpośród przykrego tarasu¹,
I w te i w owe chcąc ulecieć strony,
Drze się do lasu,
Lub jak na wzgórku brunatny fijołek,
Gdy nie ma rosy, a słońce zbyt grzeje,
Usycha, więdnie, a chyląc wierzchołek
Pada i mdleje:
Tak i ja w samym mego wieku kwiecie,
Gdy przykrość martwi, a szczęście nie służy,
Prawie nie czułem, iżem żył na świecie
W tęskliwej nuży.
Pókim, Ignacy, był w latach dziecinnych,
A miałki umysł zostawał w ciemnocie,
Pótym był kontent z rozrywek niewinnych
W lubej prostocie.
Aż gdy powoli rozum się przeciwiczył,
A przykrość żółć swą mieszała w nauce,
W liczbęm się odtąd odludnych policzył,
Odtąd się smucę.
Muzy mnie tylko wspierając obficie
Gust mój kastalskim syciły nektarem,
Oneć mi przykre zasładzają życie,
Tchnę onym darem.
Z Natury łona wypuszczon na ziemię,
Swobodnem myśli na Parnas obrócił;
Przyrzekła Klio wziąć mię za swe plemię,
Bym przy niej nucił.
Pomnę, jak niegdyś na Zielonym brzegu
Najprzód poznałem córki Mnemozyny,
Tam kędy Widzba w dwoistym ubiegu
Wpada do Dźwiny².
Na poklask onych i chęci przychyłne
Począłem nucić wtedy raz najpierwszy.
Wtenczas powziąłem przedsięwzięcie pilne
I gust do wierszy.
I skorom tylko przystał do Parnasu,
Próżnościom świata oddałem waletę³.
Tuszyl mieć ze mnie od tamtego czasu
Witebsk poetę.
Odtąd wy gorycz słodzicie, Parnaski,
Skoro do waszej zabawy przysiędę,

¹ Тут: вязніцы, турмы.

² “У Віцебску, дзе я быў у канвікце ў піяраў, там і Князьнін, ходзячы ў школы езуітаў, уступіў у іх Ордэн”
(заўвага І. Быкоўскага).

³ З лат.: valetе – развітанне.

Żyję spokojny i żyć z waszej łaski,
Wam służąc, będę.
By nie wasz nektar moje słodził trudy
I nie wasz czasem brzęk mię rozweselił,
Może bym dawno po angielsku z nudy¹
W łeb sobie strzelił.

Мэтаю пісання гэтых радкоў Князьніна для мяне было тое, што мы адзін аднаму не раз апавядалі выпадкі нашага жыцця, разважаючы пра нашу адукацыю (якая на той час была) марную, а таксама пра спосаб мыслення таго веку, пра забабоны, прымхі, фанатызм і г. д., усё, што перашкаджала пісьменніку мець чыстае і высокае ўяўленне пра розныя рэчы... Напісаў ён таксама некалькі строф пра сваё пакліканне да ордэну, якія я тут змяшчаю:

Dziecko, nabożnym złudzone przesądem,
Pęta przyjąłem wbrew idąc naturze.
Błąd ten zbawiennym ukrył się obrządem
W świętej posturze.
Duch mój i ciało oddane w niewolę,
Przykre sam na się włożyłem kajdany.
Chcąc nie chcąc, smutną ucierpiałem dolę —
Więzień spętany.
Choć się wzdrygałem tam czuciów natury,
Czuć jednak wyższą musiałem potęgę,
Która wśród ciemnej mierzła klauzury
Próżną przysięgę.
W takowym stanie któż wesół zostawa,
Gdzie myśl się waha, a namiętność kłóci?
Nie zgładzą żadne hamulce i prawa
Wewnętrznej chuci itd.

Лісты гэтага шаноўнага Ментара і Сябра – мой самы дарагі скарб і найсаладзейшая памятка яго сяброўства. Некалькі гэтых лістоў я паслаў ў Варшаву ў Варшаўскае таварыства² ў 1805 годзе разам з маімі творамі, рэшту захоўваю ў сябе³. Калі я пасылаў яму свае рукапісы на праўку, дык напісаў наступны верш:

Posyłam Ci me pisma, kochany Franciszku!
Którym sobie układał, siedzący w zaciszku.
Przed tobą są otwarte i serce, i myśli,
Pod twój sąd zawsze idzie, co me pióro kryśli.
Twoja przyjaźń stateczna i twe światłe rady,

¹ Гаворка пра модную ў той час “англійскую хваробу” – spleen.

² Маецца на ўвазе Таварыства сяброў навук у Варшаве (1800–1832), якое гуртавала вучоных, літаратараў і інш.

³ І. Быкоўскі ў лістападзе-снежні 1803 г. пісаў да Таварыства, абяцаючы даслаць свае літаратурныя творы. На пасяджэнні 2 студзеня 1804 г. Таварыства абавязала свайго старшыню Яна Альбертрандзі (1731–1808) ухваліць пачынанні суайчынніка, які спрыяе “пашырэнню навук і святла адукацыі” на бацькаўшчыне. Пісьменнік зразумеў дасланы яму ліст як заахвочванне да супрацоўніцтва з Таварыствам, а таму дасылае ў Варшаву свае творы (трагедыю *Belizariusz*, дзве камедыі, а таксама друкаваныя вершаваныя творы) з просьбай ацаніць іх. Аднак Таварыства, спасылаючыся на “слушныя прычыны” адмовілася ад “roztrząsania dzieł tego rodzaju”. І. Быкоўскі ўсё ж працягваў настойваць на сваім. Гл. ліст пісьменніка да Я. Альбертрандзі ад 2 лютага 1805 г. у нашым выданні.

Poprawując mój dowścip, zmniejszały w nim wady.
 Tyś mi zawsze doradzał, bym życia godziny
 Poświęcał na wielbienie córek Mnemozyny,
 Odtąd mnie słodka była ta zabawa święta,
 Chęć się κ niej przykładała, twym wzorem ujęta.
 Przyjmże więc do poprawy prac moich usiłki,
 Gdzie zaś Ci się zda, odmień, gdy znajdziesz omyłki.
 Mnie to ani urazi, ani też rozdrażni,
 Przyjmę jak za najdroższy dar twojej przyjaźni.
 Lepiej, że mnie ich zdrożność wskażesz poufale,
 Niżli wydać na światło, a niedoskonale.
 Tymczasem wierz statecznie, iż przywiązanie
 Ku tobie – chyba z życiem moim wraz ustanie¹.

У 1781 годзе паслаў яму на праўку трагедыю *Mścislaw*, якую пасля, у 1787 годзе, надрукавалі. У Гродне ў тым жа годзе былі надрукаваны мае дзве аповесці: *Kokietka, czyli Przypadki Irysu* ды *Ema i Lemozow: Powieść rossyjska*. У гэтым жа годзе Гроль, кнігагандляр варшаўскі², надрукаваў першую частку *Wieczorów wiejskich*, вершам. У 1788 годзе Дуфур, кнігагандляр варшаўскі³, надрукаваў другую частку *Wieczorów wiejskich*, вершам і прозаю, прысвечаную Станіславу Аўгусту, каралю польскаму. Гэтую кніжку ксёндз Нарушэвіч, біскуп луцкі⁴, аддаў каралю. Другі твор, які ён таксама надрукаваў, – *Nocy wiejskie*, вершам. *3tio Pukiel Belindzie ustrzyżony i porwany: Poema*. *4to Nelson i Blanford: Powieść*. *5to Sydney u Wolsan: Powieść*. *6to Dwie sultanki: Powieść*. *7to Mścislaw: Tragedia*. У 1789 годзе ў Вольнай друкарні⁵ ў Варшаве надрукавалі *Saul: Tragedia*.

У гэтым жа годзе я ажаніўся з Антанінаю Тарлецкаю, з якою маю сына Януша⁶ і дачку Багумілу⁷. Дачцэ мы далі імя маёй маці на памятку таго, што была яна найлепшая. Сыну я даў імя свайго прадзеда, на памятку, што ад яго выводзіцца мой род. Жонка мая сама карміла абодвух дзяцей, нягледзячы на крык і нараканні суседак, якія называлі мяне тыранам, бо самі не кармілі. І жонка мая, бачачы цяпер ўдзячных дзяцей, не шкадуе перанесеных з-за іх цяжкасцяў.

Уцягнуўшыся змоладу ў пісанне, я не пераставаў пісаць і далей. У 1790 годзе аддаў у друк у Мінску⁸: *Batchmendi: Powieść perska*. *2do Kwestya podana do rozwiązania, czyli Dusza bardziej bywa wzruszona przez rozkosz, czyli też przez smutek*. У 1792 годзе ў Варшаве аддаў я друкаваць *Gustaw Waza: powieść szwedzka*. У 1799 годзе ў Вільні

¹ Тут заўвага І. Быкоўскага: “Que n’ ai je? En te perdant, perdû le souvenir”.

² Гаворка пра Міхаэля Гроля (1722–1798), варшаўскага кнігагандлера, выдаўца і друкара.

³ Гаворка пра Пятра Дюфура (Dufour) (1730–1797), варшаўскага кнігагандлера, выдаўца і друкара.

⁴ Маецца на ўвазе Адам Нарушэвіч (1733–1796), вядомы гісторык, паэт, перакладчык.

⁵ Маецца на ўвазе друкарня, заснаваная ў 1788 г. Янам Патоцкім (1761–1815), французскамоўным пісьменнікам, аўтарам аповесці *Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе*.

⁶ У лісце да князя А.Е. Чартарыскага ад 7 мая 1811 г. І. Быкоўскі просіць узяць пад апеку свайго сямнаццацігадовага сына Януша, які атрымаў добрую адукацыю.

⁷ У кнізе Севярына Урускага *Rodzina: Herbarz szlachty polskiej* (Warszawa 1905, t. II, s. 108) маюцца звесткі пра яшчэ аднаго сына І. Быкоўскага – Валентыя, які ў 1839 г. у Царстве Польскім давеў сваё шляхецкае паходжанне. Магчыма, тут гаворка пра сына, які нарадзіўся пасля 1806 г. Аднак, хутчэй за ўсё, маецца на ўвазе нехта з роду Быкоўскіх з Серадзкага ваяводства. Генеалагічны партал MyHeritage (<http://www.myheritage.pl/>) таксама называе Валенты Быкоўскага, 1780 г. н., сынам І. Быкоўскага, афіцэра расійскіх войскаў, і Тарлецкае.

⁸ У Мінску ў 1790-я гг. базыльяне мелі друкарню, у якой выдавалі юрыдычную і мастацкую літаратуру.

ў пяраў¹ аддаў у друк: 1мо *Kościół sławy: Poema*. 2до *Rozmyślenia wieśniacze*. 3tio *Wiersz do Najjaśniejszego Imperatora Pawła Piotrowicza*. 4то *Nanina: Komedia* і некалькі аповесцяў. Фрызель, які ў той час быў віленскім губернатарам², найбольш дапамог мне ў справе друку гэтых твораў, і я прысвяціў яму *Kościół sławy: Poema*. У 1803 годзе аддаў у Гародні³ ў друк *Ścieszka do szczęścia mało komu znana: Powieść*. Маю яшчэ ў рукапісе наступныя творы: 1-мо *Sposób sądzenia o guście*, 2до *Świątynia szczęścia*, 3tio *Zabawy z sobą samym, w dziesięciu uwagach wierszem*, 4то першы том *Rewolucji Francuskiej*, выдадзенай Дэсадуарсам (Antoine Fantin-Desodoards – М. Х.), і некалькі аповесцяў. Перакладзеныя і перапрацаваныя наступныя драматычныя творы: 1мо *Zwodzi-cieli: Komedia w pięciu aktach*, да якога свае арыўкі дадаў, 2до *Demokryt, filozof grecki*, вершам, 3tio *Armida, czyli Fortele miłości: Opera wierszem*, 4то *Śmierć Dydony: Opera wierszem*.

Пасля пачаў я ўласныя сілы выпрабоўваць у драматургіі і напісаў арыгінальныя: 1мо *Zoroaster: Trajedia*, 2до *Westalka: Trajedia*, 3tio *Belizar: Trajedia*; гэтыя трагедыі я перапрацаваў пасля прачытання іх Францішкам Карпінскім⁴, маім прыяцелем і слаўным паэтам, якому ўсе свае творы даваў на праўку ў 1806 годзе. 4то *Śmierć Hektora: Trajedia*, якую Найяснейшаму Аляксандру I, імператару расійскаму прысвяціў, 5то *Adelaida: Trajedia*, 6то *Śmierć Jasińskiego, czyli Dobycie Pragi: Trajedia*, 7мо *Zbrodniarze po śmierci ukarani: Trajedia*.

З твораў драматычна-камічных напісаў я наступныя арыгінальныя: 1мо *Królowa Bona: Drama*, 2до *Alcyra: Drama*, 3tio *Trzy Gracje: Drama liryczne*, 4то *Palemon: Drama liryczne*, 5то *Wenera z piany morskiej rodząca się: Opera*, 6то *Sędzia niesprawiedliwy: Drama*.

Напісаў я таксама працу пра паляпшэнне земляробства. Таксама напісаў *Licm da Варшаўскага таварыства* з даданымі асобна чатырма адказамі на пытанне, ці рэфарма Марціна Лютэра прынесла якую карысць для рэлігіі⁵.

Гэта ўсё ляжыць у рукапісах. Іншых, больш дробных твораў, не пералічаю. Цяпер маю пяцьдзсят пяць гадоў. Калі ў далейшым сваім жыцці буду мець магчымасць і штосьці важнае здарыцца, дык не марудзячы напішу.

Разважаючы пра сваё жыццё, калі гляджу назад, бачу шэраг няшчасцяў, звязаных з натураю чалавека, у якія яго заводзіць альбо нявобразная маладосць, альбо збег акалічнасцяў ці бескантрольныя жарсці, альбо, урэшце, агульная бяда, якую зазналі мы пры страце нашае айчыны, што я ў шмат якіх творах тлумачыў. Адсюль ясна можна

¹ У 1754 г. ксёндз Мацей Догель заснаваў віленскую друкарню пяраў. Дзякуючы набытаму новаму французскаму абсталяванню, вызначалася высокай якасцю друку.

² Маецца на ўвазе Іван Фрызель (1740 – пасля 1809), віленскі (правільна: літоўскі) губернатар (1799–1801), абаронца правоў жыдоў. На пачатку XIX ст. падаў свой праект у г. зв. “Еврейский комитет”, які ў 1804 г. распрацаваў *Положение о евреях*. Праект І. Фрызеля быў супрацьпастаўлены антысеміцкаму праекту Г. Дзяржавіна.

³ У Гародні першую друкарню заснаваў у 1775 г. Антоні Тызенгаўз (1733–1785). Кіраваў ёю ў 1788–1792 гг. Барух Ром. У другой палове 1790-х гг. была перанесена ў Вільню. З 1794 г. у Гародні выдавала кнігі прыватная друкарня Яна Ясеньскага.

⁴ Францішак Карпінскі (1741–1825), адзін з самых вядомых паэтаў-сентыменталістаў Рэчы Паспалітае эпохі Асветніцтва.

⁵ 3 мая 1805 г. Таварыства сяброў навукі ў Варшаве аб’явіла конкурс на тэму: “Які ўплыў мела рэфарма Лютэра на палітычны стан у Польшчы і развіццё народнай адукацыі”. Як высветлілі польскія даследчыкі Ежы Міхальскі і Тадэвуш Мікульскі, на конкурс былі дасланыя дзве працы – Ігнацы Патоцкага і, відавочна, І. Быкоўскага. Гл.: T. Mikulski, *Ze studiów...*, s. 1064–1065.

бачыць, што аніводзін жывы чалавек – ад вялікага да малога – з няшчасцяў выблытацца не можа. Людвік XVI, кароль французскі, стаў ахвяраю свае пакорлівасці і няўмеласці; жонку ж яго, Антонію, інтрыга ў тую ж прорву ўкінула. Вопыт гаворыць нам, што калі аграмадны дуб валіцца, дык і малыя дубочки сабою ломіць. Так Францыя беспарадкамі, а Польшча сваім заняпадам шмат нявінных ахвяраў паглынула. Ад такіх думак напісаў наступныя радкі, якія ў трагедыя *Adelaida* змясціў на канцы.

Nadto bidny człeka stanie!
W ustawnej jesteś odmianie.
Ledwo kiedy dzionek minął,
By człek w rozpaczy nie ginął.
Gdy zda się, że prosto dąży,
Aż traf go w przepaści grąży *etc.*

Задумваючыся пра сваё ўласнае жыццё і пра чалавечы лёс, наступны верш напісаў да Тадэвуша Мастоўскага¹:

Kiedy rozważam całe moje życie,
Widzę, że z nurtem wody upłynął wiek mój młody,
A dni mych było niebaczne użycie.
Dowścip młodziuchny ledwo co rozkwitał,
Wnet stała chęć podniecać, ażeby go oświecać,
Nie znając celu, wszystkim się chwycił.
Nad swą istnością dumalem zdziwiony,
Żem mógł głęboko myśleć, wyrażać, mówić, kryślić,
Czułem stąd radość, żem był utworzony.
Wtym dał się słyszeć głos nauczyciela.
Wskazując on pozory, struł uciech prawych wzory.
Odtąd z jestestwa nie czuję wesela.
Rodzice groźną lub niedbałą władzą
Przytępiają w człowieku bystrość młodego wieku,
Rzadko im ważność trudów uczuć dadzą.
Aż wnet tysiączne rozrywki i gusta
Serce gwałtownie wzburzą, myśl w rozkoszach zanurzą,
Tu się dopiero otwiera rozpusta.
Wszystko mu sprzyja i przymnaża chluby,
Porwany między fale, nie chce się dźwignąć wcale,
Lęka się burzy, ale nie swej zguby.
Z zdarzonej pory korzystać nie umie,
Myśl się ustawnie chwieje, podchlebuja nadzieje,
I że u mety już stanął, rozumie.
Na tym jedynie wszystkim dni me trawił,
Czym bym się dziś ucieszył... I żeby tam pospieszył,
Gdzie (wiem) z słodyczą, iż się będę bawił.

¹ Гэты верш І. Быкоўскага захаваны ў трох рэдакцыях. Першая друкавалася ў зборніку *Wieczory wiejskie* (Warszawa 1887, s. 50–59) пад тытулам *Do Tadeusza przeze mnie* і была прысвечана брату паэта. Другая з’явілася ў зборніку *Rozmyślenia wieśniacze* (Wilno 1799, s. 56–66) пад тытулам *Do Andrzeja*. Трэцюю рэдакцыю паэт скіраваў да Тадэвуша Мастоўскага (1766–1842), публіцыста і выдаўца, які напачатку XIX ст. рэалізаваў некалькі серый (“Wybór pisarzy polskich”, t. I–XXVII, 1803–1805; “Wybór powieści moralnych i romansów”, t. I–XX, 1804–1805). Тэксты І. Быкоўскага ў Т. Мастоўскага не друкаваліся.

Kochałem tkliwie i byłem kochany,
Strój miałem według mody dla kształtniejszej urody,
I tyś, mój rywal, mógł być pokonany.
Tysiączne razem przed się brałem prace,
A zuchwały i hardy, za nic miałem azardy,
Tusząc, zwycięstwem że trudy opłacę.
Czasem słonecznych chroniąc się promieni,
Padłszy w cieniu pod drzewem, gdy wiatr chłodził powiewem,
Myślałem, że się los mój już nie zmieni.
I teraz, wpadłszy czasem w zachwycenie,
Zda się, że owe chwile idą wstecz do mnie mile
I że w nich moje nasycam pragnienie.
Ni tych urojeń ma dusza pozbędzie,
Jakby znów wiosna miła dni mych znów się wróciła,
I chciałbym zawsze zostawać w tym błędzie.
W ocknieniu amant takie czuje dziwy,
Że mu przerwało wcześniej szczęście, które miał we śnie,
Znowu chce usnąć, aby był szczęśliwy!
Ilekróć wiodła do uciech ochota,
Mniemałem, że nie błędzę, gdy me nasycam żądze,
Chociaż wewnętrznie trapiła zgryzota.
Aż czas mój umysł odmienił nieznacznie,
Postradawszy obiekt, porzuciłem projekta
I już nie myślę, jak przedtym, opacznie.
Pod mglistą chmurą, w młodości mej kwiecie
Podchlebnie rozumiałem, że wszystko mym udziałem
Ma być, com widział pięknego na świecie.
Aż kiedym zerwał dziś zasłonę grubą
I te ómę stałe oko, gdy przenika głęboko,
Widzę aż nadto myśl próżną z mą zgubą.
Łańcuch natury chciałem ujrzeć nieraz,
Aż gdy moja myśl żywa dostrzegła te ogniwa,
Żem to otrzymał, żaluję już teraz.
Gdyż stąd poznałem stan bidny człowieka,
Że całe życie błądzi i częściej mylnie sądzi,
A krok za szczęściem posuwa z daleka.
Przykrzyłem, że czas nierychło ucieka!
Wnet stanąłem u mety, com tak pragnął, niestety,
Straszny, ach, straszny moment, co mnie czeka.
Uciech zdradliwych dość i innych było,
Co uniósł w swoim biegu czas do wieczności brzegu,
Rozważać przeszłość jednak zawsze miło.
Mniemałem, żem jest aż nadto szczęśliwy!
Gdym nocy i poranki trawił u mej kochanki,
Jej powab rzadki wielbił umysł tkliwy.
Byłem u siebie mocno przekonany,
Żem się ja tylko liczył, com tę piękność dziedziczył,
I żem wzajemnie od niej ukochany.
Wszystkie ochoczo pełniłem rozkazy,

A jak jedyne Bóstwo, czciłem w niej wdzięków mnóstwo,
 Przyjemne nawet były jej urazy.
 Myślałem rychło, że u mety stanę,
 A po tej przykrej dobie będę szczęśliwym sobie,
 Kiedy w nadgrode jej serce dostanę.
 Ale zwierciadło prawdy błąd mój wyda,
 W nim widzę z zawstydzieniem, iż chytrym omamieniem
 W ogrodzie swoim trzyma mnie Armida¹.
 Tu się dopiero mój umysł oświeci,
 A w serca mego czczości ujrzę sidła miłości,
 Do których wielu obłąkanych leci.
 Tak to swe miłość ubarwia nadzieje!
 Wskazując obiekt z dala, do rozkoszy zapala,
 Która użyciem częstym gdy słabiej²,
 Wtenczas oziębła wierność już jej strzeże,
 Tej wolą swą poddawszy, wolności postradawszy,
 Na miłosne się udadzą kradzieże.
 Z początku było to zabawką grzeczną,
 Ale po krótkiej chwili w zwyczaj ją zamienili,
 A na ostatek w potrzebę konieczną.
 To, com okryślał dotąd, wszystko za nic!
 O srogie przeznaczenie! Żal czuję na wspomnienie
 Złości, które mię trapiły bez granic.
 Wszystkichem ludzi miał za mych współbraci,
 Żyjąc z nimi bez zwady, nie lękałem się zdrady,
 Myśląc, że każdy przyjaźnią odpłaci.
 Serce i dom mój był dla nich otwarty,
 Z pomocą się k nim spieszył, abym w smutku pocieszył,
 W potrzebie każdy był ode mnie wsparty.
 Ale mniemania mnie moje zawiodły!
 Postrzegłem (co za dziwy!), że się zwał sprawiedliwy
 Ten, co mię odarł i co z gruntu podły.
 Z zalem patrzyłem, jak prześladowano
 Wszędy słuszność niewinną, a zaś potwarz złoczynną
 Z poklaskiem podłym za cnotę uznano.
 Nadstawiam ucha i podstąpię dalej,
 Ale chytrość haniebną zwą dobrocią potrzebną,
 Obrzydłe kłamstwo wszyscy uwielbiali.
 Każda społeczność w podchlebców obfita,
 Zacnością u nich pycha, z zawiści każdy wzdycha,
 A pod obłudą pobożność ukryta.
 Zdrajca nikczemny, z nim łakomieć drugi,
 Pełni obydwa zbrodni, zepchnąwszy tych, co godni,
 Sami usiedli na miejscu zasługi.

¹ Героїня паэмы Т. Тасо (1544–1595) *Вызвалены Ерусалім*. У літаратуры ейнае імя часта выступае як сімвал дзяўчыны, якая зачароўвае сваёй прывабнасцю і хараством.

² “Omnis appetitus placet, experientia displicet” (заўвага І. Быкоўскага). Словы рымскага папы Грыгора Вялікага (540–604) з казання *Homilie* (36, 1), што тычыцца *Евангелія*.

Widziałem człeka w ostatniej rozpacz,
 Co go przyjaciel zdradził i w więzieniu osadził,
 A jego dobro swym piątnem oznaczy.
 Moźniejszy każdy tyranem okrutnym,
 Szuka pory wydarcia, niewinność nie ma wsparcia,
 Słabszy jest zawsze jego łupem smutnym.
 Ludzie śmiertelni! zaliż więc potrzeba,
 Zaprzestawszy was kochać, wzdychać, jęczeć i szlochać,
 A na mój utwór słać skargi do Nieba!
 Lecz gdy przypomnę sobie Tadeusza,
 Spokojność wnet powraca, smutek się we mnie skraca
 I nie tak srogą boleść czuje dusza.
 Przy nim gdy jestem, wcale zapominam,
 Iż tamci są zdradliwi, przewrotni, podli, mściwi,
 Ni na podejścia skargi próżne wszczynam.
 Gdy się podłością natury w nich brzydzę,
 Że zgryzoty nie czuli, gdy zdradę na mnie knuli,
 To w nim natomiast jej szlachetność widzę.
 Bez niego w ostęp ciemny bym uciekał,
 A postrzegłszy z daleka, chroniłbym się człowieka,
 Tam na czcze imię cnoty bym narzekał.
 Chytróści nieraz stawszy się ofiarą,
 Tknięty koniecznym musem, powtarzałbym z Brutusem:
 „Cnoto! nie jesteś, tylko płonną marą!”¹.

Жаданне маё наймацнейшае, – каб мая магіла была там, дзе я нарадзіўся і дзе продкі мае свае першыя крокі зрабілі. На камені магільным я хацеў бы, каб былі гэтыя словы Вергілія: “*Cecini pascua, rura, duces*”².

Што датычыць двух аўтарак – Глінскай і Бажымоўскай, дык скажу наступнае.

Пра Глінскую³

Я не ведаў гэтае шляхетнае аўтаркі, аднак ейныя творы чытаў, асобныя перапісаў і іх ніжэй падаю. Пайшла яна замуж за Букатага⁴ і вельмі хацела ехаць у падарожжа ў Англію. Гэтаму яе жаданню перашкодзілі. Нядаўна я даведаўся пра яе смерць. Гэтыя творы, якія я падаю, напісны яшчэ да шлюбу. Пазнейшых я не маю.

[Далей і. Быкоўскі падае тры вершы Т. Глінскай: *Pochwała Szczors*⁵ (s. 21–25), *Bukiet od córki dla Matki w dzień imienin tejże* (s. 25–26), *Od tejże w wiliq rocznicy ojca* (s. 26–28)].

¹ Словы Марка Юнія Брута (85 да н. э. – 42 да н. э.), забойцы Юлія Цэзара, пасля паражэння пры Філіпах (Македонія).

² І. Быкоўскі падае фрагмент эпітафіі на магільным камені Вергілія: “Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua rura duces” (“У Мантуі я нарадзіўся, у Калабрыі памёр, пахаваны ў Парфенапеі; я апяваў пашы, вёскі, герояў”). Звычайна сцвярджаецца, што аўтар эпітафіі, згадваючы пра “пашы, вёскі, герояў”, меў на ўвазе *Эклогі*, *Георгікі* і *Энеіду*.

³ Тэафіля Глінская (1762/1763–1799) – паэтка эпохі Асветніцтва. Паходзіла з Наваградчыны

⁴ Т. Глінская ўзяла шлюб з Алаізам Букатым у Вялікіх Косічах 29 верасня 1790 г.

⁵ Пад тытулам *Szczorse* верш друкаваўся ў альманаху “Magazyn Warszawski”, t. I, cz. I, Warszawa 1785, s. 91–93. Да аднаго з радкоў верша ў сваіх *Успамінах* І. Быкоўскі дадаў заўвагу: “Некаторыя фрагменты твораў абодвух паэтак змяніў ці паправіў”.

Тэкля Бажымоўская¹ падала ў друкарню ксяндзоў піяраў у Вільні свой рукапіс пад тытулам *Zabawki wierszem*. Ксёндз Бароўскі, прэфэкт друкарні, даў яго мне на рэдагаванне; паправіўшы, я аддаў аўтарцы; пісала пасля мне, што іншы твор збіраецца падаць у друк, але ягоную назву я не памятаю; з ёю я часта перапісваўся. Лісты ейныя былі поўныя досціпу. Калі пайшла замуж за Урублеўскага, я быў у іхнім доме. Маю адзін фрагмент, напісаны ейнаю рукою: падаю яго тут, пакідаючы сабе арыгінал.

[Далей І. Быкоўскі падае тры вершы Т. Урублеўскае: *Teatr życia ludzkiego* (s. 28–31. Гэта наследаванне верша В. Шэкспіра *Як вам падабаецца*), *Szczęście* (s. 31–32) і *Człowiek, jakiego trudno znaleźć* (s. 32)].

Гэтая шляхетная аўтарка збіралася друкаваць свае творы ў Вільні, дык пра гэта там можна лепей пацікавіцца.

¹ Тэкля з Бажымоўскіх Урублеўская (др. пал. XVIII ст. – пасля 1835 г.) – паэтка і драматург. Жыла на Дзісеншчыне.

ВЕРШАВАНЫЯ ТВОРЫ

Шчаслівае жыццё пробашча на парафіі

Верш *Szczęśliwe życie proboszcza na parafii* апублікаваны ў зборніку І. Быкоўскага *Wieczory wiejskie* (Warszawa 1887). Перадрук у кнізе Яна Кота *Poezja polskiego Oświecenia* (Warszawa 1954; wyd. 2. Warszawa 1956, s. 202–203). Гэта парафраза (іронія англійскага паэта трансфармавана ў сарказм) верша Аляксандра Поўпа (1688–1744) *The happy Life of a Country Parson*, які ў сваю чаргу з’яўляўся пародыяй сатыраў Джанатана Свіфта (1667–1745).

Szczęśliwe życie proboszcza na parafii

Pozwól, niechaj ci zazdroszczę, plebanie.
Tyś jest na świecie w najszczęśliwszym stanie:
Koniki płaskie, wygodna karytka,
Młoda kobietka.

Ona rosółem twój zagrzeje brzuszek,
Ona ci miękkich naściele poduszek,
A pulchnym betem przykrywszy twe łożo
Spać ci pomoże.

Ty za ustawne posty i pacierze
Masz napełnione ze zbożem spichlerze,
Do tego jeszcze pobożne owieczki
Szłą z winem beczki.

Odpusty częste, śluby i pogrzeby
Największe twoje wspierają potrzeby,
A z tej intraty, którą masz z ambony,
Sprawiasz robrony¹.

Nie liczysz tego, co czyja ochota
Srebra lub złota przyniesie na wota,

¹ Доўгія сукенкі з цяжкай шарцяной тканіны. “Зверху ў іх ішла шнуроўка, перашываная кітовым вусам (фішбінам), з выразным горсам, моцна пераціснутым – часам аж да млоснасці – той шнуроўкай, каб падкрэсліць тонкасць постаці <...> усе плечы, аж да лапатак і палавіна грудзей аж да смочкаў, не былі той сукенкай прыкрытыя; гэта стварала карціну, якая палохала вока сціплае і запальвала юрлівае; кабеты, праўда, закрывалі тую спакусу сваімі хусцінкамі або страусавымі палятынкамі, але былі гэта такія прыкрыцці, якія вузкай палоскай накладзенага ценю яшчэ больш дадавалі бляску голаму целу, што прасвечвалася, нібы праз сетку або праз краты” (J. Kitowicz, *Opis obyczajów za panowania Augusta III*, Wrocław 1970, s. 498.)

Co przy odpuście i każdej niedzieli
Pobożność dzieli.

Skoro w oziębłość wpadną chrześcijanie,
Że ci jałowic na kuchnię nie stanie,
Zaraz ich karzesz przez pobożne chłosty
I ostre posty.

Gdy czasem mało w kościele słuchaczów,
Bierzesz na pomoc siedmdziesiąt tłumaczów¹,
Grozisz diabłami, a gdy się to uda,
Przypomnisz cuda.

Święty Chryzostom z ust się twych wymyka,
Dla modniejszego kształtu kołnierzyka,
A święty Paweł przez swe zachwycenia
Czyni stwierdzenia.

Bywa, że w święto sobie podochocisz
I czoło starym węgrzynem zapocisz.
Skoro prebendarz² do Dorotki ma się,
Ty ściskasz Kasię.

Czasem zdzierają was biskupi chciwi
Przez opłat zbyt ni im *charitativi*³,
Lecz za to dają wolność wam bez sprzeczeki
Drzeć swe owieczki.

Święty proboszczu i nader szczęśliwy.
Któż może tak żyć pobożnie jak i wy?
Mając pakowne z pieniędzmi szkatuły,
Za nie infuły.

¹ Відаць, алюзія да 70 перакладчыкаў грэцкае *Бібліі*, якую тлумачылі з арамейскае і габрайскае ў Александры ў 285–246 гг. да н. э., г. зв. *Septuaginta* (*Cenmyazinta*), якая стала асноваю іншых перакладаў, у тым ліку – *Vulgatae* (*Вульгаты*).

² Каплан катэдральнага ці калегіяльнага касцёла, якому належыць прабэнда (плата з касцельнага фондушу за выкананне адміністрацыйных функцый).

³ Падатак (*subsidium charitativum*), які плаціла духавенства ў абаронны фондуш краю.

З кнігі *Gustaw waza*

Вершы *Да любага і ціхага кутка і Да Яснавяльможнага Якуба Мерліна...* змешчаны ў якасці ўступу да кнігі *Gustaw Waza*¹: *powieść szwedzka* (Warszawa 1797).

Do lubego i cichego ustronia

Człek nudząc współczesnym gronie,
Kiedy go smutki poruszają,
Ucieka w lube ustronie,
I z własną rozmawia duszą.

Tam przez rozumu potęgę,
Koiąc myśl kłamstwom znudzoną,
Przeszłości otwiera księgę,
A przyszłość widzi zbliżoną.

Do Jaśnie Wielmożnego Jakuba Merlina², general-majora woysk rossyjskich, wielu orderów kawalera

Mężu! (w okropney burzy w Narodzie,
Gdy okręt fala rozdarła,
Gdy Polak istność stracił w niezgodzie)
Twoja powaga mnie wsparła³.
Widząc że byli podli maytkowie,
Którzy rządili w okręcie⁴,
Niechciałem przeto być z niemi w zмовіе,
W tak nieporządnym odmęcie.
A gdy nasz okręt był zguby bliski,
Nie mając żadnej nadziei,
By z nimi uchronił i mnie cios śliski,
Czekałem równej kolei.

¹ Густаў Ваза (1496–1560) – кароль Швецыі (з 1523 г.), заснавальнік дынастыі Вазаў.

² Маецца на ўвазе генерал-маёр Якаў Мерлін (1753–1819), сын кацярынінскага генерала, сябра паэта Івана Хемніцэра. У 1790-я гг. служыў у Гародні.

³ “Калі ў 1794 г. выбухнула рэвалюцыя, быў і я, як і іншыя, хто сядзеў дома, пераследаваны, аднак па пратэкцыі Ясна Вяльможнага Брыгадзіра атрымаў сальва-гвардыю (ахову. – М. Х.) ад Ясна Асвечанага князя Рапніна, генерал-аншэфа, генерал-губернатара, якая цягам усяе рэвалюцыі паспяхова мяне ахоўвала” (заўвага І. Быкоўскага).

⁴ “У часе гэтае рэвалюцыі камандзіры войскаў, асабліва літоўскіх, адны былі няўмелыя, іншыя – здраджвалі” (заўвага І. Быкоўскага).

Tyś w ten czas podał rękę w zlej toni,
Y mnie postawił na łodzi;
Która gdy dotąd skutecznie chroni,
Czymże chęć tkliwą nadgrodzi?
Pozwol przynajmniej choć to w ostatek
Abym w kościele pamięci,
Przy twoim Laurze złożył ten kwiatek,
Któren ci wdzięcznie dość świeci¹.
Ilekróć razy w uchyłku kryślił
Życie sławnego Gustawa,
Zawszem tak sobie z uczuciem myślił:
„Niech tobie służy ta sława”.
Niechże to dzieło pod twym Imieniem
Ogłasza wiekom potomnie,
Co w tych wyrazach lekkim znamieniem,
To kreśliłem dość skromnie.

¹ „..... Plus aram
Sepe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus” (заўвага І. Быкоўскага).
 („..... ягоны алтар
Часта напоім крывёю ягнят з нашых аўчарняў”). Вергілій, *Эклога* I, 7–8.

**У дзень нараджэння
Яснавяльможнай Эльжбеты з Прашынскіх Гечавічовай...**

Верш *W dzień urodzin Jaśnie Wielmożnej Elżbiety z Proszyńskich Gieczewiczowej, gubernatorowej Mińskiej gubernii* І. Быкоўскага быў датаваны 19 лістапада 1823 г. Выдадзены ў Мінску ва ўрадавай губернскай друкарні на 4 старонках. Трэба думаць, быў напісаны на дзень нараджэння жонкі мінскага грамадзянскага губернатара стацкага саветнік Вікенція Гечан-Гечэвіча, які быў на азначанай пасадзе з 1818 па 1831 г. Друкуецца з захаваннем арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў арыгіналу.

W dzień urodzin Jaśnie Wielmożney Elżbiety Z Proszyńskich Gieczewiczowej gubernatorowej Mińskiej gubernii

Incipe menalios mea tibi versus¹.
z *Eklogi* wyjątek Wirgiliusza.

Taż sama treść po Polsku:
Niech mnie zagrać na Lirze dzisiay wolno będzie.
Ty Pani w twą rocznicę zachoway to w względzie.

Niech mnie zagrać na Lirze dzisiay wolno będzie.
ty Pani w twą rocznicę zachoway to w względzie
dobroć twa nakazuje a hołd winny zmusza
natchnieniom zaś gwałtownym nie oprze się dusza
dozwol! niechay okryślę przez te zwrótnie pienie
jak jest zadziwiające wasze przeznaczenie
każdy patrząc na los wasz jest pełen zawiści
a nikt z przykładów waszych nie bierze korzyści
innyby nie omylnie został stan społeczny
gdyby człowiek w swych czynach niebył sobie spreczny

Patrz na okoł jak żyją dwie płci w jedney sprzęży
jednych płochość udęcza; drugim stałość cięży
ledwo jch połączyły urojone zyski
wnet do jntryg tajemnych nowe czynią spiski
zabawą jest człowieka myśl płocho i pusta
niemał codzien rodzą się w nim odmienne gusta
to tylko jego cieszy i tym się on chlubi
że spreczny zawsze w zdaniach i że zmienność lubi

¹ У Вергілія: “Incipe Menalios mecum, mea tibia, versus”.

Was do związku pobożność prowadziła święta
by siebie uszczęśliwić myśl była zajęta
nieznane podłych zysków wam były obroty
do łączenia się wiodły was społeczne Cnoty,
Naywyższy widząc wasze chwalebne zamiary
okazał moc swej ręki, zesłał hojne dary.
dał wam liczne potomstwo i wdzięczne i miłe,
jak macie go ukształcać, dał sposobną siłę.
natchnął Cesarza iże wydobyl was z cienia
y okazał jstotny los wam przeznaczenia.

Jnni zrzedziaią kiedy wiele mają dzieci
was (by swe uszczęśliwić) zapał tkliwy nieci
w tym ciągu ileż uciech mieliście codziennie
niech ci to serce twoie opowie niezmiennie.
nie każdy tak szczęśliwy nie każdy tak błogi,
bo też nie każdy jak wy strzeże prawey drogi
działki wasze zapewna puydą tymże torem,
bo wy jstnym jesteście przykładem i wzorem
przykład zawsze pomyślniey niż nauka działa
z przykładów zrodziły się i Cnota i chwała.

Pani przyimi wyrazy to zamiast życzenia
i na tym niech się kączą moje dla Cię pienia
niechay głos moiey Liry rozchodzi się wszędy,
i niechay chlubą będą wasze dla mnie względy.

КАРЭСПАНДЭНЦЫЯ ІГНАЦЫ БЫКОЎСКАГА

1. Ігнацы Быкоўскі да Станіслава Аўгуста Панятоўскага

Аўтограф ліста захоўваецца ў бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (sygn. 919, s. 591–593). Да ліста І. Быкоўскі далучыў: а) картку з малюнкам, на якім Арфей знаходзіцца сярод шляхты, і вершам *Oto w pośrodku ludu dzikiego...* (s. 595); б) алегарычны малюнак, на якім Станіслаў Аўгуст ахвяруе Айчыне Канстытуцыю 3 Мая, атрымліваючы ўзамен лаўровы вянок (s. 599); в) верш *Do Najjaśniejszego Stanisława Augusta, Króla polskiego, Wielkiego Księżęcia Litewskiego etc. w dzień trzeci maja roku 1792*. На мове арыгінала надрукаваны ў кнізе: Т. Mikulski, *Ze studiów nad Oświeceniem: Zagadnienia i fakty*, Warszawa 1956, s. 507–509.

Найснейшы Кароль, Пане мой Міласцівы!¹

Калі ўся Еўропа са здзіўленнем назірае і ўшаноўвае чыны В[ашай] К[аралеўскай] М[ос]ці, калі народ польскі з вялікай руплівасцю рыхтуецца, каб падвойным святкаваннем у дзень Трэцяга Мая² мець магчымасць як можна больш відавочна пераканаць увесь свет, якую вялікую адчувае радасць і ўдзячнасць за Ягоны аграмадны клопат і працу цягам усяго кіравання дзеля таго, каб зрабіць шчаслівым пакінуты ўсімі свой народ, выстаўлены на здзек і хцівасць хітрых суседзяў і перамену яго (скажу так) у іншых людзей – у гэтым усеагульным задавальненні, калі кожны думае пра сваё першыства да уганаравання найлепшага з каралёў і Бацькі айчыны, слонімскі павет цешыць сябе думкаю, што калі з першымі не зраўняецца, дык і апошнім не будзе, і, шчодра выяўляючы, хутчэй, пачуцці, чым дасціпныя ці ліслівыя словы, з маёй дапамогаю перасылае ў скароце выказ чулых сэрцаў са шчырым жаданнем і з гарачымі малітвамі просячы нязменна ў Бога моцнага здароўя і як можна даўжэйшага панавання В[ашай] К[аралеўскай] М[ос]ці Пана Міласцівага.

Прысягнулі мы на павятовым сойміку чатырнаццаціга лютага Канстытуцыі Трэцяга Мая з радасным пачуццём і расчуленасцю, прыгадваючы сабе, што В[аша] К[аралеўская] М[ос]ць не раз чулыя слёзы ліў, пакуль гэтую Канстытуцыю, годную пахвалы, да выніку прывёў.

Што гэта за шчасце для мяне быць перакладчыкам столькіх аднадушных сэрцаў, удзячных за іхняе дабро, учыненае Каралём. Маё жаданне цалкам было б задаволена, каб мог мець такое сэрца, якое б усіх перасягнула і ў радасці, і ў найвышэйшым пачуцці ўдзячнасці да Цябе, Міласцівы Пане. Але справядлівае Неба толькі для Цябе гэты дар захавала, узяўшы яго на найвышэйшы ўзровень у айчыне і сэрца Богу толькі самому падобнае ў ім утварыла.

¹ Станіслаў Антоні Панятоўскі (1732–1798), кароль Рэчы Паспалітай (1764–1795) як Станіслаў II Аўгуст.

² Маецца на ўвазе святкаванне ў маі 1792 г. першай гадавіны Канстытуцыі 3 Мая.

І нічога нам больш не застаецца, толькі цешыцца, колькі здольнасці дазваляюць, што Неба дастаткова для нас ласкавае, калі ў нашыя дні гэтак добрага нам Караля дало, які дзеля нашага шчасця адрокся ад свайго і якога ўвесь свет на хвалу нам любіць.

Будзеш атрымліваць, Міласцівы Пане, ад усяго народу больш дасціпныя і вялікапышныя зычэнні, а тым часам прымі гэтае самае шчырае і самае чулае вызнанне сэрца ад таго, хто за самае вялікае для сябе лічыць шчасце, што можа з гонарам называцца Вашай Каралеўскай Мосці Пана Міласцівага верным падданым.

Ігнацы Быкоўскі, паручнік расійскага войска ў адстаўцы.

1792 года, 16 красавіка

Луконіца пад Слонімам¹.

2. Станіслаў Аўгуст да Ігнацы Быкоўскага

Чарнавік ці копія ліста Станіслава Аўгуста да І. Быкоўскага (рукою каралеўскага сакратара, без подпісу) захоўваецца ў бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (sygn. 919, s. 603). На мове арыгінала надрукаваны ў кнізе: Т. Mikulski, *Ze studiów nad Oświeceniem: Zagadnienia i fakty*, Warszawa 1956, s. 509.

Мосці Пане Ігнацы Быкоўскі!

Ліст Васпана, пісаны 16 і далучаны да яго малюнак з вершам у гонар 3 Мая, я атрымаў тым сэрцам, якім прагну, каб грамадзяне былі заўсёды аднадумныя дзеля шчасця айчыны. Знаходжу ў думках Васпана такі ж намер, чытаю пра прыхільнасць да мяне, дык ахвотна сведчу Васпану сваю ласку, даручаючы яго боскай апецы.

3. Ігнацы Быкоўскі да Яна Альбертрандзі

Аўтограф захоўваецца ў Курніцкай бібліятэцы (sygn. 1296 VIII, s. 324–325). На мове арыгінала надрукаваны ў кнізе: Т. Mikulski, *Ze studiów nad Oświeceniem: Zagadnienia i fakty*, Warszawa 1956, s. 510–511.

Ясна Вяльможны Мосці Дабрадзею!

В[аша] Мосць Пан Дабрадзей, дазваляючы дасылаць яму мае рукапісы, даў тым самым права, каб я патурбаваў яго гэтым лістом.

Даслаўшы яшчэ ўвосень тры асобнікі маіх драматычных твораў, я не атрымаў да гэтага часу аніякай пра іх весткі, як і на другі ліст, напісаны пазней, дык хвалююся, ці трапілі яны ў рукі В[ашае] М[осці] Пана Дабрадзэя.

Калі самалюбства не дазваляе чалавеку праўдзіва ацаніць уласныя ягоныя чыны, а таксама і плады ягонага розуму, дык былі вызначаны прыстойныя крытыкі дзеля характарыстыкі твораў аўтараў, а гісторыкі, услаўляючы гераічныя чыны, злачынствы пакрываюць няславаю.

Я дасылаў свае творы ў Таварыства не дзеля таго, каб іх прызналі дасканалымі, а толькі каб ведаць меркаванне Таварыства, ці мой талент можа быць карысны

¹ Вёска і фальварак на Слонімшчыне. У XIX ст. належалі Ягалкоўскім і Палхоўскім. Сёння ў Зэльвенскім раёне.

грамадству, ці ў маіх творах маюцца нязначныя памылкі, якія можна паправіць, ці му-шу пакінуць гэтую працу, і ўзяцца за нейкую іншую.

Я ўпэўнены, што Таварыства гарыць нязмерным жаданнем бачыць сваіх суайчын-нікаў, якія прысвячаюць сваё жыццё навукам, не толькі роўнымі чужым і сваім слаў-ным аўтарам, але яшчэ і вышэй іх. Вось таму ў аглядах і меркаваннях пра іхнія творы яно не хоча памыляцца і не павінна кіравацца шкадлівай як для аўтара, так і для свае ўласнае славы паблажлівасцю.

З гэтай мэтай прашу В[ашу] М[осць] Пана Дабрадзю паведаміць мне пра лёс маіх твораў. Засмуціць мяне, вядома, калі прызнаеце іх нікчэмнымі, але гэта будзе ўсё ж мая віна, а не іх суддзяў.

Маю яшчэ некалькі драматычных п'ес, дык хацеў бы і іх на суд даслаць, калі вы згодзіцеся на гэта.

Драму *Alcyra* я значна паправіў і крыху дапоўніў.

Чакаючы паведамлення, з павінным ушанаваннем

Я[сна] В[яльможнага] М[осці] Пана Дабрадзю
найніжэйшы слуга

Ігн. Быкоўскі

1805 года, 2 лютага с.с.

Хільчыцы¹.

Ліст заўсёды знойдзе мяне ў сцыпіёнаўскім², ці літоўскім Шчучыне.

4. Ігнацы Быкоўскі да Адама Казіміра Чартарыскага

Аўтограф захоўваецца ў бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (sygn. 6044, s. 250–251). На мове ары-гінала надрукаваны ў кнізе: T. Mikulski, *Ze studiów nad Oświeceniem: Zagadnienia i fakty*, Warsza- wa 1956, s. 512–516.

Ясна Асвечаны Мосці Княжа Дабрадзю!³

Ніколі б не адважыўся непакоіць В[ашай] К[няскай] М[осці] Дабрадзю, каб не быў сведкам яго руплівых клопатаў з аграмаднымі ўласнымі выдаткамі дзеля адра-джэння навук свайго народа.

Было мне і тое прычынаю, што і род мой здаўна гэтаму Дому аказваў свае паслугі, я сам нават, вярнуўшыся з расійскай службы, меў спакойны побыт у В[ашай] К[няс-кай] М[осці] Дабрадзю ў Воўчыне. Можа, знайшоў бы і я сталае шчасце быць у гэтым

¹ Паводле *Вопісаў парафій Лідскага дэканату ў 1784 г.* у Ражанкаўскай парафії была вёска Хільчыцы, а таксама два аднаіменныя фальваркі Жабаві і адзін фальварак Хмялеўскіх. Гл.: *Вопісы парафій Лідскага дэканату ў 1784 г.: 3 магістарскай працы Андрэя Рыбака пад кіраўніцтвам прафесара, доктара габілітаванага Юзафа Марошка*, “Лідскі Летапісец” 2013, № 3(63), с. 23. Тадэвуш Мікульскі, спасылкаючыся на *Slownik Geograficzny* (t. I, s. 579) памылкова аднёс Хільчыцы да Мазырскага павету. Аднак у тым жа *Slowniku* (t. XV, cz. 1, s. 304) згадваюцца Хільчыцы (ля Шчучына) у Лідскім павеце, якія ў XIX ст. належалі Шчукам. Адам Мальдзіс лічыў, што І. Быкоўскі жыў у Хільчыцах сённяшняга Жыткавіцкага раёна. Гл.: А. Мальдзіс, *Быкоўскі Ігнацій Якса [у:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў шасці тамах*, Мінск 1994, т. 2, с. 143.

² Шчучын у XVIII ст. належаў Сцыпіёнам (Сцыпіё дэ Кампа), магнатам ВКЛ італьянскага паходжання. А менавіта падстолю вялікаму літоўскаму Ігнацы Сцыпіёну (1728–1791) і ягоным нашчадкам.

³ Адам Казімір Чартарыскі (1734–1823), палітычны дзеяч, літаратар, мецэнат.

дабрачынным ДOME, каб у той час наша айчына, раздзіраная ўнутранаю нязгодаю і чужымі інтрыгамі, не хілілася да заняпаду.

Міла, аднак, і цяпер згадаць, як тагачасныя першыя дамы польскага народа тварылі пэўны вобраз патрыярхальнага ладу, становячыся нібы бацькамі шматлікае сям’і польскае моладзі, якая – уладкаваная пры іх боку і пад іх апекаю – знаходзіла тут не толькі падтрымку, але таксама і карысную адукацыю. Польскі шляхціц у той час, хоць бы і меў шматлікіх нашчадкаў, мала клапаціўся пра іх: даўшы дзецям сваім нейкую школьную адукацыю, без цяжкасцяў уладкоўваў іх пры дварах першых нацыянальных родаў, дзе кожны з іх меў апеку і мог зрабіць добрую кар’еру.

Цяпер (на жаль!) частымі рэвалюцыямі панішчаныя, а з прычыны разарвання на-роду рассыпаныя па розных кутках свету, без падтрымкі, без дапамогі, мы плачам, што нарадзілі ў гэты нешчаслівы час.

Я, хоць і служыў у расійскім войску ды браў удзел у шматлікіх баталіях за Дунаем пад камандаваннем слаўнага Суварова, аніякай, аднак, не атрымаў за тое ўзнагароды; іншыя на маім месцы атрымалі належныя чыны.

Цяпер, асеўшы на шчуплым кавалку бацькоўскай зямлі ў Мінскай губерні, скараюся смутнаму прызначэнню. Маю сына, якому заканчваецца сямнаццаці год. Даў яму адукацыю, адпаведную ягонаму стану. Пасля заканчэння яе не маю дзе яго ўладкаваць. У войска не думаю яго аддаваць, бо сам наеўся такога хлеба. Быў бы я шчаслівы, каб ён хоць два гады меў магчымасць знаходзіцца пры боку В[ашай] К[няскай] М[осці] Дабрадзеля¹.

У часе майго побыту ў Воўчыне я пасябраваў з Князьніным. Ён, заўважыўшы ў мяне нейкія здольнасці, заахвочваў практыкавацца ў паэзіі і ў перакладах французскіх твораў на родную мову. Пад яго вокам і з ягонымі праўкамі я перакладаў з расейскае мовы трагедыю *Мсціслаў*, якую, калі паставілі ў віленскім тэатры, міла прыняла публіка. У часе ўрачыстага святкавання Канстытуцыі Трэцяга Мая я даслаў малюнку з далучаным вершам у гонар тае падзеі Найяснейшаму Станіславу Аўгусту, каралю польскаму, ад якога атрымаў пахвальны для мяне ліст. Пазней пісаў да Я[сна]в[яль-можнага] Я[га]м[осці] ксяндза Альбертграндзі, старшыні Таварыства варшаўскага, з некалькімі далучанымі лістамі Князьніна, і ад яго ліст падобны атрымаў.

Я маю ў рукапісе твор пра густ, са шматлікіх крыніц і з вялікім клопамат складзены; другі твор – *Zabawy z sobą samym* – у дзесяці раздзелах вершам складзены; трэці твор – пераклад *Новай Элаізы*, з кароткаю нататкаю пра аўтара; чацвёрты твор – гэта трактат пра паляпшэнне земляробства, ужо не кажучы пра драматычныя творы і іншыя, меншага аб’ёму. Усё гэта разгледзеўшы, Віленскі ўніверсітэт выдаў пасведчанне, што можна і варта друкаваць, а трактат пра паляпшэнне земляробства быў высланы ў Пецярбург Я[гамосці] Пану Кокальніку², які, прачытаўшы, засведчыў сваё задавальненне і пажадаў, каб я даслаў іншыя свае твораў падобнае тэматыкі.

Я, не маючы магчымасці друкаваць сваім коштам уласных рукапісаў, прасіў Віленскі ўніверсітэт дапамагчы. Універсітэт, не маючы дазволу ўжываць на гэта грошы

¹ Двор А.К. Чартарыскага знаходзіўся ў Пулавах.

² Маецца на ўвазе Базыль Кукальнік (1765–1821), які з 1804 г. быў прафесарам фізікі пецярбургскага Галоўнага педагагічнага інстытута.

з фундушу, пераслаў мой ліст міністру асветы¹. Той адказаў, што толькі тым, хто друкуецца па-расійску, ён абавязаны дапамагаць.

Тады некаторыя сябры Віленскага ўніверсітэту параілі мне звярнуцца да В[ашай] К[няскай] М[осці] Дабрадзья, як апякуна польскае літаратуры, запэўніваючы адначасна, што пан Завадскі, які кіруе ўніверсітэцкаю друкарняю, ад Вашай волі залежны, і што па рэкамендацыі В[ашай] К[няскай] М[осці] Дабрадзья ён можа надрукаваць з карысцю для аўтара. Дык вырашыў ухапіцца за гэты апошні спосаб, і які з гэтага будзе вынік; перадусім, В[аша] К[няскай] Мосць Дабрадзей май ласку на мой ліст адпісаць, бо інакш буду меркаваць, што яго не атрымаў. Ліст да мяне дойдзе, калі будзе адрасаваны ў Мінск, непадалёку ад якога я жыву.

Аніколькі не сумняваючыся ў ласкавай прыхільнасці і дапамозе В[ашай] К[няскай] М[осці] Дабрадзья, застаюся з пакорным шанаваннем Я[сна] Асвечанага Вашай Княскай Мосці Дабрадзья

найніжэйшы слуга

Ігнацы Быкоўскі, адстаўны паручнік расійскіх войскаў.

1811 года, 7 мая,
Вільня.

У часе гэтых маіх забаваў трапіла мне кніжка, надрукаваная ў Вільні пад тытулам *Przestroga dla tłumaczyŃcych i zabiŃrajŃcych się do pisania wierszem lub prozŃ*². Магу цешыцца, што шмат якія з гэтых рэкамендацый я выкарыстоўваў. Аўтар гэтае кніжкі – Дантыскус.

Мой зварот і просьба пераменіцца ў назойлівасць, калі цудоўныя яго прынцыпы анічога яму на маю карысць не скажуць.

¹ Міністрам народнай асветы ў 1802–1810 гг. быў Пётр Завадоўскі (1739–1812), а ў 1810–1816 гг. Аляксей Разумоўскі (1748–1822). Невядома, хто з іх адмовіў І. Быкоўскаму ў дапамозе выдання кніг.

² Гаворка пра кнігу А.К. Чартарыскага *Myśli o pismach polskich z uwagami nad sposobem pisania w rozmaitych materiach* (Wilno 1810).

ВЫДАДЗЕНЬЯ І НЯВЫДАДЗЕНЬЯ КНІГІ

1. *Mścisław: Tragedia*, 1787.

Ва ўспамінах *Życie Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich przez niego samego napisane w roku 1806* (далей: *Успаміны*) аўтар сцвярджае, што ў 1781 г. ён паслаў трагедыю *Mścisław* Францішку Князьніну на праўку, а ў 1787 г. надрукаваў яе як свой першы твор. Месца выдання ва *Успамінах* не пазначана. Магчыма, твор выйшаў у свет усё ж у 1788 г., а пасля ў 1794 г. быў уключаны ў 50 том серыі *Teatr Polski czyli Zbiór Komedii, Dram i Tragedii*. Аднак ёсць падставы казаць і пра тры выданні перакладу-перапрацоўкі трагедыі А. Сумарокава: 1787 г. (асобнікі не захаваліся і не занатаваны бібліёграфамі), 1788 г. – асобнае выданне, 1794 г. – у зборніку тэатральных тэкстаў.

2. *Kokietka, czyli Przypadki Irysy: Powieść moralna*, Grodno 1787, w druk. I. K. Mci, w 8се, str. 167.

Ва *Успамінах* І. Быкоўскі сцвярджае, што ў тым жа 1787 г. ён выдаў у Гародні дзве аповесці. К. Эстрайхер занатаваў адно выданне пад тытулам *Kobieta, czyli Przypadki Irysy: Powieść moralna* (t. XIII, s. 479). Пазней тытул быў папраўлены на *Kokietka, czyli Przypadki Irysy* (t. I, Dopeł., s. 109). У кнізе яно змешчана на старонках 1–97. Далей (s. 99–167) – аповесць *Emilia i Lemosow: Powieść rosyjska*. Першы твор – гэта праязны пераклад-перапрацоўка камедыі аднаго з Пуасонаў (Раймуна ці яго сына Поля), французскіх акцёраў і камедыёграфаў XVII–XVIII стст. Другі – пераклад (ці перапрацоўка) аповесці французскага пісьменніка Андрэ Гіёма Кантан д’Арвіля (André Guillaume Contant d’Orville, 1730? – 1800) *Emilia et Lemosoff: anecdote russe* (1769). Эпіграф (на латыні і ў перакладзе) падаецца двойчы: на тытульнай старонцы і рукою І. Быкоўскага перад тэкстам першае аповесці.

“Felix quae ex alterius periculo Emendat fuum.

Ta nam szczęśliwy obraz wystawia:

Co z błędów cudzych swoje poprawia”.

Асобнік захоўваецца ў Бібліятэцы інстытута літаратурных даследаванняў ПАН (Bibl. IBL PAN, sygn. F. 1.1131).

3. *Wieczory wiejskie przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rossyjskich wydane*, w Warszawie, 1787, w Drukarni J.K. M. i Rzplitej uprzywilejowanej Gröllowskiej, w 12се, str. 70 i k. 1.

Эпіграф:

“Me vero primum dulces ante omnia Musae,
quarum sacra fero ingenti percussus amore,
accipiant caelique vias et sidera monstrent”.

(“Але для сябе я адно папрашу: няхай мілыя Мўзы,
Якім шчыра, ахоплены вялікай любоўю, служу,

Прымуць мяне і шляхі мне пакажуць нябесных сюзор'яў").

Вергілій, *Георгікі*, II, 475–478.

У зборніку змешчаны вершаваныя творы: *Do Katarzyny II* (1774), *Na elekcję Stanisława Augusta*, *Milczenie: Oda*, *Osobność: Pasterka*, *Chóry do tragedii Brutusa*; пераклады з Вальтэра: *Opis wioski Ferney*, *Scena z tragedji Artemiry*; вершы *Przy oddaniu pieszka bonońskiego*, *Do Tadeusza*, *Groby umarłych*, *Szczęśliwe życie proboszcza na parafii* і інш. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 809 I).

4. *Wieczory wiejskie*, cz. druga, w Warszawie, u p. Dufour konsyliarza Nadwor., drukarza J.K. Mci i Rzeczypltej, Dyrektora druk. korp. kadetów, MDCCLXXVIII (1788), w 8ce, k. 2, s. 230 i reg.3.

Пачынаецца зборнік вершаваным прысвячэннем каралю Станіславу Аўгусту. Усё іншае – проза, пераважна пераклады французскіх перакладаў англійскіх літаратараў (Szauger, Kowley, Milton, Rochester, Dryden, Swift). Назву кнізе дала паэма Эдварда Юнга (1683–1765) *The Complaint, or Night Thoughts on Life, Death, and Immortality*, 1742–1745 (*Скарга, або Начныя разважанні пра жыццё, смерць і бяссмерце*), фрагмент якога таксама змешчаны тут. Пераклад-перапрацоўка І. Быкоўскі ажыццявіў з французскага перакладу Letourneura. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 809 I, разам з першаю часткаю).

5. *Nocy wiejskie: Poema*, w Warszawie, u P. Dufourt, Konsyl. Nadwor. Drukarza J.K. Mości i Rzeczypltej, Dyrekt. druk. Kadetów, MDCCLXXXVIII (1788), w 8ce, str. 100 i k.1.

Эпіграф:

“O tantum libeat mecum tibi sordida rura!”

(“О, каб толькі ты захацеў жыць са мною на вёсцы...”)

Вергілій, *Буколікі*, II, 28.

Прысвячэнне княгіні Радзівіл. На старонках 5–58 пераклад вершам першых двух раздзелаў праявілі паэмы французскага паэта Жана Шарля Цібо дэ Лаво (1749–1827) *Вясковыя ночы*. Са старонкі 59 – вершы *Matka dobra*, *Mysli samotne*, *Uwagi*, *Głos ślicznej obywatelki*, *Pieśni*, *Małżonka z przymusu*, а таксама пераклад верша А. Поўпа *Ліст ад Элаізы да Абельяра*. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 1092 I).

6. *Pukiel Belindzie ustrzyżony i porwany: Poema*, w Warszawie, u P. Dufourt Konsyl. Nadwor. Drukarza J.K. Mci i Rzeczypltej, Dyrekt. druk. Korp. Kadetów. M.DCC.LXXXVIII, (1788), w 8ce, s. 63.

Пачынаецца вершаваным прысвячэннем кашталянавай брэсцка-літоўскай Шчытавай. Імя аўтара арыгіналу не пададзена, але ў томе *Wieczory wiejskie* (1788) на s. 172 I. Быкоўскі пазначыў: “Гэтую паэму я пераклаў на польскую мову”. Насамрэч, гэта пераклад перапрацоўкі Мармантэля твора А. Поўпа *The Rape of the Lock*. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 1682 I).

7. *Nelson i P. Blanford: Powieść angielska*, Warszawa 1788.

Перадрук пад прозвішчам І. Быкоўскага выдадзенага ў 1776 г. перакладу Тамаша Венгерскага (1756–1787) апавесці Жана Франсуа Мармантэля (1723–

1799) *L'Amitié à l'épreuve* (*Повісці моралне р. Marmontela*, Warszawa 1776, t. 3, s. 206–276).

8. *Sydney y Wolsan: Powieść angielska*, Warszawa 1788.

Пераклад-перапрацоўка аповесці Франсуа Томаса Арно (F.T. Arnaud, 1718–1805). Выданне не выяўлена. Інфармацыя паводле *Успамінаў* І. Быкоўскага.

9. *Dwie sułtanki: Powieść turecka*, Warszawa, P. Dufour, 1788, w 8ce, s. 116.

Пераклад-перапрацоўка аповесці Андрэ Гіёма Кантан д'Арвіля. Прозвішча аўтара не пададзена.

10. *Mścisław: Tragedia w pięciu aktach przez Alexandra Summorokowa po rossyjsku napisana, a przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rossyjskich na wiersz polski przełożona*, w Warszawie u P. Dufour, kons. Nadw., Drukarza J.K.Mci i Rzepelthey, dyrektora Druk. Korp. Kadet. M.DCC.LXXXVIII (1788), w 8ce, k. tyt., str. 72.

Другое выданне перакладу-перапрацоўкі трагедыі А. Сумарокава. Пазней перавыдадзена ў 50 томе серыі “Teatr Polski czyli Zbiór Komedii, Dram i Tragedii”.

Эпіграф:

“Est quaedem flere Voluptas”.

(“Ёсць асалода пэўная ў слёзах”).

Авідзій, *Жалобныя мелодыі*, IV, 3, 37.

На пачатку – вершаванае прысвячэнне Do Jaśnie Wielmożnego Piotra Hrabi Romantsowa. Асобнік захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве (BN, sygn. SD XVIII.1.1065 adl.), а таксама ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 26660 I).

11. *Kokietka, czyli Przypadki Irysy: Powieść moralna, i Ema i Lemozow: Powieść rossyjska przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rossyjskich*, w Warszawie, w drukarni P. Dufour, 1788, w 8ce, 167 str.

Другое выданне. К. Эстрайхер падае, што на s. 3–98 змешчана аповесць *Kokietka*, а далей – *Ema i Lemozow*. Ва *Успамінах* пра гэта выданне гаворкі няма. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 58249 I).

12. *Saul: Tragedia wyjęta z Pisma Świętego*, Lipsk (Warszawa) 1789.

Перапрацоўка твора П'ера Даніэля Юэ (Pierre Daniel Huet, 1630–1721) паводле перакладу Вальтэра. Ва *Успамінах* І. Быкоўскі сцвярджае, што выдаў трагедыю *Саул* у 1789 г. у Варшаве ў Вольнай друкарні.

13. *Batchmendi: Powieść perska z francuskiego J. Pana de Florian*, w Warszawie, w druk. P. Dufourt, Konsyl. Nadwor. Drukarza J.K. Mci i Rzeplitey, Dyrekt. druk. Korp. Kadetów. M.DCC.XC, (1790), w 8ce, s. 31.

Пераклад-перапрацоўка навэлы французскага пісьменніка Жана П'ера Клары дэ Фларыяна (1755–1794) *Bathmendi* (1784). Прозвішча перакладчыка не пададзена. Ва *Успамінах* І. Быкоўскі згадвае толькі мінскае выданне гэтае аповесці.

14. *Batchmendi: Powieść perska przez Ignacego Bykowskiego do druku podana*, w Mińsku, w druk. J.K. M. XX. Bazylianów 1790, w 8ce, kart nlb. 18.

Прозвішча аўтара не пададзена.

15. *Kwestya podana do rozwiazania, czyli Dusza bardziej bywa wzruszona przez rozkosz, czyli tez przez smutek?* przez Jmć P. Ignacego Bykowskiego porucznika wojsk rosyjskich do druku podana r. p. 1790, w Mińsku, w 8ce, 28 k. nlb.

Асобнік захоўваецца ў бібліятэцы АН Беларусі (Сігн. ОБ XVI–XVIII/Нр 308).

16. *Wieczory wiejskie przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich wydane*, w Warszawie 1890.

Другое выданне зборніка. Пра гэта выданне не згадваецца ва *Успамінах* І. Быкоўскага.

17. *Sydney y Wolsan: Powieść angielska*, w Warszawie, nakładem Fr. Chr. Netto na Krakowskim Przedmieściu wedle Zamku, 1792, w 8ce, str. 102 i 6 kart na przodzie.

Прозвішча перакладчыка не пададзена. К. Эстрайхер сцвярджае, што перакладчык – І. Быкоўскі (t. XII, s. 220), бо гэта пазначана ў спісе твораў напрыканцы паэмы *Kościół stawy*. Прысвечана кніга Гіляры Віхерту, стольніку мсціслаўскаму. Перакладчык наракае, што сябры і сваякі, якім ён “wszystko poświęcał”, здрадзілі яму і пераследавалі яго. Пра гэта выданне не згадваецца ва *Успамінах* І. Быкоўскага.

18. *Gustaw Waza: powieść szwedzka przekładania Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich*, w Warszawie, 1797, nakładem Michała Grölla w Marywilu na Sali nad Bramą, w 8ce, k.4 i od str. 7–262.

Гэта пераклад-перапрацоўка аповесці французскай раманісткі Шарлоты Розы дэ Коман дэ ля Фор (Ch. R. Caumont de la Force, 1654–1724). Кніга пачынаецца вершам *Do lubego i cichego ustronia*. Далей змешчана вершаванае прысвячэнне *Do JW Jakuba Merlina, Generał-Majora wojsk Rosyjskich*. Пасля тытульнай аповесці – аповесць *Zygmunt August, król* (s. 207–262). Ва *Успамінах* І. Быкоўскі пазначае, што аддаў гэты твор у друк у 1792 г., але бібліёграфы ведаюць толькі выданне 1797 г. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 56618 I) і бібліятэцы інстытута літаратурных даследаванняў ПАН (Bibl. IBL PAN, sygn. F. XVIII. 1.632).

19. *Batchmendy: Powieść perska przez Ignacego Bykowskiego do druku podana*, Supraśl 1797.

Пра гэта выданне не згадваецца ва *Успамінах* І. Быкоўскага.

20. *Pukiel Belindzie ustrzyżony i porwany: Poema*, Wilno 1798.

Другое выданне, але пра яго не згадваецца ва *Успамінах* І. Быкоўскага.

21. *Wiersze przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich napisane*, Wilno, druk. XX. Piarów, 1798, w 16ce, str. 22.

Выданне занатаванае ў К. Эстрайхера (t. XIII, s. 480). Ва *Успамінах* І. Быкоўскі не згадвае пра дадзеную публікацыю. Зборнік складаецца з трох твораў: *Do Najjaśniejszego Pawła Pierwszego imperatora całej Rosyi przy wstępie tron: Ode* (s. 1–6), *Oda. Do Fortuny* (s. 7–13), *Do Jaśnie Wielmożnego Michała Hrabiego Romanstowa, Senatora i Prezydenta w Pierwszym departamencie w Senacie* (s. 14–22). Асобнікі захоўваюцца ў бібліятэцы Расійскай Акадэміі Навук (сігн. XXIX/a 6959) і бібліятэцы інстытута літаратурных даследаванняў ПАН (Bibl. IBL PAN, sygn. F. 1.930).

22. *Kościół sławy: Poema przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich wierszem polskim ułożone*, w Wilnie w drukarni XX. Piarów, roku 1799, w 8ce, str. 125.

Пераклад-перапрацоўка паэмы Аляксандра Поўпа (1688–1744) *The Temple of Fame*, 1715 (*Святыня славы*), якая ў сваю чаргу з’яўляецца адаптацыяй паэмы Джэфры Чосера (1340–1400) *The Houze of Fame*, 1380 (*Дом славы*). Кніга пачынаецца вершаваным прысвячэннем віленскаму губернатару Івану Фрызелю (на пасадзе ад 19.12.1799 г. да 1801 г.), які паспрыяў І. Быкоўскаму выдаць шэраг кніг у Вільні. Пасля ідзе праязны тэкст *Do imaginacyi* (к. IV–VII). Сама паэма размешчана на старонках 1–68, далей праязныя творы *Życie Zoroastra* (69–102), *Uwaga nad chwałą*. (103–119), *Myśli nad wielkością* (120–125). Завяршаецца кніга спісам выдадзеных твораў аўтара: 10 з іх ужо выйшлі, а 9 – у друку. Асобнік маецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 5196 I), Бібліятэцы Расійскай Акадэміі Навук (сігн. XXIX/б 24025). Фрагмент паэмы, як узор стылю І. Быкоўскага, надрукаваў Павел Герц у анталогіі *Zbiór poetów polskich XIX w.*, ks. 1, Warszawa 1959, s. 75–79.

23 *Rozmyślenia wieśniacze przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rossyjskich* (sic!), Wilno, druk. XX. Pijarów, 1799, w 8ce, str. 70.

Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 390978 I).

24. *Wiersz do Najjaśniejszego Imperatora Pawła Piotrowicza*, Wilno 1799.

Ва *Успамінах* І. Быкоўскі называе гэты твор *Wiersz do Najjaśniejszego Pawła Imperatora*.

25. *Nanina, czyli Uprzedzenie zwyciężone: Komedia w 3 aktach przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rosyjskich wierszem ułożona*, w Wilnie, w drukarni dyecezealnej, 1799, w 8ce, k. 4 i 78 s., 4 gr.

Пераклад-перапрацоўка І. Быкоўскага аповесці Вальтэра *Наніна*. Крыніца запазычання не пазначана. Письменнік падае кнігу ў спісе сваіх друкаваных твораў, змешчаным у кнізе *Kościół sławy*. Асобнік захоўваецца ў Бібліятэцы Расійскай Акадэміі Навук (сігн. XXIX/б 26955).

26. *Abukir: Powieść*, Wilno 1799.

Асобнікі не выяўлены. Ва *Успамінах* І. Быкоўскі кажа пра некалькі аповесцяў, выдадзеных у 1799 г., але не называе іх. К. Эстрайхер падае выданне паводле спісу твораў І. Быкоўскага ў 114 нумары газеты “*Kurier Litewski*” (1799).

27. *Fonroz i Adelaida, powieść Sabaudzka przez Ignacego Bykowskiego*, Wilno u XX. Pijar. 1799, w 8ce, str. 43.

Польскія даследчыкі сцвярджаюць, што гэта перадрук перакладу аповесці Ж.Ф. Мармантэля *La Bergère des Alpes* (1766) Т. К. Венгерскага (*Powieści moralne p. Marmontela*, t. I, s. 277–308. Асобнікі ў наш час не выяўлены, а таму немагчыма высветліць: ці І. Быкоўскі выкарыстаў для выдання пераклад Т.К. Венгерскага, ці падаў свой пераклад.

28. *Klaudyna: Powieść*, Wilno 1799.
Асобнікі не выяўлены. Ва *Успамінах* І. Быкоўскі кажа пра некалькі аповесцяў, выдадзеных у 1799 г., але не называе іх. К. Эстрайхер падае выданне паводле спісу твораў І. Быкоўскага ў 114 нумары газеты “*Kuryer Litewski*” (1799).
29. *...mire: Powieść*, Wilno 1799.
Так у газеце “*Kuryer litewski*” (1799, nr 114): першыя чатыры літары не надрукаваны.
30. *Waleria: Powieść*, Wilno 1799.
Выданне зафікасавана ў аўтарскім спісе сваіх выдадзеных твораў у газеце „*Kuryer litewski*” (1799, nr 114). Зусім верагодна, што гэта пераклад-перапрацоўка аповесці Жана П’ера Клары дэ Фларыяна *Валерыя* (*Valérie* 1793).
31. *Sposób pewny sądzenia o guście*, Wilno 1799.
Ва *Успамінах* і ў лісце ад 7.05.1811 г. да А.К. Чартарыскага І. Быкоўскі падае гэты твор (*Sposób sądzenia o guście* ці *Dzieło o guście*) як яшчэ невыдадзены.
32. *Zabawy z sobą samym*, Wilno 1799.
Такое выданне занатаваў К. Эстрайхер (t. XIII, s. 480). Ва *Успамінах* і ў лісце ад 7.05.1811 г. да А.К. Чартарыскага І. Быкоўскі падае гэты твор (pismo) як яшчэ недрукаваны (“Маю яшчэ ў рукапісе”) пад тытулам *Zabawy z sobą samym, w dziesięciu uwagach wierszem*. Асобнікі не выяўлены.
33. *Demokryt, filozof grecki: Komedia*, Wilno 1799.
Такое выданне занатаваў К. Эстрайхер (t. XIII, s. 478). Ва *Успамінах* І. Быкоўскі падае гэты твор як яшчэ недрукаваны сярод драматычных тэкстаў, перакладзеных і перапрацаваных ім. Відавочна, выкарыстана п’еса французскага драматурга Жана Франсуа Рэньяра (1656–1709) *Démocrate amoureux* (1700).
34. *Belizar: Tragedia*, Wilno 1799.
Такое выданне занатаваў К. Эстрайхер (t. XXII, s. 183) на падставе сцвярджэння ў газеце „*Kuryer litewski*” (1799, nr 114). Ва *Успамінах* І. Быкоўскі падае гэты твор як яшчэ недрукаваны сярод сваіх арыгінальных драматычных тэкстаў. Аднак польскія даследчыкі падаюць, што гэтая трагедыя напісана паводле аповесці Ж.Ф. Мармантэля *Belisaire* (1767) на падставе выяўленага рукапіса з праўкамі і заўвагамі Ф. Карпінскага (BUW, rkps 945).
35. *Sydney y Wolsan: Powieść angielska przez Ignacego Bykowskiego, porucznika wojsk rossyjskich*, w Wilnie, w drukarni XX. Pijarów 1799, w 8ce, str. 80.
Трэцяе выданне перакладу-перапрацоўкі аповесці Франсуа Томаса Арно.
36. *Nelson i P. Blanford: Powieść angielska*, Wilno 1799.
Другое выданне пад прозвішчам І. Быкоўскага перакладу аповесці Жана Франсуа Мармантэля *L’Amitié à l’épreuve*.
38. *Przepisy moralne dla moich dzieci*, Wilno, 1799, w 8ce.
Такое выданне занатаваў К. Эстрайхер (t. XIII, s. 479).

39. *Ema i Lemozów powieść rosyjska (z francuzkiego)*, Edycja nowa, Warszawa, w druk. T. Le Brun, 1800, w 8ce, str. 88. 2 złp.
 Ва *Успамінах* І. Быкоўскі не згадвае гэтае выданне. Асобнік захоўваецца ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 58248 I).
40. *Ścieżka do szczęścia rzadko komu znana: Powieść, czyli Myśli z różnych Autorów zebra-
 rane, z przekonaniem serca i umysłu, z dodanemi własnymi uwagami przez Ignacego Bykow-
 skiego, porucznika*, w Grodnie, roku 1803, 48 s.
 Ва *Успамінах* І. Быкоўскі называе гэтае выданне так: *Ścieżka do szczęścia mało komu
 znana*. Асобнік захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве (BN, sygn.
 I. 1572347). Прысвячэнне: “Да сына Януша і дачкі Багумілы, маіх любімых дзетак.
 Ідзіце, дарагія дзеці, я пакажу вам сцежку да шчасця, не кожнаму вядомую”.
40. *Kokietka czyli Przypadki Irysy. Powieść moralna*, Edycja nowa, Warszawa, w druk. Tom.
 Le Brun sukces. P. Dufour, 1803, w 8ce, str. 127.
 Ва *Успамінах* І. Быкоўскі не згадвае гэтае выданне.
41. *Ema i Lemozów, powieść rosyjska*, Edycja nowa. Warszawa, w drukarni Tomasza Le
 Brun, Sukcessora Piotra Dufour 1804, w 8ce, str. 91.
 Ва *Успамінах* І. Быкоўскі не згадвае гэтае выданне. Асобнік захоўваецца ў Яге-
 лонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 32991 I), Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве
 (BN, sygn. I. 481.257), бібліятэцы Асалінэум ва Уроцлаве (Ossolineum,
 sygn. 54627) і бібліятэцы інстытута літаратурных даследаванняў ПАН (Bibl. IBL
 PAN, sygn. F. 429).
42. *Wenera z piany morskiej rodząca się: Opera oryginalnie przez Ignacego Bykowskiego
 wierszem polskim napisana we 2 aktach*, Wilno, u Marc. Dymnińskiego, 1808, w 8ce, 17 k.
 nl., 1 złp.
 Згадваецца ва *Успамінах* сярод недрукаваных арыгінальных “драматычна-ка-
 мічных” твораў.
43. *Demokryt, filozof grecki, mniemany wariat: Komedia w 3 aktach, wierszem przez Igna-
 cego Bykowskiego*, w Wilnie, nakładem i drukiem Marcina Dymniskiego, typogr. Wilen.,
 1808, w 8ce, 1 złp. 15 gr.
 Другое (?) выданне камедыі. Эпіграф: “Ridendo dicere verum, quid vetet”
 (Гарацый, *Сатыры*, 1, 1, 24: “Смяючыся, казаць праўду”). Асобнік захоўваецца
 ў Ягелонскай бібліятэцы (BJ, sygn. 26378 I), Нацыянальнай бібліятэцы ў Вар-
 шаве (BN, sygn. I. 1.572.348) і бібліятэцы інстытута літаратурных даследаван-
 няў ПАН (Bibl. IBL PAN, sygn. F. 428).
44. *W dzień urodzin Jaśnie Wielmożnej Elżbiety z Proszyńskich Gieczewiczowej, gubernato-
 rowej Mińskiej gubernii, Ignacy z Jaxow Bykowski*, w Mińsku, w drukarni gubernskiej
 rządowej, Roku 1823 Novembra 19. v. s., s. 4.
 Верш, прысвечаны жонцы мінскага губернатара Эльжбеце з Прашынскіх Гічэ-
 віч. Не занатаванае ў бібліяграфіях выданне, якое, аднак, ёсць у Нацыяналь-
 най бібліятэцы ў Варшаве (BN, sygn. II. 222.749).

45. *Zygmunt August: Tragedya w pięciu aktach przez Ignacego Bykowskiego.*
Захавалася ў рукапісе (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 1880, s. 213–300). Напісана, відаць, пасля 1806 г. Эпіграф (“Nie Grek, nie Pyrchus, ani obsy siła // Wojna Domowa tych klęsk nabawiła”) з перакладу Войцэха Станіслава Храсцінскага (1665 – пасля 1722) паэмы рымскага паэта Марка Анея Лукана (39–65) *Pharsalia... abo raczej wojna domowa między Pompejuszem a Cezarem* (Оліва 1690). Дзеянне адбываецца на каралеўскім замку ў Пётржаве пад час сойму. Дзейныя асобы: кароль Жыгімонт Аўгуст; каралева Барбара; Забжэзінская, сяброўка каралевы; Бона, маці караля; канцлер Мацееўскі; кракаўскі кашталян Тарноўскі; кракаўскі ваявода Кміта; Баратынскі; Грэк; Свентаслаў; Дабраслаў; генерал; жаўнеры.
46. *Czy reforma M. Lutra przyniosła jaki pożytek dla religii?*
Артыкул (?) І. Быкоўскі даслаў на конкурс *Jaki wpływ miała reforma Lutra do stanu politycznego w Polsce i postępkowi oświecenia narodowego?*, які абвясціла 3 сакавіка 1805 г. Таварыства сяброў навук у Варшаве. У сувязі з неадпаведнасцю тэмы ўмовам конкурсу не разглядалася адпаведнай камісіяй, але чыталася 4 мая 1806 г. на паседжанні літаратурнага аддзелу Таварыства. Згадваецца ва *Успамінах*.
47. *Zoroaster: Trajedia.*
Рукапіс захоўваецца ў бібліятэцы Варшаўскага ўніверсітэта (BUW, sygn. 945).
48. *Westalka: Trajedia.*
Не захавалася¹.
49. *Śmierć Hektora: Trajedia.*
Не захавалася. Аўтар прысвяціў твор расійскаму імператару Аляксандру І.
50. *Adelaida: Trajedia.*
Не захавалася. Магчыма, тое самае, што і пазіцыя 28 у нашым спісе.
51. *Śmierć Jasińskiego, czyli Dobycie Pragi: Trajedia.*
Не захавалася.
52. *Zbrodniarze po śmierci ukarani: Trajedia.*
Не захавалася.
53. *Królowa Bona: Drama.*
Не захавалася.
54. *Alcyra: Drama.*
Не захавалася.
55. *Trzy Gracje: Drama liryczne.*
Не захавалася.

¹ Пра наступныя, падрыхтаваныя І. Быкоўскім кнігі, згадваецца толькі ва *Успамінах* пісьменніка.

56. *Palemon: Drama liryczne.*
Не захавалася.
57. *Sędzia niesprawiedliwy: Drama.*
Не захавалася.
58. *Zwodziel: Komedia w pięciu aktach.*
Не захавалася.
59. *Armida, czyli Fortele miłości: Opera wierszem.*
Не захавалася.
60. *Śmierć Dydony: Opera wierszem.*
Не захавалася.
61. *Rozprawa o poprawie rolnictwa.*
Не захавалася.
62. [Antoine Fantin-Dedsodoards], *Rewolucja Francuska*, t. 1.
Не захавалася. Маецца на ўвазе пераклад кнігі французскага гісторыка Антуана Эцьена Fantin-Dedsodoards (1738–1820) *Histoire philosophique de la Révolution de France, depuis la convocation des notables, par Louis XVI, jusqu'à la séparation de la Convention nationale* (1796).

Ян Баршчэўскі

- *У Полацкай езуіцкай акадэміі*
- *Расклад урокаў у школах Полацкай акадэміі*
- *Расклад заняткаў у Полацкай акадэміі*
- *Спісы студэнтаў Полацкай езуіцкай акадэміі*
- *Загадкі Яна Баршчэўскага*

У ПОЛАЦКАЙ ЕЗУІЦКАЙ АКАДЭМІІ

Пра тое, што Ян Баршчэўскі быў вучнем полацкіх езуітаў, ён сам апавядае у сваіх творах. Ужо з першых старонак *Шляхціца Завальні* мы даведваемся, што Янка¹, “чалавек вучоны, хадзіў у езуіцкую школу, чытаў многа кніжак, гутарыў з вучонымі людзьмі”². “Езуіцкія школы” як месца навучання Янкі ўзнікаюць яшчэ раз у кантэксте “характарыстыкі” Завальнем езуіцкай навукі, калі Янка апавядае пра *Адысею* Гамера (дакладней, каратка пераказвае грэцкія міфы): “І гэтаму вас вучаць езуіты ў школах, навошта ж гэта прыдасца?”³, а таксама тады, калі Завальня згадвае сваіх дзяцей Стася і Юзіка, якія вучацца ў Полацку⁴.

Ва ўступным раздзеле да другога томіка кнігі (*Успаміны пра наведванне роднага краю*) Я. Баршчэўскі згадвае сябра маладосці Атона, з якім пад уплывам штудзіравання грэцкай літаратуры, колісь хацеў “у гэты куток зямлі <...> перанесці ўсе дзівосы свету”⁵. Як успамін аўтара-апавядальніка пра вучобу ў Полацку ўспрымаецца намі раздзел *Полацк*. Гаворка тут ідзе пераважна пра “полацкія школы”, пра спаборніцтвы вучняў малодшых класаў, але ў адным месцы згадваецца і Полацкая акадэмія: “вучні Полацкае акадэміі звычайна да гэтых дзён (да 1 жніўня, пачатку вакацый – М. Х.) рыхтавалі пастаноўку”⁶.

Калі ў хаце Завальні з’яўляецца сляпы Францішак, дзядзька інфармуе свайго прыяцеля, што Янка “скончыў школы ў ксяндзоў езуітаў”⁷. Яшчэ больш звестак пра дачыненні аўтара-апавядальніка з полацкімі езуітамі чытач атрымлівае ад чарговага гасця Завальні – арганіста Андрэя з Расонаў: ён і сам колісь вучыўся ў езуітаў, і ведае пра вучобу пляменніка Завальні: “Янка – філосаф езуіцкае акадэміі <...> Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі”⁸.

Аповесць Я. Баршчэўскага *Драўляны Дзядок і кабета Інсекта* (а таксама іншыя творы пісьменніка) зноў жа сведчаць пра блізкія дачыненні аўтара з полацкімі езуітамі.

Вядома, мы не павінны забываць, што ў мастацкіх творах рэальныя факты з жыцця пісьменніка пераплецены з аўтарскай фантазіяй. А таму будзе няправільна паводле іх рабіць высновы адносна часу (да вайны 1812 г. ці пасля яе) і месца (калегіум ці

¹ Лічыцца, што прататыпам пляменніка тытульнага героя кнігі з’яўляецца сам Ян Баршчэўскі.

² Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Варшава 2012, с. 390.

³ *Ibidem*.

⁴ Зыходзячы з таго, што пісьменнік мог падаць тут імёны сваіх рэальных стрыечных братоў (шырэі – сваякоў), мы, прааналізаваўшы спісы полацкіх вучняў малодшых класаў, прыйшлі да высновы, што ягоны дзядзька („stryj” неабавязкова азначаў брата бацькі!) меў прозвішча Дукшынскі, бо звярнулі ўвагу: у снежні 1817 г. Станіслаў Дукшынскі быў вучнем трэцяга класа, а Юзаф Дукшынскі – другога. Братоў, якія б называліся Стась і Юзік, у Полацкай езуіцкай калегіі больш не было. Гл.: М. Хаўстовіч, *Анатомія тэксту*, “Acta Albaruthenica” 2011, t. 11, s. 37–38.

⁵ Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня...*, с. 432.

⁶ *Ibidem*, с. 437.

⁷ *Ibidem*, с. 458.

⁸ *Ibidem*, с. 475.

Акадэмія) навучання пісьменніка. Пісаць біяграфію Я. Баршчэўскага трэба, бясспрэчна, паводле пэўных гістарычных дакументаў. Менавіта дакументамі варта падмацоўваць выказванні першага біёграфа пісьменніка Рамуальда Падбярэскага, які ў сваім вядомым нарысе імкнецца стварыць вобраз рамантычнага паэта, жыццё якога “з’яўляецца адным пастаянным самаахвяраваннем – дзеля паэзіі”¹.

З ягонага артыкула можна даведацца, што Я. Баршчэўскі “яшчэ ў Полацку, у калегіі езуітаў, будучы малым хлапчуком <...> пісаў ужо вершы, за што рана заслужыў мянушку вершаскладальніка”², што Я. Баршчэўскі быў “бурсаком” ці “бедным шкалярком”, што Я. Баршчэўскі закончыў вучобу ў Полацку “з атэстатам кандыдата”³.

Фактычна, ані слова не сказаўшы пра Полацкую акадэмію, Р. Падбярэскі сцвярджае, што пісьменнік вучыўся ў ёй: ступень кандыдата можна было атрымаць не ў калегіі, а толькі ў Акадэміі⁴. Юльян Барташэвіч, які асабіста ведаў Я. Баршчэўскага, у некралозе, часам спарачаючыся-іранізуючы з выказваннямі Р. Падбярэскага, фактычна толькі паўтарае “першага біёграфа” і анічога новага не дадае пра вучобу пісьменніка ў Полацку.

Аніякіх новых матэрыялаў пра полацкі перыяд жыцця Я. Баршчэўскага не будуць мець у сваім распараджэнні аўтары нататак у энцыклапедыях і бібліяграфічных слоўніках XIX–XX стст. Нават Ян Гіжыцкі, аўтар надзвычай цікавае працы пра Полацкую акадэмію, не адшукаў аніякіх дакументаў пра беларускага пісьменніка. Ён адно толькі дае ягоную біяграфію на падставе ўсё тых жа энцыклапедыяў у раздзеле *Вядомыя выхаванцы беларускіх езуітаў*⁵.

У 1924 г. у зборніку *Z filareckiego świata* Генрык Масціцкі надрукаваў успаміны Эдварда Тамаша Масальскага⁶, колішняга студэнта Полацкай акадэміі. У іх ёсць

¹ Р. Падбярэскі, *Беларусь і Ян Баршчэўскі* [у:] Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Варшава 2012, с. 372.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*, с. 375. Паводле новых інфармацый, атэстат кандыдата Я. Баршчэўскі пад час вучобы не атрымаў. Так, 26 верасня 1834 г. у сваёй заяве на імя рэктара Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта Я. Баршчэўскі піша: “Окончив курс наук в бывшей Полоцкой Эзуитской Академии, не мог я получить надлежащий мне аттестат по причине непредвиденного удаления сего Ордена из пределов государства Российского, ныне же желая принять на себя обязанности учителя латинского языка, прошу Ваше Превосходительство приказать сделать мне экзамен и снабдить для сего предмета законным аттестатом”. Гл.: <http://urfinwe.livejournal.com> [доступ: 31.08.2013]. У Расійскай імперыі ступень кандыдата прысуджалася студэнтам, якія паспяхова закончылі ўніверсітэт (акадэмію ці ліцэй) і падалі пісьмовую працу. Яна давала права на атрыманне чыну калежскага сакратара (10 клас). У 1834 г., як сведчыць заява, – Я. Баршчэўскі меў чын губернскага сакратара (12 клас). Да заявы Я. Баршчэўскі далучыў толькі пісьмовую працу на латыні. Словы пісьменніка пра неатрыманне атэстат з прычыны раптоўнага выгнання езуітаў ў 1820 г., здавалася б, пацвярджаюць інфармацыю з артыкулаў Р. Падбярэскага і Ю. Барташэвіча пра тое, што Я. Баршчэўскі быў “калегам” на школьнай лаўцы Гаўдэнтэя Шапялёвіча (г. зн., вучыўся ў Полацку да сакавіка 1820 г.), які сапраўды пакінуў Акадэмію ў сувязі з выгнаннем езуітаў, хоць і насцярожвае той факт, што Я. Баршчэўскі быў студэнтам ледзь не да трыццаці гадоў (калі прыняць за год нараджэння 1790).

⁴ Можна дапусціць, што Я. Баршчэўскі ўсё ж у 1834 г. быў дапушчаны да экзамену і атрымаў ступень кандыдата Полацкай акадэміі, а таму сябры і знаёмыя маглі называць яго так.

⁵ J. G., *Materyaly do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych*, Kraków 1905, s. 243–244.

⁶ Эдвард Тамаш Масальскі (1799–1879) нарадзіўся пад Нясвіжам (Рудаўка), але дзіцячыя гады прайшлі на Ігуменшчыне. Пасля выгнання езуітаў працягваў вучобу ў Віленскім універсітэце, належаў да таварыства філарэтаў, быў арыштаваны ў 1823 г., але ў хуткім часе вызвалены і працягваў навуку. У рамане *Пан Падстолиця* (1831–1833) закрануў актуальныя праблемы грамадскага і сацыяльна-эканамічнага жыцця на Беларусі. Жыў і працаваў у Пецярбургу, на Валыні, Варшаве. Апошнія гады жыцця правёў у Лювене, дзе жыў у сына Урбана, прафесара Лювэнскага ўніверсітэта.

згадка і пра Я. Баршчэўскага: “У 1816 годзе мы закончылі пяты клас школаў магілёўскіх, і бацька завёз нас у Полацкую езуіцкую акадэмію. Наняў для нас кватэру і стол у горадзе ў нейкае пані Масынінай, італьянкі, удавы кандыгара. Адрэкамендаваў кс. Ландэсу, правінцыялу, і рэктару Акадэміі кс. Бжазоўскаму, і былі мы запісаны ў пачат вучняў факультэта вольных навук на філасофскае аддзяленне. Факультэтаў было тры ў Акадэміі, а менавіта: факультэт моваў, факультэт вольных навук і факультэт тэалагічны¹. Але факультэт вольных навук дзяліўся на тры аддзяленні: 1. уласна “вольных навук”, дзе выкладалася: майстэрства вершаскладання, красамоўства, усеагульная гісторыя, старажытнасці, а таксама выяўленчае мастацтва, музыка і г. д.; 2. на філасофскім выкладалі логіку, метафізіку, дыялектыку, этыку, натуральную тэалогію, таксама матэматыку чыстую і прыкладную, фізіку, хімію, і натуральную гісторыю; 3. на юрыдычным было права натурны, права кананічнае, рымскае і краёвае цывільнае і крымінальнае, а таксама судовы працэс. На першых двух аддзяленнях гэтага факультэта ўсе навукі былі на латыні і перапоўнены сілагізмамі, усё паводле даўнейшых аўтараў. <...> пачалі мы наведваць лекцыі. Юзаф, жвавейшы за мяне, спрытнейшы і схільны хутчэй да паэзіі, чым да рэфлексіўных навук, змудзіўся філасофскім аддзяленнем і перайшоў на літаратурнае, г. зн. на ўласна вольных навук. А з тае прычыны, што там яму ўсё ішло так лёгка, што не патрабуючы працаваць дома, бо лекцыі памятаў на слых, дык пачаў больш часу прысвячаць пісанню вершаў, а таксама і на крыху задоўгія спатканні з калегамі. Сярод іх было нямала працавітых і стараных, як напрыклад, на юрыдычным аддзяленні Данат Жаброўскі, Канстанцін Сербіновіч, Пятро Эліяшэвіч; на літаратурным – Шапялёвіч і Баршчэўскі. Гэтыя абодва шмат мелі паэтычнага натхнення, і калі б ім трапіўся лепшы прафесар, пэўна б пакінулі пасля сябе лепшыя творы, чым тыя, якія выдалі. Але шмат таксама сярод іх было і панічыкаў, якія мала вучыліся, трацячы шмат часу на забавы, дазваляючы сабе нават карты і розныя выбрыкі, нягледзячы на суровасць езуіцкага нагляду. З ліку тых гулякаў прыцельскія дачыненні з намі мелі Камароўскія, Жаброўскія, браты Даната, Петрыкоўскія, іхнія сваякі Юрэвічы, Беніслаўскія – усе беларусы, хлопцы добрыя і пачцівыя, але ў Акадэмію хадзілі толькі для формы, хутчэй дзеля забавы”².

Тое, што браты Масальскія маглі апынуцца ў Акадэміі ўвосень 1816 г., ускосна пацвярджаецца іншымі крыніцамі. Так, “Kalendarzyk na Rok Pański 1815” паведамляе, што Тамаш і Юзаф Масальскія былі выдатнікамі ў III класе (звесткі для календара падрыхтаваны ў сярэдзіне 1814 г.) Магілёўскай езуіцкай калегіі. А г. зн., што браты ў 1814/1815 навучальным годзе хадзілі ў клас паэтыкі (IV), а ў 1815/1816 – у клас рыторыкі (V) і, закончыўшы калегію, маглі ў тым жа 1816 г. запісацца ў Полацкую Акадэмію.

Аднак звяртаюць на сябе ўвагу пэўныя недакладнасці ва ўспамінах Э.Т. Масальскага. Па-першае, Алаіз Ландэс (1767–1844) правінцыялам езуітаў быў у 1809–1814 гг., а з 1814 да 1 жніўня 1817 г. выконваў абавязкі рэктара Акадэміі³. Адпаведна

¹ Навучанне на тэалагічным факультэце доўжылася 4 гады. Студэнт, які не здаваў экзамен пасля першага года, пераходзіў на г. зв. ніжэйшы курс і два гады вывучаў маральную тэалогію; калі не здаваў экзамен пасля другога года, дык яшчэ год вывучаў маральную тэалогію. Гл.: *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach polski i Litwy: 1564–1995*, oprac. L. Grzebień SJ, Kraków 2004, s.691.

² E.T. Massalski, *Z pamiętników (1799–1824)* [w:] *Z filareckiego świata: Zbiór wspomnień z lat 1816–1824*, Warszawa 1924, s. 247–248.

³ *Encyklopedia wiedzy o jezuitach...*, s. 354.

Раймунд Бжазоўскі¹ (1763–1848) у 1814–1816 гг. быў канцлерам Акадэміі, а з 1 жніўня 1817 – рэктарам². Зрэшты, недакладнасці невялікія. Вось толькі здзіўляе той факт, што мемуарыст не памятае свайго першага рэктара Акадэміі. Па-другое, у памяці мемуарыста не захавалася дакладная інфармацыя пра падзел роднага факультэта на структурныя адзінкі (курсы, аддзяленні ці класы)³.

Крыніцы падаюць, што ў Акадэміі існаваў факультэт філасофскіх і вольных навук, які меў чатыры аддзяленні (класы): I клас (або клас логікі і метафізікі), дзе выкладаліся: логіка, дыялектыка, метафізіка, этыка або маральная філасофія, палітычная эканомія і статыстыка, геаметрыя і салідаметрыя, заалогія; II клас (або клас фізікі), дзе выкладаліся: фізіка, эксперыментальная фізіка, хімія, мінералогія, трыганометрыя; III клас (або клас прыкладной матэматыкі), дзе выкладалася: прыкладная матэматыка, астраномія, грамадзянская і вайсковая архітэктура, батаніка; IV клас (або клас красамоўства⁴), дзе выкладалася: вершаскладанне, красамоўства свецкае, красамоўства касцельнае, грамадзянскае права і дыпламатыя, усеагульная гісторыя. Звычайна, маладыя людзі запісваліся на першы курс (аддзяленне, клас) – на логіку і метафізіку, закончыўшы які мелі права вучыцца на другім курсе – на аддзяленні фізікі. А вось трэці курс большасць студэнтаў прапускала, адразу запісваючыся на аддзяленне красамоўства і права.

Першы год навучання ў Полацку (1816/1817) – паводле мемуарыста – браты Масальскія завяршылі паспяхова: Юзаф атрымаў “ступень студэнта вольных навук”, а Эдвард Тамаш – “студэнта філасофіі”. Вакацыі яны правялі на Ігуменшчыне, удзельнічалі ў выбарах павятовых чыноўнікаў ад шляхты. І гэта яшчэ адзін аргумент, што Масальскія з 1816 г. вучыліся ў Полацку: выбары сапраўды адбыліся летам 1817 г. у Мінску.

Другі год навучання (1817/1818) браты закончылі з “патэнтамі кандыдатаў”.

А пра трэці год (відавочна, 1818/1819) Э.Т. Масальскі пачынае гаворку з таго, што згадвае сваіх сваякоў з Наваградчыны Рафала і Атона Слізьняў, якія нібыта толькі прыехалі ў Полацк. Аднак тут яшчэ раз памыляецца мемуарыст: як сведчаць успаміны Атона Слізьня, ён і ягоныя браты пачалі вучобу ў Полацкім калегіуме ў 1816 г. Гэта пацвярджае і часопіс “Miesięcznik Połocki”: Рафал у снежні 1817 г. быў выдатнікам у II класе. А вось інфармацыя пра “суседзяў з Калюжыц Валента і Карла Ваньковічаў” дакладная: будучы славуты мастак і ягоны брат вучыліся ў Полацку з 1816 г. Цікавымі падаюцца згадкі пра выданне рукапіснага штотыднёвага часопіса, у якім змяшчалі свае літаратурныя творы наступныя асобы: Генрых Віткоўскі, Юзаф Сурын, два Шадурскія, Багамалец, Аркадзь Рашкоўкі, Юзаф Касакоўскі, Раман Ляхніцкі, Караль Ваньковіч і Эдвард Тамаш Масальскі. Дзіўна, але сярод аўтараў часопісаў няма ні Яна Баршчэўскага, ні Гаўдэнтэя Шапялевіча – таленавітых, па словах мемуарыста, паэтаў-студэнтаў. Гэты год Э.Т. Масальскі завяршае са “ступенню магістра філасофіі і кандыдата абодвух праў”⁵.

Пра чацвёрты (1819/1820) год навучання мемуарыст паведамляе, што яго калегі абралі прэфэктам садалісаў, а пасля падрабязна апісвае выгнанне езуітаў з Полацка.

¹ Відавочна, Э.Т. Масальскі гаворыць пра яго, а не пра генерала ордэна езуітаў (з 14.09.1805 г.) Тадэвуша Бжазоўскага (1749–1820), які 1 студзеня 1816 г. быў высланы ўладамі з Пецярбурга ў Полацк. Раймунд Бжазоўскі з 1816 г. быў асістэнтам генерала закону.

² *Encyklopedia wiedzy o jezuitach...*, s. 73.

³ Дапускаем, што першы курс (аддзяленне логікі і метафізікі) маглі называць “філасофіяй”.

⁴ Ці “права і красамоўства”.

⁵ E. T. Massalski, *Z pamiętników...*, s. 254.

Атрымліваецца, што Э.Т. Масальскі чатыры (няпоўныя, праўда) гады вучыўся ў Полацкай езуіцкай акадэміі. Самае галоўнае, успаміны даюць падставы меркаваць, што Юзаф Масальскі вучыўся на “літаратурным аддзяленні” разам з Я. Баршчэўскім і Г. Шапялёвічам. Што датычыць Г. Шапялёвіча, то ён – 1800 года нараджэння¹ – зусім рэальна мог быць аднакурснікам Ю. Масальскага, таксама 1800 года нараджэння. Аднак жа Я. Баршчэўскі, старэйшы за іх абодвух ці то на 6, ці то на 10 гадоў, відавочна, не мог вучыцца разам з імі. Гэта было колісь прычынаю не даваць веры ўспамінам Э.Т. Масальскага; мы лічылі, што мемуарыст проста згадвае пісьменніка, што вучыўся ў тых самых езуітаў, што і ён. Немалаважным было і тое, што Я. Баршчэўскі паходзіў з беднай шляхты (магчыма, ягоны бацька, уніяцкі святар з Мурагоў ля Нешчарды, нават і не быў шляхецкага паходжання): цяжка было дапусціць, што чалавек з беднай сям’і мог вучыцца ў Акадэміі пасля 25 гадоў.

А таму патрэбныя былі іншыя, пажадана дакументальныя сведчання побыту Я. Баршчэўскага ў Акадэміі. Ведаючы, што полацкія езуіты выдавалі ў сваёй друкарні (дзейнічала ў Полацку з 1787 да 1820 г.) календары, у якіх змяшчалі спісы выдатнікаў – студэнтаў Акадэміі і вучняў калегіума, мы заняліся пошукамі гэтых выданняў². Высветлілася, што колісь існавалі: “*Kalendarz polityczny Połocki na Rok Pański 1802*” (а таксама і на 1803), “*Kalendarz na Rok Pański 1814*” (а таксама і на 1815) і “*Kalendarzyk na Rok Pański 1816*” (а таксама і на 1817–1819 гг.). На жаль, выданні езуітаў вельмі кепска захаваліся. А ў тых, якія нам сёння даступныя, Я. Баршчэўскага ў спісах выдатнікаў няма.

Няма Я. Баршчэўскага і ў спісах выдатнікаў полацкіх школ³, што друкаваліся і ў календарых, якія выдаваліся Віленскім універсітэтам. Справа ў тым, што толькі ў часы Паўла I езуіты мелі надзвычай карысныя ўмовы для развіцця школьнае адукацыі. Ім меркавалася нават аддаць Галоўную школу Вялікага Княства Літоўскага (былую Віленскую езуіцкую акадэмію), але сітуацыя змянілася, калі на троне апынуўся Аляксандар I. Заснаваны ім Віленскі ўніверсітэт атрымаў права нагляду над усім школьніцтвам заходніх губерняў Расіі. Езуіцкія калегіумы Беларусі мусілі падпарадкоўвацца Віленскаму ўніверсітэту, які патрабаваў дастасавання навучальных праграмаў да ўласных вымогаў. Фактычна, да 1812 г. уся справаздачная дакументацыя Полацкага калегіума накіроўвалася ў Вільню. Менавіта там, у архіве ўніверсітэта мусілі захоўвацца і спісы вучняў езуітаў. Вядома, універсітэт дасылаў свае справаздачы ў Міністэрства народнае асветы, якое сёе-тое з гэтых справаздач друкавала ў зборніках *Периодическое сочинение об успехах народного просвещения* (1803–1817).

Аднак звестак пра Я. Баршчэўскага і ў зборніку, і ў архіве Міністэрства народнае асветы пакуль не выяўлена.

На шчасце, езуіты пачатку ХХ стагоддзя парупіліся пра тое, каб мець у сябе копіі дакументаў, якія датычылі дзейнасці свайго ордэна ў 1773–1820 гг., у г. зв. “беларускі перыяд”. Дзеля гэтага ў Пецябург быў накіраваны Франсуа Гайар (1861–1932), які чатыры гады (1908–1911) працаваў у расійскіх архівах. Сёння зробленыя ім копіі захоўваюцца *Archivum Romanum Societatis Iesu* (Рым) як г. зв. *Collection Gaillard*.

¹ Так пададзена ва ўсіх вядомых нам біяграмах Г. Шапялёвіча.

² Часам спісы выдатнікаў далучаліся да г. зв. праграмаў навучання: *Zebranie nauk, z których uczniowie szkół połockich XX. Jezuitów dadzą dowód rocznego postępu*, w Połocku, Roku 1810, mca lipca, 23 dnia.

³ У “*Kalendarzyku politycznym na Rok 1810, dla Wydziału Uniwersytetu Imperatorskiego Wileńskiego*” (s. 117) сярод выдатнікаў “ніжэйшых” класаў згадваецца Мацей Баршчэўскі.

Сярод іх – асобныя дакументы, якія могуць асвятліць невядомыя старонкі жыцця Я. Баршчэўскага ў Полацку. Маём на ўвазе копіі спісаў студэнтаў Акадэміі за 1812/1813, 1813/1814, 1815/1816, 1817/1818, 1818/1819 і 1819/1820 навучальныя гады. (Адсутнічае спіс студэнтаў за 1816/1817 н. г.).

Дакументы пісаныя на латыні, адно толькі прозвішчы пададзены ў іх польскай форме. Усе яны выкананы адным почыркам (іншым почыркам пададзена інфармацыя пра атрыманне навуковых ступеняў). У іх ёсць недакладнасці, праўкі, памылкі.

Звяртаем увагу на той факт, што спісы студэнтаў чамусьці няпоўныя. Паводле іх у Полацкую акадэмію ў 1812–1815 і 1817–1819 гг. (цягам гэтых шасці навучальных гадоў) запісаўся 361 чалавек (вядома, гаворка пра штогадовыя запісы на курсы). Пададзім дадзеныя ў табліцы.

	Logika	Fizyka	Matematyka	Wymowa	Teologia. R. 1	Teologia. R. 2	Teologia. R. 3	Teologia. R. 4	Teologia dogmatyczn a	Teologia moralna	Усяго
1812/1813	13	6	2		2	2					25
1813/1814	15	3	-		3	1	1			2	25
1814/1815	21	14	2	7					4	1	49
1815/1816	30	13	5	12					3	1	64
1817/1818	19	16	4	9					8	2	58
1818/1819	21	18	3	11	9	3	2	1			68
1819/1820	41	11	2	5	2	5	2	3		1	72
											361

У той жа час вядома, што студэнтаў у Полацку было значна больш. Напрыклад, Ян Гіжыцкі, які на аснове зборніка *Периодическое сочинение об успехах просвещения*, падае, што ў Акадэміі ў 1813/1814 н. г. навучаліся 84 студэнты: на тэалагічным факультэце – 25, на філасофскім – 29, на моўным – 30, а ў 1814/1815 н. г. адпаведна – 25, 66 і 45; у тым ліку: 50 езуітаў, 11 базыльян, 10 ксяндзоў і 63 свецкія асобы¹.

У дакументах з калекцыі Ф. Гайара тройчы згадваецца Я. Баршчэўскі: яго прозвішча ёсць у спісах студэнтаў, якія запісаліся ў Акадэмію на 1813/1814 (*Joannes Barszczewski, Annorum 21, filius Joannis, ex destr. Polocensi*), 1814/1815 (*Joannes Barszczewski, Annorum 22, filius Joannis, ex destr. Polocensi*) і 1815/1816 навучальныя гады (*Joannes Barszczewski, Annorum 23, filius Joannis, ex distr. Polocensi*)². Як вынікае з запісаў, цягам трох гадоў будучы літаратар вучыўся на факультэце філасофіі і вольных навук: спачатку на першым курсе (класе), якія часцей называлі аддзяленнем логікі і метафізікі, пасля на другім (ці на аддзяленні фізікі) і, урэшце, на чацвёртым (ці на аддзяленні красамоўства і права), прамінаючы, як і большасць студэнтаў, трэці курс (ці аддзяленне матэматыкі).

А самае каштоўнае тое, што на падставе дадзеных дакументаў мы можам больш-менш дакладна назваць год нараджэння Я. Баршчэўскага. Калі ў верасні³ 1813 г. яму

¹ Відавочна, Я. Гіжыцкі (ці крыніца, якую ён выкарыстоўвае) памыліўся: 25+66+45=136, а 50+11+10+63=134.

² Archivum Romanum Societatis Iezu, Rzym, Coll. Gaillard, sch. 34, Russia No 4, s. 266, 267v, 269.

³ Найбольш верагодна, што запіс у Акадэмію адбываўся ў сярэдзіне верасня. І, вядома, падавалася поўная колькасць гадоў на момант запісу. (У адной з публікацый У. Мархель колісь выказаў меркаванне – несумненна, інтуітыўнае – што пісьменнік прыйшоў на свет на Купалле і з гэтай прычыны быў названы Янам).

21, у верасні 1814 г. – 22, а ў верасні 1815 г. – 23 гады, дык г. зн., што **нарадзіўся Ян Баршчэўскі ў 1792 г.**¹. Месца нараджэння пісьменніка пазначана як Полаччына, а імя бацькі – Ян. Важна тое, што ўсе тры спісы падаюць аднолькавую інфармацыю пра Я. Баршчэўскага.

Усе тры гады на адным курсе з Янам Баршчэўскім вучыліся: Данат Жаброўскі, Гіяцынт Васілеўскі і Стафан Кресоўскі. Два гады аднакурснікамі пісьменніка ў Акадэміі былі: Павел Гаеўскі, Севярын Мацілевіч, Ігнат Мацілевіч, Стафан Багушэвіч, Аўгуст Маліноўскі, Язафат Войдак, Сільвестар Стафаноўскі і Вінцэнт Цеханоўскі. Цікава таксама адзначыць, што Данат Жаброўскі, Севярын Мацілевіч, Стафан Багушэвіч у 1809 г. з’яўляліся аднакласнікамі Мацея Баршчэўскага ў Полацкай езуіцкай калегіі. Прыняўшы пад увагу шматлікія памылкі ў “*Kalendarzyku politycznym na rok 1810*”, у якім друкаваўся спіс выдатнікаў “полацкіх школ ксяндзоў езуітаў”, можам сцвердзіць, што там ідзе гаворка пра Яна, а не Мацея Баршчэўскага. А з гэтага вынікае, што “полацкім шкаляром” Ян Баршчэўскі стаў толькі ў верасні 1807 года, маючы 15 гадоў. Закончыўшы летам 1812 г. калегію, ён разам са сваімі аднакласнікамі ў верасні 1813 года запісаўся на першы курс Акадэміі.

Застаецца адкрытым пытанне пра час, калі Я. Баршчэўскі пакінуў Акадэмію. Пададзенае намі вышэй выказванне Э.Т. Масальскага павінна было б схіліць да думкі, што і ў 1816/1817 н. г. пісьменнік усё яшчэ заставаўся ў Полацку. Але, па-першае, аўтар-апавядальнік *Шляхціца Завальні* ўвосень 1816 года сцвярджае, што ён ужо амаль год як не быў у Полацку (можна думаць, пакінуў *alma mater* напрыканцы 1815 ці напачатку 1816 г., не закончыўшы навучальны год). Па-другое, Э.Т. Масальскі, паўторым яшчэ раз, проста згадвае ва ўспамінах свайго знаёмага Я. Баршчэўскага, які колісь вучыўся ў полацкіх езуітаў.

Лічым патрэбным зазначыць, што паводле дакументаў з калекцыі Ф. Гайара браты Масальскія запісаліся ў Акадэмію на 1817/1818 н. г. (прычым – у студзені 1818 г.) на аддзяленне логікі і метафізікі (г. зн. на першы курс). Праўда, адсутнічае спіс студэнтаў 1816/1817 н. г., дык можна дапусціць, што Масальскія курс логікі паўтаралі, каб у 1818/1819 н. г. запісацца на аддзяленне фізікі, а ў 1819/1820 н. г. – на аддзяленне красамоўства. Апошняе пацвярджаецца спісам студэнтаў на 1819/1820 н. г.: Э.Т. Масальскі ў ліку тых, хто вывучае права (і красамоўства). Ягоны брат Юзаф у паперах ARSI сустракаецца толькі аднойчы: у студзені 1818 г. запісаны ў клас логікі.

Апрача таго, што спісы (копіі спісаў), якія захаваліся ў калекцыі Ф. Гайара, няпоўныя, яны яшчэ ўтрымліваюць дадзеныя, якія не пацвярджаюцца іншымі крыніцамі. Маём на ўвазе інфармацыю пра гады нараджэння (узрост, колькасць гадоў) шэрагу вядомых людзей XIX стагоддзя, якія вучыліся ў Полацкай езуіцкай акадэміі.

Так, напрыклад, Паўлу Гаеўскаму² – паводле ARSI – у 1813 г. – 17 гадоў, у 1814 – 19, у 1815 – 20, г. зн., ён нарадзіўся ў 1795–1796 г. У той час як энцыклапедыі падаюць

¹ Вядома, можна акрэсліць час, калі прыйшоў на свет Ян Баршчэўскі больш шырока: **ад кастрычніка 1791 па верасень 1792 года.**

² Павел Гаеўскі, цэнзар, сапраўдны таемны радца і перакладчык, закончыў Полацкую езуіцкую акадэмію ў 1816 г. са ступенню магістра. З 1818 г. пачаў працу ў Дэпартаменце духоўных спраў новаўтворага Міністэрства духоўных спраў і народнай асветы. З 1825 г. у канцэлярыі Міністэрства народнай асветы (да 1864 г.). Адначасна ў 1826–1843 гг. быў цэнзарам Галоўнага цэнзурнага камітэта (Пецябургскі цэнзурны камітэт). Перакладаў з польскай і французскай моў, у тым ліку кнігі: Ф. Мосальскі, *Пан Подстолич* (1830–1833); Ф. Бернатовіч, *Поята, дочь Лездейки, или Литовцы в XIV столетии* (1832–1833). Памёр у 1875 г. Сын Віктар – вядомы пушкініст – выходзіўся ў пансіёне Яна Эйнерлінга.

іншую дату – 16(27).08.1797 г¹. Атрымліваецца, што пры запісе ў Акадэмію юнаку дадалі год-другі.

Канстанціну Сербіновічу² – паводле ARSI – у 1814 г. 18 гадоў, а ў 1815 – 19, г. зн., ён нарадзіўся ў 1796 г. У навуковай літаратуры ягоны год нараджэння падаецца парознаму: “около 1795 г.”³, “1797*³⁴ і “01.07.1797”⁵.

Гаўдэнты Шапялевічу⁶ – паводле ARSI – у 1815 г. было 17 гадоў, а ў 1819 – 21, г. зн., ён 1798 г. н. Аднак ва ўсіх біяграфічных слоўніках⁷ сцвярджаецца, што паэт нарадзіўся ў 1800 г. А гэта азначае, што ён у 15-гадовым узросце стаў студэнтам Акадэміі. [Паводле “Kalendarza na Rok Pański 1815” Г. Шапялевіч у 1814 г. быў выдатнікам у IV класе Полацкага калегіума (як, дарэчы, і Валенты і Карл Ваньковічы); закончыўшы V клас, ён мог стаць у 1815 г. студэнтам Акадэміі].

Базылю Лужынскаму⁸ – паводле ARSI – у 1814 г. было 22 гады, а ў 1815 – 23, н. зн., ён нарадзіўся ў 1792 г. У энцыклапедыях год ягонага нараджэння падаецца парознаму: часцей за ўсё як 1791⁹, але часам з пазначэннем “па іншых звестках 1786 або 1787”¹⁰.

У дакументах з калекцыі Ф. Гайара Антоні Зубка¹¹, уніяцкі святар, а пазней праваслаўны архіепіскап, (1797–1884) згадваецца адзін раз: сярод запісаных на адзяленне фізікі ў 1817/1818 н. г. як грэка-ўніяцкі клірык. Ягоны ўзрост не пададзены.

¹ Н.Г. Охотин, *Гаевский Павел Иванович* [в:] *Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь*, Москва 1989, т. 1, с. 511.

² Канстанцін Сербіновіч, цэнзар, рэдактар, мемуарыст, кандыдат Полацкае езуіцкае акадэміі. З 1818 г. служыў без “жалованія” ў Замежнай калегіі, а пасля, па словах П. Вяземскага, “чиновником по особым поручениям при Карамзине”, пасля – у Міністэрстве народнае асветы. З 1836 г. – у Св. Сінодзе на кіраўнічых пасадах. Быў таксама рэдактарам “Журнала Министерства народного просвещения”.

³ К. Здравомыслов, *Сербинович Константин Степанович* [в:] *Русский биографический словарь*, изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцова, Санкт-Петербург 1904, т. 18, с. 347.

⁴ Д.А. Хитров, *Сербинович Константин Степанович* [в:] *Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь*, Москва 2007, т. 5, с. 587.

⁵ *Сербинович Константин Степанович* [в:] <http://ru.wikipedia.org> [доступ: 1.09.2013].

⁶ Гаўдэнты Шапялевіч, паэт, сябра Я. Баршчэўскага, магістар філасофіі і кандыдат вольных навук, пасля закрыцця Полацкае езуіцкае акадэміі служыў у 1820–1830 гг. у Пецяярбурзе ў Дэпартаменце духоўных спраў замежных веравызнанняў у чыне калегскага сакратара. У 1830–1834 гг. працаваў настаўнікам лацінскае мовы ў Віцебскай гімназіі, адкуль звольнены па справе Т. Лады-Заблоцкага. Супрацоўнічаў з альманахам “Niezabudka” і газетаю “Tygodnik Petersburski”.

⁷ Л[ев] Ш[тернберг], *Шепелевич (Родислав Иосафатович Лазаревич-Шепелевич)* [в:] *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона*, С.-Петербург 1903, т. XXXIXа, с. 485.

⁸ Маецца на ўвазе Архіепіскап Полацкі і Віцебскі Васілій, дзеяч уніяцкай, а пазней праваслаўнай царквы на Беларусі.

⁹ А. Хотеев, М.М. Носко, Е.Н. Филатова, *Василий (Лужинский Василий-Бенедикт Стефанович)* [в:] *Православная энциклопедия*, Москва 2004, т. 7, с. 88–89.

¹⁰ А.М. Філатава, *Лужынскі Васіль Венядзікт* [у:] *Асветнікі зямлі беларускай: X – пачатак XX ст.: Энцыклапедычны даведнік*, Мінск 2001, с. 262.

¹¹ Архіепіскап Антоні [А. Зубка] ва ўспамінах *О греко-унитской церкви в западном крае* пісаў: “Езуіты вучылі, што дзеці святароў – незаконнанароджаныя, бо па кананічнаму праву святары не павінны жаніцца. З гэтай прычыны дзеці святароў, каб пазбегнуць глумлення, хавалі сваё паходжанне і пераходзілі на лацінства; у ліку такіх быў і мой родны брат. Адзін далёкі сваяк, сын святара Мугароўскае царквы Иван Баршчэўскі, выхаванец езуітаў, стаўшы пазней польскім літаратарам і апісваючы сваё жыццё і сваё стаўленне да бацькі, аніводным словам не згадаў, што яго бацька быў уніяцкім святаром, а назваў яго шляхціцам з Мурагоўскай ваколіцы” (“Русский вестник”, т. 53, 1864, сентябрь, с. 287).

Вінцэнт Ліпскі (1795–1875), пазнейшы рымска-каталіцкі біскуп вучыўся не толькі ў Месціслаўскай езуіцкай школе¹, але і ў Полацкай езуіцкай акадэміі: у 1817/1818 н. г. у класе фізікі, 1818/1819 – на першым, а ў 1819/1820 – на другім курсах дагматычнай тэалогіі. У верасні 1819 г. яму 23 гады², паходзіў ён з Клімавіцкага павета³, а бацьку ягонага звалі Язэп.

Эдварду Тамашу Масальскаму – паводле ARSI – у студзені 1818 г. – 18 гадоў, а ў спісе на 1819/1820 н.г. – 20. Першы запіс адпавядае сапраўднасці (мемуарыст нарадзіўся 23 лістапада 1799 г.⁴), а другі можа быць дакладным толькі ў тым выпадку, калі студэнт запісаўся ў Акадэмію не ў верасні, а ў лістападзе – пасля ці напярэдадні свайго дня нараджэння.

Дакументы ARSI, нягледзячы на шэраг недакладнасцяў, якія ўдалося выявіць у спісах, з’яўляюцца важнай крыніцай інфармацыі. Не выклікае сумнення, што Ян Баршчэўскі у 1813–1816⁵ гг. быў студэнтам Полацкай езуіцкай акадэміі, а годам ягонага нараджэння сёння з вялікай доляй верагоднасці можна лічыць 1792.

Рамуальд Падбярэскі ў адным са сваіх лістоў да Юзафа Ігнацы Крашэўскага называў Яна Баршчэўскага ў 1842 г. “50-гадовым дзядулькаю”⁶. Відавочна, з прыватных размоў ён ведаў узрост пісьменніка. Аднак у артыкуле-прадмове да *Шляхціца Завальні* (1844) Р. Падбярэскі падае 1794 год у якасці даты нараджэння, магчыма таму, “каб не вельмі старыць яе аўтара, каб аўтар не пераступіў пяцідзясяцігадовы рубеж жыцця”⁷. З гэтай прычыны, на думку Г. Кісялёва, і вынікае пазнейшая блытаніна з годам нараджэння Яна Баршчэўскага, бо Р. Падбярэскі, “падкарэкціраваўшы лічбу на пачатку жыццяпісу (1794 замест 1790), ён потым у тэксце ўсё ж няўзнак «прагаварыўся», «выдаў» сапраўдны ўзрост свайго героя – каля 1809 года яму васьмнаццаць”⁸. Менавіта тое, “няўзнак прагаворанае” Р. Падбярэскім, можа служыць яшчэ адным довадам на карысць дакладнасці дакументаў, якія захоўваюцца ў калекцыі Ф. Гайара ў Рыме.

¹ J. G., *Materyaly do dziejów...*, s. 254. Іншыя выданні ўвогуле не згадваюць пра вучобу В. Ліпскага ў езуітаў. Гл., напрыклад: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wincenty_Lipski [доступ: 27.09.2013].

² Крыніцы падаюць (<http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/blipski.html> [доступ 27.09.2013]), што В. Ліпскі нарадзіўся 15 сакавіка 1795 г., а г. зн., што ў Спісах ён на год “маладзейшы”.

³ У кнізе *Biskupi Kościoła Katolickiego w Polsce* (2000) сцвярджаецца, што В. Ліпскі нарадзіўся ў Лазавіцы каля Клімавіч.

⁴ H. Gasowa, *Massalski Edward Tomasz* [w:] *Polski słownik biograficzny*, t. XX/1, Wrocław i in., 1975, s. 145.

⁵ Мажліва, запісаўшыся ў верасні 1815 г. на курс красамоўства і права, Ян Баршчэўскі не змог закончыць навучальны год у Полацку.

⁶ Rps BJ, sygn. 6457^N, к. 244. *Ліст Р. Падбярэскага да Ю.І. Крашэўскага ад 15.01.1842 г.*

⁷ Г. Кісялёў, *Ян Баршчэўскі – спрэчкі біёграфу*, “Полымя” 1995, № 11, с. 267.

⁸ *Ibidem*, s. 274.

РАСКЛАД УРОКАЎ У ШКОЛАХ ПОЛАЦКАЙ АКАДЭМІІ

Друкуюцца паводле: „Miesięcznik Połocki” 1818, t. II, nr VII.

Rozporządzenie nauk w szkołach, należących do Akademii Połockiej

I klasa gramatyki	II i III klasa gramatyki	IV i V klasa wymowy	VI klasa filozofii	VII klasa filozofii
1. Język rosyjski 2. Część pierwsza gramatyki łacińskiej i polskiej 3. Tłumaczenie bajek Fedra, listów Cyncerona zadają się i poprawiają roboty 4. Arytmetyki pierwiastkowe działania 5. Początki chrześcijańskiej nauki 6. Historia święta od stworzenia świata 7. Geografija okręgu ziemno-wodnego powszech.	1. Język rosyjski, francuski albo niemiecki 2. Część druga i trzecia gramatyki łacińskiej i polskiej 3. Tłumaczenie listów Cyncerona, Neposa, Salustyusza i t.d.; zadają się i poprawiają roboty 4. Ułamki i stosunki 5. Nauka chrześcijań. o składzie Apost. i Sakr. 6. Historia asyryjska i perska 7. Geografija Europy, Azji, Afryki, Ameryki	1. Nauka języków 2. Prawidła rymotwórstwa i krasomówstwa 3. Tłumaczenie mów Cyncerona i wierszy Wirgilijusza, Horac., Owid., Catulla Tybulla; zadają się i poprawiają roboty 4. Algebra i geometrya 5. Nauka chrześc. o 10cia przykaz. i modlitw. 6. Historia grecka, rzymska, rosyjska i polska 7. Geografija Grecyi, Włoch i Rosyi	1. Nauka języków 2. Logika, dyalektyka i metafizyka 3. Etyka o szczęściu najwyższem. O prawach przyrodzonych narodów, boskiem i ludzkim, toż o obowiązkach 4. Polityczna ekonomija 5. Geometrya i solimetrya 6. Zoologija	1. Nauka języków 2. Fizyka powszechna i szczególna 3. Chemija powszechna i stosowana do rozmaitych użytków 4. Fizyka doświadczająca 5. Trygonometrya płaska i kulista 6. Mineralogija

РАСКЛАД ЗАНЯТКАЎ У ПОЛАЦКАЙ АКАДЭМІІ

Друкуецца паводле: *Zbiór nauk w Akademii Połockiej Towarzystwa Jezusowego. Od 15 Września Roku 1817, do 15 Lipca Roku 1818, Połock w Drukarni Akademickiej, s. 20–21.*

Rozporządzenie nauk w Akademii Połockiej

Oddział teologiczny	Oddział nauk filozoficznych i wyzwolonych na cztery klasy rozłożony				Oddział języków
	Klasa IV. Wymowa	Klasa III. Matematyka stosowana	Klasa II. Fizyka	Klasa I. Logika i metafizyka	
1. Teologia dogmatyczna	1. Rymotwórstwo z literaturą języka łacińskiego i polskiego	1. Matematyka stosowana	1. Fizyka powszechna i szczególna	1. Logika i dyalektyka	1. Literatura hebrajska i grecka
2. Teologia moralna	2. Krasomówstwo	2. Astronomia	2. Chemija	2. Etyka, ekonomija polityczna	2. Literatura łacińska
3. Prawo kościelne	3. Wymowa kościelna	3. Architektura obywatelska i rycerska	3. Fizyka doświadczająca	3. Metafizyka	3. Literatura rosyjska
4. Pismo święte	4. Prawo powszechne i szczególne rosyjskie z dyplomatyką	4. Sekcyje i kalkul	4. Trygonometria płaska i kulista	4. Geometria i solimetrya	4. Literatura francuska
5. Historia kościelna z geografją hierarchiczną	5. Historia powszechna	5. Botanika	5. Mineralogija	5. Zoologija	5. Literatura niemiecka

Podział nauk na dni i godziny całego tygodnia

Dni		w naukach teologicznych	w klasie wymowy	w klasie matematyki stosowanej	w klasie fizyki	w klasie logiki i metafizyki	Godziny
w poniedziałek	przed połudn.	Literatura rosyjska Teologia dogmatyczna	Literatura rosyjska Rymotwórstwo z literaturą języka łacińskiego i polskiego	Literatura rosyjska Matematyka stosowana powszechna	Literatura rosyjska Fizyka powszechna i szczególna	Literatura rosyjska Logika, dyalektyka, metafizyka	8 do 9 9 do 10
	po południu	Teologia moralna Literatura francuska Teologia dogmatyczna	Prawo powszechne Literatura francuska Krasomówstwo	Astronomia Literatura francuska Matematyka stosowana powszechna	Chemija Literatura francuska Fizyka powszechna i szczególna	Etyka Literatura francuska Logika, dyalektyka, metafizyka	10 do 11 1 do 2 2 do 3
		Prawo kościelne	Prawo szczególne rosyjskie	Architektura obywatelska i rycerska	Fizyka doświadczająca	Ekonomija polityczna	3 do 4
we wtorek rano		Literatura hebrajska Pismo święte	Literatura hebrajska Wymowa kościelna	Literatura hebrajska Sekcyje i kalkul	Literatura hebrajska Trygonometria płaska i kulista	Literatura hebrajska Geometria i solimetrya	8 do 9 9 do 10
		Historia kościelna	Historia powszechna	Botanika	Mineralogija	Zoologija	10 do 11
we środe	przed połudn.	Literatura grecka Teologia dogmatyczna	Literatura grecka Rymotwórstwo z literaturą języka łacińskiego i polskiego	Literatura grecka Matematyka stosowana powszechna	Literatura grecka Fizyka powszechna i szczególna	Literatura grecka Logika, dyalektyka, metafizyka	8 do 9 9 do 10
	po południu	Teologia moralna Literatura niemiecka Teologia dogmatyczna	Prawo powszechne Literatura niemiecka Krasomówstwo	Astronomia Literatura niemiecka Matematyka stosowana powszechna	Chemija Literatura niemiecka Fizyka powszechna i szczególna	Etyka Literatura niemiecka Logika, dyalektyka, metafizyka	10 do 11 1 do 2 2 do 3
		Prawo kościelne	Prawo szczególne rosyjskie	Architektura obywatelska i rycerska	Fizyka doświadczająca	Ekonomija polityczna	3 do 4
we czwartek rano		Literatura hebrajska Pismo święte	Literatura hebrajska Wymowa kościelna	Literatura hebrajska Sekcyje i kalkul	Literatura hebrajska Trygonometria płaska i kulista	Literatura hebrajska Geometria i solimetrya	8 do 9 9 do 10
		Historia kościelna	Historia powszechna	Botanika	Mineralogija	Zoologija	10 do 11
w piątek	przed połudn.	Literatura rosyjska Teologia dogmatyczna	Literatura rosyjska Rymotwórstwo z literaturą języka łacińskiego i polskiego	Literatura rosyjska Matematyka stosowana powszechna	Literatura rosyjska Fizyka powszechna i szczególna	Literatura rosyjska Logika, dyalektyka, metafizyka	8 do 9 9 do 10
	po południu	Teologia moralna Literatura francuska Teologia dogmatyczna	Prawo powszechne Literatura francuska Krasomówstwo	Astronomia Literatura francuska Matematyka stosowana powszechna	Chemija Literatura francuska Fizyka powszechna i szczególna	Etyka Literatura francuska Logika, dyalektyka, metafizyka	10 do 11 1 do 2 2 do 3
		Prawo kościelne	Prawo szczególne rosyjskie	Architektura obywatelska i rycerska	Fizyka doświadczająca	Ekonomija polityczna	3 do 4
w sobotę	przed połudn.	Literatura grecka Teologia dogmatyczna	Literatura grecka Rymotwórstwo z literaturą języka łacińskiego i polskiego	Literatura grecka Matematyka stosowana powszechna	Literatura grecka Fizyka powszechna i szczególna	Literatura grecka Logika, dyalektyka, metafizyka	8 do 9 9 do 10
	po południu	Teologia moralna Literatura niemiecka Teologia dogmatyczna	Prawo powszechne Literatura niemiecka Krasomówstwo	Astronomia Literatura niemiecka Matematyka stosowana powszechna	Chemija Literatura niemiecka Fizyka powszechna i szczególna	Etyka Literatura niemiecka Logika, dyalektyka, metafizyka	10 do 11 1 do 2 2 do 3
		Prawo kościelne	Prawo szczególne rosyjskie	Architektura obywatelska i rycerska	Fizyka doświadczająca	Ekonomija polityczna	3 do 4
Sztukom przyjemnym, gimnastycznym, muzyce, rysunkom, tańcom, sztuce rycerskiej i innym podobnym ćwiczeniom we wtorek i czwartek z południa wyznaczają się godziny.							

СПИСЫ СТУДЭНТАЎ ПОЛАЦКАЙ ЕЗУІЦКАЙ АКАДЭМІІ

Друкуецца паводле: Archivum Romanum Societatis Iezu, Rzym, Coll. Gaillard, sch. 34, Russia No 4, s. 265–276v.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы¹

№ 45565. Кніга, якая змяшчае імёны і прозвішчы студэнтаў Полацкай Імператарскай Езуіцкай Акадэміі ад 1812 года

I. Арк. 1–2

1812 год

Логікі

1. Байкоўскі Ян, 21 год, сын Рыгора, з Полацкага павету.
2. Цеханоўскі Вінцэнт, 20 гадоў, сын Андрэя, з Браслаўскага павету².
3. Чарны Міхал, 19 гадоў, сын Дарафея, з Себежскага павету³.
4. Чашнецкі Мартын, 17 гадоў, сын Антона, з Полацкага павету.
5. Часпіцкі Роберт, 17 гадоў, сын Мікалая, з Дрысенскага павету.
6. Елянеўскі Павел, 20 гадоў, сын Гераніма, з Сенненскага павету.
7. Куласінскі Язэп, 17 гадоў, сын Антона, з Невельскага павету.
8. Кымкевіч Самуіл, 18 гадоў, сын Мікалая, з Аршанскага павету.
9. Сальмановіч Аляксандар, 17 гадоў, сын Казіміра, з Гарадоцкага пав.
10. Сکشэдзецкі Язэп, 17 гадоў, сын Язэпа, з Лепельскага пав.
11. Эалішэўскі Ян, 18 гадоў, сын Барталамея, з Дзісенскага пав.
12. Васютовіч Язэп, 17 гадоў, сын Сьмона, з Полацкага пав.⁴
13. Вароніч Ян, 17 гадоў, сын Стафана, з Полацкага пав.⁵

Фізікі

14. Дэм'яновіч Міхал, 19 гадоў, сын Тамаша, з Мсціслаўскага пав.
15. Эляшэвіч Антон, 23 гады, сын Рыгора, з Полацкага пав.⁶
16. Канюшэўскі Ян, 22 гады,⁷, з Полацкага пав.
17. Шчэнснорвіч Ян, 19 гадоў, сын Піліпа, з Невельскага пав.⁸

¹ У арыгінале: Russia. – Міністэрства Народнага Просвешчэння. № 4.

² У наступным навучальным годзе таксама запісаны на гэты ж курс, у 1814/1815 – на курс фізікі, а на 1815/1816 г. – матэматыкі. У 1817/1818 і 1818/1819 н. г. у Акадэміі вучыўся ягоны брат Андрэй.

³ У 1809 г. быў выдатнікам у 4 класе калегіума.

⁴ У 1808 г. выдатнікам у V класе калегіума быў Ян Васютовіч. Магчыма, брат Язэпа.

⁵ У 1808 г. быў выдатнікам у II класе, а ў 1809 г. III класе калегіума.

⁶ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс матэматыкі, а ў 1817/1818 – на курс права.

⁷ Пропуск у тэксте.

⁸ У 1808 г. быў выдатнікам у IV класе калегіума. У 1813/1814 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1814/1815 і 1815/1816 – на курс матэматыкі. Паводле „Kalendarzyka na Rok Pański 1815” у 1814 г. атрымаў ступень

18. Тамкавід Стафан, 22 гады, сын Язэпа, з Себежскага пав.¹.
19. Зубка Тамаш, 19 гадоў, сын Рыгора, з Полацкага пав.².

Матэматыкі

20. Хамеўскі Аляксандар, 20 гадоў, сын Яна, з Мсціслаўскага пав.
21. Кіркор Базыль, 19 гадоў, сын Францішка, з Мсціслаўскага пав.³.

Тэалагі. Першы год

22. Кіркор Антон, 19 гадоў, сын Язэпа, з Сенненскага павета⁴.
23. Навіцкі Адам, 21 год, сын Станіслава, з Полацкага пав.⁵.

Тэалагі. Другі год

24. Ігнатовіч Амбросі, 25 гадоў, сын Яна, з Себежскага пав.
25. Сікорскі Язэп, 24 гады, сын Аляксандра, з Лепельскага пав.⁶

1812–1813 год. У гэтым навучальным годзе з-за ўварвання французаў у Акадэміі не было іншых студэнтаў, апрача клерыкаў Таварыства езуітаў

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

III. Арк. 2–3

1813–1814 год

У лік Акадэмічных студэнтаў запісаны наступныя:

Логікі

1. Севярын Мацілевіч, 17 гадоў, сын Яна, з Полацкага павету⁷.
*У канцы года пасля экзамену стаў кандыдатам філасофіі*⁸.
2. Вінцэнт Цеханоўскі, 22 гады, сын Андрэя, з Браслаўскага пав.
Пасля экзамену напрыканцы года стаў кандыдатам філасофіі.
3. Ян Баршчэўскі, 21 год, сын Яна, з Полацкага пав.⁹.
4. Гіяцынт Васілеўскі, 20 гадоў, сын Яна, з Мсціслаўскага пав.¹⁰.

кандыдата філасофіі. Акт уз'яднання ўніятаў з праваслаўнымі падпісалі дзве асобы, якія насілі аднолькавыя імя і прозвішча: аканом Беларускай семінарыі Ян Шчэнснoвіч і засядацель Беларускай кансісторыі Ян Счэнснoвіч.

¹ У 1813/1814 н. г. запісаны таксама на курс фізікі. У Акадэміі вучыўся ягоны брат Адам, вядомы ўніяцкі дзеяч.

² У 1813/1814 н. г. запісаны на курс логікі, у 1814/1815 і 1815/1816 – на курс права. Брат студэнта Полацкай акадэміі Антона Зубкі, вядомага ўніяцкага, а пасля праваслаўнага дзеяча.

³ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс красамоўства і права.

⁴ У 1813/1814 н. г. запісаны на 2 курс тэалогіі, у 1814/1815 – на курс дагматычнай тэалогіі, а ў 1815/1816 – на курс права і красамоўства. Паводле брашуры *Імёны айцоў і братоў беларускіх езуітаў ад 1773 да 1820* Антон Кіркор нарадзіўся 25.12.1789 г., у 1806 г. уступіў у ордэн. Памёр 13 мая 1840 г. у К'еры (Італія).

⁵ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс маральнай тэалогіі.

⁶ У 1813/1814 н. г. запісаны на 3 курс тэалогіі, аднак цяпер яго месцажыхарства акрэслена як “з Сенненскага пав.”

⁷ У 1809 г. быў выдатнікам у III класе калегіума. У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1815/1816 – на курс матэматыкі. У Акадэміі вучыўся ягоны брат Ігнат.

⁸ Тут і далей інфармацыя пра атрыманую ступень напісана іншым почыркам. Магчыма, звесткі пра атрыманьня ступені Ф. Гайар ці нехта іншы падалі паводле іншае крыніцы.

⁹ У арыгінале: Joannes Barszczewski, Annorum 21, filius Joannis, ex destr. Polocensi.

¹⁰ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1815/1816 – на курс права і красамоўства.

5. Павел Гаеўскі, 17 гадоў, сын Яна, з Палтаўскае губерні¹.
Стаў у канцы года кандыдатам філасофіі.
6. Данат Жаброўскі, 19 гадоў, сын Канстанціна, з Дынабургскага пав.².
У канцы года пасля экзамену стаў кандыдатам філасофіі.
7. Тамаш Рэвут, 22 гады, сын Ігната, з Полацкага пав.
8. Стафан Красоўскі, 16 гадоў, сын Георгія, з Полацкага пав.³.
Ступень кандыдата філасофіі атрыманы ў канцы года.
9. Аўгуст Маліноўскі, клерык ордэна S. V. M.⁴, 26 гадоў⁵.
10. Язафат Войдак, клерык ордэна S. V. M., 19 гадоў⁶.
11. Сільвестар Стафаноўскі, клерык ордэна S. V. M., 23 гады⁷.
12. Тамаш Зубка, 21 год, сын Рыгора, з Полацкага павету.
13. Ігнат Мацілевіч, 18 гадоў, сын Яна, з Полацкага пав.⁸.
14. Антон Будзька, 18 гадоў, сын Язэпа, з Полацкага пав.⁹.
15. Стафан Багушэвіч, 18 гадоў, сын Паўла, з Полацкага пав.¹⁰.

Фізікі

16. Язэп Куксінскі, 19 гадоў, сын Антона, з Невельскага пав.¹¹.
Пасля экзамену атрыманы ступень кандыдата філасофіі.
17. Стафан Тамкавід, 22 гады, сын Язэпа, з Себежскага пав.
18. Ян Шчэнснoвіч, 21 год, сын Піліпа, з Невельскага пав.

Матэматыкі ў гэтым годзе не было

Тэалагі. Першы год

19. А¹². Андрэй Язерскі, 30 гадоў, ордэн S. V. M.¹³.
20. Рудольф Байсер, 29 гадоў, клерык ордэна S. V. M.
21. Анатоль Вільчынскі, 26 гадоў, клерык ордэна S. V. M.¹⁴.

¹ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1815/1816 – на курс матэматыкі.

² У 1809 г. быў выдатнікам у І ці ІІ класе калегіума. У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1815/1816 – на курс права і красамоўства. У “Miesięczniku Połockim” (1818, t 2) надрукавана ягоная праца *Rozprawa o dwóch pierwszych wysokości źródlach ułożona i przykładami objaśniona*. Быў уладальнікам вёсак Краснавадава, Горы і Сямешкава, якія раней належалі Францішку Рысінскаму. Пазней Данат Жаброўскі выбіраўся маршалкам Себежскага пав. У Акадэміі вучыўся яго брат Канстанцін.

³ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1815/1816 – на курс права і красамоўства. У “Miesięczniku Połockim” (1818, t 2) надрукавана ягоная праца *Rozmowa o wynajdowaniu wyrazów nowych w ojczystej mowie*.

⁴ Святога Базыля Вялікага (лац.).

⁵ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁶ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1817/1818 – на курс дагматычнай тэалогіі, у 1818/1819 – на 2 курс тэалогіі, у 1819/1820 – на 4 курс тэалогіі. Язафат Войдак (Войдаг) у 1814 стаў базыльянінам, а ў 1818 г. – святаром. Доктар тэалогіі і магістар філасофіі. З 1828 г. на чале кляштары ў Талачыне. Перайшоў у каталіцтва.

⁷ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁸ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1818/1819 – на 1 курс тэалогіі. Брат Севярына Мацілевіча.

⁹ У 1814/1815 н. г. запісаны на той самы курс.

¹⁰ У 1809 г. быў выдатнікам у ІІІ класе калегіума. У 1814/1815 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹¹ У 1809 г. быў выдатнікам у ІV класе калегіума. У 1814/1815 н. г. ён запісаны на курс красамоўства і права.

¹² У арыгінале: P[ater]. (лац.) –Айцец.

¹³ У 1814/1815 н. г. ён запісаны на курс дагматычнай тэалогіі.

¹⁴ У 1814/1815 н. г. ён запісаны на курс фізікі, у 1815/1816 – дагматычнай тэалогіі.

2-і год

22. Антон Кіркор, 21 год, сын Язафата¹, з Сенненскага пав.
Атрымаў ступень магістра філасофіі.

3-і год

23. Язэп Сікорскі, 26 гадоў, сын Аляксандра, з Сенненскага пав.

Маральная тэалогія

24. Парфіры Шулякевіч, клерык ордэна S. V. M.².
25. Якуб Вакар, клерык ордэна S. V. M.³.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

IV. Арк. 4–5

1814–1815 год

Запісаны ў лік Акадэмічных студэнтаў наступныя:

Логікі

1. Базыль Лужынскі, 22 гады, сын Стафана. Клерык грэка-ўніяцкі⁴.
2. Ігнат Мацкевіч, 23 гады, сын Ёахіма. Клерык грэка-ўніяцкі⁵.
3. Ян Ігнатовіч, 20 гадоў, сын Базыля. Клерык грэка-ўніяцкі⁶.
4. Мікодым Нікановіч, 24 гады, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі⁷.
5. Павел Слонімскі, 23 гады, сын Пятра. Клерык грэка-ўніяцкі⁸.
6. Адам Дэмідовіч, 19 гадоў, сын Міхала, з Ігуменскага павету⁹.
7. Антон Будзька, 20 гадоў, сын Язэпа, з Полацкага павету.
8. Антон Златкоўскі, 22 гады, сын Сымона, з Полацкага павету¹⁰.
9. Канстанцін Сербіновіч, 18 гадоў, сын Стафана, з¹¹ пав.¹².
10. Канстанцін Жаброўскі, 19 гадоў, сын Канстанціна, з Дынабургскага пав.¹³.
11. Дамінік Бутрымовіч, 23 гады, сын Антона, з Полацкага пав.

¹ Так у дакуменце.

² У 1814/1815 н. г. запісаны на курс дагматычнай тэалогіі.

³ У 1814/1815 н. г. запісаны на курс маральнае тэалогіі.

⁴ У 1815/1816 н. г. ён запісаны на курс фізікі.

⁵ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1817/1818 – на курс дагматычнай тэалогіі, 1818/1819 – на 3 курс тэалогіі, у 1819/1820 – на 4 курс дагматычнае тэалогіі.

⁶ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі. Магчыма, пазнейшы асэсар (засядацель) уніяцкай кансісторыі, арганізатар пратэстаў супраць скасавання Уніі.

⁷ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1817/1818 – на курс дагматычнай тэалогіі, 1818/1819 – на 3 курс тэалогіі, у 1819/1820 – на 4 курс дагматычнае тэалогіі.

⁸ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁹ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁰ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс права і красамоўства.

¹¹ Назву павета прачытаць не ўдалося. К. Зравамыслаў у *Русским Биографическим Словаре* піша, што К. Сербіновіч нарадзіўся “ў адной з заходніх губерняў каля 1795 г., пасля з 1797 г. жыў у Вільні, а з 1809 г. – у Полацку”. Паводле Адрас-календароў у 1788, 1791, 1796 гг. спачатку калезскі рэгістратар, а пазней губернскі сакратар Стафан Міхайлаў сын Сербановіч займаў пасаду сакратара ў палаце крымінальнага суда ў Полацкім намесніцтве. У 1804 г. надворны саветнік С.М. Сербіновіч служыць у казённай палаце і займае пасаду губернскага скрабніка (казначей) Віленскай губерні.

¹² У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹³ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1817/1818 – на курс права. У „*Miesięczniku Połockim*” (1818, т. 3) надрукаваны пераклад К. Жаброўскага працы *Wiadomość o dziwnych zjawieniach, które miał Tomasz Ignacy Marcin* (з кнігі, выдадзенай у Парыжы ў 1817 г.).

12. Рыгор Місянкевіч, 24 гады, сын Язэпа, з Слонімскага пав.
13. Ян Галамбеўскі, 21 год, сын Гераніма, з Віцебскага пав.
14. Ян Ігнатовіч, 20 гадоў, сын Мацея, з Себежскага пав.¹.
15. Ян Козел, 18 гадоў, сын Язэпа, з Вілейскага пав.
16. Язэп Маеўскі, 19 гадоў, сын Язэпа, з Полацкага пав.².
17. Язэп Мірскі, 19 гадоў, сын Міхала, з Дзісенскага пав.³.
18. Язэп Будзіеўскі, 16 гадоў, сын Казіміра, з Мазырскага пав.
19. Ісідор Мадзалеўскі, 18 [гадоў], сын Вінцэнта, з Браслаўскага пав.⁴.
20. Міхал Камароўскі, 18 [гадоў], сын Язэпа, з Сененскага пав.⁵.
21. Гіляры Тамкавід, 19 гадоў, сын Мартына, з Невельскага пав.⁶.

Фізікі

22. А. Анатоль Вільчынскі, 26 гадоў, ордэн S. V. M.
23. Аўгуст Маліноўскі, 27 гадоў, клерык, ордэн S. V. M.
24. Язафат Войдак, 20 гадоў, клерык, ордэн S. V. M.
25. Сільвестар Стафаноўскі, 24 гады, клерык, ордэн S. V. M.
26. Данат Бароўскі, 21 год, сын Язэпа, з Дзісенскага пав.⁷.
27. Данат Жаброўскі, 20 гадоў, сын Канстанціна, з Дынабургскага пав.
28. Гіяцынт Васілеўскі, 21 год, сын Яна, з Мсціслаўскага пав.
29. Ігнат Мацілевіч, 19 гадоў, сын Яна, з Полацкага пав.
30. Ян Баршчэўскі, 22 гады, сын Яна, з Полацкага пав.⁸.
31. Павел Гаеўскі, 19 гадоў, сын Яна, з Палтаўскае губерні.
32. Севярын Мацілевіч, 19 гадоў, сын Яна, з Полацкага пав.
33. Стафан Багушэвіч, 19 гадоў, сын Паўла, з Полацкага пав.
34. Стафан Красоўскі, 17 гадоў, сын Георгія, з Полацкага пав.
35. Вінцэнт Цеханоўскі, 23 гады, сын Андрэя, з Браслаўскага пав.

Матэматыкі

36. Антон Эльяшэвіч, 26 гадоў, сын Рыгора, з Полацкага пав.
37. Ян Шчэнсновіч, 23 гады, сын Піліпа, з Полацкага пав.

Студэнты красамоўства і права

38. Базыль Кіркор, 22 гады, сын Францішка, з Мсціслаўскага пав.
39. Язэп Суржэдзеўскі, 21 год, сын Язэпа, з Лепельскага пав.
40. Міхал Гарбачэўскі, 18 гадоў, сын Рамана, з Віцебскага пав.⁹.
41. Тамаш Зубка, 23 гады, сын Рыгора, з Полацкага пав.
42. Язэп Куксінскі, 20 гадоў, сын Антона, з Невельскага пав.
43. Язэп Сялява, гадоў¹⁰, сын Вінцэнта, з Лепельскага пав.
44. Ксавэры Шышка, 23 гады, сын Казіміра, з пав.¹¹.

¹ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

² У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

³ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1817/1818 і 1818/1819 – на курс права.

⁴ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁵ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁶ У 1815/1816 н. г. запісаны на той самы курс.

⁷ У 1808 г. быў выдатнікам у V класе калегіума.

⁸ Joannes Barszczewski, Annorum 22, filius Joannis, ex destr. Polocensi.

⁹ У 1815/1816 н. г. запісаны на курс права і красамоўства.

¹⁰ Колькасць гадоў не пададзена.

¹¹ Напісана неразборліва.

Дагматычная тэалогія

45. А. Андрэй Язерскі, 31 год, ордэн С. В. М.
46. Парфіры Шулякевіч, 26 гадоў, клерык, ордэн С. В. М.
47. Антон Кіркор, 22 гады, сын Язафата, з Сененскага пав.
48. Антон Мячынскі, 27 гадоў, сын Яна, з Аршанскага пав.

Маральная тэалогія

49. А. Якуб Вакар, 36 гадоў, ордэн С. В. М.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

V. Арк. 6–8

1815–1816 год

Запісаны ў лік Акадэмічных студэнтаў наступныя:

Дагматычная тэалогія

1. Другі год: Анатоль Вільчынскі, 27 гадоў, ордэн С. В. М.
2. Першы год: Максімільян Шыманаўскі, ордэн С. В. М.¹.
3.² Казімір Кардамовіч, 29 гадоў, сын Тамаша, з Браслаўскага пав.³.
Атрымаў ступень кандыдата тэалогіі

Маральная тэалогія

4. Адам Навіцкі, 24 гады, сын Станіслава з Полацкага пав.

Студэнты красамоўства і права

5. Антон Кіркор, 23 гады, сын Язафата, з Сенненскага пав.
6. Антон Златкоўскі, 23 гады, сын Сымона, з Полацкага пав.
7. Канстанцін Кітовіч.
8. Данат Жаброўскі, 21 год, сын Канстанціна, з Дынабургскага пав.
9. Гіяцынт Васілеўскі, 23 гады, сын Яна, з Мсціслаўскага пав.
10. Ян Баршчэўскі, 23 гады, сын Яна, з Полацкага пав.⁴.
11. Язэп Суржэдзерскі, 22 гады, сын Язэпа, з Лепельскага пав.⁵.
12. Міхал Гарбачэўскі, 19 гадоў, сын Рамана, з Віцебскага пав.
13. Павел Сварыка, 20 гадоў, сын Андрэя, з Віцебскага пав.
14. Стафан Красоўскі, 19 гадоў, сын Георгія, з Полацкага пав.
15. Тамаш Зубка, 24 гады, сын Рыгора, з Полацкага пав.
16. Мікалай Літынскі, сын Яна, з Дрысенскага пав.⁶.

Матэматыкі

16. Ян Шчэнснловіч, 24 гады, сын Піліпа з Невельскага пав.
17. Юльян Мадзалеўскі, г.⁷, сын Вінцэнта, з Браслаўскага пав.
Выключаны праз адзін месяц.
18. Павел Гаеўскі, 20 гадоў, сын Яна, з Палтаўскай губерні.
19. Севярын Мацілевіч, 20 гадоў, сын Яна, з Полацкага пав.
Атрымаў ступень магістра філасофіі.

¹ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс дагматычнай тэалогіі.

² Пропуск у дакуменце.

³ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс дагматычнай тэалогіі, а ў 1818/1819 – на 4 курс тэалогіі.

⁴ Joannes Barszczewski, Annorum 23, filius Joannis, ex distr. Polocensi.

⁵ Магчыма, Язэп Суржэдзеўскі. Гл. спіс за папярэдні год.

⁶ У 1817/1818 і 1818/1819 навучальныя гады запісаны на курс фізікі.

⁷ Узрост не пададзены.

20. Вінцэнт Цеханоўскі, 24 гады, сын Андрэя, з Браслаўскага пав.

Фізікі

21. Базыль Лужынскі, 23 гады, сын Стафана. Клерык грэка-ўніяцкі.
22. Ігнат Мацкевіч, 24 гады, сын Ёахіма. Клерык грэка-ўніяцкі.
23. Ян Ігнатовіч, 21 год, сын Базыля. Клерык грэка-ўніяцкі.
24. Мікодым Нікановіч, 25 гадоў, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі.
25. Павел Слонімскі, 24 гады, сын Пятра. Клерык грэка-ўніяцкі.
26. Адам Дэмідовіч, 20 гадоў, сын Міхала, з Ігуменскага пав.
27. Канстанцін Сербіновіч, 19 гадоў, сын Стафана, з пав.
28. Канстанцін Жаброўскі, 20 гадоў, сын Канстанціна, з Дынабургскага пав.
29. Ян Ігнатовіч, 21 год, сын Мацея, з Себежскага пав.
30. Язэп Маеўскі, 20 гадоў, сын Язэпа, з Полацкага пав.
31. Язэп Мірскі, 20 гадоў, сын Міхала, з Дзісенскага пав.
32. Ісідор Мадзалеўскі, 19 гадоў, сын Вінцэнта, з Браслаўскага пав.
33. Міхал Камароўскі, 19 гадоў, сын Язэпа, з Сененскага пав.

Логікі

34. Язэп Касоўскі, 26 гадоў. Ордэн S. V. M.
35. Себасцьян Баброўскі, 25 гадоў. Ордэн S. V. M.
36. Уладзіслаў Кажычка, 23 гады. Ордэн S. V. M.
37. Адам Тамкавід, 20 гадоў, сын Язэпа. Клірык грэка-ўніяцкі¹.
38. Міхал Лукашэвіч, 20 гадоў, сын Сымона. Клірык грэка-ўніяцкі².
39. Міхал Шалепін, 20 гадоў, сын Адама. Клірык грэка-ўніяцкі³.
40. Сільвестар Заблоцкі, 20 гадоў, сын Яна. Клірык грэка-ўніяцкі⁴.
41. Антон Сяткоўскі, 19 гадоў, сын Антона, з Лепельскага пав.⁵.
42. Базыль Кактанскі, 20 гадоў, сын Габрыэля, з Аршанскага пав.⁶.
43. Казімір Свадкоўскі, 17 гадоў, сын Бернарда, з Клімавіцкага пав.
44. Фелікс Казакіўскі, 19 гадоў, сын Георгія, з Невельскага пав.
45. Габрыэль Дукшынскі, 18 гадоў, сын Рафаэля, з Лепельскага пав.
46. Гіляры Тамкавід, 19 гадоў, сын Мартына, з Невельскага пав.
47. Ёахім Самуйла, 18 гадоў, сын Льва, з Лепельскага пав.⁷.
48. Ян Камароўскі, 17 гадоў, сын Язэпа, з Сенненскага пав.⁸.
49. Ян Ланчын, 17 гадоў, сын,⁹ з Маскоўскага пав.
50. Ян Кадзіеўскі, 18 гадоў, сын Казіміра, з Мазырскага пав.

¹ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс дагматычнай тэалогіі, у 1818/1819 – на 2 курс тэалогіі, у 1819/1820 – на 3 курс дагматычнае тэалогіі. У 30-я гг. інспектар Полацкае семінарыі, адзін з арганізатараў пратэстаў супраць скасавання Уніі. Пасля акцыі пратэсту 14 верасня 1838 г. у вёсцы Царкоўня Дрысенскага павета арыштаваны і асланы ў праваслаўны манастыр Курскае губерні.

² У 1817/1818 н. г. запісаны на курс матэматыкі.

³ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс дагматычнай тэалогіі. У 30-я гг. асэсар уніяцкай кансісторыі і рэктар Полацкай семінарыі. Напачатку праціўнік аб'яднання, але пазней падпісаў Акт уз'яднання з праваслаўнаю царквою

⁴ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс матэматыкі. У Акадэміі вучыліся два ягоныя браты Базыль і Тэадор.

⁵ У 1818/1819 і 1819/1820 н. гг. запісаны на курс права.

⁶ У 1817/1818 і 1818/1819 н. гг. запісаны на курс права.

⁷ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1818/1819 – на курс матэматыкі. 30 сакавіка 1818 г. абараняў працу з нябеснай механікі.

⁸ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс матэматыкі.

⁹ Напісана неразборліва.

51. Язэп Керкела, 19 гадоў, сын Яна, з Браслаўскага пав.¹.
52. Язэп Корсак, 19 гадоў, сын Ігната, з Дрысенскага пав.
53. Ігнат Мірановіч, 19 гадоў, сын Паўла, з Себежскага пав.².
54. Язэп Пажэцкі, 17 гадоў, сын Ануфрыя, з Дрысенскага пав.
55. Язэп Свадкоўскі, 19 гадоў, сын Бярнарда, з Клімавіцкага пав.
56. Лео Дружына, 19 гадоў, сын Паўла, з Лепельскага пав.³.
57. Міхал Бруевіч, 18 гадоў, сын Паўла, з Суражскага пав.
58. Мікалай Ефімовіч, 15 гадоў, сын Дзмітрыя, з пав.⁴.
59. Павел Бялінскі, 19 гадоў, сын Яна, з Мсціслаўскага пав.
60. Пятро Якукевіч, 18 гадоў, сын Язэпа, з Полацкага пав.⁵.
61. Тамаш Чэскі, 14 гадоў, сын Казіміра, з Аршанскага пав.
62. Гаўдэнтэ Шапляевіч, 17 гадоў, сын Язафата, з Невельскага пав.⁶.
63. Генрык Віткоўскі, 17 гадоў, сын Язэпа, з Аршанскага пав.⁷.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

VII. Арк. 14–15

1817–1818 год

У Акадэмію запісаны наступныя:

Дзень / Месяц⁸

Дагматычная тэалогія

- | | |
|---|--------|
| 1. R. D. ⁹ Язафат Войдак, сын Антона. Орд. S. V. M. Канд. філасоф. | 1. 09. |
| 2. R. D. Язафат Стычынскі, сын Георгія. Орд. S. V. M. ¹⁰ | |
| 3. R. D. Максімільян Шыманоўскі, сын Язэпа. Орд. S. V. M. | |
| 4. R. D. Мікодым Нікановіч, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі. | |
| 5. R. D. Ігнат Мацкевіч, сын Ёахіма. Клерык грэка-ўніяцкі. | |
| 6. R. D. Адам Тамкавід, сын Язэпа. Клерык грэка-ўніяцкі. | |
| 7. R. D. Міхал Шалепін, сын Адама. Клерык грэка-ўніяцкі. | |
| 8. E. M. D. ¹¹ Казімір Кардамовіч, кандыдат тэалогіі. | |

Маральная тэалогія

- | | |
|---|--|
| 9. R. D. Ян Аляшкевіч, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі ¹² . | |
| 10. R. D. Канстанцін Мальчэўскі, сын Бярнарда. Клерык грэка-ўніяцкі ¹³ . | |

¹ У 1817/1818 н. г. запісаны на курс фізікі, у 1818/1819 – на курс права.

² У 1817/1818 н. г. запісаны на курс матэматыкі.

³ У 1817/1818 і 1818/1819 н. гг. запісаны на курс права, а ў 1819/1820 – на 1 курс дагматычнай тэалогіі.

⁴ Напісана неразборліва.

⁵ У 1817/1818, 1818/1819 і 1819/1820 н. гг. запісаны на курс права. 1 красавіка 1818 г. абараняў працу, параўноўваючы рымскае права з расійскім і польскім.

⁶ У 1818/1819 і 1819/1820 н. гг. запісаны на курс права.

⁷ У 1817/1818 і 1818/1819 н. гг. запісаны на курс права. Быў сярод аўтараў, заснаванага Э.Т. Масальскім рукапіснага літаратурнага штотыднёвіка.

⁸ Відавочна, дата запісу.

⁹ R. D. (Reverendissimus Dominus) – Вялебны (Преподобный) Пан. Зварот да святара ці клерыка.

¹⁰ У 1818/1819 н. г. запісаны на 2 курс тэалогіі, а ў 1819/1820 – на 3 курс тэалогіі.

¹¹ E. M. D. (E. D.) (Eminentissimus Dominus) – Высакародны Пан.

¹² У 1818/1819 н. г. запісаны на 1 курс тэалогіі.

¹³ У 1818/1819 н. г. запісаны на 1 курс тэалогіі.

Права

11. Е. М. Д. Антон Фіялкоўскі, сын Антона¹. 15. 09
12. Е. М. Д. Антон Эльшэвіч, сын Рыгора.
13. Е. М. Д. Базыль Ракланскі, сын Габрыэля².
14. Е. М. Д. Канстанцін Жаброўскі, сын Канстанціна.
15. Е. М. Д. Фелікс Гайдамовіч, сын Яна.
16. Е. М. Д. Язэп Мірскі, сын Міхала.
17. Е. М. Д. Лео Дружына, сын Паўла.
18. Е. М. Д. Пятро Якукевіч, сын Язэпа.
19. Е. М. Д. Генрык Віткоўскі, сын Язэпа. 2. 10

Матэматыкі

20. R. D. Міхал Лукашэвіч, сын Сымона. Клерык грэка-ўніяцкі. 15. 09
21. R. D. Сільвестар Заблоцкі, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі.
22. Е. М. Д. Ян Камароўскі, сын Язэпа. 17.09
23. Е. М. Д. Ігнат Мірановіч, сын Паўла. 09.09

Фізікі

24. R. D. Антон Зубка, сын Рыгора. Клерык грэка-ўніяцкі. 17.09
25. R. D. Раймунд Баршчэўскі, сын Аляксандра. Клерык грэка-ўніяцкі.
26. R. D. Бенядыкт Радзімінскі, сын Паўла. Клерык грэка-ўніяцкі³.
28. R. D. Ян Мальчэўскі, сын Бенядыкта. Клерык грэка-ўніяцкі.
29. R. D. Ян Падэрня, сын Антона. Клерык грэка-ўніяцкі⁴.
27. R. D. Тамаш Акаловіч, сын Міхала. Клерык грэка-ўніяцкі⁵.
30. Е. М. Д. Станіслаў Жаброўскі, сын Язэпа⁶. 25.09
31. Е. М. Д. Язэп Керкела, сын Яна. 15.09
32. Е. М. Д. Аляксандар Мяжынскі, сын Фаўста. 07.10
33. Е. М. Д. Юліян Віткоўскі, сын Язэпа⁷. 12.10
34. Е. М. Д. Карл Ваньковіч, сын Мельхіёра⁸. 15.10
35. Е. М. Д. Валенты Ваньковіч, сын Мельхіёра⁹.
36. Е. М. Д. Мікалай Літынскі, сын Яна. 15.09
37. Е. М. Д. Ёахім Самуйла, сын Льва.

¹ Антон Фіялкоўскі (1798–1883) у 1809 г. быў выдатнікам у Полацкім калегіуме, пазней вучыўся ў Акадэміі. Доктарам тэалогіі стаў у Віленскай духоўнай семінарыі. Быў прафесарам Віленскага ўніверсітэта, а пасля Віленскай духоўнай акадэміі (з 1842 Пецябургскай). У 1872–1882 гг. – магілёўскі мітрапаліт.

² У наступным н. г. запісаны на той самы курс.

³ У 1818/1819 н. г. запісаны на 1 курс тэалогіі, а ў 1819/1820 – на 2 курс тэалогіі.

⁴ У 1818/1819 н. г. запісаны на 1 курс тэалогіі, а ў 1819/1820 – на 2 курс тэалогіі.

⁵ У 1818/1819 н. г. запісаны на 1 курс тэалогіі, а ў 1819/1820 – на 2 курс тэалогіі. Меў ступень кандыдата багаслоўя. У 1830-я гг. прызначаны засядацелем Беларускай кансісторыі (замест “ненадзейнага” Яна Ігнатовіча). Падпісаў Акт уз’яднання уніятаў з праваслаўнымі.

⁶ Станіслаў Жаброўскі быў аўтарам шматлікіх навуковых прац. 11 сакавіка 1818 г. абараняў працу з галіны механікі („Miesięcznik Połocki”, 1818, t. 1, s. 221).

⁷ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс матэматыкі.

⁸ Малодшы брат мастака Валенты Ваньковіча. У „Miesięczniku Połockim” змешчана *Rozprawa o samobójstwie* (t. II, s. 172). Быў сярод аўтараў, заснаванага Э.Т. Масальскім рукапіснага літаратурнага штотыднёвіка.

⁹ Маецца на ўвазе Валенты Ваньковіч (1800–1842), вядомы мастак, прадстаўнік віленскае мастацкае школы. Вучыўся ў Полацкай езуіцкай калегіі (з 1811 г.) і Акадэміі (відавочна, з 1816 г.). З 1818 г. – студэнт Віленскага ўніверсітэта.

38. E. M. D. Павел Кресоўскі, сын Міхала¹.

39. E. M. D. Вінцэнт Ліпскі, сын².

Логікі

40. R. D. Парфіры Войдак, сын Антона. Орд. S. V. M.³. 15.09

41. R. D. Язафат Даўгяла, сын⁴. Орд. S. V. M.⁵.

42. R. D. Тадэвуш Мацкевіч, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі. 17.09

43. R. D. Сымон Асоўскі, сын Паўла. Клерык грэка-ўніяцкі⁶. 17.09

44. R. D. Базыль Заблоцкі, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі⁷.

45. E. M. D. Ян Малевіч, сын Піліпа⁸.

46. E. M. D. Вінцэнт Ігнатовіч, сын Базыля⁹.

47. E. M. D. Андрэй Цеханоўскі, сын Андрэя¹⁰.

48. E. M. D. Здзіслаў Патрыкоўскі, сын Язэпа. 20.09

49. E. M. D. Валеры Мілашэўскі, сын Язэпа¹¹.

50. E. M. D. Пятро Ляйкоўскі, сын Барталамея¹². 12.09

51. E. M. D. Антон Харушынскі, сын Юстына¹³.

52. E. M. D. Язэп Несядовіч, сын Антона¹⁴.

53. E. M. D. Георгі Дзеражынскі, сын Мікалая¹⁵.

54. E. M. D. Леапольд Аскерка, сын¹⁶

55. E. M. D. Раман Ваньковіч, сын Каспара¹⁷.

56. E. M. D. Міхал Ваньковіч, сын Каспара¹⁸. 19.09

1818 год

57. Тамаш Масальскі, сын Ануфрыя, 18 гадоў, Ігумен. 12.01

58. Язэп Масальскі, сын Ануфрыя, 17 гадоў, Ігумен¹⁹.

¹ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс матэматыкі.

² Імя бацькі не пададзена.

³ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі. Брат Язафата Войдака. У 1814 г. стаў базыльянінам, у 1825–1828 гг. вучыўся ў Віленскай духоўнай семінарыі.

⁴ Імя бацькі не пададзена.

⁵ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁶ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁷ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі, а ў 1819/1820 – на 1 курс дагматычнай тэалогіі.

⁸ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁹ Брат студэнта Акадэміі Яна Ігнатовіча.

¹⁰ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹¹ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹² У 1818/1819 н. г. запісаны на той самы курс.

¹³ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁴ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁵ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁶ Імя бацькі не пададзена.

¹⁷ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁸ У 1818/1819 н. г. запісаны на курс фізікі.

¹⁹ Язэп Масальскі (1800–1844) – малодшы брат Э.Т. Масальскага.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

VII. Арк. 16–17

1818–1819 год

У Акадэмію запісаны наступныя:

Тэалогія

4 год

1. Е. М. Д. Казімір Кардамовіч, сын Тамаша. Кандыдат тэалогіі.

3 год

2. R. D. Ігнат Мацкевіч, сын Ёахіма. Клерык гр.-уніяцк. Канд. тэалогіі.

3. R. D. Мікодым Нікановіч, сын Яна. Клерык гр.-уніяцк.

2 год

4. R. D. Язафат Войдак, сын Антона. Ордэн S. B. M. Канд. філасоф. і тэалогіі.

5. R. D. Язафат Стычынскі, сын Георгія. Ордэн S. B. M..

6. R. D. Адам Тамкавід, сын Язэпа. Клірык гр.-уніяцк. Кандыдат тэалогіі.

1 год

7. R. D. Міхал Шчыгт, сын¹.

8. R. D. Міхал Корсак, сын².

9. R. D. Вінцэнт Ліпскі, сын³.

10. R. D. Ян Падэрня, сын Антонія. Клерык грэка-ўніяцкі.

11. R. D. Тамаш Акаловіч, сын Міхала. Клерык грэка-ўніяцкі.

12. R. D. Бенядыкт Радзімінскі, сын Паўла. Клерык грэка-ўніяцкі.

13. Е. М. Д. Ігнат Мацілевіч, сын⁴.

14. R. D. Канстанцін Мальчэўскі.

15. R. D. Ян Аляшкевіч.

Права

1. Е. М. Д. Лео Дружына, сын Паўла.

2. Е. М. Д. Язэп Керкела, сын Яна.

3. Е. М. Д. Базыль Ракланскі, сын Габрыэля.

4. Е. М. Д. Язэп Мірскі, сын Міхала.

5. Е. М. Д. Пятро Ксяневіч, сын Бярнарда⁵.

6. Е. М. Д. Якуб Лісоўскі, сын Вінцэнта.

7. Е. М. Д. Генрык Віткоўскі, сын Язэпа.

8. Е. М. Д. Стафан Пяткевіч, сын Пятра.

9. Е. М. Д. Гаўдэнты Шапялевіч.

10. Е. М. Д. Антон Сяткоўскі.

11. Е. М. Д. Пятро Якукевіч.

Матэматыкі

1. R. D. Ёахім Самуйла.

2. Е. М. Д. Павел Красоўскі.

3. Е. М. Д. Юліян Віткоўскі.

¹ Імя бацькі не пададзена. У 1819/1820 н. г. запісаны на 2 курс дагматычнае тэалогіі.

² Імя бацькі не пададзена. У 1819/1820 н. г. запісаны на 2 курс дагматычнае тэалогіі.

³ Імя бацькі не пададзена.

⁴ Імя бацькі не пададзена.

⁵ У наступным н. г. запісаны на той самы курс.

Фізікі

1. Е. М. Д. Антон Харушынскі, сын Юстына.
2. Е. М. Д. Андрэй Цеханоўскі, сын Андрэя.
3. R. D. Базыль Заблоцкі, сын Яна. Клерык грэка-ўніяцкі.
4. Е. М. Д. Юльян Валасевіч, сын Георгія.
5. Е. М. Д. Ян Малевіч, сын Піліпа.
6. Е. М. Д. Георгі Дзеражынскі, сын Мікалая.
7. Е. М. Д. Павел Вялічка, сын Яна.
8. Е. М. Д. Раман Ваньковіч, сын Каспара.
9. Е. М. Д. Міхал Ваньковіч, сын Каспара.
10. Е. М. Д. Станіслаў Велямовіч, сын Язэпа.
11. Е. М. Д. Гіпаліт Есіповіч, сын Стафана¹.
12. R. D. Сымон Асоўскі, сын Паўла. Клерык грэка-ўніяцкі.
13. Е. М. Д. Валеры Мілашэўскі, сын Язэпа.
14. Язафат Даўгяла. Орд. S. V. M.
15. Парфіры Войдак. Орд. S. V. M.
16. Е. М. Д. Язэп Несядовіч.
17. Е. М. Д. Язэп Сурын².
18. Мікалай Літынскі.

Логікі

1. Е. М. Д. Людвік Стахоўскі, сын Мікалая³.
2. Е. М. Д. Язэп Парашынскі, сын Антона⁴.
3. Е. М. Д. Язафат Яхімовіч, сын Феліцыяна⁵.
4. Е. М. Д. Ян Ігнатовіч, сын Яна⁶.
5. Е. М. Д. Ян Абух, сын Сымона.
6. Е. М. Д. Дамінік Шырын, сын Юстына⁷.
7. Е. М. Д. Цэзар Жолудзь, сын Юстына⁸.
8. Е. М. Д. Юстын Польш, сын Адама⁹.
9. Е. М. Д. Раман Ляхніцкі, сын Барталамея¹⁰.
10. Е. М. Д. Пятро Ляйкоўскі, сын Барталамея.
11. Е. М. Д. Ян Радзевіч, сын Ян.

¹ У наступным н. г. запісаны на той самы курс.

² Быў сярод аўтараў, заснаванага Э.Т. Масальскім рукапіснага літаратурнага штотыднёвіка.

³ У Акадэміі вучыўся брат Канстанцін.

⁴ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁵ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁶ У 1819/1820 н. г. запісаны на той самы курс.

⁷ У 1819/1820 н. г. запісаны на той самы курс.

⁸ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁹ Зусім верагодна, маецца на ўвазе Юстын Рамуальд Польш (1802–1831), які пазней вывучаў права ў Віленскім універсітэце; філарэт, прататып аднаго з эпизадычных герояў *Дзядоў* А. Міцкевіча. Загінуў падчас паўстання 1830–1831 гг.

¹⁰ Раман Ляхніцкі паходзіў з Гродзенскага пав., сын маршалка Віленскай губ. Служыў у войску, быў маршалкам Гродзенскага пав. (1854–1859). У „Miesięczniku Połockim” (t. II, s. 66–67) надрукаваны ягоны пераклад твора Франсуа Жозэфа Дэсбілонса (1711–1789), французскага езуіта, астранома і літаратара, *Апельсіны*. Быў сярод аўтараў, заснаванага Э.Т. Масальскім рукапіснага літаратурнага штотыднёвіка. Яго родны брат – Ігнацы Ляхніцкі (1793–1826) – публіцыст, выдавец, заснавальнік часопіса “Pamiętnik Magnetyczny Wileński”, парапсіхолаг, даследчык гіпнозу.

12. E. M. D. Казімір Ласкі, сын Вінцэнта¹.
13. R. D. Ян Тачыцкі, сын².
14. R. D. Язафат Шалепін, сын³.
15. R. D. Рыгор Заблоцкі, сын⁴.
16. R. D. Антон Свідэрскі, сын⁵.
17. R. D. Клеменс Хруцкі, сын⁶.
18. R. D. Ёахім Вішнеўскі, сын⁷.
19. Язафат Пакаш⁸.
20. Эўзебіуш Снарскі.
21. Ян Сыцянка.

Расія. – Міністэрства Народнай Асветы

IX. Арк. 18–20

1819–1820 год

У Акадэмію запісаны наступныя:

Дагматычная тэалогія. 4 год

1. А. Язафат Войдак, сын Антона, 25 гадоў, з Полацкага пав. Ордэн S. В.
2. Ігнат Мацкевіч, сын Ёахіма, 27 гадоў, з Лепельскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
3. Мікодым Нікановіч, сын Яна, 29 гадоў, з Лепельскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.

3 год

4. Адам Тамкавід, сын Язэпа, 24 гады, з Себежскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
5. Язафат Стычынскі, сын Георгія, 29 гадоў, з Лепельскага пав. Ордэн S. В. М.

2 год

6. Бенядыкт Радзімінскі, сын Паўла, 24 гады, з Мсціслаўскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
7. Тамаш Акаловіч, сын Міхала, 24 гады, з Віцебскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
8. Міхал Шчыт, сын Фелікса, 33 гады, з Дрысенскага пав. Клерык каталіцкі.
9. Міхал Корсак, сын Міхала, 25 гадоў, з Дзісенскага пав. Клерык каталіцкі.
10. Вінцэнт Ліпскі, сын Язэпа, 23 гады, з Клімавіцкага пав. Клерык каталіцкі.

Маральная тэалогія

11. Ян Падэрня, сын Антона, 26 гадоў, з Гарадоцкага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.

1 год Дагматычная тэалогія

12. Базыль Заблоцкі, сын Яна, 23 гады, з Гарадзецкага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
13. Лео Дружына, сын Паўла, 22 гады, з Лепельскага пав.

Права

14. Тамаш Масальскі, сын Ануфрыя, 20 гадоў, з Ігуменскага пав.
15. Гаўдэнты Шапялевіч, сын Язафата, 21 год, з Невельскага пав.

¹ У Акадэміі вучыўся ягоны брат Мартын.

² Тут і далей імя бацькі не пададзена. У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

³ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі. У Акадэміі вучыўся ягоны брат Міхал.

⁴ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁵ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁶ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁷ У 1819/1820 н. г. запісаны на курс фізікі.

⁸ У 1819/1820 н. г. запісаны на той самы курс.

16. Пятро Якукевіч, сын Язэпа, 20 гадоў, з Полацкага пав.
17. Антон Сяткоўскі, сын Антона, 21 год, з Сенненскага пав.
18. Пятро Ксяневіч, сын Бярнарда, 20 гадоў, з Беліцкага пав.

Матэматыкі

19. Каятан Адамовіч, сын Язэпа, 22 гады, з Барысаўскага пав.
20. Максімільян Гімбут-Рылло, сын Фартуната, 17 гадоў, з Веліжскага пав.

Фізікі

21. Язафат Яхімовіч, сын Феліцыяна, 18 гадоў, з Гарадзецкага пав.
22. Язэп Парашынскі, сын Антона, 20 гадоў, з Полацкага пав.
23. Гіпаліт Есіповіч, сын Стафана, 21 год, з Аршанскага пав.
24. Цэзар Жолудзь, сын Юстына, 21 год, з Дынабургскага пав.
25. Ян Тачыцкі, сын Антона, 21 год, з Себежскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
26. Антон Свідэрскі, сын Пятра, 23 гады, з Сенненскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
27. Язафат Шалепін, сын Адама, 22 гады, з Копыскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
28. Рыгор Заблоцкі, сын Сымона, 24 гады, з Лепельскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
29. Ёахім Вішнеўскі, сын Леона, 21 год, з Мсціслаўскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.
30. Клеменс Хруцкі, сын Язэпа, 18 год, з пав.¹ Клерык грэка-ўніяцкі.
31. Лангін Сянкевіч, сын Стафана, з Сенненскага пав. Клерык грэка-ўніяцкі.

Логікі²

32. Аляксей Ермаловіч, сын Адама, 15 гадоў, з Полацкага пав. Орд. S. V. M.
33. Канстанцін Шашэўскі, сын Пратаза, 20 гадоў, з Дзісенскага пав. Орд. S. V. M.
34. Табіяш Герцык, сын Ігната, 21 год, з Лепельскага пав.
35. Канстанцін Стахоўскі, сын Мікалая, 17 гадоў, з Аршанскага пав.
36. Аркадзь Рашкоўскі, сын Серафіма, 16 гадоў, з Сенненскага пав.³
37. Стафан Буевіч, сын Ігната, 18 гадоў, з Рэжыцкага пав.⁴
38. Адольф Козел, сын Тамаша, 18 гадоў, з Лепельскага пав.
39. Міхал Нікановіч, сын Тодара, 20 гадоў, з Полацкага пав.
41. Эдвард Кадзевіч, сын Яна, 19 гадоў, з Люцынскага пав.
40. Урбан Беніслаўскі, сын Міхала, 17 гадоў, з Дынабургскага пав.⁵
42. Язэп Вяржэнскі, сын Юлія, 18 гадоў, з Невельскага пав.
43. Ігнат Радзіеўскі, сын Казіміра, 18 гадоў, з Мазырскага пав.
44. Ануфры Залескі, сын Фелікса, 17 гадоў, з Полацкага пав.

¹ Напісана неразборліва.

² У снежні 1817 г. шмат хто з ніжэй пералічаных студэнтаў, тады як вучань IV класа калегіума, быў адзначаны ўзнагародамі за поспехі ў навучы. Сярод іх быў і Маўрыцый Корбут, бацька паэта Ялегі Пранціша Вуля. Апошні, аднак, не згадваецца сярод студэнтаў Полацкай акадэміі, хоць у следчай справе “Дело временного аудиториата виленского военного округа о дворянах Анастасии Козловском, Болеславе Улинском, Александре Василевском, Элегию Франце Караффе Корбуте, Болеславе Вичульском, Станиславе Гелвановском, Антоне Каминском и других” (Гл.: Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394, с. 295 v) захаваўся *Формулярный список о службе переводчика Витебской Палаты Уголовного суда Маврикия Корбута*, у якім пазначана, што ў 1820 г. ён закончыў (sic!) Акадэмію (“По окончании курса в Полотской иезуитской академии в 1820 году в службу вступил Витебского Главного Суда во 2-й Департамент, что ныне Палата Гражданского Суда на вакантную должность с чином канцеляриста”).

³ Быў сярод аўтараў, заснаванага Э.Т. Масальскім рукапіснага літаратурнага штотыднёвіка.

⁴ Аўтар байкі *Nowe rzemioslo* (Miesięcznik Połocki, 1818, т. 2, нр 8, с. 280–281).

⁵ Урбан Беніслаўскі (1804–1880) пасля выгнання езуітаў вучыўся за мяжою. Быў жанаты з дачкою Казіміра Буйніцкага. Займаў доўгі час пасаду куратара дынабургскіх школ.

45. Антон Яхімовіч, сын Феліцыяна, 16 гадоў, з Гарадзецкага пав.
46. Ян Эльяшэвіч, сын Яна, 19 гадоў, з Полацкага пав.
47. Язэп Пшэсмыцкі, сын Антона, 17 гадоў, з Невельскага пав.
48. Ігнат Дэмбскі, сын Тамаша, 18 гадоў, з Дынабургскага пав.
49. Ігнат Шпакоўскі, сын Апанаса, 22 гады, з Дрысенскага пав.
50. Емяльян Аскірка, сын Паўла, 19 гадоў, з Рэжыцкага пав.
51. Мартын Ласкі, сын Вінцэнта, 20 гадоў, з Полацкага пав.¹
52. Стафан Слепец, сын Язэпа, 19 гадоў, з Полацкага пав.
53. Мацей Камароўскі, сын Язэпа, 19 гадоў, з Сенненскага пав.
54. Францішак Нікановіч, сын,² 17 гадоў, з Аршанскага пав.
56. Аляксандар Ляхлановіч, сын Гіпаліта, 17 гадоў, з Дрысенскага пав.
55. Вінцэнт Вейтка, сын Валерыяна, 20 гадоў, з Дзісенскага пав.
57. Антон Гарбацкі, сын Фаўста, 17 гадоў, з Мсціслаўскага пав.
58. Ян Грушэўскі, сын Антона, 18 гадоў, з Сенненскага пав.
59. Язафат Пакаш, сын Яна, 20 гадоў, з Лепельскага пав.
60. Адам Ваньковіч, сын Міхала, 17 гадоў, з Аршанскага пав.
61. Феліцыян Лютападскі, сын Францішка, 17 гадоў, з Рэжыцкага пав.
62. Сымон Скібнеўскі, сын Дамініка, 18 гадоў, з пав.³
63. Дамінік Шырын, сын Юстына, 18 гадоў, з Дзісенскага пав.
64. Фаўстын Петрачэўскі, сын Міхала, 18 гадоў, з Упіцкага пав.
65. Людвік Гаеўскі, сын Міхала, 19 гадоў, з Люцынскага пав.
66. Якуб Зянковіч, сын Даніеля, 20 гадоў, з Невельскага пав.
67. Ян Ігнатовіч, сын Яна, 22 гады, з Дрысенскага пав.
68. Ігнат Руткоўскі, сын Язэпа, 20 гадоў, з Себежскага пав.
69. Вінцэнт Мянціцкі, сын Францішка, 19 [гадоў], з Дзісенскага пав.⁴
70. Ян Цытовіч, сын Вінцэнта, 17 гадоў, з Гарадзецкага пав. Кл[ірык] гр[эка]-ўніяц[кі].
71. Лукаш Кацкевіч, сын Мацея, 21 год, з Копыскага пав. Кл[ірык] гр[эка]-ўніяц[кі].
72. Тэадор Заблоцкі, сын Яна, 18 гадоў, з Гарадзецкага пав. Кл[ірык] гр[эка]-ўніяц[кі].

¹ Мартын Ласкі (1799–1853) пасля выгнання езуітаў вучыўся ў магілёўскай семінарыі. У Вільні стаў магістрам, а пазней доктарам тэалогіі. Апошнія гады жыцця звязаны з Магілёвам.

² Напісана неразборліва.

³ Напісана неразборліва.

⁴ Паводле кнігі *Rodowód domu Mienickich* (Варшава 1928) Вінцэнт Мянціцкі нарадзіўся ў 1802 г. Яго бацька, Францішак, суддзя гранічны дзісенскі, быў уладальнікам вёсак Заўтця, Слабкі і Клімят.

ЗАГАДКІ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА

Віленскі каляндар 1817 года

Важнае значэнне дзеля інтэрпрэтацыі *Шляхціца Завальні* Яна Баршчэўскага мае мастацкі час твора. Выяўленне аўтарскіх падказак, што акрэсліваюць храналогію падзей у кнізе, не з'яўляецца складаным, бо тэкст, напісаны і выдадзены ў сярэдзіне 40- г. XIX ст., так ці інакш адсылае чытача да рэалій пачатку XIX ст., пісьменнік няраз „дапамагае” чытачу. Напрыклад, вучоба сыноў тытульнага героя ў езуітаў сведчыць пра тое, што дзеянне адбываецца да вясны 1820 года. Тым не менш, аўтар палічыў патрэбным дакладна акрэсліць час знаходжання маладога паніча Янкі ў доме свайго дзядзькі. У фінальнай частцы кнігі прыезд арганіста Андрэя не прыводзіць да „з'яўлення” яшчэ аднаго апавядання. Яно лагічна замяняецца віленскім календаром на „цяперашні” 1817 год: „Po skończonej wieczery rzekł Andrzej: – Teraz zawdzięczając gospodarzowi za jego uprzejmość, przed snem dobrzeby było opowiedzieć cokolwiek ciekawego, ale w tym czasie nic mi nie przychodzi na pamięć. Więc ofiaruję panu książeczkę, która ciekawsza i pożyteczniejsza niż wszystkie powieści, a ta jest wilenski kalendarz na teraźniejszy tysiąc osimset siedemnasty rok, tu przeczytasz wiele rzeczy rozumnych, pożytecznych i ciekawych, tu są przestrogi dla gospodarzy, tu objawione sekrety, o których pewnie jeszcze pan Zawalnia niewiedział; jako to, sposoby zastrzeżenia kapusty od robaków, o bieleniu płutna, o hodowaniu domowego ptastwa, o robieniu octu, o sposobach jak ulepszyć rozmaite fruktowe drzewa, a do tego są tu zagadki, anegdoty i powiesci.

– Bardzo wdzięczny jestem, dla gospodarza jest to rzecz koniecznie potrzebna, tu piszą o zmianach pogody i niepogody, chociaż nie zawsze trafnie, jednak że nie kiedy bardzo się dobrze udaje rozporządzić się w gospodarstwie w zględem sianozęcia i żniwa po przestroгах kalendarza.

– Ale, powiedz mi panie Adrzeju, co znaczą te figurki, byk, lew, rak, panna, waga, bliźnięta, zawsze spotykam ich w kalendarzach, a nie rozumiem dla czego one mogą tu być potrzebne.

– To są planety na niebie pod któremi rodzą się ludzie, i które mają wpływ na ich życie. A zreszta nie wiem dobrze szkoł wszystkich nie kończyłem i jeszcze po niebie nie wojażowałem. Janko może o tym lepiej wiedzieć.

– W tym roku będzie zaćmienie słońca rzekł stryj, czytając dalej kalendarz”¹.

Адразу ўзнікае пытанне: чаму Я. Баршчэўскі называе менавіта 1817 г.? Можам дапусціць, што ў гэтым годзе сам аўтар, як і яго герой, пакінуў родны край і накіраваўся на Поўнач – у сталіцу Расійскай імперыі Пецярбург. Відавочна, што гэты год ён

¹ J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach*, t. IV, Petersburg 1846, s. 67–68.

мусіў памятаць. І, так бы мовіць, пажадаў „увекавечыць” факт свае біяграфіі. Або, магчыма, пісьменнік меў прычыны свядома сфальшаваць гэтую дату. Мы маем права так гаварыць, бо, па-першае, Эдвард Тамаш Масальскі, трапіўшы восенню 1816 г. у Полацкую акадэмію называе Я. Баршчэўскага студэнтам гэтае навучальнае ўстанова¹; па-другое, Юльян Барташэвіч сцвярджаў, што Я. Баршчэўскага прыняў у Пецярбургу яго прыяцель Гаўдэнты Шапялевіч, які сам апынуўся ў Пецярбурзе ў 1820 г.²; па трэцяе, звернем увагу на тую сакрэтную, пачутую ад ксяндза пракуратара інфармацыю, якую перадае шляхціцу Завальні арганіст Андрэй: ці не пра выгнанне езуітаў з Расіі ішла там гаворка? А г. зн. зноў з’яўляецца 1820 год. Праўда, калі “давяраць” мастацкаму тэксту, ад’езд Янкі (і самога Яна Баршчэўскага) на Поўнач не мог адбыцца пазней за 1820 г., бо ў іншым месцы пісьменнік акрэслівае час адсутнасці свайго героя (і, верагодна, сваю ўласную адсутнасць) на Бацькаўшчыне сямнаццаццю гадамі³, а першая дакладна „зафіксаваная” (ліст да Юлі Корсак ад 4 жніўня 1837 г.) паездка Яна Баршчэўскага на радзіму адбылася летам 1837 г. Хоць, вядома, у Рудню, маёнтка Гаўдэнты Шапялевіча і яго сястры Юлі Корсак, ён мог трапіць і раней.

Аднак – як бы там не было – аўтар дакладна акрэслівае мастацкі час твора (мы называлі гэта „ўласназавальнеўскі” ўзровень тэксту, г. зн. восень-вясна 1816–1817 г. – час, калі ў фальварку шляхціца Завальні збіраюцца госці і падарожныя, каб апавядаць гісторыі пра мінулае⁴).

А таму прыгледзімся да таго „інструмента”, з дапамогаю якога пісьменнік „датуе” падзеі, што адбываюцца ў фальварку шляхціца Завальні. Гаворка пра гэтак званы „віленскі каляндар”.

Дадзеная Я. Баршчэўскім „характарыстыка” календара паказвае, што ён мае на ўвазе выданне, якое друкавалася ў Вільні, дзе ў той час выходзілі ажно два календары: „Kalendarzyk polityczny”⁵ і „Kalendarz gospodarczy”. Цікава, што ў 20-я гг. XIX ст. (пасля 1823 г.) „Kalendarzyk polityczny” друкаваўся пад тытулам „Kalendarzyk wileński”⁶. Што датычыць „Kalendarzyka politycznego” (і, вядома, „Kalendarzyka wileńskiego”), дык адразу варта сказаць, што яго змест не адпавядаў „заяўленым” у *Шляхціцы Завальні* інфармацыям: у „Kalendarzyku politycznym” падаваліся звесткі пра асоб, якія займалі высокія пасады ў сістэмах дзяржаўнага кіравання, суда, адукацыі і інш. Ён апавядаў пра кадры адміністрацыі шасці губерняў – Літоўска-Гродзенскай, Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай, Валынскай і Беластоцкай. (Фактычна, „Kalendarzyk polityczny” часткова дубляваў „Месяцослов”, выдаваны Расійскай акадэміяй навук з сярэдзіны XVIII ст. „Месяцослов” падаваў звесткі пра адміністрацыю ўсяе Расійскае імперыі). Аднак у такіх выданнях ніколі не друкаваліся парады сельскаму гаспадару.

¹ E. T. Massalski, *Z pamiętnikow...*, s. 248.

² Ю. Барташэвіч, *Ян Баршчэўскі* [у:] Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях*, Мінск 1990, с. 360.

³ J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnia...*, t. II, Petersburg 1846, s. 10; J. Barszczewski, *Drewniany Dziadek i Kobieta Insekta. Powieść*, „Niezabudka” 1844, t. V, s. 91.

⁴ М. Хаўстовіч, *Шляхамі да беларускасці. Нарысы, эсэ, артыкулы*, Варшава 2010, с. 90.

⁵ Выдаваўся ў Вільні з 1805 па 1823 г. Напрыклад: *Kalendarzyk polityczny na rok 1805*. Druk. Imperatorskiego Uniwersytetu, (1804), w 12^{cc}, s. 282 pl.

⁶ Мы змаглі пазнаёміцца толькі з выданнем на 1828 г.: „Kalendarzyk wileński na rok 1828. Dla wydziału naukowego wileńskiego”, w Wilnie, w drukarni Manesa Romma i komp., przy ulicy Niemieckiej pod N. 296.

А таму не выклікае сумнення, што Ян Баршчэўскі пад „віленскім календаром” меў на ўвазе „Kalendarz gospodarski”, які ўпершыню быў выдадзены ў Вільні ў 1803 годзе Акадэмічнай друкарняй¹ у 4^{се} на 20 старонках². Хто рыхтаваў выданне – невядома. Пэўна, нехта з супрацоўнікаў Галоўнае школы ВКЛ па ўзору „Kalendarza dla kraju gosyjskiego”, які выдаваўся ў Бярдзічаве з 1800 да 1851 года на тых жа 20 старонках і ў тым жа фармаце. Зрэшты, гаспадарчым (у тытуле) гэты каляндар будзе названы толькі на 1804 год. А таму больш верагодна, што віленскія аўтары мелі ў сваім распараджэнні кракаўскі „Kalendarz gospodarski, na rok pański 1802”, выдадзены ў 1801 годзе ў „4^{се} malej” на 32 старонках.

Другі выпуск „Kalendarza”³ выйшаў без пазначэння друкарні (у сувязі з утварэннем Віленскага ўніверсітэта Акадэмічная друкарня страціла сваё ранейшае найменне, а новага яшчэ не атрымала). Пачынаючы з трэцяга выпуску (1805) і па 1819 год ёю была тыпаграфія Віленскага ўніверсітэта⁴. На 1820 г. „Kalendarz” выдаваўся пірамі ў Аляксандра Жулкоўскага (пад тытулам „Kalendarz gospodarski litewski” на 24 старонках у 4^{се})⁵; на 1821–1824 гг. у друкарні пры „Ulicy Święto-Jańskiej pod N. 431” (у тым жа самым фармаце), на 1825–1830 гг. у друкарні „Zymiela i Manesa” (у 4^{се}, колькасць старонак вагалася ад 24 да 40); на 1831–1841 гг. у друкарні „Manesa Romma i Zymela” ў Вільні і Гродне (у тым самым фармаце, колькасць старонак звычайна раўнялася 36).

У 1835 годзе на вокладцы, апрача польскамоўнага з’явіўся і расійскамоўны тытул: „Месяцеслов хозяйственный на 1835 год”⁶. А з 1842 г. „Kalendarz” стаў двухмоўным⁷:

¹ Маецца на ўвазе друкарня былой Віленскай езуіцкай акадэміі, якая працягвала называцца па-ранейшаму, хоць навучальная ўстанова пасля скасавання ордэнта езуітаў стала Галоўнаю школаю Вялікага Княства Літоўскага.

² „Kalendarz Gospodarski. Na rok Pański 1803. Z przydaniem Dni Galowych, Wschodu i Zachodu Słońca, Odmian Xiężycy, Powietrza i niektórych wiadomości”, Wilno, Drukarnia Akademicka, (1802), w 4^{се}, str. 20 nl.

³ „Kalendarz Gospodarski na rok przybyszowy 1804. Zawierający w sobie dni 366. Oraz Święta Rzymskie i Ruskie”, Wilno, (1803), w 4се, str. 20 nl.

⁴ „Kalendarz Gospodarski na rok 1805. Z przydaniem Dni Galowych, Wschodu i Zachodu Słońca, Odmian Xiężycy, Powietrza, i niektórych wiadomości”, Wilno, Druk. Imperatorskiego Wileń. Uniwersytetu, (1804), w 4^{се}, str. 16 nl.; „Kalendarz Gospodarski na rok Pański 1806. Zawierający w sobie dni 365. Oraz Święta Rzymskie i Ruskie. Tudzież z oznaczeniem dni Galowych, Wschodu i Zachodu Słońca, Odmian Xiężycy i zaćmienia, Prognozyk, oraz inne ciekawe wiadomości”, Wilno, Druk. Imperatorskiego Wileń. Uniwersytetu, (1805), w 4се, str. 20 nl.

⁵ „Kalendarz Gospodarski litewski, na rok przestępny 1820 zawierający w sobie dni 366, oraz święta rzymskie i ruskie, z oznaczeniem dni galowych, wschodu i zachodu słońca, odmian xiężycy, powietrza, tudzież innych ciekawych i pożytecznych wiadomości gospodarskich”, Wilno, Druk. XX. Pijarów u Alexandra Żółkowskiego, (1819), w 4се, str. 24 nl.

⁶ „Kalendarz Gospodarski na Rok Pański 1835. Zawierający w sobie dni 365, oraz Święta Rzymskie i Ruskie z oznaczeniem dni galowych; EPOCHY znakomitsze; tabelę wschodu i zachodu słońca; odmiany xiężycy, wiadomość historyczną od stworzenia świata, ciekawe i pożyteczne wiadomości gospodarskie i astronomiczne, odchod poczt w Grodnie, pryncypalniejsze jarmarki, doświadczenia gospodarskie, i anekdoty, oraz święta i posty Staro-Zakonnych. Месяцеслов хозяйственный на 1835 год. Который есть простым, заключающий в себе 365 дней”, Wilno i Grodno, druk. Manesa Romma i Zymela Typografa, (1834), w 4^{се}, str. 35, 1 nl.

⁷ „Месяцеслов хозяйственный на лето Христово 1842, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней. С означением в оном Праздников Православных и Римско-Католических, по старому и новому стилю, Табельных дней, примечательнейших Эпох, указателя восхождения и захождения Солнца, перемен Месяца, разных астрономических наблюдений, хозяйственных, земледельческих и исторических сведений, хода Почты в Вильне, знатнейших Ярмарков, праздников и постов Еврейских. Kalendarz Gospodarski na Rok Pański 1842, który jest rokiem prostym, zawierającym w sobie dni 365. Z oznaczeniem w onym Świąt Prawosławnych i Rzymsko-Katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych; Epoch

расійскі і польскі тэксты падаваліся паралельна, прычым расійскі тэкст ішоў першы¹.

Бясспрэчна, Ян Баршчэўскі добра ведаў гэтае выданне, бо „Kalendarz gospodarczy” выходзіў вялікімі накладамі, трапляў ці не да кожнага адукаванага гаспадара. Письменнік мог пазнаёміцца з ім і ў доме бацькі, і ў тых дамах, дзе ён служыў перад ад’ездам у Пецярбург, і ў доме Гаўдэнтэя Шапялевіча, куды ён штолета прыязджаў, пачынаючы з сярэдзіны 30-х гг.

Звернем увагу, што фрагмент тэксту *Шляхціца Завальні*, дзе вядзецца гаворка пра „Віленскі каляндар на 1817 год” Ян Баршчэўскі пісаў, не маючы дадзенае кніжачкі перад вачыма. Бо „Kalendarz gospodarski na rok Pański 1817” не мае тых матэрыялаў, пра якія гаворыць пісьменнік². Так, пасля абавязковае „календарнае” часткі – Святаў рымскіх і рускіх, Святочных і ўрачыстых дзён, Табліцы ўсходу і заходу сонца – знаходзіўся абавязковы для ўсіх выпускаў „Дадатак”, дзе даваліся парады гаспадару, а таксама іншая інфармацыя. У гэтым годзе выдаўцы падалі ў „Дадатку” толькі „różne powieści zabawne i ciekawe” (тут, між іншым: *Anegdota różne: O Królu Midasie, Czyn umiarkowania, Nieszczęście stopniowane*³, *Więzień angielski, Ciekawość zaspokojona*), а таксама 11 вершаваных загадак. Аднак не было ані слова пра “sposoby zastrzeżenia kapusty od robaków, o bieleniu płutna, o hodowaniu domowego ptactwa, o robieniu octu, o sposobach jak ulepszyć rozmaite fruktowe drzewa”. Не было ў „Kalendarzu gospodarskim na rok Pański 1817” і інфармацыі пра зацьменне сонца.

znakomitszych, Tabelii wschodu i zachodu Słońca, odmian xiężycyca, różnych obserwacji astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, wiadomości historycznych, chodu Poczt w Wilnie, znaczniejszych Jarmarków, świąt i postów Starozakonnych”, Вильно, в Типографии Зимеля Типографа и Манеса Ромма, (1841), w 4^{ce}, str. 36.

¹ У гэтым выпуску “Календара” змешчаны артыкул *О всеобщем употреблении русского языка до XVIII столетия в Виленской и прочих Западных губерниях*, у які ўключаны верш Яна Казіміра Пашкевіча *Польска квітнет лациною*.

² „Kalendarz Gospodarski na rok Pański 1817 zawierający w sobie dni 365. Oraz Świąta Rzymskie i Ruskie. Tuzdiez z oznaczeniem dni Galowych, Wschodu i Zachodu Słońca, Odmian Xiężycyca i zaćmienia, Progностыk, oraz inne ciekawe wiadomości”, Wilno, Druk. Imperatorskiego Wileń. Uniwersytetu, (1816), w 4ce, str. 20 nl.

³ Звернем увагу на адну показку, сюжэт якое надзвычай папулярны ў фальклору: „Пэўнага маладога студэнта аднойчы наведваў адзін з лёкаяў бацькі. Ён прывёз паклоны ад усяе сям’і.

– Ну, як жа там жывуць нашыя? Якія навіны мне прывёз?

– Аніякіх, апрача таго, што наша фаварытка сарока здохла.

– І нічога больш? Але з якое прычыны здохла тая бедная птушка?

– Аб’елася мясам.

– А хто ж ёй столькі даў?

– Хто? Чагыры кані карэтныя!

– Што? Здохлі? Кажы далей!

– Вох! Бедныя клячы можа доўга б яшчэ жылі, каб іх не замучылі, возячы ваду.

– Ваду? А навошта вада?

– Каб патушыць агонь, калі гарэў наш дом.

– Дык і наш дом згарэў! А з якой гэта прычыны, о Божа?!

– Ад няшчасця, якога б не было, каб нашы людзі не былі такія неасцярожнымі з паходнямі.

– А навошта ім былі патрэбны паходні?

– На пахаванні Еймосці.

– Неба! Мая матуля памерла!

– Так, на жаль, матка памерла.

– Божа! Якуб, кажы, што стала прычынаю гэтага?

– Вох! Слушнае. Разалія, што нядаўна служыла ў Еймосці, з’явілася на адным балі ў больш прыгожай, чым ва ўсіх іншых, сукенцы. І была яна самаю гожаю, дык нябога Еймосць і памерла”.

Нам не ўдалося пазнаёміцца са зместам „Дадаткаў” да ўсіх „Kalendarzy gospodarskich”. Але ў выпусках 1811–1812, 1815–1817, 1819, 1822–1835, 1837–1845 мы не знайшлі аніводнае парады як абараніць капусту ад чарвякоў і як бяліць палатно. Пра гадаванне хатняе птушкі можна пачытаць у календарах на 1822 і 1840, пра выраб воцату – у 1828, 1830, 1835, 1839 і 1844, пра паляпшэнне садовых дрэў – у 1828, 1830, 1835 і 1838. Магчыма, напісанаму Янам Баршчэўскім адпавядае адзін з выпускаў календара на 1813–1814, 1818, 1820–1821 ці на 1836 год (не называем першыя выпускі календара, бо да вайны 1812 года ні сам Ян Баршчэўскі, ні яго герой Янка не маглі ад’язджаць на Поўнач). Але больш верагодна, што пісьменнік скампанаваў інфармацыю пра змест „Віленскага календара” на падставе прачытаных „Kalendarzy gospodarskich” сярэдзіны 30-х – пачатку 40-х гг. XIX ст.

Найважнейшае тое, што Ян Баршчэўскі прыныцова называе менавіта 1817 год як год ад’езду Янкі на Поўнач. Відаць, каб засцерагчыся ад памылак пры наборы пісьменнік падае год словамі, а не лічбамі, хоць як варыянт можам дапусціць, што зроблена было гэта з тае прычыны, каб лічбы не вылучаліся ў тэксце, не звярталі на сябе ўвагу.

„Жук, Жаба Кошку судзіла”

Асобныя фрагменты „рэалістычнага” пласту *Шляхціца Завальні* ўтрымліваюць празрыстыя алузіі на пэўныя гістарычныя выпадкі на Беларусі. Яны неабходны пісьменніку, каб належным чынам ілюстравалі ідэю кнігі, каб „фантастычны” пласт не ўспрымаўся чытачом як нешта „казачнае”, цалкам не спалучанае з жыццём краю. І гэта адзін з мастацкіх прыёмаў Я. Баршчэўскага: супастаўляючы, збліжаць неверагоднае з рэальным.

Прыгледзімся да раздзела *Вечар перад Новым годам*, які тэматычна блізкі да папярэдніх апавяданняў (*Белая Сарока* і *Пакутны Дух*), бо ставіць усё тыя ж праблемы. У першую чаргу закранаецца праблема „свае–чужыя”, якая выяўляецца праз кантрастнае адлюстраванне мінулага і сучаснага жыцця. Сам Завальня канстатуе карэнныя перамены ў жыцці беларускага грамадства: “– Przeżyliśmy i ten rok dzięki Bogu, – rzekł Zawalnia; ja rodziłem się i wyrosłem w tych stronach, nieodbywając podróży dalekich, jednak dość widziałem w życiu; ile to odmian było! ile rozmaitych pamiętam kolej! Jeśliby wstał z grobu którykolwiek z dziadów naszych, widząc terazniejsze obyczaje, niepoznałby swojej rodziny. Jemu by się zdawało, że on zmartwychwstał gdziekolwiek w obcej krainie, – jakich to czasów dożyją dzieci moje? Nieżałuję wydatków na wychowanie, czynię co mogę, lecz gdy wyjdą na świat z pod dozoru mego i nauczycieli, niech już Bóg ma w swojej opiece i broni ich dusze od złych i bezbożnych ludzi”¹.

Прычым, ён прадбачыць (відавочна, дзякуючы пісьменніку, які мог скарыстаць і свой жыццёвы вопыт) пагаршэнне сітуацыі: толькі на Бога застаецца спадзявацца, каб дзеці, нават належным чынам выхаваныя, не трапілі пад уплыў „злых і бязбожных людзей” – чарнакніжнікаў, пасланцаў Беларэ Сарокі, асташоў. Цікава, што Я. Баршчэўскі бачыць і „ўнутраныя” прычыны пагаршэння. Адзін з гасцей шляхціца Завальні – пан Сівоха – называе іх: “– At, Panie Zawalnia, – rzekł Siwocha, – sami jesteśmy winni, że djabli rozmnożyli się w naszych stronach; wszystkiemu przyczyną, jest głupstwo szlachty, chciwość i niezgoda Panów”²; nie będę o tém długo rozprawiać, ta historia wszystkim wiadoma, do tychczas jeszcze niezapomnieli tych wierszów:

¹ J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnia...*, t. III, Petersburg 1845, s. 42.

² Відавочна, пан Сівоха (а пазней і пан Латышэвіч) спрабуюць вытлумачыць палітычныя перамены ў краі (падзелы Рэчы Паспалітай) „глупствам шляхты, хцівасцю і нязгодаю паноў”.

Koszka Cialicu zabiła,
Żuk, Żaba, Koszku sudziła;
A że sprawa była kiepska
To przenieśli do Witebska¹.

А в Витебску цо́з зробили? Koszka была ze strony panów, którzy będąc nienasyчени bogactem, chcieli więcej tego nabyć. Koszka zaszczycony ich protekcją, nie przestał tu, ale jeszcze brnął dalej podtrzymując sprawę dla uszkodzenia wszystkim; Cielica zaprawdę skończył życie i o nim tylko jak o добрым człowieku, zostało na zawsze dobre wspomnienie”².

Згаданая гісторыя павінна была праілюстраваць сцвярджэнне пана Сівохі, але, пададзеная ў агульных словах (бо была вядомаю слухачам), аніак не тлумачыла ні прычыну „размнажэння” д’яблаў, ні хто такія д’яблы ўвогуле. Пісьменнік спадзяваўся на ўдумлівага, дасведчанага чытача, хто ўмеў у іншым месцы твора знайсці тлумачэнне асобных цымянных мясцін, хто ўмеў адшукаць патрэбны ключ дзеля дэкадзіроўкі зашыфраванага.

Зрэшты, сёння чытач неабавязкова мусіць „прыслухоўвацца” да аўтара. Згодна з тэорыямі постмадэрністаў, цяпер можна стаць і сааўтарам Я. Баршчэўскага. Дапісаць твор, даць сваё разуменне тэксту. Асабліва ў тым выпадку, калі цябе не задавальняюць ідэі пісьменніка, калі гэтыя ідэі прэрэчаць тваім перакананням.

Вышэйпададзены фрагмент *Шляхціца Завальні* стаўся аб’ектам пільнае ўвагі пецярбургскага даследчыка творчасці Я. Баршчэўскага Дз. Вінаходава, які прысвяціў яму сваё выступленне на XIX канферэнцыі „Санкт-Петербург и белорусская культура”, якая адбылася 17 чэрвеня 2011 г.

Праўда, з вышэйпададзенага фрагмента даследчык адкідае надзвычай важную частку – пачатак размовы (словы шляхціца Завальні). А ў іх жа своеасаблівае тлумачэнне „з’яўлення” ў тэксце „справы Кошкі і Цяліцы”: у краі ўсё карэнным чынам змянілася, калі б падняўся з магілы хто-небудзь з нашых дзядоў і ўбачыў цяперашнія звычаі, дык не пазнаў бы свае радзімы. Яму б здалося, што ўстаў з мёртвых недзе ў чужой краіне. Менавіта пацвярджэннем сказанага шляхціцам Завальняю становіцца „справа Кошкі і Цяліцы”.

Іншым, наступным пацвярджэннем думкі, выказанае шляхціцам Завальняю, павінна магла стаць гісторыя пана Латышэвіча: “– Tak zawsze u nas³, – rzekł Pan Łotyszewicz, – za Dzwina w Uszacu zebrali się dla rady”.

Але нехта (ці то шляхціц Завальня, ці то пан Сівоха, ці то сляпы Францішак) перапыняе пана Латышэвіча. Не дае яму выказацца. Відавочна, Я. Баршчэўскі палічыў тэму дастаткова раскрытай.

Атрымліваецца: па-першае, пан Сівоха не „вскользь упомінае о неком происшествии”, а падтрымлівае надзвычай важную думку шляхціца Завальні. Па-другое, пан Латышэвіч, сапраўды, „охотно включается в обсуждение”, ён відавочна хоча яшчэ раз праілюстраваць і пацвердзіць думку гаспадара. Але ў нас няма аніякіх падстаў казаць пра тое, што ён хоча больш падрабязна расказаць пра выпадак, згаданы панам

¹ Складальнікі хрэстаматыі *Беларуская літаратура XIX стагоддзя* (1988) залічылі „песню” *Не будзем жыці...* да твораў Я. Баршчэўскага. Думаецца, у іх было не менш падстаў, каб і гэты верш далучыць да спадчыны пісьменніка.

² J. Barszczewski, *Szlachcic Zawalnia...*, t. III, s. 42.

³ Гэтыя словы сведчаць, што аповед пана Латышэвіча не будзе звязаны са справай „Кошкі і Цяліцы”.

Сівохаю. Ва Ушачах таксама, відаць, здарылася падзея, якая спрыяла „размнажэнню д’яблаў у нашым краі”.

Дарэчы, пра Раду ва Ушачах. Зусім верагодна маецца на ўвазе пэўны Полацкі сойм ік ва Ушачах. Бо менавіта там, ва Ушачах у 1776–1793 гг. адбываліся соймакі Полацкага ваяводства.

Гісторыя пана Латышэвіча застаецца нерасказанаю. Але чаму даследчык спрабуе аб’яднаць два выказванні гасцей шляхціца Завальні ў адну „справу”? Можна, ён ужо мае звесткі пра пэўную справу „Кошкі і Цяліцы” на Ушаччыне, а цяпер „падганяе тэкст” Я. Баршчэўскага пад сваю знаходку?

У абраным дзеля аналізу фрагменце (адвольна, заўважым, вылучаным) даследчык выяўляе ажно 12, як ён называе, „событий”, якія “1) на момэнт повествования (1816 г.) хорошо известны во всей Полоцкой округе; 2) произошли задолго до момента повествования; 3) стали причиной того, что „*дьяволы размножились в наших краях*”; 4) имели отношение к местечку Ушачи (в 35 километрах к югу от Полоцка); 5) явились следствием „*глупости шляхты, жадности и распрей панов*”; 6) вылились в убийство неким Кошкой некого Телицы. Далее произошли: 7) местный суд, ведущую роль в котором играли некие Жук и Жаба, и 8) суд более высокой инстанции в Витебске. Также утверждается, что 9) на этих судах Кошка пользовался покровительством высокопоставленных лиц, „*ненасытных до богатства*”, что привело к вынесению несправедливого, по мнению рассказчика, решения; 10) Телица умер, отстаивая правое дело; 11) после суда Кошка не прекратил бесчинства; 12) история на этом не закончилась, а её отдалённые последствия в окрестностях Ушачей тянулись и на момэнт повествования”¹.

Сапраўды, асобныя з „событий” вынікаюць з тэксту Я. Баршчэўскага, іх можна „заўважыць” у гісторыі пана Сівохі. Аднак некаторыя з’яўляюцца яўна выдуманымі даследчыкам.

Так, першае „событие” не выклікае пырэчання, бо, як кажа пан Сівоха, „гісторыя ўсім вядомая”. А вось ужо другое „событие” даследчыка не мае „базы” ў тэксце Я. Баршчэўскага. Словы пана Сівохі: „да сённяшняга дня не забылі гэтых вершаў” аніяк не сведчаць, што „события” „произошли задолго до момента повествования”. „Задолго” – гэта калі? Пяць, дзесяць, дваццаць ці можа 200 гадоў таму? Калі „гісторыя ўсім вядомая”, то адбылася яна нядаўна. Ну, не больш за 10 гадоў таму! Навошта патрэбна гэтае „задолго”?

Трэцяе і пятае, калі можна так сказаць, „события” патрабуюць спецыяльнага даследавання: а менавіта, каго мае на ўвазе пан Сівоха, кажучы пра „д’яблаў, што размножыліся ў нашых краях”? Сваіх ці чужынцаў?

„Событие” чацвёртае падаецца нам прыцягнутае ў справу „Кошкі і Цяліцы” беспадстаўна. Аніякіх інфармацый пра тое, што гісторыя, апавяданая панам Сівохаю, адбылася на Ушаччыне, у нас няма. Тэкст Я. Баршчэўскага аніяк не прывязвае гісторыю забойства Кошкі Цяліцаю да Ушачаў.

„События” адшостага па адзінаццатае сапраўды вынікаюць з тэксту Я. Баршчэўскага.

Апошняе, дванаццатае „событие” даследчыка зноў выводзіцца з памылковай, на наш погляд, пасылкі пра „ўшацкую” прывязку гісторыі пана Сівохі.

¹ Д. Виноходов, *Загадки Яна Барщевского: «Не назвать ли нам Кошку Кошкой?»*
<http://dl.dropbox.com/u/41965546/Barszczewski/papers/Paper-04.pdf>.

Вядома, і сэнс усяе кнігі Яна Баршчэўскага, і сэнс асобных яе эпізодаў можна вытлумачыць гістарычнымі падзеямі на Полаччыне. Так, на падставе навуковага даследавання Я. Анішчанкі *Беларусь у часы Кацярыны II*, а таксама шэрагу іншых навуковых прац гістарычнага характару мы прыйшлі да думкі, што мастацкі час *Шляхціца Завальні* можна суаднесці з другой паловай XVIII – першай паловай XIX ст. Пецярбургскі даследчык не пагаджаецца з дадзенай гіпотэзай. Прычына зразумелая: ён не хоча заўважаць у творы Яна Баршчэўскага антыцарскія (а г. зн. і антырасійскія) матывы і тэндэнцыі. А таму імкнецца давесці, што „*дьяволы размножились в наших краях*” не пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, а, скажам, у XVI ст. Менавіта гэта мусяць пацвярджаць выяўленыя ім у гістарычнай літаратуры звесткі пра канфлікт паміж Багданам Кошкаю і Багданам Цяліцаю, што адбыўся ў 1571 годзе¹.

Што ж, гісторыя канфлікту даволі цікавая. Варта яра раманіста, які б, пэўна, павярнуў справу так, што Багдан Кошка, пакрыўджаны Багданам Цяліцаю, адпомсціў свайму крыўдзіцелю – забіў бы яго. Раманісту гэта можна, нават калі ў рэальнасці так і не было. Але ці можам мы дастасаваць пададзеную гісторыю да гісторыі пана Сівохі?

Грамата Жыгімонта Аўгуста сведчыць, што справу „Кошкі і Цяліцы” разглядаў полацкі кашталян Юры Зяноўевіч і дзісенскі староста Баркулаб Корсак. А не Жук і Жаба.

З прозвішчаў, якія згадваюцца ў вершы, адно надзвычай распаўсюджана на Полаччыне. Маём на ўвазе – Жаба. Шматлікі прадстаўнікі гэтага роду займалі высокія пасады ў судах рознай інстанцыі. Пададзім найбольш характэрныя прыклады:

год	імя і прозвішча	Тытул	пасада
1780	Казімір Жаба	былы лоўчы віцебскі	засядацель II дэпартаменту Полацкага верхняга суда
	Францыск Жаба		засядацель Павятовага суда ў Гарадку
	Дамінік Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Гарадку
	Антоні Жаба	чашніковіч віцебскі	засядацель Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Франц Жаба	былы чашнік віцебскі	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
1781	Казімір Жаба	надворны саветнік	засядацель II дэпартаменту Полацкага верхняга суда
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Антоні Жаба	калежскі сакратар	засядацель Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Францыск Жаба	тытулярны саветнік	засядацель Павятовага суда ў Гарадку
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	засядацель Ніжняга земскага суда ў Гарадку
1782	Аляксей Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Суражы
	Казімір Жаба	надворны саветнік	засядацель II дэпартаменту Полацкага верхняга суда
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Антоні Жаба	калежскі сакратар	засядацель Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Францыск Жаба	тытулярны саветнік	засядацель Павятовага суда ў Гарадку

¹ Падзеямі гэтае самае эпохі (полацкіх войнаў Івана Грознага) даследчык спрабуе (заўважым: больш удала) вытлумачыць яшчэ адзін фрагмент *Шляхціца Завальні* – паданне пра волата, якога звалі Княжа. Але зусім забывае, што героі кнігі амаль нічога не памятаючы пра гісторыю горада Нешчарда, добра ведаюць пра „справу Кошкі і Цяліцы”. Гл.: Дз. Вінаходаў, *Як Нешчарда стала легендай*, „Arche” 2011, № 5, с. 128–143.

год	імя і прозвішча	Тытул	пасада
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	засядацель Ніжняга земскага суда ў Гарадку
1783	Казімір Жаба	надворны саветнік	засядацель II дэпартаменту Полацкага верхняга суда
	Францыск Жаба	тытулярны саветнік	засядацель Павятовага суда ў Віцебску
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Гарадку
	Аляксей Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Суражы
1784	Антоні Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Францыск Жаба	тытулярны саветнік	засядацель Павятовага суда ў Віцебску
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Гарадку
	Аляксей Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Суражы
1785	Антоні Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Гарадку
1786	Антоні Жаба	калежскі сакратар	спраўнік Ніжняга земскага суда ў Веліжы
	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Дземенцей Жаба	калежскі сакратар	засядацель Ніжняга земскага суда ў Гарадку
1788	Франц Жаба	калежскі асэсар	суддзя Павятовага суда ў Веліжы
	Дамінік Жаба	калежскі сакратар	засядацель Павятовага суда ў Гарадку
1790	Антоні Жаба	калежскі сакратар	засядацель I дэпартаменту Верхняга земскага суда ў Полацку
	Ануфры Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Віцебску
1791	Антоні Жаба	калежскі сакратар	засядацель I дэпартаменту Верхняга земскага суда ў Полацку
	Ануфры Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Віцебску
1796	Антоні Жаба		засядацель Совеснага суда ў Полацку
	Ануфры Жаба		спраўнік Ніжняга земскага суда ў Віцебску
	Аляксей Жаба		спраўнік Ніжняга земскага суда ў Суражы
1802	Іосіф Жаба	былы лоўчы брацлаўскі	падкаморы ў Гарадку
1803	Якаў Жаба		падсудак у Гарадку
	Іосіф Жаба	былы лоўчы брацлаўскі	падкаморы ў Гарадку
	Жаба		падсудак у Лепелі
1804	Іосіф Жаба	былы лоўчы брацлаўскі	падкаморы ў Гарадку
1805	Іосіф Жаба	былы лоўчы брацлаўскі	падкаморы ў Гарадку
1807	Якаў Жаба		засядацель I дэпартаменту Галоўнага суда ў Віцебску
	Іосіф Жаба	былы лоўчы брацлаўскі	падкаморы ў Гарадку
1808	Якаў Жаба		засядацель I дэпартаменту Галоўнага суда ў Віцебску
	<i>Іосіф Жаба</i>	<i>былы лоўчы брацлаўскі</i>	<i>падкаморы ў Гарадку</i>

год	імя і прозвішча	Тытул	пасада
	Нарцыз Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Віцебску
1809	Якаў Жаба		падкаморы Віцебскага павета
	Каятан Жаба		падсудак Павятовага суда ў Віцебску
	Нарцыз Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Віцебску
	<i>Іосіф Жаба</i>	<i>былы лоўчы брацлаўскі</i>	<i>павятовы маршалак ў Гарадку</i>
	<i>Ілья Жук</i>		<i>пісар Павятовага суда ў Гарадку</i>
1810	Каятан Жаба		падсудак Павятовага суда ў Віцебску
	Нарцыз Жаба		засядацель Ніжняга земскага суда ў Віцебску
	Якаў Жаба		павятовы маршалак у Віцебску
	<i>Ілья Жук</i>		<i>пісар Павятовага суда ў Гарадку</i>
	<i>Іосіф Жаба</i>	<i>былы лоўчы брацлаўскі</i>	<i>павятовы маршалак ў Гарадку</i>
1811	Якаў Жаба		павятовы падкаморы ў Віцебску
	<i>Іосіф Жаба</i>	<i>былы лоўчы брацлаўскі</i>	<i>павятовы маршалак ў Гарадку</i>

Аналіз складу судовых органаў Полачыны-Віцебшчыны другой паловы XVIII – пачатку XIX ст. дазваляе сцвердзіць, што толькі аднойчы, у 1809–1810 гг. у штаце павятовага суда ў Гарадку сустракаецца прозвішча Жук. Цягам двух гадоў Ілья Дзяменцьевіч Жук быў пісарам¹. Разам з ім „вяршылі правасуддзе” суддзя Хрыстафор Ластоўскі і два падсудкі Мікалай Бесарабскі ды Людвік Шышка. У гэты час Іосіф Антонавіч Жаба, былы лоўчы брацлаўскі, быў у Гарадку павятовым маршалкам (1809–1811). Пэўна, тады і адбылося здарэнне, якое стала для Я. Баршчэўскага падставаю дзеля развагаў пра амаральнасць сваіх суайчыннікаў, з-за чаго стала пашырацца зло ў краі.

Прычыны забойства Кошкаю Цяліцы маглі быць зусім не звязаны з новай палітычнай сітуацыяй у краі, але пісьменнік казаў пра тое, што нязгода панства спрыяла памнажэнню д’яблаў на Беларусі.

Такім чынам, ёсць падставы казаць, што „справа” Кошкі і Цяліцы адбывалася ў Гарадку напачатку XIX ст.² А радок верша: *То пишэньслі до Вітэбска* азначае: з суда павятовага горада справу накіравалі на разгляд у суд вышэйшай інстанцыі ў губернскі Віцебск, г. зн. пасля ліквідацыі пры Паўлу I Полацкай губерні і ўтварэнні Віцебскай.

Ян Баршчэўскі ў Пецяярбурзе

Праглядаючы газету „Tygodnik Petersburski”, мы звярнулі ўвагу на паведамленне, надрукаванае 15 лістапада 1839 г.: „Хутка будзе аддадзены ў друк альманах “Niezabudka”. Выдавец Ян Баршчэўскі, хоць ведамы дасюль толькі ў коле знаёмых ды прыяцеляў, цешыць сябе думкаю, што чытацкая публіка не будзе ашукана густам, з якім зроблены падбор твораў. Зборнік гэты, аб’ём якога складае да 230 старонак, – арыгінальныя творы ў вершах і прозе. Выданне завершыцца да новага 1840 года альбо крыху пазней на як можна лепшай паперы. Плата за асобнік – 6 злотых і 20 грошаў польскіх –

¹ На шляхецкіх выбарах маршалкаў, падкаморых, суддзяў, падсудкаў, засядацеляў і пісараў выбіралі на тры гады. Мы пакуль не ведаем, чаму Ілья Жук знаходзіўся на пасадзе пісара толькі два гады.

² Значыць, мае сэнс шукаць гэтую справу ў матэрыялах не XVI ст., а XIX ст.

прымаецца да 15 снежня ў Пецярбурзе ў выдаўца на вуліцы Кананерскай у доме купчыхі Касаткінай № 14¹, у шматлікіх прыватных асобаў і ў кнігарні Графэ на Адміралцейскім пляцы. Кошт пасля выхаду будзе павялічаны. Асобы як у сталіцы, так і на правінцыі, якія жадаюць заняцца зборам аплаты, на 10 асобнікаў атрымаюць адзін у дадатку”².

Відавочна, з’явілася магчымасць гаварыць пра першы вядомы адрас Яна Баршчэўскага ў Пецярбурзе³. У 1995 г. Г. Кісялёў⁴ звярнуў увагу, што ў трэцім томе даведніка К. Ністрэма на 1844 год у раздзеле *Алфавіт гг. неслужачых чиновников, купечество, артистов и ремесленников* згадваецца Іван Іванавіч Баршчэўскі, адстаўны чыноўнік 10-га класа, які жыве ў 4-м квартале III Адміралцейскай часці на Пад’ячаскай вуліцы ў доме Тацішчавай („Баршчэўскі Іван Іванавіч. чин. 10 кл., III Адм. ч. 4 кв. въ Подъяч. д. Татищевой”⁵). Больш дакладна лакалізаваць адрасы Я. Баршчэўскага ў той час не атрымалася⁶.

У 2009 г. Дз. Вінаходаў і М. Нікалаеў, па-першае, давялі, што дом, у якім жыў Я. Баршчэўскі ў 1839 г. (вул. Кананерская 14) захаваўся да нашага часу, але ў 1858 г. ягоны нумар быў зменены (у сувязі з тым, што левы бок вуліцы стаў цотным, а правы – няцотным), сёння дом купчыхі Касаткінай значыцца пад нумарам 11; па-другое, у даведніку К. Ністрэма на 1837 г. яны выявілі інфармацыю, што чыноўнік 10-га класа Іван Баршчэўскі, які служыць у Санкт-Пецярбургскай гімназіі⁷, жыве па адрасе вул. Гразная, дом 113, што знаходзіцца ў IV Адміралцейскай частцы ў 4-м квартале (дом нумар 337 паводле старога нумарацыі)⁸. У апошнім выпадку даследчыкам не ўдалося дакладна вызначыць адрас Я. Баршчэўскага: па вуліцы Гразнай дома нумар 113 быць не магло, бо на ёй у дадзеным квартале размяшчалася ўсяго 20 жылых (г. зв. „даходных”) будынкаў. А таму яны прапанавалі лічыць домам Я. Баршчэўскага дом нумар 3 пры вуліцы Гразнай, тым больш, што ён і па старой нумарацыі меў падобны нумар – 327.

Звернем увагу, што дом нумар 3 пры вуліцы Гразнай паводле даведніка К. Ністрэма на 1844 г. лічыцца „домам Ціханова”. Ён не захаваўся. У другой палове XIX ст. на месцы двух дамоў Ціханова (вул. Гразная 1 і 3) і дома Радзімцава (вул. Гразная 5) быў пабудаваны трохпавярховы даходны дом. Сёння гэты Лермантаўскі праспект 12.

Месцазнаходжанне дома Тацішчавай (апошні вядомы адрас Я. Баршчэўскага ў Пецярбурзе) вызначыць нескладана: вул. Вялікая Пад’ячаская 18 – сёння гэты вул. Вялікая Пад’ячаская 17 ці пр. Рымскага-Корсакава 21. Цікава, што адрас Я. Баршчэўскага ў трэцім томе К. Ністрэма пададзены як „д. Татищевой”. У той жа час у першым томе на схеме вуліцы Вялікай Пад’ячаскай ён пазначаны як дом „Татищева”. Супярэчнасці тут няма, бо ў 1822 годзе участак на рагу вуліцы Вялікай Пад’ячаская і Кацярынгофскага праспекта належаў Тацішчавай, жонцы надворнага саветніка.

¹ Дом належаў жонцы купца 3 гільдыі Васіля Сяргеевіча Касаткіна, які ў 1837 г. жыў па адрасе Неўскі праспект 139 (дом Красілава), а ў 1844 г. – ва ўласным доме (вул. Ганчарная 13).

² *Uwiedomienie literackie*, „Tygodnik Petersburski” 1839, nr 86.

³ М. Хаўстовіч, *Ля вытокаў беларускае ідэі*, „Польмя” 1994, № 11, с. 163–175.

⁴ Г. Кісялёў, *Ян Баршчэўскі – спрэчкі біёграфу*, „Польмя” 1995, № 11, с. 266–275.

⁵ К. Ністрем, *Адрес-календарь санктпетербургских жителей*, т. 3, *Календарь частных лиц*, Санкт-Петербург 1844, с. 159.

⁶ Цікава заўважыць, што на гэтай самай вуліцы (Вялікая Пад’ячаская 26) у 1844 г. жыў чыноўнік 14-га класа Ігнат Іванавіч Дунін-Марцінкевіч у доме Марцінкевічавай.

⁷ Я. Баршчэўскага няма ў штаце пецярбургскіх гімназій на 1825, 1831–1833, 1835–1838, 1840–1841 гг.

⁸ „Баршчэўскі Іван Іванавіч, чин. 10 класса служ. въ С. Петерб. Гимназии по Грязной ул. № 113. – 4 ч. 4 кв. № 337.” Гл.: К. Ністрем, *Книга адресов С. Петербурга на 1837 год*, С. Петербург 1837, с. 388.

У 1828 г. тут ужо стаяў каменны будынак. У 1844 г. уладальнікам дома быў Тацішчаў. Хутчэй за ўсё Я. Баршчэўскі жыў у доме, які належаў сям’і надворнага саветніка (з 1822 г., пазней – сапраўдны стацкі саветнік), удзельніка вайны 1812 г. Аляксея Мікалаевіча Тацішчава (1792–1851). Яго жонка Ганна Іванаўна Тацішчава (з дому – Гарноўская), верагодна, паходзіла з Віцебшчыны¹. Магчыма, напачатку 40-х гг. XIX ст. дом быў перададзены ва ўладанне іх сына Іпаліта Аляксеевіча Тацішчава (1821–1893), таксама надворнага саветніка.

Такім чынам, зусім магчыма, што да снежня 1837 г. Ян Баршчэўскі жыў па адрасе вул. Гразная 3 у доме Ціханавы. Гэта адлюстравана ў даведніку К. Ністрэма, які складаўся да 1837 г. (дазвол цэнзара – 3 мая 1837 г.). У лісце ад 3 снежня 1837 г. пісьменнік паведамляе Юлі Корсак, што “цяпер пераехаў на новую кватэру, наблізіўся да цэнтра горада², да тых мясцін, дзе маю сваіх вучняў. Мой гаспадар – немец руплівы, добры лекар, маючы вялікія прэтэнзіі да філасофіі, узброіўшыся аргументамі, вечарамі нападае на мяне і часта вольны час, што такі рэдкі ў мяне, гвалтам выдзірае”³.

Дадзены адрас нам невядомы. Пазней (з 1839?) ён жыў па адрасе вул. Кананерская 14 у доме купчыхі Касаткінай. І, урэшце, у 1840-я гг. Я. Баршчэўскі пераязджае ў дом Тацішчавай (пазней – Тацішчава) па адрасе вул. Вялікая Пад’ячаская 18.

Р. С. Нядаўна выяўлены яшчэ адзін пецяярбургскі адрас пісьменніка: у заяве на імя рэктара Санкт-Пецяярбургскага ўніверсітэта ад 26 верасня 1834 г. Ян Баршчэўскі паведамляе, што жыў “в Большой Коломне на Экатериновском канале между Гразной улицей и Канонерским переулком в доме кап. Плеханова”⁴.

Полацкі Красьнік

У кнізе *Шляхіцэ Завальня* двойчы згадваецца полацкі кірмаш Красьнік. Напачатку Рамуальд Падбярэскі ва ўступным артыкуле называе яго адным з „вялікіх” на Беларусі, сцвярджае, што „і цяпер пачуеш за вясялай бяседай урыўкі з беларускай *Энеіды навыварат* і дае свае тлумачэнне: „Tak nazwany z powodu kraśnych nosów jarmarkujacych pod czas mrozów przed samem Bożem-Narodzeniem”. Мажліва, нават ён сам наведаў гэты кірмаш у 1843 г. падчас свайго падарожжа па Беларусі і менавіта там пачуў і “ўтрымаў у памяці двухрадкоўе, у якім паэт малюе бажка Эола, калі той сядзіць на печы і пляце лапці, як сапраўдны беларускі селянін, і да яго прыходзіць Юнона, просячы, каб узяў буру на азёрах; як толькі ўбачыў багіню –

Заткнуў за пояс кацатых
І зваліўся с печкі в одін міх!”⁵

У самім *Шляхіцэ Завальні* раздзеле *Куця* пра Красьнік згадвае Ян Баршчэўскі: яго герой пан Марагоўскі вяртаецца з Полацка і апавядае “пра кошт жыта, аўса і ячменню, пра свойскіх птушак, якіх там шмат прадаецца з розных краёў; пра кошт ільну, пянькі і пра купцоў, што прывезлі з іншых гарадоў хусткі, сукно, ядваб, баваўняную

¹ Па-першае, паходзіла з сям’і ротмістра; па-другое, жыццё яе дзяцей – Алімпіі, Ганны, Любові і Клеаптры – было звязана з Віцебшчынай.

² Пераезд з вул. Гразнай 3 на вул. Кананерскую 14 не даваў мажлівасць сказаць „наблізіўся да цэнтра горада”, бо дадзеныя дамы размяшчаліся адзін ад аднаго літаральна ў сотні-другой метраў.

³ Я. Баршчэўскі, *Выбраныя творы*, Мінск 1998, с. 406.

⁴ На карце 1844 г. дом Пляханавы лакалізаваны па адрасе: вул. Прадзільная 18.

⁵ Р. Падбярэскі, *Беларусь і Ян Баршчэўскі*, [у:] Я. Баршчэўскі, *Шляхіцэ Завальня...*, с. 339.

крамніну ды іншыя тавары дзеля ўбораў; пра знаёмых гаспадароў, што прыехалі за сваімі справамі ды каб набыць патрэбныя ў гаспадарцы рэчы”¹.

Таксама палічыў патрэбным пісьменнік даць свой каментар: „Tak się nazywa jarmark Połocki, odbywający się przed Bożym Narodzeniem”.

За сваю гісторыю Полацк няраз мяняў гандлёвыя дні.

Паводле Магдэбургскага прывілею (1498) горад меў права на тры кірмашы: у дзень святога Якуба, на Вадохрышча і пасля Велікоднага тыдня. Кожны цягнуўся два тыдні. Напрыканцы XIX ст. у Полацку гандлявалі ў сераду і пятніцу, а кірмашы адбываліся 20 студзеня і 1 ліпеня.

Доўгі час нам не ўдавалася знайсці інфармацыю пра Красьнік. Нават віленскі „Kalendarz Gospodarski” „не ведае” такога кірмашу: у раздзеле „Jarmarki pryncypalniejsze krajowe i zagraniczne” Полацк не згадваецца. І толькі ў „Miesięczniku Połockim” чытаем: “Гандлююць у горадзе тры разы на тыдзень: у нядзелю, сераду і пятніцу. Ёсць два ў год слаўныя кірмашы; адзін у трэцюю нядзелю Адвэнту², завецца *Красьнік*, другі ў першую нядзелю паста, званы *Збор*. На іх звычайна прадаюцца коні, быдла, зямныя дары, гаспадарскае глінянае і драўлянае начынне і г. д.”³.

Застаецца дадаць, што трэцяя нядзеля Адвэнту ў 1816 г. прыпадала на 17 снежня. Г. зн., што пан Марагоўскі, едучы ў Полацк, спыняўся ў хаце шляхціца Завальні ў ноч на 15 снежня. Пасля кірмашу ён бавіўся ў Полацку да таго часу, пакуль у Полацкіх школах не закончацца іспыты (porisy) – да 21 снежня. І, відавочна, выехаўшы 22 снежня з Полацка, рانیцаю 24 снежня быў у Завальні.

“Боб” і “перац”

У нарысе Рамуальда Падбярэскага *Беларусь і Ян Баршчэўскі* ёсць цікавая характарыстыка студэнцкіх – вядома бедных і галодных – гадоў пісьменніка: “Biednego bur-saka szlachta porzywała z rąk do rąk i wynagradzała podług ubogiej swój możności, to miarką pszenicy, to miarką grochu, to gryki, to czasem dała bobu!”

Вячаслаў Рагойша (1971), Генадзь Кісялёў (1977) і Сцяпан Александровіч (1978) перакладалі гэты фрагмент наступным чынам: “Беднага бурсака шляхта рвала з рук у рукі і ўзнагароджвала паводле сваёй невялікай магчымасці то меркай пшаніцы, то меркай гароху, грэчкі, а часам давала бобу!”

У нашым перакладзе (1990) мы “ішлі” следам за сваімі настаўнікамі, хоць у дыпломнай працы і звярнулі ўвагу на гэтае, відавочна, насмешлівае “а часам давала бобу!” І нават спрабавалі на падставе “бобу” вывесці пэўную “тэорыю”, за што былі раскрытыкаваны кіраўніком (С. Александровіч) і рэцэнзентам (А. Лойка).

Рыхтуючы новае выданне *Шляхціца* (2012), пераклад дадзенага фрагмента мы правілі. Цяпер ён гучыць так: “Беднага бурсака шляхта рвала з рук у рукі і ўзнагароджвала паводле беднае свае магчымасці то меркаю пшаніцы, то меркаю гароху, то грэчкі, а часам задавала перцу!”

¹ Я. Баршчэўскі, *Шляхціц Завальня...*, с. 168.

² Чатырохтыднёвы пост перад Божым Нараджэннем. Г. зн. *Красьнік* адбываўся за тыдзень перад Калядамі.

³ *Krótki wiadomość o Połocku*, „Miesięcznik Połocki” 1818, t. I, nr 3, s. 175.

Менавіта так трэба перакладаць польскую ідыёму “dać bobu”. Як варыянт – шляхта “давала прыкурыць” ці “задавала лазню”. Але, вядома, у суседстве “пшаніцы”, “гарошу” і “грэчкі” найлепш выглядае “перац”. Беларускія слоўнікі ідыёму “даць (задаць) перцу” тлумачаць як “насварыцца, даць наганяй”.

А менавіта гэта хацеў падкрэсліць Р. Падбярэскі: за свае малюнкi і вершы Я. Баршчэўскі атрымліваў не толькі пахвалу і падзяку, але меў і крытыку да нараканні. Пэўна ж, калі нешта з твораў Я. Баршчэўскага каму не падабалася, то і вылаяць магла маладога паэта і мастака засцянковая шляхта.

Ці чыталі полацкія студэнты *Вульгату*?

У езуіцкім Архіве Малапольскай правінцыі захаваліся шматлікія звесткі, датычныя навучальнага працэсу ў полацкіх школах. Але не сустракаецца пацвярджэнняў, што студэнты знаёміліся з лацінамоўнай *Бібліяй*. Напрыклад, чытаць Стары Заповіт рэкамендавалася паводле полацкага выдання 1799 года на польскай мове: *Krótkie zebrawanie historyi świętej, w księgach Starego Testamentu zawartej, aż do Narodzenia Chrystusa Pana*.

З лацінамоўных падручнікаў, апрача *Альвара*, можна згадаць наступныя:

1. *Praelectiones ex probatis autoribus selectae. scilicet: epistolae Ciceronis et Plinii, commentarius Julii Caesaris, Comelius Nepos, elegiae P. Ovidii Nasonis, fabulae Phaedri etc. ad usum studiosae juventutis pro I-ma, II-da et III-tia classe*, Polociae 1800.

2. *Arithmetica de fractionibus et proportionibus pro II da et III tia classe*, Polociae.

3. *Institutiones styli utriusque, soluti et ligati ex optimis in utroque orationis genere scriptoribus pro IV classe*, Polociae 1800.

4. *Orationes Ciceronis pro IV et V classe*, Polociae.

5. *Qmnti Horatii Flacci odae, satyrae, epistolae pro IV et V classe*, Polociae.

6. *De arte rhetorica libri quinque, lectissimis veterum autorum exemplis illustrati pro V classe*.

Не *Вульгату*, а Цыцэрона, Гарацыя, Вергілія і інш. тлумачылі вучні езуітаў у калегіі. Расклад прадметаў у Полацку практычна не змяняўся дзесяцігоддзямі.

Мурзінка

Санеты *Jako gdy w chmurach orzeł w czasie niepogody i Pokryły błękit nieba obłoków tumanu*¹ Ян Баршчэўскі напісаў 25 чэрвеня і 14 жніўня 1845 г. у “Мурзінцы ў ваколіцах Пецярбурга”.

Мы не ведаем, якім чынам пісьменнік трапіў у гэтую мясцовасць. Але ведаем, каму належала Мурзінка.

У 1793 г. мызу Мурзінку ля Нявы ў ваколіцах Пецярбурга (сёння – пр. Абухаўскай абароны, 230) атрымала па спадчыне Анна Вяземская (1770–1840), жонка неапалітанскага пасланніка герцага Антонія дэ Марэска дэ Серра-Капрыёла (1750–1822). Да 1839 г. тут жыў іхні сын Нікола дэ Серра-Капрыёла (1790–1870). Пасля сядзіба перайшла да яго пляменнікаў – Фёдара, Антона, Алены і Лізаветы [дзяцей сястры – Алены

¹ Апублікаваныя ў кнізе J. Barszczewski, *Proza i wiersze*, cz. I, Kijów 1849.

Антоніўны дэ Серра-Капрыёла (пам. 1820) – і генерал-маёра графа Сцяпана Апраксіна (1792–1862)].

Відавочна, Ян Баршчэўскі быў знаёмы з сям’ёй герцага Антонія дэ Серра-Капрыёла. Вось тады можна зразумець словы Рамуальда Падбярэскага: “Здарылася аднойчы, што вучыў латыні нейкую графіню, якая ехала ў Італію”.

У 1840-я гг. у Мурзінцы жылі генерал-маёр Сцяпан Апраксін (1792–1862) і ягоныя сыны Фёдар і Антон (1818–1899).

“Niezabudka” ў Парыжы

Адам Міцкевіч быў сярод тых, хто падпісаўся на “Niezabudkę” 1840 і 1841 гг. Лагічна было б дапусціць, што менавіта ягоныя асобнікі захоўваліся колісь у Парыжы ў Польскай бібліятэцы. Бо Уладзіслаў Міцкевіч перадаў бацькоўскі кнігзбор у гэтую бібліятэку. Аднак асобнікі 1840 і 1841 гг. трапілі ў Парыж нейкім іншым шляхам. На тытульнай старонцы абодвух альманахаў пазначана толькі: “Od Katarzyny Klementynie”. Высветліць “гісторыю” падарожжа кніжак з Пецяўбурга ў Парыж пакуль не ўдалося.

“Ах чым жа твая, дзеванька, галоўка занята?”

29 верасня 1892 года Вікенці Мянцікі запісаў у вёсцы Селішча на Лепельшчыне ад селяніна Караля Багушэвіча прымаўку: “Stralec i dudar nie wialikij haspadar”¹.

Сёння, хіба, немагчыма высветліць: гэта даўняе народнае выслоўе, выкарыстанае напачатку XIX ст. Янам Баршчэўскім у сваім вядомым вершы, ці радок з верша паэта, які захаваўся ў народнай памяці.

Сербіновіч і Руска

У 1818 годзе К. Сербіновічу дапамог “знайсці працу” Хведар Руска, брат слаўтага прыдворнага архітэктара Luigi Rusca (у Расіі яго называлі Алаіз Іванавіч Руска). У сувязі з тым, што сярод студэнтаў Акадэміі прозвішча Руска не сустракаецца, можам думаць, што Хведар вучыўся ў калегіуме, а пасля жыў у Пецяўбурзе ў доме брата.

Зрэшты, калі даць веры К. Сербіновічу, то атрымаецца, што Хведар быў малодшы за брата больш чым на 30 гадоў.

К. Сербіновіч падае ва *Успамінах*, што ён выпадкова сустрэў Х. Руска, але больш верагодна: ён, прыехаўшы ў Пецяўбург, сам шукаў (бо меў рэкамендацыйныя лісты?) езуіцкіх выхаванцаў, якія жылі ў сталіцы.

Ян Баршчэўскі таксама, відаць, шукаў у Пецяўбурзе езуіцкіх выхаванцаў.

Алаіз Руска (1762–1822) прыехаў у Расію ў 1783 годзе. Ён пабудаваны Дом езуітаў (Езуіцкі калегіум) у Пецяўбурзе на сённяшняй Набярэжнай канала Грыбаедава (1801–1805), Нікольская вежа Маскоўскага Крамля (1806) і інш.

¹ Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, F 599-1-3, k. 401.

Белая Сарока

Хто быў прататыпам вобраза Белар Сарокі – сумненняў няма. Больш складанае пытанне: чаму менавіта ў вобліку Белар Сарокі Ян Баршчэўскі падае Кацярыну II?

Першасную версію (Кацярына II у лістах называла сябе белаю варонаю) давялося адкінуць: малаверагодна, што пісьменнік ведаў карэспандэнцыю імператрыцы.

Больш пэўна, што на Я. Баршчэўскага паўплывалі верш Г. Дзяржавіна *Видение Мурзы* і карціна Д. Лявіцкага *Екатерина-Законодательница в Храме богини Правосудия*.

З вершам Г. Дзяржавіна Я. Баршчэўскі пазнаёміўся на лекцыях расійскай літаратуры ў Полацкай акадэміі, а карціну Д. Лявіцкага пабачыў у Пецярбурзе.

Сиянье вокруг меня небесно;
Сокрылась, побледнев, луна.
Виденье я узрел чудесно:
Сошла со облаков жена, –
Сошла – и жрицей очутилась
Или богиней предо мной.
Одежда белая струилась
На ней серебряной волной...
("Видение Мурзы")

Кацярына II і езуіты

Кнігі панегірыкаў езуіты выдалі ў гонар трох расійскіх імператараў, але найбольш ушанаванаю імі была Кацярыны II. Апрача пяці твораў Міхала Карыцкага, уключаных у 1817 г. у зборнік¹, вядомы асобныя выданні:

Augustissimæ Catharinæ II totius Rossicæ Imperatrici, Turcarum Triumphatrici, regnorum Pacatrici, publicæ felicitatis Propagatrici, Societatis Jesu Servatrici clementissimæ cum Albæ Russicæ oras inviseret, ab eisdem religiosiis sociis imperatoricæ Maiestati subditis eiusque præsidio tutis carmen oblatum. Vilmæ. Typis Regiis penes Academiam².

Serenissimis imperatoris principibus, augustissimæ ac potentissimæ Rossiarum Imperatricis Catharinæ II, Dominæ nostræ clementissimæ, filio Paulo ac eius consorti Mariæ, magnis imperii ducibus, in eorum auspiciatissimo in Albam Russiam adventu carmen a clericis regularibus Societatis Jesu clementissime in Alba Russia servatæ ac infinitis nominibus obstrietæ. D. D. D. Anno Domini 1781. Mohilovicæ³.

¹ Michaelis Korzcki Societatis Jesu Sacerdotis, *CARMINA*. Polociæ. Typis Academicis SJ. 1817. (Песні Міхала Карыцкага, святара Таварыства Ісуса, Полацк 1817).

² *Песня, Аўгусцейшай Кацярыне II, Валадарцы ўсяе Расіі, Пераможцы туркаў, Міратворцы, Носібіту ўсеагульнага шчасця, Найласкавай Захавальніцы Таварыства Ісуса, у час наведвання Беларусі ахвяравана законнікамі, сябрамі гэтага Таварыства, падданымі Яе Імператарскае Вялікасці, што цешацца пад Яе апекаю бяспекаю, Вільна.* У акадэмічнай каралеўскай друкарні. Твор напісаны Міхалам Карыцкім у чэрвені 1780 г. падчас наведвання Кацярынаю II Полацка.

³ *Найяснейшым Валадарам-Імператарам: Аўгусцейшай і Наймагутнейшай Валадарцы Расіі Кацярыне II, нашай Найласкавай Спадырыні, Сыну Паўлу і Яго Жонцы Марыі, Вялікім Валадарам Расіі з аказіі і памыснага побыту на Белар Русі – песня ахвяраваная законнікамі Таварыства Ісуса, захаванага найласкавей на Белар Русі, а таму ўсім абавязанага.* 1781. Магілёў. Верш невядомага аўтара напісаны ў 1781 г. падчас наведвання Паўлам і яго жонкаю Полацкага калегіума.

Арцём Вярыга-Дарэўскі

- *Шукаючы рукапісы...*
- *Вершаваныя творы*
- *3 карэспандэнцыі і дзённікаў*
- *Рэцэнзія на першую кніжку*

ШУКАЮЧЫ РУКАПІСЫ АРЦЁМА ВЯРЫГІ-ДАРЭЎСКАГА...

Арцёма Вярыгу-Дарэўскага гісторыкі літаратуры няраз называлі адным з самых значных беларускіх пісьменнікаў сярэдзіны XIX ст.¹ Адзін пералік назваў ягоных твораў упэўнена гэта пацвярджае. Праўда, толькі невялікая іх колькасць была надрукавана ў свой час, мала захавалася і ў рукапісах. Да вершаваных твораў можна дадаць колькі артыкулаў у газетах “Ruch muzyczny” і “Słowo”, лісты да У. Сыракомлі і А. Кіркора, а таксама фрагменты *Успамінаў*, апублікаваныя М. Янікам. І ўсё. Іншыя тэксты не захаваліся (можа, лепш: не адшуканы?).

У адрозненне ад Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча літаратару з Віцебшчыны не ўдалося надрукаваць свае беларускія творы ў дапаўстанцкі час. Арышт і высылка фактычна спынілі нармальную літаратурную дзейнасць паэта і спрычыніліся да страты ягонага архіву (у матэрыялах следства адсутнічаюць літаратурныя творы. Відавочна, яны былі знішчаны ці схаваны перад арыштам). Аднак трэба мець на ўвазе, што А. Вярыга-Дарэўскі мусіў паклапаціцца пра пакінуты на Віцебшчыне архіў.

А таму варта яшчэ раз уважліва прыгледзецца да перыпетый жыццёвага лёсу і самога літаратара, і яго нашчадкаў, каб паспрабаваць адшукаць хоць фрагменты багатай спадчыны Арцёма Вярыгі-Дарэўскага.

Звесткі пра ўдзел А. Вярыгі-Дарэўскага ў паўстанні, а таксама пра сібірскі этап ягонага жыцця трапілі ў друк ужо напрыканцы XIX ст.² Але толькі Г. Кісялёў, апавядаючы пра ролю пісьменніка ў грамадскім і культурным жыцці Віцебска, здолеў падаць больш-менш дакладную інфармацыю³.

6 мая 1863 г. Арцёма Вярыгу-Дарэўскага арыштавалі. У канцы лістапада следства было закончанае і матэрыялы перадалі ў ваенны суд пры Віцебскім батальёне ўнутранай варты. Вырак арыштаваны пачуў 16 студзеня 1864 г. (бестэрміновая катарга), а яго справу паслалі ў Часовы палявы аўдытарыят у Вільні на заключэнне. Аўдатарыят разгледзеў яе 21 мая 1864 г. і выдаў заключэнне 12 жніўня 1864 (8 гадоў катаржных работ на заводах), што было зацверджана 13 жніўня 1864 г. памочнікам камандзіра войскамі Віленскай ваеннай акругі генералам Патапавым. Пастановай Віцебскай шляхецкай (дваранскай) дэпутацкай зборні ад 30 кастрычніка 1864 г. імя А. Вярыгі-Дарэўскага было выкраслена з шляхецкай радаводнай кнігі⁴. У студзені 1865 г. віцебскі губернатар генерал У. Вяроўкін паведаміў у Вільню пра выкананне канфірмацыі⁵.

¹ *Ліст Рамуальда Зямкевіча ад 10.05.1913 г.* [у:] ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405, к. 13v.

² Гл.: М. Dubiecki, *Edmund Różycki: Szkic biograficzny*, Kraków 1895, s. 82–85.

³ Г. Кісялёў, *Арцём Вярыга-Дарэўскі* [у:] Г. Кісялёў, *Загадка беларускае Энеіды*, Мінск 1971, с. 144–212.

⁴ Канфіскаваным маёнткам Стайки у XIX ст. валодалі Багалепавы. Гл.: A.I. Veryha, *Acta et chronica. I. Kaunas 1934. Verugi. Weryhowie. Verugos*, Kaunas 1934, s. 58.

⁵ Г. Кісялёў, *Арцём Вярыга-Дарэўскі...*, s. 197–207.

Пісьменнік у гэты час быў адпраўлены чыгункаю ў арыштанцкіх вагонах праз Маскву ў Ніжні Ноўгарад, каб пазней этапамі кіравацца ва Усходнюю Сібір.

8 красавіка 1865 г. А. Вярыга-Дарэўскі быў ужо у Табольску і 9 чэрвеня адасланы на параходзе “Работнік” з партыяй арыштантаў па Іртышы ў Томск. 16 ліпеня 1865 г. ён на падводзе прыязджае ў Краснаярск, а 24 ліпеня з партыяй у 70 чалавек накіроўваецца на падводах у Іркуцк, дзе апынуўся 25 жніўня¹. Асобныя даследчыкі сцвярджаюць, што катаргу беларускі літаратар адбываў на саляварным заводзе ва Усоллі, аднак гэта недакладна: перш чым трапіць ва Усолле ён мусіў амаль два гады працаваць на бровары ў Аляксандраўску². Тут, дарэчы, улады размяшчалі адзіночых ссыльных, тады як ва Усоллі – пераважна сямейных³. Паводле амністыі ад 16 красавіка 1866 г. тэрмін катаржных работ А. Вярыгі-Дарэўскага скарачаецца напалову. У 1867 г. яго пераводзяць на саляварны завод ва Усоллі. Гэты перыяд ссылкі паэта знайшоў пэўнае адлюстраванне ў мемуарнай літаратуры. Яго згадваюць у сваіх успамінах Якуб Гейштар⁴ і Вацлаў Ласоцкі⁵.

У маі 1868 г.⁶ па амністыі катарга А. Вярыгу-Дарэўскаму заменена на пасяленне (сяло Урык⁷), але фактычна ён пасяляецца ў Іркуцку. Дзеля гэта патрэбен быў дазвол генерал-губернатора М. Корсакава, пазней – М. Сінельнікава, якія, заўважым, былі даволі прыхільныя да выгнаннікаў. Апрача таго, А. Вярыга-Дарэўскі павінен быў звяртацца да паліцмайстара па білет: “Представляя вид, выданный мне на проживание в г. Иркутске, впредь до получения установленного билета от исправника, имею честь покорнейше просить ваше высокоородие о сделании распоряжения выдать мне билет новый”⁸. Білет – своеасаблівы від на жыхарства – даваў магчымасць жыць і працаваць у Іркуцку: “Предъявитель сего, состоящий под надзором полиции, политический ссыльный Уриковской волости Иркутского округа Артемий Вериго вследствие предписания г. начальника губернии от 17 сентября 1873 года за № 3869 уволен мною на проживание в городе Иркутске сроком от нижеписанного числа на один год с тем,

¹ W. Śliwowska, *Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Wilno–Sybir–Wiatka–Warszawa*, Warszawa 2000, s. 357.

² Яшчэ з XVIII ст. у сяле Аляксандраўскім (80 км ад Іркуцка) дзейнічаў бровар (вінокурны завод), на якім працавалі катаржане.

³ Р. Зямкевіч, а пасля і асобныя беларускія літаратуразнаўцы сцвярджалі, што на высылку А. Вярыга-Дарэўскі быў адпраўлены разам са сваёй дачкою Габрыэляю. Аднак з мемуарнай літаратуры яшчэ ў 1930-я гг. было вядома, што не толькі ў Аляксандраўску, але і ва Усоллі беларускі паэт не меў сям’і: у В. Ласоцкага ён змешчаны ў спісе “*Wygnancy z Litwy, Żmudzi, Inflant i Białej Rusi, którym nie towarzyszyli rodziny*” пад нумарам 54: “Weryho Artemjusz z Białej Rusi, spisywał dziennik”. Гл.: W. Lasocki, *Wspomnienia z mojego życia*, t. II: *Na Syberji*, Kraków 1937, s. 335.

⁴ W. Śliwowska, *Syberia w życiu...*, s. 357.

⁵ W. Lasocki, *Wspomnienia z mojego życia...*, s. 335.

⁶ У маі 1868 г. споўнілася 4 гады з дня арышту А. Вярыгі-Дарэўскага. А гэта азначае, што ў адносінах да яго ў тэрмін катаргі залічылі не ад прыезду на месца катаргі (такія былі патрабаванні), а з дня арышту.

⁷ Сяло Урык Кудзінскае воласці (сёння – сяло ў Іркуцкім раёне, 1300 жыхароў) знаходзілася на Аляксандраўскім тракце (20 км ад Іркуцка) пры вусці рэчкі Урык у раку Куда. Вядома з 1673 г. як Урыкаўская слабада, землі якой былі прыпісаны да Іркуцкага астрога. Назва паходзіць з бурацкае мовы (*уураг* – малодзіва). Тут у 1835–1844 гг. адбывалі ссылку (пасля звальнення з катаргі на пасяленне) дзекабрысты: Міхал Лунін (1787–1845), Сяргей Валконскі (1788–1865) і яго жонка Марыя з Раеўскіх Валконская (1805–1863), якая арганізавала школу для сялянскіх дзяўчат, Мікіта Мураўёў (1795–1843), Аляксандар Мураўёў (1802–1853), Мікалай Панін (1803–1850). Ля Спаскае царквы, пабудаванае ў 1771–1779 гг., – магіла Мікіты Мураўёва.

⁸ Цыт. па: З. Тагаров, *Каторжанин*, “Неман” 1969, № 9, с. 188.

чтобы он билет этот предъявил местной полиции; по истечению же вышеозначенного срока должен явиться к месту причисления, а билет сей предъявить ко мне”¹.

Відавочна, у Іркуцку лягчэй можна было знайсці працу. Ва ўспамінах К. Зялёнкі сцвярджаецца, што нехта Вярыга заняў пасля яго пасаду прыказчыка ў краме купца Кузняцова². Зусім верагодна, што гаворка пра літаратара з Віцебску, а не пра Эдмунда Вярыгу³, які быў сасланы на Нерчынскую катаргу. Іншыя крыніцы падаюць, што з 1868 г. Арцём Вярыга-Дарэўскі працаваў у Іркуцку ў якасці канцэлярскага чыноўніка⁴, хоць паводле агульнага правіла выгнаннікам да 1874 года не дазвалялася займаць пасады ў дзяржаўных установах⁵.

Пасля таго, як А.Вярыга-Дарэўскі быў пераведзены з катаргі на пасяленне, яго дачка Габрыэля, якая жыла ў маёнтку А. Палініцкага на Віцебшчыне, звярнулася 26 лютага 1869 г. да шэфа жандару П. Шувалава з просьбаю перавесці бацьку з Іркуцка ў Цюмень. Яе просьбу разглядала Міністэрства ўнутраных спраў, якое адказала наступным чынам: “Пребывание политических ссыльных в городах, находящихся, подобно Тюмени, на главном ссыльном тракте, уже признано неудобным”⁶. Габрыэля, імкнучыся ўсё ж дабіцца пераводу бацькі бліжэй да еўрапейскай часткі Расіі, просіць перавесці яго ў Кунгур ці Екацерынбург, але зноў ёй было адмоўлена. Відаць, з гэтай прычыны Габрыэля напачатку 1870-х гг. выехала ў Іркуцк.

Пра жыццё А. Вярыгі-Дарэўскага ў Іркуцку звестак амаль не захавалася. Хіба толькі тое, што ён у 1876–1878 гг. у якасці кума прысутнічаў на хросце сваіх унучак – Вікторыі, Венцаславы і Марыі.

Зусім невядомая старонка жыцця Арцёма Вярыгі-Дарэўскага – ягоныя дачыненні пад час высылкі з прыхільнікамі вучэння Андрэя Тавяньскага. Г. Кісялёў толькі словам згадаў пра гэта, хоць ведаў артыкул М. Яніка *Towiańczycy na Syberji* ў газеце “Przełąd Współczesny” (1930, nr 98–99)⁷.

Тавяньчыкам беларускі літаратар стаў пад уплывам Юзафа Нядзінскага (1821–1901), які яшчэ ў 1848 г. выехаў з Польшчы на эміграцыю, дзе далучыўся да А. Тавяньскага і яго паслядоўнікаў⁸. У 1863 г. вярнуўся на радзіму, каб стаць у шэрагі паўстанцаў. М. Янік лічыў, што на выгнанне Юзаф Нядзінскі трапіў пасля бітвы пад Маскалёўкаю на Валыні, дзе змагаўся ў адзеле Эдмунда Ружыцкага.

Цытуючы фрагменты *Успамінаў* А. Вярыгі-Дарэўскага М. Янік нідзе не падае датаў. У выніку немагчыма сказаць, калі пазнаёміўся беларускі выгнанец з Ю. Нядзінскім. Адбылося гэта, праўдападобна, ва Усоллі. На думку М. Яніка, запісы А. Вярыгі-Дарэўскага нагадваюць лісты да сям’і ў краі. Ён нават дапускае, што гэта – копіі лістоў, бо на гэта паказвае “прапагандысцкі” характар нататак. І яшчэ вельмі важнае назіранне М. Яніка: нататкі А. Вярыгі-Дарэўскага – гэта “dosłowny prawie odgłos rozmów

¹ *Ibidem*.

² К. Zielonka, *Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberji*, Lwów 1913, s. 158.

³ W. Śliwowska, *Syberia w życiu...*, s. 358.

⁴ *Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, cz. II: Zesłańcy syberyjscy*, oprac. Elżbieta Kamińska, Warszawa 2005, s. 216.

⁵ Паводле пастанова ад 9.01.1874 г. на дзяржаўную службу маглі быць залічаныя тыя, каго ўжо раней вызвалілі ад паліцэйскага нагляду.

⁶ Цыт. па: З. Тагаров, *Каторжанин*, “Неман” 1969, № 9, с. 188.

⁷ Пазней выдадзены асобна: М. Janik, *Towiańczycy na Syberji*, Kraków 1930 (odbitka z „Przełądu Współczesnego”, nr 98–99, Czerwiec-Lipiec 1930, czcionkami drukarni „Czasu” w Krakowie).

⁸ Докладнае месца нараджэння невядома. Вярнуўшыся з высылкі жыві і працаваў на цукровым заводзе ў Кельцах. Вызнаваў сваю веру да канца жыцця.

propagandowych Niedzińskiego, prowadzonych z wybranymi towarzyszami wygnania”¹. У іншай публікацыі польскі гісторык даводзіў, што Ю. Нядзінскі меў у сябе (можа, нават у літаграфаваным выглядзе) тэкст асноўных маральных прынцыпаў навукі А. Тавяньскага. Бо якраз тое, што занатаваў А. Вярыга-Дарэўскі ў 1866–1867 гг., было ўпершыню надрукавана толькі ў 1882 г.²

Да тавяньчыкаў М. Янік залічыў даволі вялікую колькасць выгнанцаў. Ён слушна сцвярджае, што Ю. Нядзінскі, А. Вярыга-Дарэўскі і Ю. Лазінскі ўтваралі шчыльнае кола аднадумцаў. Але адначасна гаворыць і пра тое, што да гэтага кола былі блізкімі шматлікія выгнанцы – Якуб Гейштар, Вацлаў Навакоўскі, Юзаф Каліноўскі, Юльян Кянджыцкі і інш. Бо, маўляў, Арцём Вярыга-Дарэўскі піша пра іх у сваіх *Успамінах* з вялікай сімпатыяй і пахваламі: „Czytamy, że nie tylko kleryk kapucyński Wacław Nowakowski, ale i ludzie świeccy, Gieysztor i Kalinowski, przyklękali zawsze do modlitwy wieczornej w kazamacie sypialnej katorżników”³.

Аднак варта засумнявацца ў гэтым хоць бы з тае прычыны, што А. Вярыга-Дарэўскі не належаў да кола блізкіх сяброў Я. Гейштара, а Юльян Кянджыцкі даволі крытычна выказваўся пра творчасць беларускага паэта. Напрыклад, ва ўспамінах В. Ласоцкага захавалася г. зв. *Усаляда* Ю. Кянджыцкага, дзе чытаем:

Dalipan, że to krzyż pański!
Sarka na mnie pan Charmański,
Że w moich lichych ramotach
Milczę o usolskich cnotach.
Racja. – Lecz niech się nie żali,
Pewno je Weryha chwali,
I pewne ma coś słodkiego
Na pochwałę Charmańskiego.

Аўтар успамінаў дадаў сваё тлумачэнне: ліцвін Харманскі абвінавачваў Кянджыцкага, што той у сваіх вершах не згадвае пра “цноты ўсольскія”. У сваю чаргу В. Ласоцкі “апраўдваў” Ю. Кянджыцкага тым, што “kolega nasz Artemjusz Weryha, w swym pamiętniku mieścił panegiryki dla osób, które posiadały jego względy. Do niego też odsyła Kędrzycki Charmańskiego”⁴.

Польскія гісторыкі пазнейшага часу аспрэчылі выснову М. Яніка: кола тавяньчыкаў на Сібіры было нешматлікае і не аказала вялікага ўплыву на выгнанцаў. Для нас жа надзвычай істотным з’яўляецца тое, што А. Вярыга-Дарэўскі быў сярод іх, што занатавання ім думкі А. Тавяньскага былі блізкія яму.

У 1881 г., маючы 65 гадоў, А. Вярыга-Дарэўскі быў прыняты на службу “на залатую прамыслы Алекмінскай сістэмы, у Мачынскую рэзідэнцыю Андрэя Адамавіча Букоўскага”⁵. Іркуцкае губернскае праўленне сваёй адносінай № 2340 ад 25 красавіка 1881 года прасіла іркуцкага паліцмайстра «выдаць названаму Вярыгу ‘від’ з гадавым тэрмінам для пражывання на вышэйзгаданых промыслах», зрабіць адпаведнае распараджэнне «аб усталяванні за ім належнага паліцэйскага нагляду»⁶ і паведаміць

¹ *Ibidem*, s. 6.

² М. Janik, *Wołyniaczy na Syberji*, „Rocznik Wołyński” 1931, t. II, s. 308.

³ М. Janik, *Towiańczycy na Syberji*, Kraków 1930 (odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, nr 98–99, Czerwiec-Lipiec 1930, czcionkami drukarni „Zasnu” w Krakowie), s. 15.

⁴ W. Lasocki, *Wspomnienia z mojego życia...*, s. 193.

⁵ З. Тагараў прозвішча золатапрамыслоўца падае як Бухоўскі.

⁶ Г. зн., яшчэ ў 1881 г. паліцэйскі нагляд не быў зняты.

пра гэта якуцкаму губернатару”¹. Паводле архіўных матэрыялаў, апублікаваных П. Казаранам, А. Вярэга-Дарэўскі якраз у 1881 г. атрымаў дазвол на “временную отлучку в Якутскую область”². У гэтым жа спісе і прозвішчы Эдмунда Вярэгі (дазвол на 1874 г.) і Валяр’яна Вярэгі, пляменніка (?) Арцёма (дазволы на 1877–1878).

Праз два гады, паводле дадзеных З. Тагарава, А. Вярэга-Дарэўскі працаваў на залатых промыслах Базілеўскага³. І толькі тады, у 1883 г. з яго быў зняты паліцэйскі нагляд.

Памёр А. Вярэга-Дарэўскі хутчэй за ўсё у Іркуцку ў 1884 г. Яго архіў, відавочна, трапіў у рукі дачкі, Габрыэлі Скакоўскай.

Дачка і ўнучка Арцёма Вярэгі-Дарэўскага

Габрыэля нарадзілася каля 1851 года. Метрыка, хіба, не захавалася, а таму меркаваць можна адно толькі па ўскосных сведчаннях. Так, у Атэстаце, выдадзеным у 1857 г. А. Вярэгу-Дарэўскаму, пазначана, што ягонай дачцэ пяць гадоў, а ў працягу следства ад 1.06.1863 г. бацька ўласнаручна напісаў, што ён мае “дачку гадоў 13”⁴.

Пасля арышту А. Вярэгі-Дарэўскага Габрыэля гадавалася ў сям’і А. Палініцкага, відавочна, сваяка ці апякуна непаўнагадовае дзяўчынкі.

Напрыканцы 1860-х гадоў Габрыэля неаднаразова рабіла спробы перавесці бацьку бліжэй да еўрапейскай часткі Расіі, што, аднак, не ўдалося. Відавочна, гэта і стала прычынаю яе прыезду ў Сібір. Вяскою-летам 1872 г. яна выехала з Віцебска. У жніўні была ў Пярмі: яе тут бачыў (магчыма, чуў пра яе⁵) Юзаф Каліноўскі, які вяртаўся з Іркуцка на радзіму. А гэта значыць, што восенню 1872 г. пасля дзевяцігадовае ростані дачка ўбачыла бацьку⁶. Прыкладна ў 1875 г. Габрыэля⁷ выйшла ў Іркуцку замуж за Вацлава Скакоўскага.

Шляхціц Аўгустоўскай губерні Вацлаў Скакоўскі, паводле дакументаў, выдадзеных магилёўскім губернатарам, паходзіў з Магилёўскай губерні, але нарадзіўся ў горадзе Аўгустаў у 1842 г. Яго бацькі – Вінцэнт і Вікторыя з Тапольскіх – пад Аўгуставам мелі маёнтак Улацлавак, дзе нарадзіліся іх дзеці – сыны Вацлаў і Віктар Апалінары. Вацлаў быў студэнтам Варшаўскае Галоўнае Школы, удзельнічаў у паўстанні, за што яго асудзілі на 8 гадоў цяжкіх работ у крэпасці з пазбаўленнем правоў і канфіскацыяй маёнтку⁸. У Іркуцк па этапу прыйшоў 2 верасня 1864 г., а 10 верасня накіраваны на Нерчынскі завод (дакладней: на Акатуйскі руднік).

¹ Цыт. па: Г. Кісялёў, *Арцём Вярэга-Дарэўскі...*, с. 209.

² П.Л. Казарян, *Численность и состав участников польского восстания 1863–1864 гг. в Якутской ссылке*, Якутск 1999, с. 35.

³ Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе сапраўдны стацкі саветнік М.Ф. Базілеўскі ці І.Ф. Базілеўскі, якія валодалі кампаніяй “Справа Базілеўскіх” у 1858–1896 гг., дабываючы каля 43 пудоў золата ў год.

⁴ *Пачынальнікі...*, с. 281, 283.

⁵ У лісце да Якуба Гейштара ад 10 верасня 1872 г. Ю. Каліноўскі напісаў: “Дачка Арцёма Вярэгі таксама нядаўна была ў Пярмі ў дарозе да бацькі” (J. Kalinowski, *Listy*, t. 1, cz. 1, Lublin 1978, s. 424).

⁶ Юзаф Каліноўскі выехаў з Іркуцка 12 ліпеня, а 6 жніўня быў ужо ў Пярмі. Але сумнеўна, што Габрыэля за 26 дзён магла адолець гэты самы шлях у адваротным напрамку: Ю. Каліноўскі і ягоныя спадарожнікі рухаліся вельмі хутка, дзякуючы таму, што дарага плацілі: на дарогу да Пярмі Ю. Каліноўскі выдаткаваў 150 руб. срэбрам.

⁷ Звесткі пра Габрыэлю Вярэга-Дарэўскую, а таксама пра яе дачку Марыню Скакоўскую падаюцца паводле: А. Коркмасов, *Имена в истории и история в именах* [у:] “Дагестан” 2005, № 2 (17), с. 5–11, а таксама нашай карэспандэнцыі з унукам Джалала Каркмасова – Анатолям Джалал-Эраставічам Каркмасавым.

⁸ Гл.: *Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy...*, s. 131.

Па амністыі 1868 г. В. Скакоўскаму спачатку скарацілі тэрмін, а пасля 15 лістапада 1868 г. перавялі на пасяленне ў Яндынскую воласць Балаганскае акругі, але ён, як і шмат якія іншыя “пасяленцы”, жыў у Іркуцку. Паводле “Высочайшага Повеления” 13.06.1871 г. яму вярнулі шляхецтва.

У 1878 г. В. Скакоўскі звярнуўся да генерал-губернатара Усходняй Сібіры з просьбай пра вызваленне яго ад нагляду паліцыі. Дзякуючы станоўчаму заключэнню барона Платона Фрэдэрыкса, 13 сакавіка 1879 г. паводле “Монаршей Воли” шляхціц Вацлаў Скакоўскі вызваляўся ад нагляду паліцыі, але яму аб’яўлена, што “дозволено жительство повсеместно, за исключением столиц и губерний: Столичных, Западного Края, Царства Польского и Таврической, а равно воспрещено было вступление в государственную и общественную, по выборам, службу”.

У Іркуцку В. Скакоўскі займаўся гандлем, працуючы ў Юзафа Шленкера, які ў 1873 г. заснаваў краму “Магазін варшаўскіх тавараў”. Выйгрышы ў карты (у тым ліку – у свайго працадаўцы), дазволілі сабраць значную суму грошай. Стаў купцом II гільдыі, атрымаў дазвол вольнага перамяшчэння па Забайкаллі і Прыамур’і, а ў 1876 г. – і па Якуцкай губерні. Пазней стаў уладальнікам залатога прыска ў Якуціі.

У Вацлава і Габрыэлі Скакоўскіх нарадзілася тры дачкі. Старэйшая Вікторыя¹ прыйшла на свет 10 сакавіка 1876 г. Яе ахрысцілі 25.03.1876 г. у Іркуцкім касцёле Успення Найсвяцейшай Панны Марыі, хроснымі былі Арцём Вярыга і Геранім Тумскі. Сярэдняя дачка Венцаслава нарадзілася ў сакавіку 1877 г., а памерла праз чатыры месяцы і 16 чэрвеня 1877 г. пахавана на іркуцкіх могілках. Малодшая дачка Марыя нарадзілася 2 сакавіка 1878 г., а 18 сакавіка была ахрышчана святаром Іркуцкага каталіцкага касцёла (хросныя – Арцём Вярыга і Кацярына Шленкер).

Пад час вучобы ў гімназіі Марыя Скакоўская, паводле паведамленняў іркуцкае паліцыі, удзельнічала ў спатканнях моладзі на кватэры палітычнага ссыльнага Рухлінскага. Магчыма, з-за пераследу паліцыі Скакоўскія прынялі рашэнне выехаць за мяжу². Палічылі патрэбным ехаць праз Варшаву, дзе жылі сваякі – брат Вацлава Віктар Апалінары і яго сям’я³. З гэтага часу захваўся фотаздымак, зроблены ў варшаўскім атэлье Яна Мячкоўскага (вул. Мядовая, 1), на якім знята ўся сям’я Скакоўскіх – Вацлаў, Габрыэля, Вераніка, Марыя, а таксама нехта са стрыечных братоў Марыі. Вацлаў, відаць, у хуткім часе вярнуўся ў Сібір, а Габрыэля з дочкамі накіраваліся ў Швейцарыю. Праўда, у 1896 г. яны мусяць зноў ехаць у Іркуцк (А. Каркмасаў лічыць, што з-за хваробы. Праўда, не ўдакладняе: каго? Дапускаем, што гаворка ішла пра хваробу Вацлава). Верагодна, пахаваўшы мужа і ўладкаваўшы справы з яго спадчынай, Габрыэля з дочкамі зноў едзе ў Жэневу (1898–1899), а пасля ў Парыж (1899), дзе пасяляюцца ў Шарантоне, паўднёва-ўсходнім прыгарадзе сталіцы Францыі. Марыя вывучае філалогію ў Сарбоне. Сярод яе знаёмых – Максімільян Валашын⁴, які пазначае ў сваім

¹ Вядома, што яна жыла разам з маці ў Парыжы, а пасля ў Варшаве. Марыя наведвала яе хворую ў 1923 г.

² Гэтая паездка датуецца 1895 г., г. зн. пасля “Высочайшага манифеста” ад 14.11.1894 г., па якому “всем лицам, отбывающим ещё наказание за участие в польском мятеже 1863 года, даровано освобождение от полицейского надзора с предоставлением им права повсеместного жительства и с возвращением прав”.

³ Віктар Апалінары меў дзесяцера дзяцей: з Феліцыяй Юзэфаю Барэцкаю (шлюб у 1871) – Вінцэнта Вацлава (нар. 1872), Рамуальда (нар. 1873), Тамаша Ежы (нар. 1875), Казіміру Рэгіну (1876–1944), Рэгіну (нар. 1879), Вігольда Станіслава (нар. 1882), Стафана (нар. 1885), Збігнева (1888–1943, масона; займаў высокую пасаду ў Міністэрстве працы Рэчы Паспалітай), а таксама двух сыноў з невядомай кабетаю – Ежы (1875–1921, вядомага адваката) і Вацлава (каля 1890 г. н.).

⁴ У адраснай кнізе М. Валашына захваўся запіс: “Мария Вацлавовна Скаковская”. Менавіта з напісаннем прозвішча *Скаковская*, а не *Скоковская*.

дзённіку, што ў маі 1902 г. штодзённа бываў у Скакоўскіх¹. Габрыэля мае ў Парыжы рэстаран, дзе збіралася “ўся польская калонія”.

Крыху пазней Марыя Скакоўская пазнаёмілася з Джалалам Каркмасавым (1876–1937), вядомым дзеячам сацыялістычнага руху з Дагестану. Разам з ім ў 1905 г. накіроўваецца ў Расію і прымае актыўны ўдзел у рэвалюцыі. Але хутка яны зноў вяртаюцца ў Парыж, дзе бяруць шлюб (паводле іншых інфармацый – жылі ў грамадзянскім шлюбе); пасяляюцца ў двухпавярховым доме ў Лацінскім квартале недалёка ад Пантэона і Сарбоны. У гэты час наладжваюць дачыненні з младатуркамі (праз студэнта Сарбоны Мустафу Субхі) і пасля таго, як младатуркі атрымліваюць перамогу на выбарах у парламент, пераязджаюць у Канстанцінопаль. Разам з маладымі паехала і Габрыэля. Больш за тое, яна, як і Марыя, працуе ў заснаванай Дж. Каркмасавым расійскамоўнай газеце “Стамбульские новости” (1909–1910)².

Ва ўспамінах Джафара Сейдамета (Кырымера, 1889–1960), крымска-татарскага літаратара, аднаго з ідэолагаў нацыянальна-вызваленчага руху ў першай палове XX ст., так апавядаецца пра гэты этап жыцця Марыі Скакоўскае: “У 1910 г. у Стамбуле я меў шчасце пазнаёміцца з двума выдатнымі асобамі. Адзін з іх быў Джалал Каркмас, з паўночнакаўказскіх цюркаў. Выдатна валодаючы французскай, расійскай мовамі, Джалал належаў да левых сацыялістаў. Ён разам са сваёю грамадзянскаю жонкаю, рэвалюцыянеркаю Марыяй, што паходзіла з сям’і польскіх арыстакратаў, утрымліваў на Дыван-йолу пансіён <...> Сяброўка ягоная палячка Марыя была кабетаю аграмадных ведаў і шляхетнага выхавання. Быць карыснай іншым (блізкім) да самазабыцця – было яе асноўным жыццёвым інстынктам і філасофіяй. Джалал у спрэчках быў залішне гарачы і эмацыянальны, Марыя ж поўнасю кантралявала свае думкі і пачуцці. Ва ўсім – у выхаванні, пачуццях, думках была бачна яе грунтоўнасць, узвышанасць. Ніколі не забуду, як у час аднае з такіх спрэчак Марыя, крытыкуючы Джалала сказала: «Ты не маеш рацыі; каб было так, як лічыш ты, г. зн. юрыдычныя асновы буржуазнага грамадства прыйшлі ў заняпад, вычарпаліся яго творчыя крыніцы і рухнулі маральныя асновы – наша справа была б вельмі простаю ... Не, праціўнік не скінуты, ён яшчэ моцна стаіць на нагах. І не толькі ў эканамічным, юрыдычным, але і, асабліва, – у грамадска-разумовым». Анахранізм Джалала не ведаў межаў. І гэта было прычынаю бяскончых пакутаў Марыі, што не давалі спакойна жыць ні самому Джалалу, ні ёй»³.

У 1912 г. Джалал і Марыя (відавочна, і Габрыэля) вяртаюцца ў Парыж. Марыі ў спадчыну ад маці⁴ дастаецца пансіён і рэстаран (своеасаблівы цэнтр польскай і расійскай эміграцыі).

У 1915 г. Марыя Скакоўская і Джалал Каркмасаў разыходзяцца, але захоўваюць прыязныя сяброўскія дачыненні да канца жыцця. Хутка яна выходзіць замуж за сябра

¹ “Я ярка помню те весенние майские дни 1902 г. в Париже. Я ждал письма от Мухи и переживал первое счастье красок. Потому ежедневно я ездил по Сене в Шарантон к Скаковским по поручению Качереца (Рыгор Качэрац – аўтар кнігі *Чехов*, Масква 1902. – М. Х.) и рисовал в Венсенском лесу”. Гл.: М. Волошин, *Дневник: 1901–1903* [online], <http://www.maxvoloshin.ru/?page=eadc6087-71d9-4cdc-b93a-978d98f6848f&item=ab2cc411-5171-42d0-9d43-9074543d7caf&type=page> [доступ: 10.12.2012].

² У сталіцы Турцыі Джалал Каркмасаў і Марыя Скакоўская выдалі таксама ў 1912 г. ілюстраваны *Путеводитель по Константинополю, окрестностям и провинциям*, у якім знаёмяць чытача з гісторыяй Асманскае дзяржавы.

³ Сейдамет Джафар (Кырымер), *Некоторые воспоминания*, “Полуостров” 2009, 9–15 янв. [online], www.milli-firka.org [доступ: 03.02.2013].

⁴ Габрыэля памерла ў Парыжы прыкладна ў 1912 г. Пра гэта ведаў Р. Зямкевіч, які ў 1913 г. пісаў пра смерць Габрыэлі ў лісце да С. Касцялкоўскага і Б. Тарашкевіча.

Джалала Сямёна Львовіча Больша, які напачатку 1920-х гг. становіцца савецкім разведчыкам-шпіёнам і ўцягвае ў гэтую працу Марыю.

Па заданні Разведвальнага ўпраўлення Штабу РККА (Разведупра) Марыя Скакоўская пераязджае ў Варшаву і распачынае актыўную шпіёнскую дзейнасць, фактычна кіруе сеткаю савецкіх рэзідэнтаў у Польшчы. Пасля правалу аднаго з рэзідэнтаў Марыя была арыштавана і асуджана на чатыры гады турмы. Але праз два з паловаю гады бальшавікі абмянялі М. Скакоўскую на выяўленых польскіх шпіёнаў.

У СССР яна атрымала ўзнагароду (ордэн Чырвонага Сцяга), працу (была сакратаркай Дж. Каркмасавы, які займаў пасаду намесніка сакратара Савета нацыянальнасцяў краіны), але ў 1937 г. яе арыштавалі органы НКВС і 10 снежня т. г. расстралялі.

Пра лёс іншых нашчадкаў А. Вярыгі-Дарэўскага звестак пакуль не выяўлена.

Мы не ведаем, што ўзяла Габрыэля з сабою ў паездку ў Швейцарыю ў 1895 г. з архіва свайго бацькі. Але можам выказаць думку, што гэта яна перадала ў Варшаве ці Кракаве знамаму ўжо публіцысту і гісторыку паўстання Мар'яну Дубецкаму *Успаміны А. Вярыгі-Дарэўскага*. Зрэшты, відавочна, і іншыя матэрыялы бацькоўскага архіва. Ад Габрыэлі М. Дубецкі мог даведацца і пра год смерці беларускага паэта, і пра яго ўдзел у культурным жыцці на Віцебшчыне, і пра напісанне ім беларускіх песняў. Праўда, недакладнасць М. Дубецкага – паэт пераклаў *Конрада Валенрода*, а не *Пана Тадэвуша* – даводзіць, што гаварыць пра перадачу Габрыэляй рукапісаў мастацкіх твораў будзе перабольшаннем.

Фотаздымкі Арцёма Вярыгі-Дарэўскага

Г. Кісялёў сцвярджаў, што “фатаграфію Арцёма Вярыгі-Дарэўскага расшукаў у 1913 г. яшчэ Рамуальд Зямкевіч”¹. Можам пагадзіцца, што з нейкіх крыніц вядомы беларускі гісторык літаратуры ведаў пра наяўнасць у Р. Зямкевіча фотаздымка літаратара з Віцебска. Аднак не зусім зразумела, чаму ўсё той жа Р. Зямкевіч у лісце ад 10.05.1913 г. да Станіслава Касцялкоўскага і Браніслава Тарашкевіча просіць: “Ці не мог бы я дастаць фатаграфічную копію партрэта Арцёма? Кошт фатаграфіі вярну з глыбокай удзячнасцю”².

Здавалася б, менавіта Р. Зямкевічу найпрасцей было адшукаць фота: у варшаўскага гісторыка паўстання Аўгуста Крэнцакага (1843–1920) меўся найбагацейшы збор здымкаў. Але, думаецца, фота А. Вярыгі-Дарэўскага трапіла ў Вільню нейкім іншым чынам. Зрэшты, можа, нават і не фота, а г. зв. партрэт – графічная перамалёўка даволі добрай якасці. Тая перамалёўка, якую выкарыстаў Максім Гарэцкі ў першым выданні *Гісторыі беларускае літэратуры* (1920) і якая змешчана ва ўсіх пазнейшых падручніках і энцыклапедыях.

У 60-я гг. XX ст. Г. Кісялёў выявіў у судова-следчай справе віленскага палявога аўдытарыята групавы здымак 12 асобаў, у тым ліку А. Вярыгі-Дарэўскага, а таксама вядомага гітарыста М. Сакалоўскага, піяніста А. Хадэцкага і інш. На адвароце рукою беларускага паэта пазначана: “Дня 18 студзеня 1860 г. Віцебск” і пералічаны знятыя асобы. Здымак быў упершыню апублікаваны ў кнізе *Загадка беларускай Энеіды* (1971).

¹ Г. Кісялёў, *Ад Чачота да Багушэвіча*, Мінск 2003, с. 146.

² *Ліст Рамуальда Зямкевіча ад 10.05.1913 г.* [у:] ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405, к. 15.

Ужо ў наш час былі выяўлены два фотаздымкі А. Вярыгі-Дарэўскага ў зборах Гістарычнага музея Варшавы. Паходзілі яны з калекцыі А. Крэнцкага, колісь прыгатаванай дзеля львоўскай выставы, прысвечанай 50-й гадавіне Студзеньскага паўстання. Адзін з іх – якраз той, з якога напачатку XX ст. была зробленая графічная перамалёўка; другі – зняты прыкладна ў той самы час, відавочна, у Іркуцку – партрэт у поўны рост.

Некаторыя высновы

На нашу думку, верагоднасць таго, што літаратурная спадчына А. Вярыгі-Дарэўскага захавалася, даволі вялікая. Па-першае, паэт вёў актыўную перапіску з многімі вядомымі літаратарамі і грамадскімі дзеячамі ў дапаўстанцкі перыяд. Найбольш цікавая постаць – Апалон Кажанёўскі (1820–1869), польскі паэт і драматург, які ў верасні-кастрычніку 1861 г. прасіў прыяцеля з Віцебска: “Прысылайце, што маеце нават найменшага на беларускай мове: я павінен паглядзець, што гэта такое. Так, не прачытаўшы рашыць не магу... Асабліва хацеў бы мець драмку, думка якой невымоўна мне падабаецца”¹. Не выклікае сумнення, што А. Вярыга-Дарэўскі пераслаў свае творы варшаўскаму выдаўцу. А г. зн., беларускія творы могуць быць у паперах бацькі вядомага англійскага літаратара Джозэфа Конрада.

Лісты і творы віцебскага паэта могуць захоўвацца ў архіве “Gazety Codziennej”, бо з Янам Грыгаровічам, яе рэдактарам, ён перапісваўся; тое самае можна сказаць і пра архіў “Kroniki wiadomości krajowych i zagranicznych” – захаваліся лісты ў Віцебск ад рэдактара Францішка Дмахоўскага; толькі з выдавецкімі прапановамі мог звяртацца А. Вярыга-Дарэўскі да выдаўцоў у Варшаве – Самуэля Генрыка Мэрцбаха, у Вільні – Маўрыцыя Аргельбрэнда і ў Мінску Аляксандра Валіцкага.

Не да канца высветлены дачыненні паэта з газетаю “Slowo” і яе рэдактарамі Язафатам Агрызкам і Эдвардам Жалігоўскім. А менавіта ў Э. Жалігоўскага ён пытаўся: “Што мне рабіць са сваім *Конрадам* і іншай пісанінай?”

І самае важнае: Габрыэля Скакоўская, дачка А. Вярыгі-Дарэўскага, перадаўшы *Успаміны* бацькі М. Дубецкаму, магла перадаць яму і іншыя рукапісы з сямейнага архіва. Толькі вось беларускамоўнае не магло стаць каштоўным матэрыялам для гісторыка Студзеньскага паўстання: ён ніколі ў сваіх працах не згадваў паэта з Віцебску. Не сталі рукапісы А. Вярыгі-Дарэўскага істотнаю знаходкаю і для М. Яніка, хоць ён і выкарыстоўваў іх некалькі разоў у сваіх публікацыях, але – характэрна – часам дазваляў сабе, цытуючы арыгінал, замяняць ці прапускаць беларускія выразы. Сёння лёс “сібірскіх матэрыялаў” А. Вярыгі-Дарэўскага невядомы: адно няпэўны след вядзе з Кракава ў Вільню.

Маглі быць і іншыя шляхі рукапісаў беларускага паэта. Яны маглі трапіць да аматараў беларускага пісьменства ў Сібіры, у краі і за мяжою. Напрыклад, да Максімільяна Маркса. Бо ж не мог Р. Зямкевіч на пустым месцы сцвярджаць, што паэма *Тарас на Парнасе* належыць пяру А. Вярыгі-Дарэўскага.

Пошук архіва Арцёма Вярыгі-Дарэўскага працягваецца...

¹ Цыт. па: Г. Кісялёў, *Загадка беларускай Энеіды...*, с. 193.

ВЕРШАВАННЯ ТВОРЫ

З паэтычнай спадчыны А. Вярыгі-Дарэўскага захавалася – цалкам ці ў фрагментах – невялікая колькасць тэкстаў (усе яны друкуюцца ў нашым выданні). Іншыя – усё яшчэ пакуль не выяўлены. Але мы ведаем, што яны існавалі. Тытулы дзевяці сваіх твораў А. Вярыга-Дарэўскі пералічае ў лісце да У. Сыракомлі ад 22.10.1857 г. (Гл.: *Пачынальнікі...*, с. 225). Прычым – першыя восем дасылае славу таму паэту, а пра дзевяты паведамляе, што ён знаходзіцца ў ксяндза Люцыяна Гадлеўскага, высланага ў 1840-я гг. у Кіеўскую губ.: 1. *Паўрот Міхалка*, 2. *Бедны наш Лукаш*, 3. *Дзіця дзвюх матак*, 4. *Бяседа над Нёманам*, 5. *Нешта аб нейкім*, 6. *Скрамней у бяседзе – не страцьце Быхава*, 7. *Здабыццё Ахульго*, 8. *Яшка і Цімошка*, 9. *Некалькі абразкоў з ваколіц Каростышава*. На адзін з іх – *Яшка і Цімошка* – нават быў атрыманы дазволены цэнзуры дзеля выдання (ліст Віленскага цэнзурнага камітэта ад 29 сакавіка 1860 г. Гл.: Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1240-1-156-12), але, здаецца, не быў надрукаваны. Тытулы пяці твораў падаюцца ў лістах да А. Кіркора ад 26.01.1859 г. і 19.08.1859 г. (Гл.: *Пачынальнікі...*, 228–229, 235): 10. *Заснаванне Магілёва над Дняпром* (на аснове прастанароднага падання), 11. *камедыя Хцівасць*, 12. пераклад паэмы А. Міцкевіча *Конрад Валенрод*, 13. *драма Гордасць*, 14. *Гутарка з пляндроўкі па зямлі Латышскай*. Пра 15 тэкст – камічную оперу *Грэх 4-ры – гнеў* – згадваецца (друкуюцца і фрагмент твора) у артыкуле-карэспандэнцыі паэта ў газеце “Ruch muzyczny” (1859, nr 49) (гл.: *Пачынальнікі...*, 220–221). Звесткі пра яшчэ адзін твор А. Вярыгі-Дарэўскага – *Думка хлопка з околiц Вітэбска на одглас вольносьці* – падае Р. Зямкевіч у лісце да С. Касцялкоўскага ад 10.05.1913 г. (Гл.: ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405, к. 14), а Я. Карскі нават сцвярджаў, што існуе ягоны рукапіс, датаваны 1858 г., і цытаваў першы радок: “Świećcie sonca, świećcie sonca!” (Гл.: Е.Ф. Карский, *Белорусы*, Петроград 1922, т. 3, вып. 3, с. 66).

Гутарка пра сваяка

Твор завершаны ў 1856 г. у фальварку Стайкі. 19 чэрвеня 1857 г. магілёўскі кнігагандляр Сыркін падаў рукапіс у віленскі цэнзурны камітэт. Павел Кукальнік, выкрасліўшы дваццаць адзін радок, 28 чэрвеня напісаў на ім звычайнае ў той час: “Rozwolono drukować z obowiązkiem złożenia w Komitecie Cenzury prawem oznaczonej liczby egzemplarzy”. Узяўшы на сябе кошт друку, Сыркін адвёз ці пераслаў рукапіс у віленскую тыпаграфію Юзафа Завадскага, просячы надрукаваць 1000 асобнікаў у такім самым фармаце, такім самым друкам і на такой самай паперы як была выдадзена кніжка Аляксандра Грозы *Trzy palmy: powieść ze Wschodu*, што выйшла ў свет у Вільні ў 1857 г. Кніжка А. Вярыгі-Дарэўскага (пад псеўданім Białoruska Duda) на тытульнай старонцы пазначана 1858 годам, але толькі ў верасні 1859 г. трапіла ў варшаўскую кнігарню пры вуліцы Мядовай Самуэля Мэрцбаха (1798–1874), які прадаваў яе па 45 капеек (гл.: „Gazeta Warszawska 1859, nr 256). (Разам, дарэчы, з кнігаю перакладаў У. Сыракомлі і В. Каратынскага *Piosenki Béringera*, Wilno 1859). Два асобнікі гэтага выдання захаваліся ў Нацыянальнай бібліятэцы ў Варшаве (sygn. I.89.163; I.2.005.948A), адзін – у бібліятэцы Акадэміі Навук Літвы імя Урублеўскіх (sygn. R 19–179). Аўтарскі рукапіс, верагодна, з архіву друкарні Завадскіх трапіў у бібліятэку Урублеўскіх, цяпер – бібліятэка АН Літвы імя Урублеўскіх (sygn. F. 9–453). Перадрук паводле перша-выдання з захаваннем арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў. Пераклад на беларускую мову Ігара Сіроткіна паводле выдання “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта”, вып. трэці, Мінск 2002, с. 154–161; вып. чацвёрты, Мінск 2003, с. 163–181.

Gawędka o Swojaku

przez
Białoruską Dudę
(z Teki Białoruskich Obrazków) N. 1.

Mohylew. Nakładem J. Sirkina
1858
Wilno, drukiem Józefa Zawadzkiego.

JOZAFATOWI KOWALEWSKIEMU

jako hold wzorowym cnotom:
syna, brata, męża i przyjaciela,
poświęcam.

*Deus me adjuvat!*¹

Bracia moi! jabym z duszy
Brząknął w lirę i piosenkę
Wam zaśpiewał choć maleńkę,
Gdy nie w serce, to choć w uszy;
Lecz po ciężkim, gorzkim trudzie,
Gdym nie zgodził z lirą ręki,
Posłuchajcież mej piosenki,
Choć przy Białoruskiej dudzie,
Że ni celu, ani wátku,
Ni tęczowych barw, ni treści,
Ni eposu, ni powieści,
Niema w końcu, ni z początku;
Przebaczcie: – pod biedy strzechą,
Gdzie rodzicom boli głowa,
Jak się dziatwa ich wychowa;
Prawda lepszą jest pociechą.
Posłuchajcież jej choć z nudy:
Żywa, własna, bez uludzeń;
Może wesprze wśród utrudzeń,
Jaką duszę, siostrę dudy.

A czuwając, nie ustawajmy w pracy.
Sl. Pis.

I

Na krawędzi Rusi Czarnej,
Co tam z Dźwiną szepce ścicha;
Co to w wielkiej... a nie marnej
Jakiejś myśli, ciężko wzdycha
Do swej siostry rusi Białej;
Ta tle złotem miękkich piasków,
W wieńcu: skromnych wspomnień, chwały.
W czystym polu, nie wśród lasków,
Stoi miasto; – i w ramionach
Rzek siostr: Dźwiny i Dziśnieńki,

Гутарка пра Сваяка

Браты мае! Я б, здаецца,
Ад душы па гусях брэнькнуў,
Песень спеў вам хоць маленькіх,
Хоць у душы, як не ў сэрцы,
Ды па цяжкай працы рукі
Не прыладзіў я да гусяў
І спяваць вам песні мусіў
Хоць на дудцы беларускай.
Дзе ні мэты, ні парадку,
Ні прыгожых фарб, ні энсу.
І не повесць, і не эпас
Не ў канцы і не ў пачатку.
Выбачайце – ў хатах бедных,
Дзе бацькам баляць галовы,
Як сваіх дзяцей выходваць,
Праўда перш за ўсё патрэбна.
Слухайце ж яе хоць з гора:
Не пачуецца падману,
Мо, мацней у горы стануць
Чыесь душы, дудкі сёстры.

I

На ўскрайку Русі Чорнай,
Дзе ў цішы Дзвіна булькоча
Ды ў трывожных думках зморна
Уздыхае неаднойчы
Да сястры, да Русі Бelay...
З глебаю з пясчоў сыпучых,
Дзе славы памяць ацалела,
У чыстым полі, не між пушчаў,
Стаіць места і ў абдымках
Рэк-сясцёр – Дзвіны з Дзіснаю –

¹ Бог дапамагае мне! (Кніга Псалмаў, 53: 6).

Siedzi westchnień na ich łonach,
Słucha w szmerze ich, piosenki...

II

W mieście tem jest mały domek,
Niegdyś wesół, dziś zasmucon;
Dawne niebo mu zamierzchło,
Bo już mieszka w nim nie ziomek,
Bo od swoich już porzucon,
Bo co kochał, to rozpierzchło.
Boli serce po rodzinie;
Po dziecinie tęskni matka;
Po wczorajszym smutna chatka,
Bo nie wraca co przemienie.
Smutno brzoce tam u progu:
W pączku chowa liść zazdrośnie,
I płacząca, na cześć Bogu,
Strój przywdziewa w późnej wiośnie.
Szczęście zwiastował Jehowa¹,
Zóraw ciągnie, bocian w domu;
Ona jeszcze listki chowa,
Kogoś czeka pokryjому.
Dziwno jej, że od lat tyła
Rannych pączków nikt nie zbiera²;
Czeka próżno, czoło schyla,
Lecz że czeka, nie umiera.
Ciemnych ocząt czekasz biedna,
Co z nich świeci rzewność twoja?
O! napróżno! będziesz jedna!
Bo te oczki: własność moja.
O napróżno biedna brzożko!
Moje cięższe niż twe grzechy:
Ty zielenisz ze swą troską,
A ja uschnę bez pociechy! –
Błyszczą łezki w twym warkoczku,
I mnie tęskno do tych oczu!

III

W tej niewielkiej, schludnej chatce,
Mieszkał niegdyś ojciec, matka,
A przy ojcu i przy matce,
Liczna dziatwy ich gromadka.
Bez przepychu a w cichości,
Bez szemrania a w niedoli,
Bez błyszczenia a we cnocie,
Rosła dziatwa z Bożej woli.
I tulona matki tchnieniem,
I krzepiona ojca trudem;
I z roskoszą, i z cierpieniem,

Шэпт іх слухае няспынны,
Песні ўсякаю парою.

II

Ёсць малы ў тым месце домік,
Быў вясёлы, сёння ў смутку;
Не зямляк жыве ў ім зараз,
Землякі цяпер ў закутку.
Ад сваіх ён адарваны,
Што кахаў – разрабавана.
Па радзіне поўна болю,
Па дзіцяці сохне matka,
Па былому тужыць хатка,
Час назад не йдзе ніколі.
На'т бярозка ля парога
Ліст збярэ ў пупышкі-слёзкі,
Каб хоць з сумам, дзякуй Богу,
Апрануцца вясной позняй.
Нам Бог шчасцейка звястует,
Ляціць жораў, бусел – дома,
Ды бярозка не спяшае,
А чакае пакрыёму.
Дзівіцца: ніхто пупышак
Гадоў колькі не збірае, –
І чакае, твар схіліўшы,
Скрушна ёй, ды не ўмірае.
Ці вачэй чакае нечых,
Каб красой іх поўніць яснай?
Будзеш жа адна ты вечна!
Тыя вочы – мая ўласнасць.
Не чакай дарма, бярозка!
За цябе я болей грэшны:
Ты распусціш свае коскі,
Я ж – змарнею несущыны!
І бярозка плача ўпотай,
Згледзеўшы ў вачах самоту.

III

У халоднай цеснай хатцы
Калісь жылі бацька, matka.
А пры бацьку і пры матцы –
Іх дзяцей малых грамадка.
Ды жылі яны без бляску,
Не ў раскошы, а ў нядолі,
Ціха, сціпла, нібы краскі,
Падрасталі з Божай волі.
Саграваў іх матчын подых,
Хлеб з бацькоўскіх рук дзяліўся.
Непрыкметна, год да году,

¹ Na święto Zwiastowania Najświętszej Panny Marii przylatują bociany (заўвага аўтара). На свята Звеставання Прачыстае Маці прылятаюць буслы.

² Zwyczaj zbierania nierozpękłych brzożowych pączków, na które nalane wódkę, ważną stanowi przysługę w domowym wiejskim leczeniu (заўвага аўтара). Ёсць звычай збіраць нераспушчаныя бярозавыя пупышкі. Настоення на гарэлцы, яны з'яўляюцца важным сродкам у хатнім вясковым лекаванні.

Pięknie jakoś zrosła cudem; –
Cudem zrosła: bo w miernocie
Dziesięciorgóm starczyć dziątek;
To cud żywy w matek pocie!
To cud serca polskich matek!

IV

Wśród tej dziatwy, jak na świecie,
Rozdzielając Pan Bóg dary,
Wybrał sobie jedno dziecię,
Do prób cięższych i ofiary:
Starość ojca, troski matki,
Sióstr dzieciństwo, braci dołę,
Smutki, trudy, niedostatki,
Zdał na jedno to pachole.
I w niewinną myśl młodzieńczą,
Tchnąwszy ważne, święte cele;
Siedmiobarwną nadzieję tęczę,
Spowił dusze na trosk wiele.
Matka dziecię gdy spowije,
Śpi spokoju, szczęścia syte;
Cicho w sercu choć już bije,
Gdy w nadzieję upowite.
Czemuż z pieluch dziecię rwie się?
Słabe rączki ściąga, sili?
Czemuż sercu rwać tak chce się
Wciąż do jakiejś przyszłej chwili?
Dumny rozum sięga marnie,
Bo dla serca ta zagadka; –
Gdy wszechmiłość świat ogarnie,
Powie to nam, sam Bóg-matka;
Co nas pieści, wiedzie skrycie,
Tam, gdzieś w inne, lepsze życie.

V

Wieluż z naszych, przyjaciele!
We trzynastym życia roku,
Gdy ryb tyle, gniazd tak wiele,
Miało przyszłość swą na oku? –
Któż z nas wówczas, bracio nasza!
By mieć prędzej szczygła w klatce,
Albo zhasać konia w paszę,
Nie zapomniał i o matce? –
O szlachcicu! mój braciszku!
Boże odpuść! my i teraz
Grzeszni ludzie! przy kieliszku...
Prawda, – dajem na *Seicvereis*. –
A panowie? – dudo! cicho!
Bo już na tych naszych braci,
Jakieś modne wstało lichy;
Wszak i *demo*, zawsze *kraci*.
Wszak *arysto* w herbach, mieniu,
W koniach, służbie i lornetach;
Już po *wiecznem odpocznieniu*
W całym świecie, nie w poetach.

Дзеці го́жыя ўзняліся.
Дзевяць дзетак цудам Боскім
Выраслі ў той бядноце.
Цуд жа – у сэрцы маці польскай!
Цуд у польскіх матак поце!

IV

Міласэрны Бог хаця,
Дзелячы дзятве той дар,
Выбраў ўсё ж адно дзіця
Для цяпення і ахвяр:
Старасць бацькі, маці слёзы
Ды братоў, сяцёр нястачы,
Працы бездань, бед пагрозы –
Вось такім быў шлях юначы.
Але ў срэбных снах младазена
Ужо агмень свяціўся веры.
Ён зблудзіў на пошук сэрца
Ды на клопат непамерны.
Маці сына спавівае –
Спі спакойна, будзь жа шчасны...
Толькі сэрца ўжо хавае
Промень тых надзей нязгасны.
Чаму рве дзіця сувоі?
У слабых ручках чую сілу?
Сэрца ўбачыла жывое
Нашай будучыні хвілю.
Розум адказаць не можа,
І для сэрца – таямніца:
Мы калі з крыніцы Божай
Зможам шчасця ўсе напіцца.
З ручая, што сонцам грае,
Дзесь у іншым, лепшым краі.

V

Многа хто з нашага брата
У трынаццаты год далёкі,
Дзе віроў, як рыб, багата,
Прышласць меў сваю на воку.
Хто з нас тады, браці нашы,
Каб шчыгла ў клетцы трымаці,
Ці каня на добрай пашы,
Дык забыўся і на маці.
Шляхціцы, мае брацішкі.
Даруй, Божа! Мы й цяпер мы
Грэшны людзі, пры кілішку,
Праўда, даём на секвестры.
А панове! – Дуда, ціха. –
На таго нашага брата
Моднае напала ліха:
Тут і “дэма”, яшчэ “краты”,
Тут “арыста” ў гербах, йменнях.
Ўжо няма супакаення
Ў гэтым свеце для паэтаў.

A gdy jeszcze, gdzieś, tam, w głębi,
 Po spuściznie z ojców, dziadów,
 Serca bratnie kurczy, ziębi;
 Leczcie biedne od tych gadów:
 Śmielszą wolą, czystsza duszą,
 Czynem prawdy; – a w przyszłości
 Wszyscy w *demo* zstąpić muszą,
 Dla wszechszczęścia, wszechmiłości.
 O nasz kraik, Chwała Bogu!
 Stąpa w *demo*: za ssudami¹,
 Za stanowym² ciągłym w proggu,
 Jak u Boga za plecami.
 Szlachcic u drzwi, kmieć za drzwiami,
 Jak za starych dni pogaństwa:
 „Hrabie! jedzie ktoś z dzwonekami!”
 Nos na kwincie wszystkich państwa³.
 Szkoa bracie, żeś ty jaśnie!
 Jam do ciebie coś nie śmiały,
 I ty patrzysz jakoś kwaśnie,
 Jakbyś myślał: „ot zuchwały!”
 A gdy dusza w ciepłym drzeniu,
 Po bratersku przejdzie w usta;
 Pocałujesz, lecz w spojrzaniu
 Słyszę: „eh! wąs! pieprz! kapusta!”
 I dla pieprzu, dla kapusty,
 Skłonne serca miną siebie?
 Zem chudzina, ty żeś tłusty,
 Być nam obcym tu i w niebie?
 Obcość nawet boli z tymi,
 Co niewinną barwę noszą,
 Ramionami strudzonymi;
 Co tak szczerze robią, głoszą,
 Wszystko na cześć i potęgę
 I krajowi i koronie,
 Że jak spojrzysz w prac ich księgę:
 Aż wstyd życia! aż człek spłonie!
 Co szlachetne swoje duchy
 I swe piersi męzne, czyste,
 Zdobią w krzyże i łańcuchy,
 Drogo-szczyro-pozłociste.
 A u serca Czapek-Patek,
 Łeb wytknąwszy z za guzików,
 Czuwa pilnie gdzie zadatek⁴,
 I wciąż szepce: „podradczyków”⁵.
 Co to każdy w bileciku
 Zawsze francuz; i pieniążki
 By mieć w szafie lub stoliku,

Калі яшчэ патаемна
 Па спадчыне бацькі, дзеда
 Сэрца брата сохне, чэзне,
 Лекуйце яго ад бедаў
 Чыстай душой, праўды чынам,
 Смелай воляй – у хуткім часе
 Волно мы спазнаць павінны
 Дзеля згоды, дзеля шчасця...
 О, ўжо край наш, дзякуй Богу,
 У “дэма” ўступіў: за пазычкай,
 За станавым ля парогу,
 Як у Бога за плячыма.
 Кмет у шляхты пад дзвярамі,
 Бы ў старыя дні паганства.
 Графы едуць са званкамі,
 “Нос на квінце” ўсяго панства.
 Шкода брата, што ж ты мілы?
 Я з табой ня смелы штосьці,
 І ты глядзіш неяк кісла,
 Бы падумаў: “Зух знайшося”.
 Калі ж цяпло ў душу зойдзе
 І расчуліць твае вусны,
 Пацалуеш, а ў паглядзе
 Толькі “перац і капуста.”
 І з-за перцу, з-за капусты
 Схільныя мінаеш сэрцы.
 Я худнелы, а ты тлусты
 Тут ці ў небе нам не стрэцца.
 Табе з тымі не спаткацца,
 Хто чыстыя фарбы носіць
 На плячах, струджоных працай,
 Шчыра робіць і галосіць.
 Дзеля моцы, дзеля славы
 Свайго краю і кароны;
 Што, як зірнеш на іх справы,
 Сам аж зробішся чырвоны,
 Бо свой дух, шляхетны, годны,
 Шыр грудзей мужчынскіх моцных
 Мноствам крыжыкаў аздобіў
 У багатай пазалоце.
 Хабарнік, гандляр без сэрца
 Лоб з таго мундзіра выткнуў,
 Тады ў вернасці клянецца,
 Калі чуе, дзе прыбытак.
 А з іх кожны на паперцы
 Заўжды француз. Грошай крышку,
 Ў стане каб ці ў шафе меці

¹ Ssuda – pożyczka rządowa (заўвага аўтара). Ссуда – дзяржаўная пазыка.

² Stanowy – dawniej Assesor – głowa ziemskiej policji w pewnym wydziale, stanie (заўвага аўтара). Станавы – даўней асэсар – кіраўнік земскае паліцыі пэўнага аддзелу, стану.

³ Urzędnicy zwykle jeżdżą z dzwonekami (заўвага аўтара). Чыноўнікі звычайна ездзяць са званкамі.

⁴ Zadatkowa summa pieniędzy, pobierana zwykle przez kontragentów wraz po zawarciu umowy ze Skarbem (заўвага аўтара). Грашовы задатак, які звычайна бралі контрагенты пасля заключэння ўмовы з казначэйствам.

⁵ Слова ўжыта на рукапісе. У кнізе – “ро.....ów”.

Żywy rozum, da na książki;
 Bo z tem lepiej: choć nie czyta,
 Choć jak Guizot¹ liczy słowa,
 Choć *vox dei*: sybaryta!
*Vox populi*²: tęga głowa!
 Biednyś bracie mój, szlachcicu!
 Gdy na chleba kęs dla matki,
 Z hańbą w sercu, z wstydem w licu
 Chcesz tu zależeć po dostatki!
 Nie wiesz co pod tym uśmiechem,
 Co ta grzeczność, to cygaro!
 Wróć kochany! bo to z grzechem
 Straszyc ciebie tą poczwara.
 Idź drwa rąbać na chleb matce!
 Dźwigać taczkę na strój siostrze!
 Wróć do żony, co ci w chatce
 Da chleb z wodą i lżę otrze!
 Wróć do domu, żony, dziecka,
 Bądź pastuchem, kołodziejem,
 Boś za prosty byś z niemiecka
 Stał się żydem i złodziejem!
 Brudna hańba! ciemność gruba!
 Gdy je w czasie w grób nie złożym;
 Stanie ciężka nam rachuba,
 Tam, na strasznym sądzie Bożym!

VI

W jeden piękny letni dzionek,
 Gdy odliczył czas dwunastą,
 I przed skwarem ścichł skowronek,
 I przycichło trocha miasto:
 I rodzice i ich dziatwa,
 Do obiadu siedli w kółko;
 A jeść w półdnie, bardzo łatwo
 Poczciwemu, co wystął z pszczółką.
 Śmiechy, żarty z siostrzyczkami,
 I swobodnie i wesoło,
 U obiadu zawsze z nami,
 Póki czyste nasze czoło;
 Zwłaszcza gdy obiadu chwila,
 Kto ma lepszy głos i oczy,
 Czyta: „Pielgrzym z Dobromila”³,
 Albo: „Pan Jan ze Świsłoczy”⁴.
 A te żarty, a te śmiechy,
 Na trud ojca, lży matczyne;
 To ratunek i pociechy,
 W czarną doli ich godzinę.
 Czemuż tylko w twej radości
 Przymus taki, dobre dziecię?

Жывы разум, дасць на кніжкі.
 З імі лепш. Хоць не чытае,
 Хоць як Гізо словы лічыць,
 Модныя ж запамінае.
 Глядзіш, розуму пазычыць.
 Бедны браце мой ты, шляхціц!
 На тым хлебе, што для маткі,
 Ды праз сорам, што твар паліць,
 Хочаш тут займець дастатку.
 Не знаеш, што пад тым смехам,
 Пад спакусай, пад цыгарай.
 Лепш вярніся. Гэта ж грэхам
 Зманьвае цябе пачвара.
 Сячы дровы на хлеб матцы,
 Цягай воз сястры на строі,
 Ідзі к жонцы. Яна ў хатцы
 Есці дасць і супакоіць.
 Дома будзь, дзе дзеці, жонка,
 Гаспадаром, дабрадзеем.
 Бо тут станеш дужа лёгка
 Ты падманшчыкам, зладзем.
 Бруднай ганьбы, цемры грубай
 Калі ў час ў труну не зложым,
 Стане страшнаю рахуба,
 Там, на страшным судзе Божым!

VI

Легнім днём, на строце спёкі,
 Як праб’е гадзін дванаццаць,
 Месца сцішвае гаворкі
 Ды жаўрук ляціць хавацца,
 Бацькі з дзецьмі у палудзень
 Цесна ў кола ўсе садзяцца.
 Рады ж той пад’есці будзе,
 Хто з пчалой паспеў падняцца.
 У час абеду ў нашым коле
 Той жартуе, той смяецца,
 Хто з сястрычкамі сваволюць, –
 Чысцінёю ззяюць сэрцы.

І запояць яны смехам
 Маці слёзы, бацькі слёзы.
 Смех – ратунак іх і ўцеха
 Той гадзінай лёсу чорнай.
 Што ж, дзіця, пад весялосцю
 Нейкі смутак ты хаваеш?

¹ Маецца на ўвазе Франсуа Гізо (1787–1874) – французскі гісторык, палітычны і дзяржаўны дзеяч.

² *Vox populi, vox Dei* (лац.) – голас люду – (гэта) голас Бога.

³ Аповесць Ізабэлы Чартарыскай (1746–1835) напісана ў 1819 (ч. 1) і 1821 (ч. 2).

⁴ Звычай і дзяс по wielu dworkach na Rusiach zachowany (заўвага аўтара). Звычай, які і сёння існуе на Русі (Белай і Літоўскай). Аповесць Яна Ходзькі (1777–1851) напісана ў 1821 г.

Kogoż żal ci? – Wy w mierności
Taki smutek odgadnicie!
„Już na ojca drogiej twarzy,
Trud co chwilę starość szerzy,
Już i matka nie tak marzy,
I w swe siły nie tak wierzy”;
Myślał w duszy syn pocziwy,
Wśród pustoty w miłym kole,
I wnet zamiar jakiś żywy
Błysł na wzniosłym jego czole;
W duże oko łąza wybiegła;
W czyste serce skra zapadła,
I na duszy troska legła;
I tęsknotą twarz pobladła.

VII

Któż to przy zachodzie słońca,
Rzeźwy, cichy i milczący,
Od ulicy tamtej końca
Spojrzał w orła, co lecący
Do białego przybit gmachu?
I tak prędko go omija
Z ogniem wstydu, wzgardy, strachu,
Przeczytawszy: „policya”?
I mknie dalej: orzeł nowy.
Czyta: „tu ziemski sąd niższy”,
A tam znów: „Sąd powiatowy”,
I ucieka bardziej chyższy?¹
Orzeł jeszcze, nadpis jeszcze:
„Kaznaczejstwo powiatowe”.
„Westchnął i rzekł: „tu się wmiieszce,
„Bo utrudzę tylko głowę”.
Biednyś bracie! duszę twoję,
W tej stanowczej, gorzkiej chwili,
Walka, trwoga, niepokoje,
Straszno, ciężko, nawiedzili:
Bo śnić, droga gdzie wskazana,
Czuć się godnym świętej woli,
A ugrząznąć po kolana;
Oh to boli!... ciężko boli!...

VIII

Za dzioneczkiem bieży dzionek;
Wiosna wiosnę co rok goni;
Za skowroneczkiem skowronek
Po piosence piosnkę dzwoni.
Dokąd wieczór i co rano
Śpieszysz po jednej ulicy,
Z twarzą jasną, choć stroskaną,
Mój młodzieńcze blado-licy?
Czyż dla ciebie świat tam cały?
Młode orle, rozpuść pióra!

Ці шкада табе кагосьці?
Ці таемны клопат маеш?
“Я на бацькі родным твары
Бачу працы след бязмернай.
Маці ўжо не мае мараў
Ды ў сябе згубіла веру”, –
Думаў, гледзячы на блізкіх,
Гэты сын у гурце звычайным.
Раптам нейкі промень бліснуў
На жывым яго абліччы.
Кропля жалю з вока збегла,
Йскра надзеі ў сэрца пала.
А ў душу трывога легла,
Беллю сумны твар заслала.

VII

Хто ж там у вечаровым змроку,
Задуменны ды маўклівы,
Паглядзіць няраз здалёку
На арла, што ўзняўшы крылы,
На будынку прымасціўся?

Надпіс над арлом тым гучны:
“Казначэйства павятова”.
Хто ўздыхае: “Тут змясціўся
Думак вір, даўно не новых”.
Мне ж знаёма, брат мой родны,
Што душа твая шукае,
Што вятроў там, мар нязводных,
Ды трывога ж не знікае:
Дзе дарога, – сніць ты будзеш, –
Што вядзе да святой волі...
Сам жа па калена ў брудзе,
Колькі болю!.. Колькі болю!..

VIII

Дзянёк за дзяньком мінае,
У нябыт сыходзяць вёсны.
Над зямлёй жаўрук лунае,
Тчэ з чароўных песень кросны.
Куды ўвечары ды ўранні,
Хлопец, вуліцай адно
З тварам бледным, усхваляваным,
Ты спяшаешся парою?
Для цябе ці свет там цэлы?
Юны птах, раскінь жа крылы

¹ Вылучаныя радкі, выкасаваныя цэнзарам, узноўлены па рукапісе.

Tam ku niebu, po nad skały;
 Głęb' twej myśli, oczóm góra.
 Nie chcę myśleć ja głęboko,
 Nie chcę patrzeć ja wysoko:
 Ojciec, matka: me głębiny;
 Bracia, siostry: me wyżyny.
 Po tej jednej, po ulicy,
 Tam, do bióra ze świetlicy;
 Do kościoła, po nad wody,
 W pola, w gaje, dla ochłody;
 Po nad Dźwinę, nad Dziśnienkę,
 Na słowiczą tam piosenkę;
 Po nad jary, nad parowy,
 Bo tam w cieniu kwiat różowy;
 Do sąsiada i sąsiadki,
 Bo tam jeszcze milsze kwiatki...
 Po piaszczystej tam ulicy
 Co się zwija u świątnicy
 I ku Dźwinie zbiega chyża;
 Patrzeć w kościół bliżej krzyża,
 Jak od rzeki, jedna ściana
 Grzesznym spiżem ubryzgana...
 I do domu, do kolegi,
 Oto mego świata brzegi;
 A modlitwa, a czytanie,
 To me na świat zaglądnienie.
 Ale serce nie kalina; –
 Ale dusza nie malina; –
 Serca kwiat coraz piękniejszy,
 Duszy blask coraz jaśniejszy:
 Serce rośnie, dusza rośnie;
 Rośnie młodzian w wieku wiośnie;
 A jak wzrośnie, to i znudzi
 Pośród cichych swoich ludzi;
 A jak znudzi, to i pnie się
 Dalej, dalej... choć nie chce się,
 Choć nie chce się wagą ziemi,
 Pnie się skrzydły duchowemi:
 Aż do samych niebios progę,
 Aż popatrzyć w oczy Bogu,
 I dla świętej, dla miłości,
 Podnieść serce we wdzięczności;
 I na ojczą pierś Jehową,
 Przytulić się całą głową.
 Żal mu ojca, żal mu matki;
 Żal mu braci, i sióstr szkoda;
 Orlik przywykł już do klatki,
 Lecieć musi dusza młoda.
 Śmiało dziecię! śmiało synu!
 Tam, do góry... do wawrzynu!
 Matka ciebie błogosławi:
 „Zawsze z nami! zawsze z nami!...
 Jako w niebie, tak na ziemi!
 Ojciec z Synem niech to sprawi!”

Ды ляці да неба смела
 За сваёю думкай мілай.
 Не хачу мысліць глыбока,
 Не хачу глядзець высока:
 Бацька, маці – мне глыбіні,
 Сёстры, брацця – мне вышыні.
 Вулкай гэтаю адною
 Ды да бора, ды з пакояў,
 Да касцёла над ракою,
 У гай і поле – свет спакою.
 Дзе Дзвіна з Дзісною хвалі,
 Там, у салаўіных далях,
 Па-над ярам над глыбокім
 Цуда кветка лашчыць вока...
 Да суседа і суседкі,
 Бо яшчэ мілей іх кветкі.
 Па той вулцы апусціцца,
 Дзе пясок на сонцы йскрыцца
 Ды к Дзвіне мне шлях пасцелі.
 Там зірнуць на крыж касцельны,
 На сцяну з высокім спіцам,
 Што ў раку заўжды глядзіцца.
 Потым да свайго парога –
 З таго берага святога.
 А малітвы, а чытанне –
 Маё свету сузіранне.
 Толькі сэрца – не каліна,
 А душа вам – не маліна.
 Бляск душы штораз яснейшы,
 Росквіт сэрца – прыгажэйшы.
 Душы й сэрцу дома цесна,
 Бо юнак у веку веснім
 І на ўсё глядзіць у суме,
 Знудзіўшыся ў цішым тлуме.
 І не хоча – ды ўсё рвецца
 Куды яго кліча сэрца.
 Хай бы важкасць знікла ў целе,
 Душы крылы моц займелі,
 Неслі б да нябёс парога,
 Каб зірнуць у вочы Бога
 І аддаць яму ў падзяку
 Сэрца, што кахае палка.
 Каб на грудзі ў Яговы
 Галаву схіліць з прамовай:
 “Бацькі мне шкада і маці,
 За братаў, сяцёр так горка.
 Я бы птах, што волю страціў
 Ды праз краты бачыць зоркі”.
 Дык давай жа, смелы сыне!
 Там, да гор... і да вяршыняў!
 Маці выправіць у дарогу:
 “Заўжды з намі! Заўжды з імі!...
 На зямлі, як і на небе!
 Айцец з сынам дапамогуць!”

IX

Mkną czasy, zwłaszcza nasze, i ginąć w ich męcie
 Ciężko byłoby duszy; ... lecz gdy serce Boże
 Oświeciło swe dzieci i stale i święcie:
 Że się nadarmo ludzkość posuwać nie może; –
 Więc do olbrzyma czasu lepiąc wiek po wieku,
 I siejąc po nim ziarna dłońmi cnotliwemi;
 Przykłoniem, może jutro, dziś jeszcze, w zmian ciekui,
 Przed niebem przychyłonym z rajem swym ku ziemi.
 Lećcież czasy! Lecz czemuż na sercu grzesznego,
 Choć ono już widzi przez lazur poniebnny
 W dniu pogodnym swe jutro; a tęskno dla tego,
 Jakby nam dzień wczorajszy i dziś był potrzebny...
 Już się i w naszym mieście kilka lat przesnuło
 Od owego obiadu, w którym dobre dziecię
 W chlebie do ust przytkniętym ojczy trud poczuło,
 I wzięwszy słodkie brzemię poszło z nim po świetcie.
 I nikt nie wie co w duszy cichego młodzieńca
 Burz przeszło, walk przetrwało; bo jego nałogiem:
 Nikomu nie dać ciernia z życiowego wieńca,
 Wszystkim kwiaty podrzucać; reszta? znać się z Bogiem.
 Dzięki Tobie o Panie! kiedy myśl skrzepiona
 Błogosławieństwem matki; dziecię człek i z błota
 Szatą lilii błysnie, i dusza strudzona
 Westchnie do Cię, jak z krzyża umęczona cnota!
 Dzięki Tobie o Ojczu! Tyś z nas najlichszemu
 Pozwolił smutne serca pocieszać tam w górze!
 Tyś jest samą miłością! kiedy sercu Twemu
 Nie brzydnie nawet służąc i w... biórze.

X

Wszyscy w domu, a nie gwarno; –
 Czy nie smutni? czy ulękli?
 Że się coś tak w kółko garną?
 I za matką coś pokłękli?
 Oczy, twarze wszystkich wróżą,
 Że to chwila przed podróżą.
 Matka Boska Pocieszenia,
 Z podniesionych ram wyziera;
 Oczy, oczki, łzy, westchnienia,
 Wszystkie widzi, wszystko zbiera:
 Bo gromadka w grono zrosła,
 Wspólne modły jej poniosła.
 I to oko Świętej Matki
 Zda się pieści, zda się tuli
 Matkę, ojca, i ich dziatki;
 Tylko częściej, tylko czulej
 Wdzięczy Boskie oczy swoje,
 Gdzie tych ciemnych ocząt dwoje...
 Może wówczas w tem dziewczęciu,
 Co z uwitych drobnych rączek
 Kwitło jak o Wniebowzięciu
 Pierwiastkowy wąty pączek,

IX

Бягудь часы найбільш нашы; гінудь ў іх імпаце
 Цяжка было бы души, ... але ж сэрца Божае
 Асвятціла дзяцей сваіх, з той пары і свеціць:
 Бо сам сябе чалавек пасоўваць не можа.
 Бог да вялікага часу век да веку лепіць
 Чыстымі далонямі зерне ў іх кідае;
 Дык між спраў уклеччым заўтра, а сёння шчэ лепей
 Прад ласкавым да нас небам, перад яго раем.
 Ляцяць часы! Чамусь толькі у грэшнае сэрца
 Хоць яно ужо і бачыць праз блакіт у небе
 Ў дні пагодным сваё заўтра, сум затым крадзеца
 Што быў бы дзень учарашні й сёння нам патрэбен
 Вось ужо і ў нашым месце колькі год мінула
 Ад абеду на якім дзіця сэрцам добрым
 Ў хлебе што крануўся вуснаў бацькаў пот пачула
 Ды з сваёй салодкай ношай пайшло ў свет пакорна.
 Сціплай шлях души юначай сёння невядомы,
 Колькі бур стрываў юнак; ён закон меў строгі:
 Церняў са свайго вянка не даваць нікому,
 Толькі кветкі ўсім дарыць. Яшчэ знацца з Богам.
 Дзякуй жа табе, о Пані! Як дух змацаваны
 Бласлаўленнем матчыным, дзіця і з балота
 Ўборам лілеі блісне, а душа ўся ў ранах
 Да Цябе ўздыхне, бы з крыжа змучаная цнота.
 Дзякуй жа Табе, о Бацька! Ты ўсім нам дазволіў
 Сэрца вышынёй пацешыць, кожнаму даў крылы,
 Ты ёсць сама міласць. Таму мы ніколі
 Не пакінем цябе слухаць. Нават і ў магіле.

X

Дома ўсе, ды ціха ў хатцы;
 Смугак тут ці хто спужаў іх,
 Змусіў купкаю сабрацца?
 Вось і маці ўжо пазвалі.
 Вочы, твары тут варожаць:
 Хвіля перад падарожжам.
 Матка Боска з абразочка
 Суцяшальна пазірае,
 Слёзы, шэпты, вочы, вочкі
 Бачыць яна, ўсіх збірае,
 Бо грамадка ў кола стала
 І малітвы ёй паслала.
 Святой Маткі позірк светлы,
 Што, здаецца, песціць, туліць
 Маці, бацьку ды іх дзетак;
 Толькі часцей грэе, больш чула
 Божы позірк той куточак,
 Дзе тых цёмных двое вочак.
 Можа, у дзяўчынцы гэтай,
 Што з абдымкаў ручак нечых
 Ззяе, нібы раю кветка,
 Неба кволенкі праменьчык,

Zapisało przeznaczenie
 Przyszłość moją i zbawienie! –
 Może jeszcze tam dziecinę,
 Niezbadany wyrok Boski,
 Przez swą miłość, za mą winę,
 Na lzy skazał, trudy, troski!
 By i cnotę w niej przechować,
 I mnie dziecię poratować!
 Boże Dobry! łez tych kilka,
 Przyjmij na wsparcie jej i moje!
 Wszak duch nasz, to młodość motylka;
 I grzesznicyż dzieci Twoje!
 Przyjmij, gdy czyste to kropelki,
 Na los naszej Gabryelki;
 Na los wrogów i rodziny,
 Na radość matki i brata;
 Na szczęście naszej krainy,
 I na szczęście wszędo świata;
 Tul o tul wszystkich do siebie!
 Jak na ziemi, tak i w Niebie!

XI

W domku rodzina głowę w modłach schyla;
 Przed gankiem pocztarz już stanął z dwukonną;
 Prostuje duhę, batem armiak spyła,
 Nastraja dzwonek na pieśń monotonną;
 I coraz do drzwi zwraca mu się szyja,
 Bo czas już w drogę, półgodziny mija.
 Do wozu znieśli: walizkę, płaszcz, lulkę;
 Wybiega młodzian rzeźwy i splakany;
 Lato; – więc jakąś wdział lekką koszulkę,
 W nią się otulił zlekka przepasany;
 Siostry i bracia smutni z nim na progu,
 A ojciec z matką gdzieś modlą się Bogu.
 Wskoczył młodzieniec, na dóm rzucił okiem,
 Na swoich spojrzął; spojrziała nań brzoźka;
 Na dóm sąsiadki coś popatrzała bokiem
 I rzekł: „ruszajmy! taka wola Boska!”
 I pocztarz spojrział: po lejcach, po biczu,
 Znać że rad z pana; – „trzy rzeczy paniczu.”
 I mknął; a w kilku oknach, tam, z uboczy
 Jakieś mu główki kłaniają na drogę:
 „Do nas! na chwilkę!” krzyczą, robią oczy;
 „Żegnam” rzekł: „nie mogę! dalibóg nie mogę!”
 A jedna rączką buziak z ust koralu
 Szle i zawoła: „w Mińsku: tam! na balu!”
 Szczerwieniął młodzian: bo i rączka ż biała!
 I usta ż świeże, jak świeża malinka!
 Lecz myśl już mężka; choć młodzieńczość wrzała,
 I jechał dalej choć mu ciecie slinka;
 Coś błękitnego czyta pomaleńku;
 Na szyi krzyżyk, a książeczka w ręku.
 A z domku bracia, siostry, na cypeczkach,
 Śledzą go w dali, zda się proszą Boga

Записана прызначэнне,
 Прышласць мая і збавенне.
 Можна быць, каго з тых дзетак
 Абракае воля Бога
 За мае грахі на здэкі,
 Ды на слёзы і трывогі,
 Каб святло ў ім захавалі
 Ды дзіця паратавалі.
 Прымі, Божа, слёз тых жменьку,
 Каб яе, мяне сцешыць.
 Наш дух – матылёк слабенкі,
 Дык і дзеці твае грэшны.
 Прымі чыстых кропель жменьку
 На лёс нашай Габрыелькі,
 На лёс ворагаў, радзіны,
 На радасць брата з маці,
 На шчасце нашай краіны,
 Ды на свету ўсяго шчасце.
 Тулі ўсіх да свайго сэрца
 На небе і на зямельцы.

XI

У хатцы радзіна маліцца ўзялася;
 Пачтар ужо з паркай стаіць ля варотаў.
 Вупраж падправіў, сам падперазаўся,
 Настроіў званочак на песню журботную.
 Толькі ў бок дзвярэй часта паглядае,
 Бо час у дарогу, паўгадзіны мае.
 Вось да возу знеслі плашч, валізкі, люльку,
 Юнак выбягае, гожа ды няшчасны;
 Лета – апрануты ў легкую кашульку,
 Яна вакол яго злёгка прыхоплена пасам.
 Сёстры і браты смуткуюць з ім каля парогу,
 А бацька і маці дзесь моляцца Богу.
 Вось юнак ускочыў, дом акінуў вокам,
 На сваіх зірнуў, зірнуў на бярозку.
 На хату суседкі чагось зірнуў бокам
 Ды сказаў: „Ну, рушым, калі воля Боска”.
 А пачтар на пугу ды на лейцы глянуў,
 “Гэта мы як відзіш”. Знаць жа, рад за пана.
 І пайшлі. А ў колькіх вокнах, там, з узбочын,
 Якіясь галоўкі ўсё яму ківаюць.
 “Да нас, на хвілінку”, – крычаць, строяць вочкі.
 “Не магу”, – ён кажа. “Не магу, бывайце”.
 І шле адна ручка з вусначак – каралаў
 Пацалунак і словы: “Ў Мінску, пад час балу”.
 Счырванеў юнак наш, бо і ручка ж бела,
 І свежыя вусны, што тая малінка.
 Мужчынская думка юнака здалела,
 І ехаў далей ён хоць і цякла слінка.
 Чытае блакітную кніжку памаленьку –
 Крыжык на шыі, кніжка на каленях.
 Браты, сёстры ў хатцы – усе ў адзін подых,
 Сочачы за братам, моляцца да Бога.

O głębsze piaski, głębszą wodę w rzeczках,
 O kół złamanie: bo nie dobra droga
 Wzięła im brata; – i choć tak płakali:
 I podrażniła i skryła go w dali.
 I długo dziatwa to pod cieniem brzożki,
 To tam na ganku, siedziała, patrzała,
 Błyszczą im oczki, na licach ich troski,
 A matka z ojcem gdzieś skrycie płakała;
 Lecz gdy majowy chrząszcz ku dzieciom złeci,
 „Żuk! żuk!” i łowić żuka zbiegli dzieci.
 Dobrze wam dziatki! lecz nie myślcie przecie,
 Że już starszemu żuk, lub mała szczurka,
 Rzecz obojętna! są ludzie na święcie,
 Którym zajączek, gołąbek, wiewiórka,
 Lub ten cudowny ślimaczy futerał,
 Stokroć ciekawszy niż w krzyżach generał;
 O bywa człowiek co w perełce rosy,
 Z całą swą duszą i swem wielkiem ciałem,
 Wolny od troski, zgodny zawsze z losy,
 Skapie się cały; o! takiego znałem
 Co patrząc w blask ten perełki uroczy,
 Widział ogromne jak świat Boże oczy.
 I wiecie z dziatki jaki to był człowiek?
 Wielki, już wyrósł; a serce miał takie
 Jak dobre dzieci: łąza z pod jego powiek
 Biegła na cudze troski aby jakie;
 Żyda, cygana, turka, myszy, żuka;
 Ot moje dziatki! co cnota! nauka!
 Świat jego czasem nazywał warjatem;
 A on za świat ten wieczorem i zrana
 Bogu się modlił; bo pragnął by z światem
 Mieszkał jak w domu duch Chrystusa Pana,
 By jego wspierał, oświecał, kierował,
 By on był mędrzec, a świat sam warjował.
 Tak lubie dziatki: gdy w serce Bóg zajdzie.
 Tak wszystko sercu i miłe i drogie,
 Że się ni chwili gniewu w niem nie znajdzie,
 Ni mu dokuczają jakie biedy srogie;
 A tylko boli gdy brata jak żuka
 Kto w młynek wkręci; ot cnota! nauka!

XII

Po szerokim szlaku
 Pył w górę się wzbija;
 Nie wstydz się mój ptaku,
 Że cię ktoś wymija.
 A od brzózek bokiem drogi
 Cień jak siatka się wykręca;
 Ściele się pod końskie nogi,
 Co unoszą nam młodzieńca.
 Napróżno mój cieniu,
 Nie ujmiesz ty ptaka,
 Choćbyś po imieniu
 Wołał na junaka,

Мо, пяскі глыбокія, або ў рэках воды,
 Ці кола зламалася: кепская ж дарога
 Узяла іх брата; хоць так уздыхалі,
 Падражніў іх шлях і скрыў яго ў далях.
 І доўга дзятва ў засені бярозкі
 На ганку сядзела, усё назіралі,
 Трывога на тварах, у іх вочках слёзы.
 Маці ж з бацькам недзе смутак свой хавалі.
 Але вось між дзетак хтось хрушча прыкмеціў,
 “Жук! Жук!” – і лавіць яго кінуліся дзеці.
 Добра яшчэ дзеткі вам не разумеці,
 Што ўжо для старэйшых жук або сініца –
 Нявартыва рэчы; ды ёсць людзі ў свеце,
 Для якіх вавёверка, зайчык ці гарліца,
 Або той слімачы дзіўны футарал,
 Стокраць цікавейшыя, чым сам генерал.
 О, быў чалавек, што ў кропельцы росаў
 З душой сваёй цэлай і з вялікім целам,
 Вольны ад трывогаў, згодны заўжды з лёсам,
 Змяшчаў сябе цалкам. О! Такого мелі,
 Што, на бляск зірнуўшы кроплі той прыгожай,
 Бачыў свет бязмежны у ёй вачэй божых.
 Ведаеце, дзеткі, быў ён чалавекам,
 Што вялікі вырас, сэрца ж меў такое,
 Як добрыя дзеці: сляза з-пад павека
 Бегла прад бядою хоць якой чужою –
 Жука або мухі, цыгана ці турка.
 Вось дзе, мае дзеткі, чысціня, навука.
 Хоць яго вар’ятам называў свет часам,
 Ён за свет маліўся вечарам і рана.
 Бо хацеў ён моцна, каб у свеце нашым
 Жыў заўжды як дома, дух Хрыстуса Пана,
 Каб свет падтрымаці, адкрыць яму вочы,
 Каб даць яму мудрасць, а свет сам хай крочыць.
 Так, мілья дзеткі, дзе ў сэрца Бог зойдзе,
 Усё таму сэрцу дорага і любя.
 Ты ўжо ні крупінкі гневу ў ім не знойдзеш,
 Ніякія беды яго не загубяць.
 Баліць яно толькі: брат, бы жук гаротны,
 Што ў млынок крыжуюць; вось навука, цнота.

XII

Па шырокім па шляху
 Вецер пыл падымае.
 Не саромся, мой птаху,
 Што цябе хтось мінае.
 Ад бярозак ля дарогі
 Цень кладзецца, бы краты,
 Ды пад конскія ногі,
 Што нясуць нас ад брата.
 Цень, сказаў бы ты птахам:
 “Вы ж яго не кідайце,
 Крылам месца для ўзмаху
 Птаху новаму дайце,

Toż dla ciebie dzwoni dzwonek
 Pożegnania pieśń ponurę;
 Bo młodzieniec jak skowronek,
 Kocha ziemię, a mknie w górę.
 I zaszemrzą brzoźki
 Łowiąc pył listkami.
 O! wy chcecie troski
 Tulić pamiątkami!
 Bo was tamta brzoźka jedna,
 Naprosiła, naszeptwała:
 Jak rodzina po nim biedna,
 We łzach rzewnych pozostała.
 I pyłek schwycony
 Od domku daleko,
 Niosłybyście w strony,
 Gdzie jeszcze łzy cieką.
 Nieście, nieście od młodziana,
 Skarb to będzie dla rodziny;
 I pamiątka tak kochana,
 Jak z zamorskiej już krainy.
 Choć słupy werstowe,
 Najgrawać się będą,
 Nieście, nieście zdrowe,
 Na rodzimą grzędę;
 Złóćcie u serca rodziny
 Co młodzieńca tchnieniem dyszy;
 Co słucho o nim nowiny,
 W gwarze wichrów, w głuchej ciszy.
 I dalej po szlaku
 Pył w górę się wzbija;
 Nie wstydz się mój ptaku,
 Że cię ktoś wymija!
 A od brzozek co po stronie,
 Cień wysiła się goręcej:
 Łowi jeźdźca, łowi konie,
 Lecz pył złowił, i nic więcej.

XIII

Pomiedzy lasy, doły i rozłogi
 Winie się Swisłocz; i tam gdzieś, daleko,
 Swoje kryształę, rozściela pod nogi
 Gromadnych świątnic; a wody jej cieką
 Jak łzy grzesznicy, co skrucną przejęta,
 Gdy ją przytuli znowu Bóg łaskawy;
 Za grzech co pomni i co nie pamięta
 Żałuje szczerze, przyrzeka poprawy;
 I jakby wziąwszy święte rozgrzeszenie,
 Wesołe dalej puściła strumienie;
 I pędząc między brzegów strój godowy,
 Woła: litewski Mińsku bądź mi zdrowy!
 I bieży rzeźwa z błyskotlinym śmiechem,
 Że się jej serca dotknął dzwonek echem.

Што Айчыну кахае,
 Сам жа мкнецца ўсё далей...”
 А званочак спявае
 Песню смутку ды жалю.
 А бярозкі ўжо ўпотай
 Пыл збіраюць дарожны
 Сваёй дробнай лістотай
 Клопат памяццю множыць,
 Бо бярозка, няйначай,
 Іх сястра, паклялася,
 Што сям’я яго ў плачы
 Несуцешным засталася.
 Пыл, бярозкі, узняты
 Вы нясіце няспынна
 Да самотнай той хаты,
 Боль суцешыць радзіны,
 Да бацькоў, што шчэ ўчора
 Засталіся без сына.
 Лепш, чым скарбы з-за мора, –
 Пыл для беднай радзіны.
 Слуп няхай прыдарожны
 З вас паздзеквацца рады.
 Ссыпце пыл асцярожна
 На бацькоўскія грады,
 Яшчэ ў сэрцы радзіны,
 Што пра лёс таго сына
 Ад вятроў на Падзвінні
 Так чакае навінаў.
 І далей па тым шляху
 Вецер пыл падымае.
 Не саромся, мой птаху,
 Што цябе хтось мінае!
 Цень бярозак ля дарогі
 Лавіць хлопца, коней мкнецца –
 Ды не зловіць ён нікога
 Пыл яму ледзь застанеца.

XIII

Паміж пушчаў, лугоў і разлогаў
 Свіслач віецца. І дзесь, за абсягам,
 Люстра крыштальнае сцэле пад ногі
 Цэркваў спічастых ды велічных гмахаў.
 Воды струменяць, бы грэшніца слёзы,
 Што скрушна чакае збавення святога,
 Ubачыўшы бездань грахоў сваіх розных,
 З надзеяй адчайнаю просіць да Бога.
 І ён, нібы ўчуўшы, нарэшце даруе,
 І хваля з палёгкай далей пакіруе,
 Кінуўшы між берагоў строй вясельны ў пакоры.
 “Здароў будзь, Менску літоўскі!” – гаворыць.
 Вада паструменіць з бліскотлівым смехам,
 Але ўжо званочка даносіцца рэха.

XIV

W małym domeczku, na cichej ulicy,
 Gdzie gwar nie dobiegł namiętnego świata,
 W małej izdebce przy pełganiu świecy,
 Jakiś młodzieniec bez matki, sióstr, brata,
 Leży w niemocy na skromnym posłaniu; –
 Nad łożem jego na krzyżu Zbawiciel;
 A piersi jego trudnemu dychaniu,
 Tylko medalik matki wspomóżyciel.
 Jeden, wśród obcych, młodzieniec sierota!
 Czyżaż dłoń dotknie gorących mu skroni?
 Któż napój poda gdy nim żar zamiota?
 Na czyżaż rękę rzewną łzę uroni?
 Matce nie powie: bo ciężkiem strapieniem
 Zranić jej duszę? to umrzeć biednemu!
 Bratu lub siostrze? o wolej milczeniem
 Boleść swą pokryć; i ci drodzy jemu;
 Wolej ich cieszyć, choćby śmierć zjadliwa
 Przyszła mu ścisnąć na długo powieki;
 Woli im donieść: „dola ma szczęśliwa
 „Jam zdrow i wesół”. O szczęśliw na wieki
 Ten stary ojciec, ta sędziwa matka,
 Gdy u ich łona wzrosnie takie dziecię!
 Gdzie je umęczy; – ono do ostatka
 Woła ku wszystkim: „o jak słodkie życie”!
 I dobrze tobie: rój aniołków świętych
 Okoli łoże na którym bolejesz!
 I tchnieniem niebios smutkiem dla cię zdjętych,
 Ochłodziś czoło, zbudzisz się, zaśmiejesz!
 W snach twej gorączki, dziecię na sianeczku
 Do twojej piersi główkę swą przytuli!
 I ujrysz jak ci rosy po ziareczku
 Do ust przyłoży; – i tak cię rozczuli
 Wdzięcznością k’ Bogu, ku swoim miłością:
 Aż cię ratować zbiegną tłumy zdrowe!
 Aż i choroba przejęta żałością,
 Zdrowo cię puści na przygody nowe.
 Ujrzysz w snach twoich tę drobnouchną rękę,
 Co ogrom światów dźwignęła z miłości!
 Te nóżki święte, co biegły na mękę,
 By życie wrócić biednej wszechności!
 W snach tych posłyszysz całą pieśń Cheruba;
 W niej się twa dusza rada rozszczęśliwi.
 Bo się w niej ozwie ta wyrocznia luba:
 „Błogosławieni cisi i cierpliwi”.

I ty skryj bole, co u twojej piersi
 Straszne kęsania nie ustają źmii:
 Bo je udwoisz, gdy lepsi i szersi
 Zawisną z żalem u twej bratniej szyi!
 Bo je udwoisz, gdy na głos cierpienia
 Przemierzają cię okiem ładajakiem;
 I za tortury, duszy wysilenia,
 Nazwą cię biedny: kapryśnym, dziwakiem!
 Milcz więc i módl się; a przed oczy świata

XIV

У хаце маленькай, у зацішку вулак,
 Дзе нават гамонка не чуецца свету,
 У цеснай каморцы знайшоўшы прытулак,
 Юнак, толькі свечкі трымценнем сагрэты,
 Ляжыць у знямозе на бедным пасланні.
 Збавіцель з крыжа пазірае на ложка.
 І хворых грудзей ледзь жывому дыханню
 Хіба медальён толькі матчын паможа.
 Юнак-сірата не ўбачыць тут ветлага твару!
 Далонь нічья не крапе яго скронай,
 Каб зменшыць пакуты ад болю і жару.
 Слязу нічы не падхопяць далоні.
 Ці маці паведаць аб цяжкай хваробе?
 Каб зраніць душу ёй?.. Такого не будзе.
 Сястры або брату? О, так ён не зробіць
 І боль свой нясцерпны маўчаннем астудзіць.
 Яму ці да твару іх жалыбіць тым плачам?
 Хай морак падыйдзе, каб сплюшчыць павекі,
 Ён скажа: “Жывецца мне добра, – няйначай, –
 Здравовы...” Шчаслівыя ж будуць давеку
 Той бацька стары, тая маці сівая,
 Што сына такога ўзнялі на крылы!
 Жыццё яго змучыць – усё ён стрывае
 І скажа да ўсіх: “Як мне свет гэты мілы!”
 І добра табе, бо анёлаў чароды
 Да ложка, дзе ты знемагаеш, імчацца!
 А неба дыханнем нясе прахалоду
 І збудзіць распалены твар засмяяцца!
 У мроях гарачных – дзіця на травіцы
 Да хворых грудзей тваіх тварык прытуліць!
 Празрыстыя росы табе па крупінцы
 У вусны засыпле. Цябе так расчуліць
 Удзячнасць да Бога і свету, нібыта
 Цябе ратаваць ужо людзі сышліся!
 Хвароба слязьмі шкадавання абмыта.
 І далеччу шлях твой адлейшы адкрыўся.
 У мроях гарачых убачыш ты рукі,
 Што свет неабсяжны з любоўю стваралі!
 Ды ножкі святыя, што беглі на мукі,
 Каб беднаму люду грахі даравлі!
 У снах тых пачуеш ты спеў Херувіма,
 Душа твая з ім расквітнее шчасліва,
 Бо збудзіцца светлымі словамі тымі:
 “Дабраслаўены ціхі і цяплівы”.

Скрий жа свой боль, яго вераю зменшы,
 Забудзься на змей, што бязлітасна джалаць,
 Бо ўдвоіш яго, калі сябар твой лепшы
 Застыне над ложкам, счарнелы ад жалю!
 Бо ўдвоіш свой боль, калі голас цярпення
 Стрэнецца з ўсмешкай пагардлівай нечай
 І ўбачыўшы мукі, душы выселенні,
 Спытаюць: “Дзівак, ну чаго ты там енчыш?”
 Маўчы да маліся. І з светлае далі

Gdy błysnie czoła twojego pogoda;
Tych nie rozśmiejesz, nie zasmucisz brata.
A sam Bóg tobie dość pociechy poda.
Gdy zaś ci ogień duszę rozpaloną
Już, już dożarza, a żyć jeszcze trzeba;
Wówczas do żony przytul pierś wzburzoną,
Bo w niej jest siła i ziemi i nieba.

XV

Po szarawym namiocie
Rozpiętym nad ziemię;
Smutne gwiazdy choć w zlocie,
Smutny księżyc drzemie.
Tam za miastem gdzieś w dali,
Słowik dumkę dzwoni;
A tu karet tłum wali,
Tłum służby i koni.
Tłum nie patrzy do góry,
Nie chce tkliwej pieśni!
Co mu księżyc ponury,
Czem grajkowie leśni!
Jemu ziemskosc duszę gnie,
Zły duch w próżność gmatwa;
Oh! rozrywki, zabaw chce,
Na złej drodze dziatwa.
Gwaru, stuku, turkotu,
Lamp, latarń bez liku;
A co twego tu potu,
Biedny wyrobniku!
Tu piękności grymaśne
Uczą się uśmiechać,
Jak wesołe, to kwaśne
Mają patrzeć, wzdychać!
Tam pieszczotka rozdaśana,
Kibić w kluby ściska;
Matka w nią patrzy stroskana,
To zdała, to zblizka.
A to złośne nieboże
Marszczy buzię, nosek,
Że ją biedna nie może
Wycienić na włossek.
Ówdzie dandy zszarzały
Uwija włos rzadki,
By mu abszyt nie dały,
Wdowy, ni mężatki.
A tam mąż poczciwa dusza,
Skrobie głowę w utrapieniu;
Trza brylantów, kapelusza,
A tu pustki ma w kieszeniu.
Biedny tłumie! po cóż ci
Częsty żal niewieści?
Gdy orkiestra tobie brzmi,
I wdzięk ciebie pieści?
Po cóż głosy kłamane,

Твой твар распагодзяць гаючыя промні.
Не станеш нагодай для смеху ці жалю,
Затое сам Бог пра цябе будзе помніць.
Калі ж у душы так агмень распаліўся,
Што нельга трываць, але жыць яшчэ трэба,
Тады да жанчыны грудзьмі прытуліся,
Бо сіла ў ёй ёсць як зямлі, так і неба.

XV

На нябёс паўсферы,
Дрэме месяц сумны,
Сумныя без меры
Зоркі, хоць красуні.
За месцам, у далях,
Салавей там звоніць,
Тут карэты валяць,
Тлум чыноў і коней.
Тлум не гляне ў гору,
Не пачуе песні.
Што яму той месяц, зоры
Ці музыка весні.
Ім надзённасць душы корчыць,
Злы дух цягне ў прорву,
Адпачынак, забаў хочам,
Ды дзецям на гора.
Гоман, грукат несупынны,
Лямпы, пазалота.
Што тут працы селяніна,
Што яго тут поту.
Змушаюць яркія ўбранні
Пасміхнуцца госця,
Ды мне сумна стане
З гэткай прыгажосці.
Там надзьмутае красунька
Мкнецца стан свой сціснуць.
Маці сочыць за ёй з мукай
То здаля, то зблізку.
І нябога тая корчыць
Вусны, носік злосна,
Бы, бедную, яе хоча
Сціснуць аж на волас.
Недзе франты прычасалі
Лысыя галовы,
Абкруціць сябе каб далі
Ім жонкі і ўдовы.
А там муж пачцівы голаў
Чэша ў задуменні –
Трэ брыльянтаў, строяў новых,
А пуста ў кішэні.
Бедны tłum. Цябе не ўзрушыць
Чысты жаль жаночы,
Бо аркестры слых твой глушаць,
Вабнасць засціць вочы?
Таму голас твой падманны,

Że ci kraj twój drogi,
 Gdy już w brudach skalane,
 I dusza i nogi? –
 O do siebie nie wrócim!
 Boga nie poczuje!
 Gdy się razem nie smucim,
 Razem nie pracujem.
 Więc do czynu! o bracie!
 W nim jest radość nasza!
 Dawno wola Bóg na cię:
 Praca, rokosz nasza!
 Po niej mazur serdeczniejszy,
 Świat przy niej cnotliwszy;
 Po pracy duch bezpieczniejszy,
 Braterszszy, rzewliwszy.

XVI

„Polskiego! hej polskiego!” zagrzmiała kapella,
 Suną się tłumne pary przy świateł gromadach,
 Współwesołe dziewice, wpółkwaśne matrony,
 I młódz wyszyftowana; – tu pęzel Apella¹
 Rozigrały się snadnie w plastyki zasadach;
 A kochany Smuglewicz² gorzko zasmucony,
 Chybaby w kilka młodych twarzy myśl zanurzył,
 W których już stary smutek dwakroć się powtórzył.

Z końca sali do końca różnobarwny wieniec
 Splata się, znów rozplata; czarny strój młodzieży
 Z białą dłonią, z białymi do uszu ramkami,
 Budzi stypowe myśli; a jakiś młodzieniec
 Oparty o kolumnę w dal z dumkami bieży,
 Aż tam po nad Dziśnienkę, chociaż go oczkami
 Lwice darzą nie żartem: bo czują przezorne
 Mężką dumę i serce tylko nocie korne.
 Kołują raz i drugi, aż rozpadłe w grona
 Kwiaty czarnemi tyczki przedzieliły się snadnie,
 I muzyka się zmieni: zakipi war w głowie,
 I para jako wilczek dziecinny puszczona
 W wir polki się zapuści i zręcznie i ładnie;
 Tylko ż wiatr w głowie pary, a w sercu pustkowie.
 Tak dwa wichry w pustyni zetkną się na chwilę,
 Wirują, szumią, pędzą, i tracą się w pyłe.

„Mazura! hej mazura! brzmi tonów tysiące:
 Flet ze skrzypcą o serce kołacze do ucha,
 Trąba potraça wszystkie krople krwi gorące,
 A poczciwa basetła jak dobra starucha,
 Rada że się weselą, wciąż do tonu burczy;
 I z wrzaskliwym klarnetem gdy się zleje rada,
 Drga i skępiec, choć jakby cholera go kurczy,
 A w swoim raju cała poczciwa gromada.
 Koło, para za parą, i każda udzielnie

Краю лёс цябе не ўзрушыць,
 Бо ўжо у брудзе змараны
 І ногі і душы.
 Бога ў сабе не пачуем
 Мы да таго часу
 Пакуль разам не смуткуем
 Не працуем разам.
 О, браты, лепш справу ўчынім,
 У ёй радасць наша!
 Бог з нябёс даўно крычыць нам:
 Праца – вартасць наша.
 Пры ёй танец больш сардэчны,
 Свет пры ёй чысцейшы.
 Дух пры працы больш бяспечны,
 Чулы, прыгажэйшы.

XVI

“Польскага, гэі, польскага!” – грымнула капэла,
 Соваюцца пары тлумна пры агнеў грамадах.
 Крыху вясёлыя дзеўкі, кіслыя матроны
 Ды расфранчаная моладзь: тут мастак Апэла
 Для сябе, відаць, знайшоў бы формаў шмат прынадных.
 А каханы наш Смуглевіч засмучаны сёння:
 Хоць бы які з юных твараў думкай асвяціўся,
 Бо ў іх ужо стары смутак двойчы паўтарыўся.

З канца залы да канца натоўп каляровы
 Разышоўся, зноў сышоўся; ў чорных строях моладзь
 З белымі далонямі, як і каўнярамі,
 Будзіць думкі сумныя. Толькі да калоны
 Юнак нейкі прыхіліўся. Думкі яго ходзяць
 Недзе там, аж над Дзісною. Хоць яго вачамі
 Львіца дорыць не жартам, бо чые дакладна
 Думкі мужчынскія й сэрца, чысціні аддае.
 Ходзіць вакол яго раз, другі; распалася гронка
 Чорных кветак, у якія прыбралася вабна.
 Музыка змяняецца, у жылах кроў пульсуюе,
 Ё пара, што ваўчок дзіцячы, шукае разгону,
 У вір полькі пускаецца прыгожа і зграбна.
 Толькі вецер у галовах, а сэрца пустуе.
 Так два віхры ў пустыні стрэнуцца на хвілю,
 Віруюць, шумяць, імчацца ды трацяцца ў пыле.

“Мазурка! Гэй, мазурка!” – мноствам таноў грымне:
 Флейта, што скрыпіць па сэрцы, колячы ў вуха,
 Труба, што крывёй гарачай нібы на ўсіх пырсне,
 А пачцівая басэтля – добрая старуха,
 Сама сабе весяліцца ды бурчыць да тону;
 Ды з кларнетам віскатлівым рада спалучыцца,
 Разам, дрыжаць і рыпяць, нібы перад сконам,
 А ў сваім раі пачцівых натоўп весяліцца.
 Кола, за параю пара, усе сваім чынам

¹ Апелес (каля 370–306 да н. э.) – знакаміты грэцкі мастак.

² Францішак Смуглевіч (1745–1807) – заснавальнік віленскае мастацкае школы.

Obejmie się, okręci rażno i weselnie;
I nim kolej nadbieży, pary jak bukiety
Rozsiały się po krzesłach; – lecz zawsze, niestety!
Smutnej barwy tak wiele w tej pięknej równiance!
Bo smutno jeszcze sercu po ziemi kochance.

I wymknęła jedna para
Młodzieniec z dziewicą;
Miłość, nadzieja i wiara
Z ocz im żywych świecą.
Prześliznęli się, skręcili,
I na miejsce powrócili;
Nikt nie spytał: kto on? ona?
I ich kolej już skończona.
Mknie znów para zręczna, zwinna,
Ale i ta od niechcenia;
Jeszcze jedna, – znowu inna;
I te schodzą bez wspomnienia:
Ślizgały się, pokręciły,
I na miejsce powróciły;
Nikt nie spytał: kto on? ona?
I ich kolej zakończona. –
„Któż ten młodzian? kto on? ona?”
Zewsząd głośne zapytania;
A młodzieniec tnie z dziewicą
Jako sokoł z gołębicą;
Jego postać ożywiona
Ogniem męztwa, szlachetności,
Poświęcenia i miłości;
A jej postać? treść kochania.
Znać jak z sercem złał się ton:
Noga w ziemię tupie hardo,
W sercu miękko, w dłoni twardo,
Rzeźwo w duchu; a na oko
Z głębi serca radość przysła,
Co tam kryła się głęboko
Pod zadumania zasłoną,
Co na czoło mu nawisła;
Szczęściem, wstydem wiosny płoną,
A głos zewsząd: „to on! on!”
I jak piękna radość taka,
Co to rzadka! co jak strzeli:
To z rzeźwego ocz chłopaka
Na świat cały się rozdzieli!
O dla jednej tej radości,
Warto cierpieć nam w cichości!
Rżnie mazura rzeźwa dusza,
Dziewcze skromne z nim w zachwycie;
Hulaj duszo! bez kuntusza!
To mi roskosz! to mi życie!
Tylko szkoda, że wśród płasów,
Młodzian ściętych szuka wąsów;
Tylko żal, że dla uroku,
Nic nie brzeczy mu u boku.
A kto ona? jak Bóg miły!

Абымуцца, акруцяцца, старанна, з уздымам.
А калі чарга падойдзе, пары як букеты,
На жаль, пасядуць у крэслы – бо парадак гэткі.
Толькі многа смутнай фарбы ў шэрагах прыгожых,
Бо любоў да зямлі сэрца шчэ трывожыць.

Пара выбегла наперад –
Хлопец і дзяўчына;
Любоў, надзею ды веру
Шлюць яны вачыма.
Сустрэліся, прамільгнулі,
Сябе на месцы крутнулі,
Ніхто пра іх не пытае –
І ўжо іх чарга мінае.
Зноў выбегла пара спрытна,
Але з неахвотай скрытай.
Яшчэ адна выбягае,
Ніхто не запамінае.
Павярнуліся, мільгнулі,
Сябе на месцы крутнулі,
Ніхто пра іх не пытае –
І ўжо іх чарга мінае.
“А хто яны: той і тая?”
Раптам кожны тут пытае.
Юнак з дзеўкай пайшлі ў скокі,
Нібы з галубіцай сокал.
Знаць у мужным яго стане
Ёсць шляхетнасці агеньчык,
Ўсіх пачуццяў чалавечых.
Яе стан – сымболь кахання,
Знаць, як з сэрцам зліўся тон:
І нага ступае горда,
Мякка ў сэрцы, ў руцэ цвёрда,
Душа скача, а на вока
З сэрца сховаў радасць выйшла,
Што скрывалася глыбока.
Задуменнасці заслонай,
Што на твар яго нависла,
Шчасцем вясны паланёны.
Галасы кругом: “То ён!”
Як прыгожа тая радасць,
Што хоць рэдка, ды як стрэліць –
Хлопца ззяючым паглядам
На ўвесь свет сябе раздзеліць.
Аднаго такога шчасця
Варта ў ціхасці чакаці.
Спрытныя, мазурку рэжуць,
Добра разам захапляцца.
Дык гуляй душа бязмежна!
Вось жыццё мне, вось багацце!
Шкада, што ў скоках тых заўзятых,
Юнак вусоў шукае сцягтых,
Шкада, што для прыгажосці
Не брынчыць ля боку штыцы.
А хто яна? Як Бог мілы,

Nie znam, nie wiem, czytelniku!
Może serca ich zabiły,
Tam, w rodzimym gdzie kąciku;
Może to jej jadąc w drogę
On rzekł: „dalibóg nie mogę”.
Może to ona wśród żalu
Rzekła: „w Mińsku! tam! na balu”.
Albo może gdzie w kościele
U Matki Boskiej obrazu,
Kędy dobrych dusz tak wiele
Schodzi się, ot tak, od razu,
Spojrzeli się i poznali; –
Wreszcie może ubogiemu
Jakoś razem i jednemu
Ostatni swój grosz oddali;
Więc na wieki już się znają,
Choć i nie wiedzą oboje,
Jak się zowią i co mają; –
Tak Bóg zbliża dzieci swoje!

XVII

Raz, dwa, trzy; raz, dwa, trzy,
Mein lieber Augustek!
Chłopiec drży, dziewczę drży,
Usta blisko ustek.
Raz, dwa, trzy; raz, dwa, trzy,
Ręka pas otoczy;
Chłopiec drży, dziewczę drży,
Blisko ocząt oczy.
Raz, dwa, trzy; raz, dwa, trzy,
Rączka ramię ciśnie;
Chłopiec drży, dziewczę drży,
Ledwo krew nie tryśnie.
I dziewczę zapłonie,
I chłopiec zapłonął:
Bo już duch w ich łonie,
W czemś obcem utonął.
Jakby się wzajemnie
Oboje skrzywdzili,
Że długo, daremnie,
Bez uczuć kręcili.

A wszystkich oczy kogoś szukają;
Ale napróżno: bo w walcu młodzieńca,
Co duchem wolny, łatwo nie spotkają,
On nie chce w tańcu mieć postaci jeńca.
Choć go w nim rączka otoczy powoli:
On nie w mazurze, a w zmysłów niewoli.
Czemuż młodzieńcze pogardzasz tą lwicą,
Co kibić do rąk twoich tulić rada?
Czyliś tak zimny, że piękną źrenicą
Próżno cię nęci? o biada ci! biada!
Gardzisz łaskami zalotnej hrabiny,
Co ci fortunę mogłaby przychylić!
Przed której okiem paniątek tuziny

Чытачы, нам невядома.
Можа, сэрцы іх забілі
На Радзіме дзесь, там, дома?
Мо, ён ёй крычаў з пачтовых:
“Не магу, бывайце!” словы.
Яна ж сумна адказала:
“Там, у Мінску, падчас балу”.
Альбо, можа, дзе ў касцёле
Ля абраза Божай Маткі,
Як душ добрых у нядзелю
Шмат сышлолася, так, спачатку
Сустрэліся і пазналі;
Жабраку якому, можа,
Па сваім апошнім грошы
Разам аднаму кідалі,
Каб пайсці адной дарогай,
Хоць не ведаў з іх ніводзін
Нават як і зваць другога –
Так Бог дзетак сваіх зводзіць.

XVII

Раз, два, тры, раз, два, тры,
Мой любы Аўгустак.
Хлопец, дзеўчына дрыжыць,
Каля вуснаў вусны.
Раз, два, тры; раз, два, тры,
Стан рукой абняты.
Хлопец, дзеўчына дрыжыць,
Стрэліся пагляды.
Раз, два, тры; раз, два, тры,
Рука плячо цісне.
Хлопец, дзеўчына дрыжыць,
Ледзьве кроў не пырсне.
Твар дзяўчыны заірдзеў,
Як і твар хлапечы,
Патанулі душы й целы
У агульным нечым.
Быццам сабе узаемна
Крыўду тым нанеслі,
Што без пачуцця доўга й дарэмна
Сябе ў танцы трэслі.

А вочы ўсіх кагосьці шукаюць;
Дарэмна, бо хлопца, што духам вольны,
Яны ў натоўпе хутка не спаткаюць,
Не хоча ён быць палонным.
Хоць яго ў ім ручка абыме паволі –
Ён не ў мазурцы, а ў пачуццяў няволі.
Чаму ж ты, юначка, лівіцай пагарджаеш,
Што стан табе ў рукі аддала б з ахвотай.
Чаму ты халодны, калі спакушае
Яна вочкам гоным. Ой, будзеш гаротны,
Бо ласкамі пагарджаеш ты графіні знатнай,
Што магла б на ўсё жыццё цябе ашчаслівіць.
Перад яе вокам тузіны панятак

Łasić się rade i mizdrzyć i milić!
 Złość jej nie straszy młodzieńca szlachcica,
 Z upokorzenia lwów on nie korzysta;
 Bo mu cień matki dalekiej przyświeca,
 Bo w brudne piękno dusza patrzy czysta.
 On by uściskiem jej pieszczonej dłoni,
 Rozranił duszę przywykłą do cnoty!
 I czoła kiedyś do matczynych skroni
 Przytknąłby nie śmiał na święte pieszczoty!
 Zazgrzytły ząbki ze słoniowej kości;
 Grymas wydały koralowe usta;
 A piękne lice wykrzywianiem złości,
 Wydało duszę na łożu Prokusta.
 Spójrzył młodzieniec na piękną hrabinę,
 Z uczuciem żalu i gorzkiej litości;
 Ah! bo tak wcześniej tę pańską dziecinę,
 Zabito jadem szału i próżności!
 Ah! bo te wdzięki na zaraniu jeszcze
 Skalane oka kupionego stróża!
 Z nich wiosna dysze, lubość w nich szeleszcze,
 A jednak straszną szkodę świata wróża!
 I ciężko westchnął: bo do takich rączek!
 Do takich ustek! do takiej postaci!
 Gdyby cnót naszych choć malutki pączek:
 Jakąż to chluba dla kraju i braci!
 Gdyby w tych oczach wyrzwał duch ludzkości
 Co niesie ulgę i trosce i bliźnie:
 O Boże dobry! mocą Twej piękności,
 Jakby te oczy służyły ojczyźnie!

XVIII

“Krakowiaka!” ton radości,
 Złał się w jedno brzmienie:
 Jak się kiedyś duch ludzkości
 Zleje w jedno tchnienie.
 Bo i w tańcu myśl jest Boska,
 I on dziecko ducha:
 Kiedy w nim tak znika troska,
 Tak go serce słucha.
 A więc utnij chłopcze żwawy
 Od duszy hopaka:
 Bo cię kocha Bóg łaskawy,
 Gdy tniesz krakowiaka.
 Raduje się matka... z tobą,
 Gdyś wesół serdecznie;
 Więc na chwilę, precz z żalobą,
 Pohulaj bezpiecznie.
 I w hołubcu chłopak z dziewczką,
 Rzeźwią się i nęca;
 I z uśmiechem i ze śpiewką
 Zręcznie się okręca.
 Potem para swą dobraną
 Parę wskroś przecina;
 Nim na miejscu znów nie staną

Прыніжацца рады, міжджаць і лісліваць.
 Ды шляхціца злосць яе не пужае,
 Ён зусім не прагне пакарэння львіцаў;
 Цень маткі далёкай яго асвятляе,
 Ё з бруду чыстая душа прыгожа глядзіцца.
 Ён поціскам матчынай пяшчотнай далоні
 Душу растрывожыў бы, звыкшую да цноты.
 І нават свой твар да матчыных скроней
 Прыхіліць баяўся б на свяце пяшчоты.
 Зубкі зарыпелі з слановае коці,
 Выдала грываса прыгожыя вусны,
 А прыгожы тварык выкрываннем злосці
 Выдаў нам душу на ложы Пракусты.
 Пазіраў юнак наш на тую графіню
 З пачуццямі горкімі літасці і жалю.
 Ах, бо панская дачушка гэтак воль і згіне,
 Забітая прагнасцю ды забаваў шалам.
 Ах, бо шчэ зарання ўсю яе прывабнасць
 Ацаніў гандлярскім вокам ужо нехта.
 Тая яе любасць, свежасць веснавая –
 Нясуць яны шкоду страшную для свету.
 “Каб да гэтых ручак, – уздыхнуў юнак з болем, –
 Ды да гэтых вуснаў, да стану такога, –
 Нашай чысціні хоць малую долю –
 Вось дзе была б краю і народу годнасць”.
 Духам чалавечнасці вочы каб свяцілі,
 Што нясе палёжку трывогам і ранам.
 Гэта, Божа добры, толькі ў тваёй сіле,
 Каб служылі тыя вочы Айчыне аддана.

XVIII

“Кракавяк” таны пазводзіў
 У адно дыханне,
 Як зліецца дух народны
 У адно дыханне.
 Бо і ў танцы думка Бога,
 І ён дзіця духа,
 Раз знікае ў ім трывога,
 Сэрца яго слухае.
 Дык ад душы хлопец жававы
 Гапака ты ўтаньчы.
 Цябе любіць Бог ласкавы,
 Калі гэтак скачаш.
 Маці з табой пасмяецца,
 Калі ты вясёлы.
 Сум на хвілю выгань з сэрца,
 Пагуляй увольно.
 І у скоках хлопец з дзеўкай
 Са спрытам нясуцца.
 І з усмешкай, і з прыпеўкай,
 Умела кругнуцца.
 Пары, што былі дабраны,
 Скрозь пералучылі.
 Ды стаяць на месцы рана

Chłopiec i dziewczyna.
Znowu się ku sobie złudzą,
Środek zajmą w kupce,
Ta przed cudzym, ten przed cudzą,
Tną zręczne hołubce.
I gdy w parach jak potrzeba
Poszli w kolo żwawo:
Zda się Pan Bóg woła z nieba:
„Brawo dziatki! brawo!”
A wśród tego krakowskiego,
Barwistego wieńca:
Oko tego i owego
Patrzy na młodzieńca;
Co z radością nad radości
Ku każdemu śpieszy,
I zręcznością nad zręczności
Ujmuje i cieszy.
Tnij mój rażny, tnij mój żwawy
Od duszy hopaka!
Bo cię kocha Bóg łaskawy,
Gdy tniesz krakowiaka.

XIX

„Mazurpolka!” i marzenia
Tęskne, tonem zgodnym serca wiążą;
W skokach lekkich, od niechcenia
Par kilka po sali płyną, krążą.
I okręca się powoli,
Wpół zachwyty, wpół uniesień duszy,
*A znać że im serce boli,
Ze się chcą weselić wśród katuszy.
Tak kiedy co rodzimego
Obcy duch nam schłania, niszczy, gubi,
I pracuje nim cudzego
Nasz zabity z gruntu nie ulubi;
On rzeźwej naszej naturze,
W owych polkach, walcach, galopadach,
Nie w krakowiaku, mazurze,
Jako zręczny zdrajca na biesiadach.
Nam w polskim rodzimym tanie,
Serce się rozszerza, rozjgrawa;
W nim odżycie, w nim kochanie,
W nim nasza rycerska gra postawa¹.*
I napróżno ulubieńca
W mazurpolce widzieć każdy chciwy,
Na sali niema młodzieńca,
Bo tu krótko bywa on szczęśliwy.

„Kadryla! hej! kadryla!” tańczycież weseli;
Ja w przedmieście dalekie zabiegnę zmysłami;
I jak się swojak sercem między smutnych dzieli,
Tak ja jeszcze gawędką podzielę się z wami.

Хлопцу і дзяўчыне.
Зноў сустрэнуцца увішна,
Месца ў купцы знойдуць.
Гэта – з іншым, гэты – з іншай
Спрытна ў скокі пойдучь.
Й калі ў парах, як патрэбна,
Пайшлі ў кола жвава,
Бог, здаецца, крыкнуў з неба:
“Брава, дзеткі, брава!”
А сярод тых шумных скокаў,
У яркім карагодзе,
Таго ці іншага вока
Юнака знаходзіць.
А ён з радасцю адкрытай
Там да ўсіх спяшае,
Ды сваім прыгожым спрыгам
Усіх пацяшае.
Гапака танцуй, мой жвавы,
Удалы юнача.
Любіць цябе Бог ласкавы,
Калі гэтак скачаш.

XIX

“Мазурполька” і летуценна
Згоднае з тонам, сэрца тужыць.
У лёгкіх скоках, без утраплення,
Некалькі пар па зале кружыць.
І акручваюцца паволі
Напаўзахопленыя душы.

І дарэмна ўсе жадалі
Свайго улубёнца згледзець у танцы,
Бо няма юнака на зале,
Не можа шчаслівым ён тут застацца.

“Кадрыля! Гэй, кадрыля!” Весела скачыце,
А я ўжо з думкамі ў прадмесці далёкім.
Як рад сваяк сваім сэрцам з бедным падзяліцца,
Так я падзялюся з вамі шчэ гаворкай.

¹ Вылучаныя радкі, выкасаваныя цэнзарам, узноўлены па рукапісе.

XX

Zbolały starzec na twardem posłaniu
 Leży w niemocy, a słaba niewiasta
 Znać w srogiej nędzy w bezustannem łkaniu
 Wzrok wyniszczony to zwraca do miasta,
 To na krzyż Pański spojrzy i rzewliwie
 Szle takie modły: "Ojczy nasz jedyny!
 Odkryj nam jego! a przejdziem szczęśliwie
 Z padole płaczu do lepszej krainy.
 Odkryj nam jego! niechaj łza wdzięczności
 U stóp tych spadnie co biednych szukały!
 I niech ten piękny wzór czystej ludzkości,
 Pozna ojczyzna i świat widzi cały.
 Odkryj nam jego! niechbyśmy przed zgonem
 Znali, przez kogo Twoja moc nas wspiera;
 Za kim modlitwy składać przed Twym tronem,
 Kto Twój wybraniec, co nam łzy ociera".
 Napróżno błaga znękana niewiasta:
 Lewicy nieznac co daje prawica;
 I zawsze w jednej porze ktoś tam z miasta
 Niesie im wsparcie; – zasłonięte lica,
 Wzrok wpółzakryty, przytłumiona mowa,
 Jak tajemniczy duch posłany z nieba,
 Bada w milczeniu; bo na co tam słowa,
 Gdzie w serce zaszła bliźniego potrzeba?
 Na co tam słowa, gdzie duch rozmiłowan.
 W całym ogromie ludzkości i świata?
 Przymglą mu oczy?... widzi jak okowan
 Świat, i jak Kain wciąż Ablą przygniata.
 O widzi jaśniej niż współczucie głośne
 Co darmo siłę chce wlać w ton ów słodki!
 Co i cierpiącym bywa tak nieznośne,
 Jak te półczyzny, półczucia, półśrodki.

XXI

Tam po kadrylu, znów idą kadryle,
 Nudne, zalotne, jak Francuzka mowa,
 Mizdrzą się pary jak płoche motyle,
 Lekkie ich serce, leciuchna ich głowa.
 Naddźwińskie dziecię, co grzechu nie znało,
 Gdy się w nich długo namizdrzy, namęczy;
 Tak posmutnieje, jakby przeczuwało,
 Że wąż w tych tańcach zręcznie jabłko stręczy.
 I błogo dziecku, kiedy łaska Boża
 Czuwania stróża anioła nie skąpi;
 Lecz biada dziecku, gdy na te rozdrożza,
 Wbiegnie samotne, a anioł odstąpi.
 O matko! matko! jak z tej pięknej sztuki
 Często dziecięciu szukając uciechy;
 Za twoje prace, wysiłki, nauki,
 Wniesiesz do domu: oh! nie piękne grzechy!
 Tu często runie pod jednym spójrzeniem
 Całe anielstwo dziecka twego duszy!
 I próżno będziesz najświętszem tchnieniem

XX

Схварэлы стары на цвёрдым пасланні
 Ляжыць у знямозе, а слабая жонка
 У страшнай галечы; з няспынным рыданнем
 Яна то ў бок места звяртаецца зрокам,
 То паглядае на крыж і малітвы.
 Гаворыць за плачам: "Наш Божа адзіны,
 Ўратауй нам яго, і прыйдзем шчаслівыя
 З юдалі плачу да лепшай краіны
 Ўратауй нам яго, каб слёзы падзякі
 Упалі ля ног тых, шукалі што бедных,
 Каб чысты пагляд з чалавечнасці знакам
 Пазнала айчына і свет цэлы ведаў.
 Ўратауй нам яго, каб хоць знаць перад сконам
 Таго, праз каго Твая моц нас трымае.
 Складаць каб малітвы да Твайго трону
 З выбранцам Тваім, што нам слёзы ўцірае".
 Дарма толькі змучана просьбай жанчына –
 Левай не ўведаць, што правая чыніць.
 І заўжды нехта з места адною часінай
 Нясе ім падмогу – з закрытым абліччам.
 Пагляд паўзакрыты, прыглушана мова,
 Як дух таямнічы, дасланы ад неба.
 Веды ў маўчанні. Нашто тое слова,
 Дзе сэрца захоплена бліжніх пагрэбай.
 Нашто тое слова душы закаханай,
 У якую зайшла чалавечасць святая.
 Ён вочы прыкрыў? Бачыць свет акаваны,
 Дзе Авеля Кайн усцяж прыгнятае.
 Ён бачыць ясней, чым тыя, што ўголас
 Крычаць пра сваё спачуванне дарэмна.
 Што бывае пакутнікам больш невыносна,
 Чым слова няшчырасць і справы мізэрнасць?!

XXI

А там па кадрылі зноў ідзе кадрыля,
 Нудным бляскам блізкая да французкай мовы,
 Мітусяцца пары, як матылёў крылы.
 Лёгка іх сэрцы, вецер у галовах.
 І надзвінскае дзіця, што граху не знала
 Ды стамілася сябе мітуснёю мучыць,
 Неяк спахмурнела, быццам прадчувала,
 Што змей у тых танцах з'есці яблык вучыць.
 І добра дзіцяці, калі ласка Божая
 Анёла-ахоўніка яму не шкадуе.
 Ды бяда дзіцяці, як на раздарожжа
 Выбежыць самотнае, а анёл не чуе.
 О, матка, матка! Як з прыгожай штукі
 Часта твае дзеці ўцехі шукалі;
 За сваімі высілкамі, працаю, навукай
 Забары дадому, ад граху падалей.
 Тут адзін пагляд з душы тваіх дзетак
 Цэлае анельства часта можа зрушыць.
 І дарэмна будзеш ты дыханнем светлым

Ogrzewać skarb twój, gdy się zziębi, ssuszy!
 Przczysta Panno! Matko wszechdziecięstwa!
 Otul Twą mocą to dziecię prostaków!
 Od tchu próżności! od świata natręctwa!
 Od krasy ciała, co nęci pustaków!
 Ty wiesz jak ono strwożonemu sercu
 Drogie i święte! jak cieszy i boli!
 Bądźże jej družką kiedyś, na kobiercu
 Družką i potem w doli i niedoli.
 Niech niewinności, co dziś ją tak wdzięczy,
 Rozum, pochlebstwo, przepych nie zeszepeci!
 Poświęć ją duszy jakiej, co się męczy
 O całą przyszłość!... o matki swej dzieci!...
 Niech taka dusza kiedyś w chwili zmogi,
 Gdy w niej osłabnie cel święty i wielki;
 Pokrzepia moc swą, pokonywa trwogi,
 U serca miłej Tobie Gabryelki.

XXII

Cóż to? drzemiecie, słuchacze rodacy!
 Jeszcze półchwili, a wnet ścichnie duda!
 Bole rodzących przenoszą śpiewacy,
 Nim się im do dna wyśpiewać nie uda.
 Dla tych więc bólów chodźcie bracia moi
 Za nurtem Dniepru, gdzie Mohilów stoi;
 I pominąwszy miejsc przecudnych tyle,
 Wileńską bramą zejźdźmy ku mogile.
 Już północ! piękna! cudowna natura!
 Nadstawcie ucha; w pamięć swojakowi
 Duda raz jeszcze tu popuszcza pióra,
 A resztę, kiedyś sam czynem dopowie.
 Tu nam bracie odetchnąć: – duszą zmordowaną
 Ztąd dotęgniemy do piersi wybawczej Jehowy;
 I tchnieniem jej miłości, zbudźmy myśl znękaną
 Na luby hymn słowiczy, na ten szum Dnieprowy.
 Tu w oddali od gwaru i przyroda matka
 Czulsza dla biednej dziatwy, odsłoni cud Boży:
 I rzewna, promyk gwiazdki i woń świeżą kwiatka,
 Jak przyjaciel do rany serdecznej przyłoży.

Patrz bracie na promienny ten wóz Saturnowy:
 Czwooro dziątek przykrytych gazy błękitnemi
 Drzemie tam snem Cheruba, a pręt trzygwiazdowy
 Dłonie starszych aniołów schylają ku ziemi.
 Wóz zawisł nad mogiłą, gdzie krzyżyki białe,
 Z czarnych liter wiązane umarłych imiona,
 Noszą na żał żyjącym; gdzie z nich cztery małe
 Ku dwóm starszym dziecinne podnoszą ramiona.
 Śpiące dziatki po bratniem Cherubina tchnieniu,
 Budzą się i skrzydełka anielskie rozchyłają,
 Po nad smutną mogiłą na gwiazdki promieni
 Zawisną, i piosenkę rzewliwą zakwiłają:

„Dobrze nam! błogo nam!
 Bo widzimy Boga;

Саграваць свой скарб, як ён сябе ссушыць.
 Прачыстая Панна! Маці усіх дзетак!
 Ахіні сялянскае ты сваёю сілай
 Ад дыхання прагнасці, ад напасцяў свету,
 Ад цела красы, што многіх згубіла.
 Дарагое, светлае, любячаму сэрцу
 Шмат дзіця прыносіць радасці і болю.
 Будзь жа яму дружкаю ў якім грэшным месцы,
 Дружкаю і потым, у долі й нядолі.
 Няхай жа нявіннасці, якой так я ўдзячны,
 Розум, пахвала, раскоша не засцяць.
 Пасвяці душы, што за ўсіх нас плача,
 За будучыню ўсяго свету і за сваіх браццяў.
 Хай душа такая ў хвіліну знямогі,
 Калі шлях святы перад ёй памеркне,
 Павялічыць моц сваю, суцішыць трывогі
 Каля сэрца мілай табе Габрыелькі.

XXII

Што гэта? Дрэмлце, слухачы мае вы!
 Зусім дуда сціхне ўжо праз паўхвіліны
 Боль сваіх родных пераказваць спевам,
 Але перш да дна сябе выпеваць павінна.
 Хадзіце, браты мае дзеля таго болю
 Аж за плынь Дняпра, аж да Магілёва;
 І мясцін змяніўшы некалькі выдатных,
 Зойдзем да магілы віленскага брата.
 Ўжо поўнач! Прыгожа! Прырода якая!
 Настаўляйце вуха – ў сваякову памяць
 Дуда яшчэ раз пёры распускае,
 А рэшту кожны сам, як трэба дабавіць.
 Тут нам, браты, адпачынак: душой змардаванай
 Адсюль сягнем да грудзей збавіцеля Яговы
 Любові яго дыханнем думку прыхаваную
 Збудзіць песня салаўя, хваляў шум Дняпровых.
 Тут ад гоману далёка, маці прырода,
 Чулая да сваіх дзетак, цуд адкрые Божы:
 Вунь свежая кветка гарыць паміж зорак,
 Што сябар да раны сардэчнай прыложыць.

Зірніце, браты: на агністым Сатурновым возе
 Чацвёрэ дзетак прыкрытых блакітнай тканінай;
 Спяць яны сном Херувіма. Трохзоркавы ж посах
 Далоні старшых анёлаў да зямлі схілілі.
 Воз завіс ля крыжоў белых ды каля магілаў,
 Дзе ў чорных літарах звязаны імёны памерлых,
 Што прыносяць жаль жывым, чатыры малыя
 З тых анёлаў падымаюць да старэйшых плечы,
 Дзеткі спячыя дыханнем Херувіма братнім
 Абуджаюцца і крыльцы свае распраўляюць.
 Па-над смутнаю магілай, у зорчак ззянні
 Завісаюць і песеньку дзіўную спяваюць:

„Добра нам! Шчасце нам!
 Бо мы бачым Бога.

Ciężko wam, gorzko wam!
 Bo zła wasza droga.
 Bo wasza mądrość mylna i ciemna nauka
 Wciąż woła: wierzcie światu a Bóg was oszuka,
 Ojczy nasz! luby nasz!
 Dość być świata sługą;
 Duszę masz! serce masz!
 A błędzisz tak długo.
 Cele twe? wróg na zgubę zaprzysięgły twoją!
 Nadzieje? to zwodnice co się cnót twych boją!
 Do pokory, Ojczy wraz!
 Czemu prędzej do krzyża!
 Ratusz siebie! usłysz nas!
 Bo czas już się zbliża.
 Gdy po zimnym doczesnej śmierci pocałunku,
 Poznasz co to śmierć wieczna, lecz już bez ratunku.
 Jeszcze czas, jeszcze czas,
 Nasz ojczy kochany!
 Cofnij krok, cofnij wraz,
 I zerwij kajdany;
 Ulżyj piersiom... i ramionom... ubogim daj złoto!
 Godź się nowym przymierzem z ziemią Twą i cnotą.
 Hardy duch, pyszny gmach!
 A w łonie zwątpienie:
 To nasz wstyd, to nasz strach!
 To nasze zhańbienie!
 Ach prędzej o Ojczy nasz do pokuty, skruchy,
 My tu prawdę widzimy już, myż twych dzieci duchy.
 Nie płacz nas! dobry Bóg
 Dla dźwignienia ciebie,
 By się złąkł świat twój wróg,
 Ukochał nas w niebie.
 I natchnienia co zlewa na ciebie mogiła,
 To Bóg dobry na prośby nasze tam posyła.
 Jezu nasz! Ojczy nasz!
 I bracia aniele!
 Każdy człek, toż brat wasz,
 Choć i grzeszy wiele.
 Na ratunek, na pociechę zsyłajcie grzesznemu,
 I moc ducha i natchnienia tam ojcu naszemu.
 W jegoż sercu taki skarb!
 W oku prawd pochodnia!
 I w sumieniu niema farb,
 Co czarne jak zbrodnia.
 Tylko natchnień, tylko siły wołamy do ducha,
 A i światem on pogardzi i prawdy posłucha”.
 I czterech aniołków po gwiazdki promieniu
 Pomknęło tam u góry z nad smutnej mogiły;
 I znać im po oczkach, i znać po westchnieniu,
 Że cierpią za kogoś, że nasz świat im miły.

Słuchaj! znowu pieśń inna jak szmer kwiatów dzwoni: „Cześć bratu, co w boleści dla obcego brata,

Цяжка вам, горка вам
 Злой ісці дарогай.
 Цёмная ваша навука і мудрасць пустая
 Усё ж кажа: верце святлу, а Бог напаткае.
 Бацька наш! Любы наш!
 Хопіць быць слугою.
 Душу маеш, сэрца маеш,
 А блудзіш так доўга.
 Мэты твае? – вораг твой, што хоча згубіці.
 Надзеі? Гэта спакуса, што цноты баіцца.
 Да пакоры, бацька, разам,
 Чым хутчэй да крыжа.
 Ратуй сябе, пачуй нас,
 Бо час ужо блізка.
 Калі па заўчаснай смерці зімным пацалунку
 Ты пазнаеш вечнасць, ды ўжо без ратунку.
 Яшчэ час, яшчэ час,
 Наш бацька каханы!
 Зрабі крок, зрабі ўраз
 І сарві кайданы.
 Дай грудзям, плячам палётку, а ўбогім багацце,
 Каб з зямлёй і з чысцінёю нанова спазнацца.
 Горды дух, пышны гмах,
 А ўнутры сумненні:
 То наш сорам, то наш страх,
 То наша збавенне.
 Ах, хутчэй, Бацька наш, да пакуты рушай,
 Мы ўжо бачым праўду тут, дзяцей тваіх душы.
 Не плач па нас! Добры Бог
 Для твайго збавення,
 Каб даць табе перамогу,
 Нас калыша ў небе.
 I натхненне, што магіла на цябе ўзлівае –
 То нашых просьбаў Бог табе пасылае.
 Божа наш! Бацька наш!
 I браты анёлы!
 Чалавек – гэта брат ваш,
 Хоць грашыць наўкола.
 I моц духа, i натхненне, каб бацьку суцешыць,
 На ратунак пасылайце, бо яшчэ ён грэшны.
 Ў яго ж сэрцы такі скarb,
 У воку праўды промні.
 А ў сумленні няма фарб
 Ад злачынстваў чорных.
 Толькі натхнім, толькі сілаў дабавім да духу,
 Каб забыўся ён на свет і праўду паслухаў”.
 I ўжо чатырох анёлкаў у зорчак ззянні
 Падняло кудысь угору ад смутнай магілы;
 I відаць па іх вачах, відаць па ўздыханнях:
 Церпяць яны за кагось, за наш свет ім мілы.

Слухай! Песня ўжо другая, бы шум кветак звоніць: “Хвала брату, што ў няшчасці для брата любого

Nie zamknie na ratunek chrześcijańskiej dłoni;
 Kraj takiego braterstwa: to słońce dla świata!
 Bóg, wiem, swe święte serce w taki kraj zatapia;
 I choć nań plagi ciska, krwawym potem skrapia;
 Dzień mu szczęścia nazaczył, co tem droższy będzie,
 Im więcej łez i strapiień stanie w zasług rzędzie;
 Byle wytrwać i z siłą do krzyża gotową,
 Wypracować wszechmiłość i wszechdolę nową.
 Cześć tobie! wdzięczność tobie! skroń w bolu gorącą
 Wołyńskiego wędrowca¹, z duszą współczującą,
 Tyś przytulił na wdzięczne łzy ojca, rodziny,
 Na miłość i braterstwo wam białorusiny!
 Nieznajomy, zblakany i w ciężkiej chorobie,
 Czulem twą czystą rzewność jak matkę przy sobie;
 A ogień łzy twej bratniej, coś mi dał przy zgonie,
 Bóg na owoc przyszłości złożył w swój koronie.
 O może tam nad Newą, takąż śmiercią ścięty,
 Bez kapłana, współbraci, wzgardzony, przeklęty,
 Na pastwę zatraceniu duszębym zostawił
 Oddalony od swoich; a tu tyś mię zbawił!
 I od rozpaczy wyrwał serce mej rodziny;
 Bom wszedł drogą praojców do lepszej krainy.
 Mnie tu dobrze! po gwiazdach, po tem pięknem niebie,
 Z hymnu słowiczej pieśni i z tej woni kwiatu,
 Zbieraj moje modlitwy, tchnienia me dla ciebie,
 Na pociechę w ucisku, na broń przeciw światu.
 W trudnościach niech na siłach nie słabnie twa dusza,
 Bo modlitwa tu wiele serc dla ciebie wzrusza;
 A wśród tych w każdej cięższej życia twego próbie,
 Zmarły brat Wołynianin pamięta o tobie”.
 I ten duch po gwiazdki iskrzącej promieniu,
 Uniósł się tam w góry z nad smutnej mogiły;
 A znać mu po oczach, a znać po westchnieniu:
 Że cierpi za kogoś, że mu świat nasz miły.
 I jeszcze dwa głosy... dźwięk tej świętej mowy,
 Tyś lepiej odemnie zrozumiał, dosłyszał...
 Tak! zapłacz po ziemsku: byś odrodzon, nowy,
 Sam cichy na sercu, innych serca ściszał.
 Słuchaj! jak wtedy... i tu błogosławi:
 „Zawsze z nami! zawsze z niemi!...
 Jako w Niebie, tak na ziemi!
 Ojciec ze Synem niech to dla was sprawi!
 Bo waszą zasługą i rzetelną cnotą,
 To tylko co drugim niesiecie z ochotą,
 Bo miłość co wzięła początek na ziemi
 Rozkwita i rośnie pomiędzy świętymi;
 Ona wam ulgą, nam roskoszą w niebie!
 Synu mój, synu! błogosławię ciebie!”
 I szliśmy dum smutnych syceni nektarem;

Не схавае на ратунак хрысціянскай далоні.
 Край такога братэрства – свету дапамога.
 Бог, вядома, сваім сэрцам гэтакі край асвеціць,
 Маланкай, крывавым потам будзе яго свенціць;
 Яму шчасця дзень прызначыць, што тым даражэйшы,
 Чым больш слёз у лёсе краю, чым той лёс цяжэйшы.
 Абы вытравыць, быць моцным да крыжа гатовым,
 Стварыць для ўсіх край любові і край долі новай.
 Хвала табе! Удзячнанасць табе! Гарачую скроню
 Да тваёй душы вялікай валынскі вандроўнік
 Прытуліў, слёз удзячных бацькі і радзіны,
 Да любові і братэрства ўсіх беларусінаў.
 Незнаёмы, сплаканы, ў трызненні гарачым,
 Ля сябе твой чысты клопат, нібы матку, бачыў.
 Агонь слязы братняй, што мне даў пры сконе,
 Бог зляжыў для будучыні у сваёй кароне.
 Можэ быць, там, над Нявой, гэтак смерцю сцяты,
 Без святара, без братоў, кінуты, пракляты,
 Згубленую ў полі душу б там аставіў,
 Адалены ад сваіх. Тут ты мяне збавіў!
 І зняў распач з сэрца ўсёй маёй радзіны,
 Пайшоў я шляхам дзядоў да лепшай краіны.
 Мне тут добра. Пры зорачках, пад небама прыгожым,
 З песняй салаўінаю і з водарам кветак.
 Дык збірай тыя малітвы, што для цябе зложаны,
 У суцяшэнне, пад прыгнётам, на моц супраць свету.
 У цяжкасцях твая душа няхай не сагнецца,
 Тут узрушана малітвай за цябе шмат сэрцаў.
 І у кожным жыцця твайго злым выпрабаванні
 Разам з табой брат памерлы будзе Валынянін”.
 І ўжо душа тая ў зорчак прамяністым зыяні
 Паднялася ў гору ад смутнай магілы.
 А знаць па вачах яе, знаць па уздыханнях:
 Церпіць яна за кагось, за наш свет, ёй мілы.
 І яшчэ два галасцы... звон той святой мовы
 Ты ўжо лепей за мяне зразумеў, даслухаў.
 Заплач па-зіяному, адроджаны, новы,
 І сам, супакоены, здымі з іншых скруху.
 Слухай, як тады, і туг бласлаўляюць:
 “Заўжды з намі! Заўжды з імі
 На зямлі, як і на небе
 Няхай Айцец з Сынам вам дапамагаюць,
 Бо ваша заслуга і сумлення цнота –
 Толькі тое, што другім нясеце з ахвотай.
 Бо любоў, што ўзяла на зямлі вытокі,
 Расквітнела й вырасла на небе высока.
 Яна ў небе нам раскоша, а вам палягчэнне!
 Сыне ты мой сыне! Прымі блаславенне”.
 Дум усхліпы смутных нектар прысалодзіць,

¹ Władysław Bielski, student S. Petesburskiego Medycznego fakultetu, w przejeździe na rodzimym Wolań, umarł w Mohilowie Naddnieprowym 1854 grudnia 4 dnia (заўвара аўтара). Уладзіслаў Бельскі, студэнт Санкт-Пецярбургскага медыцынскага факультэта (маецца на ўвазе Медыка-хірургічная акадэмія), едучы да бацькоў на Валынь, памёр у Магілёве над Дняпром 4 снежня 1854 г.

Migocą gwiazdeczki serc czulszych siostrzyce,
A wśród nich zaduman księżyc się posuwa,
To oko wytrzeszczy, to przysłoni lice,
A Dniepr słowikowi wtór rozgłośny szumi;
W domeczkach zacisznie; gmachy głośne gwarem:
Bo w gmachach próżnością człek się gdy zatruwa,
O! ciężko mu w duszy, gdy jej gwar nie stłumi!

Jeszcze bracia jedno słówko:
Swojak tuli grono dziełek.
Już mu książkę kiwa główką,
Już u jego jest dostatek.
Do jego skromnych podwoi,
To po radę, to po wsparcie,
Idą cudzy, idą swoi,
I serdecznie i otwarcie.
A on zawsze po dawnemu,
Jak przy ojcu, jak przy matce,
Z prostym sercem ku każdemu.
Jak i w małej niegdyś chatce,
Danemi od Boga dary,
Sióstr i braci on nadzielił,
I w niebie, temi ofiary,
Matkę, ojca uweselił.
Z dziesięciorga co zostali
Na ziemi: jego siłami
Bogu, ludziom się przydali,
Ucząc się być swojakami.
Więc bracia pod niską strzechą,
Gdzie rodzicom boli głowa.
Jak się dziatwa ich wychowa,
Czyliż swojak nie pociechą?

1856 r., Stajki.

Мігцяць зоркі, сэрцаў спагадных сястрыцы,
А сярод іх месяц плавае ў задуме,
Вылупляе вока, каб ізноў закрыцца.
Дняпро ўторыць шумам песням салаўіным.
У хатках зацішна, а гмахі гамоняць,
Бо ў тых гмахх прагнасьць чалавека глуміць.
О, цяжка яго душы, як гоман не спыніць.

Яшчэ, браткі, адно слоўка:
Ў сваяка дзяцей грамадка.
Пан кіўне яму галоўкай,
Ужо і ён у дастатку.
Да яго сціпрых пакояў
За парадай, за падтрымкай
Ідзе чужы, ідзе свой,
І сардэчна, і адкрыта.

Будзе ён тым Божым дарам
Братоў, сяцёр надзяляці.
А ў небе на тую ахвяру
Радуюцца бацька, маці.
Дзеці тых, што засталіся,
Выйшлі пад яго рукамі
Ў людзі, Богу прыдаліся.
Вучацца быць сваякамі.

Дык браты з-пад нізкіх стрэхаў,
Дзе бацькам баляць галовы,
Як сваіх дзяцей выходваць, –
Ці ж сваяк для вас не ўцеха.

Эдварду Жалігоўскаму і ягоным сябрам...

Верш-зварот да Эдварда Жалігоўскага і ягоных сяброў, як сведчыць аўтар, быў напісаны 6 ліпеня 1857 г. падчас побыту на дачы Палюстрада (курортная мясцовасць ля Пецярбурга) графа Грыгора Кушалёва-Безбародкі (1832–1870), літаратара і мецэната, які ў другой палове 1850-х гг. ладзіў штотыднёвыя літаратурныя абеды для пецярбургскіх пісьменнікаў. Выяўлены А. Мальдзісам сярод матэрыялаў Э. Жалігоўскага ў бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве. Фрагмент друкаваўся ў артыкуле С. Баркоўскага і А. Мальдзіса *Поэтическое наследие Артемия Вериги-Даревского* ("Советское славяноведение" 1971, № 2, с. 40). [Слова "дачы" навукоўцы прачыталі як назва вёскі (маёнтку) Лачы]. Выклікае цікавасць і прыпіс-удакладненне А. Вярыгі-Дарэўскага да верша: "Na wsi Kuszelewa Bezbrodki u Kozlowskiego przy Aleksandrowskiej ulicy". Гэта дазваляе меркаваць, што літаратары, якія гуртаваліся вакол Э. Жалігоўскага, былі ў гасціне не ў Г. Кушалёва-Безбародкі, а ў некага Казлоўскага. Рукапіс захоўваецца ў бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6974: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Twórczość poetycka. Bruliony wierszy. Wiersze osób różnych*, s. n. n. Dawna sygn. Ew. 1630, 3274).

Edwardowi Żeligowskiemu i jego towarzyszom po bytności u nich na wsi (daczy) Kuszelewa Bezbrodki w S. Petersburgu, Białoruska Duda na pamiątkę

Jeśli ci kiedy w zmuszonej wędrówce
Znuży się dusza wciąż wadząc o skały;
Nie trać nadziei: trapiśz na manówce
Co na cię z ciepłem i kwiatem czekały.
Nie trać nadziei: w samej trudnej chwili,
Nieznany innym promień na cię spłynie,
I kwiat rodzimy tam się ci przymili,
Gdzieś czuł dokoła: chłód, śmierć i pustynie.
O Dobry Ojcze! Ty wiesz kiedy biedną
Wesprzeć dziecinę! Ty jej nie dasz zwodzić
Aż do upadku i wczas chwilką jedną
Miljony strapiień zdołasz wynagrodzić.
Cześć Tobie! Wam cześć, o dusze swojaczce!
Cześć ducha ciepłu, co tak siłą Bozką
Tchnął życiodajnie na serce rodacze
Z tułaczycy piersi silnych prawdą, troską!
I pamięć dla Was! W tym zacisznym cieniu
Serce ze sercem, pierś z piersią ściśnijcie,
Jak w noc swe listki ów kwiat, a w zadnienu
I nam i Bogu kwitnijcie! Kwitnijcie
Aż do tej chwili, w której świat się wznowi,
Gdzie runą głązy ćmiące prawdę hardzie,
Tam... do widzenia!... dzisiaj bądźcie zdrowi
Syny Jordana! I Ty nasz Edwardzie!

6 Lipca 1857 r.

Літвінам, якія запісаліся ў мой Альбом на развітанне

Верш напісаны 27 (магчыма, 28) кастрычніка 1858 г. пры ад'ездзе А. Вярэгі-Дарэўскага з Вільні. 10 мая 1913 г. Р. Зямкевіч перапісаў “старую” копію твора і, дадаўшы кароткі каментар, даслаў Станіславу Касцялкоўскаму і Браніславу Тарашкевічу. Фрагменты тэксту друкаваліся ў публікацыях Р. Зямкевіча (*Adam Honory Kirkor: Biohrafіčno-bibliohrafічны narys u 25-letniuju hadaŭščynu śmierci*, Wilnia 1911, s. 7–8), М. Гарэцкага (*Гісторыя беларускае літэратуры*, Вільня 1920, с. 95), Я. Карскага (*Беларусы: В 3 томах*, т. 3, кн. 3, Петроград 1922, с. 66). Публікацыя з купюрамі і пад змененай назвай у хрэстаматыі *Беларуская літаратура XIX ст.*, Мінск 1971, с. 114–117; упершыню цалкам – *Літаратура другой паловы XIX стагоддзя: Частка 1. Залатая калекцыя беларускай літаратуры*: т. 5, Мінск 2013, с. 461–467. Г. Кісялёў, на падставе разнастайных матэрыялаў, здолеў вызначыць усіх адрасатаў верша (гл.: *Героі і музы: Гісторыка-літаратурныя нарысы*, Мінск 1982, с. 71–81). Друкуецца з захаваннем асноўных асаблівасцяў копіі Р. Зямкевіча (ЦНБ імя Якуба Коласа НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405).

Litwinam, zapisauszymia u moj Albom¹, na pażegnańnia

[Mamertu Renier²]

Bratcy, bratcy! Szto mne stała?
Ja try tydni u Was szlausia;
I jak uzdumau dać drała –
I zatrossia i spużausia.
 Damou zawieć mianie chata,
 Dzicia, siamiejka i maci;
 A tut bieda: ciazka brata
 Darahoha pakidaci.
Adczapiś Litwin-bratoczek!
Mileńki moj, adczapisia!
Para mnie u swoj kutoczek –
Puści duszu, adkańsiasia.
 Wo – marozna stanawicca,
 Bledna pola, i kaściami
 Biarozka niedzie bialicca.
 Puszczajcie mianie! Boh z Wami!
Może, tam mai chałodny,
Może, płaczyć dzicia, macia,

¹ Рукапісны *Альбом* А. Вярэгі-Дарэўскага, у якім у 1858–1863 гг. пакінулі запісы па-беларуску і па-польску сябры і знаёмыя беларускага літаратара.

² Адзін з братоў Рэніераў, аматараў беларушчыны.

Może, muzyczki hałodny?
 Puszczaj, puszczaj! Litwa, bracia!
 Sounińka, Adward-Antolka¹,
 Szto świacić nam Twaja duszka,
 Budź zdarou! I Twaja żonka,
 I kraska, Wasza daczuszka!
 Budź zdarowa Ty, łaskawa!
 Pryjaciółka tamu, hetym,
 Szto tak rozumna, ciukawa
 Uniała Dudu² prywietam.
 Braciutka Anton! Zmiłujsia:
 Daj ty nam jaszczu Barbaru³;
 Z zamorskim słowam sprabujsia,
 Jaszczu zrabi nam achwiaru!
 Mikołajka⁴, budź zdarou!
 Niechaj dola i nawuka,
 Szto sijaić z Twaich słou⁵, –
 Syjdzic na syna, unuka.
 Baluczyje Twai woczki,
 Hałouka Twaja siwaja,
 A z majskaj rasy ślazoczki
 Dźwie Ty dau, nas dwoch żegnaja.
 Ihnat⁶ braciutka siardzieczny!
 Ab Litwie Ty jak uspieu:
 Nam zautraszny dzień biazpieczny
 I uczeraszniaho razćwieu.

 Ab daczuszce Ty nie płacz!
 Skolki nas u Twaich hrudzau,
 Twaich dzietak? Sam abacz!
 Michaśka⁷, brat, nasza sonca!
 Nasz stary kraj jak Ty uzryu!
 Hładzić usim u wakonca
 Staryk rodny – jakby żyu.
 Dziakuj Tabe! Budź zdarou!
 Z Jazepkam swaim, z brat-dzieci.
 Och, kali b dy nam iznou
 U woczy Wam pahladzieci!

¹ Антон Эдвард Адынец (1804–1885) – паэт, перакладчык, мемуарыст.

² Псеўданім А. Вярыгі-Дарэўскага.

³ Гаворка пра яшчэ, відаць, не выдадзеную драматычную паэму А.Э. Адынца *Barbara Radziwillówna czyli Początek panowania Zygmunta-Augusta: poema dramatyczne w sześciu aktach, z prologiem*. Выйшла на-кладам аўтара ў 1858 г. (ці на пачатку 1859 г.) у Вільні.

⁴ Мікалай Маліноўскі (1799–1861) – гісторык, выдавец.

⁵ Гук [ŷ] адлюстраваны ў копіі непааслядоўна.

⁶ Ігнат Ходзька (1794–1861) – славуты тагачасны пісьменнік.

⁷ Міхал Балінскі (1794–1864) – вядомы тагачасны гісторык.

Aleksandra¹, braciec nasz!
 Sabrau siły Ty czyjej?
 Jak na rynek, na kirmasz,
 U adnu książku karalej
 Z ich życiom i z ich siamjoj²?
 Boh Tabie pamoh u tom.
 Budź zdarou! Maleńkaj³ toj
 My z dzietkami duża źdzom.
 Adaśka⁴! Rodny Adaśka!
 Jak my cieszymyśia z Ciabie!
 Dusza Twaja susim naśka,
 A hornisz usich k sabie.
 Muraszaczka pracawita,
 Chwała, brat, sile Twajej!
 Jak naszymy u puniu żyta,
 Kładziesz usio u Muziej⁵.
 Budź zdarou! niechaj że pilna
 Tak usi robiuć swajo;
 Niechaj pomniuć kraj i Wilna,
 Starafnia heta czyjo.
 Winceś z Panar⁶, zdarou budź!
 Hladzia na Ciabie, dumau ja:
 To-ta serca! to-ta hruź!
 To-ta wialika dusza!
 Budź zdarou, brat! Pomni nas!
 My Ciabie zmałku lubili,
 Daj Boh Tabie dobry czas!
 Krasujśia u sławi i sili!
 Brat Ramuald⁷! wybraś ty won
 Z torby pradziety pastaci:
 A Giet, Szyller, Kaldaron
 Pakażucca u naszym płaćci.
 Budź zdarou! Pryznajśia, brat,
 Ci mież prac Twaich snapami
 Homer zbudźau u świeży skład,

¹ Аляксандар Здановіч (1805–1868) – літаратуразнаўца, прафесар Віленскага шляхецкага інстытута. Р. Зямкевіч ідэнтыфікаваў “Аляксандра” як “Zdanowicz czy Przeździecki”.

² Відаць, гаворка пра кнігу: *Rys chronologiczno-historyczny państw nowożytnych od V wieku do dziś dnia ułożony przez Alexandra Zdanowicza*, Wilno 1853.

³ Відаць, гаворка пра кнігу *Szkic historii polskiej dla dzieci w dwóch kursach*, што выйшла ў Вільні ў 1859 г.

⁴ Адам Ганоры Кіркор (1818–1886) – публіцыст, выдавец.

⁵ Гаворка пра Віленскі музей старажытнасцяў, заснаваны ў 1855 г.

⁶ Р. Зямкевіч лічыў, што тут гаворка пра Вінцэнта Каратынскага. Насамрэч, маецца на ўвазе Вінцэнт Матушэвіч (1801–1862), удзельнік паўстання 1830–1831 гг., эмігрант (1831–1858), бацька Вінцэнта Матушэвіча (1847–?), удзельніка паўстання 1863 г.

⁷ Р. Зямкевіч лічыў, што тут гаворка пра Рамуальда Падбярэскага. Насамрэч, маецца на ўвазе Рамуальд Саковіч – настаўнік лацінскае мовы Віленскае гімназіі, падпісчык на *Пана Тадэвуша* ў перакладзе В. Дуніна-Марцінкевіча.

Nia trypnuć dla nas nazkami?
 Budź zdarowa Twaja żonka,
 Budź zdarowa Twaja matka!
 Bo jak rodnaja chacinka
 Wydałaś nam Wasza chatka.
 Brat Ludwik¹! Śpiawaj, śpiawaj,
 Na kraj rodny, na uwieś świet!
 Zamirać duszam nie daj!
 Niechaj ćwiacić rodny ćwiet!
Dambaroh² niechaj żywieć,
 Pakul my nie adżywiom,
Kus chleba³ niechaj pływieć,
 A my za nim papływiom.
 Budź zdarou, dusza czyścieńka,
Kasparawych⁴ daj nam sił.
 Ty, brat, jak nieba radzieńka,
 Darahi dla nas i mił.
 Waclau⁵ – maładziec braciutka!
 Z taboj niejак nam śmialej;
 Bo znaim – szto, brat, nia szotka –
 Siłu Twaich dum, nadziej.
 Budź zdarou! My użo paznali,
 Szto Ciabie światy pawiou
 Michał Anioł, kab u cali
 Pad Taboj szatan zarou.
 Wincuk Dudar⁶! Praudu hetu,
 Hledzia na Cia, ja paznau:
 Szto Ty b usio addau świetu,
 A niczoha b sam nie brau.
 Budź zdarou! Krapis, labiedzka,
 U swajej cichaj dume;
 Choć życieio czasam jak redźka,
 Miej szto druhoje na umie.
 Budź zdarou, Adward Naddźwiński⁷,
 Z swajej żonkaj! Rodny kraj,

¹ Уладзіслаў Сыракомля (Людвік Кандратовіч).

² Гавэнда У. Сыракомлі *Дабрародны Ян Дэмбарог* (*Urodzony Jan Dęboróg* 1852–1854).

³ Гавэнда У. Сыракомлі *Кус хлеба* (*Kęs chleba* 1855).

⁴ Гаворка пра героя драмы У. Сыракомлі *Каспар Карліньскі* (*Kasper Karliński: drammat historyczny we trzech aktach* 1858). Драма была пастаўленая ў Вільні ў студзені 1858 г.

⁵ Р. Зямкевіч лічыў, што тут гаворка пра “Malarza Wacława”. Насамрэч, маецца на ўвазе Вацлаў Пшы-быльскі (1828–1872) – публіцыст, прафесар Віленскага шляхецкага інстытута. У *Альбоме* А. Вярты-Дарэўскага пакінуў запіс пад псеўданімам Дзівак з-над Вілі.

⁶ Вінцэнт Каратынскі (1831–1891). Р. Зямкевіч лічыў, што тут гаворка пра В. Дуніна-Марцінкевіча. Аднак у кастрычніку 1858 г. яго не было ў Вільні. Свой запіс у *Альбом* Беларускай Дудур зробіць у Мінску 3 лістапада.

⁷ Крыптанім не раскрыты. Г. Кісялёў выказаў думку, што гэта Эдвард Гласка, паўстанец з аддзелаў Э. Вр-ажнеўскага і П. Чарвінскага, які загінуў у баі 22 снежня 1863 г. ля мястэчка Уцена.

Kab swaich, Wilenski i Minski,
 Pakachali, – pamahaj!
 Dziakuj Wam za dumny slowy,
 Za chleb, sol i za haŝcinu!
 Rodnieŋki, budźcie zdarowy,
 Daj Boh dobru Wam hadzinu.
 Mamert, Juluk, Anikiej¹!
 Za serca, za Wasz prywiew
 Dziakuju duszoz usiej!
 U Was chwalszu drobi niet.
 Lubiuc Was naszy i tam,
 Nad Dnieprom i nad Dźwinoj,
 Bo wiedajuć, jak Wy k nam
 I k świetu celaj duszoz.
 Hipalitka², braciec moj!
 Tamiza³ Ciabie manić
 I dzietkami i žanoj;
 A nam że z z Taboj nia być?
 Wiadzi, rodnieŋki, tak-siak
 Celu siamiejku siudy.
 Niauzo z marnia projduć tak
 Twai dla maci trudy?
 Dochtory⁴, budźcie zdarowy!
 Cielu Wy daicio sił,
 Dy jość u Was hetki slowy,
 Szto i z dusz ścierajuć pył.
 Budźcie zdarowy, bracieŋki!
 Pasi Boże Was pa wiek,
 Bo heta z przykład redzieŋki:
 Szto dochtor – to czaławiek.
 Budźcie zdarowy usi, bratcy!
 Wy nas k sercu prychinaja,
 Miłymi zrabili matecy...
 My płaczym, Was astaulaja.
 Och, trudna, kab ja za byu
 Taho, szto miez Was jak klin:
 Jon że książki mnie znasiu,
 Budź zdarou, brat Kinkulkin⁵!

¹ Браты Рэніеры: Мамерт (1814–?), Юлій (1833–?) і Аніцэт (1805–1877).

² Гіпаліт Пасербскі (1806–1895) – удзельнік паўстанняў 1830–1831 і 1863–1864 гг.

³ Пасля вяртання з сібірскайсылкі Г. Пасербскі пэўны час жыў у Лондане.

⁴ Маюцца на ўвазе ўдзельнік паўстання 1830–1831 гг., эмігрант, які вярнуўся ў 1856 г. і актыўна ўдзельнічаў у працы Віленскага медыцынскага таварыства, Аляксандар Карэва (1803–1874), а таксама нехта яшчэ іншы.

⁵ Шлёма (паводле К. Эстрайхера памёр у 1864 г.) ці Бэрка Кінкулькіны – віленскія кнігагандляры.

Ty, najświętsza Bożza Maci,
Szo mianie tak abahreła,
Tak na hresznaho dziciaci
Z Wostraj Bramy pahladziela;
Pakłon Tabie! Kiaruj nami!
Chwała Tabie! Daj hadzinku
U Białyniczach zlić ślazinku.
Maci nasza! Mać radnaja!
Daj da światoj swajej ruczki
Prytknuć hrudzi, szto stahnaja,
Tajuć, kanuć ad haruczki.
Pamahaj nam! Siamju biednu,
Jak pisklat, zbiary u kuczku
I hałouku usich za jednu
U światuju abwiń ruczku.

Tahdy z taho, z siaho kraja –
Budziem jak u adnej chaci
I, braciennikau żegnaja,
Nia budziem ciazka uzdyhaci.
„Jedź, jedź, braciutka Arcium!
Bo u hetym chwalszy niet:
Szo chto lubić rodny dom¹,
Taho lubić rodny świet!”

Czyj to hołas? Hety słowa
Waszy, bracieńki-litoucy.
Bo na szto nam huby mowa,
Hdzie czuwaci duszy słoucy.
Astawajcieś, dobry ludzi!
Ja Was usich na darołu
U książcy prycisnu k hrudzi.
Dziakuj Bohu! Dziakuj Bohu!

Wilno
27 października 1858 roku

Białoruska Duda

¹ Пачаткова: *kraj*.

Г і м н

Да абразу цудоўнай Маткі Боскай Бялыніцкай над Дняпром

Упершыню апублікаваны ў газеце “Ruch muzyczny” (1859, nr 49) у карэспандэнцыі А. Вярыгі-Дарэўскага ад 4 лістапада 1859 г. (нататка падпісана: Białoruska Duda). Аўтарства беларускага літаратара сцвердзіў Мацей Канапацкі. Ён жа надрукаваў фрагменты верша (гл.: *Арцём Дарэўскі-Вярыга*, “Ніва” 1962, № 45), цалкам – Г. Кісялёў у раздзеле *Арцём Вярыга-Дарэўскі. Карэспандэнцыі ў “Ruch muzyczny” [у:] Пачынальнікі: 3 гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст.*, Мінск 1977, с. 220–221. Друкуецца з захаваннем асаблівасцяў першай публікацыі.

Н у м н

Do obrazu Cudownej Matki Boskiej Białynickiej nad Dnieprem

Białynicka nasza maci!
My dzieciak Twaich hramada,
Molim: pamoż nam dychaci!
Trudnińka ż nam – a żyć nada!
Raztapyr światyje ruczki
Nad Dniaprom i nad Dźwinoju!
Stety¹ ż chatak biednych kuczki
Nabity Twajej siamjoju.
Razputaj Ty ścieżki naszymy!
My ż kamień u hrudźcach nosim;
My ż nia prosim sała, kaszy,
Tolki dołińki my prosim.
Zoryńka! Wocz Twaich siła
Niechaj ozaryć świat cały!
Ty ż baćkow naszymy lubiła,
Łubi ż nas – ich świat niaspietaj!
Matulaczka! Jak bywała,
I ciep[ie]r prytul nas hetak!
Silki ż użo nam nie stała;
Sounińka! Hłań że ż na dzieciak!

¹ Трэба, магчыма: *Heta*.

Д у м к а
Салдатка
(з камічнай оперы пад назвай *Грэх 4-ры – гнеў*)

Упершыню ў газеце “Ruch muzyczny” (1859, nr 49) у карэспандэнцыі А. Вярыгі-Дарэўскага разам з гімнам *Да абразу Цудоўнай Маткі Боскай Бялыніцкай над Дняпром*. Перадрукавана ў артыкуле М. Канапацкага ў газеце “Ніва” (1962), адкуль трапіў у хрэстаматыі па беларускай літаратуры. Друкуецца з захаваннем асаблівасцяў першай публікацыі.

D u m k a
S a ł d a t k a ,
(z komedyo-opery pod tytułem *Grzech 4ry hnieu*).

„Pływi, pływi ty! Dźwina siarabrysta,
Aż tam u sama Bałtyćkaja mora;
I przykacisia tam, gdzie dusza czysta
Majho Fiadoła prapadaić z hora.
Nie strasz jaho tam maimi łzazami,
Ni ab rabiatkach nie każy chudoha;
Sztó pa kusoczkach chadźu z siratami, –
Nie każy, reczka, a paciesz miłoha”.

Papłyła reczka, łzazinkaj blisnuuszzy,
Z rodnaj ziamielki, szepczyć bierahami;
Biedna sałdatka, dzietak abchinuuszzy,
Reczkinaj dumki słuchała z łzazami:
„Maja siastryca, sałdatka-sirotka!
Malisia Bohu i pierastań płakać:
I ja ż czyścieńka, rezwa i krasotka,
A i mnie sierca butarażyć szlakać.
Taho, szto хочysz, tabie nie dażycca,
Ni twaim dzietkam, siastryca siardziejczna,
Ni mnie u mora celaj nie pralicca;
Mnie płyści wieczna, tabie czakać wieczna”.

Biedna sałdatka duszy ablahczyła
Ba¹ z Dźwinoj śłozy horki rozdzielala;
Stela papłyca², jak i dauniey płyła,
Taja czekaić, jak dauniey czakała.

¹ Трэба, магчыма: *Da*.

² Трэба, магчыма: *Heta papłyła*.

Марку Сакалоўскаму і Аляксандру Хадэцкаму...

Верш занатаваны 18 снежня 1859 г. у Альбом М. Сакалоўскага падчас гастроляў у Магілёве гітарыста М. Сакалоўскага і піяніста А. Хадэцкага. Упершыню апублікаваны ў артыкуле С. Баркоўскага і А. Мальдзіса *Поэтическое наследие Артемия Вериги-Даревского*, "Советское славяноведение" 1972, № 2, с. 40. Друкуецца паводле рукапісу бібліятэкі Акадэміі Навук Літвы ім. Урублеўскіх (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, F. 21–720).

Markowi Sokołowskiemu i Aleksandrowi Chodeckiemu chlubie narodowej, ulubionym naszym artystom od Białorusinów

O drodzy bracia wieńczeni laurami
Siostr nadobniejszych, niż nasza ziemica!
Jakiemiż nam dziś uczcić Was darami,
Gdy bolą serca, a pali wstyd lica?
Od łona matki rzuceni daleko...
Zatrutym chlebem wciąż zdradnie karmieni:
Na odgłos życia – łyż tylko nam cieką –
I pień Cherubów słuchamy strwożeni.
I cóż Ci damy, bracio! nam tak droga? –
Weźcie choć łyż te z rodacznej miłości!
A może z Waszą melodią moc Boga,
I ten dar zleje na zaród przyszłości...
Przyjmcież je, bracia! wszak Waszemi tony
Przebudzon duch nasz, mknie, aż tam, do Ojca, –
Wszak ze krwi chrzczone i nasze zagony...
I my ż ofiary z ojczyzny Ogrojca¹.
Przyjmcież je, bracia! Ty z anielskim płaczem
Rzewnej gitary zlej co nosim w łonie!
Ty w drgnieniu bozkich klawiszów rodaczem,
Nieście nas siostrom: Litwie i Koronie...

d. 18 mca Grudnia 1859 r.
Mohilew nad Dnieprem.

Artemjusz Darewski Weryha.

¹ Інакш: Гефсіманія – сад ля Алейнай гары ў Іерусаліме, дзе Ісус і Ягоныя вучні маліліся ў ноч перад укрыжаваньнем Ісуса.

Вось гэты келіх у ваш гонар узнімаю...

Гэты верш не публікаваўся. Магчыма, напісаны ў тым самым часе, што і папярэдні, на аркушы паперы з манаграмай "MS". На адвароце – вершаваны *Адказ беларусам* А. Хадэцкага¹. Друкуецца паводле рукапісу бібліятэкі Акадэміі Навук Літвы ім. Урублеўскіх (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, F. 21–720).

Oto ten kielich na cześć waszą wznoszę...

Oto ten kielich na cześć waszą wznoszę
W imieniu wszystkich, co tu was uczcili
Dziękując w duszy za wszystkie rozkosze
Jakiescie sztuką waszą nam sprawili

Pomnijcie bracia w jakie kolwiek strony
Sława czy inna wiedzie was zachęta
Że kraj nadzwiński, wciąż żułciu poiony
Co mile Bogu, czci to i pamięta. –

Będziecie miłymi Ojcu na niebiosach
Graiąc tym piesci co cierpią w ukryciu
Co dbając tylko o ludzkosci losach
Swe życie w bratnim tylko życiu

Z Bogiem więc bracia! dzięki i żeganie
Składamy wam dziś mową ojców starą
Idźcie i głoscie światu zmartwychwstanie
Ty cudnym piano, ty cudną giałarą

Artemiusz

1

Odpowiedź Białorusinom

Choć świat dzisiejszy pozbawion już ducha
Choć wszystko zimno – bo materią żyje,
Jednak z piersi polaka zawsze płomień bucha
I serce iak nad Wisłą tak nad Dzwinią bije. –
Dzięki więc wam dzięki białoruskie syny,
Za waszą gościnność, za serce poczciwe
I za droga pamiętną, z waszej krainy
Wnoszę w raz Markiem wspomnienie tak tkliwe
Roztaimy się z sobą, lecz nie tracimy wiary
Że się kiedyś zobaczym o sobie usłyszym

.....
A tym czasem niech Marek dobędzie gitary
To wam ucztę dopowiemy struną i klawiszem.

Aleksander Chodecki.

Прыгожаму капялюшыку з Варшавы на памятку

Верш прысвечаны кабеце, што прыехала ў Віцебск з Варшавы, дзе пасля расстрэлаў вясною 1861 г. мірных дэманстрацый пашырылася традыцыя насіць жалобны строй. Фрагмент апублікаваны ў артыкуле С. Баркоўскага і А. Мальдзіса *Поэтическое наследие Артемия Вериги-Даревского*, "Советское славяноведение" 1972, № 2, с. 41. Друкуецца паводле рукапісу Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва (Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1135–4–391–2).

Ładnemu Kapelusikowi z Warszawy w upominku

Pokłon tobie, mój nadobny,
Kapelusiku żałobny!
Witamy cię, gościu miły
Z nad świeżej bratniej mogiły!
Smuć się, luby, a za braci
I Ruś Biała sercem płaci.
W cieniu twym oczki siostrzane
Jakieś rzewne, rozjgrane,
I swawolne, i płaczące,
I po polsku czarujące:
Błyszczą nadziei urokiem,
Jak gwiazdeczki pod obłokiem,
Po za którym słońce świeci,
Dla spłakanych p..... dzieci.
Świećcież gwiazdki, świećcie miłe,
Patrząc w matki swej mogiłę;
Świećcie wszystkim, co strudzeni,
Niepoznani i zelżeni,
A przebaczcie, gdy w Was czasem
I ja popatrzę nawiasem.

A. W.
w sierpniu 1861 r.
Witebsk

Гэй, дзесьці там, на ўкраінскім шляху...

Верш захаваўся ва *Успамінах* А. Вярыгі-Дарэўскага і быў упершыню надрукаваны ў біяграфічным нарысе *Edmund Różycki* Мар’яна Дубецкага¹. Разам з беларускім літаратарам на цяжкіх работах у Аляксандраўску і Усоллі было шмат удзельнікаў паўстання на Валыні, якія, відавочна, апавядалі пра падзеі, удзельнікамі якіх былі або пра якія чулі. Бясспрэчна, яны ганарыліся адной з самых бліскучых перамог над рэгулярным расійскім войскам у паўстанні 1863–1864 гг., якую атрымалі паўстанцы ў бітве каля вёскі Саліха. 26 мая 1863 года аддзел Эдмунда Ружыцкага (каля 260 паўстанцаў) рухаўся са Старога Канстанцінава ў кірунку Ямполья. Дарогу Э. Ружыцкаму заступіла царскае войска (тры роты пяхоты і 120 казакоў – разам больш за 750 жаўнераў). Здзейсніўшы ўдалы манеўр, начальнік паставіў свой аддзел у дзве шарэнгі і раптоўна ды хутка атакаваў. Кавалерыя, узброеная пікамі, пад градам куляў, знішчаючы праціўніка, праклала сабе дарогу праз расійскія калоны. Паўстанцы страцілі 22 асобы, а расійцы – больш за 350 (пераважна раненых). Гэты бой у хуткім часе міфалагізаваўся, стаўся прадметам гонару паўстанцаў-выгнаннікаў. М. Дубецкі называе твор А. Вярыгі-Дарэўскага “рыцарскім рапсодам”. Друкуецца паводле першапублікацыі: М. Dubiecki, *Edmund Różycki: Szkic biograficzny*, Kraków 1895, s. 82–85. Пераклад Яўгена Гарадніцкага падаецца паводле: *Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя*, Мінск 1998, с. 87–93.

Het, tam, po szlaku, gdzieś w Ukrainie

Het, tam, po szlaku, gdzieś w Ukrainie,
Pośpny zastęp rycerza,
Co mniej niż tysiąc liczy w drużynie,
Na Ruś Czerwoną już zmierza.
Wróg, ufny w siłę – tłumnie zastępy
Kazał wokoło tak sprawić,
By przez parowy, lasy i kępy
Wpaść nań, i żywcem dostawić.
Rycerz wie myśli wroga zażarte,
Umie przed wilkiem ślad zatrzeć
I tylko tam je rzuca niestarte
Skąd lepiej wroga dopatrzeć...
Znużeni marszem zwinęli szyki,
Obóz dokoła ścisnęli,
Trzymając w rękę strzelby i piki,
Snem twardym bracia zasnęli.
A powiek wodza sen nie zamyka,

Гэй, дзесьці там, па ўкраінскім шляху,
Атрад стамлены вандруе.
Ў бітвах згубіўшы многіх ваякаў,
Ў Чырвоную Русь кіруе.
А вораг люты свае атрады
Схаваў па ўсім наваколлі.
Магчыма, раптам з якой засады
Заржучь ягоныя коні.
Вадар чытае ворага мыслі,
Сляды стараецца сцерці,
Толькі там іх пакіне наўмысна,
Дзе недруга зможа ўсмерціць.
Стома воям шыхты паламала,
Нарэшце спачын прымелі.
Крылом крывавым сон іхні мара
Прыкрыла. Спяць касінеры.
Ды толькі камандзіра не зморыць

¹ Мар’ян Дубецкі (1838–1926) – вядомы гісторык Студзеньскага паўстання – называе А. Вярыгу-Дарэўскага “вершапісам польскім і беларускім”, які пакінуў “некалькі вершаваных фрагментаў пра паўстанне 1863 года ў сваіх *Успамінах*. Мы даведваемся таксама, што *Успаміны* паўстанца з Віцебшчыны пісаў пераважна ў 1865–1866 гг. пад час высылкі па этапах у Сібір, што браў актыўны ўдзел у культурным жыцці наддзвінскіх правінцый у сярэдзіне XIX ст., а таксама тое, што ён – перакладчык *Пана Тадэвуша* на беларускую мову, аўтар шматлікіх (wielu) беларускіх песняў.

Bo jego dusza wojacza,
 Bo jego serce nawskroś przenika
 Powinność wodza-tułacza.
 Nieraz objeżdża warty i słucha,
 Czy chrzęst i tentent ze szlaka
 Nie dójdzie jego ostrego ucha,
 Co słyszy nawet lot ptaka...
 Zaczęło świtać, z drogi od lasu,
 Coś się tam widzi wodzowi.
 „Wiario! Do szyku! – krzyknął. – Dość wczasu!”
 I wszyscy stoją gotowi.
 Bliżej i bliżej, ścieżką, to smugą,
 Jak bryła jaka żyjąca,
 Suną się ludzie; wódz patrzył długo,
 Oko ogniste, dłoń drżąca.
 A ten blask oczu, to ręki drżenie
 Dla piersi z których krew ciekła –
 Wołą niezłomną – na ich skinienie
 Pójdą do nieba i piekła.
 I jeszcze bliżej, już pod ostrogą
 Czuła rumaka drży skóra,
 Dobyty pałasz, i już, już nogą,
 Wódz ściśnie konia, i – hura!
 Wtem na twarz jego, piękną zapalem
 Jakiś chłód wionął od między:
 „To jacyś nasi, – rzekł, – o, poznałem,
 Więc do spoczynku koledzy”.
 I znowu z placu szyki wróciły
 Na miejsce swego wytchnienia,
 A oczy wodza lżą się zrosiły
 Na widok ofiar, cierpienia.
 To garstka naszych znużona drogą,
 W lichej odzieży i zbroi,
 I znać, że głodem zmęczona srogo,
 Cześć mu oddała – i stoi.
 Wyszedł naczelnny i rzekł do wodza:
 „My z Ciechońskiego szeregów,
 Dawno szukamy ciebie po drodze,
 Zalicz nas do swych kolegów...”
 Wódz ciężko westchnął, bo znać z oblicza
 Kto doznał losu oporu,
 I rzekł: „Bóg często siły użycza
 I tym, co słabi z pozor...”
 Łzy mu nabiegły – wtem wystrzał warty
 Zbudził ostrożność i trwogę;
 Spojrzał i widzi, że wróg zażarty
 Obóz wysuwa na drogę.
 Widać mu pilno, gdy swą piechotę
 Tłumnie na wozy rozsadził,
 Lecz pewno zmylon, kiedy hołotę
 Nie na bój prosto prowadził.

Гаючы сон на дасвецці.
 Між сонных вояў ходзіць празорам,
 Каб здая ворага змеціць.
 Не раз ён варту спраўджваў і слухаў,
 Ці хруст і тупат са шляху
 Не дасягнуць да чуткага вуха,
 Што чуе лёт нават птахаў...
 Світае ўжо. Сплываюць начніцы.
 Штосьці там згледзеў вадарча.
 “Зважай! Шыхтуйся! – крычыць. – Ачніся!”
 Тне ў грудзі хваляй гарачай.
 Бліжэй і бліжэй. Сцяной живою –
 Бачна ўжо – сунуцца людзі.
 У шыхт нязрушны пасталі воі.
 Няхай жа будзе, што будзе.
 Бляск адважны ў вачах ваяровых.
 На бойку чакаюць вокліч.
 Усе яны, як адзін, гатовы
 Аддаць дыханне за вольнасць.
 Бліжэй навала. І пад астрогай
 Скура дрыжыць у дрыгганта.
 Узняты палаш. А над дарогай
 Пыл, нібы пульхная вата.
 І тут раптоўна скупая ўсмешка
 Змякчыла строгія вусны.
 “Сябры! Няўжо мне мроіцца нешта?!”
 Гэта браты. Слава мужным!”
 Зноў вярнуліся людзі ад зброі
 Да перарванай папаскі.
 А камандзір аглядваў герояў,
 Збаўленых з Божае ласкі.
 Быў гэта гурт падбітых дарогай,
 Абдзёртых, засмяглых вояў,
 Што нейкім цудам выйшлі з аблогі,
 З адвечнай прагай да волі.
 Выйшаў старэйшы тут з іх наперад
 І рапартуе ён гэтак:
 “Падбіты мы, ды не збыта вера.
 Прымі нас, як бацька дзетак.
 Ціхонскі быў у нас камандзірам.
 Моц нашу вораг развевяў.
 Пойдзем з табой у шыхце адзіным
 Разам змагаць ліхадзеяў”.
 Дазорцы стрэл спыніў тут гаворку,
 Трывогу збудзіў у войска.
 Бачыць вадар: на дальнім пагорку
 Узніклі раптам павозкі.
 Прагне вораг барукацца з лёсам.
 Пільнасць даймае, калі ён
 Драбаў сваіх пасадзіў на калёсы,
 Быццам на градах каліе.

„Ot, chwała Bogu, jest i robota!”
 Wódz rozweselon zawoła:
 „Jeśli w was tedy szczera ochota
 Za kraj z moimi nieść czoła,
 Śpieszcie i znieście; tylko dam radę:
 Tak nagle trzeba nacierać,
 Żeby wróg tłumy nie złał w gromadę,
 Bo wówczas trzeba umierać...”
 „Że się wam uda, tak sobie tuszę,
 A więc, nie tracąc nic czasu,
 Choć głodni ciałem, wzmocnijcie duszę...
 Z Bogiem! i tnijcie od lasu!
 Dowiedźcie, żeście dzielni i śmiali,
 Że wódz wam słaby przewodził,
 Że łatwo wszędzie gromić Moskali,
 Gdzie nikt ze swoich nie szkodził...”
 „Jezus, Marya!” – i znikła wiara;
 W obozie wrogów zgiełk, wrzawa,
 Jakoby się krząta w nim Polska stara,
 Jakby pod Wiedniem to sprawa.
 Obóz, co liczył tysiąc bez mała,
 Wiara półsetką rozprasza;
 Część w pień wycina, i sama cała
 Wraca i tryumf ogłasza.
 Wódz ją ze swymi w szyku sprawionym
 Spotyka, wita, hołd daje;
 „O cześć! – zawoła, – wam niezwalczonym,
 Niech każdy z nami w rząd staje!..”
 I poszli razem... Niech kiedyś sława
 Nagrodzi tryumf dziś cichy!
 Wódz – to Różycki, a świetna sprawa
 Zaszła u wioski Salichy.

“Слава Богу, прыспела й работа!”
 Сказаў вадар рызыкаўна:
 “Калі ў вас ёсць шчырая ахвота
 Краю служыці да скону,
 Спяшайцеся ў бой. Толькі дам раду:
 Каб выйсьці з той калатнечы,
 І вораг ваш не мог дайсьці ладу,
 Імкліваць будзе дарэчы...”
 “Наперад, хлопцы! Хай будзе удача.
 Хвіліна важыць любая.
 Ваяка заўжды люцейшы нашча.
 Атака лепш лабавая.
 Пацвердзьце справай, што варты славы,
 Што змагчы маскаля вы гатовы,
 Камандзір хіба трапіў вам слабы,
 Каб злыдняў тых пабатыжыць...”
 “З Богам!” Вымкнулі воі наперад.
 У стане варожым распач.
 Чужынцы раптам трапілі ў нерат,
 Жывымі вырвацца хочуць.
 Да лесу, каб як уратавацца,
 Яны, што змогі, шыбуюць.
 Хоць больш іх разоў, можа, у дваццаць,
 Адбіцца нат не спрабуюць.
 Вадар герояў шчыра вітае
 І ганаруе за мужнасць:
 “Хай укрые вас слава святая,
 Наша ўзмацуеца дужасьць!..”
 Пайшлі пад песень вяцкіх зыкі
 Змагацца з агульным ліхам.
 Мужны вадар быў з роду Ружыцкіх,
 Бітва – ля вёскі Саліхі.

Бо шчасце, бо долю...

Чатырохрадкоўе захавалася ў памяці сваякоў. Апублікавана ў зборніку матэрыялаў па гісторыі роду Вярыга-Дарэўскіх, аўтарам якога быў унук брата А. Вярыгі-Дарэўскага прафесар Каўнаскага ўніверсітэта Антон Ігнацы Вярыга. Друкуецца паводле: А.І. Veryha, *Acta et chronica. I. Verugu – Weryhowie – Verugos*, Kaunas 1934, s. 58.

Bo szczascie, bo dolu

Bo szczascie, bo dolu
 Kali ż my zabaczem,
 Ne użo ż to my z horia
 Usio płaczem a płaczem.

Але чаму тых чатырох так хаваеш целы...

Верш (?) напісаны як водгук на расправу царызма над удзельнікамі Кругабайкальскага паўстання. Улады Усходняй Сібіры выкарысталі царскі маніфест ад 16.04.1866 г. (змяненне некаторым катэгорыям высланых пакарання напалову), каб накіраваць маладзейшых арыштантаў, якія знаходзіліся “на цяжкіх работах” у Аляксандраўску, на будаўніцтва Кругабайкальскай дарогі. Там выбухнула паўстанне, да якога ў чэрвені 1866 г. далучыліся многія знаёмыя А. Вярэгі-Дарэўскага. На чале паўстання стаялі Нарцыз Цэлінскі, Густаў Шарамовіч і Якуб Райнер. Цягам некалькіх дзён колькі сотняў кепска ўзброеных паўстанцаў мужна змагаліся з царскім войскам, але былі разгромлены, схоплены і прывезены ў Іркуцк на следства і суд. Усім удзельнікам паўстання павялічылі пакаранне, а чатырох асудзілі на расстрэл. Прысуд прывялі ў выкананне 15(27) лістапада 1866 г. за “якуцкаю рагаткаю” блізу Ангары. Відавочна, непасрэдна пасля падзей А. Вярэгі-Дарэўскі піша твор, фрагмент якога Міхал Янік змясціў у артыкуле *Wołyniacy na Syberji*, „Rocznik Wołyński” 1931, t. II, s. 307.

Lecz dla czegoż tych czterech tak ukrywasz ciała...

...Lecz dla czegoż tych czterech tak ukrywasz ciała,
Co tam dla ulubionej tyrana igraszki
Głupia gawiedź w stolicy twojej rozstrzelała?
Myślisz, że już zarywszy kadłuby i czaszki
Zaryłeś i myśl każdą, co z nich przeświecała,
Uczucia i ich dusze? Myślisz, że powstanie
Polaków na Syberji, gdyś grób ich zrównała,
W szeregu naszych powstań w historii nie stanie?
Że nikt świata nie powie, jak tu na wygnaniu,
W nędzy, głodzie, ucisku, zawsze czuję jedno?
Że nigdzie niema tamy ojczyzny kochaniu
Dla tych, przed których duchem fałsz i zbójcy bledną?
Nie marny spokój twarzy czterech męczenników,
Co u słupów znieść mając ostatnie męczarnie
Tchnęli miłość na braci-ludzi niewolników!
O, nie marny ten uśmiech wobec śmierci chłodu,
Co konając myśl sieje wolnego narodu!

З КАРЭСПАНДЭНЦЫ І ДЗЁННІКАЎ

Як сведчаць факты, А. Вярыга-Дарэўскі карэспандаваў са шмат якімі асобамі і шэрагам рэдакцый тагачасных перыядычных выданняў. У зборніку *Пачынальнікі...* (с. 214–243) надрукавана пяць лістоў літаратара ў варшаўскую газету “Ruch muzyczny”, напісаных ад лютага 1859 г. да снежня 1860 г., ліст да Уладзіслава Сыракомлі (кастрычнік 1857 г.) і дзесяць лістоў да Адама Кіркора (лістапад 1858 – кастрычнік 1862 г.). Вядома таксама, што А. Вярыга-Дарэўскаму пісалі лісты знаныя тагачасныя літаратары, выдаўцы, кнігагандляры (А. Валіцкі, А. Кажанёўскі, Ю. Сікорскі, Я. Грыгаровіч, Ф. Дмахоўскі, М. Аргельбранд і інш.), а гэта значыць, недзе ў архівах могуць захоўвацца і лісты да іх з Віцебска ці фальварка Стайкі.

Ліст да рэдактара газеты “Slowo”

Пра дачыненні А. Вярыгі-Дарэўскага з Э. Жалігоўскім было вядома даўно. Але – з розных прычын – матэрыялы, якія захоўваюцца ў Бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6977 IV: *Archiwum Hotelu Lambert: Edward Żeligowski: Papiery redakcji czasopisma „Slowo” (Petersburg i Paryż). Varia*, s. n. n.), да сённяшняга дня не былі ўведзены ў навуковы ўжытак. Ліст *Do Redaktora „Slowa”*, які захоўваецца ў архіве газеты, не падпісаны, але і без графічнай экспертызы відавочна: ён напісаны рукою А. Вярыгі-Дарэўскага. Не выклікае сумнення, што гэта першая версія апублікаванага ў 7 нумары газеты артыкула. Ліст мае шматлікія рэдактарскія (чырвоным і сінім алоўкамі) праўкі і выкрэсленні: “Slowo”¹ рыхтавала яго да публікацыі, але пазней дамовілася з аўтарам, што той падрыхтуе іншую версію, дастасоўваючыся да яе рэкамендацыі. Мы публікуем у перакладзе з польскае мовы першасны тэкст А. Вярыгі-Дарэўскага, не агаворваючы рэдактарскія заўвагі.

Да Рэдактара “Slowa”

Віцебск, 20 лістапада 1858 г.

Памагай, Божа, панскаму “Slowu”! Памагай яму, Божа! – гукаем мы, прасякнутыя ўдзячнасцю і палаючы братняю зычлівасцю дзеля яго мэтаў. Наш край, так доўга засмучаны абыякавасцю надвісянскіх “Slow”² (хоць ім не аднойчы даверліва нагадваў пра сябе), цешыцца ад радасці, што і яму знайшлося месца ў роднасных душах. Чэсьць вам, што гэтая ўбогая прыгажуня, наша Віцебская губерня, усё яшчэ ахопленая невымоўнаю журбою і няслушна адпіханая ад агульнага жыцця, нібы асуджаная на вечную смерць духа, – сёння узняла да неба заплаканыя вочы і яе сэрца б’ецца для вас, шануюныя супрацоўнікі “Slowa”. Нейкая надзея ажывіла яе, нейкае жаданне яе абуджае. Прасачыце за нашым жыццём, наладжвайце яго! З нявінным ўсё яшчэ сэрцам нашай зямліцы не

¹ Газета “Slowo” выдавалася Язафатам Агрызкам (1827–1890) у Пецярбурзе ў студзені-лютым 1859 г. Закрыта ўладамі за публікацыю ліста Ёахіма Лялевеля да Я. Агрызкі ў 15 нумары выдання.

² Гаворка пра варшаўскія, а магчыма, і віленскія, пазнаньскія ды львоўскія перыядычныя выданні.

будзе вам цяжка: бо гэтае сэрца гатовае, цёплае; яно доўгаю самотаю, доўгім засяроджаннем у самім сабе не збяднела, а набрыняла шчодрасцю. Памагай вам, Божа!

Да праяваў нашага жыцця майце ласку ставіцца паблажліва: мы яшчэ не маем спрыту, каб узбагачаць айчынную мову лацінізмамі ці галіцызмамі; мы, старыя прыхільнікі сваіх прабацькоўскіх граматык, не можам аддаць прозвішчы мове, якая не змяняецца. Нам так цяжка забыць, што Міцкевіч у *Конрадзе Валенродзе* кажа “Кей-стутуўна”, а не “панна Кейстут”; што ў *Пане Тадэвушы*, заканчваючы радок на “Ендыкаві”, ён пераносіць на пачатак наступнага радка “чоўна”¹, нібы прадчуваючы будучую легкадумнасць. Нам, шчыра прызнаюся, хоць мы і грашым макаранізмамі, нават гэтыя цудоўныя – “інтэлігенцыя”, “эмансіпацыя”, “інтэлектуальнасць” і “традыцыі”, а нават самі “ганарары”, гэтак пажаданыя ды спакуслівыя і нам патрэбныя, – як костка ў горле, як крыўда на нацыянальным сумленні. Дык як жа з-за гэтага мы хвалюемся, прыходзячы да “*Ślowa*”, якога яшчэ не ведаем! Адзіная наша надзея – Ласка Божая; апора нашая – Вы, шануўныя супрацоўнікі “*Ślowa*”, што не хаваліся ад нас з нацыянальным сваім сэрцам. Маем надзею, што не будзеце абвінавачваць нас за няўменне ўпрыгожваць айчынную мову, гэтую шляхетную, вечна маладую матрону², красою, схопленую дзесьці на чужыне, за агіднасць перамены яе ў каетку без захавання радзімай годнасці, хоць і поўнае надзвычайнае лёгкасці. Без ладу і абранага шляху будзем апавядаць вам пра наш край, бо не ўмеем інакш. Можа, жадаючы раскажваць пра яго жыццё, раскажам пра смерць. Узірайцеся, шукайце, а Бог вам дапаможа.

Горад Віцебск, сталіца нашае губерні, – гэта прыгожая дзяўчына ў вачах кожнага, хто ехаў праз яго. Яна пасярэдзіне падпаясаная стужкаю Дзвіны, а лона чароўна абвіваюць звліны Віцьбы і раскошныя жвіровыя берагі. Галоўку аздабляюць свежыя букеты садоў і бульвараў, што на пагорках, на прыгожых раўнінах ля Дзвіны і Віцьбы расцілаюцца і зелянеюць. Уся ў марах і задуменні, нейкая закаханая, па-ранейшаму дыхае надзеяй, прагне шчырага прызнання, сястрынскай любові ад Віслы, Віліі, Дняпра і Нявы. Чароўна прысаромленая, што ейныя сёстры, хоць яна столькі раз і прасілася на святы, не прынялі яе, не адчувае крыўды, кахае, чакае хвіліны, калі б ёй жаль свой выказаць і выплакацца дзеля супакаення нявіннага сэрца, калі б ёй з жалем і любоўю сказаць: кахала вас, а вы пагарджалі мною, тулілася да вас, а вы адпіхвалі мяне, шукала парады вашай, а вы маўчаннем плацілі за маю дзіцячую шчырасць і не хацелі ведаць пра боль вашае роднае! Табе, даступнае “*Ślowo*”, казаць так няма прычыны, дык яна ўпершыню з братамі пагаворыць.

Ёсць у нас тры каталіцкія касцёлы³, гімназія⁴, вучылішча павятовае, узаемнага навучання (Ланкастра)⁵ і некалькі канвіктаў для выхавання асоб жаночага полу, паміж

¹ Маецца на ўвазе страфа з трэцяе кнігі *Пана Тадэвуша*:

Domowemu to ptastwu taki ochmistszyni
Wymyśliła ogródek: sławna gospodyni,
Zwała się Kokosznicka, z domu Jendykowiczówna;
jej wynalazek epokę stanowi
W domowym gospodarstwie; dziś powszechnie znany,
Lecz w owych czasach jeszcze za nowość podany.

² Матронамі (лат. *matrona*, ад *mater* – маці) у Рыме называлі вольнанароджаную кабету, якая была ў законным шлюбе. У шырокім сэнсе – маці, шануўная жанчына.

³ Касцёл св. Антонія (пробашч Юлій Васількоўскі); Дамініканскі касцёл на Замкавай вуліцы; касцёл св. Барбары (пробашч Юлій Гайжэўскі).

⁴ Знаходзілася на Саборнай вуліцы. Дырэктар – Сцяпан Краснавумаў.

⁵ Ланкастэрскім было г. зв. прыходскае вучылішча.

якім вылучаецца канвікт п. Кошкі¹. Ёсць і ўзорная жаночая школа (пансион образцовый)². Ёсць усе судовыя ўстановы³, звычайныя ў губернскім горадзе, шпіталі і прытулкі⁴, і ўсе яны размешчаны ў добрых камяніцах, якіх нямала ў нашым Віцебску, ці ў драўляных, па-гаспадарску дагледжаных дамах⁵. Мы маем адну публічную невялікую кнігарню з чытальняю, якую адкрыў віленскі жыдок⁶, бо Вольф ужо выехаў⁷, і тры цукерні. Мы маем некалькі кнігазбораў, якія ў нас называюцца сяброўскімі, у якіх шмат класічных твораў; імі могуць карыстаюцца ўсе: на вельмі добрых умовах багацейшыя і бясплатна тыя, хто цяжка працуе на кавалак хлеба. Апроч гэтых вядомых нямала тут айчынных дамоў, абуджаных да жыцця⁸; яны маюць хатнія бібліятэчкі, і таксама ахвотна дзяляцца імі, бо мець кніжкі і даваць іх чытаць – гэта ў нас становіцца азартам; не забыцца б нам толькі, што і тыя, хто раздае, самі чытаць павінны. Мы маем колькі сапраўды заслужаных у гэтым сэнсе асобаў, пра якіх не забудзем распавесці больш падрабязна ў свой час, каб па прыкладзе іншых выказаць нашу ўдзячнасць і любоў гэтым самаахвярным. Ці ж справядлівы будзе край, які забудзе пра таго, хто адрываючы ад амаль галоднага рота кавалак хлеба, купляе кніжкі (а яны такія дарагія!) і без увагі на тое, што гэтае адзінае ягонае багацце, набытае так цяжка, часта бачыць пірог, які едзе як на лапаце ў печ, чарнільніцу ці нажнічкі модніцы або швачкі, аднак пазычае іх кожнаму і часта згубу цяжкі пераносіць, як і нелітасцівае абыходжанне або забруджанне; ён пакрывае латае тыя дзюркі ўлюбёнага кнігазбору і далей у імя Богае робіць сваё, нягледзячы на кепскі заробак або даход з убогага кавалку зямлі. Таму распаўсюджанае ў нас чытанне; і без перабольшання можна сказаць, што пра кніжкі знаць не хочуць хіба толькі ліхвяры (бо і дзе яны імі цікавіцца?), якіх з-за нашай галоты няшмат, запляснелыя службісты, што ніколі не глядзяць на неба (калі ёсць у нас такія), і салонныя львы, якіх, дзякуй Богу, у нас ані на лякарства, як здаецца. Пашану і ўдзячнасць да тых, хто працуе ў вінаградніку божым, большасць нашых умее шчыра выяўляць: гэта бачна па замілаванню да Крэмераў⁹, Ходзькаў,

¹ У Віцебску ў той час былі: *Частны жанскі чатырхкласны пансион* Алены Кошкі (Кашко), *Казённая школа для пераходнага адукацыі бедных дзяўчыц* (наглядчыца Мар'я Маеўская), *Частная школа* Разалі Сакалоўскай, *Частная школа* Мар'і Мацкевіч (Сяніцкай).

² Маецца на ўвазе *Образцовый пансион благородных дзяўчыц* Веры фон Крузе на вуліцы Афіцэрскай у доме Слепця.

³ Г. зн.: Палата цывільнага суда, Палата крымінальнага суда, Павятовы суд, Земскі суд, Сіроцкі суд, Славесны суд.

⁴ У Віцебскай губерні было 14 шпіталяў на 361 ложка і 3 прытулкі (багадзельні) на 100 месцаў.

⁵ У Віцебску напрыканцы 1850-х гг. было 633 мураваныя будынкi і 3020 драўляных. У іх жылі 1358 шляхціцы, 223 духоўныя асобы, 8850 мяшчан, 1500 вайскоўцаў, 500 асоб розных станаў. Апрача таго ў горадзе было 40 (?) праваслаўных цэркваў, 1 пратэстанцкі збор, 1 сінагога, 6 жыдоўскіх малельняў, 1 праваслаўнае духоўнае вучылішча, 2 жыдоўскія мужчынскія школы, 1 жыдоўская жаночая школа, 2 гатэлі, 3 тракціры, 10 сталовак (харчэўняў), 428 лавак.

⁶ Маецца на ўвазе кнігарня Льва Мендэльсона, адкрытая 1 жніўня 1857 г. у доме Вайцахоўскага на Смаленскай вуліцы (сёння вул. Леніна, 33). Кніжны фонд налічваў каля 900 асобнікаў. Пастаянных чытачоў было ўсяго дзесяць, а плата за карыстанне вагалася ад 50 кап. да аднаго рубля ў месяц. У лісце да А. Кіркора (рэдакцыі “*Kurjera Wileńskiego*”) ад 23 снежня 1859 г. А. Вярэга-Дарэўскі правільна называе прозвішча ўладальніка кнігарні, а вось у “Памятній кніжцы Вітэбскай губерні” на 1861 г. яго перакручана на “Леў Малдасовіч”.

⁷ Гаворка пра кнігарню Маўрыцыя Вольфа (1825–1883), вядомага выдаўца і кнігагандляра.

⁸ Аўтар мае на ўвазе віцэблян-патрыётаў.

⁹ Гаворка пра Юзафа Крэмера (1806–1875), філосафа, гісторыка мастацтва, псіхалага. У шырокім значэнні – навукоўцаў.

Крашэўскіх¹ і ўсіх нашых майстроў, якое выказваюць часта з такім сардэчным запалам, што аж душа радуецца. Прыкра толькі, што палучэння сэрцаў у нас, Бог ведае чаму, амаль не існуе; сумленна давяраючы іншым, мы нейкія недаверлівыя да сваіх. І таму кожны асобна нешта робіць, марыць і ратунку сярод пастаянных прыкрасцяў па-свойму шукае; кожны ў сябе ў доме, ці ён мае сям'ю, ці адзінокі, цешыцца жыццём на асобнасці, стараецца, цішком далоні да бязмежнага шчасця выцягвае, а паўсюдна пачуеш пры клопатах: вера, надзея і любоў, а рэдка спаткаеш дом, які не жадае мажлівага хрысціянскага спакою. Я не кажу пра сем'і няшчасныя, несфармаваныя, засмучаныя, бо такіх менш, бо сіла зла не пераможа нашу Русь, але калі дакранаюся лепшага боку нашага жыцця, – не называю раем Віцебскую губерню і яе сталіцу, дзе людзі хоць ад нашых братоў, што жывуць у іншых месцах, не лепшыя, аднак і не надта горшыя і любові тых, бясспрэчна, годныя, бо нават і дастаткова пабожныя. Бачачы, як на святой імшы, сёння *ранняя*, а некалі *прымарыяй*² званаю, што звычайна а шостаі гадзіне правяць, моляцца нашыя, дык, папраўдзе, радуецца сэрца. Рамеснік, бедны пачцівы чыноўнік, маці з часта нявыспанымі дзеткамі і дачка з нядбала прычасанаю галоўкаю ды нямытым тварыкам, бо ёй пільней было пра святую імшу – то кленчаць, то крыжам ляжаць, то, сеўшы, з кніжкі старанна моляцца, а ўсе – нібы чымсьці заклапочаныя – прыбеглі паскардзіцца ўкрыжаванаму Збаўцу пра свае болесці, прыбеглі, каб прытуліць праз вусны душу да параненых ступняў, бо ёй дыхаць цяжка, бо – блізкая падзення, у барацьбе са злом – упасці б магла. Нават і на мшы больш позняй можна было б сэрца пацешыць відам тых, хто моліцца, абы толькі мець у сабе добры запас паблажлівасці і абыякавасці да тых дагледжаных тварыкаў, да упрыгожаных кудзеркамі галовак, да ўдаванай шчырасці і г. д. і г. д. І яшчэ: не гневацца на крыналіны³. Праўда! Некалькі слоў пра крыналіны, бо пра іх столькі пішуць газеты. А мы не такія самыя, ці што? А нашы дзявухі не маюць густу? Дык пра крыналіны, бо тады гэта не будзе карэспандэнцыя.

Цяжка мне гаварыць пра крыналіны тонам, якім пра іх раней казалі. Даруйце! Слабасць і квіта. Даostatкова, што я б аніводнай, як там у Варшаве, не падводзіў аж пад дзеянне закону, які карае тых, хто не там, дзе належыць раскладае пакункі; нават калі б яна была прычынаю разбіцця ўсіх бутэлекчак вулічнаму гандляру (па-нашаму: шкалікаў у кабаку), нейкаму бедачыне, які цягае іх поўным карабам; хоць бы нават раздулася да такога аб'ёму і цвёрдасці, што аб яе разбіліся ўсе кабакі, што дай Божа, бо ў нас іх такое мноства. А прыгаварыць да грашовага штрафу, як там дзесьці адважылася нямецкая ці нейкая іншая практычнасць, – о! не меў бы я моцы: бо ўсе і нават самыя раздутыя крыналіны трапілі ў маё цеснае сэрца, і вось якім чынам.

За некалькі дзесяткаў вёрст ад Віцебска ў доме пачцівым і з узорнаю гаспадаркаю я сустракаю цудоўную крыналінку. Вочы, бровы, вусны, стан – усё гарманічнае, усё прыгожае (эстэтычнае), самая рэальная частка ўцелесненага баства. Гляджу – больш за дзясятка ключыкаў на пасе на жалезным абручыку; паміж ключыкамі – ключы і ключышчы, аж угінаецца тонкая раслінка, гэтакія яны цяжкія і дэмакратычныя, аж

¹ Маюцца на ўвазе паэты і пісьменнікі.

² *Primaia missa* (лат.) – адна з першых (імша).

³ Шырокая ніжняя спадніца, расцягнутая сталёвымі кольцамі (ці фішбінам), якую апраналі пад сукенку, што формай становілася падобнай на звон. Крыналінай таксама называлі і сукенку.

шкада. Пытаюся ў служанкі: “Што азначаюць тыя ключы, што так пакорліва ўчапіліся ў сэрца твае паненкі?” – “Гэта ад павідла, ад кніжак, ад аптэчкі, дзе лекі для сялян, бо паненка ходзіць па вёсках і там хворых лечыць, а смутных пацяшае, ад лядоўні”. – “Лухту вярзеш, мая каханая, у крыналіне ў лядоўню?” – “Так! І ад аборы, і ад сырніцы, і ад птушніка, і ад вяндлярні”. – “Лухту вярзеш, даражэнькая!” – “Не вярзу лухты; у нас заўтра дажынкi, застанься, пан, і паглядзі”. Застаўся я на дажынкi. Збіраецца люд, крыналінка то туды, то сюды, як перапёлачка, падляціць, зашалаціць – і з’явілася мноства бутэлек з гарэлкаю на сталe, пакрытым белым, чыстым абрусам, які пад хлебам і сырамі ўгінаўся, а крыналінка стаяла задуменная, чакаючы гасцей. Колькі было выразу на тым сардэчным і па-шляхетнаму ганарыстым твары, які быў так летуценна цудоўны, так цудоўны, што аж выказаць не магу. Гэта не рамантычная асоба пры вярчэрнім майскім спевае салаўя, які звiніць ля ручаю ў лагчыне сярод зялёнага гушчару ў нашых Лукішках¹; гэта не задумлівае, удасканаленая мастацтвам Захаду, калі трэба злавiць у сіло першага самага багатага і самага прыгожага маладога лорда; гэта не набытак цывiлізаванай залётнасці вялікіх гарадоў; гэта парыў нявіннага сэрца, якое жыве з бедным нашым людам; гэта выяўленне чыстага хрысціянскага поклічу душы, якая хацела б за шчасце люду пайсці на крыж, абы наблізіць да яго неба, што за свае ці чужыя правiны перад тым людам прагне пакутаваць ад роўнае да ўсіх любові. Гэта хвiліна прыпадабнення да Бога, хвiліна прыпадабнення да анёлаў, хвiліна Божае ласкі і натхнення. А што гэта яшчэ за выява, калі крыналінка стаіць у вянку, сплеченым з жыта і рукою сялянкі на яе кудзеркі ўскладзеным, а залатыя каласы цалуюць яе чорныя анельскія вочкі, а дзве чыстыя слязы дзякуюць каласам за любоў. Папраўдзе, характэра гэта непараўнальнае, невыказальнае². Гэткага характэра зычу вам усім, сёстры мае русiнкі! А гэта так лёгка: бо трэба толькі клапаціцца пра тых, хто пакутуе, чытаць і Богу служыць, толькі самаахвярна дапамагаць нямоглым і хворым, дык і бедных менш будзе.

Дзякуй Богу ў нас іх ужо значна менш. Каля касцельных дзвярэй і дамкоў, якія прывучылі добрымі ўчынкамі да сябе нэндзу, яны тлумна збіраюцца. Я сказаў дамкоў, нібы ў дамах большых няма пашаны да пакутаў. Ёсць! І смела паўтараю: ёсць! Бяда з тым пашанаваннем прыватнасці кожнага, бо і праўда: не было б шкоды грамадзе, каб адкрыць левай руцэ тое, што дае правая. Я якраз вырашыў: высачыўшы, хто ў нас на Афіцэрскай вуліцы надзяляе а шостаі раніцы ля аднаго вялікага дому большую колькасць, чым дзе ў іншым месцы сабраных убогіх, паведамлю пра яго публічна. А высачу, хоць, кажуць, тая шляхетная асоба затуляецца ў плашч, калі ўсе яшчэ ў шлафроках, бо толькі шостая гадзіна, а гэта рана для горада. Нават высачу, хто тая прыгожая маладая кабета, якая ў хвiліны надзялення ўбогіх з лагоднасцю анёла-вартаўніка трымаецца за той плашч. А пакуль мне гэта ўдасца, яшчэ адну рысу нашага жыцця акрэслію.

¹ Маёнтак ля Дзвіны пад Віцебскам. Належаў у XVII ст. віцебскаму ваяводзе Антону Храпавіцкаму, пазней – Косавым.

² “І не дзіўна, бо крыналінка *Dwa światy*, *Dziwadła* ці *Niewiastę* п. Веляглоўскага і г. д. зразумела гэтак добра, палюбіла і падмацавалася імі, што дай Божа кожнаму” (заўвага А. Вярыгі-Дарэўскага). Гаворка пра аповесці *Dwa światy* (1856), *Dziwadła* (1853) Ю.І. Крашэўскага (1812–1887) і *Niewiasta* (1855) Валеры Веляглоўскага (1805–1865), а таксама іншыя (*Obrazki z obyczajów ludu wiejskiego*) тэксты, якія выдавала Кнігарня і выдавецтва твораў каталіцкіх, навуковых і сельскагаспадарчых у Кракаве ў 1855–1858 гг.

Ужо год або і больш мы маем сталую рэсурсу, забяспечаную практычна абдуманымі грашовымі паступленнямі¹. Пры ёй – цудоўны кухар у буфэце п. Брозі, цудоўныя віна і сякое-такое жыццё, бо нават падтрымліваецца “Czasem Krakowskim” і “Biblioteka Warszawska”², якія пастаянна выпісваюцца ў рэсурсу. Маём і дом тэатральны, які вельмі рэдка ажывае спевам вандроўнае спявачкі, ці іграю сабранае з астаткаў даўніх калектываў акцёрскае трупы, ці фокусамі нейкага мага. Прыкра глядзець на гэты стары труп, у сэрцы якога хоць і тлее часам нейкая іскрынка, як кажуць, жыцця, але ён усё роўна мёртвы, усё роўна бледны, цёмны і халодны. Тая іскрынка жыцця курчыцца ў ім, смяецца, плача, высільваецца, а ён нейкі заледзянелы, нібы ні на што нам не патрэбны. Шкода! Не мае наш тэатр сродкаў і апекі, а мог бы ён служыць нам. Уласна цяпер стараецца яго ажывіць прыбылы з невялікай трупаю п. Лютомскі³. Далі нам учора *Прыёмнае спатканне і Наталку Палтаўку*⁴. Нас парадавалі намаганні актораў і нават досыць прыстойная ігра п. Лютомскае у ролі жонкі доктара ў камедыіцы і яе натуральнасць у ролі Наталкі. Што да іншых, дык мы б хацелі, каб яны зразумелі нашу публіку і трактавалі яе больш дасціпнымі жартамі, калі ўжо нельга стрымацца ад спакусы дадаваць сваё. На іншыя недахопы мы глядзім з зычлівай паблажлівасцю і жадаем, каб гэты труп, наш тэатр, так ці іначай ажыў, бо і пасля тых п’есах ён застаўся трупам, хоць пратэктыйнага розгаласу было аж занадта. Швейцарац п. Брозі ўтрымлівае ў нас прыстойны тракцір, без якога, магчыма, і тоўстыя насігрошы не мелі б вялікага пуза. Бо да гаркухняў⁵, якіх у нас ёсць некалькі прыстойных, ходзяць людзі без прэтэнзій ці філосафы, альбо люд, які не мае грошай, а разлічваецца “заўтрамі”. Пачцівыя гэтыя гаркухні! Адна з іх, якую ўтрымлівае адна з самых убогіх кабет, корміць усіх, хто гроша не мае, годная найвялікшае пашаны. І калі, дасць Бог, мы пазбудземся фальшывага сораму публічна ўшаноўваць робленыя патаемна вялікія дабрачыннасці ды яшчэ ў патаемнасці беднай, закопчанай, як у гаркухні, пра якую я гавару, дык задрыжыць Віцебск ад голасу бедных чыноўнікаў, танцамайстраў, якія страцілі ўрокі, актораў, ад крыку прайграных да ніткі карцёжнікаў і іншых, пакрыўджаных лёсам: “Няхай жыве Алёна!”. І папраўдзе, гэта будзе сумленна з боку накормленых, бо няўдзячнасць – гэта брыдкавая пляма; бо не адкрываць золата ў попеле, калі яно блішчыць, – гэта непрактычна і, хто ведае, ці гэта не святатацтва, нават з увагі на маральнасць грамадства. Ёсць у нас і невялікая друкарня, якую перанёс з Дынабургу п. Нейман⁶, апрача звычайнай, якую ўтрымліваюць губернскія ўлады. Сорамна, дзякуй Богу, стала самому, што яе ў гэтым лісце паставіў адразу пасля гаркухні, і што горш, – нават

¹ Таварыскі клуб. Тут маецца на ўвазе г. зв. Віцебскі шляхецкі сход (Витебское благородное собрание), адкрытае 16 верасня 1857 г. у доме купца Шмерлінга на Падвінскай вуліцы (з 1860 г. у доме купца Мінца на Смаленскай вуліцы). Паводле Статута магло мець не больш за 150 сяброў (у 1859 г. – 142). Ладзіла танцавальныя вечары (балі). Плата для сяброў – 10 руб. у год. Часовымі гасцямі маглі быць усе (апрача мяшчан і мясцовых чыноўнікаў); плата за ўваход для іх складала: на звычайны вечар – 50 кап., на танцавальны – 1 руб., для дам – бясплатна.

² Маецца на ўвазе штотдзённая газета “Czas”, якая выходзіла ў Кракаве ў 1848–1934 гг. і часопіс “Biblioteka Warszawska” (1841–1914), які ў 1850–1879 гг. рэдагаваў Казімір Уладзіслаў Вуйціцкі (1807–1879).

³ У лісце да Адама Кіркора ад 23.01.1859 г. А. Вярыга-Дарэўскі піша, што Юзаф Лютомскі два месяцы ўзначальвае віцебскі тэатр.

⁴ П’есе *Наталка Палтаўка* Іван Катлярэўскі (1769–1838) напісаў у 1819 г.

⁵ Garküche (ням.) – сталойка.

⁶ Гаворка пра Зеліка ці Хаіма Неймана (апошні ў 1870-я гг. меў друкарню ў Гатчыне).

ніжэй за гаркухню. Але чаму ж не быць мне цалкам шчырым? Навошта мне хаваць гэтую нашу практычнасць, гэткую, зрэшты, натуральную, што патрэбы цела і цяжкая нэндза гэтак у нас распаўсюджаныя, што даводзяць нас часам да забыцця пра духоўнасць. Нарэшце, дзякуючы п. Нейману за зробленую нашаму гораду паслугу, бо судам ягонае друкарні ўжо дастаткова, дык не хаваем нашага ўражання, што пры адведзінах яго майстэрні мы адчулі сябе нібы ў закопчанай гаркухні. Даў бы Бог, каб прапановы п. Неймана ў справе суполкі, якія ён рабіў некаторым нашым суайчыннікам, трапілі ў якую душу, цяжарнаю кішэняю. Бо сёння цешымся толькі самою шылдаю. Не трацім, аднак, надзеі, бо і Кракаў не адразу пабудавуся.

Лісты да Эдварда Жалігоўскага

У Бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве (Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n.) захоўваюцца два лісты А. Вярэгі-Дарэўскага да Э. Жалігоўскага. Друкуюцца ў перакладзе з польскае мовы.

№ 1

Віцебск, 28 лістапада 1858 г.

Сардэчна дзякую Табе, дарагі наш Эдвард, за колькі цёплых слоў, за шчырага Браніслава¹. Я пісаў Табе з Вільні, а цяпер спяшаюся даслаць карэспандэнцыю ў “*Słowo*”² і пару вершыкаў на спробу. Ведаю, што ў гэтай справе не стрымаюць Цябе аніякія прыхільнасці: давай парады, крэслі, кідай у печ – усё гэта будзе для мяне дарагім, братэрскім і жыццядайным.

За білеты, пакінутыя ў мяне, якіх, як пісаў, 5 раздаў, маю ў касе 34 руб. ср.³ Маю надзею атрымаць доўг і яшчэ ўкласці, бо пасля вяртання з Вільні заняты надзвычайна, – і адразу вышлю, як толькі Ты паведаміш мне, што дазволіце працаваць з Вамі ці інакш. Калі, аднак, стануся годным “*Słowa*”, дык з сабраных пакіну сабе, як мы дамовіліся. Леў Сулістроўскі⁴ чынна з падпіскаю справіўся, пэўна, ведаеш пра гэта. Не хва-рэй Ты нам, дарагі Эдвард. Нам жа жыць хочацца, а стымул да нашага жыцця ў Табе такі магутны, нам жа так міла мець Цябе вечным даўжніком. Не адымаю ў Цябе часу доўгаю пісанінаю, і сам спяшаюся да працы іншай, абавязковай. Твой Арцём...

[P. S.] Ці не дапаможаш выпадкам у справе кс. базыльяніна Кірылы Летаўта⁵, якога цяпер трымаюць пры Смаленскай парафіі? Рэніер Мамерт выйграў яму нейкую справу пра фальварачак, ды вось не дазваляюць яму жыць, дзе хоча. Клапоціцца ён пра гэта з дапамогай добрых людзей, здаецца, у Сінодзе ці дзесьці ў іншым месцы. Які ж цудоўны Браніслаў Люткевіч! Дзякую за яго Табе і акалічнасцям.

Падпісаліся на “*Słowo*”:

Жаба Юзаф, сын Юзафа, на год, № 1271, высылаць ў Віцебск.

¹ Відаць, Э. Жалігоўскі пад час побыту ў Віцебску ў жніўні 1858 г. (ці нейкім іншым чынам) пазнаёміў А. Вярэгу-Дарэўскага з Браніславам Люткевічам (нар. каля 1824 – ?) – удзельнікам патрыятычнага руху 1840–1860-х гг., які пакінуў свой запіс (23.01.1859 г.) у *Альбоме*, а таксама сфатаграфаваньне з групай віцяблян у 1860 г.

² Відаць, гаворка пра ліст *Do Redaktora „Słowa”* (гл. папярэдні дакумент).

³ Гаворка пра падпіску на газету “*Słowo*”.

⁴ Леан Сулістроўскі быў уладальнікам маёнтка Камень у Дрысенскім павеце. Пасля заканчэння са ступенню кандыдата прыродазнаўства Кіеўскага ўніверсітэта жыў у Дзісне, браў актыўны ўдзел культурным жыццём Віцебшчыны і патрыятычным руху.

⁵ Пасля скасавання Уніі шмат якіх святароў і манахаў-базыльян улады саслалі ў праваслаўныя манастыры цэнтральнае Расіі.

Шостак Юзаф, сын Палікарпа, № 1272, у мястэчка Сенна (Сянно. – М.Х.) Магілёўскай губ.

Цеханоўскі Алекс, сын Фелікса, № 1273, у Віцебск.

Біруля Андрэй, сын Сімпліцыяна¹, № 1274, у Віцебск.

Стафаноўскі Канстанты, сын Адама, № 1280, Віцебс. губ, Лепельскі пав. у мястэчка Камень.

За гэтых паручуся і папрашу дасылаць.

Брат мой Шыман нагадвае пра сябе, напрошваецца на братэрскую міласць і абдымае Цябе. Францішак Корбут дзякуе і давяраецца Вашай апецы.

№ 2

Віцебск, 12 студзеня 1859 г.

Дарагі наш Эдвард!

На “Slowo” яшчэ адзін білет прадаў – Юліушу Багартоўскаму з Віцебска². Дык увесь збор за шэсць білетаў – 102 руб. ср. Адымаю 50 руб. ср. для сябе, в 52 адсылаю. Першы нумар, прысланы Браніславу, а іншыя, здаецца, яшчэ не маюць, Віцебск прывітаў з цікавасцю і захапленнем незвычайным: фармат, шрыфт, структура і дух усім да душы. Дай Бог, каб запалілася сімпатыя, ужо пачутая.

Сялянскі камітэт³ ужо ў нас закончыў працу, у гэтыя дні адсылае паводле парадку свае матэрыялы. З-за Інфлянтаў, якія жывуць паводле іншых законаў, чым Белая Русь, бо і суседняе княства⁴ сваёю адміністрацыяй значна на іх паўплывала, – у аніводным раздзеле (главе), няма ў нас аднасіці думкі; з гэтай прычыны дэпутаты ад пачатку былі падзеленыя на два лагеры, а напрыканцы на тры разбіліся, – і адсылаюць кожны сваё. Падобная дыскусія як вынік жыцця, хоць і не сфармуляванага яшчэ, не засмуціў бы нас, калі б мы не бачылі і тут гульню страстей. Што ж рабіць! Перакананнямі кіраваліся ўсе, а тым самым не грашылі. Ласка Божая, можа, і з гэтай каламуці праўду дабудзе.

Цяпер гарым трохгадовымі выбарамі. Шляхта звываецца, інтрыгуе, выхваляецца, а ўсе гэта на нашым шляхетным Юр’евічу⁵, гэтым апостале праўды, гэтым чалавеку сэрца, што любіць шляхту бескарэтную і бездапаможных, г. зн. шануе псеўдапаноў. У лагеры апошніх ён мае шмат непрыяцеляў, – і вельмі натуральна: бо ў ім ажыла і ўзмацнілася галота. Ягонае цярплівае захапляе нас: сярод выбарчай буры ён спакойны і такі пэўны кожнага свайго кроку, як той, хто прызвычаіўся быць усёю душою дзесьці там у чысцейшым свеце, спаўняе на зямлі, як можа, усё тое, што яму дыктуе Воля Божая. Зважаючы прытым на яго сціплыя сродкі, з якімі пры прыгожым сэрцы найхутчэй бы ў сябе ў Бершадзе⁶ дасягнуў бы мажлівага на зямлі спакою, мы здзіўляемся і захапляемся ім.

¹ Андрэй Біруля-Бялыніцкі служыў у губернскім статыстычным камітэце і ў губернскай канцылярыі па сялянскіх справах (присутствии).

² Юлій Багартоўскі (нар. каля 1822 – ?) вучыўся ў Маскоўскім універсітэце. Правізар, разам з братам Генрыкам утрымліваў вольную аптэку ў Віцебску, быў дырэктарам дзіцячага прытулку. Жыў у доме Гінзбурга.

³ Гаворка пра Віцебскі губернскі камітэт па распрацоўцы ўмоваў правядзення сялянскай рэформы.

⁴ Маецца на ўвазе былое герцагства Курляндія і Семігалія (Курляндская губерня).

⁵ Станіслаў Юр’евіч, сябра Яна Баршчэўскага па Полацкай езуіцкай акадэміі, быў віцебскім губернскім маршалкам у 1853–1859 гг. Выбраны на трэці тэрмін у 1859 г., але не быў зацверджаны ўладамі.

⁶ Бершадзь – павятовы горад Падольскай губерні, дзе С. Юр’евіч меў маёнтак.

Тэатр, артысты, клуб – гэта ажыўляе сёння наш Віцебск, пра што ў меру маіх сіл дам справаздачу. Дарагі мой! Ты ведаеш чалавечую натуру, умееш бачыць душу наскрось, а ў мяне Ты майстар! Скажы ж мне слова такое, якое б абараняла ад сумненняў, а надзеяў нашых прыспорыла, якое б мяне запэўніла, што Вам для “Słowa” карысны быць магу. Што мне рабіць з *Конрадам* маім і іншаю пісанінаю? А гэтым і з Вільняю і Вамі хацеў бы дзяліцца¹, але да Вас нешта больш сумую.

Пад час выбараў жыву з Браніславам. Дзякуем Вам за яго. З ім так нам добра. Працы Ты маеш шмат, аднак не забывай падтрымліваць час ад часу наш дух, а перадусім адданага Табе душою і сэрцам Арцёма.

Нагадаю пра сябе Зыгмунту Сыракузе. Напрашваюся на знаёмства Краневічу² і ўсім Вашым. Нашыя перадаюць прывітанні.

Прашу Цябе даслаць “Słowo” мне. Няхай будзе ў чытальні, разлічымся як скажаш.

¹ У гэты самы час А. Вярыга-Дарэўскі карэспандаваў з Адамам Кіркорам, рэдактарам часопіса “TeKa Wileńska” (1857–1858).

² Маецца на ўвазе Павел Круневіч, медык, супрацоўнік газеты “Słowo”. Відавочна, быў у ссылцы, дзе пазнаёміўся з Э. Жалігоўскім і Т. Шаўчэнкам.

Апублікавана ў газеце “Slowo”

Артыкул апублікаваны без подпісу ў сёмым нумары газеты “Slowo” (24 студзеня/5 лютага 1859 г.). Зусім верагодна, што гэта скарачанае і перапрацаванае паводле рэкамендацыі рэдакцыі версія ліста А. Вярыгі-Дарэўскага ад 20 лістапада 1858 г. Друкуецца ў перакладзе з польскае мовы.

Карэспандэнцыя “Slowa”

Віцебск, у студзені 1859 г.

Мала вядома чытачам пра беларускія правінцыі. Публічныя выданні пакуль амаль не цікавіліся імі. “Rubon” – колішні орган гэтых правінцый – даўно ўжо перастаў выходзіць¹; аднак хіба ж ёсць хоць якая-небудзь частка краю, хоць які-небудзь куток, што не мае сваіх адметных рысаў ды асаблівасцяў, і не выклікае цікавасці ў сэрцах і думках адукаваных людзей, а тым больш у сэрцах суайчыннікаў?

Без ладу і абранае дарогі апавядаць вам пра наш край будзем, бо не ўмеем інакш. Нашыя грудзі, што доўга былі самотныя і закрытыя самі ў сабе, не высушылі крыніцы сваіх пачуццяў і думак, але нашыя вусны ад гучнай гаворкі адвыклі.

У наступных лістах сваіх раскажу пра куткі нашай правінцыі, пра нашы вёскі ды шляхецкія двары і фальваркі, але пачну з нашае сталіцы – Віцебску.

Прапушчу ўсё тое, што ў першым-лепшым падручніку геаграфіі прачытаць можна: пра цэрквы і каталіцкія касцёлы, суды, шпіталі, гімназіі, дамы прытулку *etc.*; буду лепш казаць пра тое, што чытацкую публіку можа цікавіць і пра што не ўсе пакуль ведаюць.

Мы маем тут адну невялікую публічную кнігарню з чытальняю, заснаванаю адным віленскім жыдком, бо пан Вольф сваю ўжо зачыніў, а яшчэ – дзякуючы некалькім асобам – імёны якіх называць не маю адвагі² – чытанне ў нас вельмі распаўсюджанае. Не толькі белетрыстычная літаратура, але і творы сур’ёзнага навуковага зместу, творы палітычнай эканомікі, гістарычныя, мемуары маюцца ў некалькіх кнігазборах, якімі могуць карыстацца ўсе на ўмовах вельмі выгодных для больш заможных і зусім без аплаты для тых, хто мазольна працуе на кавалак хлеба. Апроч гэтых некалькіх большых кнігазбораў у шмат якіх дамах ёсць кніжкі, якія ахвотна пазычаюцца іншым, бо мець кніжкі і даваць іх пачытаць – гэта ў нас ужо стала маральнай патрэбай і абавязкам. Маем у гэтым сэнсе некалькі сапраўды заслужаных асоб, якія ахвяруючы неабходным, набываюць кніжкі (гэткія дарагія ў нас) і адорваюць імі іншых. Таму чытанне, як мы раней казалі, вельмі ў нас распаўсюджанае. За выняткам запляснелых службістаў, ліхвяроў і салонных львоў (якіх у нас амаль няма) – усе цікавяцца краёвай літаратуры. Маем таксама ў самім Віцебску некалькі асобаў, што пішуць, з якіх гэтым

¹ Гаворка пра альманах “Rubon”, які ў 1842–1849 гг. выдаваў у Вільні Казімір Буйніцкі (1788–1878). Выйшла 10 томікаў.

² Яшчэ ў 1840-я гг. чытальню ў Віцебску заснаваў малодшы брат А. Вярыгі-Дарэўскага Сымон. Утрымліваў чытальню і сам А. Вярыга-Дарэўскі.

разам назавём Гераніма Марункевіча¹, вядомага сваімі зборнікамі вершаў і праявічай кніжкай *Pisemka dorywczе*, якая адзначаецца высакароднымі і пачцівымі намерамі.

Ёсць іншыя маладыя і не без таленту людзі, якія скрытна працуюць і пішуць, перш як выступаць публічна. Гэта павярхоўны агляд нашага разумовага руху. Дадам яшчэ, што ёсць тут і невялічкая друкарня пана Неймана, перанесеная з Дынабурга, якое дастаткова для патрэб судоў.

Што тычыцца таварыскага жыцця, дык там значна менш заўважаецца кантактаў. Няцяжка, зрэшты, здагадацца пра прычыны гэтага ў нашым грамадстве. Але калі таварыскі дух мала развіты сярод жыхароў Віцебска, дык затое больш заўважны дух рэлігійны. А 6-й гадзіне на ранішняй імшы, даўней званай *прымарыя*, убачыш чыноўніка, які шчыра моліцца, рамесніка, маці з напаўсоннымі яшчэ дзецьмі. Нават і на імшы больш позняй можна пацешыць сэрца, бачачы тых; хто моліцца, адно варта крыху паблажліва паставіцца да тых моднікаў і модніц, якія не дзеля таго, каб маліцца ў касцёл прыходзяць; але ж дзе іх няма, Божа? Не толькі, праўда, у касцёлах і малітве выяўляецца ў нас рэлігійны дух. Раніцаю тыя, каго нястача і галеча паднялі з ложка, бачаць часта каля аднаго дому шляхетную постаць у шэрым плашчы, акружаную ўбогімі. Я не ведаю, хто гэта такі, але ведаюць пра яго сэрцы, якім ён палёжку ў нядолі прыносіць; а гэта крыху большага вартае, чым нейкі розгалас.

Нельга не сказаць, што ўжо больш за год як маем сталую рэсурсу, хоць бы з-за таго, што выпісвае яна “*Czas Krakowski*” і “*Bibliotekę Warszawską*”; маем і дом тэатральны, у якім час ад часу граюць вандроўныя артысты. Ёсць тут і добры тракцір, але, выбачайце, не буду пра яго пісаць, а прыгадаю лепш гаркухню, якую ўтрымлівае адна з самых убогіх кабет, кормячы бедных, у якіх і гроша няма. Бедны, бо пазбаўлены пасады чыноўнік, настаўнік танцаў, які застаўся без працы, актор альбо нехта іншы, хто зазнаў пэўную зменлівасць лёсу, знаходзіць тут гасціннасць, якую дарэмна шукаць у іншым месцы. Прашу не абвінавачваць мяне ў сентыментальнасці або перадурзятасці, што знайшоў дабрачыннасць у гаркухні.

Цяпер мы занятыя выбарамі чыноўнікаў² на тры наступныя гады; пра вынікі іх пасля напішу.

¹ Маецца на ўвазе Геранім Марцінкевіч (1816 – пасля 1864), аўтар паэтычных зборнікаў *Poezycе* (Wilno 1845), *Poezycе*, томік II (Wilno 1848), а таксама томіка прозы *Pisemka dorywczе* (Wilno 1857).

² Шляхецкія выбары адбываліся ў студзені–лютым 1859 г.

Словы прызнання і падтрымкі

Пасля смерці гісторыка Студзеньскага паўстання Мар'яна Дубецкага ў 1926 г. ягоны архіў трапіў у Бібліятэку Чартарыскіх у Кракаве. Тут з рукапісам беларускага літаратара пазнаёміўся гісторык Міхал Янік, які некалькі разоў спасылаўся на яго ў сваіх публікацыях. Адна з іх прысвечана “асобнаму аркушу”, ці адмысловай памятцы – своеасабліваму *Альбому* А. Вярыгі-Дарэўскага. Навуковец надрукаваў гэты *Альбом* “w całości, ponieważ podaje kilka nazwisk, nieznanych z dotychczasowych spisów, przedwojennych wygnańców syberyjskich i jedno szczególnie drogie, własnoręcznie nakreślone, nazwisko Jakóba Reinera z Lublina, rozstrzelanego wraz z czterema kolegami w r. 1866 w Irkucku za głośne w historii martyrologii syberyjskiej tzw. powstanie zabajkalskie”¹. Ніжэй мы падаём *Сібірскі альбом* А. Вярыгі-Дарэўскага ў перакладзе на беларускую мову з кароткімі інфармацыямі пра тых, хто напісаў пажаданні або паставіў у ім свае подпісы. Большасць запісаў зроблена 24 мая (4 чэрвеня) 1866 г. напярэдадні выхаду катаржан з Аляксандраўска за Байкал (Култук – Мішыха). Усяго ў *Альбоме* адзінаццаць запісаў, пад якімі свае прозвішчы паставілі 36 чалавек.

[*Сібірскі альбом*]

Сардэчнаму прыяцелю маладосці, з пачуццём усяго таго, што прыгожае і шчырае, цярпліваму да недахопаў бліжніх, вечна маладому душою і сэрцам, засумаванаму па свайму дзіцяці бацьку, каханаму, высакароднаму і стойкаму ў няшчасці таварышу – таварышы нядолі ў дзень ростані на доўга, а можа і назаўсёды, запісваюцца на памятку колькімесячнага супольнага побыту на Аляксандраўскай катарзе, з надзеяй на лепшую будучыню, калі не нашую, дык нашых асноваў!..

24 мая/4 чэрвеня

Аляксандар Ланчынскі² з Валыні.

Аляксандар Будзынскі³ з Кароны.

Антоні Касцюшка⁴.

¹ M. Janik, *Imionnik sybirski Artemiusza Weryhy*, „Sybirak” 1939, nr 3, s. 35.

² Звестак пра А. Ланчынскага з Валыні знайсці не ўдалося. “Сябрамі маладосці” яны маглі быць у часы вучобы ў Забельскай дамініканскай гімназіі ў мястэчку Валынцы на Полаччыне.

³ Гаворка пра Аляксандра Будзынскага (1833 ці 1837 – 1896) з Любліншчыны, удзельніка паўстання, сасланага напрыканцы 1865 г. у Аляксандраўск. На падставе царскага маніфесту ад 16.04.1866 г. яму зменшылі напалову пакаранне і накіравалі на будаўніцтва Забайкальскай дарогі. За ўдзел у Кругабайкальскім паўстанні асуджаны паўторна, зноў накіраваны ў Аляксандраўск, а 20.01.1867 г. – ва Усолле, дзе ён зноў мог сустрэцца з А. Вярыгам-Дарэўскім, як, дарэчы, і пазней, бо абодва былі пераведзены на пасяленне ў вёску Урык ля Іркуцка.

⁴ Маецца на ўвазе Антоні Касцюшка (нар. каля 1842) з Кіеўскай губ., студэнт Кіеўскага ўніверсітэта, сасланы за ўдзел у паўстанні на катаргу ва Усходнюю Сібір. У чэрвені 1865 г. прывезены ў Іркуцк, пазней, відавочна, у Аляксандраўск, адкуль у маі 1866 г. накіраваны на будаўніцтва Кругабайкальскай дарогі. Зноў сустрэўся з А. Вярыгам-Дарэўскім на катарзе ва Усоллі, а пасля ў Іркуцку, дзе займаўся кравецтвам у майстэрні Вігольда Гейштара.

Антоні Мёдушэўскі¹ з Украіны.
Пётр Лукашэвіч².

Вайдэлоту Беларусі аптэкар з Кароны на памятку шчырага сяброўства.
В. Багуслаўскі³.
Мікалай Рашкоўскі⁴ з Украіны.

Маркотна ў Сібіры польскім выгнанцам, а калі нават часам якое вяселле прабяжыць праз сэрцы нашыя, то Вам толькі за яго ўдзячны – Вашым песням, простым і шчырым. Дык прыміце, п. Арцём, падзяку і прызнанне глыбокае пашаны ад свайго таварыша па нядолі, які ідзе, гнаны ў стэпы Забайкальскія, цярпець новыя пакуты.

Альбін Паплаўскі⁵ з Украіны.
Эдвард Міхалоўскі⁶ з Украіны.

На памятку пры ростані:

Тафіль Мышкоўскі⁷.
Якуб Райнер⁸.
Януш Касакоўскі⁹.
Адрыян Памарнацкі¹⁰.
Тэафіль Гіжынскі¹¹.

¹ Антоні Мёдушэўскі, студэнт Кіеўскага ўніверсітэта, сасланы за ўдзел у паўстанні на катаргу. Заўзяты ўкраінафіл. Пакаранне адбываў за Байкалам; выдавочна, у маі 1866 г. быў у Аляксандраўску. Паўторна асуджаны за ўдзел у Кругабайкальскім паўстанні і накіраваны на бровар у Аляксандраўску; у 1867 г. пераведзены на саляварны завод ва Усоллі. У 1874 г. выехаў на пасяленне ў Екацерынаслаўскую губ., а пазней атрымаў дазвол вярнуцца ў край.

² Звестак пра Пятра Лукашэвіча не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксавана 17 асоб, якія мелі такое прозвішча.

³ Віктар Багуслаўскі (нар. каля 1842 г.), шляхціц з Радамскай губ., за ўдзел ў паўстанні аддадзены ў салдаты, а за адмаўленне ад прысягі асуджаны на 16 гадоў цяжкіх работ. Пакаранне адбываў у Аляксандраўску, пасля ва Усоллі. Працаваў у аптэцы ссыльных, а пазней у прыватнай аптэцы ў Іркуцку. Вярнуўся ў Варшаву, але хутка выехаў у Стаўропаль.

⁴ Мікалай Рашкоўскі з сакавіка 1868 г. па 1871 г. адбываў ссылку ў Вяцкай губ. Звестак пра яго побыт ва Усходняй Сібіры не выяўлена. Гл.: *Библиографический справочник участников восстания 1863–1864 гг., находившихся под надзором полиции в Вятской губернии* [у:] П.Н. Луппов, *Политические ссыльные в Вятской губернии в 1825–1905 гг.*, Киров 1947.

⁵ Альбін Паплаўскі (нарадзіўся каля 1841 г.), шляхціц з Кіеўскай губерні, за ўдзел у паўстанні асуджаны на 8 гадоў цяжкіх работ. На думку В. Слівоўскай, катаргу адбываў за Байкалам, але *Сібірскі альбом* А. Вярэгі-Дарэўскага сведчыць, што ў маі 1866 г. быў у Аляксандраўску. Паўторна асуджаны на бестэрміновую катаргу за Кругабайкальскае паўстанне, у якім мужа змагаўся.

⁶ Звестак пра Эдварда Міхалоўскага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксавана 3 асобы, якія мелі такое прозвішча.

⁷ Звестак пра Тэафіля Мышкоўскага не выяўлена.

⁸ Якуб Райнер (нарадзіўся каля 1840 г.), варшаўскі аптэкар, удзельнік паўстання 1863 г., сасланы ва Усходнюю Сібір. Паводле *Сібірскага альбому* А. Вярэгі-Дарэўскага ў маі 1866 г. быў у Аляксандраўску. Адзін з арганізатараў Кругабайкальскага паўстання летам 1866 г. Расстраляны ў Іркуцку 15(27) лістапада 1866 г.

⁹ Януш Касакоўскі, шляхціц Вількамірскага пав. Ковенскай губ. Асуджаны на 4 гады катаргі на заводах.

¹⁰ Звестак пра Адрыяна Памарнацкага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксавана 3 асобы, якія мелі такое прозвішча.

¹¹ Тэафіль Гіжынскі, шляхціц, асуджаны на высылку з пазбаўленнем правоў, у 1865 г. знаходзіўся ў Ялу-тароўску. Гл.: *Список участников восстания 1863–1864 гг., сосланных в Западную Сибирь* [у:]

Караль Дырмант¹.
Аляксандар Галіноўскі².
Уладзіслаў Круковіч³.
Адольф Аніхімоўскі⁴, беларус.

З Каралеўства Польскага, губерні Любельскай, павету Лукаўскага:
Леон Каняшоўскі⁵.
Норберт Багдановіч⁶.

Кракус прыхільны

Ксавэры Рушкоўскі⁷.
Вінцэнтэ Марцінкоўскі⁸ з Украіны.
Браніслаў Раднеўскі⁹, Беларусь.
Аляксандар Ляшчынскі¹⁰ з Валыні.
Тамаш Энджэўскі з Валыні¹¹.
Юліян Монтаўт¹² з Коўна.
Аляксандар Янішэўскі¹³ з Жытоміра.
Ксавэры Светлік¹⁴, мінчук.

С.В. Мулина, *Участники польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке*, Омск 2005.
Сібірскі альбом А. Вярэгі-Дарэўскага сведчыць, што ў маі 1866 г. ён быў у Аляксандраўску.

- ¹ Звестак пра Каралю Дырманта не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання вядомы толькі Канстанцін Дырмант, сын Казіміра, (нар. каля 1848 г.), шляхціц Новаалександраўскага пав. Ковенскай губ.
- ² Звестак пра Аляксандра Галіноўскага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання вядомы толькі Юліян Галіноўскі, шляхціц Магілёўскай губ., тытулярны саветнік, і Аляксандар Галінскі, які з 1872 г. знаходзіўся пад наглядам паліцыі ў Якуцкай губ.
- ³ Уладзіслаў Круковіч, шляхціц Аршанскага пав. Магілёўскай губерні. Высланы на 8 гадоў катаржных работ на заводах. Быў спачатку ў Аляксандраўску, пасля ва Усоллі. Паўторна асуджаны за Кругабайкальскае паўстанне.
- ⁴ Аніхімоўскі Адольф, шляхціц Аршанскага павета Магілёўскай губерні. Сын Рафала. Меў брата Сігізмунда. Разам з калегамі з Горы-Горыцкай земляробчай школы далучыўся да аддзела Тапара (Людвіка Звяждоўскага). Асуджаны на 4 гады цяжкіх работ, высланы на руднік Кутамара (Нерчынк). Але, відаць, спачатку пакаранне адбываў у Аляксандраўску.
- ⁵ Звестак пра Леона Каняшоўскага не выяўлена.
- ⁶ Норберт Багдановіч, шляхціц Віцебскай Палаты дзяржаўных маёмасцяў.
- ⁷ Звестак пра Ксавэры Рушкоўскага не выяўлена. У спісах удзельнікаў паўстання ёсць як Рушкоўскія, так і Рашкоўскія.
- ⁸ Вінцэнтэ Марцінкоўскі, сын Антона (нарадзіўся каля 1833 г.), шляхціц Валынскае губерні; за ўдзел у паўстанні асуджаны на 10 гадоў цяжкіх работ. Спачатку быў у Аляксандраўску, адкуль накіраваны на будаўніцтва Кругабайкальскае дарогі. Паўторна асуджаны за паўстанне летам 1866 г. Ад 1867 г. ва Усоллі, дзе працаваў як скульптар і ювелір.
- ⁹ Браніслаў Раднеўскі (каля 1845 – каля 1906), шляхціц Горыцкага павета Магілёўскай губерні. Вучыўся ў Горы-Горыцкай земляробчай школе (на таксатарскіх курсах), быў у аддзеле Тапара; асуджаны на 6 гадоў цяжкіх работ, якія адбываў у Аляксандраўску. На пасяленне накіраваны ў Балаганскую акругу, але жыў у Іркуцку, дзе і памёр.
- ¹⁰ Аляксандар Ляшчынскі, шляхціц Трокскага павета Віленскае губерні.
- ¹¹ Звестак пра Тамаша Энджэўскага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксаваны тры асобы, якія мелі такое прозвішча.
- ¹² Звестак пра Юліяна Монтаўта не выяўлена.
- ¹³ Звестак пра Аляксандра Янішэўскага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксаваны чатыры асобы, якія мелі такое прозвішча.
- ¹⁴ Ксавэры Светлік, шляхціц Барысаўскага пав. Мінскай губ. Быў уладальнікам фальварку Чмялевічы.

Гаргоні Сухорскі¹ з Валыні.

На памятку дарагому прыяцелю занатоўваю сваё імя:
Юзаф Грыневіч.²

Envviva Polonia!!!³

Альфонс Недэрмайер.⁴
Ян Нотдорф⁵.

Юльян Пацкевіч⁶ на памятку ў час ростані 23 мая 1866 г.

В. Асінскі⁷, верны таварыш, 12-гадовы катаржнік.

Якуб Ушакоў⁸, 23/11 ліпеня 1866 г. Дай Бог пабачыць цябе як найхутчэй... але толькі шчаслівым у сваім краі.

Казімір Лаўдын⁹, д. 17/29 студзеня 1867 г.

¹ Гаргоні Сухорскі, сын Вінцэнта (нарадзіўся каля 1819 г.), шляхціц Валынскае губерні; за ўдзел у паўстанні асуджаны на 8 гадоў цяжкіх работ ва Усходняй Сібіры. Пакаранне адбываў у Аляксандраўску. Паўторна асуджаны за Кругабайкальскае паўстанне і накіраваны ва Усолле. У 1870 г. пераведзены на пасяленне ў Ілгінскую акругу, а ў 1877 г. атрымаў згоду на перасяленне ў еўрапейскую частку Расіі.

² Звестак пра Юзафа Грыневіча не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксаваны шэсць асоб, якія мелі такое прозвішча.

³ Няхай жыве Польшча! (італьян.).

⁴ Альфонс Недэрмайер – актыўны ўдзельнік Кругабайкальскага паўстання. Ужо пасля расправы над паўстанцамі высветлілася, што быў ён ініцыятарам (разам з Я. Рэйнерам) падпалу Ліханаўскай паштовай станцыі, калі яе не ўдалося захапіць. Тэрмін пакарання павялічаны. Быў адзін з трох (таксама Арцімовіч, Эльяшэвіч), каго не датычыла амністыя 18.05.1873 г. пра звальненне з катаргі (ім адно зменшылі яе да 10 гадоў). Гл.: Н. Skok, *Polacy nad Bajkałem. 1863–1883*, Warszawa 1974, s. 298.

⁵ Звестак пра Яна Нотдорфа не выяўлена.

⁶ Юльян Пацкевіч, шляхціц Свянцянскага павета Віленскай губерні.

⁷ Звестак пра В. Асінскага не выяўлена. Сярод удзельнікаў паўстання зафіксаваны шэсць асоб, якія мелі такое прозвішча.

⁸ Якуб Афанасьевіч Ушакоў (1840–1912), дваранін Яраслаўскай губерні. Вучыўся ў Пецябургскім універсітэце, пазней паручнік 16 стралковага батальёна. Арыштаваны ў 1862 г. у сувязі са справай г. зв. “нядзельных школаў”, дзе ён быў выкладчыкам. Сасланы ў Сібір як палітычны злачынец на чатыры гады катаржных работ. Быў спачатку ва Усоллі, пасля ў Аляксандраўску. (Даведнік “*Деятели революционного движения в России*” [Москва 1928, т. I, ч. II] падае, што ў жніўні 1865 г. ён атрымаў дазвол пасяліцца ў маентку маці ў Яраслаўскай губерні, але *Сібірскі альбом* А. Вярэгі-Дарэўскага паказвае, што яшчэ ў ліпені 1866 г. Я. Ушакоў знаходзіўся ў Аляксандраўску.) У 1873 г. вызвалены ад паліцэйскага нагляду. Дзед вядомага савецкага паэта і перакладчыка Мікалая Ушакова (1899–1973).

⁹ Казімір Ландын (Лаўдын), землеўласнік Ковенскай губерні; за ўдзел у паўстанні асуджаны на катаржныя работы. Быў спачатку ў Аляксандраўску, пасля ва Усоллі. Пераведзены па амністыі на пасяленне, займаўся гандлем у Іркуцку і Якуціі. Пазней атрымаў дазвол жыць і працаваць у Маскве, дзе цешыўся прызнаннем у асяроддзі тамтэйшых суайчыннікаў. Памёр у 1908 г.

Нататкі тавяньчыка

Гісторык М. Янік двойчы ў сваіх працах выкарыстоўваў нататкі А. Вярэгі-Дарэўскага, у якіх апа-вядалася пра дачыненні літаратара з Віцебска з невялікаю групаю выгнанцаў, што вызнавала ідэі Андрэя Тавяньскага. Верагодна, гэтыя нататкі – копіі лістоў, якія дасылаліся ім на бацькаў-шчыну. Друкуецца ў перакладзе з польскае мовы паводле: М. Janik, *Towiańczycy na Syberji*, Kraków 1930, s. 10 (odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, nr 98–99, Czerwiec-Lipiec 1930). Канцовы фрагмент (у першай публікацыі ён крыху зменены) падаецца паводле: М. Janik, *Wołyńiacy na Syberji*, „Rocznik Wołyński” 1931, t. II, s. 310–312.

[Фрагменты *Успамінаў*]

Тыдзень як пасяліўся з намі трэці калега¹, Юзаф Нядзінскі. Эмігрант з Кангрэсоўкі ў 1848 г., пасля 15 гадоў туляцтва далучыўся на роднай зямлі да агульнае нацыяналь-нае барацьбы. Адсюль, як і іншыя, ён быў высланы на цяжкія работы. У туляцтве па Францыі і іншых краінах Захаду займаўся як духоўнаю працаю дзеля маральнага ўдас-каналення, так і іншаю дзеля кавалка хлеба, хоць ад французскага ўраду атрымліваў 25 франкаў дапамогі. Добрая галава і несапсаванае сэрца лёгка знайшлі шлях да сваіх у эміграцыі. Пазнаёміўся ён з вядомым і несправядліва ў краі з-за няведання справы пакрыўджаным Андрэем Тавяньскім і яго паплечнікамі: Адамам, генераламі Скрынец-кім і Каралем Ружыцкім, кс. Дуньскім, Стафанам Занам, братам Тамаша, і шматлікімі іншымі². Моцаю хрысціянскіх пачуццяў і яснасцю праўды прыцягнуты, ён стаў іх па-слядоўнікам і сёння сярод нас вядомы як тавяньчык...

На колькі цікавы мне такі чалавек, вы лёгка зразумеете, бо ведаеце, што я хапаўся з запалам за ўсё, што ў нашай эміграцыі ў мае часы вылучалася. Пра тавяньшчыну чуў вельмі многа. Чытаў *Biesiadę*³, якую працаю Тавяньскага ў краі лічылі, чытаў *Mickiewicz odsloniony i towiańszczyzna*⁴ і іншыя брашуркі, што ганьбавалі тавянізм. Яснага паняцця пра ўсё гэтае мець, вядома, не мог, ажно цяпер тут, у Сібіры з радасцю магу закончыць у сабе тое, ад чаго, стрыманы сардэчнаю абачнасцю Тамаша Зана⁵, быў яшчэ так далёка. Сёння з радасцю адчуў, што я з рук дарагое матулі выйшаў з навукаю Тавянь-скага, якая ўся цалкам належыць да асноў вучэння Хрыста і ўвядзеннем яго ў жыццё.

Баламуцяць тыя, што хочуць давесці, нібы тавянізм адмаўляе чын. Наадварот, без чыну няма ў яго нічога. Найлепшыя словы, самае ўзнёслае імгненнае пачуццё, не

¹ Невядома якога часу гэты запіс. Ю. Нядзінскага не было сярод тых, хто пакінуў свае нататкі ў *Сібірскім альбоме* А. Вярэгі-Дарэўскага, а г. зн., што пазнаёміцца яны маглі толькі пасля таго, як беларускі паэт быў пераведзены на Усольскі саляны завод. Гэта магло здарыцца напрыканцы 1866 г. ці напачатку 1867 г. Другім калегам быў, бяспрэчна, Юзаф Лазінскі.

² А. Вярэга-Дарэўскі пералічае сяброў “Кола божай справы”.

³ Тэасафічная праца А. Тавяньскага, напісаная ў 1839 г. у Парыжы пасля другога “аб’яўлення”.

⁴ Гаворка пра кнігу-памфлет Уладзіслава Галамбеўскага *Mickiewicz odsloniony i towiańszczyzna* (Парыж 1844).

⁵ Гэтыя словы А. Вярэгі-Дарэўскага сведчаць, што ён быў знаёмы з Тамашом Занам, апошнія гады жыцця якога прайшлі ў маёнтку Кахачын на Аршаншчыне.

ўзведзенае ў чын – гэта, на яго думку, нават абраза Бога. Усё гэта бачым у апошнім паўстанні, у шарэнгах якога сталі тавяньчыкі. Ксяндзы Ялавецкі і Семяненка, як тыя з духавенства апошніх часоў, неахвотныя да чыну, навуку Тавяньскага спарадзіравалі. Сама *Biesiada*, якая ўласна ёсць зборам нататак Скрынецкага, запісаных паводле думак, слоў і ідэй Тавяньскага, у шчырых размовах выказаных, чаму ўласна і *Biesiadq* названая, імі як выдаўцамі пакалечаная да непазнавальнасці; да такога ступені былі ня-добрасумленнымі з чужою працаю, што нават арфаграфічныя знакі дзеля зацьмення і скрыўлення сэнсу перастаўлялі і пераіначвалі. Праўда, і гэтым не маглі Тавяньскаму шкодзіць, бо ён сам нічога зусім не піша, а толькі тым, хто шукае парады ў разнастайных клопатах і разнастайных засмучэннях душы, пацеху дае з усёй шчырасцю, братэрствам і пакораю. І не дзіўна, што духавенства, а нават і троны перад прастваком затрывожыліся, пачуўшыся слабымі перад ягонаю моцаю настолькі, наколькі манюю былі прасякнуты.

З трывогі найчасцей альбо ад здзіўлення пачынаецца рэакцыя ў чалавеку і рэвалюцыя ў народзе. Імкненне да праўды, якое выяўляў Тавяньскі, не мела рысаў таго спакою, якім дыхае грунтоўнае перакананне; саманадзейныя і ганарыстыя бачылі ў ціхім і пакорным саманадзейнасць і ганарыстасць. Напрыклад, закідалі яму, што называе людзей божымі дзецьмі. На што незацікаўлены кс. Дуньскі, які яшчэ не належаў да таварыства Тавяньскага, звярнуў іх увагу на першыя два словы Панскае малітвы *Ойча наш*. А колькі фальшывых дадаткаў прырасло да таго аповеду пра бытнасць Тавяньскага ў Людвіка Філіпа, пра збліжэнне яго з Адамам і вылекаванне яму жонкі! Ва ўсім бачна злосць устрывожаных і зайздрасць ды чуваць неспакой узрушанага сумлення.

Дзіўная справа: невялікая колькасць асоб, у спакоі, цішыні і пакоры ўдасканалюючыся ў хрысціянстве і ахвотным збаўленчых прынцыпаў удзяляючы, столькіх абурыла ў той час, калі кожны, хто іх даткнуўся, адчуў сапраўдную свабоду і найпрыйнейшае ўзрушэнне. Севярын Гашчынскі, вядомы сваёй паслядоўнасцю паэт самых чыстых звычайў і шляхетны чалавек, ці ж дакрануўся б ён да фальшу і бруду? Ці ж у чыстай душы Караля Ружыцкага не з’явілася б адчування, што ён хіліцца да подласці? Сам таварыш мой Нядзінскі кожнага з разважных хрысціянаў з навукаю Тавяньскага лёгка пагодзіць, калі толькі з ім пажыве, калі толькі ў душу яго глыбей зазірне.

Усе прыземленыя мудрагелі закідаюць Тавяньскаму найвялікшую саманадзейнасць і ганарыстасць у тым, што называе сябе прарокам. Запытаемся: дзе ён так сябе называе? Калі і дзе займаецца прароцтвамі? А калі тым, хто просіць рады, даверліва паказвае ў прастве духа наступствы іх учынкаў і прадбачыць іх, дзеля чаго дастаткова чыстага розуму і чыстага хрысціянскага сэрца, дык жа яшчэ не прарочыць, яшчэ не саманадзейны і не ганарысты. Аднак тое, што маем ў сабе, такім ці іншым чынам, бо жывыя, мусім і павінны выяўляць. Толькі ад духа, у якім выяўляем, моц нашае ахвяры і яе святасць залежыць.

Што да мяне, дык збаўленчай я лічу навуку, якая як вучонага, так і праствака на шлях мажлівага спакою шчасця скіраваць можа, што людзей збліжае, лучыць вузлом духоўным адзінства ідэі, надзеі і веры, што ў адну сям’ю іх горне і агнём братняе міласці запальвае. Чаго яшчэ мы патрабуем? У чым бы іншым можам убачыць тое Божае Каралеўства на зямлі? Я ведаю пра хатняе, сямейнае жыццё Тавяньскага і з усёй шчырасцю прымаю ягоную навуку. З-за такіх вось шчаслівых збліжаецца і чаканае Божае Каралеўства, і нашая Айчына. Рыцар на полі бою ў святой справе мусіць быць перш за ўсё пераможцам самога сябе. Інакш змарнуецца ўсе нашыя высілкі, як

змарнаваліся ранейшыя. А навука Тавяньскага ўласна дзеля знаходжання самога сябе вядзе. Паглыбляйма яе, а не наракайма на чысты дар брата; будуць гэта пярліны, кінутыя свінням, а мы яшчэ доўга і доўга тымі апошнімі¹...

Вечар Новага году² я правёў у таварыстве двух калегаў як запрошаны госць. Юзаф Нядзінскі, званы ў нас людзьмі простымі «тавяньчыкам», запрасіў мяне на гэты вечар да сябе. Трэцім нашым таварышам быў Юзаф Лазінскі, што жыў разам з Нядзінскім і які апавядаў смешныя гісторыі з жыцця ганарыстых украінцаў, да чаго меў вялікі дар.

Гаварылі мы, натуральна, нямала пра Тавяньскага, пра іх хрысціянскае братанне. Аніякае там секты, аніякіх зямных мэтаў. Аніякая нават дактрына, штучна выведзеная пыхаю і зазнайствам з рэлігіі, каб дурманіць прастакоў і цягнуць з іх матэрыяльную ці маральную карысць для сябе. Я думаю, што Андрэй Тавяньскі як глыбокі мыслар-хрысціянін, не заплямлены нічым у жыцці: калі спаўняў абавязкі грамадзяніна, ці ўсякія іншыя, Ласкаю Божаю, як мы кажам, ці розумам, як кажучь мудрагелі, заглыбіўся ў шчырую, адвечную праўду, з лепшым вынікам, чым тлумы тэолагаў і кожнаму жывому, г. зн. хто шукае святла гэтае праўды, хто ваюе з самім сабою, – адкрывае яе лёгка і ясна, дакладна стасуючыся да развіцця кожнага, бо ж да ўсіх мае міласць і з-за мыслення над жыццём дасканалую, глыбокую яго знаёмасць.

Таму, адыходзячы, пацешаныя называюць яго настаўнікам, а сябе – колам братоў, што ўзяўшы моцы ў духа, бо грунтоўна перакананыя, як тыя апосталы, без інструкцыі, без згоды на нейкі раней складзены кодэкс, адчуваюць абавязак рупліва ўвасабляць навуку Хрыста і, самі зазнаўшы шчасця, намагаюцца бліжніх гэтаму шчасцю навучыць. Адсюль натуральным наступствам – і ўзаемная дапамога, і зацікаўленасць, і падтрыманне пастаянных адносінаў, як між тымі, што зразумелі і палучыліся ў духу. Што тут дзіўнага, што шкоднага грамадству? А так абураюцца і ксяндзы, і іншыя касты, якія іх падтрымліваюць, бо баяцца нараджэння чалавека сумленнага, дасканаллага. Ці гэтае самае абурэнне аж да калечання шчырых і ясных слоў Андрэя, для шмат каго так зразумелых, не даводзіць устрывожанасці і неспакою ў адносінах да чыстага сумлення зганьбаванае істоты?

Тавяньскі, хоць і непрызнаны за сумленнага Слугу Богага усім сваім народам, аднак шмат у сваім брацтве знакамітых налічвае, напрыклад, Караля Ружыцкага, Севярына Гашчынскага, Адама і шматлікіх іншых, апрача здарэнняў у жыцці, годных увагі, і вартага падзіву прыроднага развіцця, мае адметнасці матэрыяльныя, для прыхільнікаў ягоных цікавыя. Выпукласць, напрыклад, на галаве, на якую калі аднойчы цікавы і глыбокі нямецкі фрэналаг зірнуў, дык ад здзіўлення аслупянеў. Вы ўжо ведаеце, што падобныя гузы запавядаюць тыя альбо іншыя здольнасці. Дык вось немец-вучоны, а быў гэта нейкі знакаміты вучоны, у той выпукласці на галаве Андрэя заўважыў нечуваную маральную моц і развітаўся з ім глыбока задуманы. Вока, скажу так, псіхічна праніклівае, жывое і да сэрца сягае.

А той жа выхад у свет з эпохаю? Невядомы суд Божы. А што калі патлумачаная ім місія нашага народу і паказаныя для выканання яе шляхі ў будучым акажуцца праўдзівымі? Калі пакаранне Божае тлумачыць праўдзіва, як поўны Божае Ласкі, на думку

¹ M. Janik, *Towiańczycy na Syberji*, Kraków 1930 (odbitka z „Przeglądu Współczesnego”, nr 98–99, Czerwiec–Lipiec 1930, czcionkami drukarni „Czasu” w Krakowie), s. 10.

² Апісанне навагодняга вечару М. Янік падаў у двух сваіх публікацыях. Адна з іх больш поўная.

нас, прастаноў, а глыбокі мысляр, на думку мудрых, дык каму будзе сорамна за адкіданне сапраўднай хрысціянскай мудрасці?

Ніколі мяне не вабілі (...) аніякія секты, таварыствы, купкі, бо харугва Збавіцеля павінна і мусіць адно згуртаваць і аб'яднаць усё чалавецтва як сям'ю. Не спакушае мяне тавяньшчына як, на думку шмат каго, таварыства, чаго я не заўважаю. Аднак бачу ў Тавяньскім нейкую моц і сілу вышэйшую, а хутчэй адчуваю яе. Мне здаецца, што ён – адзін з тых, што ўласна шчаслівей і бліжэй гэтае харугвы сталі і іншых да яе прыцягваюць, перакананыя, што тут бяспека і спакой ды будучы лад грамадскі. Не ўдаюся ў разважанні, а толькі па ўзору вось гэтых слоў нашага люду, пачутых у часе нашага руху, “*помажы Божэ таму, хто аб нас думае*”¹, скажу: “памагай Божа таму, у кім праўда і прага добра чалавецтва”.

На вячэры ў Нядзінскага не скрыўдзілі мы і цела. Гарбатка з цукрам, малаком і хлебам, да яе вяндрінка і сала, шмат печанае бульбы з соллю – гэта ледзь не абжорства на страўнікі выгнаньчыя².

¹ Словы пададзены па-беларуску. Заўважым: яны сведчаць пра прыхільнае стаўленне сялян да паўстанцаў.

² М. Janik, *Wołyniacy na Syberji*, „Rocznik Wołyński” 1931, t. II, s. 310–312.

РЭЦЭНЗІЯ НА ПЕРШУЮ КНІЖКУ

Нататка без подпісу пра кніжку А. Вярыгі-Дарэўскага *Gawędka o Swojaku* надрукавана ў № 283 “Gazety Codziennej” (Варшава 1859, 13/25 кастрычніка). Газету рэдагаваў у той час Ю.І. Крашэўскі, які – хутчэй за ўсё – і з’яўляўся аўтарам дадзенай рэцэнзіі. А. Вярыга-Дарэўскі ведаў пра гэтую публікацыю (газету г. зв. віцебская рэсурса стала выпісвала) і нават згадаў пра яе ў сваім лісце да А. Кіркора/“Kurjera Wileńskiego” ад 23 снежня 1859 г. Друкуецца ў перакладзе з польскае мовы.

Айчынная літаратура¹

Gawędka o Swojaku pr. Białoruską Dudę. (Z Teki Białoruskich obrazków Nr 1). Mohylew. Nakładem J. Sirkina 1858. – Moja Teka i jej zasoby w różnych chwilach zbierane, przez Feliksa Romanowskiego. Nakładem autora. Warszawa 1860.

Два аўтары – маладыя, на колькі можна меркаваць – адчынілі нам свае партфелі. У адным з іх – паэзія, часта яшчэ як непераплаўленая ў чысты і шляхетны метал руда, у другой – проза, здаецца, проста руда, з якой немагчыма атрымаць карысны метал.

Ахарактарызуем іх сцісла.

Зусім не гутарку праспяваў нам беларускі дудар. Нібы на апавядальнай аснове тчэцца тут шэраг шчырых выказванняў, лірычных развагаў пра чалавека небагатага, пачцівага, але які не шукае ў свеце славы, які ціха памёр; развагаў, звязаных з эгатычным выяўленнем духу. Гэты лірычны фон нейкаю цёмнаю і туманнаю барваю ахінае песню пра сваяка Беларускае Дуды; гэтая чулінасць, падыктаваная пачуццём, складае адзіную, можа, досыць, аднак, рэдкую ў наш час вартасць гэтае маленькае кніжкі, якая змяшчае першы нумар з *Партфеля беларускіх малюнкаў*. Чаму беларускіх? – мы на-самрэч не ведаем. Край, аточаны берагамі Дзвіны і Дзісняянкі, даў паэту няшмат характэрных рысаў, а, зрэшты, не ставіў ён задачу яго ахарактарызаваць, гэта відавочна; людзі, хоць тут мала людзей, такія, як і ўсюды, пачуцці, хоць без вялікае любові, што прагне даць цэламу свету лепшае жыццё адным палкім пацалункам, але, перадусім, не павятовыя.

Хоць сціплы палёт і не абяцае, што аўтар *Беларускага Партфеля* можа заняць месца побач з арламі нашае паэзіі, аднак з часам, калі талент, што відочна прабіваецца з гэтых, недастаткова добра палучаных між сабою фрагментаў, дойдзе да ўсведамлення ўласнага “я” і мастацкіх мэтаў, мы будзем яго з прыемнасцю слухаць, як жаўрука, што чуліваю ранішняю песняю вітае вясну, якая дыхае цяплом спакою і пачцінасці.

Разам з патрэбаю мастацкіх мэтаў, веры ў сябе і ўсведамлення свайго таленту, на недахоп якіх паказвае ўжо апавядальны змест гэтае кніжкі, менш адпаведны і патрэбны лірычным песням, просім у будучым больш чыстае мовы.

Гэта ўсё пра Беларускаю Дуду [...].

¹ Назва газетнай рубрыкі.

Ялегі Пранціш Вуль

- *Шляхамі і сцежқамі паэта*
- *Вершаванья творы*
- *Қарэспандэнцыя*
- *З архіўных матэрыялаў*
- *З антыпаўстанцкае публіцыстыкі*

ШЛЯХАМІ І СЦЕЖКАМІ ПАЭТА

Ялегі Пранціш Вуль (Элегій Францішак Карафа-Корбут) спакваля заняў сталае месца ў гісторыі беларускае літаратуры. І гэта нягледзячы на тое, што ў ягоным паэтычным даробку толькі адзін беларускамоўны верш. Але, праўда, які! Твор з *Альбома* Арцёма Вярыгі-Дарэўскага *K Dudaru Arciomu at naddźwińskaha muzyka*, хіба, найлепшы ва ўсёй беларускамоўнай паэзіі XIX стагоддзя.

Гісторыкі літаратуры звярнулі ўвагу на гэты тэкст напачатку XX ст.: Браніслаў Тарашкевіч выявіў *Альбом* А. Вярыгі-Дарэўскага ў зборах Віленскага таварыства сяброў навук і апублікаваў верш Ялегі Пранціша Вуля ў газеце “Наша ніва” (1912, 9 лістапада). Сапраўднае імя паэта было яшчэ невядома¹. І толькі Яўхім Карскі, які працаваў над трэцім томаам свайго даследавання *Белорусы*, з дапамогай Рамуальда Зямкевіча давеў: “Его имя Franciszek Elegiusz Karaffa-Korbutt. Умер в Варшаве в 80-х г. У него в Варшаве собирався белорусский кружок: Плуг (Петкевич А.), Коротынский и др. Сообщение Р. Земкевича”². Абазнаны Р. Зямкевіч з невядомай крыніцы правільна расшыфраваў псеўданім Э.Ф. Карафа-Корбута³. Аднак беларускае літаратуразнаўства “вярнулася” да Элегія Пранціша Вуля толькі ў другой палове XX ст. Па-першае, у 1965 г. твор быў перадрукаваны з “Нашай нівы ці хрэстаматыі М. Гарэцкага (*Дзень*

¹ Рэдакцыя “Нашай нівы”, каментуючы публікацыю, фактычна, не звярнула ўвагі на мастацкія асаблівасці гэтага верша. Для яе больш важным была асоба ўладальніка *Альбома*: “Верш гэты напісаны Арцёму Вэрызе Дарэўскаму у яго *Альбом*. Вэрыга-Дарэўскі ў сярэдзіне XIX сталецця быў цэнтрам беларускага руху; сам ён шмат пісаў па беларуску, але з яго твораў цяпер вядомы адны, бадай што, загалюкі. А. Вэрыга-Дарэўскі шмат пісаў: – вядома колькі загалюкаў, напісаных ім паэм і пераклад *Конрада Валенрода* А. Міцкевіча. Калі-б хто з нашых чытачоў і прыхільнікоў ведаў што аб А. Вэрызе-Дарэўскім, ці меў-бы якіе творы яго у сябе, то вельмі-бы мы прасілі прыслаць у Рэдакцыю, для апрацавання яго біяграфіі”. Мажліва, водгукам на гэтую публікацыю стаў ліст Р. Зямкевіча ад 10 мая 1913 г. Б. Тарашкевічу і Станіславу Касцялкоўскаму, у якім падаваліся звесткі пра А. Вярыгу-Дарэўскага, а таксама верш *Litwinat zapisauszysia u mojej Albom na razegnańnia*. Гл.: ЦНБ НАН Беларусі, ф. 23, воп. 1, адз. зах. 405: *Письмо Ромуальда Земкевича со сведениями о жизни и творчестве Артема Вериги и стихотворение А. Вериги* Літвінам, запісаўшымся ў мой альбом на пажэгнане, *переписанное Ромуальдом Земкевичем. 1913, май 10. Листов 15*.

² Гл.: Е.Ф. Карскій, *Белорусы*, т. III: *Очерки словесности белорусского племени*, ч. 3: *Художественная литература на народном языке*, Петроград 1922, с. 296. Яшчэ раней фрагменты гэтае працы з’явіліся ў беларускай перыёдыцы, адкуль звесткі пра Вуля-Корбута трапілі ў *Гісторыю беларускае літэратуры* (Вільня 1920) і *Хрыстаматыю беларускае літэратуры* (Вільня 1922) Максіма Гарэцкага.

³ Праўда, Аляксандар Цвікевіч, не раскрываючы крыніц, сцвярджаў іншае: “Па нашых звестках, ён [верш *K Dudaru Arciomu at naddźwińskaha muzyka*. – М. Х.] быў напісаны А. Плугам у альбом Вяр.-Дарэўскаму, які (*альбом*) да вайны знаходзіўся ў Віленскім Музеум Т-ва Przyjaciół Nauk”. Гл.: А. Цвікевіч, “Западно-руссизм”: *Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі ў XIX і пачатку XX в.*, Мінск 1993, с. 106]. Беларускія даследчыкі, аднак, пацвердзілі правільнасць інфармацыі Р. Зямкевіча: “Уласнаручныя паказанні Корбута <...> напісаны тым жа почыркам, што і верш *K dudaru Arciemo*. Такім чынам пацвярджаецца справядлівасць меркавання Зямкевіча: «Вуль» – псеўданім Корбута” (Г. Кісялёў, *Арцём Вярыга-Дарэўскі* [у:] Г. Кісялёў, *Загадка беларускай Энеіды*, Мінск 1971, с. 166–167). Сёння маем яшчэ адно дакументальнае сведчанне: ліст Э.Ф. Карафа-Корбута да Эдварда Жалігоўскага ад 12 лютага 1859 г. Гл. ніжэй.

паэзіі – 65, Мінск 1966). Па-другое, шэраг навукоўцаў (Ісідар Бас¹, Адам Мальдзіс², Мікола Грынчык³, Віктар Каваленка⁴ і інш.) у сваіх даследаваннях пачалі згадваць пра таленавітага паэта і аналізаваць ягоны верш, а Генадзь Кісялёў змог з дапамогай архіўных дадзеных узнавіць асобныя старонкі ягонай біяграфіі⁵. У сваіх публікацыях, вывучаючы праблему атрыбуцыі паэмы *Тарас на Парнасе*, навуковец звярнуў ўвагу, што “беларускі верш Вуля *К дудару Арцёму ад наддзвінскага мужыка* (1859 год) па чысціні гучання, па бездакорнай культуры сілаба-танічнага верша з усёй беларускай паэзіі XIX стагоддзя, бадай што, найбольш блізка да *Тараса на Парнасе* <...> Сваім талентам Вуль настолькі блізка да таленту аўтара *Тараса на Парнасе*, што міжволі прыходзіць у галаву, а ці не Вуль напісаў паэму”⁶. Але адразу ж дадзеную гіпотэзу даследчык адкідае па наступных прычынах: 1. “*Тараса* напісаў чалавек, цесна звязаны з рускай культурай”⁷; 2. “Калі б Вуль напісаў *Тараса*, пра гэта, мабыць, ведаў бы праз Вярыгу Аляксандар Рыпінскі і не прыпісваў бы яе Канстанціну Вераніцыну”⁸; 3. “Пад канец жыцця, у 80-х гадах, Вуль жыве ў Варшаве, падтрымліваў сувязі з Вінцэнтам Каратынскім, Адамам Плугам, якія, думаецца, данеслі б да нас таямніцу аўтарства”⁹. Гэтых аргументаў, сфармаваных ў 1970-я гг., Г. Кісялёў прытрымліваўся ўсё жыццё. І нават, нягледзячы на тое, што ён так і не знайшоў “галоўнага аргумента”¹⁰ для пацвярджэння сваёй гіпотэзы, усё ж лічыў Канстанціна Вераніцына асноўным прэтэндэнтам на аўтарства славутае паэмы. Праўда, адказваючы на аргументы апанентаў¹¹, навуковец часам

¹ І. Бас, *Забутыя імёны*, “Літаратура і Мастацтва” 1956, 13 кастр.

² А. Мальдзіс, *Творчае набрацімства: Беларуска-польскія літаратурныя ўзаемасувязі ў XIX ст.*, Мінск 1966, с. 82–84.

³ М. Грынчык, *Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі*, Мінск 1969, с. 85.

⁴ В. Каваленка, *Уплывы. Вытокі. Паскоранасць: Развіццё беларускай літаратуры XIX–XX стагоддзяў*, Мінск 1975, с. 122–124.

⁵ Упершыню звесткі пра Ялегі Пранціша Вуля Г. Кісялёў падаў у артыкуле *Арцём Вярыга-Дарэўскі* (“Польмя” 1966, № 4, с. 143–154 і № 5, с. 163–174), адкуль яны (з памылкамі, праўда) трапілі ў хрэстаматыю *Беларуская літаратура XIX стагоддзя* (Мінск 1971, с. 352). Гэты артыкул стаў пазней раздзелам кнігі Г. Кісялёва *Загадка беларускай Энеіды* (Мінск 1971, с. 144–212). Асобны раздзел прысвечаны Ялегі Пранцішу Вулю ў кнізе *Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэрыялаў XIX ст.* (Мінск 1977, с. 367–376). Звесткі пра беларускага паэта дапаўняліся і ўдакладняліся ў наступных публікацыях Г. Кісялёва: *Пошукі імя* (Мінск 1978), *Разысківаецца класік...: Історыка-літаратурная дыялогія* (Мінск 1989), *Хто вы, Карафа-Корбуты?* (“Польмя” 1992, № 3, с. 172–187), *Жылі-былі класікі: Хто напісаў паэмы Энеіда навыварат і Тарас на Парнасе* (Мінск 2005).

⁶ Г. Кісялёў, *Пошукі імя*, Мінск 1978, с. 244–245.

⁷ Г. Кісялёў, *Не ўсё так проста, калега!*, “Чырвоная змена” 2005, № 20.

⁸ Г. Кісялёў, *Пошукі імя...*, с. 245.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Гэты аргумент, паводле слоў самога Г. Кісялёва, – літаратурны талент: “Разам з тым трэба прызнацца, што для пераканаўчасці намаляванай намі карціны не хапае адной «дробязі»: пакуль што ў нас няма аніякіх дадзеных аб літаратурнай адароннасці Вераніцына” (*Пошукі імя...*, с. 246). За сорок пошукавых гадоў “дробязь” так і не знайшлася. Цяжка сабе ўявіць, што чалавек таленту аўтара *Тараса на Парнасе* ўсё жыццё будзе займацца адно ці то сельскаю гаспадаркаю, ці то службю ў дзяржаўных установах (Пецябургскім па сялянскім справах прысутстве, у апарце Міністэрства шляхоў зносін), ці працаваць выкладчыкам (геаграфія, прыродазнаўства, гісторыя ў Маладзечынскай настаўніцкай семінары). Не выяўлена аніякіх дачыненняў К. Вераніцына з літаратураю ці журналістыкаю.

¹¹ Адметны пункт гледжання на пытанне атрыбуцыі паэмы *Тарас на Парнасе* мелі: Сцяпан Александровіч, Уладзімір Казбярук, Пятро Шаўцоў. За апошнія два дзесяцігоддзі з’явіліся публікацыі (М. Хаўстовіч, *Класік*, “Літаратура і Мастацтва” 1995, № 36; І. Запрудскі, *Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы Тарас на Парнасе*, “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта”, вып. 5, Мінск 2004, с. 49–63; вып. 6, Мінск 2005, с. 60–71 і інш.), у якіх сцвярджаецца, што Ялегі Пранціш Вуль мае больш падстаў лічыцца аўтарам славутага твора, чым К. Вераніцын.

адступаўся ад сваіх сцверджанняў: “Аздаючы перавагу аўтарству Вераніцына, я заўсёды стаўлю побач Вуля. У шырокім сэнсе *Тарас на Парнасе* – плён тагачаснай віцебскай паэтычнай школы, яскравым прадстаўніком якой быў Вуль. Несумненны ўзаемаўплыў Вераніцына і Вуля, магчымыя і розныя формы сааўтарства”¹. Аднак, нягледзячы на той факт, што Г. Кісялёў згодны ў пытанні атрыбуцыі паэмы прызнаць нават “сааўтарства”, большасць сучасных літаратуразнаўцаў і публіцыстаў, нібыта не заўважаючы гэтага, адназначна называе “класікам” К. Вераніцына.

Апрача Г. Кісялёва аніхто з даследчыкаў не займаўся вывучэннем перыпетый жыццёвага лёсу К. Вераніцына. Вядома, тая “дробязь”, якую шмат гадоў шукаў навуковец, можа, некалі і будзе выяўлена. Малаверагодна, праўда, але катэгарычна адмаўляць такую магчымасць нельга. Аднак у першую чаргу нашы пошукі павінны быць скіраваны ў кірунку Ялегі Пранціша Вуля. Мы да крыўднага мала ведае пра ягонае жыццё, а пра асобныя яго этапы – нічога. Здавалася б, ці ж складана адшукаць матэрыялы пра сібірскую ссылку Э.Ф. Карафа-Корбута? Ён жа быў пад наглядом паліцыі і без адпаведнага дазволу не мог пакінуць месца свайго побыту, пераехаць у Варшаву. А ці мог загубіцца ў Варшаве нестары яшчэ чалавек? І няўжо дачыненні з Адамам Плугам і Вінцэнтам Каратынскім не мелі аніякага выяўлення (апрача цьмянае згадкі Р. Зямкевіча)?

Беларускае літаратуразнаўства, вядома, спакваля адкажа на гэтыя ды іншыя пытанні. Нашы пошукі, нягледзячы на шэраг знаходак, пакуль не дазваляюць сцвярджаць, што аргументаў на карысць аўтарства Ялегі Пранціша Вуля стала значна больш. Але бяспрэчна тое, што колькасць такіх аргументаў павялічылася.

Нам падаецца, што аргументы гэтыя выяўляюцца не толькі там, дзе ўводзяцца ва ўжытак новыя дакументы, але і пры ўважлівым прачытанні вядомага раней. Пачнём, аднак, з радаводу, які можна скласці на падставе апублікаваных дакументаў, а таксама архіўных матэрыялаў².

Літоўскі шляхецкі род Карафа-Корбутаў карыстаўся гербам Корчак: у чырвоным полі тры срэбраныя гарызантальныя бэлькі, прычым кожная наступная (ніжэйшая) бэлька карацейшая за папярэднюю. Кляйнот – наверху шляхецкае кароны ў залатой чашы палова срэбранага сабакі. Герб належаў князям Славеніі, пасля Венгрыі, адкуль у XIII ст. трапіў у Рэч Паспалітую, дзе ім карысталіся прадстаўнікі 270 радоў.

I. Пратаплястам (родапачынальнікам) Ялегі Пранціша Вуля, паводле выяўленых на сённяшні дзень матэрыялаў, з’яўляецца Казімір Карафа-Корбут, які жыў у першай палове XVIII ст.

II. Сын Казіміра – Восіп (Юзаф, Іосіф) быў быў чашнікам Аршанскага павету. Памёр да 1795 г. Жонка Восіпа – Брыгіда жыла ў 1795 г. у Гродна ва ўласным доме, падараваным каралём, на Басняцкай вуліцы № 560.

III. Дзеці Восіпа і Брыгіды:

а). Фама (Тамаш) вучыўся ў Віленскім шляхецкім кадэцкім корпусе. Атрымаў ад караля Станіслава Аўгуста грамату, а ў 1791 г. – патэнт на пасаду пінскага каморніка.

¹ Г. Кісялёў, *Не ўсё так проста, калега!*, “Чырвоная змена” 2005, № 20.

² *Посемейный список коллежского секретаря Маврикия Фомина сына Караффа-Корбутта, жительствующего Витебской губернии в городе Витебске (Января 31 дня 1844 года)* [у:] Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394: *Дело Временного полевого аудиториата Виленского военного округа о дворянах Анастасии Козловском, Болеславе Улинском, Александре Василевском, Эмилии Франце Караффе Корбуте, Болеславе Вичульском, Станиславе Гелвановском, Антоне Каминском и др., сужденных за участие в мятеже. Начато 28 марта 1864 г. Кончено 11 августа 1867 г.* На 491 листе, с. 295 в.

Жонка Фамы – Барбара, Восіпава дачка з дому Палонская, 1778 г. н. У 1840-я гг. жыла ў сям’і старэйшага сына Маўрыцыя.

б). Фларыян. Памёр у 1831 г. Займаўся справамі шляхецкага паходжання роду Карафа-Корбутаў¹.

в). Антон, паручнік польскіх. Меў дачку Аляксандру, жонку адстаўнога капітана і кавалера Казіміра, сына Вікенція Карафа-Корбута. Іх сыны – Вацлаў Уладзімір і Вікенцій Антон. Апошні ў 1863 г. быў высланы ў Сібір, дзе нарадзіліся яго дзеці – Казімір і Уладзіслаў, што былі прафесарамі Віленскага ўніверсітэта ў міжваенны перыяд.

г). Элеанора. Жыла ў Курляндзі.

д). Ігнат. Ці не самы старэйшы. Жыў у Варшаве.

е). Уршуля. Жыла ў Мсціслаўскім ваяводстве.

ж). Апалонія. Выйшла замуж за Вольфальтэра. Жыла ў Францыі.

IV. Дзеці Фамы і Барбары:

а). Маўрыцый, 1800 г. н. Вучыўся ў Полацкім езуіцкім калегіуме, а ў 1819–1820 н. г. у Акадэміі. Відаць, атрымаў дыплом аб заканчэнні Акадэміі (езуіты, атрымаўшы загад пакінуць межы імперыі, шмат каму са сваіх вучняў выпісалі дыпламы аб заканчэнні Акадэміі). Служыў у дзяржаўных установах Віцебскае губерні (апошні час – перакладчыкам Віцебскае палаты крымінальнага суда). З 1847 г. лічыўся тытулярным саветнікам (IX клас). Ажаніўся на пачатку 1830-х гг. з Антанінаю, дачкою Яна, Сабалеўскаю². Жыў у Віцебску на Трынітарскай плошчы ў доме сталаяра Баўтуты. Прымаў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы паўстання на Віцебшчыне. 22 красавіка 1863 г. са зброяй у руках выйшаў з горада, каб далучыцца да паўстанцаў, але на наступны дзень быў арыштаваны блізу станцыі Дыманова. На следстве Маўрыцый Корбут называўся “галоўным бунтаўшчыком” (як і Арцём Вярыга-Дарэўскі). І хоць улады не здолелі давесці віну падсуднага, аднак вырак ваеннага суда пры Віцебскім батальёне ўнутранай варты – бестэрміновая катарга. Праўда, заключэнне Часовага палявога аўдытарыята ў Вільні (12 жніўня 1864 г.) было лягчэйшым: А. Вярыга-Дарэўскі і Маўрыцый Карафа-Корбут атрымалі па 8 год катаржных работ на заводах.

б). Брыгіда, 1805 г. н.

в). Пляцыда, 1807 г. н.

г). Пятро, 1809 г. н. Лічыўся шляхціцам Пінскага павета Мінскае губерні. Меў жонку Ганну, 1821 г. н. У 1840-я гг. – настаўнік французскае мовы Гродзенскай гімназіі.

д). Ігнат, 1811 г. н. Меў жонку Рэгіну, 1816 г. н. У 1840-я гг. жыў у маёнтку Угрынічы Пінскага павету.

е). Восіп, 1814 г. н.

ж). Ян, 1816 г. н. У 1840-я гг. быў настаўнікам матэматыкі Віцебскага павятовага вучылішча.

з). Мар’яна, 1819 г. н.

V. Дзеці Маўрыцыя і Антаніны:

а). Элегі Францішак. Нарадзіўся 9 красавіка 1835 г.

б). Людгард Люцыян, 1837 г. н.³.

¹ Дарэчы будзе заўважыць, што М. Карафа-Корбуту ўдалося давесці сваё шляхецкае паходжанне: у матэрыялах следства ён і яго сыны нязменна называюцца шляхціцамі.

² У 1845 г. падпісалася на кніжку Гераніма Марцінкевіча *Роезія*.

³ Згадваецца ў *Посемейном списке коллежского секретаря Маврикия Фомина сына Караффа-Корбутта, жительствоющего Витебской губернии в городе Витебске ад 31 студзеня 1844 г.* Верагодна, памёр у дзіцячым узросце.

в). Паўлін Вільгельм, 1845 г. н.

Як сведчыць метрычная кніга Віцебскага парафіяльнага фарнага касцёла¹, Элегій Францішак Карафа-Корбут нарадзіўся 9 красавіка 1835 года ў Віцебску². У метрыцы першае імя падаецца як “Францішак”. У пазнейшых дакументах (напрыклад, школьных ці матэрыялах следства) паэт называўся па-рознаму: часцей выступаў пад двума імёнамі – “Франц (Францішак) Элегій” ці “Элегій Франц (Францішак)”, хоць часам называўся проста “Франц”. А вось у тэкстах, напісаных самім літаратарам, абавязкова падаваліся два імя – “Элігі³ Францішак” (“Ялегі Пранціш”).

У 1846 г. бацька запісаў Элегія Францішка ў Віцебскую гімназію, папярэдне звярнуўшыся да апекуна Беларускае навучальнае акругі ў Вільні Эварэста Андрэвіча Грубера (1792–1859) з просьбаю вызваліць сына ад платы за навукі. Дзякуючы дырэктару вучылішчаў Віцебскае губерні Антону Антонавічу Бернгофу, які даў прыхільную рэзалюцыю (“проситель, служба в канцелярии здешней Палаты уголовного суда, получая весьма умеренное жалование и не имея никакого состояния, действительно находится в бедном положении, а потому и мог бы быть освобожден от платежа за учение сына, с самого поступления в Витебскую гимназию”⁴, згода была атрымана.

Вучыўся Э.Ф. Карафа-Корбут дастаткова добра. Напрыклад, у 1850/1851 н. г., нягледзячы на працяглую хваробу (не хадзіў на заняткі са снежня да красавіка), год закончыў паспяхова: здольнасці настаўнік рускае славеснасці ацэньваў на “5”, паводзіны – на “5”, стараннасць – на “3,75”. У V класе было 43 гімназісты, з іх толькі чатыры мелі лепшыя адзнакі⁵.

У 1851 г. вучань VI класа Э.Ф. Карафа-Корбут жыў на Селязнёўскай вуліцы. Ён часта наведваецца да свайго аднакласніка Пятра Мальчэўскага (з нейкай прычыны гімназічнае кіраўніцтва з заклапочанасцю глядзела на гэтыя візіты)⁶.

Хвароба (“страдает сильным удушьем”) давала пра сябе знаць і ў наступным навучальным годзе: Э.Ф. Карафа-Корбут часта прапускаў заняткі. Аднак гэта не перашкодзіла яму вызначыцца на літаратурных гутарках, заведзеных у Санкт-Пецярбургскай навучальнай акрузе⁷ яе апекуном Міхалам Мікалаевічам Мусіным-Пушкіным (1795–1862). У кастрычніку 1851 г. ён прачытаў сваё сачыненне *Успаміны дзяцінства і юнацтва (Воспоминания детства и юности)*, якое было адзначана апекуном акругі 15 чэрвеня 1852 г.: “В 1851/1852 академическом году на литературных беседах в гимназиях вверенного мне округа прочитано 260 сочинений, а именно: в Могилевской – 35, Витебской – 17 <...> Сочинения воспитанников Витебской гимназии тщательно обработаны и в отношении правильности языка имеют преимущество перед сочинениями Могилевской гимназии; все правила литературных бесед здесь соблюдены в точности. К отличным сочинениям можно отнести: *Воспоминания о детстве и юности*

¹ Гаворка пра фарны касцёл Найсвяцейшай Тройцы (пабудаваны ў 1749 г.), які знаходзіўся на левым беразе Дзвіны (Ніжні Замак). З тае прычыны, што стаяў побач з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы, зачынены ў 1844 г. Парафіяльным у 1845 г. стаў бернардынскі касцёл святога Антонія, які знаходзіўся каля Ратушы.

² Гл.: *Пачынальнік...*, с. 368.

³ Менавіта ў такой форме.

⁴ Цыт. па: Г. Кісялёў, *Хто вы, Карафа-Корбуты?* [у:] Г. Кісялёў, *Радаводнае дрэва*, Мінск 1994, с. 122–123.

⁵ ЦДГА ў Мінску, ф. 2554, воп. 1, спр. 112: *Ведомость об успехах и поведении учеников Витебской гимназии по русской словесности. 1850–1851.*

⁶ ЦДГА ў Мінску, ф. 2507, воп. 1, спр. 482: *Журнал надзирателя за учениками Витебской гимназии.*

⁷ Віцебская гімназія ў 1850–1864 гг. была ў складзе Санкт-Пецярбургскае навучальнае акругі.

г. Караффа-Корбута и *Час, проведенный перед памятником генералу Кульневу в Сивошине г. Фиалковского*¹.

11 кастрычніка 1852 г. дырэктар вучылішчаў Віцебскай губерні Сцяпан Іванавіч Краснавумаў накіраваў М.М. Мусіну-Пушкіну тры сачынненні, прачытаныя на літаратурных гутарках 29 і 30 верасня. Адно з іх – вучня VII класа Элегія Франца Караффа-Корбута (“рыма-каталіцкага веравызнання, 17 гадоў, са шляхты”) *Віцебск (Витебск)* “с разбором ученика VII класса Павла Вожевича”.

12 мая 1853 года з Віцебска ў Пецяярбург дасланы яшчэ два сачынненні вучняў гімназіі, сярод іх – вучня VII класа Элегія Франца Караффа-Корбута (“рыма-каталіцкага веравызнання, 17 гадоў, з патомнае шляхты”) *Хрэсьбіны ў беларускіх сялян* “с разбором ученика VII класса Иосифа Пуликовского”.

І зноў М.М. Мусін-Пушкін адзначыў працу Э.Ф. Караффа-Корбута: “В отношении правильности и точности языка сочинения учеников Витебской гимназии стоят выше сочинений воспитанников Могилевской; выбор тем приличен и самые темы обработаны старательно по источникам. Заслуживают похвалы сочинение *Витебск* ученика VII класса Караффа-Корбута, *Предслава, княжна Полоцкая* ученика VII класса Моннеротадю-Мэна, *Георгий Конисский* ученика VI класса Потрыковского и *Тарас Бульба* ученика VII класса Кожевникова”².

Захавалася і рэцэнзія на ўсе 24 сачынненні вучняў Віцебскай гімназіі, якую напісаў дырэктар вучылішчаў Санкт-Пецяярбургскай губерні:

“7. *Крестины у белорусских крестьян*, ученика VII класса Караффа-Корбута. Местные темы сообщают особый интерес этим сочинениям, в первых двух автор нередко увлекается, взгляд односторонний; но теплое участие к предмету <...> легкость языка заслуживают одобрения, последнее составлено вообще дельно и изложено последовательно.

8. *Витебск*, ученика VII класса Караффа-Корбута. Сочинение весьма дельное. Кроме вступления оно заключает в себе 4 отделения. 1. *Историю города Витебска*; 2. *Внешнее состояние Витебска*; 3. *Предание о Николаевском соборе*; 4. *Предание о проклятой княгине*. Первый отдел несколько сух; лучше всего обработан четвертый отдел; язык правильный и лёгкий, способ изложения – самостоятельный и своеобразный”³. Рэцэнзент адзначыў гэтае сачынненне Э.Ф. Караффа-Корбута як лепшае.

12 лютага 1854 г. дырэктар Віцебскае гімназіі высылае ў Пецяярбург сачынненні, якія чыталіся 28 і 29 студзеня. Сярод іх – працу вучня VII класа Элегія Франца Караффа-Корбута (“рыма-каталіцкага веравызнання, 18 гадоў, з патомнае шляхты”) *Пра Дзяржавіна наогул і пра оду Бог у прыватнасці (О Державине вообще и об оде Бог в особенности)* “з разборам вучня VII класа Пятра Мальчэўскага”. На гэты раз рэцэнзія дырэктара вучылішчаў Пецяярбургскае губерні была непрыхільная, а таму ў лік лепшых сачынненняў тэкст Ф.Э. Караффа-Корбута не трапіў: “13. *О Державине вообще и об оде Бог в особенности* ученика VII класса Элегия Франца Караффа-Корбута. Мысли, высказанные автором о Державине, вообще верны; язык оживленный, но не везде; точный

¹ ЦДГА ў Мінску, ф. 2507, воп. 1, спр. 462, ар. 49: *Дело Витебской дирекции училищ о литературных и читательских беседах; тут же о ходе преподавания русского языка и словесности*, с. 49.

² *Ibidem*, с. 72.

³ *Ibidem*, с. 74–75.

от склонности к гиперболам; кроме того, бросается в глаза неприятный способ соединения отдельных частей сочинения, как бы насильно сшитых между собой на живую нитку”¹.

Чатыры сачыненні за тры школьныя гады – гэта, у першую чаргу, сведчанне літаратурнага дару Э.Ф. Карафа-Корбута. Аніхто з віцебскіх гімназістаў-аднакласнікаў не мог пахваліцца такімі здольнасцямі. (Канстанцін Вераніцын (Васільеў) увогуле не ўдзельнічаў у “літаратурных и читательских беседах”²).

Звяртаем, аднак, увагу на рэч больш важную: у студзені 1854 г. Э.Ф. Карафа-Корбут лічыцца вучнем VII класа гімназіі, г. зн. ён другі год запар вучыцца ў VII класе. Г. Кісялёў меркаваў, што з-за беднасці³ паэт выбыў з гімназіі. Аднак “з-за беднасці” не вучацца два гады ў апошнім, выпускным класе. Зусім верагодна Э.Ф. Карафа-Корбут не атрымаў дыплом гімназіі ў 1853 г. з-за хваробы, але, прагнучы атрымаць яго, паўтараў курс у наступным годзе. І ўсё ж закончыць адукацыю не атрымалася. Чым займаўся паэт цягам двух наступных гадоў? Бо ж толькі 20 красавіка 1856 г. ён будзе прыняты на службу ў Віцебскую палату дзяржаўных маёмасцяў пісарам сярэдняга разраду гаспадарчага аддзелу⁴.

Паводле г. зв. рукапісаў А. Рыпінскага, менавіта ў гэты час (да 15 красавіка 1855 г.⁵) узнік *Тарас на Парнасе*. Цікава, што прыкладна ў адзін і той самы час (1854–1856 гг.) і Э.Ф. Карафа-Корбут, і К. Вераніцын не маюць пэўных заняткаў. Думаецца, калі мы высветлім перыпетыі жыцця былых аднакласнікаў гэтага перыяду, дык наблізімся да таго, каб разгадаць таямніцу аўтарства паэмы.

Маючы роўна дваццаць адзін год, Э.Ф. Карафа-Корбут пачаў працаваць ў Віцебскай палате дзяржаўных маёмасцяў. Асноўная функцыя Палаты – кіраванне дзяржаўнаю зямлёю і лясамі (а менавіта: здаванне скарбовых зямель у арэнду і выдзенне лясной гаспадаркі)⁶. Штаты Віцебскай палаты налічвалі некалькі дзесяткаў чыноўнікаў: на чале стаяў кіраўнік (управляючай). Ім на пачатку 1860-х гг. быў палкоўнік Уладзімір Бенекэ фон Дувэ (1822–1884). У падпарадкаванні кіраўніка было некалькі аддзелаў: гаспадарчы, лясны, агульны, кантрольны, люстрацыйны, “судны”. Кіраўніком (г. зв. саветнікам) гаспадарчага аддзела спачатку быў калежскі саветнік Уладзімір Мілаў, а пасля калежскі асэсар Іван Налівайка⁷. Непасрэднымі кіраўнікамі Э.Ф. Карафа-Корбута маглі быць: справаводы гаспадарчага аддзела (Піліп Папенчанка, Лявонцій

¹ *Ibidem*, с. 110 v.

² Ён, зрэшты, у сакавіку 1852 г. “выбыў” з VI класа гімназіі, каб у жніўні г. г. стаць студэнтам Пецяярбургскай медыка-хірургічнай акадэміі.

³ “Можа, хто знае, дадаліся і яшчэ якія прычыны” (Г. Кісялёў, *Хто вы...*, с. 125).

⁴ Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394: *Дело Временного полевого аудитората...*, с. 284.

⁵ Можна меркаваць, што паэма была напісана пасля смерці (18 лютага 1855 г.) цара Мікалая I у сакавіку–красавіку 1855 г.

⁶ Ігар Запрудскі, імкнучыся давесці, што Ялегі Пранціш Вуль напісаў паэму *Два д’яблы*, памылкова сцвярджае, што “гаспадарчы аддзел палаты дзяржаўных маёмасцяў <...> займаўся якраз і акцызнымі пытаннямі, зборам і ўлікам падаткаў ад продажу гарэлкі. Такім чынам, спецыфіка працы магла даць «удзячны» матэрыял і паслужыць штуршком для напісання скіраванай супраць п’янства і спойвання жыхароў гутаркі”. Гл.: І. Запрудскі, *Па дарозе на Парнас: Атрыбуцыйныя даследаванні і пытанні рэцэпцыі беларускай літаратуры XIX стагоддзя*, Мінск 2012, с. 52. Заўважым: акцызнымі пытаннямі займалася Казённая палата, у склад якое ўваходзіў піцейны аддзел (Отделение питейное).

⁷ Менавіта ён (замест “управляючага”) падпісаў 30 ліпеня 1862 г. *Атэстат* Э.Ф. Карафа-Корбута. Гл.: *Пачынальнікі...*, с. 368–369.

Баброўскі¹), столаначальнікі (Леў Стокаліч, Уладзіслаў Кавалеўскі, Пётр Мальчэўскі², Аляксандар Козіч), памочнікі столаначальнікаў (Баляслаў Вічульскі³, Іван Чарняхоўскі, Нікандр Забелін, Іван Гжыбоўскі).

Пасаду губернскага ляснічага ў Палаце дзяржаўных маёмасцяў (з 1860 г.) займаў капітан Аляксандар Семянтоўскі-Курыла (1821–1893), вядомы публіцыст, краззнаўца і этнограф. Яго першы артыкул пра Віцебшчыну *Статистическое описание Витебской губернии в лесном отношении*, апублікаваны ў часопісе “Труды Вольного экономического общества” (Санкт-Пецяярбург 1862, жнівень–кастрычнік). Служыў у Палаце (відаць, на пасадзе пісара) Станіслаў Акрэйц (1836–1922), публіцыст, літаратар, выдавец⁴. Ягоны, пэўна, сваяк Аўгусцін Восіпавіч Акрэйц узначальваў кантрольны адзел Палаты.

Нягледзячы на тое, што ў штаце Палаты пераважную большасць (да 1864 г.) складалі чыноўнікі мясцовага паходжання (“палякі”), але гэта была расійскай дзяржаўная ўстанова, дзе панаваў рускі дух, расійскай культура ўпэўнена спаборнічала з польскаю культураю. А таму невыпадкова не так шмат чыноўнікаў губернскіх і павятовых устаноў належала да паўстанцкіх арганізацый. Тое, што Э.Ф. Карафа-Корбут апынуўся ў лагеры паўстанцаў, было хутчэй выключэннем. І не сям’я адыграла тут сваю ролю, не веравызнанне (католікамі былі амаль усе мясцовыя шляхціцы), а ўплыў Арцёма Вярыгі-Дарэўскага. Пацвярджэнне сказанаму – верш, які Э.Ф. Карафа-Корбут занатаваў у *Альбом* Беларускае Дуды.

Калі пазнаёмліся віцебскія беларускія паэты – мы не ведаем. Дакументальныя сведчанні датаваны толькі канцом 1850-х гг. Аднак можам дапусціць, што ўжо ў гімназічныя гады⁵ дапытлівы юнак мусіў звяртацца, перадусім, у бібліятэку-чытальню, якую заснаваў яшчэ ў 1840-я гг. Сымон Вярыга-Дарэўскі. Менавіта з бібліятэкі Вярыгаў ён мог прачытаць *Jordana*, выдадзеную ў 1846 г. у Вільні драматычную паэму Эдварда Жалігоўскага (Антон Савы). *Jordan* і яго аўтар карысталіся аграмаднай папулярнасцю сярод тагачаснай моладзі. Невыпадкова так захоплена пісаў Э.Ф. Карафа-

¹ Быў спачатку справаводам ляснога аддзела, а пасля – гаспадарчага. *Атэстат* Э.Ф. Карафа-Корбута падпісаў “замест” саветніка гаспадарчага аддзела.

² Школьны сябра Э.Ф. Карафа-Корбута.

³ Баляслаў Вічульскі абвінавачваўся “за составление вооруженной партии с целью присоединиться к шайке мятежников” разам з Э.Ф. Карафа-Корбутом. Праўда, ён меў сваю “легенду” – стараўся апраўдацца (і Э.Ф. Карафа-Корбут яго падтрымліваў) “по совершенной неспособности в этом деле как увлеченного силою в инсургенты не известными нам и ему лицами”. Гл.: *Пачынальнікі...*, с. 370.

⁴ С. Акрэйц пасля смерці бацькі пераехаў з Пецяярбурга ў Віцебск, дзе закончыў гімназію (1856), пасля вучыўся ў Горы-Горацкім земляробчым інстытуце і працаваў у Палаце дзяржаўных маёмасцяў (1859–1862). Ягоны беларускі дапаўстанцкі досвед лёг у аснову раманаў *Последние язычники* (1871–1872), *Далёкие годы* (1898), а досвед часоў Паўстання – *Воспоминания инсургента, Как я избежал виселицы, Уголок восстания 1863* (пад псеўданімам С. Арліцкі). У асобных біяграмах С. Акрэйца падаецца месца ягонае службы не Віцебская, а Магілёўская Палата дзяржаўных маёмасцяў.

⁵ І. Запрудскі выказаў меркаванне, што “недзе да 1856 г. можна адносіць знаёмства маладога чыноўніка з беларускім пісьменнікам Арцёмам Вярыгам-Дарэўскім” (І. Запрудскі, *Па дарозе на Парнас...*, с. 52). З вышэй пададзеных слоў незразумела, што азначае “да 1856 г.”: ці знаёмства адбылося раней 1856 г. (але ж Э.Ф. Карафа-Корбут чыноўнікам стаў толькі ў 1856 г.), ці менавіта ў 1856 г.? На падставе чаго мы мусім прыняць гэтую дату? Бо ліст рэдактара “*Gazety codziennej*” Яна Грыгаровіча ад 22 студзеня 1857 г., які далей цытуе даследчык, аніж не стасуецца да Э.Ф. Карафа-Корбута як да маладога пісьменніка. Тут, хутчэй, сам А. Вярыга-Дарэўскі прылічаны да кагорты маладых пісьменнікаў. Прыгадайма: у лісце да Уладзіслава Сыракомлі ад 22 кастрычніка 1857 г. Беларуска Дуда піша: “Вось уручаю табе большую частку маіх грызмоляў: што мне з імі рабіць? <...> Або пасвяці мяне ў пісакі ва ўсім значэнне гэтага слова, або забі ва мне гэта фальшывае імкненне” (*Пачынальнікі...*, с. 225).

Корбут у жніўні 1858 г. пасля знаёмства з былым выгнанцам, які пасля атрымання дазволу на выданне ў Пецяргбургу “Słowa” прыехаў у Віцебск¹, каб сустрэцца з будучымі карэспандэнтамі газеты:

O! znalazem cię i przedtem, nim ujrzalam ciebie;
Bom cząstkę ducha twego pożywał duchowo; –
I zawsze cię poznawał w tym duchowym chlebie:
Czy byłeś Onegdajskim, czy Antonim Sową².

Гэты верш, увогуле, – першы вядомы сёння твор Ялегі Пранціша Вуля. Ён сведчыць, што дваццацітрохгадовы малады чалавек ужо мае псеўданім, якім будзе падпісваць свае тэксты – па-польску і па-беларуску. Які сэнс укладваў у яго паэт – мы не ведаем. Але не можам цалкам пагадзіцца з тлумачэннем Г. Кісялёва: “Абраны маладым паэтам псеўданім (Вуль – вулей) добра суадносіцца з народнай сімволікай і сведчыць аб сур’ёзным стаўленні яго да свайго таленту. «Так рупная пчала // Умее ў соты мёд сабраць і з горкіх кветак», – скажа праз паўстагоддзя М. Багдановіч. І ў Купалы чытаем: «Нібы пчалы ў соты з мёдам // Да свайго вулля, // Мы вяртаемся дадому, // Як адна сям’я». Ды і задоўга да гэтага ў сваім ўзнёслым гімне любові да роднай зямлі Скарына не прамінуў сказаць: «...пчелы и тым падобная бороняць ульев своих...»³. Прыгожае тлумачэнне, але не аўтарскае, не літаратара сярэдзіны XIX стагоддзя. Тут, усё ж такі, трэба браць пад увагу значэнне польскага слова “ul”. Бо ў спадчыне Э.Ф. Карафа-Корбута больш тэкстаў польскіх, чым беларускіх; бо ягонае польскае мова – гэта мова касцёла, мова прачытаных кніг з бібліятэкі братаў Вярыгаў, мова ягонае Рэчы Паспалітае-Польшчы. Слоўнікі “даўняй пальшчыны” даводзяць, што “ul” – гэта не толькі “памяшканне для пчол”. (Трэба ведаць, што ў даўнія часы вуллі часам рабілі “człekokształtne w postaci św. Jana”, а таксама ў постацах людзей і звяроў: жыдоў, шляхціцаў, сялян, мядзведзяў і інш.). Другое значэнне слова “ul” – “вязніца, арыштанцкая, халодная”; трэцяе – “шафа са скрынкамі, якія высоўваюцца; шафа для каталогаў”. Пэўна ж, ведаў паэт і польскі фразелагізм са словам “ul” – “szumi (bręczy) jak w ulu”, і польскую прыказку “kto w ul dmuchnie, temu pysk spuchnie”. Што датычыць прыказкі, дык яна была, як кажуць, у той час на слыху: камедыю Аляксандра Фрэдры (1793–1876) *Pan Jowialski* (1833) добра ведалі на Беларусі. Магчыма, нават, што ў Віцебскім тэатры яе можна было паглядзець у 1850-я гг. Ва ўсякім выпадку, у бібліятэцы братаў Вярыгаў было адно са шматлікіх выданняў гэтага твора.

На нашу думку, Э.Ф. Карафа-Корбут дзеля свайго псеўданіма выкарыстаў семантыку польскае прыказкі: ён той літаратар, які будзе актыўна ўдзельнічаць у грамадскім жыцці краю, ён той, хто будзе бараніць сябе і свой край⁴. І зусім мажліва, што і ў гэтым пытанні для паэта быў прыкладам яго старэйшы амаль на дваццаць гадоў прыяцель А. Вярыга-Дарэўскі, ягонае грамадска-асветніцкая дзейнасць.

Пра шчыльныя дачыненні Э.Ф. Карафа-Корбута з Беларускаю Дудою ў другой палове 1858-га года можа сведчыць іх супольнае супрацоўніцтва з пецяргбургскаю

¹ Прыезду Э. Жалігоўскага ў Віцебск папярэднічала сустрэча ў ліпені 1858 г. А. Вярыгі-Дарэўскага з супрацоўнікамі “Słowa” на дачы графа Грыгора Кушалёва-Безбародкі Палюстрова пад Пецяргбургам.

² Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6974: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Twórczość poetycka. Bruliony wierszy. Wiersze osób różnych*, s. n. n.

³ Г. Кісялёў, *Радаводнае дрэва...*, с. 126.

⁴ Зыходзячы з дадзенага (фразелагізма і прыказкі) тлумачэння псеўданіма, можна зразумець сатырычную скіраванасць і *Тараса на Парнасе* і *Двух д’яблаў*.

газетаю “Słowo”: трапіўшы (пакуль невядома якім чынам) у асяроддзе ініцыятараў выдання, А. Вярэга-Дарэўскі дбае не толькі пра сябе, але і спрыяе навязванню кантактаў з рэдакцыяй малодшаму калегу.

Пра супрацоўніцтва магла быць гаворка 8 жніўня 1858 г., калі Э. Жалігоўскі адмыслова прыязджаў у Віцебск. А. Вярэга-Дарэўскі, які яшчэ ў кастрычніку 1857 г. у лісце да У. Сыракомлі выказваў жаданне стаць распаўсюджвальнікам “Teki Wileńskiej”¹, разам з Львом (Леанам) Сулістроўскім у верасні-кастрычніку 1858 г. збіраюць на Віцебшчыне падпіску на “Słowo”. Дачыненні Э.Ф. Карафа-Корбута з пецярбургскаю газетаю не зусім зразумелыя. Беларуская Дуда ў лісце да Э. Жалігоўскага піша: “Францішак Корбут дзякуе і давяраецца Вашай апецы”². Як трэба гэта разумець? За што дзякуе паэт і чаго ён чакае ад рэдакцыі? Не можа гэта вытлумачыць і адзіны ліст Э.Ф. Карафа-Корбута да Э. Жалігоўскага ад 12 лютага 1859 г. Адзінае, што можна сказаць: справамі падпіскі паэт не займаўся. Хутчэй за ўсё на яго ўсклалі абавязкі аднаго з карэспандэнтаў на Віцебшчыне. Праўда, ягоны першы допіс у форме верша-пажадання з просьбаю змясціць “дзе-небудзь у кутку, у вольным зацішным месцы”³, стаў і апошнім: пасля выхаду ў свет пятнаццатага нумару газета была забаронена, а ейны выдавец Язафат Агрызка арыштаваны.

Супрацоўніцтва скончылася, фактычна, так і не пачаўшыся. А вось пра супрацоўніцтва Э.Ф. Карафа-Корбута з іншымі мясцовымі выданнямі мы нічога не ведаем, у той час як А. Вярэга-Дарэўскі актыўна карэспандоваў з Адамам Кіркорам, дасылаў артыкулы ў часопіс “TeKa Wileńska”.

23 сакавіка 1859 г., “у панідзелак”, *Альбом* А. Вярэгі-Дарэўскага, распачаты 21 кастрычніка 1858 г., нарэшце трапіў у рукі Э.Ф. Карафа-Корбута. Трэба думаць, што сустракаліся віцебскія беларускія паэты часта, але вось толькі цяпер старэйшы просіць маладзейшага занатаваць колькі слоў на памятку. Гэта ўжо трэці (і адначасна чацвёрты) вядомыя нам вершаваныя тэксты паэта вітальна-віншавальнага жанру. Звернем ўвагу на тое, што – як і верш *Do Antoniego Sowu – K Dudaru Arciomu at nad-dźwińśkaha miżuka* вызначаецца адной цікавай асаблівасцю: іх аўтар з шанаваннем гаворыць пра творчыя дасягненні сваіх старэйшых калег і анічога не згадвае пра свае ўласныя. Здавалася б, аўтар нават некалькіх вершаў не мусіў бы сцвярджаць так катэгарычна:

Lecz ja, – wprzódy nieznaný, – twój znajomy świeży, –
Czemże siebie utrwale we twojej pamięci?
Łacno z niej moje imię nieznanе wybieży,
Gdy tyle świetnych Imion ona w sobie święci!⁴

Аднак, усё ж, у гэтым няма нічога дзіўнага: абодва адрасаты вершаваных пасланняў Ялегі Пранціша Вуля значна старэйшыя за яго і, апроч таго, “маюць” друкаваныя творы, якія прынеслі ім славу. А можа, проста не любіў малады паэт выхваляцца сваім аўтарствам? Можа, і псеўданімам з гэтай прычыны карыстаўся? Але, перадусім, А. Вярэга-Дарэўскі пасля 23 сакавіка 1859 г. мусіў звярнуць увагу на аўтара верша

¹ Гл.: *Пачынальнікі...*, с. 226.

² Biblioteka XX Czarotoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n.

³ *Ibidem*.

⁴ Biblioteka XX Czarotoryskich w Krakowie, sygn. 6974: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Twórczość poetycka. Bruliony wierszy. Wiersze osób różnych*, s. n. n.

K Dudaru Arciomu at naddźwińśkaha muzyka, нават калі раней анічога іншага вулеўскага на чытаў. Відавочна, звярнуў. І, відавочна, ведаў іншыя тэксты свайго маладзейшага калегі. Можа, таму, выгнаннікі, вярнуўшыся з Сібіры, называлі А. Вярыгу-Дарэўскага аўтарам *Тараса*?

Чатыры вядомыя сёння вершы Ялегі Пранціша Вуля напісаны прыкладна ў адзін час і дакладна датаваныя: першы з іх напісаны 8 ліпеня 1858 г., другі – 11 лютага 1859 г, а трэці і чацвёрты – 23 сакавіка 1859 г. У мастацкіх адносінах беларускамоўны твор на парадак вышэй за польскамоўныя. Што цікава, толькі два радкі верша-звароту да Антона Савы адпавядаюць паэтыцы беларускамоўнага твора:

Niech wszędy, – gdzie w ciemności przemkną skrzydła Sowy, –
Ciemność nocy – rozbija jasne dnia promienie!¹

Што датычыць іншых радкоў гэтага верша, дык іхняе мастацкая вобразнасць не адрозніваецца ад вобразнасці іншых польскамоўных тэкстаў, якія дарэчы, нібы блізныя: адны і тыя ж вобразы-сімвалы Добра, Прыгажосці, Цноты і інш. У вершы з *Альбома* паэт спрабуе даць адказ на пытанне “што ёсць нашае жыццё?”, а ў прысвячэнні-пажаданні рэдакцыі “*Słowa*” – сфармуляваць сваё бачанне праграмы грамадска-асветніцкага выдання. Характэрна, што Ялегі Пранціш Вуль прыгадаў і пра “*lud*”, г. зн. прасталюдзінаў:

Niech nakoniec Wasze “*Słowo*” będzie głosem Ludu².

Ці не просьба гэта да рэдакцыі друкаваць творы “наддзвінскага мужыка” і Беларускае Дуды?³ Тым больш, што і А. Вярыга-Дарэўскі ў лісце да Э. Жалігоўскага ад 12 студзеня 1859 г. пытаўся: “Што мне рабіць з *Конрадам* маім і іншаю пісанінаю?”⁴.

Пасля таго, як “*Słowo*” перастала выходзіць, Э.Ф. Карафа-Корбут не адмовіўся ад жадання займацца літаратурнаю працаю, супрацоўнічаць з перыядычнымі выданнямі. Нам вядома, што ў наступным годзе былі наладжаны сувязі з рэдакцыяй “*Gazety Codziennej*”⁵, якая знаходзілася ў Варшаве. У нумары 188 (9/21 ліпеня) за 1860 г. тут публікуецца ягоная карэспандэнцыя з Віцебска, напісаная 21 чэрвеня. А ў нумары 196 (17/29 ліпеня) рэдакцыя паведамляе: “P[anu] E. F. U. z Witebska. Tylko dziękować możemy, spełniając żądania. Korrespondencją z Witebska, choć nieco różno, umieściiiśmy”⁶. Відавочны памылкі друку, а таксама прыватны характар паведамлення затуманьваюць ягоны змест. Аднак не выклікае сумнення, што сутнасць яго наступная: за допіс, які адпавядае жаданню рэдакцыі, яна дзякуе і дадае: дасланае ўжо надрукавана. Трэба думаць, што Э.Ф. Карафа-Корбут, даслаўшы 21–22 чэрвеня свой артыкул у Варшаву,

¹ *Ibidem*.

² Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n.

³ Гаворка магла ісці не абавязкова пра газету. Бо ў планах рэдакцыі было і выданне літаратурных дадаткаў. Выйшлі два тамы.

⁴ Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n.

⁵ Фінансіст і прамыслоўца Леапольд Крананберг (1812–1878) у 1859 г. купіў у Аляксандра Невяроўскага (1824–1892) “*Gazetę Codzienną*” і прапанаваў Юзафу Ігнацы Крашэўскаму (1812–1887) стаць літаратурным рэдактарам. Ю.І. Крашэўскі прыняў прапанову, пераехаў з Валыні ў Варшаву і, рэдагуючы газету ў 1859–1862 гг., здолеў зрабіць яе адным з самых папулярных тагачасных польскіх выданняў (наклад складаў каля 9000 асобнікаў).

⁶ *Korrespondencya*, „*Gazeta codzienna*” 1860, nr 196, s. 4.

прыкладна праз месяц (газета, выдадзеная ў Варшаве 9/21 ліпеня, у Віцебск магла прыйсці праз некалькі дзён) пацікавіўся ягоным лёсам. З гэтай прычыны і з’явілася інфармацыя для паэта на апошняй старонцы газеты Ю.І. Крашэўскага.

Ёсць надзея, што будуць выяўлены і іншыя публікацыі Э.Ф. Карафа-Корбута 1860–1863 гг. у польскамоўным друку, падпісаныя псеўданімам Е.Ф. Ш.

Чым яшчэ займаўся ў дапаўстанцкі час малады віцебскі паэт? Служыў да 30 ліпеня 1862 г. у Віцебскай палаце дзяржаўных маёмасцяў, а пасля, зволіўшыся нібыта дзея паступлення ў вышэйшую навучальную ўстанову, “занимался частнымі урокамі с учениками гимназии, приготавливая их по всем предметам”¹. Аднак, здаецца, няма падстаў, сцвярджаць (як гэта робіць І. Запрудскі), што “19 сакавіка 1859 г. у Віцебску быў наладжаны дабрачынны канцэрт на карысць бедных. Праз месяц, 19 красавіка, сродкі ад падобнай імпрэзы збіралі на парафіяльны пабернардынскі касцёл св. Антонія”². Чыны ўдзел у абодвух канцэртах браў Ф. Корбут, які як саліст, або адзін з выканаўцаў іграў на фартэпіяна санату Бетховена, варыяцыі Расіні, уверцюры з *Аберона* Вебэра і героіка-рамантычнай оперы *Вільгельм Тэль* Расіні, фантазію Тальберга, пра што паведамлялася ў вераснёўскай карэспандэнцыі А. Вярыгі-Дарэўскага ў варшаўскі “Ruch muzyczny”³. Усё ж “pan Korbutt”⁴, як пазначана ў публікацыі А. Вярыгі-Дарэўскага, – гэта неабавязкова Э.Ф. Карафа-Корбут. З аднаго боку, меладычнасць верша *K Dudaru Arciomu at naddźwińskaha muzyka* нібыта можа сведчыць на карысць музычных здольнасцяў паэта, але, з другога боку, аніякіх звестак пра дадзены від ягоных заняткаў не захавалася. Названым у публікацыі музыкантам мог быць як нехта са сваякоў Э.Ф. Карафа-Корбута, так і нехта з віцебскіх аднафамільцаў паэта.

Застаючыся на пачатку 1860-х гг. у Віцебску, Э.Ф. Карафа-Корбут, пэўна ж, прымае актыўны ўдзел у падрыхтоўцы паўстання. Вось толькі з тае прычыны, што і сам паэт, і яго сябры імкнуліся знівеляваць свае дачыненні з нацыянальна-вызваленчым рухам, дык узнавіць больш-менш дакладны ход падзей сёння не ўяўляецца магчымым. Што не выклікае сумненняў, дык гэта тое, што 22 красавіка (ст. ст.) 1863 г., у панядзелак, напярэдадні Юр’я, уся сям’я Карафа-Корбутаў выйшла з дому ў Віцебску і накіравалася па магільёўскай шашы ў бок Дыманоўскай станцыі. Дзе былі наступныя шэсць дзён Элегі Францішак і яго брат Паўлін Вільгельм – следства не высветліла, хоць і мела падазрэнне, што браты знаходзіліся ў аддзеле Ігната Будзіловіча⁵ (на той падставе, што зброя арыштаваных была пашкоджана), а пасля разгрому 26 красавіка “шайкі” пад Пагосцішчам здолелі схавацца. 28 красавіка, у нядзелю, браты Карафа-Корбуты

¹ *Пачынальнікі...*, с. 374.

² У *Пачынальніках...* (с. 215) не падаецца (хіба, з-за антыкатыліцкіх тэндэнцый у ідэалогіі савецкай эпохі) мэта правядзення другога дабрачыннага канцэрта. І. Запрудскі дапаўняе публікацыю Г. Кісялёва інфармацыяй з допісу Э.Ф. Карафа-Корбута ў “Gazetę Codzienną”.

³ І. Запрудскі, *Па дарозе на Парнас...*, с. 56.

⁴ *Korrespondencya*, „Ruch muzyczny” 1858, nr 41 (30 wrzeźnia/12 października), s. 358.

⁵ Гаворка пра Ігната Будзіловіча (1841–1863), які пасля завяршэння вучобы ў Кіеўскім кадэцкім корпусе (1859) служыў падпаручнікам у лейб-гранадзёрскім Кацярынаслаўскім палку ў Маскве (на іншых звестках: у Кастрэме). У красавіку 1863 г. пакінуў полк і разам з Людвікам Звяздоўскім выехаў на Магілёўшчыну, дзе прыняў на сябе абавязкі камандзіра Аршанскага паўстанцкага аддзела. 22 красавіка аддзел рушыў на Бабінавічы і Лёзна. Аднак 25 красавіка спыніўся ў фальварку Ацкава, а пасля павярнуў на поўнач да фальварку Пагосцішча. Тут 26 красавіка паўстанцаў атакавалі расійскія войскі (разам з вялікаю групаю ўзброеных мясцовых сялян). Пасля непрацягла бою паўстанцы ў большасці здаліся. І. Будзіловіч пасля чатырох месяцаў следства быў асуджаны на смерць і расстраляны 28 жніўня 1863 г. у Оршы.

разам яшчэ з васьмію інсургентамі былі затрыманы сялянамі і жыдамі каля фальварка Новы Стан (Аршанскі павет) Яна Рагінскага, адведзены ў веску Ордзеж, а пасля ў мястэчка Высокае (сёння Высачаны).

1 мая ўсіх іх аршанскі павятовы спраўнік Антон Бобрык даставіў у Віцебскі замак. Следства доўжылася да канца лістапада¹, а пасля было перададзена ў Ваенны суд пры Віцебскім батальёне ўнутранай варты. Паводле выраку суда ад 23 снежня 1863 г. трынаццаць інсургентаў (Аляксандар Васілеўскі, Станіслаў Гелваноўскі, Элегій Франц і Вільгельм Карафа-Корбуты, Генрых Круковіч, Стафан Стафаноўскі, Баляслаў Улінскі, Баляслаў Шкленік, Баляслаў Вічульскі, Валяр’ян Вярыга, Антон Камінскі, Іван Вайцахоўскі, Міхал Дабрыкевіч) асуджаліся на катаржную працу ў рудніках на 15 гадоў, а Анастас Казлоўскі, які абвінавачваўся ў загадванні ў аддзеле гаспадарчаю часткаю, – на бестэрміновую катаргу.

17 сакавіка 1863 г. віцебскі ваенны губернатар генерал-маёр У. Вяроўкін, “соображая приговор Комиссии военного суда с обстоятельствами дела”, прапануе Часоваму палявому аўдытарыяту Віленскае вайсковае акругі саслаць дванаццаць інсургентаў на катаржную працу ў рудніках на 8 гадоў, Анастаса Казлоўскага – на 12 гадоў, а Міхала Дабрыкевіча – у арыштанскія роты на тры гады.

Праз колькі дзён Часовы палявы аўдытарыят, “по соображении с летами и званием каждого из подсудимых и степенью принятия им участия в мятеже”, прапануе саслаць на катаржную працу ў Сібіры: у крэпасцях на 10 гадоў А. Казлоўскага; на заводах на 8 гадоў Б. Улінскага, Б. Вічульскага, Б. Шкленіка; на заводах на 6 гадоў А. Васілеўскага; на заводах на 4 гады С. Гелваноўскага; Э.Ф. Карафа-Корбута – “на поселение в более отдаленные места Сибири”²; В. Карафа-Корбута, Г. Круковіча і С. Стафаноўскага – на жыхарства (жыцьё) у Табольскую губерню, а М. Дабрыкевіча – у разанскую арыштанцкую роту на 3 гады; А. Камінскага – у Казанскую, а В. Вярыгу – у Пермскую губерні “для водворение <...> на постоянное жительство”.

12 красавіка 1864 г. фактычна без зменаў вырак Часовага палявога аўдытарыяту зацвердзіў М. Мураўёў.

Трэба думаць, у хуткім часе (май–чэрвень 1864 г.) Э.Ф. Карафа-Корбут быў высланы з краю. У жніўні 1864 г., калі быў зацверджаны вырак аўдытарыята па справе г. зв. “дыманаўскае шайкі” (А. Вярыга-Дарэўскі, М. Карафа-Корбут і інш.), маці паэта Антаніна і жонка Ганна Талвінская, звярнуліся да ваеннага губернатара Віцебска з просьбай дазволіць ім “следовать за Маврикием”. Дазвол быў дадзены і 4 верасня Карафа-Корбуты з Віцебску этапамі накіраваліся ў Сібір. Магчыма, ехалі яны разам з А. Вярыгам-Дарэўскім, а г. зн. у красавіку 1865 г. былі ў Табольску, а ў жніўні – у Іркуцку. Зрэшты, Антаніна Карафа-Корбут або засталася ў малодшага сына

¹ Асобныя матэрыялы следства (1. Просьба Аляксандра Васілеўскага, Станіслава Гелваноўскага, Анастаса Казлоўскага, Вільгельма і Франца Корбутаў, Генрых Круковіча, Стафана Стафаноўскага, Баляслава Улінскага і Баляслава Шкленіка да начальніка Віцебскай губерні ад 10 мая 1863 г.; 2. Просьба Аляксандра Васілеўскага, Станіслава Гелваноўскага, Анастаса Казлоўскага, Франца і Вільгельма Корбутаў, Баляслава Улінскага і Баляслава Шкленіка да вайсковага начальніка Віцебскай губерні палкоўніка Смірнова ад 17 чэрвеня 1863 г.; 3. Праатакол допыту Э.Ф. Карафа-Корбута Следчаю камісіяй ад 20 ліпеня 1863) друкаваліся ў зборніку *Пачынальнікі* (с. 369–376).

² Матэрыялы справы не даюць адказу на пытанне: чаму вырак Э.Ф. Карафа-Корбута аказаўся адрозным ад яго калегаў? Магчыма, паэт быў высланы на пасяленне з-за кепскага стану здароўя, г. зн. атрымаў больш мяккае пакаранне. Аднак вядома, што тыя, хто быў асуджаны на катаргу, меў магчымасць вярнуцца праз пэўную колькасць гадоў на радзіму; высланыя ж на пасяленне ці “жыцьё” фактычна былі пазбаўленыя такога права.

ў Табольску, або памерла ў дарозе – ва Усоллі М. Карафа-Корбут, здаецца, быў без сям’і¹. А вось Ганна Талвінская павінна была знайсці ва Усходняй Сібіры мужа – Э.Ф. Карафа-Корбута.

Да нядаўняга часу мы не мелі аніякіх інфармацый пра тое, як склаўся лёс беларускага паэта на высылцы. Зусім справядліва пісаў колісь Г. Кісялёў: “Уся сям’я Корбутаў, можна сказаць, у поўным складзе, апынулася ў Сібіры. І як у ваду канула”².

Сапраўды, няцяжка было загубіцца сярод некалькі дзесяткаў тысяч высланых у Сібір паўстанцаў 1863–1864 гг. Асабліва калі Корбутаў сярод іх было шмат³. Нам удалося вылучыць з масы выгнаннікаў 12 асоб, якія насілі прозвішча Корбут.

Па-першае, ажно пяцёра Корбутаў ёсць у *Спіске палітычных прэступніков, лішненых по суду прав становіяня, імушество коих надлежит конфіскаціи в казну. 1864*⁴:

1. Корбут Антон, шляхціц Вілкамірскага павета Ковенскай губерні⁵.

2. Корбут Уладзіслаў, шляхціц Мінскае губерні⁶.

3. Караф-Корбут Маўрыцы, шляхціц Віцебскай губерні, тытулярны саветнік. Служыў перакладчыкам у Віцебскай палаце крымінальнага суда. Бацька паэта.

4. Караф-Корбут Франц, шляхціц Віцебскага павета Віцебскай губерні. Асуджаны на пасяленне “в более отдалённые места Сибири”.

5. Караф-Корбут Вільгельм, шляхціц Віцебскага павета Віцебскай губерні. Асуджаны на “житье в Тобольскую губернию”.

У дысертацыі Святланы Мулінай⁷ згадваюцца:

6. Корбут Вікенцій Каспераў, шляхціц, высланы без пазбаўлення правоў, з 1869 г. знаходзіўся ў Омску⁸.

7. Корбут Вільгельм, “духовного сана, сослан с лишением прав; на жительство, с 1868 г. находился в Тобольской губ. г. Тюмени”⁹.

У кнізе *Студзенскае паўстанне і сібірскія выгнаннікі*¹⁰ згадваюцца пяць¹¹ Корбутаў (двух з іх падаюцца фотаздымкі):

¹ W. Lasocki, *Wspomnienia z mojego życia*, t. II: *Na Syberji*, Kraków 1937, s. 333.

² Г. Кісялёў, *Хто вы, Карафа-Корбуты?* [у:] Г. Кісялёў, *Радаводнае дрэва: Каліноўскі – эпоха – наступнікі*, Мінск 1994, с. 127.

³ Томскі губернатар на пачатку 1870-х гг. не мог зразумець, каго з сасланых павінен вызваліць з ссылкі, бо ў яго губерні адбывалі тры Пятроўскія, якія мелі імя Францішак і аднолькавае імя па бацьку. Гл.: W. Śliwowska, *Kartoteka uczestników powstania styczniowego w Instytucie Historii PAN* [w:] *Powstanie styczniowe 1863–1864: Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja*, Kielce 2005, s. 15.

⁴ Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Ф. 296: *Канцелярыя мінскаго гражданскаго губернатара*.

⁵ Сасланы ў Іркуцкую губерню. Жыў у Аёкскай воласці. Быў прыняты на дзяржаўную службу. Магчыма, пра яго згадваецца ў даведніку *Деятели революционного движения в России* (Москва 1928, т. I, ч. II): “Корбут Антон, студэнт С.-Пецябургскага ўніверсітэта. За ўдзел ў студэнцкіх хваляваннях 1861 г. пасаджаны 12 кастрычніка ў Петрапаўлаўскую крэпасць, адкуль 17 кастрычніка пераведзены ў Кранштат; вызвалены 6 снежня 1861 г.”.

⁶ Здаецца, гэта сын Пятра Карафа-Корбута – Уладзіслаў Анзельм, 1839 года нараджэння, студэнт Пецябургскай медыка-хірургічнай акадэміі, сасланы ў Сібір. У 1880-я гг. жыў у Томску.

⁷ С. Мулина, *Участники польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке*, Омск 2005.

⁸ Нехта Вікенцій Карафа-Корбут з Віцебскай губ. у 1860-я гг. быў сярод 80 выгнаннікаў у Валагодскай губ. Гл.: Н. Голикова, *Польские ссыльные в Вологодской губернии в 60-е годы XIX в.* [у:] *Powstanie styczniowe...*, s. 173.

⁹ У Табольскую губерню “на житье” быў сасланы таксама Вільгельм Карафа-Корбут, брат Элегія Францішка. Зусім верагодна, што згадка пра “духоўны стан” Вільгельма – памылковая і, такім чынам, гаворка ідзе пра брата паэта.

¹⁰ *Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy: Katalog fotografii...* s. 92, 205, 241.

¹¹ Адзін з іх – Вільгельм Карафа-Корбут.

8. Корбут Антон (? – да 1913), шляхціц з Ігуменскага паведа Мінскае губерні; былы студэнт Кіеўскага ўніверсітэта. Асуджаны “на жите” ва Усходнюю Сібір. Працаваў у канцэлярыі іркуцкага губернатара.

9. Корбут Мечыслаў, брат Антона. Таксама сасланы на “жите” ва Усходнюю Сібір.

10. Корбут Юзаф (каля 1843 – ?), сын Габрыэля, шляхціц з Ігуменскага паведа Мінскае губерні. Асуджаны на пасяленне ў “более отдалённые места Сибири”. Гэтым месцам стала Чарамхоўская воласць Балагонскае акругі. Дзеля працы ў 1873–1881 гг. выязджаў у Якуцкую губерню.

11. Корбут Ёрдан, брат Юзафа. Сасланы ў Сібір на 4 гады цяжкіх работ.

У запісных кніжках Якуба Гейштара маюцца звесткі пра:

12. Дамініка Корбута з Магілёўскай губерні. “Usole, Irkuck; starzec, zasny oryginal; w moim kółku; wr[isany w księżce do naboż., listy)¹. В. Слівоўская дапоўніла звесткі пра Д. Корбута на падставе ўспамінаў В. Ласоцкага і архіўных дадзеных: “адстаўны маёр, землеўласнік са Слуцкага паведа, як «неблагонадёжный» быў у 1864 г. адміністрацыйна высланы распараджэннем М. Мураўёва на «жите» ў Пензенскую губерню. Жыў у вёсцы Чэмбар”². Гэта пацвярджаецца матэрыяламі В. Ласоцкага, якія сёння знаходзяцца ў зборах Бібліятэкі Чартарыскі ў Кракаве. Сярод тых, хто запісаўся на памятку “Koledzy wygnania w Czembrze d. 26.IV.1864” ёсць і прозвішча Д. Корбута. В. Слівоўская, праўда, дапускае, што магчыма гаворка пра іншую асобу. Сапраўды, малаверагодна, каб высланы ў Пензенскую губерню Д. Корбут апынуўся ў Іркуцкай губерні. На нашу думку, Я. Гейштар піша пра Маўрыцыя Карафа-Корбута, які быў сасланы на цяжкія работы ва Усходнюю Сібір і нейкі час знаходзіўся на саляварным заводзе ва Усоллі. Так, у спісе высланых (у ім – 401 асоба) ва Усолле Агатона Гілера³ маецца інфармацыя толькі пра аднаго Корбута: “№ 82. Корбут Маўрыцый з Літвы. Жонка і сыны разасланыя асобна. Ва Усоллі разносіў лісты палякам і меў за гэта некалькі рублёў у месяц”⁴. Вацлаў Ласоцкі змяшчае М. Карафа-Корбута ў сваім спісе *Wygnancy z Litwy, Żmudzi, Inflant i Białej Rusi, którym nie towarzyszyli rodziny* пад нумарам 29: “Корбут Маўрыцый з Белаі Русі, раздаваў калегам лісты, за што яму была прызначана невялікая пенсія з выгнаньчае касы”⁵.

І ўсё ж поўнасьцю “трансфармаваць” Дамініка ў Маўрыцыя не выпадае. Усё ж бацька паэта зваўся Маўрыцый, а не Дамінік.

Шасцёра Корбутаў называюцца ў спісе высланых у Іркуцкую губерню: Франц Корбут (Аёкская воласць)⁶, Маўрыцый Корбут (Аёкская воласць, прыняты на цывільную службу), Антон Корбут (Аёкская воласць, прыняты на цывільную службу), Мечыслаў Корбут (Аёкская воласць, прыняты на цывільную службу), Юзаф Корбут (Балаганская воласць), Ёрдан Корбут (Балаганская воласць)⁷.

¹ J. Gieysztor, *Towarzysze wygnania 1863–73, jak i ludzie, z którymi bliższe listowne miałem stosunki* [w:] W. Śliwowska, *Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów...*, s. 230.

² *Ibidem*.

³ Агатон Гілер (1831–1887) быў у высылцы ва Усходняй Сібіры ў 1854–1860 гг. З 1867 г. знаходзіўся ў Парыжы. Сасланых удзельнікаў паўстання ён не ведаў. Хто дапамагаў яму складаць спіс – невядома. У пазнанскі “Tygodnik Wielkopolski” яго пераслаў Ю.І. Крашэўскі.

⁴ A. Giller, *Spis polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku* [w:] *Stuletniej niewoli rok pierwszy: Dzieło zbiorowe*, Poznań 1872, cz. II, s. 170.

⁵ W. Lasocki, *Wspomnienia...*, s. 333.

⁶ Першая згадка пра тое, што Э.Ф. Карафа-Корбут знаходзіўся ў Аёкскай воласці Іркуцкай губерні.

⁷ В.І. Ф. 58/55: *Spis alfabetyczny imienny Polaków zesłanych do gub. Irkuckiej*, s. 53 v –54.

Даволі шмат інфармацыі пра Вільгельма Карафа-Корбута, брата Элегія Францішка, пададзена ў кнізе Ежы Малішэўскага *Высланыя і інтэрнаваныя ўдзельнікі Студзеньскага паўстання* на падставе матэрыялаў Komisji Kwalifikacyjnej dla weteranów powstań narodowych (1831–1848 i 1863) przy Ministerstwie Spraw Wojskowych: “Карафа-Корбут Вільгельм. Нарадзіўся ў 1844 г. у Віцебску. Браў удзел у працы цывільнай арганізацыі паўстання. У якасці кур’ера яго пасылалі ў Горы-Горыцкі аддзел, якім кіраваў Звяждоўскі (Людвік Тапор). Адначасна займаўся зборам падаткаў і ахвяраванняў для паўстанцаў. Быў сотнікам вярбоўшчыкаў. Пазней браў чынны ўдзел са зброяй у руках і ваяваў пад Пакасьмежам (Pakośmierzem). Паранены трапіў у палон і выракам Палявога суду высланы ў Сібір, дзе жыў 21 год. Зазначыць належыць, што ўся сям’я Корбута, г. зн. маці, брат, бабуля, былі арыштаваны і высланыя ў Сібір за дзейнасць на карысць Студзеньскага паўстання”¹.

Зусім верагодна, звесткі пра Вільгельма Карафа-Корбута падаў у Камісію яго сын Браніслаў, які вярнуўся на радзіму і жыў у Варшаве². Магчыма, Б. Карафа-Корбут не ўтрымаў у памяці аповеды свайго бацькі, хоць не выключаем, што мясцовасць Пакасьмеж ў кнізе – гэта памылка друку. Хутчэй за ўсё тут маецца на ўвазе фальварак Пагосцішча, дзе 26 красавіка 1863 года быў разбіты Аршанскі паўстанцкі атрад, якім кіраваў І. Будзіловіч. Інфармацыя Б. Карафа-Корбута (?) пацвярджае здагадку следчых, што браты Корбуты разам з іншымі віцяблянамі былі ў атрадзе І. Будзіловіча, удзельнічалі ў баі пад Пагосцішчам, а пасля разгрому атрада, 28 красавіка былі захоплены сялянамі і жыдамі. Вось толькі ў матэрыялах следства анічога не гаворыцца пра параненага В. Карафа-Корбута.

Эльжбета Каміньска, аўтарка кнігі *Студзеньскае паўстанне і сібірскія выгнаннікі* на падставе архіўных матэрыялаў дапоўніла біяграфію Вільгельма Карафа-Корбута: “[яго] і ўсіх членаў ягонай сям’і асудзілі на пасяленне ў Сібіры. Трапіў у Іркуцк напрыканцы 1864 г., адтуль адасланы ў Аёкскую воласць Іркуцкай губерні. У 1867 г. атрымаў дазвол на выезд у Кастрамскую губерню, дзе мусіў жыць пад паліцэйскім наглядам. Пасля вызвалення вярнуўся праз некалькі гадоў у Іркуцк і яго фірма занялася будаўніцтвам Забайкальскае чыгункі³. Зарабіў на гэтым праекце шмат грошай. Яшчэ ў 1910 г., жывучы ў Віцебску, судзіўся з Забайкальскаю чыгункаю за належны яму мільён злотых”⁴.

На нашу думку, у біяграму В. Карафа-Корбута далучаны звесткі пра ягонага брата Элегія Францішка. (Магчыма, і пра нейкага іншага Корбута). Усё ж дакладна вядома, што В. Карафа-Корбут быў высланы ў Табольскую губерню. Там, у Табольскай губерні ён, відавочна, і адбываў тэрмін. Перадусім ягоны сын Браніслаў нарадзіўся ў 1870 г. у Табольску (больш дакладна, ахрышчаны ў тамтэйшым касцёле). Маці Браніслава – Браніслава Вінчэўская⁵ – хутчэй за ўсё пасля нараджэння сына вярнулася ў Варшаву,

¹ J. Maliszewski, *Uczestnicy powstania styczniowego zesłani i internowani*, Warszawa 1931, s. 35.

² W. Moskalić, *Korbutowa z Jakubowskich Ludmiła Anna Helena Karaffa* [w:] *Polski Słownik Biograficzny*, Wrocław i in. 1968–1969, t. XIV, s. 42–43.

³ Забайкальскую чыгунку пачалі будаваць у апошнім дзесяцігоддзі XIX ст. Высветліць паходжанне звестак пра гэты від дзейнасці В. Карафа-Корбута не ўдалося.

⁴ *Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy: Katalog fotografii...*, s. 241.

⁵ Сярод сасланых у Сібір сустракаецца прозвішча Віктара Вінчэўскага, якому ў 1868 г. было 30 гадоў. Быў ён высланы на “водворение”, з 1869 г. знаходзіўся ў Марыінскай акрузе. Быў ён без сям’і, але ўзяў “посobie на домообзаводство”. Магчыма, Браніслава Вінчэўская – гэта яго сястра, якая прыехала адведаць брата. Гл.: *Список участников восстания 1863–1864 гг., сосланных в Западную Сибирь* (по

дзе Браніслаў пайшоў у гімназію. Праўда, вучобу завяршаў у Табольску (хіба, тут усё яшчэ жыў бацька?), пасля чаго зноў апынуўся ў Варшаве (не пазней, чым у 1893 г.), дзе ў 1897 г. закончыў медыцынскі факультэт Варшаўскага ўніверсітэта. Пасля некалькіх месяцаў працаваў у варшаўскім шпіталі св. Духа пад кіраўніцтвам Юзафа Павінскага. А ў 1898 г. заняў пасаду лекара чыгуначных сярэднеазіяцкіх ліній у Туркестане. Жыў у Ашхабадзе і Чарджуі да 1921 г.¹

Найбольш верагодна, што звесткі пра высылку Вільгельма ў Аёкскую воласць Іркуцкай губерні датычаць Элегія Францішка. Бо менавіта ён, Э.Ф. Карафа-Корбут, паводле Карнэля Зялёнкі, жыў у 1865–1869 (?) гг. на пасяленні ў вёсцы Куяда Аёкскае воласці.

У Куяду К. Зялёнка прыехаў у студзені 1865 г. Ён быў першы з выгнаннікаў у гэтай вёсцы. У Аёку ў гэты час ужо жылі Дыянізы Гэнкель, Радужкевіч, Ян Кавалеўскі, Тадэвуш Рэгберг. Пазней пачалі прыязджаць іншыя. Сустрэча аўтара з Э.Ф. Карафа-Корбутам² ва *Успамінах* не датавана, але ўскосным чынам можна вылічыць, што адбылося гэта напачатку 1866 г. (Праўда, гэта не азначае, што якраз у той час Э.Ф. Карафа-Корбут толькі-толькі апынуўся ў Куядзе.)

Падставаю для апісання К. Зялёнкаю сустрэчы з Э.Ф. Карафа-Корбутам стала наступнае. Пэўны час аўтар успамінаў разам з Францішкам Ляшчынскім працаваў у заснаванай ім краме ў вёсцы Ялоўка (побач з Куядаю). На іх паспяховую дзейнасць звярнуў ўвагу багаты купец Кузняцоў, які прапанаваў выгнанніку пасаду крамніка (приказчыка) у яго ў магазіне ў Іркуцку. Народжанаму ў Аўстрыі напачатку цяжка было парадзіць з расійскаю моваю, а таму К. Зялёнка вырашыў звярнуцца па дапамогу да Э.Ф. Карафа-Корбута, “прафесара вышэйшае школы ў Вільні”, які жыў у Куядзе і наведваўся ў краму ў Ялоўцы. Пазначае аўтар і тое, што разам з Э.Ф. Карафа-Корбутам на выгнанне “добрахвотна” прыйшла жонка, якая была “надзвычайнай дабрыні, лічыла нас усіх, быццам мы да яе сям’і належалі. Кожнага з нас называла па імені, дадаючы слова «грамадзянін», а мы ўсе яе – «грамадзянка»”³.

Відавочна, у тэксце К. Зялёнкі ёсць памылкі: у Вільні, вядома, існаваў Шляхецкі інстытут, але выкладчыка з прозвішчам Корбут там не было⁴. Аднак гэтак захавалася ў памяці аўтара ўспамінаў. Віцебскі гімназіст, які адзначаўся колісь за напісанне творчых працаў па расійскай славеснасці, цяпер становіцца запатрабаваны: “Я пераехаў да Корбутаў і за адзін месяц падвучыўся расійскай мове настолькі, што сяк-так мог весці кнігі”⁵.

У Кузняцова К. Зялёнка служыў каля двух гадоў. Калі ж у 1868 г. была аб’яўлена амністыя замежным грамадзянам, удзельнікам паўстання, ён выязджае з Сібіры. Не вельмі шмат прозвішчаў калегаў-ссылных захавалася ў ягонай памяці, але Э.Ф. Карафа-Корбута ён вылучае сярод іншых: “Poznałem ludzi z wielkim sercem i zararciem się.

материалам диссертации Светланы Мулиной *Участники польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке*, Омск 2005) – <http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#03>.

¹ Два гады Браніслаў Карафа-Корбут і яго жонка Людміла Анна Галена з Якубоўскіх жылі ў Наваградку, дзе ён быў галоўным лекарам эндымічнага шпіталю. З 1924 г. і амаль да самай смерці (8.10.1933) – лекарам у амбулаторыі „Kasy Chorych w Warszawie”. Гл.: Н. Czarkowski, *Ś. p. Bronisław Karaffa-Korbutt*, „Nowiny Społeczno-Lekarskie”, R. VIII, Warszawa 1934, nr 5. Пахаваны Б. Карафа-Корбут у Кракаве.

² К. Зялёнка паўсюль называе паэта-выгнанніка Францам Корбутам.

³ К. Zielonka, *Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi*, Lwów 1913, s. 144.

⁴ Гл.: J. Godlewska, *Wileński instytut szlachecki (1834–1863)*, “Rozprawy z dziejów oświaty” 1985, t. XXVIII, s. 152–158.

⁵ К. Zielonka, *Wspomnienia...*, s. 144–145.

Co za śliczny, prawy charakter Franciszka Korbutta albo Dyonizego Henkla i wielu innych”¹.

Пра іншых сваіх прыяцеляў аўтар не згадвае. Толькі менавіта пра гэтых двух. І нават расказвае пра іх заняткі ў Сібіры: “Корбут адкрыў у Куядзе краму, а ягоная жонка, «грамадзянка» пякла смачны хлеб, які адпраўляла ў Іркуцк, дзе яго ахвотна куплялі”².

Не выклікае сумнення, што ва успамінах К. Зялёнкі гаворка ідзе пра нашага паэта Ялегі Пранціша Вуля. А г. зн. не згубіўся ён у Сібіры (а самае галоўнае – дайшоў этапамі да месца ссылкі: выгнаннікі часта паміралі пад час дарогі).

Маем яшчэ адно пацвярджэнне побыту Э.Ф. Карафа-Корбута ва Усходняй Сібіры: ён, ягоная жонка і бацька згадваюцца ў лістах Юзафа Каліноўскага (1835–1907). Корбуты не былі ў коле блізкіх знаёмых будучага айца Рафала, а таму ён піша пра іх толькі дзеля фону, толькі як апісанне выгнанніцкіх будняў. Спачатку ў лісце ад 15/27 лютага 1872 г. да бацькоў Ю. Каліноўскі апавядае пра М. Карафа-Корбута: “Пробашч яшчэ не вярнуўся, дык я ўсё яшчэ карыстаюся ягонымі пакоямі, вокны якіх выходзяць на поўдзень, а таму поўных сёння сонечнага святла. Гэта немалая выгода і няшмат хто тут пахваліцца высокім і светлым памяшканнем: побач са мною за адным сталом сядзіць старэнькі Корбут з Белай Русі; дзесьці ў сутарэннях (w podziemiach) ён ледзь знайшоў куток на свае старыя гады; раніцамі колькі ўжо часу карыстаецца маёй гасціннасцю, каб перапісваць нейкае сажнёвае прашэнне, якое дакладна ніхто чытаць не будзе. Але для яго – гэта род занятку, які цалкам яго захапіў; анічым не збіты з тропу ўсё новыя і новыя свае творы дасылае ў канцылярыю губернатара”³.

Праз некалькі месяцаў у лісце ад 28 чэрвеня 1872 г. да Якуба Гейштара, які ўжо выехаў з Усходняе Сібіры, Ю. Каліноўскі, апавядаючы пра іркуцкія навiны, напіша: “Старэнькі Корбут у Іркуцку, дзе таксама жыве і ягоны сын з жонкаю. Бацька ў няспынных цяжбах з канцылярыямі пра нявыплачанае яму, належнае і неналежнае”⁴.

Апошняе паведамленне каштоўнае тым, што даносіць інфармацыю пра побыт Э.Ф. Карафа-Корбута ў Іркуцку: як і большасць высланых ён, відавочна, перасяліўся ў сталіцу губерні, бо тут было значна больш магчымасцяў зарабіць сродкі на жыццё. Вядома, застаючыся “прыпісаным” да месца свае высылкі – Куяды і штогод прыязджаючы туды па “адпускны білет”.

Калі і як Карафа-Корбуты змаглі пакінуць Сібір? Чаго дасягнуў М. Карафа-Корбут сваімі “сажнёвымі” просьбамі?

У адрозненне ад Я. Гейштара, Ю. Каліноўскага і шэрагу іншых заможных выгнаннікаў Карафа-Корбуты не мелі сваякоў, якія з дапамогаю хабару “шукалі” ў высокіх пецяярбургскіх саноўнікаў палёгкі для сваіх родных. А таму спадзяванні на перамену ў сваім лёсе яны мелі мізэрныя. Хіба не датычыў сасланага на пасяленне (гэта фактычна азначала: назаўсёды) Э.Ф. Карафа-Корбута царкі *Указ* ад 9 студзеня 1874 года, што дазваляў многім катэгорыям ссыльных перасяліцца з Сібіры ва ўнутраныя губерні Расіі.

Праўда, *Высочайшее повеление* ад 15 мая 1883 года здымала ўсе абмежаванні *Указа* 1874 года (перадусім, абмежаванне месцаў пражывання). Былым удзельнікам паўстання дазвалялася жыць у Расіі “повсеместно”, “без всяких ограничений”.

¹ *Ibidem*, s. 188.

² *Ibidem*, s. 189.

³ J. Kalinowski, *Listy*, t. I, cz. 1: 1856–1872, Lublin 1978, s. 390.

⁴ *Ibidem*, s. 408.

Менавіта толькі гэтую, на нашу думку, амністыю мог выкарыстаць Э.Ф. Карафа-Корбут, каб пакінуць Сібір. У той жа час мы ведаем, што да 1894 г. ¹ ссыльным з Літвы-Беларусі забаранялі вяртацца ў родныя мясціны, дык найбольш верагодна, што ён накіраваўся ў Варшаву. А г. зн. звесткі Р. Зямкевіча адпавядаюць сапраўднасці; г. зн. сляды побыту віцебскага паэта ў Варшаве варта было шукаць асяроддзі В. Каратынскага і А. Плуга.

А гэта тэма новага даследавання.

¹ *Высочайшим манифестом 14 ноября 1894 года* ўсім асобам, “отбывающим ещё наказание за участие в польском мятеже 1863 года, даровано освобождение от полицейского надзора с предоставлением им права повсеместного жительства и с возвращением прав”.

ВЕРШАВАНЫЯ ТВОРЫ

Доўгі час Ялегі Пранціш Вуль лічыўся аўтарам двух вершаў – беларускамоўнага *K Dudaru Arciomu at naddźwińśkaħa mużyka* і польскамоўнага *Mysł niepowa* (з трэцяга былі вядомы два радкі ў пераказе А. Мальдзіса). У тым, што ў ягонай спадчыне было значна больш твораў, пераконваюць нядаўна выяўленыя яшчэ два польскамоўныя вершы.

Да Антона Савы

Верш Ялегі Пранціша Вуля *Do Antoniego Sowy* быў выяўлены А. Мальдзісам у 1960-я гг. у Бібліятэцы Чартарыскіх у Кракаве, але з тае прычыны, што была зменена сiгнатура (архіўны шыфр), гэты тэкст, а таксама іншыя матэрыялы фонда Эдварда Жалігоўскага былі доўгі час недаступныя даследчыкам. Сёння ён захоўваецца: Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6974: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Twórczość poetycka. Bruliony wierszy. Wiersze osób różnych*, s. n. n. У левым верхнім куце алоўкам пазначана: *Korbutt*. Публікуецца ўпершыню.

Do Antoniego Sowy

(Na znak czci i na pamiątkę)

Jakimsiś dziwnym trafem, sądzonym od BOGA,
Wczora mię nawiedziłeś, Rodzicu *Jordana*¹:
Dzięki ci, szczęsny trafie! święć się, chwilo błoga,
Głęboko w mej pamięci, w sercu, zapisana!

O! znałem cię i przedtem, nim ujrzałem ciebie;
Bom cząstkę ducha twego pożywał duchowo; –
I zawszem cię poznawał w tym duchowym chlebie:
Czy byłeś Onegdajskim², czy Antonim Sową.

Wczora ciebie ujrzałem, rozmawiałem z tobą,
Ścisnąłem dłoń twą ciepłą – gorąco i szczerze;
Więc nie tylko z twym duchem, lecz i z twą osobą
Dusza moja zawarła wieczyste przymierze.

¹ Гаворка пра драматычную паэму Э. Жалігоўскага (Антон Савы) *Jordan: Fantazja dramatyczna*, выдадзеную ў Вільні ў 1846 г.

² Псеўданім Э. Жалігоўскага. Ім падпісаная аповесць *Wczoraj i dziś: Rysy biograficzno-obyczajowe i bajki*, выдадзеная ў двух тамах (Пецяярбург 1858 г.).

Lecz ja, – wprzódy nieznany, – twój znajomy świeży, –
Czemże siebie utrwałę we twojej pamięci?
Łacno z niej moje imię nieznane wybieży,
Gdy tyle świetnych Imion ona w sobie święci!

Cóż ci dam na pamiątkę? – Próżny kłopot głowy!
Chyba ci dam ze serca to krótkie życzenie:
Niech wszędy, – gdzie w ciemności przemkną skrzydła Sowy, –
Ciemność nocy – rozbija jasne dnia promienie!

5 sierpnia 1858 r.
Witebsk

Eligi Franciszek Ul

Вітанне рэдакцыі „Слова”

Верш *Pozdrowienie: Do redakcyi „Słowa”* не згадваўся беларускімі літаратуразнаўцамі. Арыгінал захоўваецца: Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n. Друкуецца ўпершыню.

Pozdrowienie do Redakcyi „Słowa”

Niechajże Wam PAN BÓG szczęści, Pracownicy „Słowa!” –
W świętej sprawie oświecenia każda dźwignia nowa,
W Imię Boże zbudowana, ku chwale Narodu,
Niech się wspiera Łaską Bożą wśród swego zawodu,
I niech będzie wśród społecznej Braci pochwalona,
Od stron Warty, Wisły, Niemna, Dniepru i Rubona.
Niech mi tędy wolno będzie, na „Słowa” zrodziny,
Przesłać do Was kilka życzeń znad Zachodniej Dźwiny:

Niechaj Wasze czasopismo jutrznią Prawdy dneje,
I rozświeca sprawy przeszłe i przyszłe nadzieje.....,
I tłómaczy nam żywota zagadkę prastarą,
Łącząc wiedzę filizof^o i z religijną wiarą. –
W czarodziejskie niech się zdobi estetyzmu blaski,
I święcone ideałów maluje obrazki;
I unosi nas w kraj Piękna, kędy rzeczywistość,
Przebóstwiona w integralną pierwowzoru czystość,
Z realności w idealne przeodziana szaty,
Dyszy niebem, z nieziemskimi godząc ziemskie światy. –
Niech Mam wciąż idea Dobra do celu przyświeca,
I niech ogień moralności w Waszem piśmie wznieca,
Ku rozgrzaniu tych, co w mgłach samolubstwa drzemią,
I nie widzą jasnych niebios ponad szarą ziemią,
I nie widzą, że największem dobrem dla człowieka
Jest to tylko, za co jego jasna Wieczność czeka;
Że największem naszym dobrem – nie kruszec, nie para,
Ale Miłość, i Nadzieja, i gorąca Wiara,
Stała Cnota, i zupełne poświęcenie siebie –
Dla swych bliźnich, dla swej braci, w społecznej potrzebie
I w potrzebie osobistej pojedynczych ludzi.

Niechaj Wasze czasopismo: – śpiące ze snu budzi,
Obojętne rozegrzewa, i ożywia skrzepłe,
I oświeca niewidome, i rozpala ciepłe.
Niechaj pismo Wasze spełnia posługę apteki,
Zkądby Naród miał skuteczne w swych słabościach leki; –
Niech lamusem i szpizarnią będzie dla Narodu,
Jako skład zabytków dawnych i tarcza od głodu; –
Niechaj pismo Wasze będzie polem użyznionem,
A społeczność niech żywi zbieranym zeń plonem; –
Niechaj będzie piękną łąką, ustrojoną w kwiaty,
I niech nad nią jasnych niebios ścielą się bławaty;
A za tęcze barw, co kwiatkom udzielią niebiosy,
Niech ta łąka błyszczy łzami brylantowej rosy,
I niech każdy kwiatek wdzięcznie ku niebu oddycha
Kadzidłami wonnych westchnień z czystego kielicha.

Niech nareście Wasze “Słowo” będzie chybkim ptakiem
I obiega wszystkie ziemie napowietrznym szlakiem,
Wszędzie, wszędzie, gdzie rozsiane naszej mowy dźwięki; –
Niech tam dźwięczy pełną piersią rodowe piosenki,
I niech o nas wieść przynosi Braci oddalonej,
I wzajemną o nich wieścią karmi nasze strony.
Niechaj świeci zawsze jasno, rozległe i czysto.
Niech nakoniec Wasze “Słowo” będzie głosem Ludu,
I niech Pan Bóg niezapomni Waszych prac i trudu.

11 lutego 1859 r.
Witebsk.

Eligi Franciszek Ul, znad Zachodniej Dźwiny

K Dudaru Arćemu ad naddźwińskağa mužyka

Верш занатаваны ў *Альбом* Арцёма Вярыгі-Дарэўскага 23 сакавіка (хутчэй за ўсё старога стылю) 1859 г. Апублікаваны ўпершыню ў “Нашай ніве” (9 лістапада 1912 г.); з захаваннем моўных асаблівасцяў, але транслітараваны з лацінкі на кірыліцу – у 1977 г. (*Пачынальнікі...*, с. 262–263). Арыгінал *Альбома* захоўваецца: Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1135-4-391a; копія: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, F. 21-722. Друкуецца з захаванне арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў арыгінала.

K Dudaru Arciomu at naddźwińskaha mužyka

Szto tabie, dudar, pryśpieła
Śmieły pieśni zawadzić?
Ci to lohkaja, brat, dzieła
Naszu braćciu praświaćić?

Kryknuć na ciabie panoŭja,
Szto ty szkodnik i miściuk, –
Stracisz hołas i zdaroŭja
I dudu upuścisz z ruk.

I abmyszisia ślízami,
I padumaisz niraz:
“Bożżaj Łaski niet nad nami,
I niet praŭdy siarot nas”.

Ty miane adnak niasłuchaj:
Mało szto ja zawiadu! –
Cełaj hrudździaj duj i dmuchaj
U źulejku i ŭ dudu!

Ni hniawisia za abmyłku,
Szto zacząć ja nisumieŭ:
Kali BOH tabie daŭ siłku, –
Duj, jak duŭ, – piai, jak pieŭ!

Hrudździaj cełaj hudzi śmieła,
Na uwieś muzyckij świet, –
Szto pasieisz, budzić ceła,
Budzić niekaliś i ćwiet...

Tota radaść, radaść budzić,
Kali BOH, za muzykoŭ,
Dy wianok tabie prysudzić –
Z biełych roż i z wasilkoŭ!

Bieły roży – to za heta,
Szto ty sowieś bielisz nam,
Szto nas wywieŭ at Jachweta,
Choć nasz baćka, kaźuć, Cham.

Wasilki – to, brat, niabiosy,
Atkul koźnyj Bożżyj dar!
Atkul sonća, doździk, rosy,
Atkul my i ty, dudar.

Tak, moj miłyj brat Arćiomka,
BOH ciabie błaħasławi!
Ihraj szczyra, piai hromka
I żywi nam dy żywi!

23 marca 1859 hoda,
u panidzielak.
Wiciabsk.
U psiarni.

Jalehi Prancisz Wul

Няновая думка

Верш занатаваны ў Альбом А. Вярыгі-Дарэўскага 23 сакавіка 1859 г. Упершыню апублікаваны ў кнізе *Пачынальнікі...*, с. 263–264. Пераклад на беларускую мову Івана Чыгрына (*Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польскамоўная паэзія XIX стагоддзя*, Мінск 1998, с. 83, 85). Друкуецца з захаванне арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў арыгінала.

Myśl nienowa

Czemże jest nasze życie? – Stare to pytanie,
I trudno coś nowego odpowiedzieć na nie.

Życie ludzkie jest z raju przesadzonym kwiatem,
A cieplarnią jest ziemia; ogrodnikiem zatem –
Jest sam człowiek. A Pan Bóg z nieba wysokiego
Patrzy, jak ogrodnicy swoich kwiatów strzegą;
A widząc, żeśmy grzeszni, niedbali i marni,
Zesłał syna swojego do naszej cieplarni,
Dla rozwiązania ludziom tej trudnej zagadki, –
Jak mamy pielęgnować rajskie nasze kwiatki?
I wiemy już dokładnie, że rajska roślina
Wtenczas tylko i rosnąć i kwitnąć poczyna,
Gdy to, co ją otacza, niebo przypomina;
Że cieplarnię doczesną tak urządzić trzeba,
Aby w niej wszystko było, jak w przybytkach nieba:
A więc gorącą wiarą powietrze ogrzewać;
Świętą rosą Miłości każdy kwiat podlewać,
I oświecać przestrzenie złocistą nadzieją,
A gdy już wszystkie kwiatki Cnotą zawonieją,
Wtenczas Pan Bóg, ucieszony tym wzniosłym widokiem,
Zawiesi nad cieplarnią, pod niebem wysokim,
Gwiazdę, o trzech promieniach, jasnych, wiekuiстых:
Z dwóch promieni zaświecą, w swych pojawach czystych,
Nieznana dotąd Prawda i nieznanе Piękno!
Patrząc na święte dziwa, ogrodnicy klękną
I dziękczynnie ku Niebu ramiona podniosą;
A wtenczas trzeci promień – jasną, ciepłą rosą,
Niby deszczyk majowy, pokropi cieplarnię;
Będzie to promień Dobra, co ziemię ogarnie?
I sam Pan Bóg już do nas przyjdzie ze świętymi,
Aby swoje królestwo założyć na ziemi.

23 marca 1859 r.,
w poniedziałek.
Witebsk.
W otchłani.

Няновая думка

Што ёсць нашае жыццё? Даўняе пытанне.
Штосьці новае сказаць я, бадай, не ў стане.

Перасаджаная кветка з раю ў зямліцу,
Дзе садоўнік – чалавек, а зямля – цяпліца.
Вось жыццё што. Чалавек з ножніцамі ходзіць,
А Пан Бог з нябёс сваіх воч з яго не зводзіць.
Бачачы, што чалавек – грэшны ды нядбалы,
Кволы, сына на зямлю роднага паслаў ён
Памагчы, каб развязаць трудную задачу,
Што вырошчваць райскі квет трэба не на ўдачу.
Бо, дакладна знаём мы, райская расліна,
Каб квітнець, расці, заўжды вокала павінна
Боскае быццё сабе меці напамінам;
Што часовае жылло так абладзіць трэба,
Каб у ім усё было прадаўжэннем неба:
Наваколле саграваць вераю гарачай,
Квет каханнем атуляць – кожны, не іначай.
Далягляды асвячаць залатой надзеяй,
Аж пакуль ад кветкаў тых Цнотай не павее.
Менавіта Бог тады, ўражаны карцінай,
Над цяпліцаю людскай падвесіць ў вышынях
Зорку а праменьнях трох, ясных ды вячыстых.
З двух праменьняў зазіхіць у праявах чыстых,
Праўда, што ніхто не знаў, і Краса нязнана.
Дзіва вызнаўшы з вышынь, садоўнік аддана
Небу позірк узнясе ўдзячнасці людское.
Трэці промень у той час цёплаю расою,
Нібы майскі дождж, пайдзе, акропіць цяпліцу,
Гэта промень Дабрыні абдыме зямліцу.
І да нас тады сам Бог прыйдзе са святымі,
Каб засведчыць свой пасаd на зямлі тут з імі.

Eligi Franciszek Ul, znad Zachodniej Dźwiny

КАРЭСПАНДЭНЦЫЯ

Ліст да Эдварда Жалігоўскага

Адзіны, вядомы сёння ліст Э.Ф. Карафа-Корбута. Відавочна, адна з першых спробаў маладога літаратара наладзіць дачыненні з рэдакцыяй перыядычнага выдання. Можна разглядаць яго таксама як спробу паўплываць на “Слова”, у першых нумарах якога публікаваліся інфармацыя пераважна пра падзеі грамадска-палітычнага жыцця ў Еўропе. Фактычна прапаноўваецца праграма газеты для краю, перадусім для Віцебшчыны. Арыгінал захоўваецца: Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6976: *Archiwum Hotelu Lambert. Edward Żeligowski. Korespondencja. Listy od osób różnych. B–Ż. Bruliony osób różnych*, s. n. n. Друкуецца ўпершыню.

Drogi Panie Edwardzie!

Jak czajka za morze, tak ja z pozdrowieniem swoim zbierałem się do Waszego “Słowa”; nareście napisałem, a raczej: nareście skończyłem. Proszę się temu niedziwić: wszak życie nasze składa się nie z jednych natchnień! są ciężkie chwile trosk, smutków i cierpień, kiedy człowiek nie jest w stanie dopełnić – drogich dla serca jego – obowiązków (bo sercem jestem związany z tobą, Panie Edwardzie, i kocham serdecznie Wasze “Słowo”; – szczęście mu Boże!).

Dołączam tu tedy pozdrowienie. Jeśli potrzebnego miejsca na ważniejsze rzeczy będzie poddałatkami w Waszym czasopiśmie, to umieście tam, gdzie w kąciuku, w lóżnej ustroni, te moje kilka rymów. Podyktowało mi je szczere serce, i wy też odpowiedźcie mi sercem; mówię Wy: bo, choć nieznani Panu Ohryzki, ale kocham i jego; wszakże to twój przyjaciel, jak sam będąc w Witebsku, mówiłeś; więc musi to być dobry człowiek.

Nim jednak przeczytasz moje wiersze, chciej przebiedziesz oczyma te kilka słów następných, w których się wytlómaczę przed tobą, z jakiego stanowiska zupatruję się na czasopisma; będzie tego niewiele.

Czasopismo, jako organ spólczesnego społeczeństwa, ma ogromne pole do działania. Ono pomimo mieścić w sobie wszystko, co tylko żywiej i z większym znaczeniem a wpływem na przyszłość objawia się w spólczesnem społecznem życiu. Każda kwestyja żywotna, którą czas nam przynosi, w czasopiśmie winna znaleźć należne swoje odbicie, wiernie sportretowanie dagierrotypem prawdy, ale tak, żeby społeczność mogła ją wyraźnie i ze wszech stron, w zwiększonym rozmiarze, obejrzeć, odgadnąć całą jej wagę i znaczenie i wcielić ją w życie albo odrzucić nazawsze, jako truciznę. Więc nietylko zagraniczne wiadomości poczesne miejsce mają zajmować w czasopiśmie, ale i wszystko to, co się wśród nas samých rozwija albo li jeszcze kiełkuje i zaradza się ledwie. Wszystko, co jest znacznego w dziedzinie prawdy, piękna i dobra, w czasopiśmie znajdzie odgłos, i rozgłos, i jeśli tego potrzeba, dalsze rozwinięcie się swoje.

Часопismo jest nietylko niewolniczym odwzorowcem społecznego życia, ale i probierzem wszelkich innowacyj, i sprężyna umysłowego ruchu, i kamieniem węgielnym tego wszystkiego, co dobru powszechnemu posłuży. Часопismo powinno odegrywać pełną trudności, ale wielką i świętą, najczynniejszą, rolę, na scenie życia społeczeństwa, w wielkim dramacie pod napisem: „Walka ducha z materiją o jedność rozumu z sercem i wiarą”, czyli: „Zbliżanie się do zgotowanego dla nas Królestwa Bożego!”

Takim jest mój pogląd, i takimi są motyw mojego pozdrownego rymu do Was.

Nieprzyjmuj, Panie Edwardzie, tego wszystkiego, com tu powiedział, za radę jakąś ode mnie, którejbym tobie, jako starszemu bratu, nieodważył się dawać, ale przyjm to, jako credo mojego wiedzenia rzeczy; z czego powstało i moje serdeczne pozdrowienie.

Bądź zdrow, Panie Edwardzie, i pamiętaj o mnie: napisz do mnie choć kilka słówek, choć kilka literek. – Niech cię Pan Bóg wspiera.

12 lutego 1859 r.
Witebsk

Twój nazawsze Eligi Franciszek Ul (Korbutt).

Mój adres: *Францу Маврикиевичу Корбутту, служащему в Витебской Палате Государственных Имуществ; albo: Артемию Игнатъевичу Вериге.*

Дарагі Пане Эдвард!

Як чайка за мора, так я з віншаваннем сваім збіраўся да Вашага “Słowa”; нарэшце напісаў, а хутэй: нарэшце закончыў. Прашу гэтаму не дзівіцца: бо наша жыццё складаецца не з адных толькі натхненняў! Ёсць цяжкія хвіліны клопатаў, смуткаў і пакутаў, калі чалавек не ў стане выканаць – дарагіх ягонаму сэрцу – абавязкаў (бо сэрцам мы звязаны з табою, Пане Эдвард, і любім сардэчна Ваша “Słowa”, – памагай яму Божа!).

Далучаю тут віншаванне. Калі патрэбнага месца на важнейшыя рэчы будзе надастатак у Вашай газеце, дык змясціце дзе-небудзь у кутку, у вольным зацішным месцы, гэтыя мае колькі радкоў. Прадыктавала мне іх шчырае сэрца, і вы таксама адкажыце мне сэрцам; кажу: Вы, бо, хоць і незнаёмы Пану Агрызку, але люблю і яго; бо ж гэта твой прыяцель, як сам, будучы ў Віцебску, казаў; дык гэта мусі быць добры чалавек.

Пакуль, аднак, прачытаеш мае вершаваныя радкі, май ласку прабежчы вачыма гэтыя некалькі ўступных слоў, у якіх я патлумачу табе, што думаю пра газеты; будзе іх няшмат.

Газета, як орган сучаснага грамадства, мае аграмаднае поле дзейнасці. Яна павінна змяшчаць усё, што толькі ярка і з большым значэннем і ўплывам на будучыню выяўляецца ў сучасным грамадскім жыцці. Кожнае жыццёвае пытанне, якое нам дае час, у газеце павінна знайсці сваё адлюстраванне, дакладнае фатаграфаванне дагератыпам праўды, але так, каб грамадства магло яго выразна і з ўсіх бакоў, у павялічаным памеры агледзець, зразумець усю ягоную вартасць і значэнне ды ўвасобіць яго ў жыццё альбо адкінуць назаўсёды як атруту. Дык не толькі загранічныя весткі пачэснае месца мусяць займаць у газеце, але і ўсё тое, што сярод нас саміх развіваецца ці яшчэ адно прарастае, ледзь толькі зараджаецца. Усё, што ёсць значнага ў галіне праўды,

хараства і добра, у газеце знойдзе водгук і розгалас, і калі тое трэба – сваё далейшае развіццё.

Газета з'яўляецца не толькі нявольніцкім адлюстраваннем грамадскага жыцця, але і крыніцаю ўсялякіх інавацый, і спружынаю разумовага руху, і кутнім каменем усяго таго, што будзе служыць грамадскаму дабру. Газета павінна адыгрываць поўную цяжкасцяў, але вялікую і святую, найчыннейшую ролю на сцэне грамадскага жыцця ў вялікай драме пад назваю “Барацьба духа з матэрыяй пра адзінства розуму з сэрцам і вераю” ці “Набліжэнне прыгатаванага для нас Каралеўства Божага!”

Такі мой погляд, і такія матывы віншавальнага Вам верша.

Не палчы, Пане Эдвард, усяго таго, што я тут сказаў, за нейкую парадку ад мяне, якую б табе, як старэйшаму брату, не адважыўся б даваць, але прымі гэта як *credo* майго разумення справы; з гэтага ўзнікла і маё сардэчнае віншаванне.

Будзь здаровы, Пане Эдвард, і памятай пра мяне: напішы мне хоць некалькі слоў, хоць колькі літар. Няхай Пан Бог табе дапамагае.

12 лютага 1859 г.
Віцебск

Твой назаўсёды Элігі Францішак Вуль (Корбут).
Мой адрас: *Францу Маврыкиевичу Корбутту, служачему в Витебской Палате государственных имуществ*; альбо: *Артемию Игнатьевичу Вериге*.

Карэспандэнцыя “Gazety Codziennej”

Адзіны, вядомы сёння апублікаваны допіс Э.Ф. Карафа-Корбута (“Gazeta Codzienna” 1860, nr 188, Warszawa, dnia 9/21 lipca). У перакладзе І. Запрудскага друкаваўся: “Літаратура і мастацтва” 1993, 19 сакавіка, а таксама – Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта: Навуковы зборнік, вып. пяты, Мінск 2004, с. 146–147. Друкуецца з захаваннем асноўных арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў арыгінала.

Korrespondencja “Gazety Codziennej”

Witebsk, 21 czerwca 1860 r. v. s.

Czem że się wam wyda głos z Witebska, w tak licznej orkiestrze głosów, które się zlatują do was ze wszystkich krańców Europy? Ale czemużby wam nie wiedzieć, jak i my tu żyjemy? Teatru stałego, gdziebyśmy mogli widzieć własne daguerotypy w komedji i wielkie przykłady w dramacie, nie posiadamy.

Zabłądzi kiedy niekiedy towarzystwo koczujących aktorów, truppą dramatycznych artystów szumnie się mieniące, pokaże, co umie i czego nie umie, niezadowolni ni nas, ni siebie, zadłuży się po uszy i po czuprynę, pokłóci się samo ze sobą i z publicznością i rozpełźnie w różne strony, narzekając na miasto, że nie ceni talentów i woli uczęszczać do Brozego i Załmana na bawarka (i u nas bawarek, co za postęp!), i na kotlety, niż do teatru, gdzieby się mogło czegoś nauczyć, a przynajmniej przyzwoić zabawić. Wielka to prawda zresztą, że bilard, likwory, kotlety i karty, mają większy powab dla nas, niż licha sztuka odegrywana często bardzo miernie, rzadko znośnie na prowincjonalnym teatryku. Nie dziw tedy, iż aktorowie, opuszczeni od wszystkich, bez grosza, żyją i piją z biedy na kredyt, aż się zrujnują do reszty i uciekną z miasta, starannie z pyłu otrząśszy obuwie i suknie swoje, świecące dziurami.

A zaprawdę, moglibyśmy i my na coś dobrego się zdobyć: gdybyśmy tylko szczerze zechcieli, mielibyśmy i stały teatr i publiczne biblioteki, lepsze, niż księgarza, co kupcząc starymi powieściami (nowych bardzo niewiele) zdziera po r. 1 ¼ miesięcznie za czytanie, choć zresztą nie świetnie na tem wychodzi bo ma *summa summarum* pono 1 ½ czytelnika.

A i przykład żywy mamy przed oczyma. Przebywający w mieście naszym Białoruska-Duda (Artemjusz Darewski-Weryha), bez odpowiednich środków i pomocy możniejszych, sam jeden, otworzył dla publiczności biblioteczkę swoją, przez długie lata uzbieraną (do 700 dzieł) i od czasu do czasu, podług możliwości zasilaną nowościami i niezważając na to, że nie jedno i drogie dzieło padło ofiarą niedbalstwa i lekkomyślności niejednego czytelnika, przyciąga do szaf swoich młodzież, której mu tak zwana średnia klasa ludności naszej najwięcej dostarcza. Większa część czytelników, przez wdzięczność za to duchowe dobrodziejstwo, wspiera księgozbiór, jak może, dając naprzykład na rzecz książek po kop. 40 miesięcznie. Ale gdzież nam tego dokazać, kiedy nie mamy wytrwania, kiedy woli nie mamy, kiedy po

просто jesteśmy leniuchy: większa część młodzieży naszej ma i serca poczciwe i zasady dobre, ale nie robi, już to wiele, bardzo wiele, że w chwilach wolnych od pracy biurowej, na chwilkę się oderwie od kart i kieliszeczka i przeczyta cokolwiek z wyrzeczonego księgozbioru, wyciągając się na materacu lub piernacie.

Klub, jaki mamy od niedawna, z żalem trzeba wyznać, do niczego nas tyle nie wdraża, ile do gry kartowej i bachusowych uciech. Tak tedy, śpiemy w najlepsze, gdy starsza bracia nasza kształci się i postępuję. Budziemy się wprawdzie do pracy, ale to trwa prawie literalnie przez jedną chwilkę tylko; poczem znowu zasypiamy, dowodząc jasno, jak na dłoni, że mamy ogień, mamy serca poczciwe, ale stałości nam braknie, ale ochoty do pracy jak na lekarstwo.

Co do płci pięknej, o tej – mówimy ostrożnie a grzecznie, jak sama przyzwoitość a cześć dla kwiecistej –z róż i cierni – korony rodzaju ludzkiego nakazują. Piękne Panie nasze (nie można mówić inaczej) uczęszczają także na bale klubowe, tańczą z wielkiem poświęceniem, wydatkują rezolutnie ciężko i lekko zapracowany grosz swoich mężów, ojców i braci, na kronoliny, na kwiatki, świedidla, szale, koronki i inne niezbędne przedmioty; w domu w gronie przyjaciółek, bawią się przyzwoicie, spokojnie i cicho – w ploteczki, w celu wyrobienia stałej publicznej opinji o rzeczach i osobach, i czasem zaimprovizują amatorski teatr lub koncert, na korzyść biednych, lub na kościół parafialny po-Bernadyński, pod wezwaniem św. Antoniego.

Czegóż więcej żądać? Złośliwi Katonowie powiadają, że damy nasze chęć zabawienia się i pokazania, przystrajają w pozory dobroczynności, a za obrębem teatrów i koncertów, ich miłość bliźniego na laurach spoczywa. Ku pociesze powszechnej, muszą wyznać, że piękne (do ostatka jestem grzeczny), panie nasze lubią czytać książki i coraz gęstsza masą odstrychają się od lichych romansów francuzkich. Rozmawiają rodzinnym językiem może częściej i więcej, a nawet i lepiej, niż po francuzku, a tak, choć żółwim, pomimo swą lekkość eteryczną, krokiem, posuwają się na przód, pociągając za sobą rozespanych wąsatych i brodatych przedstawicieli siły, męstwa i woli naszego szczupłego społeczeństwa.

Dzięki wam i za to, co jest; z czasem może będzie lepiej.

E. F. Ul.

Карэспандэнцыя “Gazety Codziennej”

Віцебск, 21 чэрвеня 1860 г. н. с.

Якім жа вам падасца голас з Віцебска сярод аркестра шматлікіх галасоў, якія злятаюцца да вас з усіх куткоў Еўропы? Але чаму б вам не ведаць, як і мы тут жывём? Сталага тэатра, дзе б мы маглі бачыць уласныя дагератыпы ў камедыі і вартыя прыклады ў драме, у нас няма.

Заблудзіць калі-нікалі кампанія вандроўных актораў, якая гучна назавецца трупаі драматычных артыстаў, пакажа, што ўмее і чаго не ўмее, не задаволіць ні нас, ні сябе, запазычыцца па вушы і па чупрыну, перасварыцца паміж сабой і з публікай ды распаўзецца ў розныя бакі, наракаючы на горад, які не цэніць талентаў і пераважна наведвае Броза і Залмана¹ з-за баваркі² (і ў нас баварка, што за прагрэс!) і катлет, а не тэатр, дзе

¹ Утрымальнікі віцебскіх шынкоў.

² Засалоджаная гатаваная вада ці гарбата з малаком.

можна нечаму навучыцца ды, прынамсі, прыстойна прабавіць час. Зрэшты, гэта шчырая праўда, што бильярд, напоі, катлеты і карты больш прывабныя для нас за дрэнную п'есу, якую іграюць у правінцыйным тэатрыку часцей вельмі пасрэдна і рэдка калі ніштавата. Таму не дзіва, што акторы, пакінутыя ўсімі, без гроша, жывуць і п'юць з гора ў крэдыт, пакуль не збанкрутуюць дарэшты і не ўцякуць з горада, старанна атросшы ад пылу свой абутак і адзенне, якія свецяць дзірамі.

А сапраўды, маглі б і мы адважыцца на нешта добрае, калі б толькі шчыра захацелі, мелі б і сталы тэатр і публічныя бібліятэкі, лепшыя чым у кнігапрадаўца, які, гандлюючы старымі раманамі (новых вельмі няшмат), здзірае за чытанне штотомсяц па 1 ¼ руб. ср., хоць, зрэшты, яму не вельмі многа з таго перападае, бо ў *summa summa-rum*¹, кажуць, мае нібы 1 ½ чытача.

Ды і жывы прыклад маем перад вачыма. Беларуская Дуда (Арцём Дарэўскі-Вярыга), які знаходзіцца ў нашым горадзе, без адпаведных сродкаў і дапамогі каго з больш заможных, сам, адзін адкрыў для публікі сваю бібліятэку, якую доўгія гады збіраў (каля 700 тамоў) ды час ад часу, па магчымасці, дапаўняў навінкамі і, не зважаючы на тое, што не адзін і дарагі твор стаўся ахвярай нядбальства і легкадумнасці не аднаго чытача, прыцягвае да сваіх шафаў моладзь, якую яму найбольш пастаўляе гэтак званы сярэдні клас нашага насельніцтва. Большасць чытачоў у падзяку за гэтае духоўнае дабрадзейства як можа падтрымлівае кнігазбор, даючы, напрыклад, на кнігі штотомсяц па 40 кап. Але дзе ж нам таго дабіцца, калі не маем настойлівасці, калі не маем волі, калі папросту гультаі: пераважная частка нашай моладзі мае і шчырыя сэрцы, і добрыя прынцыпы, але нічога не робіць, ужо і тое вельмі добра, калі ў вольны ад службы час на хвілінку адарвецца ад картаў і кілішка ды прачытае што-небудзь з названага кнігазбору, выцягнуўшыся на матрацы ці пярыне.

Клуб, які нядаўна займелі, з жалем трэба прызнаць, на нішто нас больш не кіруе, а толькі да картанай гульні ды бахусавых уцехаў. Так зараз, у лепшым выпадку, спім, калі старэйшая наша брація² вучыцца і прагрэсіруе. Абуджаемся, праўда, да працы, але гэта доўжыцца літаральна адну хвілінку; пасля чаго зноў засынаем, даводзячы ясна, як на далоні, што маем агонь, маем шчырыя сэрцы, але не хапае нам сталасці, але ахвоты да працы як на лякарства.

Што да прыгожага полу, пра яго скажам асцярожна і далікатна, як сама прыстойнасць ды павага да квяцістай – з руж і церняў – кароны роду людскага патрабуе. Пекныя нашы Пані (нельга сказаць інакш) таксама наведваюць клубныя балі, дзе танчаць з вялікай самаахвярнасцю, смела выдаткуючы цяжка і лёгка зароблены грош сваіх мужоў, бацькоў і братоў на крыналіны, кветкі, забаўкі, шалі, карункі ды іншыя неабходныя прадметы; дома, у коле сябровак, яны бавяць час прыстойна, спакойна і ціха – за плёткамі, з мэтай падрыхтоўкі грамадскай думкі пра рэчы і асобаў, а часам зымправіруюць аматарскі тэатр ці канцэрт на карысць бедных або на парафіяльны пабернардынскі касцёл св. Антонія.

Чаго ж больш чакаць? Зласлівыя катоны³ гавораць, што нашы дамы жаданне пазабаўляцца і пафранціць прыздабляюць у выгляд дабрачыннасці, а за межамі тэатраў

¹ Канчатковы вынік (лац.).

² Гаворка, хутчэй за ўсё, пра жыхароў Вільні, а таксама гарадоў Царства Польскага.

³ Маецца на ўвазе аўтар крытычных заўваг у адной з рускіх газет адносна віцебскіх дабрачынных вечароў.

і канцэртаў іх любоў да бліжняга спачывае на лаўрах. Для агульнай радасці мушу прызнаць, што пекныя (да канца буду галантным) нашы пані любяць чытаць кніжкі і што раз большай масай адмаўляюцца ад кепскіх французскіх раманаў. Яны размаўляюць на роднай мове, можа, часцей, болей ды нават і лепей, чым па-французску, і так, нягледзячы на сваю эфірную лёгкасць, хоць чарапашым крокам, але рухаюцца наперад, цягнучы за сабой разаспаных вусатых і барадатых прадстаўнікоў сілы, мужнасці і волі нашай малалікай грамады.

Дзякуй вам і за тое, што ёсць, з часам, можа, будзе лепш.

Е.Ф. УІ.

З АРХІЎНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ

У кнізе *Пачынальнікі* (1977) Г. Кісялёў апублікаваў шэраг матэрыялаў, якія датычаць удзелу Э.Ф. Карафа-Корбута ў паўстанні 1863 г. З іх вынікае, што беларускаму паэту і яго сябрам удалося заблытаць следства, якое не змагло давесці “бытності в шайке мятежников” віцебскіх паўстанцаў. Відавочна, былія інсургенты разумелі, што за “составление вооруженной партии с целью присоединиться к шайке мятежников” пакаранне будзе менш цяжкім. Асобныя архіўныя дакументы дазваляюць меркаваць, што Карафа-Корбуты імкнуліся дасягнуць ўзгодненасці ў сваіх паказаннях, а дзеля гэтага выкарыстоўвалі ўсе магчымыя сродкі. Пэўную цікавасць выклікае следчая справа над аддзелам (дакладней: часткай аддзела) І. Будзіловіча, бо інсургенцкія сцэжкі Э.Ф. Карафа-Корбута пралягалі ў тых самых мясцінах, што і сцэжкі названага аддзела. Зусім верагодна, што ўсе (ці амаль усе) паўстанцы, захопленыя сялянамі і жыдамі каля вёскі Ордзеж 28 красавіка 1863 г., бралі ўдзел у сутычцы з царскімі войскамі каля фальварка Пагосцішча. Перадусім, пра гэта сведчыць пашкоджаная зброя, схаваная інсургентамі ў фальварку Новы Стан Яна Рагінскага, а таксама інфармацыя, пададзеная ў 1920-я гг. у Кваліфікацыйную камісію ветэранаў нацыянальных паўстанняў, што Вільгельм Карафа-Корбут браў удзел у баі “пад Пакасьмежам”. Рапарт ваеннага губернатара горада Віцебска па следчай справе Э.Ф. Карафа-Корбута і яго сяброў, а таксама заключэнне Часовага палявога аўдытарыята па гэтай жа справе дазваляць меркаваць, што арыштаваным удалося скаардынаваць свае паказанні. У выніку не выявіліся сапраўдныя факты, якія мелі месца ў красавіку 1863 г. у лясах Аршанскага павета. Дакументы друкуюцца з захаваннем асноўных арфаграфічных і пунктуацыйных асаблівасцяў арыгіналаў.

Рапарт наглядчыка Віцебскага турэмнага замка

Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394: *Дело Временного полевого аудиториата Виленского военного округа о дворянах Анастасии Козловском, Болеславе Улинском, Александре Василевском, Эмилии Франце Караффе Корбуте, Болеславе Вичульском, Станиславе Гелвановском, Антоне Каминском и др., сужденных за участие в мятеже. Начато 28 марта 1864 г. Кончено 11 августа 1867 г. На 491 листе, с. 326–327.*

31 октября 1863 года

В Витебскую следственную комиссию по политическим делам

Смотрителя Витебского тюремного замка

Рапорт

27 числа сего октября месяца караульным офицером подпоручиком Витебского батальона внутренней стражи Ивановым в небытность мою в тюремном замке секретно допущено свидание политическим преступникам Францу Корбутту, Николаю Лакису¹, Гавриилу Шляхто² и Адольфу Кумичку с их родственниками в офицерской

¹ Шляхціц Полацкага павета (бацька валодаў маёнткам Морач). Пазбаўлены шляхецтва і сасланы ў Томскую губерню. Пагануў у 1865 г.

² Шляхціц Віцебскага павета (бацька валодаў фальваркам Красыня), памочнік кантралёра Віцебскай казёнай палаты, калежскі сакратар. Маёмасць канфіскавана. Пазбаўлены шляхецтва.

комнате, о чем мною донесено господину исправляющему должность Начальника губернии¹ и по распоряжении Его Превосходительства производиться о сем следствие господином подполковником Витебского батальона внутренней стражи Громекою² и Витебским полицмейстером³. Имея ввиду, что разрешенное господином военным губернатором г. Витебска и Витебским гражданским губернатором свидание жене и матери политического преступника Франца Корбутта в последствии прекращено впредь до особого распоряжения Его Превосходительства, полагать должно, что жена и мать Корбутта достигли секретно свидания умышленно с какою-либо важною целью. Я долгом своим считаю донести о сем Следственной комиссии по политическим делам...

Смотритель замка Чунихин

Рапорт наглядчика Віцебскага турэмнага замка

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1430-1-31345: *О беспорядках происшедших в Витебском тюремном замке. Начато 2 ноября 1863. Кончено 1 февраля 1864 г., с. 1.*

Ноября 1 дня, 1863 г.

Смотрителя Витебского тюремного замка

Рапорт

Возвращаясь в тюремный замок, я заметил, что солдат из караула Макар Москаленко глухим переулком следовал украдкой из шинка к ретирадному месту⁴. И, будто бы оттуда идя, встретив его при входе в тюремный замок, я при старшем унтер-офицере Степане Шутове произвёл у него обыск и нашел в кармане полуштоф⁵ с водкой. При этом Москоленко объявил, что водку он несет караульному офицеру подпоручику Иванову. Чем обнаруживается, что 27 происшедшего октября действительно была внесена в тюрьму водка. Потому что, если бы я не заметил солдата, выходящего из шинка и следовавшего глухим переулком, то, вероятно, отобранная водка Москаленкою была бы передана в тюрьму. Означенный полуштоф с водкой, опечатав печатью конторы тюремного замка, я предоставил г. полковнику Левандовскому⁶ для приобщения к делу, производящемуся о допущении 27 октября г. подпоручиком Ивановым свидания политическим преступникам и вноса в тюрьму того числа до 30 полуштофов водки. О чем Вашему Превосходительству⁷ честь имею донести.

Смотритель замка Чунихин

¹ Маецца на ўвазе генерал-маёр Уладзімір Вяроўкін (1821–1896), удзельнік Венгерскай кампаніі (1848), Крымскай вайны (1853–1856) і інш., які быў віцебскім губернатарам з 20 мая 1863 г. да 28 ліпеня 1867 г.

² Гаворка пра памочнік камандзіра Віцебскага батальёна ўнутранай аховы падпалкоўніка Антона Грамеку.

³ Віцебскім паліцмаістарам быў лейб-гвардыі штабс-капітан Лаўрэн Дышлеўскі.

⁴ Туалет.

⁵ Бутэлька ёмістасцю прыкладна 0,6 літра.

⁶ Гаворка пра камандзіра Віцебскага батальёна ўнутранай аховы палкоўніка Антона Левандоўскага.

⁷ Маецца на ўвазе генерал-маёр Уладзімір Вяроўкін.

Рапорт ваеннага губернатара горада Віцебска

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1430-1-31289: *Дело о Погостицкой шайке мятежников. О разбитом в бою под Погостищем и взятом в плен отряде восставшцев*, с. 4–9.

Министерство внутренних дел. Военного губернатора города Витебска и Витебского гражданского губернатора. По канцелярии. Стол ¹. 7 декабря 1863 года. № 145. Витебск.

Господину Командующему войсками Виленского военного округа и войсками, расположенными в Витебской и Могилевской губерниях².

Рапорт

Комиссия военного суда при Смоленском батальоне внутренней стражи³ учрежденная, представила ко мне военно-судное дело, произведенное по полемому уголовному уложению над политическими преступниками, взятыми с боя при селении Погостище⁴ Могилевской губернии.

По рассмотрению дела оказалось: В апреле месяце сего года в доме мирового посредника Оршанского уезда отставного поручика Антония Пиоро⁵ сверх обыкновенных съездов начали чаще собираться разные лица и советуясь между собой, занимались какой-то перепискою по ночам, в совещаниях сих, по показанию прислуги Пиоро, участвовало много знакомых и незнакомых лиц, при чем участвовал и выдрейский⁶ ксёндз Богданович. После таких совещаний 22 апреля в доме помещика Антония Гурко⁷ в Добрине сформировалась шайка мятежников до 25 человек; и того же 22 числа оттуда выступила; в это время в доме Гурко был и Антон Пиоро, и, проводя шайку,

¹ Пропуск у докуменце.

² Камандзірам войскаў Віленскае вайсковае акругі з мая 1863 г. па красавік 1865 г. быў генерал ад інфантэрыі (пяхоты) Міхал Мураўёў (1796–1866). У склад утворанае ў 1862 г. акругі ўваходзілі войскі, размешчаныя на тэрыторыі Віленскай, Ковенскай, Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай і інш. губерняў. Камандзір акругі звычайна займаў пасаду Віленскага, Ковенскага і Гродзенскага генерал-губернатара.

³ У 1861–1864 гг. камандзірам батальёна быў выхаванец Магілёўскай гімназіі падпалкоўнік Эдуард Штангэ (1822–1883), удзельнік Каўказскай вайны (захапіў у палон Шаміля).

⁴ Пагосцішча – гэта вёска і фальварак ля ракі Альшанка (сёння – Вольша) у Аршанскім павеце (воласць Высокае). У вёсцы напрыканцы XIX ст. – 55 жыхароў, царква. Фальварак (869 дзесяцін зямлі) з 1877 г. належаў Кажэўнікавым. Гл.: *Polski słownik geograficzny* (t. XV, cz. 2, s. 477).

⁵ Гаворка пра паручніка (відавочна, расійскіх войск) Юзафа Антона, сына Станіслава Дэмбінскага-Пюра (1825–1909), які на пачатку 1860-х займаў пасаду міравога пасрэдняка 4-га ўчастка Аршанскага павеата. Яму належаў фальварак Пагосцішча (на паўночны-ўсход ад вёскі Пагосцішча) з 1973 дзесяцінамі зямлі. Ягоным намеснікам (г. зв. кандыдатам міравога пасрэдняка) быў Франц, сын Ігната Бржазоўскі, які валодаў фальваркам Дуброўна. На высылцы Ю.А. Дэмбінскі-Пюра ўзяў шлюб з Гэленаю Маеўскаю (1828–1900), былою жонкаю Адама Кіркора. Пасля амністыі разам з жонкаю паехаў у Варшаву, а пазней атрымаў дазвол на выезд у Смаленск. Апошнія гады жыцця прайшлі на Віцебшчыне.

⁶ У вёсцы Вялікая Выдрэя, што знаходзілася на поўдзень ад Пагосцішча, меўся касцёл – філія Бабінавіцкай парафіі.

⁷ Антона Гурко няма ў спісах высланых у Сібір. Аднак, не выклікае сумнення, што ён быў пакараны. Перадусім, канфіскаваны фальварак Добрына (1082 дзесяціны зямлі), уладальнікам якога ў 1870 г. стаў Магілёўскі павятовы спраўнік Восіп Сукруха. Добрына – сёння вёска ў Багушэўскім сельсавеце Сенненскага раёна.

отправился в местечко Юньково¹, где во время прохода шайки чрез это местечко, выезжал к ней на встречу вместе с Юлианом Гурко² и матерью; шайка эта, состоя под начальством Каткова (Будзилович, и назывался Яном Паховичем³) [Он как начальник мятежнической шайки и бежавший из службы офицер подвергнут уже приговору смертной казни расстрелянием]⁴, бродила по лесам и селениям Оршанского уезда и увеличилась до 45–50 человек; особенными беспорядками себя не ознаменовала, кроме нападения на дом городничего в Бабиновичах⁵, при чем захвачено только бывшее у него оружие, и пробравшись в селение Погостище (поместье того же Антония Пиоро) была настигнута войсками и вооруженными крестьянами; здесь мятежники, видя себя атакованными, дали залп, которым ранили одного рядового, потом, продолжая перестрелку с четверть часа, бросились через сад к болотистой речке, куда побросав большую часть оружия, прекратили перестрелку; при чем взято мятежников 21 человек, из коих два тяжело ранены и один легко, убито человек 6^{тб}, несколько утонуло, а человек до 10, переплыв реку, скрылись в лесу; с нашей же стороны убито 2 крестьянина и ранено три рядовых; взятые в плен, кроме тяжело раненных, доставлены в Смоленск, в том числе и помещик Антоний Пиоро, хотя и не участвовавший в деле с мятежниками⁶.

При следствии в военном суде они показали: Казимир Наркевич⁷, Мартын Пиоро⁸, что поступили в шайку по убеждению и сочувствию полякам и Пиоро имел книги и рукописи возмутительного содержания. Игнатий Бабашинский⁹ и Франц Занкович¹⁰ сначала отозвались о поступлении в шайку по увлечению, в чем и раскаивались, но в последствии выразились: Занкович, что поступил в шайку, как должно было поступать каждому поляку; Игнатий Бобашинский¹¹, что он поступил сознательно в шайку,

¹ Відаць, памылка перапісчыка. Павінна быць: Юшкава. Гэта маёнтак (327 дзесяцін зямлі) у Аршанскім павеце. Напрыканцы XIX ст. належаў Бжазоўскім. Гл.: *Polski słownik geograficzny*, т. XV, cz. 2, s. 35).

² Звестак пра Юльяна Гурко выявіць не ўдалося. У Аршанскім павеце ў вёсцы Высокае была папяровая фабрыка Аляксандра Рамейка-Гурко, які з лістапада 1863 г. стаў павятовым маршалкам шляхты замест князя Уладзіслава Любамірскага, якога ўлады абвінавачвалі ў сувязях з паўстанцамі.

³ Трэба: Піховічам.

⁴ Словы ў квадратных дужках пададзены як спасылка ўнізе старонкі.

⁵ Гараднічым у Бабінавічах быў падпалкоўнік Міхал, сын Казіміра Лісоўскі. У Бабінавічах мелася царква (да 1839 г. – уніяцкая), касцёл св. Тройцы, сінагога. Да каталіцкае парафіі належала ў 1870-я гг. 1060 асоб.

⁶ У кнізе А. Мілавідава *Перечень боевых столкновений русских войск с польскими повстанцами в кампании 1863–1864 гг.* (Вильна 1915, с. 33) бой пад Пагосцішчам датуецца 25 красавіка. Апрача таго паведамляецца: “Сутычка ля маёнт. **Погостице** (ці **Погостница**) памешчыка **Пиоро** Сененскага пав. 40 салдат Магілёўскага палка і 50 узброеных сялян пад камандаю спраўніка падп. Савіцкага. 1 ранены (памёр ад ран). [Прозвішча забітага – радавы Грыцэнка. Фотаздымак надмагільнага помніка маецца ў Музеі гр. М.М. Мураўёва, як і здымак пахавальнай працэсіі, у якой брала ўдзел губернская адміністрацыя на чале з віцебскім губернатарам ген.-маёрам У.М. Вярхоўкіным]. Шайка Яна Піхевіча (б. паручн. гранадз. палка Будзіловіч) – 50 чал. Забіта 6, паранена 3, узятая ў палон 21, астатнія патанулі”.

⁷ Магчыма, гаворка пра Казіміра Наркевіча, шляхціца Панявежскага павета Ковенскай губерні. Ягоная маці валодала маёнткам Агінцы.

⁸ Шляхціц Віцебскага павета, сын Яна, стрыечны брат А. Дэмбінскага-Пюра. Бацьку належалі фальварак Юдзіна ў Вілейскім павеце і фальварак Снігіры (119 дзесяцін зямлі. У 1876 г. перайменаваны ў Недраў) у Аршанскім павеце. Катаргу адбываў ва Усоллі. Пасля хваробы (тыф) стаў глухім. Наладзіў вытворчасць папіросаў, пазней займаўся гандлем. У 1870-я гг. атрымаў дазвол на выезд у Кастрэмскую губерню, пасля – на вяртанне на Віцебшчыну.

⁹ Шляхціц з засценка Цыкун Аршанскага павета.

¹⁰ Шляхціц Лепельскага павета.

¹¹ Тут і далей напісанне прозвішчаў у дакуменце падаецца па-рознаму.

Помернацкий¹ тоже, но сделанное им раскаяние при следствии было временным увлечением; прочие же мятежники, кроме витебского мещанина Александра Правилова, нарвского биргера² Николая Засса и вольноотпущенного Владимира Бобах, утвердили, что присоединились к шайке без предварительных намерений, случайно и были увлечены или Феликсом Пац-Помарнацким или принуждены каким-то Щедрую, которые в деле оба убиты; Александр Правилон и Николай Засс поступили в шайку по принуждению, из страха, первый за проводника, а последний за погонщика и за ними в шайке имелся надзор.

По обстоятельством настоящего дела я полагал бы³:

1. Бывшего мирового посредника отставного поручика Антония Пиоро, 38 лет, виновного в допущении у себя в доме съездов окрестных помещиков и лиц незнакомых ему для преступных замыслов, знания о формировании мятежнической шайки и цели ея восстать вооруженною рукою против своего отечества и содействия к тому, тогда как по долгу службы особенно обязан был не только ненарушимо соблюдать данную им верноподданническую присягу, но и служить в том примером для других по лишению чинов и всех прав состояния сослать в Сибирь в каторжную работу в рудниках на пятнадцать лет⁴.

2. Коллежского регистратора Ксаверия Бжезовского⁵, 42 лет,

3. коллежского секретаря Александра Бобашинского⁶, 38 лет,

4. писца Витебского дворянского депутатского собрания Мартина Пиоро⁷, 22 лет,

5. канцелярских служителей из дворян: Иосифа Русецкого⁸, 34 лет,

6. студента Московского университета Казимира Норкевича, 23 лет,

7. неслужащего дворянина Иосифа Шиманского⁹, 35 лет,

8. гимназистов Витебской гимназии Николая Пац-Помернацкого¹⁰, 19 лет,

9. Франца Занковича¹¹, 20 лет,

10. неслужащего дворянина Игнатия Бобашинского¹², 17 лет, довольно развитых в умственных отношениях, виноватых в личном участии в возмущении вооруженною рукою и не раскаявшихся в своем заблуждении по лишении первых двух чинов, всех прав состояния сослать в каторжную работу в рудниках на 12 лет.

11. Служившему по почтовому ведомству отставного сортировщика из обер-офицерских детей Александра Малаховского, 27 лет, виновного в одинаковом участии в мятеже, будучи при этом православного вероисповедания, во внимание, что он оказал раскаяние и первый заявил готовность сдаться на месте происходившей

¹ Відаць, Мікалай Пац-Памарнацкі, шляхціц Віцебскага павета, дзе бацькі мелі фальварак Арцюхова. На катарзе быў у Іркуцкай губерні, пазней атрымаў дазвол на выезд у г. Цывільск Казанскае губерні. У 1877 г. вызвалены ад паліцэйскага нагляду і атрымаў дазвол на свабоднае пражыванне.

² Біргер (ням. Bürger) – мещанін.

³ Тры апошнія словы закрэслены, а замест іх напісаны сказ невыразным дробным почыркам.

⁴ Сасланы на катаржную работу ў крэпасцях на 10 гадоў.

⁵ Шляхціц Аршанскага павета. Меў маёнтак Астраполле з 700 дзесяцінамі зямлі. Сасланы на катаржную работу ў крэпасцях на 8 гадоў.

⁶ Шляхціц Віцебскага павета. Сасланы на катаржную работу на заводы на 6 гадоў.

⁷ Сасланы на катаржную работу ў крэпасцях на 8 гадоў.

⁸ Шляхціц Дзісенскага павета Віленскай губерні. Ягоная маці валодала маёнткам Дзіўнікі. Сасланы на катаржную работу на заводы на 4 гады.

⁹ Шляхціц Лепельскага павета. Сасланы на катаржную работу на заводы на 6 гадоў.

¹⁰ Сасланы на катаржную работу на заводы на 8 гадоў.

¹¹ Сасланы на катаржную работу на заводы на 6 гадоў.

¹² Сасланы на катаржную работу на заводы на 4 гады.

перестрелки, лишив всех прав состояния, сослать в каторжную работу в рудниках на 10 лет.

12. Дворянина Дементия Пржевальского¹, 35 лет,

13. и недоросля из дворян Юлиана Гроховского², 19 лет, весьма мало развитых, виновных тоже в личном участии в мятеже, как и прочие вооруженною рукою, по лишению обоих всех прав состояния, сослать в арестантские роты инженерного ведомства на ... лет.

14. Витебского мещанина Александра Правилова³, 25 лет,

15. и нарвского биргера Николая Засс, 19 лет, хотя увлеченных в шайку, по показанию их, по незнанию и угрозами, но навлекающих на себя по обстоятельствам дела подозрение в знании о намерениях повстанцев, по лишению прав состояния, сослать в арестантские роты гражданского ведомства на 4 года.

С имуществом всех поименованных лиц поступить согласно приговора военного суда.

О подсудимых Николае Плавинском⁴ и Валерiane Бабах, по непоставлению военным судом об них приговора, за нахождением первого по настоящее время в Витебской больнице и за неполучением на последнего затребованных судом сведений, я не делаю заключения впредь до выздоровления первого и сообщении надлежащих сведений о последнем.

Из оказавшихся прикосновенными к делу,

1. бывшего управляющим в имении помещика Антония Пиоро дворянина Ивана Луковского

2. и письмоводителя Пиоро, занимавшего вместе с тем должность волостного писаря Погостической волости губернского секретаря Избицкого⁵, за сочувствие к мятежу, знание и недонесение начальству о предосудительных съездах и совещаниях в доме Пиоро, сослать на житье в отдаленные уезды Луковского Архангельской, а Избицкого Казанской губерний.

3. Ксендза Богдановича, за участие с помещиком Пиоро в возбуждении многих лиц к восстанию, передачу благословения шляхте на мятеж и выдачу сформировавшейся шайке из амбара своего пороха, помещиков:

4. Антония Гурко, в доме которого сформировалась шайка мятежников,

5. Юлиана Гурко, за сношения с шайкою и необъявление начальству о ее движении чрез его имение Юньково, о коих судная комиссия не сделала заключения, предать военному суду, которому вменить в обязанность сделать заключение и о всех тех лицах, которые приезжали в дом Пиоро с целью возбуждения к мятежу.

Впрочем, мнение мое вместе с военно-судным делом о сих преступниках, заключающимся в 3 частях, у сего имею честь почтительнейше представить на благоусмотрение и решение Вашего Высокопревосходительства.

¹ Шляхціц Аршанскага павета. Сасланы на катаржную работу на заводы на 4 гады.

² Сасланы ў Томскую губерню.

³ Сасланы ў Тульскую арыштанцкую роту на 4 гады.

⁴ Шляхціц Віцебскага павета. Валодаў фальваркам Чарнышы. Хоць жонка Жазэфіна і цёсчча Роза Стшэлецкая і засведчылі, што Мікалая забралі ў аддзел супраць яго волі, аднак камісія вайсковага суда асудзіла на катаржныя работы ў рудніках на 15 гадоў. Пазней, дзякуючы прашэнню на імя М. Мураўёва, прысуд быў заменены ссылаю на катаржныя работы на заводах на 4 гады.

⁵ У Пагашчанскай валасной управе напачатку 1860-х гг. служыў пісарам Ян, сын Адама Ізбіцкі. Сасланы без пазбаўлення правоў у Курган.

Рапорт вайсковага следчага Камскага пяхотнага палка

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, ф. 1430-1-31345: *О беспорядках происшедших в Витебском тюремном замке. Начато 2 ноября 1863. Кончено 1 февраля 1864 г., с. 8.*

Его Превосходительству господину Военному губернатору города Витебска и
Витебскому гражданскому губернатору

Военного следователя Камского пехотного полка

10 января 1864 г., г. Витебск

Рапорт

Имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что замедление в окончание производства следствия о беспорядках, произошедших в Витебском тюремном замке, произошло по поводу объявлений арестанта Леона Миронова Минина, который объявил смотрителю замка подполковнику Гриненко¹, что он на допросе, производившему следствии Витебского батальона внутренней стражи подполковнику Громко, 11 ноября минувшего 1863 года показал противу главного смотрителя Чунихина ложно. Единственно по негодованию на него в отобрании им у него, Минина, старообрядческих святцев. А также за подачею арестантом Мангоховским прошения к Военному начальнику Витебского уезда², что он на первом допросе 12-го ноября показал по справедливости, а на втором 15-го числа показал все ложно; изменил первое свое показание в следствие того, что был научен и страшаем политическими преступниками, а именно Францем Корбуттом, Николаем Лакисом, Болеславом Шкленником, Норбертом Богдановичем³, Иваном Воротынским⁴; подсудимыми дворянами Веншинским, небеседовским и Богемоким. Разноречивыми своими показаниями арестанты Минин и Мангоховский произвели в деле запутанность. Поэтому обстоятельству дело потребовало тщательного расследования и в настоящее время остается только передопросить всех вышеуказанных лиц и затем дать очные ставки. Следствие это я предполагаю провести к совершенному окончанию в недельный срок.

Майор Мещов

¹ Маецца на ўвазе старшыня Палаты цывільнага суда сапраўдны стацкі саветнік Мікалай Грыненка.

² Гаворка пра палкоўніка Дзмітрыя Смірнова.

³ Шляхціц Віцебскай губерні, канцелярскі чыноўнік Віцебскай палаты дзяржаўных маёмасцяў.

⁴ Удзельнік паўстання, няшляхціц. Сасланы адміністрацыйна на пасяленне ў Табольскую губерню.

Рапарт ваеннага губернатара горада Віцебска

Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394: Дело Временного полевого аудиториата Виленского военного округа о дворянах Анастасии Козловском, Болеславе Улинском, Александре Василевском, Эмилии Франце Караффе Корбуте, Болеславе Вичульском, Станиславе Гелвановском, Антоне Каминском и др., сужденных за участие в мятеже. Начато 28 марта 1864 г. Кончено 11 августа 1867 г. На 491 листе, с. 2–9в.

Министерство Внутренних дел. Военного губернатора города Витебска и Витебского гражданского губернатора.

17 марта 1864 г.

В Временный полевой аудиториат Виленского военного округа

Комиссия военного суда учрежденная при Витебском батальоне внутренней стражи представила ко мне военно-судное дело, произведенное над ушедшими в мятеж служившими в Витебских присутственных местах чиновниками: Палаты уголовного суда губернским секретарем Анастасием Козловским¹, Палаты государственных имуществ коллежским регистратором Болеславом Вичульским², канцелярскими служителями Палаты гражданского суда коллежским регистратором Болеславом Улинским³, Палаты уголовного суда Валерианом Веригом⁴ и Антоном Каминским⁵, Губернского правления: Станиславом Гелвановским⁶, Александром Василевским⁷, дворянином Болеславом Шкленником⁸, отставным писцом Элегием Караффа-Корбутом, учениками Витебской гимназии Вильгельмом Караффа-Корбутом, Генрихом Круковичем⁹ и Стефаном Стефановским¹⁰, дворянином Могилевской губернии Иваном Войцеховским и минским мещанином Михаилом Добрикевичем, все католического вероисповедания.

Из обстоятельств дела видно, что подсудимые эти, кроме Вериги, Каминского, Войцеховского и Добрикевича, получа в Витебске от неизвестного будто бы им лица прокламации, воззвания к мятежу и записки с указанием сборного пункта и побуждаемые чувством польского патриотизма 21 и 22 числа апреля 1863 г. вышли из города по тракту за Дымановскую почтовую станцию¹¹ с намерением присоединиться к шайке инсургентов; но, не найдя там долженствовавшего находиться проводника, сошлись в лесу с товарищами и блуждали с целью встретить для себя предводителя, но не

¹ Шляхціц Аршанскага павета Магілёўскай губерні. Жыў у Віцебску.

² Шляхціц Віцебскай губерні. Жыў у Віцебску.

³ Шляхціц Полацкага павета Віцебскай губерні. Жыў у Віцебску.

⁴ Гаворка пра шляхціца Дрысенскага павета (там мела фальварак ягоная маці) Вікенція (Валер'яна) Вяр'ягу, які служыў у канцэлярыі Палаты крымінальнага суда. Гэта, магчыма, і сваяк А. Вяр'яга-Дарэўскага, але не пляменнік, які быў арыштаваны ў іншым месцы і ў іншы час. Сасланы ў Пермскую губерню, куды разам з ім паехала ягоная жонка Мальвіна.

⁵ Шляхціц Віцебскага павета.

⁶ Шляхціц Рэжыцкага павета Віцебскай губерні.

⁷ Даводзіў шляхецтва. Віцебскі павет.

⁸ Шляхціц Віцебскага павета.

⁹ Шляхціц Лепельскага павета Віцебскай губерні.

¹⁰ Шляхціц Віцебскай губерні.

¹¹ Паштовая станцыя на мяжы Віцебскай і Магілёўскай губерняў.

найдя его и, сознавая свой проступок, решились возвратиться к долгу повиновения и с этой целью, бывшее при них оружие сложили в овине имени Новый Стан¹ помещика Рачинского, с тем, чтобы при случае взять оное обратно. Переночевав скрытно в бане, 28 апреля отправились в Витебск и не зная дороги бродили по лесу, пока не встретили незнакомого охотника, указавшего им ложный путь и давшего знать крестьянам, которым они сдались без сопротивления около фольварка Ордеж², откуда 1 мая в числе 10 человек доставлены оршанским уездным исправником в Витебск.

Оружие, указанное подсудимыми, найдено в овине имени помещика Рачинского в числе 6 двустольных ружей с отломанными у двух ложами, 6 одноствольных, 3 пистолета, кинжал, 1 поварской нож в похве³, 2 формы для литья пуль, мерка для зарядов и небольшое количество пороха, пистонов и 5 пуль.

При обыске квартир подсудимых ни у кого ничего подозрительного не открыто, кроме Болеслава Улинского, у которого найдено: листок польских ведомостей, издаваемых в Париже с статьей, упрекающею Россию в стремлении завоевать Турцию, черновое, неизвестно кому писанное письмо, в коем между прочим изложено: “У нас пока до сего времени тихо и так наверно будет до святой, а что дальше будет, то только Богу известно”. Польские стихи Мицкевича патриотического содержания, стихи к русскому народу и множество изорванных писем и записок. Противу сего Улинский отозвался, что листок газеты он видел в своей квартире, но кому он принадлежит не знает, что черновое письмо писано им к родителям и что в числе порванной переписки, бумаг касающиеся польского восстания не было.

Между тем, добровольно явившийся из шайки инсургентов минский мещанин Михаил Добрикевич показал: что 23 апреля он выехал в деревню по приглашению неизвестного ему господина, называвшегося Володкою⁴, для списывания нот, но по выезде из города за станцией Дыманово встретили их 5 человек инсургентов, которым Володко и сдал его, Добрикевича, а те отвели его в шайку, состоящую из 15 человек под предводительством Козловского; что из числа товарищей его некоторые внушали крестьянам не платить податей, не давать рекрут, не исполнять барщины, при чем уверяли, что земля будет отдана им даром; что во время расположения шайки в лесу близ деревни Киселевки⁵, Козловский два раза отлучался и, раз возвратясь, объявил, что шайка состоявшая под предводительством Будзиловича из 39 или 49 человек разбита войсками. (Известно, что шайка Будзиловича, простиравшаяся до 50 человек, 28 апреля разбита при с. Погостище; из коей взято 21 человек, убито 6, несколько утонуло, а остальные переплыв реку, скрылись в лесу), что в день ухода из шайки вместе с Каминским и Веригою, он Добрикевич, видел, как Козловский передавал приходившей в лес девице Войцеховской манифесты, прокламации, планы и бланки с голубыми пе-

¹ Маёнтак і фальварак (117 дзесяцін зямлі напрыканцы XIX ст.) Рагінскіх у Аршанскім павеце. У дакуменце Ян Рагінскі памылкова названы Рачынскім.

² Фальварак, пазней маёнтак (3787 дзесяцін зямлі, з іх 2378 лесу) генерала Юсіфа Гурко (1828–1901) у Аршанскім павеце.

³ У ножнах.

⁴ Сярод паўстанцаў былі: Уладзіслаў Валодзька (шляхціц Мінскага павета, штабс-капітан у адстаўцы. Сасланы на катаржныя работы ў рудніках на 15 гадоў), Елідор Валодзька (шляхціц Мінскай губерні), Баляслаў Валодка (шляхціц Расіенскага павета Ковенскай губерні), Адам Валадко (шляхціц Ковенскай губерні. Сасланы на пасяленне, а пасля на жыхарства ў Табольскую губерню).

⁵ Вёска і фальварак (гр. Плятараў, 344 дзесяціны зямлі) у Аршанскім павеце (каля вёскі Новы Стан).

чатами и при передаче этой были Корбут и Шкленник. Хотя дворянка Богумила Войцеховская и подсудимый Козловский не сознались, первая в принятии от него бумаг, а второй – в передаче ей таковых, но отрицательства их опровергаются найденными по указанию Добрикевича бумагами, и хотя она после того пояснила, что упоминаемые бумаги получила от двух каких-то неизвестных ей людей, когда она ходила в ближайший от дому лес за березовым соком, но и это показание не естественно, потому что подобного рода бумаг никто неизвестному человеку передавать не будет.

Что же касается до бывших с Добрикевичем в шайке Каминского и Вериги и добровольно возвратившегося с таковой же Войцеховского, то хотя первые двое, несмотря на улики Добрикевича, не сознались в принятии участия в мятеже и показали, что будто бы во время вечерней прогулки 21 апреля они от страха преследовавших их крестьян забежали в лес, откуда возвратились в Витебск 30 числа, а Войцеховский, что 28 того же апреля он был взят из дому своего насильно двумя вооруженными всадниками, но показаниям их нельзя дать веры, первым двум как по неестественности, что будто бы они от страха забежали в лес, где пробыли более недели, так и по уликам Добрикевича: Воцеховского же потому, что в шайке той по собственному его сознанию, находились Пиоро, Станкевич, Еленский, Щедро и Котович; все эти лица, как оказалось, были из остатка разбитой шайки Будзиловича.

Комиссия военного суда нашла, что из числа подсудимых 10 человек взятых крестьянами хотя без сопротивления и оружия, а Вериги и Каминский явились сами, но все они исполнили это после разбития 28 апреля шайки при селении Погостицах и недобровольно сложили оружие, а спрятали, при том Добрикевич объявляя о бытности подсудимых вместе с ним в одной шайке и изъясняя движение оной, время и место пребывания почти согласно с бродившею и разбитою шайкой Будзиловича, а Войцеховский указал и нескольких лиц из той шайки, при чем изломанные у ружий две ложки могут вести к заключению, что выше упомянутые лица имели дело с войсками, получив поражение, бежали и некоторые из них успели пробраться в Витебск, а потому признавая одинаково их виновными в мятеже вооруженною рукою, а Козловского и Шкленника, кроме того, в возбуждении крестьян к неповиновению Правительству, за что на основании 561 ст. 1 кн. Военного уголовного устава подлежали бы смертной казни, но руководствуясь Высочайше утвержденными правилами о наложении взысканий на мятежников и лиц, обвиняемых в соучастии с ними, относя преступлений подсудимых к II категории, на основании 5 пунктов правил, приговорила:

Козловского – 32 лет, Вичульского – 25, Улинского – 25, Вериги – 26, Каминского – 20, Гелвановского – 21, Василевского – 35, Шкленника – 24, Корбута Элегия – 28, Корбута Вильгельма – 18, Круковича – 17, Стефановского – 17, Войцеховского – 19 и Добрикевича – 20 по лишении всех прав состояния, согласно 24 ст. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных сослать в каторжную работу в рудниках на пятнадцать лет, а Козловского, навлекающего на себя подозрение в заведовании в шайке хозяйственною частью, – на бессрочное время; имущество их конфисковать в казну; поступки же девицы Богумилы Войцеховской предоставила на усмотрение Главного Начальника края.

Соображая приговор Комиссии военного суда с обстоятельствами дела, я полагал бы: подсудимых Вичульского, Улинского, Вериги, Воцеховского, Каминского, Гелвановского, Василевского, Шкленника, Элегия Корбута, Круковича и Стефановского, как одинаково виновных в мятеже вооруженною рукою и в возбуждении крестьян

к неповиновению, по лишению всех прав состояния сослать в каторжную работу в рудниках на восемь лет, Козловского, навлекающего на себя подозрение в заведовании в шайке хозяйственной частью на двенадцать лет, а Добрикевича, как добровольно возвратившегося из шайки и способствовавшего своими показаниями к раскрытию истины, причислить к III категории преступников и на основании 6 пункта Высочайше утвержденных правил, отправить в арестантские роты гражданского ведомства сроком на три года. Имущество же всех какое окажется или какое может им достаться по наследству, согласно 176 ст. Военно-уголовного устава конфисковать в казну.

Прикосновенную к делу сему девицу Богумилу Войцеховскую собственным сознанием обвиняемую в хранении возмутительных бумаг полагаю выслать на жительство в *Пермскую* губернию, где и выдержать под арестом еще *шесть* месяцев, а помещика Бочковского арестованного по подозрению в отливании пуль вместе с дворянином Бувевичем, как ничем по делу необвиняемого от ответственности освободить, водворив его на прежнее место жительства с учреждением за поведением его строгого полицейского надзора.

Дело по этому предмету на 322 листах имею честь представить в Аудиториат Виленского Военного округа.

Генерал-майор Веревкин
Старший чиновник особых поручении Осовец

Заключэнне Часовага палявога аўдытарыята

Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 1248-2-394: *Дело Временного полевого аудиториата Виленского военного округа о дворянах Анастасии Козловском, Болеславе Улинском, Александре Василевском, Эллегии Франце Караффе-Корбуте, Болеславе Вичульском, Станиславе Гелвановском, Антоне Каминском и др., сужденных за участие в мятеже. Начато 28 марта 1864 г. Кончено 11 августа 1867 г. На 491 листе, с. 406–415v.*

Заклучение временного полевого аудиториата

Временный полевой аудиториат рассмотрел представленное начальником Витебской губернии военно-судное дело о проживавших в г. Витебске уволенных от службы чиновников: губернского секретаря из дворян Оршанского уезда Могилевской губернии Анастасии Козловском – 31 года, коллежском регистраторе из дворян Полоцкого уезда Болеславе Улинском – 25 лет, канцелярском слугителе, доказывающем дворянское происхождение по Витебскому уезду Александре Василевском – 33 лет, и канцелярском слугителе из дворян Витебского уезда Эллегии-Франце Караффе-Корбуте – 28 лет, бывших на службе: помощником столоначальника в Витебской Палате государственных имуществ коллежском регистраторе Болеславе Вичульском – 25 лет, канцелярском слугителе в Витебской Палате уголовного суда Антонию Каминском – 20 лет и канцелярском слугителе в той же Палате дворянина Дриссенского уезда Валериане Вериге – 26 лет, бывших учениках Витебской гимназии дворянах Витебского уезда Вильгельме Караффа-Корбуте – 18 лет, Станиславе¹ Стефановском – 16 лет

¹ Хутчэй за ўсё гаворка ідзе пра Стафана (Сцяпана) Стафаноўскага.

и Лепельского уезда Генрихе Круковиче – 17 лет, неслужащих дворян Витебской губернии и уезда Болеславе Шкленнике – 24 лет и Сурожского уезда Иване Войцеховским – 19 лет и мещанине г. Минска Михайле Добрикевиче – 20 лет, римско-католического исповедания, находит, что из них Вериге и Каминский преданы военному суду по обвинению в бытности в шайке мятежников; Войцеховский и Добрикевич за бытность в шайке и все прочие за составление вооруженной партии с целью присоединиться к шайке мятежников.

Из дела видно, что подсудимые Козловский, Улинский и Василевский, состоя на службе в Витебске, первый столоначальником уголовной Палаты, второй канцелярским чиновником в Палате гражданского суда и третий канцелярским служителем в Губернском правлении, равно подсудимые служивший канцелярскими чиновником в Витебской уголовной палате Гелвановский, проживавшие в г. Витебске, отставной писец Витебской палаты государственных имуществ Эллегий-Франц Караффа-Корбут и неслужащий дворянин Шкленник и воспитанники Витебской гимназии Вильгельм Караффа-Корбут, Крукович и Стефановский, бывшие в гимназии: первые два в 5-м, а последние в 6 классах, 21 и 22 апреля прошлого года вышли из Витебска для присоединения к мятежническим шайкам и, приобретя оружие, несколько дней скрывались в лесах сначала в Витебском уезде, а потом в Оршанском Могилевской губернии, в каковое время к ним присоединились еще двое подсудимых: служащий помощником столоначальника в Витебской Палате государственных имуществ коллежский регистратор Болеслав Вичульский и живший в Витебске, занимаясь музыкальным искусством, мещанин г. Минска Михайло Добрикевич. Впоследствии Добрикевич отстал от своих товарищей и 27 апреля был задержан крестьянами и доставлен к становому приставу Оршанского уезда; все же прочие подсудимые 24 апреля ночью в строениях, принадлежащих к имению помещика Оршанского уезда Рогинского, скрыли в овине свое оружие в числе трех пистолетов, 12 ружей, одного кинжала, одного ножа в похве, формы для литья пуль, мерки для зарядов и небольшого количества пороху, пистонов и пуль и на другой день, утром все они были задержаны крестьянами близ фольварка Ордежи и доставлены к Оршанскому земскому исправнику¹. При допросе все подсудимые сознались в своем преступлении, мещанин же Добрикевич, кроме того, объяснил, что их шайкою начальствовал подсудимый Козловский и что он имея в лесу свидания с дочерью арендатора его имения в Оршанском уезде дворянкою Богумилою Войцеховскою, передал ей в присутствии дворянина Шкленника для сохранения революционные прокламации и бумаги с печатями революционного правительства. Хотя при допросе в военном суде Добрикевич объявил, что ложно назвал Козловского начальником шайки, а дворянка Войцеховская не созналась в получении от Козловского революционных бумаг, но при обыске в имении, арендуемом Войцеховскими, найдены были по собственному указанию Богумилы Воцеховской сокрытые на дворе под колодою прокламации Центрального революционного комитета и инструкции военным воеводским начальником, топографические карты западных губерний и чистые бланки с печатями Могилевского и Витебского воеводства с подписью Людвига Топора. При этом однако ж Войцеховская объяснила, что сие означенные бумаги были переданные ей в лесу для хранения двумя неизвестными людьми, а сам Козловский отозвался, что он начальником шайки не был и, хотя знает Войцеховскую, никаких революционных

¹ Аршанскім земскім спраўнікам быў капітан артылерыі Антон Бобрык.

бумаг ей не передавал. Вместе с сим Козловский, а также и все подсудимые, касательно принятия ими участия в мятеже, объяснили, что побудительною причиною к тому послужили полученные ими приказы революционного правительства с требованием о принятии всеми поляками участия в восстании, каковые приказы были переданы каждому из них порознь неизвестными людьми, снабдившими их при том записками, в которых указывался путь для следования в шайку, но так как они не имели начальника и не знали местности, то несмотря на свое желание не могли пристать ни к какой шайке и безуспешно бродили по лесам до дня задержания крестьянами. Кроме сего, из настоящего дела видно, во 1-х, что все выше поименованные подсудимые, за исключением помещика Добрикевича, во время следствия подали на имя Витебского губернатора прошение, в котором, жалуясь на содержание их под арестом, выразились, что они решились участвовать в мятеже по чувству патриотизма, которое в глазах всякого благородного человека безукоризненно и свято, и что ныне содержащиеся под арестом они должны прийти к сожалению, что не исполнили своего замысла с честью и не пали на пале брани; во 2-х, что из подсудимых чиновник Козловский и дворянин Шкленник еще до присоединения к мятежу были замечены крестьянами имения помещика Рогинского¹, шедшими в вооруженном виде к дому арендатора означенного имения дворянина Грабовского, при чем они, по показанию встретивших их на дороге крестьянина Петрова, имели с ним возмутительный разговор, доказывая необходимость во время предстоящего мятежа присоединиться крестьянам к восстающим помещикам и, в 3-х, у подсудимого отставного коллежского регистратора Улинского при обыске его квартиры найдены запрещенные противоправительственные сочинения, изданные в Париже.

Из остальных двух подсудимых дворяне: Валериан Верига и Антоний Каминский, находясь на службе в Витебской Палате Уголовного суда, 21-го апреля самовольно отлучились из Витебска и вечером 30-го числа того же апреля подали своему начальству объяснение, в котором изложили, что 21-го апреля они шли из города на прогулку и в полутора верстах от города услышали сзади крик и вслед за тем увидели толпу крестьян, гнавшихся за ними. Опасаясь, чтобы крестьяне не убили их, они побежали по дороге, а потом свернули в лес и продолжали бежать до поздней ночи, постоянно слыша за собой крики крестьян, после же сего потеряли дорогу не зная местности, они заблудились и успели достигнуть Витебска только 30-го апреля. К опровержению такого объяснения подсудимых Вериги и Каминского по делу не представляется достаточных доказательств; однако ж они навлекают на себя подозрение в том, что удалились из Витебска не вследствие объясненной ими причины, а для присоединения к шайке мятежников, с которыми и находились до возвращения в Витебск, так как поименованный подсудимый Добрикевич в одном из показаний своих при следствии, от которых впрочем впоследствии отказался, утверждал, что Верига и Каминский были в одной с ним шайке под начальством Козловского.

Последний подсудимый дворянин Иван Войцеховский, как по делу видно, был арестован 3 мая во время обыска в арендуемом отцом его имении подсудимого Козловского Полненках² и на допросе показал, что проживая в означенном имении он в конце апреля был уведен из дома двумя мятежниками в шайку, в которой пробыл полтора дня и по возвращении домой явился с повинною к местному исправнику 30

¹ Новы Стан.

² Так у дакуменце. Са справы бачна, што гаворка ідзе пра маёнтак Патапенкі каля Бабінавіч.

апреля и был отпущен домой; в какой же степени справедливо последнее Войцеховского показание сведений по делу не собрано.

К сему делу прикосновенна дворянка Сурожского уезда Витебской губернии Богумила Войцеховская – 18 лет, виновная, как выше сказано, в принятии от мятежников на сохранение бумаг революционного содержания, которые и были найдены, по ея указанию в арендуемом отцом имении.

По соображении вышеизложенных обстоятельств Временный полевой Аудиториат признает из подсудимых, состоящих на службе губернского секретаря Анастасия Козловского, коллежского регистратора Болеслава Улинского и Болеслава Вичульского, канцелярских служителей Александра Василевского, Станислава Гелвановского, Франца Караффа-Корбута, неслужащего дворянина Болеслава Шкленника и учеников гимназии Вильгельма Караффа-Корбута, Степана Стефановского и Генриха Круковича и мещанина Михаила Добрикевича виновными в принятии участия в вооруженном восстании, с составлением из себя вооруженной партии, для присоединения к шайке мятежников, чего они не успели достигнуть, как сами об этом показывали и были задержаны крестьянами, при чем из них Козловский по выше изложенным обстоятельствам дела, навлекает на себя подозрение в предводительствовании партией, составленною из его товарищей; подсудимый же Улинский, сверх того, оказывается виновным в хранении у себя воспрещенных противоправительственных сочинений, изданных в Париже.

За эти преступления Временный Полевой Аудиториат по соображении с летами и званием каждого из подсудимых и степенью принятия им участия в мятеже полагает:

1-е. Дворян отставных губернского секретаря Анастасия Козловского, коллежского регистратора Улинского, коллежского регистратора Вичульского, канцелярских служителей: Василевского, Гелвановского и Франца Караффа-Корбута и дворянина Шкленника отнести ко II категории преступников, обозначенных в Высочайше утвержденных 11 мая 1863 года правилах о порядке наложения взыскания на мятежников и на основании 5 пункта этих правил и 21 статьи (по 5, 6 и 7 степеням) 22 статьи (по 1 степени) Уложения о наказаниях уголовных и исправительных лишить всех означенных подсудимых дворянского состояния, а Козловского, Вичульского и Улинского и всех чинов, и сослать в каторжную работу: Козловского, как более виновного, в крепостях Сибири на десять лет¹, Улинского, Вичульского, Шкленника, Василевского и Гелвановского на заводах, первых трех на восемь лет каждого, Василевского на шесть лет и Гелвановского на четыре года, Франца Караффа-Корбута на поселение в более отдаленные места Сибири.

2-е. Дворян Вильгельма Караффа-Корбута, Генриха Круковича и Степана Стефановского, как учеников гимназии, и подсудимого Добрикевича, как мещанина, на основании III категории и 6 пункта вышеприведенных правил 11 мая 1863 года, лишить всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию им присвоенных и из них Караффа-Корбута, Круковича и Стефановского сослать на житье в Тобольскую губернию, а Добрикевича отослать в Рязанскую арестантскую роту Гражданского ведомства на три года.

3-е. Имущество же, какое окажется у поименованных подсудимых, а равно и то, которое будет им принадлежать в последствии по наследству от родителей, конфисковать в казну на точном основании 176 ст. 1 кн. Военно-уголовного устава.

¹ У 1869 годзе адбываў ссылку ў г. Канск Красноярскага краю.

4-е. Подсудимых дворян служивших в Витебской Палате уголовного суда старшим помощником столоначальника Антона Каминского и канцелярским служителем Валериана Вериги, по обвинению в бытности в мятежнической шайке, по неимению в деле законных доказательств к их изобличению, на основании 349 ст. 2 кн. Военно-уголовного устава и 9 пункта вышеупомянутых правил 11 мая 1863 года оставить в сильном подозрении и выслать из края: Каминского в Казанскую¹, а Веригу в Пермскую губернии, для водворения их там на постоянное жительство под строгим надзором полиции, имущество же им принадлежащее оставить под секвестром.

5. В отношении подсудимого дворянина Ивана Войцеховского, не постановляя в настоящее время никакого заключения о нем, поручить начальнику Витебской губернии собрать сведения, действительно ли Войцеховский, как он показал, явился добровольно к своему местному начальству до 1 мая 1863 года и был отпущен домой и об оказавшемся донести господину Главному начальнику края, с присовокуплением в случае, если показания Войцеховского подтвердятся, заключения своего, признает ли он Воцеховского² достаточно благонадежным для оставления на жительство в здешнем крае.

и 6. С прикосновенной к сему делу дворянки Богумилы Войцеховской за хранение бумаг революционного содержания по вменении ей в наказание содержание под арестом во время производства дела взыскать штрафа двадцать пять руб. сереб. в состав капитала, предназначенного вспомоществования пострадавших от мятежа и отдать на благонадежное поручительство и под надзор и попечение ея отца.

Заключение это Временный полевой аудиториат представляет на усмотрение Его Высокопревосходительства господина командующего войсками Виленского военного округа³.

Генерал-лейтенант⁴

¹ Сасланы на жыхарства ў Казанскую губерню, але з-за памылкі накіраваны ў Томскую. Пазней жыў у г. Ядрын (Чувашыя). У 1870 г. вызвалены з-пад нагляду паліцыі.

² Сасланы на пасяленне. З 1864 г. знаходзіўся ў Марыінскай акрузе Томскай губерні.

³ “На подлинном заключении Его Высоко Превосходительство изволил написать: «согласен», но Веригу и Каминского отправить по этапу, а с Воцеховского и дочери его Богумилы взыскать сто руб. в пользу пострадавших от мятежа. 12 апреля 1864 года”.

⁴ Магчыма, дакумент падпісаў генерал-лейтэнант Аляксандар Вяткін (1796–1871), які займаў пасаду віленскага каменданта (1853–1865).

З АНТЫПАЎСТАНЦКАЙ ПУБЛІЦЫСТЫКІ

У расійскай перыёдыцы 1860-х гадоў пакуль яшчэ не выяўлены матэрыялы, якія непасрэдна датычаць Элегія Пранціша Вуля (Э.Ф. Карафа-Корбута). Аднак ёсць падставы меркаваць, што аповед *Нарысы мяцежнага руху ў Магілёўскай губерні ў 1863 годзе* журналіста, які схаваўся за крыптанімам “В.”¹, перадае, нягледзячы на карыкатурнасць адлюстравання, некаторыя дэталі “паўстанцкага тыдня” беларускага паэта. Найбольшую цікавасць уяўляе пяты раздзел *Нарысы*.

Нарысы мяцежнага руху ў Магілёўскай губерні ў 1863 годзе

В., *Очерки мятежного движения в Могилёвской губернии в 1863 году* (оттиск из “Вестника Западной России”), Вильна. В типографии А.К. Киркора. 1865. 60 с. Цэнзурны дазвол атрыманы 29 студзеня 1865 г. Першая частка *Нарысы* друкавалася ў трэцяй кніжцы за 1864/1865 г. “Вестника Западной России: Историко-литературный журнал издаваемый К. Говорским” (Сентябрь. Год третий. Том I. Вильна. В типографии А.К. Киркора. 1864, с. 75–106). Дазволена цэнзураю 29 кастрычніка 1864 г., а другая – у чацвёртай кніжцы за 1864/1865 г. “Вестника Западной России: Историко-литературный журнал издаваемый К. Говорским” (Октябрь. Год третий. Том I. Вильна. В типографии Р.М. Ромма. 1864, с. 151–178). Дазволена цэнзураю 5 студзеня 1864 г.

V

Усіх гэтых грубых памылак унікаў злоўлены Чудоўскім² для аршанскае банды давудца³ Будзіловіч (Ян Піхевіч)⁴; з тае прычыны, што не змог сабраць у поўным складзе сваю хеўру, ён прыступамі рухаўся на поўнач; вестка пра спраўнікавы вазок спыняла яго рух на ўсход, а рух на захад спынялі шчодрыя пачастункі і гасцінныя начлегі, пакуль, нарэшце, не дагнаў яго спраўнік ля самае віцебскае мяжы і не прымусіў скласці зброю. Зрэшты, цяжка яму было змагацца з такім энергічным і ўсюдыісным спраўнікам, якім быў падпалкоўнік Савіцкі⁵, і – ён загінуў у няроўным баі.

¹ Хутчэй за ўсё, аўтарам *Нарысы* быў нехта з мясцовых (у тэксце сустракаюцца беларусізмы) чыноўнікаў, што служыў у Магілёўскай губернскай адміністрацыі і меў доступ да матэрыялаў следчых камісій: “С целью первым лучом освятить в связи события мятежа составлен этот очерк, по несколько достоверным извещениям, объяснительным рассказам, собранным во время проезда по губернии, и по богатому материалу сведений, доставленных местною земскою полицией”.

² Гаворка пра Тадэвуша Чудоўскага (1824–1863), аднаго з галоўных арганізатараў паўстанцкага руху на Магілёўшчыне, прыяцеля В. Дуніна-Марцінкевіча (яму прысвечаны *Быліцы, рассказы Навума*, 1857). Паходзіў з маёнтка Нізкі на Крычаўшчыне. Вучыўся ў Віленскім шляхецкім інстытуце і Пецябургскім універсітэце. Падтрымліваў кантакты з Адамам Кіркорам (шукаў для ягоных выданняў карэспандэнтаў на Магілёўшчыне). Быў звязаны з Горыцкі земляробчым інстытутам.

³ Ад польскага слова *dowódca* – камандзір. Расійскія публіцысты таго часу, дзеля таго, каб падкрэсліць сваё іранічнае стаўленне да паўстанцаў, шырока выкарыстоўвалі гэты тэрмін. Гл., напрыклад, камедыю *Встреча вновь назначенного доводцы* (“Вестник Западной России” 1865, февраль).

⁴ І. Будзіловіч меў пашпарт на імя Каткова, але сярод паўстанцаў быў вядомы як Ян Піхевіч.

⁵ Павятовым спраўнікам Аршанскага павета быў капітан артылерыі Антон Бобрык. Аднак пошукамі аддзела І. Будзіловіча займаўся спраўнік суседняга Горацкага павета адстаўны падпалкоўнік артылерыі Валерыян Савіцкі (на пасадае з сакавіка 1863 г.). Гэта быў вопытны вайсковец. Меў узнагароды:

Лясістая, багністая, з доўгімі грэблямі, ручаямі і рэчкамі мясцовасць паўночнае часткі Аршанскага павета не ўратавалі яго ад поўнага разгрому.

Будзіловіч у Аршанскі павет прыехаў у красавіку, прадставіўся мясцовай паліцыі як рускі афіцэр Каткоў, прад’явіў білет і стаў раз’язджаць па памешчыках, усюды навучаў маладых людзей вайскавай выпраўцы, каб утварыць з іх узорны касцяк дзеля прыкладу ўсёй бандзе, якая мелася сабрацца.

Паны 22-га выехалі з дамоў, але спраўнік Савіцкі з дапамогай сялян так хутка распарадзіўся паўстанцамі, што не даў ім магчымасці не толькі аб’яднацца, але нават і зблізіцца, і толькі па панскіх паездках і мітусні можна здагадацца, што яны імкнуліся кудысьці ў кірунку мястэчка Лёзна на збор.

Так, 22 красавіка ў фальварку пана Ягора Лышчынскага¹ на досвітку пачалася мітусня-падрыхтоўка на паляванні, як было сказана дваровым; з’ехаліся госці, завербавалі выпадковага каморніка Чыжэўскага², абяцаючы яму даць 5000 руб. з першага разрабаванага казначэйства, і хеўраю ў 20 чалавек выправіліся ў дарогу. Правадніком і камандзірам гэтай партыі, якая прызначалася ў банду Будзіловіча, быў пан Карніцкі³. Калі яны ехалі праз мястэчка Мікуліна⁴, іх спынілі сяляне, папярэджаныя земскай паліцыяй у сувязі з хваляваннямі ў суседняй Віцебскай губерні пра затрыманне падазроных людзей.

На пытанне куды і чаго яны едуць, Карніцкі, павярнуўшы коней, уцёк; тады сяляне астатніх звязалі і адвялі ў м. Рудня⁵ да станавога, а Карніцкага адшукалі на другі дзень у яго фальварку і з таварышам, які быў з ім, адправілі туды ж.

На галоўнай кватэры было знойдзена пры ператрусце шмат зброі, бінтоў, корпій і розных вайсковых прыпасаў. Лышчынскі наўна даў паказанне, што ехаў здаць свае стрэльбы ў Смаленск.

Пры вельмі непрыемным для паноў умяшанні сялян у справу бунту Віцебскае губерні тамтэйшыя змагары перакінуліся ў Магілёўскую, каб аб’яднацца з Аршанскаю бандаю, і 22-га з’явіліся на віцебскім тракце каля станцыі Паграбенка⁶, але іх атаман пан Юсіф Смежаноўскі⁷ быў захоплены, калі яшчэ не дайшоў да м. Бабінавічы, куды накіраваўся, каб даведацца, дзе фарміруецца банда, а яго партыю (каля 16 чал.), якая разбеглася, пералавілі сяляне.

ордэны св. Станіслава 2-й ступені і св. Анны 3-й ступені, а таксама срэбраны медаль “за усмирение Венгрии и Трансильвании”, бронзавы медаль за вайну 1853–1856 гг. і такі ж медаль “за усмирение польского мятежа 1863–1864 гг.”. Шукаючы паўстанцаў па ўсёй паўночнай Магілёўшчыне, пакінуў свой павет, а тым часам Людвік Тапор захапіў Горкі. З гэтай прычыны, пэўна, улады невысока ацанілі ягоныя заслугі – разгром аддзела І. Будзіловіча.

¹ Шляхціц Аршанскага павета Магілёўскай губерні, адстаўны губернскі сакратар. Жыў у маёнтку свайго бацькі Чурылава (Дворышча) Аршанскага павета (у воласці Мікуліна). На які тэрмін і куды выслалі Я. Лышчынскага высветліць не ўдалося, аднак маёнтак (1170 дзесяцін зямлі), здаецца, не быў канфіскаваны.

² Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе Эдуард Чыжэўскі, шляхціц Невельскага павета Віцебскай губерні. Высланы на жыхарства ў Заходнюю Сібір.

³ Гаворка пра шляхціца з маёнтка Карташэвічы (1200 дзесяцін зямлі, воласць Мікуліна) Аршанскага павета адстаўнога штабс-ротмістра Антона Карніцкага. Маёнтак з 1869 г. ва ўласнасці Карышавых.

⁴ Мікулін (Гарадзішча) – мястэчка ва ўсходняй частцы Аршанскага павета. Колішняя ўласнасць Агінскіх. Сёння – вёска ў Смаленскай вобласці.

⁵ Сёння райцэнтар Смаленскай вобласці.

⁶ Сёння вёска ў Багушэўскім сельсаветае Сенненскага раёна каля трасы Віцебск–Орша, г. зв. Старааршанскай шашы.

⁷ Звестак пра Юсіфа Смежаноўскага пакуль не выяўлена.

Тры першыя конныя мяцежнікі, якія прабраліся 22 чысла ў м. Лёзна, былі затрыманя; з'яўленне іх дало нагоду, па распараджэнні пяцісотніка, да пошукаў і да вечара сяляне налавілі 15 узброеных чалавек, якія рухаліся на збор па прасёлкавых дарогах, а за тры дні колькасць імі захопленых ля Лёзна павялічылася да 50.

У ноч з 22 на 23 спраўнік Савіцкі атрымаў звесткі пра з'яўленне мяцежнікаў каля Любавіч; прыехаўшы туды, ён наладзіў там сельскія варты; з роты, якая кватаравала там, узяў з сабою 20 чалавек і на падводах накіраваўся ў м. Рудня, дзе пакінуўшы 10 дзеля падтрымання духу ўзброеных жыхароў, павярнуў у м. Лёзна. Усюды знаходзіў ён злоўленых сялянамі ўзброеных людзей, якія рухаліся аднаасобна, але банды нідзе не было. З дзесяццю салдатамі ён ездзіў па гэтай частцы павета, а 25 чысла даведаўся пра рух яе ў ваколіцах Лёзна. Селянін Паўлаў ўзяўся яе высачыць. Савіцкі адразу ж далучыў да сябе 10 салдат, якіх пакінуў у Рудні, узяў яшчэ 20 з дасланных з віцебскага гарнізоннага батальёна, і, пасадзіўшы гэтыя 40 чалавек на падводы, па атрыманай інфармацыі ад Паўлава, 26 раніцай кінуўся ў пагоню. Хеўра гарэзнікаў была сфармаванаю часткаю аршанскае банды, якую вёў Будзіловіч.

Звернемся да пачатку яе прыгодаў. 22 чысла Будзіловіч прыехаў у Добрына, фальварак пана Антона Гурко; там было ўжо шмат усялякага народу: дробныя памешчыкі, шляхта, чыноўнікі з Віцебскай губерні і г. д.; пад вечар выйшаў на ганак сам вайсковы камандзір і сам уласнымі вуснамі пратрубіў збор; на гук трубы на двор сталі збірацца новыя асобы, узброеныя стрэльбамі, пісталетамі і шаблямі. Натоп з чалавек 30 пацягнуўся ў мястэчка Бабінавічы, якое ляжыць вёрст за 20-ць ад Добрына. Па дарозе да яго далучыліся яшчэ дзве невялікія партыі шляхты.

Пасля сытнага перад паходам абеду яны, прайшоўшы 10 вёрст, засталіся начаваць у карчме; выйшлі на досвітку і раніцай былі ў мястэчку Бабінавічы. Там некаторыя ўварваліся ў дом былога гараднічага падпалкоўніка Лісоўскага, які з спрасонку ўбачыўшы ўзброеных людзей, прыняў іх за разбойнікаў і страшна перапалохаўся, але потым, убачыўшы сярод іх знаёмых памешчыкаў і прымаючы іх ўварванне за ўчыненую яму дасціпную містыфікацыю, жартам пацягнуў за ланцужок з нейкім жазлом, які вісеў на грудзях у давудцы. Падобны ланцужок з жазлом нідзе ў іншых месцах не сустракаўся, а таму гэты знак яго высокага сану, калі не быў падрыхтаваны аршанскімі змагарамі, дык быў плёнам уласнай яго вынаходлівасці з-за шляхецкай схільнасці да эмблемаў і сімвалаў, якая своеасабліва заняла ў яго галаве адпаведнае ёй месца.

Лісоўскі ледзь жыццём не заплаціў за непачцівую выхадку супраць давудцы; але Будзіловіч сам выдаваў прадпісанні пра лагоднае стаўленне да мірных жыхароў, дык не дазволіў, каб пралілася кроў; у Лісоўскага адабраў толькі зброю.

У мястэчку пачалася паніка, але паўстанцы доўга там не заставаліся; шукалі праціерэя, каб ён схіліў сялян прыняць іх бок; той паспеў схавацца. А з тае прычыны, што шлях у Лёзна ім быў яшчэ далёкі, а напярэдадні яны прабалявалі, дык блізу 50-ці іх паспешліва выбраліся з Бабінавічаў; аднак у гэты час дагнаў іх нейкі шляхціц і шапнуў давудцу пра прыгатаванні спраўніка.

Будзіловіч крута павярнуў налева і прайшоў з бандаю вёрст 15 да фальварка Ордеж. Па дарозе яны сустракалі сялян, якія ішлі з нагоды Юр'я¹ на абедню, казалі ім больш не слухацца рускіх уладаў, што за імі ідзе польскі кароль з вялікім войскам забіраць Магілёўскую губерню ў рускага цара; але кожны ішоў сваёй дарогай, сяляне

¹ Традыцыйнае свята, якое адзначаецца 6 мая (23 красавіка па старым стылі).

казалі, што паны здурнелі, а паўстанцы крычалі, што немаведама навошта павярнулі ўбок па гэтай пякельнай дарозе.

У Ордзежы дружнына так начаставалася, што засталася там на ўвесь дзень і заначавала, 24-га з раніцы пад вострым вуглом павярнула яна направа амаль адваротна ра-нейшаму кірунку і балотамі ды лясамі пацягнулася на Лёзна.

Губляючы час, кідаючыся ў бакі, банда пачала задумвацца: шмат хто хацеў працягваць марш, але з думкаю скласці ў Лёзна зброю.

Паны пачалі крычаць, сварыцца, лаяцца і непрыстойныя словы шчодрасыпаліся на дабуду; яму выгаворвалі, што ён умее толькі мучыць іх нейкімі парадкамі, блукаючы па балотах, а як іх правесці і палучыцца з іншымі партыямі, – не ведае.

Дзіўная розніца абставін у адзін і той жа час: калі ваявода Тапор¹ строіў пераможцу ў Горках, дык адзін з яго дабудцаў – Каса² – пашарпаны ўцякаў ад Крычава, а другі – Будзіловіч (Ян Піхевіч) – утаймоўваў мяцеж у мяцяжы. Давудца сваім красамоўствам утрымаў, аднак, паслушэнства, прайшоў яшчэ вёрст 20, і яны зноў заначавалі, не даходзячы вёрст 15 да Лёзна, у фальварку Пюрамонце памешчыка Аляксандра Пюра. На досвітку 25-га банда рушыла на Лёзна, але даведаўшыся ад жыдоў, што там стаяць салдаты і чакаюць спраўніка, кінулася чацвёртым зігзагам вёрст за 10 налева ў Яцкава³ памешчыцы Пюра, дзе пераначавалі і на досвітку 26 чысла банда пайшла ў Пагосцішча, маёнтак міравога пасярэдніка Пюра⁴; тут недалёка ад віцебскай мяжы Будзіловіч (Ян Піхевіч) думаў даць адпачынак свайму стомленаму войску і пачакаць дакладных звестак пра лёс аршанскіх партый і віцебскіх змагароў, з якімі яго шайка павінна была зліцца ў адно цэлае дзесьці ў ваколіцах Лёзна; яны чакалі нядоўга; хутка пачуліся крыкі: маскалі. Спраўнік быў менавіта той чалавек, які дакладней за ўсіх мог задаволіць цікаўных; і ён быў ужо тут і з ім на падводах 40 салдат і паўсотні ўзброеных сялян.

Панскі дом стаіць на ўзвышаным беразе балоцістай рэчкі; тут пасаджаны сад. Савіцкі падзяліў сваю каманду на дзве, выправіў іх з двух бакоў да балота, каб адрэзаць ўсялякае адступленне. Мяцежнікі сабраліся ля ганка, адкрылі агонь і аднаго радавога паранілі, дабудца ўтрымліваў сваіх перад адкрытым домам, баючыся, каб яны не разбегліся па садзе; але не мог іх спыніць, яны ўсё ж кінуліся ў сад да рэчкі, часткова пахаваліся, часткова залезлі ў яр, і адтуль адстрэльваліся. Сяляне саборнічалі ў заўзятасці з салдатамі, яны адказвалі агнём, два з іх былі забітыя. Тады Савіцкі загадаў салдатам выбіць іх з яру штыкамі. Унтэр-афіцэр 16-й роты магілёўскага палка Быкоўскі кінуўся з людзьмі “на ура!”. Мяцежнікі крыкам прасілі літасці, з іх адзін замахаў белай хусткай, жадаючы ўступіць у перамовы; Савіцкі запатрабаваў безумоўнай здачы і, паказваючы ім гадзіннік, даў 5 секунд на роздум. Бачачы штыкі наперадзе, а рэчку ззаду, чалавек 15 кінуліся плысці, з іх многія патанулі ў балотнай вадзе; 21 з дабудцам склалі зброю, у тым ліку 3-е параненых; забіта было 6.


¹ Маецца на ўвазе Людвік Звяждоўскі (1829–1864), вайсковы камандзір (ваявода) Магілёўскага ваяводства. 24 красавіка 1863 г. ягоныя аддзелы захапілі Горкі. Аднак у хуткім часе, не здолеўшы ўцягнуць у паўстанне народныя масы, ён распусціў сваіх інсургентаў і перабраўся ў Польшчу, каб працягваць барацьбу.

² Псеўданім Яна Жукоўскага, былога паручніка артылерыйскай брыгады ў Смаленску, які меў заданне захапіць артылерыйскую батарэю ў Крычаве.

³ Верагодна, гаворка ідзе пра фальварак Ацькова, што ля Выдрэі.

⁴ Гаворка пра Антона Дэмбінскага-Пюра.

Ілюстрацыі



Гравюра XVIII ст. Злева – касцёл св. Стафана і езуіцкі калегіум, справа – касцёл св. Антонія



Невядомы мастак. 1760 г. Партрэт Эльжбеты з Агінскіх Пузыны. З карціннай галерэі Полацкай акадэміі.



Станіслаў Грабніцкі (1824–1890), аматар літаратуры, мецэнат.



Арцём Вярыга-Дарэўскі. 1860-я гг. Іркуцк. Гістарычны музей сталічнага горада Варшавы (MHW Arch. fot. 33554, 33570).




Вацлаў Скакоўскі. Гістарычны музей сталічнага горада Варшавы (MHW Arch. fot. 33529).



Марыя Скакоўская. 1920-я гг. З архіва А. Каркмасавы.



Пасля 1894 г. Варшава. Сям'я Скакоўскіх. Уверсе: Вацлаў; другі рад: Марыя, Вераніка, Габрыэля, трэці рад: нехта (Вінцэнт Вацлаў ці Рамуальд) з пляменнікаў В. Скакоўскага. Унізе – наклеены здымак Марыі 1900-х гг. З архіва А. Каркмасавы.



1920-я гг. Джалал Каркмасаў, Марья Скакоўская, Сямён Больц. З архіва А. Каркмасава.



1910-я гг. Джалал Каркмасаў, Марья Скакоўская на верандзе свайго дома ў Парыжы.
З архіва А. Каркмасава.



1890-я гг. Віцебская гімназія.



Рэдакцыя і сябры газеты "Słowo". *Стаяць (злева направа):* Бальтазар Каліноўскі, Зыгмунт Серакоўскі, Караль Фалевіч, Уладзімір Спасовіч, Баляслаў Барэйша. *Сядзяць (злева направа):* Антон Яленскі, Юлі Рахлеўскі, Павел Круневіч, Эдвард Жалігоўскі, Ёзафат Агрызка, Антон Бялецкі, Ян Станевіч. З кнігі К. Янушкевіч, Я. Янушкевіч *Партрэты пайстання*, Ракаў 2014, с. 12.



Вільгельм Корбут. Гістарычны музей сталічнага горада Варшавы (MHW Arch. fot. 33561).



Браніслаў Карафа-Корбут (1870–1933). "Nowiny społeczno-Lekarskie" 1934, nr 5.



"Звяжы пана – грошы будуць!" Малюнак у Нататніку паўстанца з магілёўскай турмы выявіў А. Мальдзіс. Копія А. Фядуты (Rps BN 1.6540, k. 15).




Людвік Звяждоўскі "Тапор" (1829–1864).



Антон Дэмбінскі-Пюра і Марцін Дэмбінскі-Пюра. Здымкі з кнігі К. Янушкевіч, Я. Янушкевіч
Партрэты паўстання, Ракаў 2014, с. 44.



Тадэвуш Чудоўскі (1824–1863).



Ёзафат Агрызка (1826–1890).

ІМЯНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

B

Barszczewski Jan, 22, 70, 140–145, 153
Bobrowicz Jan, 77
Bujnicki Kazimierz, 19, 20

C

Czarkowski H., 246

D

Dubiecki Marjan, 158

G

Gacowa H., 122
Gieysztor Jakób, 244
Giller A., 244
Godlewska J., 246

H

Hertz Paweł, 25

J

Janik Michał, 160, 161, 219, 223, 225
Jelski Aleksander, 76

K

Kaleta Roman, 25
Kalinowski Józef, 162, 247
Kamińska Elżbieta, 160
Kitowicz Jerzy, 93
Korbut Gabryel, 16
Korbuttowa z Jakubowskich Ludmiła Anna
Helena Karaffa, 245
Korsak R., 25

L

Lasocki Wacław, 159, 161, 243, 244

M

Maliszewski J., 245
Massalski Edward Tomasz, 116, 117, 122, 141
Mickiewicz Adam, 22
Mikulski Tadeusz, 79, 87, 100
Moskalik W., 245

N

Niesiecki Kasper, 77

P

Pietkiewicz Antoni. *Гл.* Pług Adam
Pług Adam, 22
Podbereski Romuald, 22, 68

R

Romanowski Feliks, 227
Rypiński Aleksander, 13, 22, 67

S

Śliwowska Wiktoria, 159, 160, 243
Samborska-Kukuć Dorota, 16, 25, 26

V

Veryha A.I., 158, 205

W

Wielądo W., 79

X

X. D., 21, 32, 33

Z

Zielonka Kornel, 160, 246
Żychliński T., 15, 22

А

Агінскі Міхал, 19, 31
Агінскі Тамаш, 18
Агрызка Язафат, 166, 207, 239, 255
Адынец Антон Эдвард, 31, 193
Акрэйц Аўгусцін, 237
Акрэйц Станіслаў, 237
Александровіч В., 23
Александровіч Сцяпан, 7, 23, 152, 231
Альбертрандзі Ян, 85, 100, 102
Альшэўскі М., 31
Аляксандар І, 19, 87, 111, 118
Аніхімоўскі Адольф, 221
Аношка Ян, 13, 24, 25, 76
Антановіч К., 7
Апелес, 181
Апраксін Антон, 154
Апраксін Сцяпан, 154
Апраксін Фёдар, 154
Аргельбранд Маўрыцы, 166, 207
Арно Франсуа Томас, 106, 109
Асінскі В., 222
Аскерка Геранім, 20

Б

Бабах Николай, 267
Бабашинский Александр, 266
Бабашинский Игнатий, 265, 266
Баброўскі Лявонцій, 237
Багалепава, 158
Багамолец Вікенці, 18
Багамолец Пётр, 17
Багамольцава Францішка, 26, 28
Багартоўскі Юлій, 215
Багдановіч Максім, 238
Багдановіч Норберт, 221, 268
Багуслаўскі Віктар, 220
Багүшэвіч Караль, 154
Багүшэвіч Стафан, 120
Багүшэвіч Францішак, 8, 24
Бажымоўская Тэкля. *Гл. Урублеўская Тэкля*
Базілеўскі І., 162
Базілеўскі М., 162
Балінскі Міхал, 31, 193
Банецкі Адам, 80
Баркоўскі Сцяпан, 191, 200, 202
Бароўскі, ксёндз, 92
Барташэвіч Юльян, 115, 141
Баршчэўскі Мацей, 118, 120

Баршчэўскі Ян, 8, 9, 23, 24, 70, 113–155, 215
Барщевский Иванъ Иванов., 150
Барысенка Васіль, 7
Бас Ісідар, 231
Баўтута, сталяр, 233
Бахоўскі Ян, 80
Бельскі Уладзіслаў, 189
Бенекэ фон Дувэ Уладзімір, 236
Беніслаўскі Людвік, 18
Бернатовіч Ф., 120
Берноф Антон, 234
Бесарабскі Мікалай, 149
Бжазоўскі Раймунд, 117
Бжазоўскі Тадэвуш, 117
Бжезовский Ксаверий, 266
Біруля-Бялыніцкі Андрэй, 215
Бобах Николай, 266
Бобрык Антон, 242, 277
Богдановіч, ксёндз, 264, 267
Богемокий, 268
Больш Сямён, 165
Браніцкі Францішак, 80
Бржазоўскі Франц, 264
Брут Марк Юній, 91
Будзіловіч Ігнат, 241, 245, 262, 270, 277
Будзынскі Аляксандар, 219
Буйніцкі Казімір, 19, 20, 26
Буйніцкі Тадэвуш, 19
Букаты Алаіз, 91
Букоўскі Андрэй, 161
Булыка Аляксандар, 9
Быкоўская Багүміла, 86
Быкоўская Гертруда, 79
Быкоўская Канстанцыя, 77
Быкоўскі Антон, 77, 79
Быкоўскі Валенты, 86
Быкоўскі Ігнацы, 8, 75–111
Быкоўскі Мацей, 76, 79
Быкоўскі Раман, 77, 79, 80
Быкоўскі Станіслаў, 77, 83
Быкоўскі Тадэвуш, 77, 80, 83
Быкоўскі Ян, 76, 77
Быкоўскі Януш, 86
Быкоўскі, унтэр-афіцэр, 280

В

Ваза Густаў, 95
Вайсман Отта, 81
Вайцахоўская Багүміла, 270
Вайцахоўскі Іван, 242, 269

Валіцкі Аляксандар, 166, 207
Валконская з Раеўскіх Марыя, 159
Валконскі Сяргей, 159
Валодка, 270
Валошын Максімільян, 163
Вальтэр Франсуа Мары, 77, 106, 108
Ваньковіч Валенты, 117, 121
Ваньковіч Карл, 117, 121
Варанецкі, князь, 80
Васілеўскі Аляксандар, 242, 269
Васілеўскі Гіяцынт, 120
Васілеўскі Кліменці, 18
Васількоўскі Юлій, 208
Веляглоўскі Валеры, 211
Венгерскі Тамаш Каятан, 77, 105, 108
Веншинский, 268
Вераніцын Канстанцін, 8, 231, 232, 236
Верашчынскі Людвік, 18
Вергілій Публій, 91, 96, 105, 153
Вінаходаў Дзмітры, 145, 146, 147, 150
Вінчэўская Браніслава, 245
Вінчэўскі Віктар, 245
Віткоўскі Генрых, 117
Віхерт Гіляры, 107
Вічэльскі Баляслаў, 237, 242, 269
Войдак Язафат, 120
Вольф Маўрыцы, 209
Воротынскі Іван, 268
Восіпаў Сцяпан, 19
Вражнеўскі Э., 195
Вуйціцкі Казімір Уладзіслаў, 212
Вуль Ялегі Пранціш, 8, 10, 229–280
Вяземская Анна, 153
Вяземскі П., 121
Вялянда В., 79
Вяроўкін Уладзімір, 242, 263, 272
Вяроўкін, генерал, 158
Вярыга Валяр'ян, 162, 242, 269
Вярыга Эдмунд, 162
Вярыга-Дарэўская Габрыэля, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166
Вярыга-Дарэўскі Арцём, 8, 9, 157–227, 230, 233, 237–239, 242, 253, 254, 256, 258, 260
Вярыга-Дарэўскі Сымон, 217, 237
Вяткін Аляксандар, 276

Г

Гадлеўскі Люцыян, 167
Гаеўскі Віктар, 120
Гаеўскі Павел, 120

Гайар Франсуа, 118, 119, 120, 121, 122
Гайжэўскі Юлій, 208
Галамбёўскі Уладзіслаў, 223
Галаўня Аляксандар, 18
Галенчанка Георгі, 7
Галіноўскі Аляксандар, 221
Гамер, 114
Гарадніцкі Яўген, 203
Гарацый, 110, 153
Гарэцкі Максім, 7, 12, 13, 15, 25, 165, 192, 230
Гашчынскі Севярын, 225
Гейштар Якуб, 159, 161, 162, 244, 247
Гелваноўскі Станіслаў, 269
Герц Павел, 36
Гечан-Гечэвіч Вікенці, 77, 97
Гжыбоўскі Іван, 237
Гіжынскі Тэафіль, 220
Гіжыцкі Ян, 115, 119
Гізо Франсуа, 172
Гілер Агатон, 244
Гічэвіч з Прашынскіх Эльжбета, 110
Гладкова Ганна, 8, 76, 79
Гласка Ануфры, 17
Гласка Эдвард, 195
Глінская Тэафіля, 78, 91
Говорский К., 277
Голикова Н., 243
Грабніцкі Станіслаў, 24, 68
Грабніцкі Юзаф, 18
Грамека Антон, 263, 268
Гриненко Николай, 268
Гроза Аляксандар, 167
Гроль Міхаэль, 86
Гроховскі Юліан, 267
Грубер Габрыэль, 26, 72
Грубер Эварэст, 234
Грыгаровіч Ян, 166, 207, 237
Грыгор Вялікі, 90
Грыневіч Юзаф, 222
Грынчык Мікола, 231
Грыцэнка, радавы, 265
Грышыніч Федка, 18
Гурко Антон, 264, 279
Гурко Антоні, 267
Гурко Іосіф, 270
Гурко Юліан, 265, 267
Гэнкель Дыянізы, 246

Д

Дабрыкевіч Міхал, 242, 269

Дабрынін Гаўрыла, 17
Далгарукаў Юры, 81
Дарашэвіч Энгельс, 76
Дзяржавін Гаўрыла, 155
Дмахоўскі Францішак, 166, 207
Добрынін Гавриил. *Гл.* Дабрынін Гаўрыла
Догель Мацей, 87
Дорошевич Энгельс. *Гл.* Дарашэвіч Энгельс
Дубецкі Мар'ян, 165, 166, 203, 219
Дукшынскі Станіслаў, 114
Дукшынскі Юзаф, 114
Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт, 8, 12, 15, 158,
194, 195, 277
Дунін-Марцінкевіч Ігнат, 150
Дырмант Караль, 221
Дышлеўскі Лаўрэн, 263
Дэмбінскі-Пюра Антон. *Гл.* Пиоро Антоний
Дэсадуарс Антоні, 87
Дэспат-Зяновіч Тарэза, 16
Дюфур Пётр, 86

Е

Ефімовіч Мікалай, 21

Ж

Жаба Іосіф, 149
Жаба Казімір, 17
Жаба Якуб, 20
Жаброўскі Данат, 18, 116, 120
Жаброўскі Ігнацы, 19
Жавускі Вацлаў, 80
Жавускі Севярын, 80
Жалігоўскі Эдвард, 166, 191, 207, 214, 216,
230, 237, 239, 240, 249, 255
Жук Ілья, 149
Жукоўскі Ян, 280
Жулкоўскі Алаіз, 40
Жулкоўскі Аляксандар, 142
Жураўскі Аляксандар, 9
Жыжчэўская Кацярына, 76

З

Забелін Нікандр, 237
Заблоцкі-Лада Тадэвуш, 25, 121
Завадоўскі Пётр, 103
Завадскі Адам, 103
Завадскі Юзаф, 167
Зайцаў І., 7

Залускі Юзаф, 80
Зан Стафан, 223
Зан Тамаш, 223
Занкович Франц, 265, 266
Запрудскі Ігар, 231, 236, 237, 241, 258
Заранэк Юзаф, 19
Засс Николай, 266, 267
Звяждоўскі Людвік, 221, 241, 245
Здановіч Аляксандар, 194
Змяёўскі Баніфацы, 79
Змяёўскі Дзімітар, 79
Змяёўскі Мікалай, 79
Змяёўскі Феліцыян, 79
Зравомыслов К., 121
Зубка Антоні, 121
Зялёнка Карнэль, 160, 246
Зямкевіч Рамуальд, 9, 13, 24, 25, 158, 159,
164, 165, 167, 192, 194, 195, 230, 232, 248

И

Иванов, подпоручик, 263

І

Ізбіцкі Б., 31
Ізбіцкі Ян, 267

К

Каваленка Віктар, 231
Кавалеўскі Уладзіслаў, 237
Кавалеўскі Ян, 246
Кажанёўскі Апалон, 166, 207
Казаран П., 162
Казбярुक Уладзімір, 7, 231
Казлоўскі, 191
Казлоўскі Анастас, 242, 269
Каліноўскі Юзаф, 161, 162, 247
Каменскі Юры, 20
Камінскі Антон, 242, 269
Камінскі Міхал, 81, 82
Каміньска Эльжбета, 245
Канапацкі Мацей, 198, 199
Кантан д'Арвіль Андрэ Гіём, 104, 106
Каняшоўскі Леон, 221
Карамзін Мікалай, 121
Каратынскі Вінцэнт, 167, 194, 195, 230–232,
248
Карафа-Корбут Аляксандра, 233
Карафа-Корбут Антон, 233

Карафа-Корбут Браніслаў, 245
 Карафа-Корбут Брыгіда, 232, 233
 Карафа-Корбут Вацлаў Уладзімір, 233
 Карафа-Корбут Вікенцій Антон, 233
 Карафа-Корбут Вільгельм, 10, 234, 241, 243, 245, 262, 269
 Карафа-Корбут Восіп, 232
 Карафа-Корбут Восіп, сын Фамы, 233
 Карафа-Корбут Ганна, 233
 Карафа-Корбут з Палонскіх Барбара, 233
 Карафа-Корбут з Сабалеўскіх Антаніна, 233, 242
 Карафа-Корбут з Талвінскіх Ганна, 242
 Карафа-Корбут Ігнат, 233
 Карафа-Корбут Ігнат, сын Фамы, 233
 Карафа-Корбут Казімір, 232
 Карафа-Корбут Казімір, сын Вікенція, 233
 Карафа-Корбут Казімір, сын Вікенція Антона, 233
 Карафа-Корбут Людгард Люцыян, 233
 Карафа-Корбут Мар'яна, 233
 Карафа-Корбут Маўрыцы, 233, 242–244, 247
 Карафа-Корбут Пляцыда, 233
 Карафа-Корбут Пятро, 233
 Карафа-Корбут Уладзіслаў, 233
 Карафа-Корбут Уладзіслаў Анзельм, 243
 Карафа-Корбут Уршуля, 233
 Карафа-Корбут Фама, 232
 Карафа-Корбут Фларыян, 233
 Карафа-Корбут Элеанора, 233
 Карафа-Корбут Элегі Францішак. *Гл.* Вуль Ялегі Пранціш
 Карафа-Корбут Ян, 233
 Каркмасаў Анатоль, 162, 163
 Каркмасаў Джалал, 164, 165
 Карніловіч Антоні, 21, 23, 24, 42, 53, 54, 68
 Карніцкі Антон, 278
 Карпінскі Францішак, 24, 28, 42, 78, 87, 109
 Карскі Яўхім, 167, 192, 230
 Карфа-Корбут Вікенцій, 243
 Карыцкі Міхал, 155
 Карэва Аляксандар, 196
 Каса. *Гл.* Жўкоўскі Ян
 Касакоўскі Юзаф, 117
 Касакоўскі Януш, 220
 Касаткін Васіль, 150
 Касаткіна, купчыха, 150
 Касцюшка Антоні, 219
 Касцюшка Тадэвуш, 19, 77, 78
 Касцялкоўскі Станіслаў, 164, 165, 167, 192, 230
 Катков. *Гл.* Будзіловіч Ігнат
 Катлярэўскі Іван, 212
 Каханойскі Ян, 28
 Кацярына II, 17, 155
 Качэрац Рыгор, 164
 Кінкулькіны, кнігагандляры, 196
 Кіркор Адам, 158, 167, 194, 207, 209, 212, 216, 227, 239, 264, 277
 Кісель Адам, 18
 Кісялёва Лія, 7
 Кісялёў Генадзь, 7, 8, 10, 16, 18, 23, 24, 122, 150, 152, 158–165, 192, 198, 231–243
 Кіцінскі Б., 36
 Кларты дэ Фларыян Жан П'ер, 106, 109
 Клячкоў М., 19, 25
 Клімашэўскі Гіпаліт, 21, 66, 68
 Князьнін Францішак, 24, 83, 85, 102
 Козіч Аляксандар, 237
 Конрад Джозэф, 166
 Контрым Казімір, 42
 Корбут Антон, 243, 244
 Корбут Антон, студэнт, 244
 Корбут Вікенцій Каспераў, 243
 Корбут Вільгельм, святар, 243
 Корбут Дамінік, 244
 Корбут Ёрдан, 244
 Корбут Мечыслаў, 244
 Корбут Уладзіслаў, 243
 Корбут Юзаф, 244
 Корбут Юзаф, сын Габрыэля, 244
 Корсак Ігнацы, 18
 Корсак Раймунд, 25, 31, 32, 36
 Корсак Юльян, 31
 Корсак Юля, 141, 151
 Корсакаў М., 159
 Косаў Пётр, 20
 Косаў Стафан, 18
 Косаў Якуб, 17
 Кот Ян, 93
 Котовіч, 271
 Кошка Алена, 209
 Краснавумаў Сцяпан, 208, 235
 Красоўскі Стафан, 120
 Крашэўскі Юзаф Ігнацы, 122, 211, 227, 241, 244
 Крузе Вера, 209
 Круковіч Генрых, 242, 269
 Круковіч Уладзіслаў, 221
 Круневіч Павел, 216
 Крупенік Лявонці, 20
 Крэмер Юзаф, 209

Крэнцкі Аўгуст, 166
Кубліцкі Ігнацы, 18
Кубліцкі Мартын, 18
Кузняцоў, купец, 160, 246
Кукальнік Базыль, 102
Кукальнік Павел, 167
Кумичка Адольф, 262
Купала Янка, 238
Куракін, князь, 19
Курбанова С., 7
Кушалёў-Безбародка Грыгор, 191, 238
Кшачкоўскі Юзаф, 68
Кянджыцкі Юльян, 161

Л

Лазінскі Юзаф, 161, 223, 225
Лакис Николай, 262, 268
Ландын Казімір, 222
Ландэс Алаіз, 116
Ланчынскі Аляксандар, 219
Лапо П., 7
Ларчанка Міхась, 7
Ласоцкі Вацлаў, 159, 161, 244
Ластоўскі Хрыстафор, 149
Лаўшук Сцяпан, 7
Левандовскі Антон, 263
Ліпскі Вінцэнт, 122
Лісоўскі Міхал, 265, 279
Лойка Алег, 7, 23, 24
Лужынскі Базыль, 121
Лукан Марк Аней, 111
Лукашэвіч Пётр, 220
Луковскі Иван, 267
Лунін Міхал, 159
Лускіна Вікенці, 18
Лышчынскі Ягор, 278
Любамірскі Уладзіслаў, 265
Любецкі, князь, 37
Людвік XVI, 88
Люткевіч Браніслаў, 214
Лютомскі Юзаф, 212
Лютэр Марцін, 87
Лявіцкі Дзмітры, 155
Лялевель Ёахім, 31, 207
Ляхніцкі Раман, 117
Ляшчынскі Аляксандар, 221
Ляшчынскі Францішак, 246

М

Маеўская Гэлена, 264
Маеўская Мар'я, 209
Малаховскі Александр, 266
Маліноўскі Аўгуст, 120
Маліноўскі Мікалай, 193
Малішэўскі Ежы, 245
Мальдзіс Адам, 8, 14, 23, 76, 101, 191, 200, 202, 231, 249
Мальчэўскі Пятро, 234, 237
Мангоховскі, 268
Манькоўскі Ігнат, 23, 70
Маркс Максімільян, 166
Мармантэль Жан Франсуа, 77, 105, 108, 109
Мархель Уладзімір, 8, 15, 24, 25, 30, 43, 119
Марцінкевіч Геранім, 24, 218
Марціноўскі Антон, 42
Масальскі Урбан, 115
Масальскі Эдвард Тамаш, 115–120, 122, 141
Масальскі Юзаф, 116, 118, 120
Мастоўская Ганна, 76
Мастоўскі Тадэвуш, 78, 88
Масціцкі Генрык, 115
Масыніна, 116
Матушэвіч Вінцэнт, 194
Мацілевіч Ігнат, 120
Мацілевіч Севярын, 120
Мацкевіч Мар'я, 209
Мачыбелаў Давід, 82
Мёдушэўскі Антоні, 220
Мендэльсон Леў, 209
Меншов Н., 18
Мерлін Якаў, 95
Мешов, майор, 268
Минин Леон, 268
Мікалай I, 236
Мікульскі Тадэвуш, 79, 87, 101
Мілавідаў А., 265
Мілаў Уладзімір, 236
Мінц, купец, 212
Міхалоўскі Эдвард, 220
Міхальскі Ежы, 87
Міхальскі Ян, 79
Міцкевіч Адам, 31, 154, 167, 223, 230, 270
Міцкевіч Уладзіслаў, 154
Монтаўт Юльян, 221
Москаленко Макар, 263
Моссальскі Фома. *Гл.* Масальскі Эдвард Тамаш

Мудровіч Фрол, 20
Муліна Святлана, 221, 243, 246
Мураўёў Аляксандар, 159
Мураўёў Мікіта, 159
Мураўёў Міхал, 242, 244, 264, 265, 267
Мусін-Пушкін Міхал, 234
Мышкоўскі Тэафіль, 220
Мэрцбах Самуэль, 166, 167
Мяніцкі Вікенці, 154

Н

Навакоўскі Вацлаў, 161
Налівайка Іван, 236
Наркевич Казимир, 265, 266
Нарушэвіч Адам, 72, 86
Небеседовски, 268
Недэрмайер Альфонс, 222
Нейманы, друкары, 212
Нікалаеў Мікола, 150
Ністрэм К., 150
Носко М., 121
Нотдорф Ян, 222
Нядзінскі Юзаф, 160, 223, 225
Нясецкі Каспар, 79

О

Озераў Сямён, 82
Охотин Н., 121

П

Павел І, 19, 118, 149, 155
Павінскі Юзаф, 246
Падбярэскі Рамуальд, 8, 21–24, 28, 30, 43, 54, 68, 70, 71, 73, 115, 122, 151, 153, 194
Пакаш Ёанна, 16, 25, 67
Пакаш Юзаф, 16
Пакаш-Эаліяшэвіч Уладзіслаў, 16
Палініцкі А., 160, 162
Памарнацкі Адрьян, 220
Панін Мікалай, 159
Панятоўскі Станіслаў Аўгуст, 16, 78, 80, 83, 86, 99, 102, 105
Папенчанка Піліп, 236
Паплаўскі Альбін, 220
Пасербскі Гіпаліт, 196
Патоцкі Ян, 86
Паўлаў, сялянін, 279
Пахович Ян. *Гл.* Будзіловіч Ігнат

Пацкевіч Юльян, 222
Пац-Помарнацкі Фелікс, 266
Пац-Помернацкі Николай, 266
Пацюпа Юрась, 8
Пиоро Антоний, 264, 265, 266, 267, 280
Пиоро Мартын, 265, 266, 271
Піхевіч Ян. *Гл.* Будзіловіч Ігнат
Плавинский Николай, 267
Плуг Адам, 22, 73, 230, 231, 232, 248
Плятэр Адам, 42
Пляханаў, капітан, 151
Поўп Аляксандар, 77, 93, 105, 108
Правілов Александр, 266, 267
Пржевальскі Дементий, 267
Пуцімцаў Цімафей, 20
Пшыбыльскі Вацлаў, 195
Пюра Аляксандар, 280
Пясецкі Тамаш, 20

Р

Рагінскі Ян, 242, 262, 270
Рагоза Антоні, 18
Рагойша Вячаслаў, 7, 23, 24, 152
Радзівіл, княгіня, 105
Раднеўскі Браніслаў, 221
Радушкевіч, 246
Разумоўскі Аляксей, 103
Райнер Якуб, 206, 220
Рамейка-Гурко Аляксандар, 265
Рапнін Мікалай, 78, 80, 95
Ратаеў, князь, 83
Рашкоўкі Акрадзь, 117
Рашкоўскі Мікалай, 220
Ром Барух, 87
Ружыцкі Караль, 223
Ружыцкі Эдмунд, 160, 203
Румянцаў Пётр, 77, 80, 82
Русак В., 7
Русецкі Іосиф, 266
Руска Алаіз, 154
Руска Хведар, 154
Рухлінскі, ссыльны, 163
Рушкоўскі Ксавэры, 221
Рыпінскі Аляксандар, 13, 21–24, 67, 73, 231, 236
Рысінская Ёанна. *Гл.* Пакаш Ёанна
Рысінскі Андрэй, 16, 42
Рысінскі Пётр, 16, 25
Рысінскі Саламон, 16, 42
Рысінскі Францішак, 8, 9, 11–73, 76

Рэгберг Тадэвуш, 246
Рэйзер, 81
Рэйнер Якуб, 222
Рэніер Аніцэт, 196
Рэніер Мамерт, 192, 196
Рэніер Юлій, 196
Рэньяр Жан Франсуа, 109
Рэут Вікенці, 24

С

Савіцкі Валерыян, 265, 277, 279
Сакалоўская Разалія, 209
Сакалоўскі Марк, 165, 200
Саковіч Рамуальд, 194
Самборска-Кукуць Дарота, 16, 21, 25, 26
Сангушка Самуэль, 18
Сапега Фрыдэрык, 18
Свентажэцкая Багуміла, 76, 79
Светлік Ксавэры, 221
Свіфт Джанатан, 93
Сейдамет Джафар, 164
Семянтоўскі-Курыла Аляксандар, 237
Сенкевіч Н., 7
Сербіновіч Канстанцін, 116, 121, 154
Серра-Капрыёла Алена, 154
Серра-Капрыёла Антоні дэ Марэска, 153
Серра-Капрыёла Нікола, 153
Сікорскі Юзаф, 207
Сінельнікаў М., 159
Сіроткін Ігар, 167
Скакоўская Венцаслава, 160, 163
Скакоўская Вікторыя, 160, 163
Скакоўская з Тапольскіх Вікторыя, 162
Скакоўская Марыя, 160, 162, 163, 164, 165
Скакоўскі Вацлаў, 162, 163
Скакоўскі Віктар Апалінары, 162, 163
Скакоўскі Вінцэнт, 162
Скарына Францыск, 238
Слівоўская Вікторыя, 244
Слізень Атон, 117
Слізень Рафал, 117
Смагаржэўскі Ясон, 18
Смежаноўскі Іосіф, 278
Смірноў Дзмітрый, 268
Смірноў, палкоўнік, 242
Смуглевіч Францішак, 181
Снядэцкі Анджэй, 42
Сокалаў-Воюш Сяргей, 70
Солтык Каятан, 80
Станкевич, 271

Старжынскі Юзаф, 18, 20
Стафаноўскі Сільвестар, 120
Стафаноўскі Стафан, 242, 269
Стокаліч Леў, 237
Стравінскі С., 31
Стшэлецкая Жазэфіна, 267
Стшэлецкая Роза, 267
Субхі Мустафа, 164
Сувораў Аляксандар, 77, 80, 81
Сукруха Восіп, 264
Сулістроўскі Леў, 214, 239
Сумарокаў Аляксандар, 20, 77, 104, 106
Сумарокаў Павел, 20, 21
Супінскі А., 18
Сурын Юзаф, 117
Сухорскі Гаргоні, 222
Суша Алякс, 7
Сцыпіё дэ Кампа Ігнацы, 101
Сыракомля Уладзіслаў, 158, 167, 195, 207,
237, 239
Сыркін, кнігагандляр, 167

Т

Тавяньскі Андрэй, 160, 161, 223, 225
Тагараў З., 159, 162
Талвінская Ганна, 242
Тапор. Гл. Звяждоўскі Людвік
Тарашкевіч Браніслаў, 164, 165, 192, 230
Тарлецкая Антаніна, 86
Тасо Тарквата, 90
Тацішчава з Гарноўскіх Ганна, 151
Тацішчаў Аляксей, 151
Тацішчаў Іпаліт, 151
Трафімаў Прохар, 19
Тумскі Геранім, 163
Тызенгаўз Антоні, 87

У

Улінскі Баляслаў, 242, 269
Ульяноўскі Сямён, 18
Унгерн, 81
Урублеўская Тэклія, 76, 78, 92
Урускі Севярын, 80, 86
Ушакоў Мікалай, 222
Ушакоў Якуб, 222

Ф

Фанвізін Дзяніс, 18

Фіглоўская Любоў, 7
Філатава А., 121
Фрызель Іван, 78, 87, 108
Фрэдра Аляксандар, 238
Фрэдэрыкс Платон, 163

Х

Хадэцкі Аляксандар, 165, 200, 201
Харманскі, 161
Хаўстовіч Мікола, 7, 78, 114, 141, 150, 231
Хемніцэр Іван, 95
Хитров Д., 121
Ходзька Ігнат, 193
Ходзька Ян, 172
Хотеев А., 121
Храпавіцкі Антон, 211
Храпавіцкі Дамінік, 18
Храпавіцкі Ян, 17
Храсцінскі Войцэх Станіслаў, 111

Ц

Цвікевіч Аляксандар, 230
Цвірка Кастусь, 7
Цеханоўскі Вінцэнт, 120
Цібо дэ Лаво Жан Шарль, 77, 105
Цыцэрон, 153
Цэзар Юлій, 91
Цэлінскі Нарцыз, 206

Ч

Чарвінскі П., 195
Чарняхоўскі Іван, 237
Чартарыская Ізабэла, 172
Чартарыскі Адам Ежы, 83, 86
Чартарыскі Адам Казімір, 78, 80, 83, 101, 109
Чартарыскі Міхал, 80
Чачот Ян, 24
Чудоўскі Тадэвуш, 277
Чуніхін, 263, 268
Чыгрын Іван, 254
Чыжэўскі Эдуард, 278

Ш

Шадурскі Юзаф, 17
Шаміль, 264

Шантыр Алаіз, 18
Шапялевіч Гаўдэнт, 115–118, 121, 141, 143
Шарамовіч Густаў, 206
Шарлота Роза дэ Коман дэ ля Фор, 107
Шаўцоў Пятро, 231
Шаўчэнка Тарас, 216
Шиманский Иосиф, 266
Шкленік Баляслаў, 242, 268, 269
Шленкер Кацярына, 163
Шленкер Юзаф, 163
Шляхто Гавриил, 262
Шмерлінг, купец, 212
Шпакоўскі Іван, 7
Шрэдэрс Ян, 20
Штангэ Эдуард, 264
Штернберг Лев, 121
Шувалаў П., 160
Шутов Степан, 263
Шчаткоўскі Шчапан, 26, 28, 42
Шыдлоўскі Міхал, 31
Шышка Людвік, 149
Шышка Мікалай, 17

Щ

Щедро, 266, 271

Э

Эйнерлінг Ян, 120
Эліяшэвіч Пятро, 116
Энджэеўскі Тамаш, 221
Эстрайхер Караль, 23, 68, 77, 104–109

Ю

Юнг Эдвард, 105
Юндзіл Станіслаў, 42
Юр'евіч Станіслаў, 215
Юрэвіч Юстын, 20
Юэ П'ер Даніэль, 106

Я

Янік Міхал, 158, 160, 161, 166, 206, 219, 223
Янішэўскі Аляксандар, 221
Янушкевіч Язэп, 14, 24
Ясеньскі Ян, 87

У наступным томе:

Беларуская ананімная літаратура XIX стагоддзя

Ян Чачот

Геранім Марцінкевіч

Эдвард Жалігоўскі

Аляксандар Ельскі

Альгерд Абуховіч